


Быкаў на Свабодзе



Быкаў на Свабодзе

Выданьне другое, дапоўненае

Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода

Надвячоркам кожнага дня
я ўключаю прымач
і шукаю «Свабоду».
Тое сталася звычаем
і патрэбай душы.

Vасіль Быкаў

БЫКАЎ НА СВАБОДЗЕ. (Бібліятэка Свабоды.
XXI стагодзьдзе). —2-е выд., дапоўненае. — Радыё Свабодная
Эўропа/Радыё Свабода, 2005. — 662 с.: іл.

Рэдактар і ўкладальнік *Сяргей Навумчык*
Мастак *Генадзь Мацур*
Стыльрэдактар і карэктар *Аляксандра Макавік*

У кнізе выкарыстаныя фатаздымкі Алеся Адамовіча,
Ірыны Быкавой, Юрый Дзядзінкіна, Уладзімера Кармілкіна,
Глеба Лабадзенкі, Андрэя Лянкевіча, Сяргея Навумчыка,
Марыі Сэдэрберг, Сяргея Шапрана, Уладзіслава Яндзюка,
а таксама фотаматэрыялы з архіваў сям'і Васіля Быкава.

© Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2005

ISBN 0-929849-08-6

З БЫКАВЫМ

...Быкаў съмыецца ў трубку і кажа: «Ну, калі я вам яшчэ не надакучыў, калі ласка — прышлю».

Праз пару дзён пошта прыносіць цяжкую каперту з новай прыпавесыцю, у лісьце абавязковая прыпіска: «Перадайце прывітаньне вашым мілым дзяўчатаам і хлопцам, якія так хораша чытаюць...»

У 1965-м супрацоўнікі радыё выдалі ў Мінхене аповесыць «Мёртвым не баліць». І вось мы зноў выдаём кнігу Быкава. Шмат гадоў нашыя слухачы першыя знаёмліся зь яго новымі творамі, а таксама меркаваньнямі, ацэнкамі й прагнозамі. Пераважна гэта былі невясёлыя прагнозы, але Быкаў не пагаджаўся, што гэта пэсымізм. Сьвetchка надзеі ніколі ня гасла ў ягоных выступах. І ў рэдакцыйных съценах ён запомніўся заўсёды з прыязнай цёплай усъмешкай, — мы спадзяёмся, ён пачуваў сябе на «Свабодзе» добра і лёгка, сярод сяброў.

Апошнія месяцы мы мелі шчасьце сустракацца часцей — у прагулках па Празе, на імпрэзах, у вулічных кавярнях, дома. І ў шпіталі. За тоўстымі съценамі «Свабода» лавілася дрэнна, мы прынеслі яму магнітафон, і ён атрымліваў навіны зь Беларусі ў запісе. Быкаў слухаў «Свабоду» даўно, але пасля таго, як жыцьцё ў Менску стала нясьцерпным і пачаўся апошні вандроўны пэрыяд ягонай творчасці, ён не расставаўся з караткахвалевым прымачом.

Мы рабілі праграму, ведаючы, што яе будзе слухаць Быкаў.

Мы так і будзем рабіць надалей, Васіль Уладзімеравіч.

Аляксандар Лукашук,
Радыё Свабода, Прага

Беларусь

сінегань 1991 — красавік 1998

Для сучаснікаў Васіля Быкава ягонае імя звязанае ня толькі з літаратурай, але і з падзеямі, якія перажыла Беларусь. Вось некаторыя этапы грамадзкой дзеянасьці Быкава: 1988 — сябра аргкамітэту, а затым Сойму Беларускага Народнага Фронту, 1989 — народны дэпутат СССР, 1990 — прэзыдэнт Згуртаванья беларусаў съвету «Бацькаўшчына», 1994 — давераная асоба кандыдата ў прэзыдэнты Зянона Пазняка, 1995 — прэзыдэнт Беларускага ПЭН-цэнтра, адзін з заснавальнікаў Хэльсынскага камітэту, 1996 — старшыня аргкамітэту съвяткаваньня ўгодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі.

У пачатку 1990-х гадоў супрацоўнікі мюнхэнскай рэдакцыі Радыё Свабода ўпершыню атрымліваюцьмагчымасць наведваць Беларусь — з Васілем Быковым знаёмыцца тагачасны дырэктар Беларускай службы Вячка Станкевіч і журналістка Ларыса Верас. «Свабода» рэгулярна передае інтэрв'ю Быкава, ягоныя ацэнкі палітычных і грамадzkіх падзеяў, літаратурнага працэсу. У 1996 годзе з плянаў дзяржаўнага выдавецтва выключаюць кнігу з новымі творамі пісьменьnika, і на хвалях «Свабоды» пачынае гучаць проза Быкава.

«УСЯ НАШАЯ ГІСТОРЫЯ ЗАКЛІНІЛАСЯ НА ГЭТЫМ РЭАКЦЫЙНЫМ БАЛЬШАВІЦКІМ ВЯРХОЎНЫМ САВЕЦЕ»

Сьнежань 1991

*Юрка Ляшчынскі, Мікола Ваўранюк,
Менск-Беласток*

Народны пісьменнік, презыдэнт Згуртаваньня беларусаў съвету «Бацькаўшчына» Васіль Быкаў — несумненны маральны аўтарытэт у Беларусі. Прапануем вашай увазе размову са спадаром В.Быкаўым, тэма — палітычная ситуацыя ў Беларусі пры канцы 1991 году.

— Палітычная ситуацыя ў Беларусі вельмі напружаная ўжо даволі доўгі час. І гэтая напружанасць не мінае, таму што не вырашаецца самае галоўнае, самае кардынальнае пытаныне, якое цяпер стаіць перад беларусамі, — гэта пытаныне дзяржаўнасці. Хаця ў нас прынятая Дэкларацыя аб незалежнасці, аб сувэрэнітэце Рэспублікі Беларусь і зробленыя сякія-такія законныя заходы, фактычнай самастойнасці яшчэ няма — і невядома, калі яна будзе. Грамадзтва даўно ўжо насыпела да таго, але нашыя палітычныя ўлады, нашы заканадаўчыя органы не съпяшаюцца вырашаць гэтай проблемы. Не съпяшаюцца яны з той элемэнтарнай прычыны, што яны ня здольныя, бо ў нас Вярхоўны Савет, як вядома, на 80% складаецца з камуністаў, і гэтыя камуністы, вядома, не зацікаўленыя ў тым, каб Рэспубліка Беларусь набыла сапраўдную самастойнасць, аддзялілася ад імпэрыі.

— Што трэба зрабіць, каб гэту дэклараваную незалежнасць зрабіць сапраўднай? Можа, тое выйсьце, што ва Ўкраіне, — рэфэрэндум?

— У тым жа і справа, што ў нас шляхам рэфэрэндуму

можна вырашыць, канечне. Але зноў жа вырашаць павінен Вярхоўны Савет. Цяпер уся палітыка Беларусі заклінілася на гэтым Вярхоўным Савеце. У гэтым уся справа. Па сутнасці, цяпер першачарговая задача — гэта прыняць закон аб рэфэрэндуме, прыняць закон аб выбарах, распусціць Вярхоўны Савет і правесці новыя выбары на шматпартыйнай аснове. Толькі ў такім выпадку будзе нейкі зрух да фактычнай сувэрэннасці Беларусі.

— Як практычна можна распусціць гэты Вярхоўны Савет?

— Вось я і кажу, што гэта павінен зрабіць сам Вярхоўны Савет. Пастанову аб роспуску Вярхоўнага Савету можна прыняць сам Вярхоўны Савет. А сам Вярхоўны Савет гэтага ня хоча рабіць, пакуль ня будзе прынятая новая Канстытуцыя. Калі нават і новая Канстытуцыя будзе прынятая, зноў жа гэты роспуск у яго руках. Вось я таму гавару, што ўся нашая гісторыя заклінілася на гэтым рэакцыйным бальшавіцкім Вярхоўным Савеце.

— А сёньняшняя Беларусь — як краіна, як рэспубліка — ці падрыхтаваная да незалежнасці? Бо ж і валюту трэба мець сваю, і армію, шмат пытаньняў.

— Можна гэта ўсё, трэба рыхтаваць. Трэба рыхтавацца, калі будзе такая пэўная мэта. Аднак жа цяпер у гэтым кірунку нічога ня рабіцца. Таму што Вярхоўны Савет зусім ня ставіць сабе такой мэты.

— А ці Беларусь будзе весьці сваю замежную палітыку самастойна?

— Безумоўна. Калі яна будзе самастойная, то і замежная палітыка будзе самастойная.

— Як будуць выглядаць контакты, стасункі з суседзямі, зь Літвой, з Украінай?

— Калі ў Беларусі будзе дэмакратычны лад і будуць так-

сама дэмакратычныя лады ў нашых суседзяў, то нашы адносіны будуць таксама дэмакратычныя, справядлівыя і вельмі мірныя, я б сказаў, нават братнія. Калі ж усталюеца іншы лад, неспрыяльны лад у Беларусі альбо ў іншых рэспубліках, нашых суседзяў, то, канечно, будуць усялякія праблемы і супяречнасці, можа быць варажнечы. Усё будзе залежаць ад волі ня толькі нашага грамадства, але найбольшым чынам — нашага кіраўніцтва.

— Ці разглядаюцца цяпер такія справы як зъмена межаў?

— Цяпер не разглядаюцца. І не павінны цяпер разглядацца, таму што мы ня вырашылі кардынальных пытанняў. Праблемы межаў будуць вырашацца ў апошнюю чаргу, тады, калі ўжо паміж намі нічога ня будзе стаяць, таксама, як і над намі нічога ня будзе вісцець. А пакуль што над намі вісіць небясьпека вялікая, імпэрская небясьпека. І яшчэ не хапала нам улезы ў гэтыя канфлікты нашага памежжа. Гэта вельмі небясьпечная праблема.

— Якую вы цяпер палітычную сілу разглядаеце як найбольш прыдатную на стварэнне сапраўднай дзяржаўнасці? Бо год таму быў толькі БНФ. Цяпер з'явіліся партыі.

— Безумоўна, цяпер шмат партый ў, дэмакратычных партый. Праўда, яны ўсё ж ня дужа моцныя, хаця яны імкнуцца, так бы мовіць, весьці работу ў нашым грамадстве. Усё-такі я лічу, што самая магутная палітычная сіла цяпер — гэта, безумоўна, Беларускі Народны Фронт. Там ёсьць ня толькі моцная падтрымка, але ўжо і спрактыкаванае, разумнае, вопытнае кіраўніцтва.

— Палітычная сіла вялікая — гэта былыя камуністы.

— Безумоўна.

— І ўсё ж пагражаюць дэмакраты?

— Вядома, яны змагаюцца так ці інакш, таму што хаця кампартыя ўвогуле і адлучаная ад дзяржаўных справаў, але яе сябры, сябры гэтай партыі, займаюць усе інстанцыі — ад мясцовых саветаў, гаспадарчых органаў і да Вярхоўнага Савету. Усюды іх большасць. І таму, натуральна, яны праводзяць — у адпаведнасці са сваім ідэямі, якія яны спавядаюць, — палітыку ў Беларусі.

«ПРАДЧУВАНЬІ МАЕ САМЫЯ ЗМРОЧНЫЯ, І Я ТОЛЬКІ ХАЧУ, КАБ ЯНЫ НЯ СПРАЎДЗІЛІСЯ»

Жнівень 1993

Аляксандар Лукашук, Мюнхэн

Інтэрвію з Васілём Быкаўым.

— Нядайна мінула другая гадавіна жнівеньскага камуністычнага путчу. Адразу пасля яго правалу рэзка актывізаваліся палітычныя працэсы ў рэспубліках, у тым ліку ў Беларусі. Было некалькі грунтоўных намаганняў дзеля пабудовы дзяржайнага суверэнітэту. Ці не ўпершыню пасля Аляксандра Чарвякова быў абраны старшыня Вярхоўнага Савету, які гаворыць па-беларуску, была прытыненая дзейнасць кампартыі. Чаму, на вашу думку, працэс пераменаў пасля жнівеньскага штурмаштаба стаў заціхаць, пайшоў некуды назад і ўбок? Што і хто вінаваты?

— Уся справа ў тым, што гэтая актывізацыя адбывалася ня ў выніку пэўных унутраных працэсаў, а выключна пад уздзеяннем зьнешніх абставінаў, у дадзеным выпадку — няўдачы маскоўскага путчу. Камуністычнае намэнклatura тады спалохалася, а яна, як правільна некалі зазначыў Зянон Пазняк, толькі ў стане спалоху і можа прыняць добрае рашэнне. Але гэты спалох паволі мінуў — «дэмакраты» аказаліся зусім лагодныя,

нікога ў Беларусі не арыштавалі, «паляваньня на ведзьмаў» не дапусыцілі, і камуністычны Вярхоўны Савет ды ўрад хутка зразумелі, што «прадзешавілі», што дарма паддаліся дружнаму напору жменькі апазыцыянэраў Народнага Фронту. З таго часу Вярхоўны Савет і ўрад началі працаца на рэстаўрацыю. І калі гэтай рэстаўрацыі дагэтуль не адбылося цалкам, дык за гэта трэба дзякаваць зноў той жа жменьцы апазыцыі БНФ, якая сваёй (я б сказаў, герайчнай) дзеянасцю сарвала многія спробы такога кшталту і ў Вярхоўным Савеце, і ва ўрадзе. Ну, і яшчэ трэба мець на ўвазе некаторую палітычную няпэўнасць у Маскве, ад якой памкненыні нашага кіраўніцтва залежаць болей, чым ад чаго-небудзь іншага.

— *Што з таго, што ўпусьцілі дэмакратычныя сілы, своечасова ня здолелі зрабіць, вам уяўляеца найвялікшай стратай? Чаму?*

— Аб тым надта добра сказаў прэзыдэнт Ельцын. Забараніўшы кампартыю, трэба было прызначыць новыя выбары ў Вярхоўны Савет і мясцовыя органы ўлады. Канечне, ва ўмовах Беларусі гэта няшмат дало б, але ўсё ж ад улады былі б адхіленыя самыя зачтывыя камуністы, цвёрдакаменная, сталінскага тыпу намэнклatura, якая дзясяткі год звыкла ўладарыла ў Беларусі.

— *Адно вельмі канкрэтнае пытаньне аб нядайнім мінультым. На пачатку перабудовы вы, як і многія іншыя дзеячы культуры, як той жа Сахараў, падтрымлівалі Міхаіла Гарбачова. Ды і Гарбачоў, здаеца, прыхільна ставіўся да вас. Калі мясцовыя партыйныя прышыбевы началі шалёнае цкаваньне вас, Алексія Адамовіча, Гарбачоў запрасіў вас у паездку ў Амэрыку, пасля чаго мясцовая Вандэя мусіла прыкусіць свой брыдкі язычок. Аднак была, мне здаеца, і нейкая недагаворанаасць, адчужсанасць у вашым стаўленні да Гарбачова. Ці так эта? Як вы ацэнваеце першага і апошняга прэзыдэнта СССР сёньня, калі зьявіўся ўжо пэўны гісторычны*

фон і магчымасць для парайонаньня зь цяперашнімі лідэрамі?

— Вядома, на пачатку перабудовы шмат якія дэмакратычна настроеныя грамадзяне вельмі падтрымлівалі Гарбачова, ягоныя сапраўды эпахальныя ініцыятывы ў галіне раззбраення і міжнароднай палітыкі. І праўда, ён дамогся амаль немагчылага: адхіліў ядзерную катасрофу, на парозе якой стаяў съвет, дамогся палітычнай разрадкі паміж Усходам і Захадам, аў'яднаў Нямеччыну. Але ўнутры былога Саюзу... Тут ён застаўся традыцыйным генсэкам партыі камуністаў — адна толькі ягоная прыхільнасць да сацыялістычнага выбару гаворыць пра ўсё астатніе. Тут нашая згода зь ім і канчалася.

Зрэшты, аб ролі Гарбачова ў нашай гісторыі вельмі добра напісаў Алексі Адамовіч у сваёй палітаягічнай працы, якая была надрукаваная ў нашых часопісах. Трэба разумець, што Гарбачоў як палітычная асона дваякі — таксама, як дваякі быў Хрушчоў ды іншыя малыя і вялікія рэфарматары камунізму. Галоўная іх вартасць, мабыць, у іх рэфарматарскай наіўнасці, калі мець на ўвазе, што камунізм ніякай рэфармацыі не паддаецца. Таксама, як і вытворная ад яго эканоміка. Яго можна толькі або прыняць як безумоўную дадзенасць, альбо адкінуць дарэшты. Адаптаваць яго да якой-небудзь іншай сацыяльнай сістэмы нельга, аб тым съведчыць уесь даволі працяглы вопыт у абыходжаньні з гэтай палітычнай звязай. І калі некаторыя людзі дзеляць ягоных прыхільнікаў на камуністаў і бальшавікоў, на памяркоўных марксістаў-палітэканомаў і радыкальных трацкістаў-рэвалюцыянэраў, дык тым самым упадаюць у схалістыку: вялікай розніцы паміж гэтымі разнастайнасцямі няма. На практицы клясычнае ўласабленьне камунізму — гэта гвалт, кроў, татальны чэкізм, хіба часам прыкрытыя страката расфарбаваным камуфляжам, як у сучасных вайскоўцаў.

— Апроч парадайсіння ў часе, мы парадайсіваем сябе і ў прасторы. Нашыя падарункія суседзі, трэы балтыйскія дзяржавы, ужо фактычна вярнуліся ў Эўропу; многія на Захадзе не сумняюцца ў эўрапейскай будучыні Ўкраіны. Вы ня раз гаварылі аб унікальным шанцы, які атрымала воляй гісторыі Беларусь для свайго адраджэння. Ці ня ўпушчаны ўжо і гэты нацыянальны шанец Беларусі, як быў ён вырваны і з рук адраджэнцаў у 1918 годзе? Якія варункі і нацыянальныя рысы, на вяшую думку, могуць стаць вызначальными ў лёсе Беларусі і беларусаў у агляднай будучыні?

— Як могуць бачыць менчукуі, над будынкам Вярховага Савету Беларусі лунае бел-чырвона-белы сцяг, а пад ім нязрушна камянее выява старога сярпаста-малатка-стага гербу БССР. У tym мне бачыцца красамоўны сымбаль няпэўнасці нашага часу, яго палітычнай амбівалентнасці. Здаецца, што Беларусь нерухома завісла ў часе і прасторы паміж дзізвімама несумяшчальнымі стыхіямі — усясьветнай дэмакратычнай і імперской таталітарнай.

Пра палітычныя памкненіні кіраўніцтва я ўжо ўсё сказаў; што ж датычыць народу, дык ён цяпер у разгубленасці. З аднаго боку, ён разумее, што вяртаньне ў камуністычную казарму — дужа непрыемная справа. Але ў казарме, як вядома, кормяць. А што рабіць на рынку бяз грошей, без тавару, сярод зграі прыежджых і сваіх жулікаў, п'янчуг і хуліганаў? Можна і галаву страціць — tym больш, што нашыя кіраўнікі амаль нічога ня робяць, каб павылавіць тых жулікаў, забясьпечыць хоць які парадак на tym рынке-базары.

А тут яшчэ камуністычная прарапаганда кожны дзень трубіць, што ўсё тое — вынік Віскулёў, развалу Саюзу, што будзе яшчэ горш. І сапраўды гэтае «горш» спрадджаеца з кожным месяцам. Ужо няма бэнзіну, цэны жахаюць сваім няспынным ростам, бандыты сталі сымляйшыя за міліцыянэрам. Расея пагражае зусім адклю-

чиць газ і ня даць сыравіны, за якія, зрешты, нам няма чым плаціць, бо фінансавая сістэма развалена дарэшты. І людзі пачынаюць думаць: на якога д'ябла тая сувэрэннасць, калі зь ёй няма як жыць? Лепш назад — хоць у казарму, хоць у турму. У стойла. Канечне, там было кеспка, але, калі рахмана сябе паводзіць, не злаваць начальства (асабліва маскоўскае), дык, можа, яшчэ не дадуць памерці ад голаду і сцюжы. Гэта Пазняк даказвае, што ўсё тое — вынік камуністычнага бясправя. А людзі схільныя бачыць прычыну сваёй непрытульнасці ў дэмакратах. І сапраўды, мы назіраем цяпер надзвычайную блытаніну прычынаў і наступстваў, якою з пэўнай выгадай для сябе карыстаюцца тыя ж камуністы — ва ўладзе і каля яе.

— Беларусь і Расея. Як вы ацэньваеце цяперашнія стасункі паміж дзізвімама дзяржавамі — эканамічныя, вайсковыя, палітычныя? Якой вам бачыцца рэальная пэрспэктыва дачыненьняў? Ці згодныя вы зь меркаваннем, што паднавартасны сувэрэнітэт — справа багатых краінай, і Беларусь, як і многія былыя савецкія рэспублікі, эканамічна асуджаная на ролю «меншай сястры»?

— Роля Расеі ў нашай гісторыі добра вядомая. Тут усё амаль на паверхні. Каб тое зразумець, вялікіх намаганінняў ня трэба. Кажуць, што іншых дачыненьняў, чым тыя, што стагодзьдзі былі між Беларусью і Расеяй, і не магло быць, ужо хоць бы з рознасці патэнцыялаў вялікай і малой нацыі. Увогуле гэта правільна: вялікія роўні малому, бедныя багатому не таварыш. Ня толькі камуністычная ідэалёгія, але і імперская сацыялістычная эканоміка была пабудаваная такім хітрым чынам, што частка яе магла функцыянуваць толькі ў сістэме цэлага. Вядома, што за гады сталінскіх ды іншых пяцігодак беларуская прамысловасць была пераўтвораная ў так званую «адвёртчную» вытворчасць, у зборачны цэх імперскага ВПК. Напрыклад, калі ў Менску рабілі балты, дык гайкі ў іх наразалі на

Ўрале (такі быў прынцып сацыялістычнай кааперацыі), а пасля гэты болт з навінчанай гайкай везлі ва Ўкраіну, дзе яны выкарыстоўваліся на зборцы ракетаў, або касмічных апаратоў, або танкаў, або авіяносцаў, або славутых «калашнікавых», якімі цяпер узброена паўсюдэту — і кожнае трэцяе забойства на Зямлі робіцца менавіта гэтай зброяй.

Але вось гнаць поўнапаточныя праграмы ракетнадзэрнага ўзбраення стала немагчыма, і наша родная прамысловасць ablілася съязьмі; спыняюцца заводы, звольняюцца высокапрафесійныя спэцыялісты, няма грошай, няма камплектных, перакрылі газ і бэнзін. Гвалт, крах эканомікі! Таму хутчэй назад, у Саюз, у систэму калектывнай бяспекі, да «старэйшага брата» зь яго імпэрскай псыхалёгіяй.

Але ці патрэбныя гэтыя меншыя браты старэйшаму брату? Во яшчэ ў чым пытанье. Мабыць, будуць патрэбныя, калі ўзвіцца ранейшая, імпэрская ідэалёгія, калі па старых праграмах запрацуе магільшчык Рәсей — яе ВПК, калі зявіцца патрэба ў яго зборачных цэхах у Беларусі, калі беларускія хлопцы пойдуць абараняць імпэрскія інтарэсы Рәсей ў Сярэдній Азіі ды іншых рэгіёнах сьвету. І зусім не патрэбныя, калі Беларусь пакончыць з імпэрскімі амбіцыямі і стане нарэшце на сапраўды дэмакратычны шлях разьвіцьця.

Значыць, на маю думку, наш сувэрэнітэт па-ранейшаму ў значнай меры знаходзіцца ў руках «старэйшага брата». Але ў хаце «старэйшага брата» пануе вялікае бязладзідзе і няпэўнасць. І гэтая няпэўнасць пе-ракідваецца на настроі тых, хто вырашае народны лёс у органах улады Беларусі. І яны нэрвуюцца, а часам і дапускаюць паслабкі, як у выпадку зь беларускай сымболікай. Інчай ужо даўно б усё было інчай. Як, скажам, у краінах Балтыі, як у Эўропе, як і ва ўсім сьвеце, дзе не ступала нага сацыялізму і пануе прыватная ўласнасць.

— Што значыць для нас, для лёсу Беларусі сучасны гісторычны контэкст, у якім выяўляеца трагічнасць нашай эпохі: этнічныя войны, экалягічныя кризісы, спаўзаныне ў галечу цэльых краінаў, няздольнасць міжнароднай супольнасці даць рады гэтым выклікам часу? Ці эгодныя вы зві меркаваннем, што съвет забыўся ўжо урокі і жахі дзізвюх усясьветных войнаў і гэта можа дорага каштаваць усім?

— Як вядома, гісторыя — пераважна крыважэрная драпежная ведзьма, рэдка які народ карыстаецца яе дабрынёй. А так — войны, голад, мор... Асабліва жахлівая доля выпадае тым народам, якія з розных прычынаў спазняюцца на свой рэй, упускаюць свой шанец. Беларусь, несумненна, спазнілася. Можа, і не па сваёй віні, а можа, і сама ў тым вінаватая. Ня толькі страціла дзяржаўнасць, але нават і згубіла ўласную гісторычную назvu. Што ўжо казаць пра іншае. З таго ўсё і пачалося. Цяпер, вядома, ня меней жахліва: цяпер шанец яе ў гэтым сэнсе стаў яшчэ меншы. Съвет зрабіўся больш жорсткі, вольных месцаў у ім няма — ні ў прасторы, ні ў палітыцы, ні ў эканоміцы. Усе нішы занятыя. Добра, калі б былі занятыя памяркоўнымі стварэннямі, а то пераважна — ня тымі. Што рабіць спазнелым беларусам? Я не хачу прапошыць, але прадчуваны мae змрочныя, і я толькі хачу, каб яны ня спраўдзіліся.

— Цi дзейсная цяпер спадчына адраджэнцаў «расстралянага пакалення»? Які ўплыў іх працаў на сябе вымаглі б згадаць сёняня? Цi магчыма вярнуцца да ідэяў тых адраджэнцаў у практичным аспекте, альбо двойчы ў адну і туую ж раку ўжо не ўвайсці, жыцьцё вымagaе шукаць іншых ідэяў і спосабаў пабудовы Беларусі?

— Як гэта было прынята ў гады бальшавіцкай дыктатуры, пра дзейнасць беларускіх адраджэнцаў амаль нічога нідзе не пісалася. А ў тым, што часам прарывалася ў друку, была толькі ацэнка — гэткая сумесь кляцьбы ды

ляянкі. І толькі за мяжой высілкамі беларускай дыяспары што-нішто зьбіралася, захоўвалася, і ў часе маіх некаторых замежных паездак зъяўлялася магчымасць пазнаёміцца з пэўнымі творамі «расстралянага пакалення».

Памятаю, съпярша гэта быў зборнічак паэзіі Алеся Гаруна, некаторыя творы Ластоўскага, вершы Купалы пачатку 1920-х гадоў. Пра трагічныя і гераічныя вобразы дзеячоў БНР на эміграцыі я пачуў ад Ларысы Геніюш, яе мужа Івана Пятровіча. Першае, і, можа, самае вялікае ўражанье ад таго — зьдзіўленне трагічнасці лёсу гэтых людзей, безагляднасці іх герайму ў барацьбе за растаптаную ідэю беларушчыны. Іншыя з раней вядомых паўсталі ў новым абліччы — як, напрыклад, Янка Купала, паэзію якога літаратуразнаўцы нам заўжды трактавалі як апалёгію камуны, шчаслівае савецкай долі (славуты ляўкоўскі цыкл). А напрауду ягоная палітычная паэзія пачатку 1920-х гадоў — гэта трагічныя гімны беларускасці, набат трывогі, болю і безвыходнасці. Не, як бы там ні гаварылі і камуністы, і дэмакраты-згоднікі, перад беларускай інтэлігенцыяй, яе творчым цэхам стаіць усё тая ж ранейшая мэта, вышэй за якую няма і, мабыць, ня будзе, пакуль ідэя адраджэнцаў ня будзе ажыццёўленая. За гэтай ідэяй — лёс і гісторыя самага занядбанага народу ў Эўропе, да якога мы маем гонар ці няшчасце належаць.

— Некалькі гадоў таму вы досьціць пэсымістична выказваліся пра «Закон аб мовах». Як вы ацэніваеце цяпер працэс беларусізацыі альбо «дэрусіфікацыі» і яго пэрспэктывы?

— Проблема беларускай мовы ці ня зь ліку вечных беларускіх проблемаў, і, вядома, яна баліць у сэрцах беларусаў болей за іншыя. Асабліва ў сэрцах пісьменнікаў. І калі высілкамі беларускіх інтэлігентаў (найперш пісьменнікаў і мастакоў) яна была некалі рубам пастаўленая перад маскоўскім кіраўніцтвам (тым жа Гар-

бачовым), менскае кіраўніцтва пачало імітаваць (менавіта імітаваць) нейкія меры, каб улагодзіць найбольш няўрымсльівых нацыяналістаў. Пачалі распрацоўваць «Закон аб мовах». Прызнаюся, спачатку і я туу імітацию ўважаў за сур'ёзную справу, браў у ёй удзел аж да моманту прынцыпія на Вярхоўным Савеце пастановы «Аб увядзенні ў дзеяньне «Закону аб мовах». Менавіта з тae пастановы стала відавочна, што ніякага зруху ў праблеме мовы гэты хітры закон ня зробіць, што ўсё тое па меншай меры несур'ёзна, для адводу вачэй, нікто гэтага закону выконваць ня будзе, ды і створаны ён не для выканання. На жаль, таго не зразумелі (ці не захацелі зразумець) некаторыя камуністычныя рупліўцы беларускасці, якія на поўным сур'ёзе ўключыліся ў ту гульню і гуляюць у яе дагэтуль. Вынікаў ад яе ні на грош.

Праўда, упершыню ў гісторыі беларускага Вярхоўнага Савету па-беларуску загаварыў яго старшыня (хоць ён і дагэтуль гаварыў па-беларуску), але з уплывовых кіраўнікоў дзяржавы нікто болей. Камуністы распачалі шалённую вайну з нацыянальнай мовай, за «равноправие russkasyzcya», і, баюся, што недалёкі той час, калі камуністычна большасць Вярхоўнага Савету на парадак дня чарговай сэсіі паставіць пытаньне аб «дэбеларусізацыі». Аб скасаваныні нават беларускай дзяржаўнай сымболікі яна ўжо ставіць.

— Віленская газэта «Наша Ніва» нядайна прапанавала разглядаць беларускую гісторыю апошніх стагодзьдзяў праз прызму паняцця «акупацыя» і яго вытворных («калябарант», «калёнія», «марыянэтка») — з аднаго боку і змагання з акупантамі — з другога. Цяпер у Беларусі няма зынешняга акупанта. Чаму ж тады натуральнае права на нацыянальнае адраджэнне, на свободу даводзіцца адстойваць цяжкімі высілкамі нямногіх?

— Падлегласць, несамастойнасць сталі другой натурай пэўнай часткі беларускага грамадзтва, якая цяпер,

у новых сацыяльна-палітычных умовах, выявіла сваю поўную няздольнасць ня толькі да раззвіцця, але і да існавання без апекі «старэйшага брата». Я ўжо не кажу пра камуністаў ды іхнью намэнклятуру — варта зірнуць на некаторых з тых, хто ўважае сябе за дэмакратаў. Адмаўляючы палітыку БНФ, якую яны лічаць памылковай і празьмерна радыкальнай, бо яна можа раззлаваць таго ж «старэйшага брата», яны паклалі ў аснову свае палітыкі прынцып «нацыянальнай згоды», які на спрабе ёсьць згодаю з камуністамі — былымі і новымі. Напрыклад, «Славянскі сабор», «Поліссе», пісьменніцкае згуртаванье баталістаў і марыністаў. Ці во ўшчэдзь так званы «Народны рух Беларусі», які ладзіць цяпер свой кангрэс і ў сваім кіраўніцтве складаецца спрэс зь перафарбаваных камуністаў. Мне думаецца, што не зважаючы на дэмакратычныя назовы, сутнасць гэтых згуртаванняў — замаскаваная ці адкрытая калябарацыя з тымі праімпэрскімі сіламі, якія даўно таемна, а цяпер ужо і адкрыта павялі курс на ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці і распачалі падрыхтоўку да рэстаўрацыі БССР у складзе СССР.

Калі менавіта гэта мець на ўвазе, тады робяцца зразумелымі шмат якія дзяржаўныя заходы ў Беларусі — ад непрынадзяліцца новага дзяржаўнага гімну да нафтавай крызы — усё гэта добра распрацаваныя меры ў кірунку вялікай імпэрыі, на гэты раз у складзе БССР і РСФСР. На маю думку, аднак, съмешная будзе гэтая імпэрыя, і наўрад ці яе створаць праімпэрскія сілы Рasei нават і з дапамогай беларускіх калябарантаў. Але, вядома, крыви народам яны здольныя папаваць нямала, у тым ліку і беларускаму народу.

— У Беларусі, як і ў суседзяй, зорка партгасактыву яшчэ ня згасла. У чым, па-вашаму, спэцыфіка намэнклятуры ў Беларусі, ці можна спадзявацца, напрыклад, на карысць ад яе гаспадарчай, адміністрацыйнай дасьведчанасці? Ці чакаеце вы радыкальных пераменай у рас-

станоўцы палітычных сілаў пасля новых выбараў у парламэнт?

— Зорка партгасактыву — гэта рэшта ад міту пра КПСС, ад яе збанкрутаванай, марксісцкай сакральнасці. Ня ў стане прэтэндаваць на ранейшую татальную бязгрешнасць, камуністы спрабуюць цяпер зьберагчы міт аб высокай прафэсійнасці яе спэцоў, або хочуць нанова стварыць імідж прафэсіяналу ў рынковай эканоміцы. Якія яны рынковыя прафэсіяналы, мы нешта ня бачым, але мы добра бачылі, як яны гаспадарылі ў сацыялістычнай сферы, як ведалі адно — трубіць пра сацыялістычнае спаборніцтва, якое шырылася і шырылася. Тоё мы назіралі дзясяткі гадоў, і цяпер толькі дурань ці злышдзені можа паверыць, што іхнья эканамічныя здольнасці нечага вартыя. Нічога яны ня ўмелі і не разумелі ў сацыялізме, ня ўмееюць і ня хочуць разумець — у капіталізме. Апроч хіба забясьпечаныя чиста шкурных інтарэсаў — кар'еры, выгодаў, прывілеяў, якія дасягаюцца, як вядома, ня так здольнасцямі рабіць, як здольнасцю дагадзіць. Тут яны сапраўды майстры — дагаджаць. І гэта ва ўсіх галінах народнага жыцця — ідэалёгіі, гаспадарцы, культуры, войску, судах, у карных і ва ўсіх іншых органах.

Новыя выбары, якія ўсё ж некалі будуць — цяпер галаўныя боль нацыянальнай дэмакратыі. Мусіць, ад іх будзе залежаць усё ў найбліжэйшай будучыні Беларусі. Сапраўды, каго выбіраць? І як выбіраць? Пры цяперашній палітычнай апатіі грамадзтва вельмі нават магчыма, што да салодкага пірага ўлады пралезуць ня самыя лепшыя, а як і раней — самыя нахабныя, бессаронныя, хцівныя, усё тыя ж камуністы, хіба што адаптаваныя да новых умоваў, але з ранейшымі мэтамі. Ну, але што рабіць — чаго вартыя, тое і маем.

— На пачатку пазбаўлення ад таталітарызму многія асаблівівія надзеі ўскладаліся на вяртаньне да Бога, на адраджэнне рэлігіі — як у пляне практычнай маралі,

так і ў вырашэнні глябальных пытаньняў жыцьця і съмерці. Як вы цяпер ацанілі б тыя спадзяваньні і рэальную ролю царквы ў грамадстве?

— Канечне, гэта выдатна — вяртанье народу яго традыцыйнай рэлігіі, зварот да хоць якой-небудзь духоўнасці ў нашым спрэс бездухоўным, матэрыйальным съвеце. Баюся толькі, што ва ўмовах посттаталітарнага грамадства гэтае вяртанье ня дасыць таго плёну, на які можна было б разылічаць. Мусіць, як і ў іншых сферах жыцьця, у рэлігіі патрэбная непарыўная сувязь часоў; выпаданье з гісторыі пэўнага (і вялікага) прамежку, вядома ж, не на карысць нават і такой магутнай тысячагадовай традыцыі, якой зьяўляецца хрысьціянства. Новыя пакаленныя ня маюць магчымасці пераняць ад бацькоў і дзядоў веру і дагмат царквы, ім трэба дайсыці да іх самахоць, з уласнай патрэбы, а час для таго ня самы спрыяльны. Зноў жа, нельга не ўлічыць старой праблемы дзвіюхканфесійнасці ў Беларусі, праваслаўнага расейскамоўя. Ды і агульнавядомая сэрвільнасць пэўнай (і вялікай) часткі царкоўнага кліру ў форме су-працоўніцтва ня толькі з партыйнымі органамі... Усё тое ня робіць простай і лёгкай праблемы вяртанья хрысьціянства да народу, або вяртанья народу да Хрыста. Надта шмат перашкодаў за гады ўтварылася перад імі.

— У новай праграме БНФ заяўленая тэза аб парытэце правоў нацыі і правоў чалавека. Ці рэальнае мірнае сусідаванье гэтых двух прынцыпаў, ці няма тут не-бяспекі для дэмакратыі, падпарадковання індывидуальнага калектыўнаму, ад імя і дзеля імя якога вяршыліся самыя чорныя старонкі савецкай гісторыі? Ці маюць рацый тყыя, хто патярэджвае аб разбуральным вірусе нацыяналізму ў Беларусі, які пагражае міру і грамадзкаму спакою?

— Маё глубокае перакананье палягае ў тым, што без

забесьпячэння правоў нацыі немагчыма забясьпечыць праваў асобнага чалавека. Гэта ў дэмакратычных грамадзствах, дзе магчымасці грамадзства забясьпечаныя поўнасцю, дзе добра арганізаваныя і нармальна функцыянуюць усе дзяржаўныя арганізмы, застаецца толькі забясьпечыць нармальныя права індывидуа. А калі пагарджаюцца права асноўнай нацыі, калі яна пазбаўленая магчымасцяў аўтаномнага разьвіцця? У такіх умовах, здаецца мне, прыярытэты павінны быць крыху іншыя за тыя, што прынятыя ў сучасным дэмакратычным съвеце.

Гаворка пра «разбуральны беларускі нацыяналізм» зусім беспадstaўная. Наш нацыяналізм цалкам заснованы на стваральнай нацыянальнай тэнденцыі, і хаця скіраваны сваёй увагай на інтэрэсы беларускай нацыі, але тое ня ў шкоду іншым нацыям, наадварот — на карысць іхнаму разьвіццю таксама. Беларусы маюць вялізны вопыт судаднага існаванья зь іншымі нацыямі і маюць намер ім карыстацца надалей — на карысць усім. Праблема найперш палягае ў стаўленыні да нас. Нашае ж стаўленыне да расеіцаў, палякаў, літоўцаў, габрэяў, татараў ды іншых саме спрыяльнае — як гэта і было на працягу многіх стагодзьдзяў нашага сумеснага існаванья. За што беларусы і прыдбалі славу самага талерантнага народу ў Эўропе. Часам нават залішне талерантнага, як на маю думку. Асабліва да безумоўнага зла і насильля.

— Беларуская інтэлігенцыя — якая яна, чым патлумачыць яе невыразную ролю ў палітычным жыцьці рэспублікі? Пасля ўтварэння БНФ у канцы 1988 году мінула амаль пяць гадоў, але кола лідэраў і актыўных прыхільнікаў гэтага руху застаецца амаль нязменным. За выключэннем адной-дзвюх асобаў, не дали сівежых імянаў і новыя партыі. Не чуваць у палітыцы і маладых галасоў, якія так гучна і хораша пачыналі ў «Талацэ», «Тутэйшых», іншых маладзёжных суполках. Чаму?

— Калі коратка адказваць на гэтае пытанье, дык прычына — задоўжаная камуністычна мэнтальнасць нацыянальнай інтэлігенцыі. Гэта некалі нашая інтэлігенцыя была народнай. Ды ўжо даўно яна страціла адзнакі народнасці й ператварылася ў элітарную частку той жа камуністычнай партыінасці.

Творчая інтэлігенцыя сталася такой з прычыны апантанай яе ідэялягізациі — у школе, камсамоле, ВНУ, у партыі, яе змушанай творчай сэрвільнасці ў дачыненіні да ўлады. Тэхнічная і навуковая інтэлігенцыя — гэта нявольнікі ВПК (дагэтуль добра, аднак, аплачваныя), спэцы ракетнае і іншое зброі, космасу, атрутных рэчываю ды вайсковай тэхнікі. Сельская інтэлігенцыя — рупная паслугачка райкамамаў у іх дачыненіні да сялянскіх масаў. Менавіта зь яе ўдзелам ажыццяўлялася ўся безыліч партыйных ініцыятываў на вёсцы — ад колішняй калектывізацыі і падпіскі на пазыку да палітадукацыі, выкананыя розных гаспадарчых плянаў. Выходуваючы ў якасці таталітарных нявольнікаў сялянства, яна і сама адпаведна выхоўвалася. Так сказаць, у поўным адзінстве з народам. Сталася так, што рэдка якога настаўніка ў школе можна было знайсці беспартыйнага, па-беларуску гаварыл адно настаўніцы беларускай мовы, зарплата якіх была ўрэзаная ў прайрананьні з настаўнікамі расейскай мовы.

Наконт самадзейных рухаў.. Сапраўды, многія з тых, хто некалі пачынаў справу дэмакратыі і беларусізацыі, адышлі ад яе, безнадзеяна махнуўшы рукоj: маўляў, усё бескарысна! І гэта ня самыя горшыя — можа, самыя нецярпілівыя. Іншыя пабеглі зноў да камуністаў. Нядаўна славуты кінарэжысэр, народны артыст БССР радасна аў'яўіў на друку, што ніколі і не выходзіў з партыі камуністаў і захаваў свой білет. Зноў жа трэба мець на ўвазе, што пэўная колькасць тагачасных рупліўцаў была ўкаранёная ў дэмакратычных рухі кампэтэнтнымі органамі, і цяпер адпала ад тых рухаў, калі пахіснуліся органы. Мабыць, цяпер у іх іншыя задачы. Якія? Я ду-

маю, гэта неўзабаве высьветліцца, хоць радасці з таго нам будзе няшмат.

— Як вы ацэньваеце сучасны літаратурны працэс у Беларусі — і з гледзішча здабыткаў і стратаў, і з гледзішча тэндэнцыяў? Што адбываеца, чаму съціхла яшчэ нядаўна гаманкая пісьменніцкая грамада? Ці ўспрыняла беларускія мастацтва ўвогуле (тэатар, кіно, жывапіс, графіка, скульптура) палітычныя, псыхалагічныя перамены апошніх гадоў?

— Літаратурны працэс у Беларусі прыціх, замёр, нібыта чагосці чакае. Зрэшты, тое зразумела. Працягваць у ранейшым сэнсе было б дурнотай. Пачынаць у новым — але хто ведае, якім? Мабыць, працэс спаквала назапашвае мысьленчую энэргію, а пасля нешта будзе. Толькі што? Тут цяжка нешта прарочыць, жыцьцё болей складанае, хітрае і разумнае, чым самыя дасканалыя прароцтвы. Ужо ёсьць, хай сабе першыя, адзнакі таго. Вось, напрыклад, нядаўна надрукаванае ў «ЛіМе» апавяданыне Алеся Наварыча «Кажух». Выдатны твор, на мой погляд, зародак новага кірунку ў нацыянальнай літаратуры. Дай Бог шчасльвага літаратурнага лёсу ягонаму аўтару.

— Вас даўно ведае самы шырокі чытач, вы былі народным дэпутатам СССР, вашае слова было чуваць і сябрам, і ворагам. Ці задаволеныя вы тым, як пражытыя гэтыя апошнія гады?

— Толькі злыдзень ці дурань можа быць задаволены гэтымі пражытымі гадамі. Гадамі зь безыліччу трывог, на дзеяў і расчараўанняў. Хіба тое грэе, што найлепшыя гады Беларусі ўсё ж наперадзе. Толькі як доўга ісці да іх — во ў чым праблема. Многім ужо не дайсьці.

— Чаго вы больш за ўсё баяцеся цяпер і на што спадзеяцеся? Як бы вы адказалі цяпер на пытанье: што рабіць?

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

— Самае кепскае — палітычны анабіёз нацыі. Самае неабходнае — прачнуща і паднящца з каленъ.

ВАСІЛЮ БЫКАВУ СПОЎНІЛАСЯ 70 ГАДОЎ

22 чэрвень 1994

Сяргей Навумчык, Менск

19 чэрвеня Беларусь с্বяткавала 70-я ўгодкі з дня нараджэння Васіля Быкава.

Удзельнікаў урачыстасціцяў, што адбыліся ў менскім сквэры Янкі Купалы і ў сядзібе БНФ, непрыемна ўразіла, што сярод сотняў віншавальных тэлеграмаў не было прывітанняў ад старшыні парламэнту і кіраўніка ўраду. Гэта можа даволі аб'ектыўна харектарызаваць цяперашніе кіраўніцтва Беларусі, пра якое праз сотню гадоў будуць згадваць хіба ў кантэксьце біяграфіі геніяльнага пісьменніка.

ВЭТЭРАНА ВАЙНЫ-АКТЫВІСТА БНФ НЕ ПУСЦІЛІ ДА ПОМНІКА ПЕРАМОГІ

8 ліпеня 1994

Сяргей Навумчык, Менск

Падзеі, якія адбыліся каля помніка Перамогі ў Менску падчас с্বяткавання 50-й гадавіны вызвалення Беларусі, нагадалі многім удзельнікам адзначэнне Дзядоў у 1988 годзе.

Лідэры БНФ атрымалі афіцыйны дазвол на шэсцьце калёны Народнага Фронту па праспэкце Скарэны і ўскла-

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

даныне кветак. Калёна рушыла з плошчы Незалежнасці — адразу за калёнай камуністаў. Акрамя дзяржаўнага бел-чырвона-белага сцяга, народафронтавцы несылі сцягі дзяржаваў-удзельніц антыгітлероўскай кааліцыі. Шэсцьце было дазволенае, але шлях народафронтавцам двойчы перапыняў міліцэйскі кардон. На скрыжаваныні праспекту Скарэны і вуліцы Янкі Купалы міліцыя не пажадала прапусціць калёну і спрабавала ўжыць сілу. На чале калёны былі дэпутаты Вярхоўнага Савету — асобы, паводле закону, недатыкальныя. У першых шэрагах ішлі таксама Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, дзясяткі вэтэранаў з ордэнамі і мэдалямі. Калі калёна падышла да плошчы Перамогі, насупраць яе паўсталі хлопцы ў чорных кашулях са сцягамі СССР. Міліцыя выставіла кардон, аднак прайгнаравала просьбу дэпутатаў забяспечыць праход да помніка. З ініцыятывы Зянона Пазняка калёна разгарнулася і пайшла да помніка Янкі Купалы. Удзельнікі імправізаванага мітынгу назвалі ініцыятараў правакацыі «камунафашыстамі».

«НЕ БАІЦЕСЯ СУДУ ГІСТОРЫІ — ПАБОЙЦЕСЯ ПРЫСУДУ НАШЧАДКАЎ»

25 сакавіка 1995

У гадавіну абавязчэння Беларускай Народнай Рэспублікі й за некалькі тыдняў да рэфэрэндуму аб дзяржаўнасці беларускай мовы і зъмене дзяржаўнай сымболікі да грамадзянаў Беларусі звяртаеца Васіль Быкаў.

— Тыя, што сваёй нацыянальнай воляй больш за семдзесят гадоў таму абавязылі стварэньне Беларускай На-

роднай Рэспублікі, былі людзі розныя, узгадаваныя ў розных кутках Беларусі, у розным сацыяльным і палітычным асяродзьдзі. Але яны былі задзіночаныя святой мэтай — здабыць волю свайму занядбанаму, гаротнаму народу. І яны ведалі спосаб дамагчыся таго: не які-небудзь адмысловы ці звыродлівы, а адзіна правільны, цалкам дэмакратычны спосаб, апрабаваны шмат якім народамі сьвету, — прыдбаць уласную дзяржаву. Незалежна ад іншых, хай сабе і болей багатых, болей дужых, можа, і болей разумных, але — сваю. Як у людзей. І заўцыць, як людзі, як жылі тады і сталі жыць цяпер людзі ў Эўропе. Дамагчыся таго ім не далі. Ня даў час, не далі abstavіны, можа, і самі яны не былі гатовыя да зъдзяйснення тae сваёй заўчастнай сувэрэннасці, прынамсі, ня ўсе гатовыя сацыяльна і псыхалагічна. Але галоўнае — не дала зъдзейсніць таго сіла, грубая, чыгунная сіла Ўсходу і Захаду, што зрушыла, растаўкла і збесыціла, зжавала і выплюнула, бо ёй не смакавала. Бо ёй, той сіле, не было справы да съвятога памкнення, чалавечага і Боскага права беларусаў на людзкае жыцьцё. Ім бліжэй быў уласны клопат пра ўласныя імпэрскія інтарэсы. Час быў такі, такая была гісторыя, і геапалітычныя abstavіны таго вымагалі. Зрэшты, як заўжды і ўсюды. Але ж час зъмяніўся. Пачатак стагодзьдзя перарос у сярэдзіну, і нарэшце блізіцца ягоны канец. А мы — ізноў ля раз্�拼搏ата карыта. Ізноў — адны толькі мары. Толькі марныя спробы і няпэўная кволая спадзянка, якую топчуць і глушаць на ўсіх узроўнях і ўсімі магчымымі сродкамі.

І нацыя ўсё глыбей падае ў прорву галечы і злыбеды, ня маючы права хоць бы гучна заплакаць. Ня кажучы ўжо пра крик, каб дапамаглі. Не дапаможа ніхто, як не памагаў ніколі. Гісторыя любіць парадоксы і часам гуляе зь людзьмі ў свае злыя гульні. Абяцанка — цацанка, надзея — матка дурных. Тое вядома даўно. Колькі разоў лёс съмияўся з даверлівасці беларусаў, з нашай вясковай дурноты! Здавалася б, пара б чаму-небудзь і

навучыцца. Не, ня вучымся. Як дурні ў начным полі, бяжым на кожны мільготкі агенчык, каб тут жа забрысьці ў балота. Выбраўшыся, брыдзем у другі бок, на зычны прызыўны крик — абы быў мацнейшы. Ізноў — ня тое, ізноў — ашуканства. Бяда, катастрофа!.. Колькі таму доўжыцца ў нашай гісторыі? Але такой бяды, якая цяпер грукае ў нашы дзьверы, маўциць, яшчэ не было ніколі: каб так паверылі і так ашукаліся. Каб так блізка была мара, рэдкая і адзіна рэальная магчымасць зрабіцца людзьмі. Без крывавай рэвалюцыі, паўстанняў, бяз жаху разбурэння. І гэтак хутка настала расчараўванье! Но — не хапае. Чаго не хапае? Сілы, розуму, пасылядоўнасці? Не хапае волі. На гэты раз аднае згуртаванай нацыянальной волі да самастойнага жыцьця. І ўрочі гісторыі нас ня вучаць. Але тады яны жорстка караюць, гісторыя — настаўніца дужа суровая, вялікі грэх — яе ня слухаць. Прыслухаіся ж да яе, Беларусь! Падумай, у які бок кіраваць. Ці ў той, у які кіравала дагэтуль, і адкуль ня можаш выкараскацца, ці, можа, у іншы. Вырашай, Беларусь, бо пасыля — будзе позна. Да твайго вырашэння, выбару засталіся лічаныя тыдні, а пасыля як бы ізноў, і каторы раз, не давялося спазнела кусаць уласныя локці. Падумай! Калі не пра сябе — пра сваіх нашчадкаў падумай, пра малых і слаўных хлапчукоў і дзяўчынак. Што мы ім нарыхтавалі да іхна будучыні? Што яны скажуць пра нас, цяперашніх? Зынімуць шапкі перад крэжамі нашых магілаў, ці пройдуць абы-як, а то яшчэ і плюнуць у наш бок, калі мы будзем такія недарэкі, злачынцы перад гісторыяй?

Не баіцесь суду гісторыі — пабойцесь прысуду нашчадкаў. Падумайце. Малю вас, беларусы, дый не беларусы — таксама.

**«НАВАТ ЯЎНАЯ ПАРАЗА НЕ ПАВІННА АДКІНУЦЬ
НАС АД НАШАЙ СПРАВЫ, БО ТАЯ СПРАВА —
СЬВЯТАЯ»**

10 красавіка 1995

У Менску адбыўся чацверты зъезд БНФ. Адкрыў зъезд сябра БНФ Васіль Быкаў. Ён цяпер вельмі рэдка выступае — да таго ж, відаць, ніводны з афіцыйных СМІ не падасьць ягонай прамовы, таму пранануем вам ягоны выступ цалкам.

— Шаноўныя спадары і спадарыні! У грамадзкім жыцці краіны людзі са зьдзіўленнем і жахам вымушаныя назіраць дзівоснае перараджэнне звыклай для грамадзтва кампартыйнай уладарнасці ў новую палітычную фармацыю з выразным фашыстоўска-дыктатарскім адценнем. Часам здаецца парадаксальнym тое, быццам бы ненатуральнае, збліжэнне дзъююх спрацьлеглых зъяваў і систэмаў, адна зь якіх пяцьдзясят гадоў таму перамагла другую. Але ці так гэта парадаксальна? Ці так ужо несумяшчальная тыя зъявы і систэмы? Нават на сымбалічным, знакавым узроўні чырвонае і карычневае ў каляровым спектры ляжаць побач, яны адрозніваюцца хіба што адценнем. Адноўка чырвоная съязгі розынняца толькі дэталямі: са свастыкай у адных ды сярпом з молатам у другіх. Галоўнае, што робіць блізіннатамі два некалі варожыя рэжымы — гэта звыклая стаўка на грубую паліцэйскую-вайсковую сілу ды нястримная папулісцкая дэмагогія ў адносінах да народу. Ушчэнт дыскрэдытаваўшы сябе за болей як семдзесят гадоў, партыя камуністаў хапаеца цяпер за апошнюю магчымасць самазахаваньня, яна бессаромнa мімікруе, перацякае з дапамогай спэцслужбай у іншыя партыі й рухі, дружна зыліваеца з фашызмам. Галоўная яе мэта ў нас ці ў Рэспубліцы адна — рэстаўрацыя нядайна яшчэ магутнай ядзерна-ракетнай

імпэрыі, безъ якой існаванье камунафашизму пазбаўленае сэнсу.

Зрэшты, камунафашизм ня грэбве задачамі ў болей сыцілага маштабу, маленькімі перамогамі на ўкраінах былой імпэрыі, «блізкага замежжа», пракамуністычныя рэжымы якіх па-ранейшаму зьяўляюцца марыянэткамі ў чужых руках. Некаторыя краіны гэтага «замежжа» выкарыстоўваюцца ў якасці адмысловых палігонаў для адпрацуоўкі болей значных плянаў, у выніку чаго ўзынікаюць крывавыя авантury кшталту чачэнскай. У іншых ідзе вялы працэс — накшталт «далучэння Рэспублікі Беларусь», як адмыслова выказаўся ў Менску небезвядомы ўсім «сын рускай і юрыста».

Наша выкананіцца ўлада, усе гэтыя выканкамы, презыдэнцкія вэртыкалі, а таксама прокуратура, суды, сродкі масавай інфармацыі — усе дружна працуе толькі на наваяўленую дыктатуру, якая хутка набірае моц і пагражае пераўтварыцца ў вайсковую дыктатуру лацінска-амэрыканскага тыпу. Рэфэрэндум з мэтай вынішчэння нацыянальнай мовы і дзяржаўнай сымболікі — толькі першы крок у чарадзе іншых, можа, болей страшных, антыдзяржаўных і антыдэмакратычных мераў новага кіраўніцтва. Наша заканадаўчая ўлада недасканальная традыцыяна — намэнклятурная, камуністычная па сваёй мэнтальнасці. Але і яна стала перашкодай на шляху ўсталявання камуністычна-фашыстоўскага рэжыму, як і хуткія выбары, што ў вачах міжнароднай грамадзкасці яшчэ да свайго пачатку пераўтварыцца ў бяздарны рытуальны фарс. Дыктатарскай уладзе ня трэба ніякіх выбараў, ёй трэба пэўнасць, гарант, каб сапраўды — усур'ёз і надоўга. Як колішні знакаміты Трэці рапорт, заплянаваны на тысячу гадоў, але пагарэлы за дзесяцігодзьдзе. Але нават фашыстоўскія ўрокі не ідуць на карысць імпэрскім рэаніматарам. Камунафашизм не признае ніякіх гісторычных урокуў, ён хоча быць творцам гісторыі.

Так, камунізм стаў зъменлівы і шматаблічны, зь дзівос-

най здольнасцю да пераўтварэння. Ён жавава падладкоўваеца пад сацыял-дэмакратыю, яднаеца з архаікай панславізму, перацякае ў камунафашызм, уцягваючы ў сваё атрутнае асяродзьдзе люмпэнізаваныя ды маргінальныя элемэнты, утвараючы асабліва небяспечную выбуховую сумесь. Тая сумесь здольная на самыя нечаканыя выверты — спрэс, аднак, антыдэмакратычна-га, антынацыянальнага, антычалавечага кшталту. Здаеца, гэта апошні шанец усіхветнага камунізму. Але драматызм сітуацыі ўтым, што і для нашай спазнелай дэмакратыі канец ХХ стагодзьдзя таксама ёсьць ці не апошнім шанцам. Вось гэтыя шанцы і сыпліся разам, каб цяперашнім пакаленням вырашыць — хто каго.

Што ж у гэтых умовах можа нацыянальная дэмакратыя, яе палітычны авангард — Беларускі Народны Фронт? Недэмакратычны, тым болей амаральныя мэтады для нас прынцыпова недапушчальныя. Неадекватныя адпадаюць самі сабой. Што ж застаецца? Папулізм — як адзіна магчымы з адносна прымальных сродкаў, таксама заежджаны, запэцканы, а ў нашых умовах, па сутнасці, адьёзны, як і іншыя сродкі з багатага арсеналу нашых праціўнікаў. Наўрад ці гожа БНФ карыстацца імі. Усё ж існуе нешта вышэйшае за палітычную ці іншую мэтазгоднасць, вышэй за яўны і прагматычны палітычны разылік. Ці гожа забываць, нават у цяжкія часіны, на пэўныя імпэратывы зь ліку хрысьціянскай этикі, эвангельскай маралі, чалавечага сумлення, нарэшце?

У гэтым сэнсе маральны рыгарызм Беларускага Народнага Фронту і ягонага лідэра — той каштоўны капітал, якім валодае цяпер мала якая партыя, і ня толькі ў Беларусі. Гэта маральная сіла зь несумненным палітычным эфектам — хіба, можа, скіраваная ня так у сучаснасць, як у будучыню. Асабліва калі мець на ўвазе, што наш рух — не на пяць гадоў, што мы лучым у далёкую гісторычную пэрспэктыву, нават калі яна будзе нале-

жаць на нам. Але ўсё роўна яна будзе належачь Беларусі. Мы ня цешым сябе хуткай і лёгкай перамогай — лёгкай перамогі, відаць, ня будзе. Але нават яўная параза не павінна адкінуць нас ад нашай справы, бо тая справа — сіяная. Яна дзеля народу, дзеля нашай занядбанай нацыі, дзеля чалавечства і чалавечнасці. Дзеля дэмакратыі і гісторыі, нарэшце. Будзем жа і надалей сумленнымі перад нашай шматпакутнай гісторыяй. Жыве Беларусь!

«КРАІНАЙ ЗАКІРУЕ ПРЭЗЫДЕНЦКАЯ ХУНТА»

19 красавіка 1995

Прэзыдэнт Аляксандар Лукашэнка выступіў з ініцыятывай рэфэрэндуму — ён прапануе скасаваць белчырвона-белы сцяг і герб «Пагоня» ў якасці дзяржаўных сымбаляў, ліквідаваць статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама хоча падтрымкі курсу на эканамічную інтэграцыю з Расеяй і права прэзыдэнта распускаць Вярхоўны Савет.

9 красавіка дэпутаты апазыцыі БНФ правялі мітынг ля будынку Вярхоўнага Савету па вуліцы Карла Маркса, які прайшоў у атачэнні падраздзяленіяў міліцыі. Уноч з 11 на 12 красавіка дзевятынаццаць дэпутатаў апазыцыі БНФ, якія на знак пратесту супраць рэфэрэндуму абвясцілі галадоўку — Мікалай Аксаміт, Сяргей Антончык, Лявон Баршчэўскі, Юрэс Белен'кі, Ігар Германчук, Валянцін Голубеў, Уладзімер Заблоцкі, Барыс Гюнтэр, Лявон Дзейка, Лявонці Зданевіч, Мікалай Крыжаноўскі, Мікола Маркевіч, Віталь Малашка, Сяргей Навумчык, Зянон Пазняк, Сяргей Папкоў, Пётра Садоўскі, Алег Трусаў і Аляксандар Шут — былі зьбітыя ў Аўальнай залі парлямэнту байцамі невядомага спэц-

падразьдзяленыя ў чорных масках. Празь некалькі гадзінаў большасць дэпутатаў Вярхоўнага Савету пра-галасавала за прапанову прэзыдэнта Лукашэнкі аб пра-вядзеніі рэфэрэндуму.

В.Быкаў: Вельмі хацелася б памыліца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнага змаганьня ў Беларусі, але, здаецца, памыліца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсьць нечым іншым, кшталту прэлюды фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню ў съценах парля-мэнту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што нядаўна адбывалася хіба што ў шэрагу лацінскаамэрыканскіх краінаў, у чорнай Афрыцы, не-каторых краінах Азіі. Але што цікава: нідзе той дыкта-тарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку, яго хутка зъмяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтак сама бязылітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інсьпіравана зъверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэ-макратычна абраціла прэзыдэнта, у руках якога і без таго засяроджаная вялізарная сіла. Раней ён туу сілу праз сваю славутую вэртыкаль пагрозыліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фар-маваныні зь іхнай тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, і з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны съцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы.

Але самае на ўвесе съвет ганебнае ён учыніў у парля-мэнце, калі прымяніў сілу да жменкі непакорнай апа-зыці. Нават кішэнны, паслухмяны і пракамуністычны Вярхоўны Савет стаў для яго перашкодай. Але перашкодай на шляху – куды? Ведама ж, устанаўленыя асабістай дыктатуры, каб «усур’ёз і надоўга». Сёняня ён перамог рукамі «гарылаў» у чорных масках. Ужо пэўна, што ў Беларусі ня будзе парламэнту, ня будзе

дэмакратычных выбараў, зынікнуць рэшткі вольнае прэ-сы. Краінай закіруе прэзыдэнцкая хунта, а як кіруе хун-та – мы добра ведаем зь нядыўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітычна-эканамічнага крызісу, на выйсьце зь якога страчаюцца апошнія спад-зяваныні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў зь мінулымі выбарамі. Горай – ня зробіш. Для сябе, для грамадзтва, для нашчадкаў – таксама.

«ЭНТУЗІАЗМУ НЯМА Ў НАЦЫІ, І ЯГО НЯ МОЖА БЫЦЬ І Ў ПІСЬМЕНЬNIКА»

7 траўня 1995

Сяргей Плыткевіч, Менск

Беларусь съвяткуе 50-я ўгодкі перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Але чамусьці ў многіх людзей няма сапраўднага съвяточнага настрою, апошнія тыдні ў грамадзтве зъявілася нават нейкая трывога. Пра сёньняшні дзень Беларусі і пра яе мінулае мы гута-рым з народным пісьменьнікам В.Быкаўм.

— Набліжаецца дзень перамогі ў Вялікай Айчыннай вай-не. Гэты съвяточны дзень мог бы аб'яднаць наш народ, але ён можа стаць і прычынай чарговага канфлікту. Вы ўзначальваеце грамадзкую камісію съвяткаваньня пера-могі, і вы пастановілі ня ўдзельнічаць у афіцыйным съвяткаваньні. Чаму?

— Улады нават такое найважнейшае мерапрыемства як 50-гадзьдзе нашай перамогі над німецкім фашызмам, як заўсёды, стараюцца выкарыстаць у сваіх палітычных мэтах. Таму ня можа быць ніякай гаворкі пра нейкія «ўсенародныя» мерапрыемствы, усенародную ўрачыс-

тасьць, а ўсё сплянавана такім чынам, каб павялічыць магчымасыці ўлады, тых, хто гэтую ўладу мае. Гэтаму служаць і распрацаваныя сцэнары гарадзкіх мерапрыемстваў, у тым ліку і «парады Победы», якія, канечне, будуць праводзіць. Хаця, здаецца, што праводзіць? Якія могуць быць парады для такой арміі, якой зьяўляеца цяпер беларуская, — хаця яна ніколі, канечне, не была беларускай арміяй. Таму дэмакратычныя вэтэраны і наш камітэт алтэрнатыўныя прынялі рашэнне адмовіцца ад гэтай помпы, ад гэтага ажыятажу палітычнага. І ціха і съціпла адзначыць гэты дзень тым, што мы сходзім на некаторыя могілкі, пакладзём кветкі... Але ўсё гэта будзе адбывацца без усялякай заарганізаванасыці, проста вельмі па-чалавечы, можна нават сказаць, вельмі інтывітнай, як і патрабуе момант.

— Беларусь называлі «рэспублікай-партызанкай», дзе-сцягігодзьдзямі гаварылі, што наша зямля «гарэла пад ногамі ворагаў», што кіравалі партызанамі-падпольшчыкамі выключна камуністы. І цяпер камуністы спрабуюць прысвоіць перамогу. Але ж мы ведаєм, што было і іншае падпольле, і што шмат у чым камуністычнае кіраўніцтва — гэта міт.

— Так, відаць, падпольлі былі розныя, гэта безумоўна. Ну, але рэч у тым, што камуністы, як выразынікі таталітарызму, яны не моглі прызнаць нікога побач з сабой, апроч сваіх людзей. І таму мы ведаєм, як берыёўскія органы выдавалі сваім калегам з гестапа падпольшчыкаў Менску, якія тут арганізаваліся самастойна, не пад эгідай маскоўскіх чэкісцкіх органаў, а проста з патрыятычных меркаванняў, каб змагацца зь нямецкімі захопнікамі. Але вось іменна гэтая непадлеглая барацьба была, відаць, непрымальная для чэкістаў, для Берыі са Сталіным, і яны змагаліся з гэтым падпольлем — неафіцыйным, алтэрнатыўным, ці, як яго можна назваць, патрыятычным, беларускім падпольлем — з такой жа лютасыцю, як і зь нямецкімі фашыстамі.

Гэта, канечне, яшчэ адна трагічная старонка вайны, якая не раскрытая дагэтуль ні ў літаратуры, ні ў гісторыографіі.

— *Пасыяя вайны, калі рэспублікай кіравалі партызаны, менавіта і гаварылі, што «рэспубліка-партизанка». Ці гэта міт, ці гэта праўда — кіраванье менавіта партызанамі?*

— Ну, гэта, відаць, ня міт. У 1944 годзе, улетку, пасыяя вызваленія Беларусі, народ, мужчыны (прынамсі, прызыўнога ўзросту) пайшлі ў войска, у савецкую армію, працягвалі барацьбу на франтах, у тым ліку і многія партызаны. Многія з іх загінулі пасыяя ва Ўсходняй Пруссіі, пад Варшавай, а таксама ў Бэрліне. Але — кіраўніцтва партызанскае, чэкісцкае кіраўніцтва было пакінутае тут. Яны тут будавалі савецкую ўладу. Гэта даволі цікава: толькі некаторыя з партызанскіх камандзіраў пайшлі далей ваяваць у войска. Астатнія былі пакінутыя тут, незалежна ад таго, пражывалі яны на гэтай тэрыторыі да вайны, ці тут апынуліся да пачатку вайны выпадкова. Яны будавалі тут савецкую ўладу. Натуральна, што партызанская камандзіры занялі ўсе кіраўніцтва пасады па лініі савецкай ўлады, па лініі партыйнай ўлады, па лініі органаў НКВД і ва ўсіх іншых «органах». Таму можна сказаць, што кіраўніцтва было менавіта партызанскае. І кіравалі яны рэспублікай ранейшымі партызанска-чэкісцкімі мэтадамі.

— *Так атрымалася, што вы заўсёды аказваліся ў апазыцыі да ўлады. Няйкож за ўсё вашае жыцьцё ў кіраўніцтве рэспублікі не было прыстойнага чалавека?*

— Відаць, прыстойныя людзі былі. Як заўсёды — менш прыстойныя і больш прыстойныя. Але я ніколі не ўваходзіў у органы ўлады, я быў проста грамадзянінам, і таму я ня меў зь імі справы ў такой меры, каб мне можна было меркаваць, якія гэта людзі, наколькі яны прыстойныя, наколькі яны кваліфікаваныя. Мог бы сказаць,

што сярод партыйных работнікаў таго часу трапляліся людзі больш-менш прыстойныя. Але гэтая іх прыстойнасць была выключэннем. Яны, можа быць, нават самі саромеліся тae прыстойнасці, і, канечне, вялікай кар'еры яны не зрабілі і зрабіць не маглі. А тыя, што рабілі кар'еру, якія выходзілі да самых вярхоў у сваім кіраўніцтве, тыя, канечне, нічога ня мелі агульнага з прыстойнасцю.

— Летась дэмакраты Беларусі прайгралі прэзыдэнцкія выбары, цяпер таксама праходзяць парлямэнцкія выбары, гучаць даволі змрочныя прагнозы. Што думаеце на гэты конт вы?

— Галоўная рыса, вызначальная — гэта шанец, які гісторыя дала Беларусі. Гэта, вядома, унікальная звяза. Ніколі такога не было — мабыць, ня толькі ў беларускай гісторыі, але і ў гісторыі ўсіх чалавеческіх нацый для яе сувэрэнітату. Менавіта з тae прычыны, што гэты шанец вельмі рэдкі, ён, здаецца, ня будзе выкарыстаны беларускай нацыяй. Нацыя не была гатовая пакарыстацца ў поўнай меры. Гэты шанец сыходзіць з нашых рук, так сама, як і шмат што ў эканамічнай галіне сышло. Беларусь праста ня здолела выкарыстаць гэта два牠ы гады таму, а цяпер час упушчаны, ужо позна, і таго, чым можна было пакарыстацца, — таго ўжо ня вернеш.

— І апошняе пытаньне — над чым цяпер працуеце?

— Ну, што-нішто пішу. Безь вялікага энтузіязму. Таму што энтузіязму няма ў націі, і яго ня можа быць і ў пісьменніцтве.

— Вы сустракаеце сяята пэсымістычна?

— Радасыці няма, канечне. Таму што ня так павінны былі б съяткаваць беларусы гэтае 50-годзідзе. Мы бачым, што, як і ўсё іншае, перамога таксама высьлізнула з нашых рук. Ёй карыстаюцца іншыя, але ня мы.

«ТРЭБА ШУКАЦЬ ШЧЫЛІНЫ Ў БЭТОННАЙ СЪЦЯНЕ ТАТАЛІТАРЫЗМУ»

6 ліпеня 1995

Сяргей Навумчык, Менск

Увечары 5 ліпеня ў памяшканьні Акадэміі Навук Беларусі адбылася нарада грамадзкіх і палітычных дзеячаў краіны.

У ёй бралі ўдзел акадэмік Сяргей Астапчык, Радзім Гарэцкі і Іван Нікітчанка, народныя пісьменнікі Беларусі Васіль Быкаў і Ніл Гілевіч, эканаміст Анатоль Станкевіч, рэктар Акадэміі мастацтваў Васіль Шаранговіч, старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Уладзімер Карагін, а таксама дэпутаты Вярхоўнага Савету Дзярмітры Булахаў, Генадзь Карпенка, Зянон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч. Паводле Радзіма Гарэцкага, які вёў нараду, яе ўдзельнікі «выказалі перакананье, што ўсе здаровыя сілы Беларусі павінны згуртаваць свою працу і накіраваць яе на прадухіленне разбуральных працэсаў, на стварэнне шырокай грамадзкай кааліцыі за ўмацаваньне дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі».

На думку Васіля Быкава, «у барацьбе з таталітарызмам дэмакратыя ня мае адэватных сродкаў і найчасціцей церпіць паразу. Аднак неабходна шукаць нейкай шчыліны ў бэтоннай съцяне таталітарызму і канцэнтраваць намаганні». Як лічыць Васіль Быкаў, дэмакраты павінны апэляваць да двух мільёнаў грамадзянаў Беларусі, якія прагаласавалі супраць пракамуністычнай сымболікі. «Трэба звяртацца да сумлення гэтых людзей. Тады, можа, пачуюць і іншыя», — адзначыў Васіль Быкаў.

«КГБІСЦКАЯ КАРТАТЭКА, ПРАДБАЧЛІВА
АДПРАУЛЕННАЯ НА ЛУБЯНКУ, ВЫЗНАЧЫЛА
ПАЛІТЫЧНЫ ВЫБАР БЕЛАРУСКАГА КІРАЎНІЦТВА:
НЯ ЗАХАД, А ЎСХОД»

27 ліпеня 1995

У гэты дзень падчас шэсцяці ад плошчы Незалежнасьці да сквэру Янкі Купалы, арганізаванага БНФ у гонар гадавіны прыняцьца Дэкларацыі аб дзяржайным сувэрэнітэце, міліцыянты затрымалі адзінаццаць чалавек і парвалі некалькі бел-чырвона-белых сцягоў.

B. Быкаў: Невясёлыя думкі прыходзяць у галаву ў гэты сьветлы дзень нашай Незалежнасьці. Сталася так, што ў палітычным лексыконе нашага ўсходняга суседа слова «сувэрэннасьць», «незалежнасьць», «самастойнасьць» набылі негатыўнае, амаль зынішчальнае адценъне. А між тым, яшчэ нядаўна яны мелі іншы, паважаны, нават сакральны сэнс. І не зынікалі са старонак бальшавіцкай прэсы. Праўда, тады яны стасаваліся да народаў далёкіх краінаў, якія вялі самастойную, самаадданую барацьбу супраць каляніяльных заваёўнікаў. Іншая рэч цяпер, калі той самай свабоды і незалежнасьці захацелі народы ўласнай савецкай імпэрыі.

Шмат якія з цяперашніх расейскіх дэмакратаў, ня кажучы ўжо пра камуністай-ленінцаў, пасъпешліва перакваліфіковаліся ў архаічных патрыётаў-дзяржаўнікаў і як за галоўны аргумэнт тae мэтамарфозы ўхапіліся за адзін з двух пастулятаў вядомай дэкларацыі аб «непарушнасьці тэрыторыяў». Другі ж пастулят — ня меней, а можа і болей важны, аб праве нацыяў на самавызначэнье — пакінулі без увагі, нібыта яго там і не было ніколі.

Мабыць, зь біблейскіх часоў вядома, што галоўная ісціна людзкога існаванья простая і зразумелая — як

хлеб і вада, жыцьцё і съмерць. Гэта кніжнікі і фарысэі прывыклі ўскладняць і заблытаць іх дзеля ўласнай карысці. Старанна заблытацца цяпер і элемэнтарны сэнс сувэрэннасьці й незалежнасьці. Нядаўніе паміненныне нацыяў і народаў да вызвалення ад шматгадовай імпэрскай залежнасьці адбылося не з прычыны якога-небудзь недагляду ці чыёй злой волі, як гэта нам тлумачаць імпэрскія апалягеты, а на падставе сумнага, шматвяковага вопыту падняволенага існаванья ў складзе вядомай імпэрыі.

У Белавежы быў удала скарыстаны рэдкі момант, які ня часта здараецца ў гісторыі імпэрыі, і гэта імпэрыя рухнула. Без крыві і вялікіх выпрабаваньняў, бяз жахаў унутранай грамадзянскай вайны — і бы ў казцы са шчаслівым канцом. Здаецца, ужо гэтая акаличнасьць павінна выклікаць задавальненіне ўсіх, у тым ліку і ў расейцаў, якія нарэшце вызваліліся ад прыкрай патрэбы, як яны кажуць, карміц і раззвіваць няўдзячныя маларазвітыва нацыі. Задавальненіня, аднак, не атрымалася. Шматабяцальная падзея прынесла ці ня цалкам негатыўны вынік, і бадай усе яе ўдзельнікі плачуць цяпер горкімі съязьмі. Але чаму — так? Ці ня ў выніку ўсё той жа раптоўнасьці, нечаканасьці, пасъпешлівасці, якія прыйшли ў галовы кіраўнікоў трох братніх рэспублік, але пакінулі абыякавымі іхныя народы?

Штосьці ў Белавежы было ня ўлічана, штосьці зроблена ня так, як належала.

Семдзесят гадоў няволініцкага існаванья ў рэжыме сацыялістычнай казармы ўшчэнт дэфармавалі масавую съядомасць, выпрацавалі адмысловую людзкую мэнтальнасьць сацыяльных утрыманцаў, якія бязвольна чакаюць усяго неабходнага для жыцьця і для шчасця — калі не ад Бога, дык ад начальства, ЦК, Саўміну, дырэктара.

Зноў жа, ці можна ня ўлічваць спонтаннага, а то й добра арганізаванага сабатажу камуністычнага авангарду, ці, як цяпер кажуць, намэнклятуры, які, хутка ак-

рыяўшы пасъля путчаўскага спалоху, уціміў, што «пальваньня на ведзьмаў» ня будзе, а «прыхватызатарская» эканоміка нават ня горшай за партнамэнклятурную прывілеяванасыць. Спалох ад путчу ў Беларусі стаўся можа нават мацнейшым чым дзе яшчэ, бо ў нас зь нядайняга часу непрадказальным страшыдлам замаячылі Курапаты. Але ён і мінуў хутчэй, калі аказалася, што БНФ марна палохае люстрацыяй, на якую ў яго ня хопіць высілкаў, бо ўся КГБісцкая картатэка прадбачліва адпраўленая на Лубянку. Гэтая акалічнасць і вызначыла палітычны выбар беларускага кіраўніцтва: ня Захад, а Ўсход.

Самая вялікая пагроза сувэрэнізацыі мінула, нават не прагрымеўшы над Беларусью. Малаважна, што эканоміка неўзабаве апынулася ў руінах, спарахнелі «зайчыкі», палітыка рэформаў сканала, ледзьве пачаўшыся. Затое спосабам «шокавага рэфэрэндуму» ды хітранскага выбарчага закону з палітычнай арэны была адхіленая апазыцыя, а перад тым зьявіўся «ўсенародна абранны прэзыдэнт» зь яго загадкавай фантомнай ідэяй «славянскага саюзу», як «Славянскага базару» ці «Славянскага сабору». Малаважна, што пра туго шалёнью ідэю няма пэўнага ўяўлення ў асноўнай масы славянства, якое дагэтуль ніяк ня выхаркае з крыўей папярэдній камуністычнай ідэі. Затое хапае энтузіязму ў яе ініцыятара.

Ну, а сувэрэннасць і незалежнасць? Яе збольшага ўспамінаюць у масах як недарэчны казус, што здарыўся зь віны трох «белавескіх зуброў», і патрабуюць трывбуналу над імі. Пасъля нядайных недарэчных выбараў пра дэмакратай ужо не гавораць. Здаецца, у Беларусі іх ужо перасталі і заўважаць. З дапамогай АМОНу ліквідаваная ня толькі парламэнцкая апазыцыя, але і сам недалужны парламент, замест якога ў краіне дзейнічае нечуваны дагэтуль наватвор — «прэзыдэнцкая вэртыкаль». Эканоміка паралізаваная. Курс на доўгачаканую інтэграцыю з Расеяй завісае ў паветры. Яно і вядома:

каму патрэбная сястра-жабрачка? Нават калі яна гатовава да паслугаў і просіць на пастой і пракорм чужое войска. Але дзе гарантывага таго, што тое войска сапраўды будзе накормлене?

Зноў жа, вучоныя прафэсары не перастаюць пераконваць, што «поўнага сувэрэнітэту не бывае», што «незалежнасць — справа жахлівага ЦРУ, агенты спрыяньня якога кішаць у краіне». Праўда, выкарчаваць тых агентаў, мабыць, нялёгкая справа, затое ва ўсіх на вачах фінансавая дзейнасць Фонду Сораса. Але, як трапна заўважыла нядайна Радыё Свабода, навошта нам амерыканскія мільёны, калі іх немагчыма скрасыці? Значыцца — вон зь Беларусі, пан Сорас! Яму тут жа апераціўна быў створаны рэжым найбольшага неспрыяньня. Заткнуты рот дэмакратычнай прэсе, разваленая наука, аганізуе нацыянальная культура. Менскія ўлады забараняюць народнае шэсціце да Дня Незалежнасці. Затое танцуе і сьпівае ў Віцебску касмапалітычны «Славянскі базар», і сьвінцовою сілай наліваецца аўтарытарная дыктатура. З чым і віншую, Беларусь, у сумны Дзень тваёй Незалежнасці.

Гэтае слова Васіля Быкава спачатку мелася надрукаваць маскоўская газэта «Аргументы и факты», але ў апошні момент матэрыял зьнялі з нумару.

УЛАДЫ ЧАКАЛІ ПРАВАКАЦЫЯЎ

2 лістапада 1995

Алесь Хмяльніцкі, Менск

Сёньня — Дзяды. У 11 гадзінаў у Менску ля будынку КГБ (былы НКВД) была ўсталяваная традыцыйная капліца памяці, і прайшоў мітынг-рэквіем. У жалобным мітынгу-рэквіеме ўдзельнічалі сотні менчукоў.

Людзі прыйшлі да каплічкі пад бел-чырвона-белымі сцягамі і з кветкамі ў руках. Кветкі ўсклалі да капліцы з надпісам: «Адсюль, ад будынку НКВД, пачынаўся пакутны шлях у Курапаты. Вечная памяць ахвярам бальшавіцкага тэрору». У мітынгу ўзялі ўдзел Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў, Зянон Пазыняк, Сяргей Навумчык. Большаясьць удзельнікаў мітынгу-рэквіому потым накіравалася ў Курапаты ўшанаваць памяць тысяч ахвяраў сталінізму, што ляжаць там. Пакідаючы гэтую жалобную акцыю, я ўбачыў, як з двара побач з будынкам КГБ выехалі троі міліцэйскія «газікі» і троі «цяжкавозы» з закратаўнымі вокнамі, дзе сядзелі амонаўцы. Улады нават на Дзяды чакалі правакацыяў.

**«У ГРАМАДЗТВЕ, ДЗЕ КОЖНЫ ТРЭЦІ — КАМУНІСТ,
А КОЖНЫ ДРУГІ — СЭКСОТ, ЦЯЖКА
РАЗЪЛІЧВАЦЬ НА ПЕРАМОГУ ДЭМАКРАТЫ
ДЭМАКРАТЫЧНЫМІ СРОДКАМІ»**

30 сінэжня 1995

Аляксандар Лукашук, Прага

Інтэрв’ю з Васілём Быкаўым.

— Калі лічыць ад жніўня 1991-га, Рэспубліка Беларусь сустракае пяты Новы год. Прычым уражаныне, што шлях увесь час — пад гару, што пік нашага вызваленія — той самы жнівень 1991-га. Кароткая хроніка: 1992 год — стварэнне свайго войска, банкаўскай систэмы, але ў гэты ж час — аднаўленне кампартыі і забарона рэфэрэндуму. 1993-ці: рэстаўрацыя ва ўсіх сферах, праяданыне эканамічнага патэнцыялу, пошукуі ўратаванія ў рублёвай зоне з Расеяй. 1994 год: прыняцьцё Канстытуцыі, намінальная параза старой намэнклатуры на прэзыдэнцкіх выбарах, а фактычна — перамога яе

маладзейшага пакаленія. 1995-ты: вядома, расправа з гербам «Пагоня», сцягам і мовай праз рэфэрэндум. Дзе, на якім этапе зрабілі дэмаграты памылку?

— Думаю, што гаварыць пра якія-небудзь памылкі дэмагратыі, можа быць, няма сэнсу. Калі разабрацца і прынцыпова падыходзіць — дык гэтых памылак, такіх значных памылак, было ня так і шмат — можа быць, і навогул не было. Іншая справа, што і вельмі правамоцная і аргументаваная палітыка не прынесла посьпеху. Дык яна ў гэтых умовах і не магла прынесці таго посьпеху, на які дэмаграты разылічвалі. Значыць, можна гаварыць пра празъмерныя спадзяваныні беларускай дэмагратыі. Вось гэта сапраўды было. Грамадзтва яшчэ не гатавае, каб прынесці посьпех беларускай нацыянальнай дэмагратыі.

Даўно вядома, што дэмагратыя можа разывівацца толькі ад няпоўнай дэмагратыі да больш дасканалай, поўнай. А ва ўмовах таталітарызму дэмагратыя ня можа існаваць нават у зачатках. Што датычыць выбараў, то дэмагратычныя выбары ў нашых умовах проста немагчымыя. Дэмагратычныя выбары ва ўмовах таталітарызму і аўтакратычнай дыктатуры немагчымыя. Бо яны непазыбежна будуць сфальсифікованыя, як гэта ў нас і адбываецца ўжо не адзін год.

Таталітарныя сілы вельмі ўмелы карыстаюцца дэмагратычнымі інстытуцыямі, і якраз вось гэтае іх умелае карыстаныне ўспрымаеца заходнімі наглядальнікамі і палітолягамі за чыстую манэту, за чыстую гульню. На справе гэта — самая шулерская гульня. Так было ў нас, было так пры камуністах, так працягваеца і цяпер таксама. І больш за тое, я б сказаў, што гэты наш мэтад распаўсюджваеца і на некаторыя расейскія рэспублікі — напрыклад, у Чачні. Выбары, якія адбыліся ў Беларусі і ў Чачні, яны маюць шмат агульнага. Гэта адзін і той жа дзяржаўны фальсифікат.

— Мяркуеце, Беларускі Народны Фронт не прайграў, а

яго перамаглі? Ці згодныя вы, што сыход БНФ з адкрытай палітычнай арэны, з парлямэнцкай трывбуны – канец нацыянальнай ідэі на шмат гадоў наперад?

— Я думаю, што гэта не канец, але для нацыянальных ідэалістаў вынік атрымаўся, можа, нечаканы. Але іншага выніку і не магло быць. Таму што нельга перамагчы дыктатуру, таталітарызм у працэсе нейкіх там выбараў, у працэсе чиста дэмакратычных акцыяў. Я даўно съцвярджаў, што ў барацьбе з таталітарызмам дэмакратыя ня мае адэватных сродкаў. Тут патрэбныя іншыя сродкі, якімі дэмакратыя не валодае без таго, каб ня страціць свайго дэмакратычнага іміджу.

Мы знаходзімся ў пэўным тупіку. І гэты тупік стварае найперш дыктатарская ўлада. Пакуль яна будзе аба-піраца і ажыццяўляць сябе з дапамогай сілы, праста фізычнай сілы, якую ўласцівае АМОН, КГБ і іншыя чиста паліцыйскія сродкі, то спадзявацца на якую-небудзь перамогу, на якія-небудзь здабыткі дэмакратычныя проста немагчыма. У народу памяць кароткая — і праз адсутнасць свабоды, дэмакратыі, свабоды друку. Гэта ўсё забываецца, а памятаеца іменна пра кошт танай каўбасы. Некаторыя кажуць, у грамадстве, дзе кожны трэці камуніст, а кожны другі — сэксот, цяжка разылічваць на перамогу дэмакратыі дэмакратычнымі сродкамі.

— Вы ўжылі такі тэрмін — «нацыянальныя ідэалісты». Я згадаў, што прыкладна гадоў восем тamu звязаўся верш Пімена Панчанкі «Разъвітаныне з роднай мовай». Як вы ацэньваце тыя працэсы, што праходзілі апошнія гады вакол беларускай мовы?

— Беларуская мова, можа, пацярпела найбольш у гэтай калатнечы, эканамічнай і сацыяльнай. Таму што мова — аснова ня толькі нацыянальнай культуры, але і існаваныя нацыі, існаваныя этнасу. І таму супраціў пэўных рэакцыйных сілаў нацыянальнай мове быў аказаны

самы вялікі. Якое гэта было жахліве супраціўленыне з боку найперш камуністычных уладаў! А пасля вось і сучасныя ўлады. Найперш яны, вядома, імпэрскага падданства. А як вядома, ва ўмовах, калі ставіцца мэта стварэння новай імперыі або інтэграцыі ў ранейшую імперыю, нацыянальная мова абсалютна не патрэбная, яна шкодзіць, бо яна працуе на нацыянальную самабытнасць. Таму разыўцюю нацыянальнай мовы гэтак лята супраціўляліся. Цяпер мы бачым, што ў галіне мовы і дэмакратыі дапусціла найбольшыя памылкі — нацыянальная дэмакратыя, я маю на ўвазе.

Першая памылка ў тым, што для барацьбы за ўстанаўленыне нацыянальнай мовы, за яе дзяржаўны прыярытэт быў выбраныя няправільныя, выключна буракратычныя сродкі. Усе гэтыя законы прынятыя былі афіцыйна Вярхоўным Саветам, і яны расцягвалі, расцягвалі на дзесяцігодзьдзе ўстанаўленыне дзяржаўнасці беларускай мовы. Тады ўжо было відаць, што ва ўмовах нестабільнасці грамадства нельга разлічваць на дзесяць гадоў. Па-другое, я лічу, што няправільна ўсё ж было зроблена, калі ў самой нацыі пачалася нейкай незразумелая валтузія наконт дзівюх граматык — наркамаўкі і тарашкевіцы. У гэтых умовах хоць бы захаваць якую-небудзь цэльнасць беларускай мовы! Аднак жа яна яшчэ была расколатая на дзве плыні, і, калічне, гэта ніяк не спрыяла яе ўцвярджэнню, яе ўгрунтаванню ў грамадстве.

— Васіль Уладзімеравіч, год таму на пытаныне Беларускай службы Радыё Свабода «Што вас радуе ў жыцці?» вы адказалі каротка: прырода. А што вы скажаце сёлета?

— Ну, прырода пакуль што яшчэ здольная радаваць. Можа быць, нават ня так задавальняць, як пабуджаць да задавальнення. Я спадзяюся, што яшчэ нейкі «хвосцік» прыроды нам Бог пакідае для нашага задавальнення. Я маю на ўвазе, вядома, старых людзей. І ў

гэтым, можа быць, кропелька спадзянкі, нейкая крыніца Боскага задавальненяня.

— *Моладзі няма месца ў вашым поглядзе на будучыню?*

— Я проста ня бачу... Пра нашу моладзь, канечне, размова асобная. Але я баюся, што больш за ўсіх за наша цяперашнє расплатіцца моладзь — у будучыні.

**«МЫ ДОЎГА НЕ МАГЛІ ПРАВЕСЬЦІ ЗНАКУ
РОЎНІЦЫ ПАМІЖ НЯМЕЦКІМ ФАШЫЗМAM I
АЙЧЫННЫМ КАМУНІЗМАМ»**

26 студзеня 1996

Алесь Vasileўski, Нью-Ёрк

Рэстаўрацыя савецкага рэжыму — відавочная. Апошнія выбары ў парламент рэспублікі, у Дзяржаўную Думу Расеі лішні раз съведчаць пра гэта. «Камунафашызм» — гэтак харктарызуе палітычны стан у Беларусі Васіль Быкаў, артыкул якога зьявіўся ў расейскамоўных пэрыёдыхах ЗША. Дзіве расейскамоўныя газэты, папулярныя сярод эмігрантаў ЗША, «Курьер» і «Новое русское слово», 23 студзеня на першых старонках надрукавалі артыкул Васіля Быкава «Камунафашызм — новая выбуховая сумесь».

«Падчас вайны ды па ёй, — піша Васіль Быкаў, — мы былі перакананыя, што няма нічога больш небясьпечнага ў съвеце за нямецкі фашызм, які быў разгромлены. Каб ён больш не адрадзіўся ні ў Эўропе, ні ў Злучаных Штатах, вялася вялікая праца, выдаткоўваліся немалыя сродкі. Шматнацыйнальная літаратура СССР прысьвячала свае творы герайзму народу, які перамог у другой усясьветнай вайне. Але ў той жа час і пісьменнікі, і народ-пераможца не жадалі паглядзець на саміх

сябе, за съпінамі якіх нараджалася новая небясьпека. Магчыма, сълепата разуму, абмежавана сць маствацка-га ўяўленыя і не далі літаратарам разгледзець падступнай існасці ладу пераможцаў — ладу, які ўгрунтаваны на крыві, на хлускі, на запалохваны і страху. Мы доўга не маглі правесці знаку роўніцы паміж двумя, на першы погляд, супрацьлеглымі пачаткамі — нямецкім фашызмам і айчынным камунізмам. Толькі зусім нядаўна гэта стала відавочна. Сённяня гэта дыялектычная тоеснасць відаць паўсюль, ад Москвы да самых ускраінаў імпэрыі, якая рухнула. Рухнула, здавалася б, без крыві і асаблівых узрушэнняў, але здолела захаваць усе адзнакі для сваёй рэстаўрацыі.

I сённяня мы са зьдзіўленнем і жахам назіраем на тое што адраджэнне, але троюмфальнае шэсцьце імпэрскае дзяржаўнасці зь ейным выразным мурлом фашызму. Галоўнае, што робіць блізьнятамі два некалі варожыя рэжымы — гэта стаўка на грубую фізычную сілу і беспардонная папулісцкая дэмагогія. Партыя камуністай, якая дыскрэдытувала сябе, хапаеца за апошнюю саломінку, бессаронна мімікруе пры дапамозе спэцслужбаў, перацякае ў розныя «роднасныя» партыі і рухі — сацыялістычныя, дзяржаўныя, патрыятычныя. Ды, зразумела, зыліваеца з фашызмам, засноўваючы новую выбуховую сумесь — камунафашызм. Відаць, толькі ў гэтым камуністы бачаць магчымасць затрымашца на палітычным полі, супрацьдзеяць натуральному росту дэмакратыі, а галоўнае — дамагчыся рэстаўрацыі імпэрыі, якая рухнула і без якой існаванье камунафашызму бессэнсоўнае.

Горш за ўсё, што дэмакратыя пазбаўленая адэкватных магчымасцяў супрацьдзеяць камунафашызму. Традыцыйна дэмакратычныя, парламэнцкія мэтады не дасягаюць мэты, церпяць паразу ад грубых, беспардонных сродкаў, якія ўжываюцца супраць дэмакратыі. На разумную антыфашысцкую кампанію ў друку камунафашысты, што загадваюць друкам, здымаютъ няўгодных

рэдактараў, манапалізуюць паліграфічную базу, як гэта шырокая практикуеца сёньня ў Беларусі. Ва ўмовах пракамуністычнай заканадаўчай, кішэннай судовай і гэткай жа выкананічнай уладаў, грамадзтва практична пазбаўленае эфектыўных мэтадаў супрацьстаянья фашызму. Развальваеца эканоміка, імкліва расце інфляцыя, бяднее народ, затое, як на дражджах, растуць высокааплатныя абаронныя фармаваньні, унутраныя войскі, асабовая абарона высокіх чыноўнікаў. Народ перастае разумець, што адбываеца. Самае парадаксальнае, што наўная балышыня жыхарства ўспрымае існы рэжым як дэмакратычны, які прыйшоў на змену камуністычнаму. І пераканаць у адваротным гэтае жыхарства пры адсутнасці свабоднае прэсы практична немагчыма».

Што ж да нацыянальнай літаратуры, якая, на думку Васіля Быкава, здушаная палітычна, зъяднелая эканамічна, зъняважаная маральна, дык яна зьнікае, як зьнікае культура навогул. «Фашызм і культура — несумішчальныя», — гэтак заканчвае свой артыкул Васіль Быкаў.

«УСЁ ЯГОНАЕ ЗМАГАРНАЕ ЖЫЦЬЦЁ, ЯГОНАЯ ПУБЛІЦЫСТЫКА ДЫ ЛІТАРАТУРА ПЕРАКАНАЎЧА АБВЯРГАЮЦЬ МОДНУЮ ТЭЗУ ІНДЫВІДУАЛІЗМУ»

27 студзеня 1996

Слова Васіля Быкава да другой гадавіны съмерці Алеся Адамовіча.

Алеся Адамовіч быў вялікі аматар вандровак, малых і вялікіх, па сваёй краіне і ў далёкім замежжы. Ня ведаю, ці засталіся ў съвеце краіны, дзе б не пабывала ягоная лёгкая нага. Але ўсё тое — не для турыстычнай аслады. Яго вяла праға спазнаньня, спасціжэннія нова-

га, нязведенага, у сэнсе геаграфічным, палітычным і асабліва духоўным. Менавіта такой прагнасцю, апроч іншага, можна вытлумачыць ягоную ініцыятыву ў стварэнні дакументальных кніг пра народную бяду ў спартызаненай Беларусі, пра вынішчэнніе голадам другой расейскай сталіцы ў гады мінулай вайны.

Можна сказаць, што на падставе мінуўшчыны народу ён вучыўся спазнаваць яго будучыню.

Вядома, што сучаснае грамадзтва мае надзвіва кароткую памяць. Яно добра памятае, колькі дзесяць гадоў таму каштавала каўбаса, але ж гатоvae забыцца, на якім краі згубы апынулася тады чалавецтва праз ракетна-ядзернае супрацьстаяньяне Ўсходу з Захадам, якая пагроза навісла над жыцьцём на Зямлі.

Адамовіч быў адным зь нешматлікіх прарокаў, якія ня толькі ўбачылі, але і ўз্যялі свой голас пратэсту супраць ваяёнічай камуністычнай згубы. І яго ўчулі — ня толькі ў Беларусі, але і ў Маскве, і ў Эўропе. І як ні дзіўна, яго паслухаліся. І калі Гарбачоў паехаў у Рэйк'явік на сустрэчу з Рэйганам, дык у tym гістарычным факце была і доля палітычнага ўнёску нашага Адамовіча.

У асобе Алеся Адамовіча шчасльіва спалучаліся дзіўне выдатныя якасці — мысліцеля і змагара. Няўрэмысьліва змаганьне з замшэлай камуністычнасцю ён вёў на шырокім абсягу — ад элітных акадэмічных форумоў да масавых мітынгаў і дэманстрацыяў, асабліва ў пачатковы перыяд перабудовы. Ягоны эмацыйны голос гучаў над шматтысячнымі натоўпамі Менску, Масквы, некаторых краінаў замежжа. Ён быў патрыётам беларушчыны і дэмакратам съвету. Усё ягонае змагарнае жыцьцё, ягоная публіцыстыка ды і ўласная літаратура пераканаўча абвяргаюць модную тэзу індывідуалізму, асабліва распаўсюджаную сярод творчай інтэлігенцыі як апраўданьне яе няўдзелу ў дзяржавай палітыцы. Цяпер нам кажуць: «Сядзіце і ня лезьце туды, дзе вы не прафесіяналы, пакіньце палітыку тым, каму яна на-

лежала 70 гадоў». Адамовіч ня быў прафэсіяналам-палітыкам, але ён бачыў і востра перажываў тое, што зрабілі з палітыкай і сьветам «прафэсіяналы»-авантурысты. Ён ня мог прыніць прынцыпу няўзделу ў ёй і беззапаветна кідаўся ў бойку, не зважаючы на вынік. І здаралася, перамагаў нават тады, калі шанцаў на перамогу не было ніякіх.

Адамовіч валодаў рэдкім дарам прадбачання і глядзеў далёка наперад. У будучыні ён бачыў шчасльівы лёс чалавецтва толькі ў тым выпадку, калі яно знайдзе ў сабе здольнасць канчаткова адмовіцца ад згубнай камуністычнасці, набыць хрысьціянскую маральнасць, замірыць грамадзтвы і нацыі. Ён шмат гаварыў і пісаў пра тое, асабліва ў апошнія гады свайго жыцця, калі зьявілася пэўная надзея на жаданыя зъмены грамадзкага ладу.

Але нашы спадзяванкі трывалі нядоўга. Узялі верх тыя, хто тады карысьліва дамагаўся недапушчэння «палявання на ведзьмаў», хто выступаў за авантурны плюралізм і талерантнасць да чырвона-карыйчневых, якія, маўляў, у новых, рынковых умовах, павінны «перарадзіцца». Але наўрад ці. Як воўк ня можа перарадзіцца ў авечку, так і камуніст — у хрысьціяніна, нават калі ён пачне хадзіць у царкву і тройчы жагнацца перад тэлекамэртай.

Тады Адамовічу няшмат верылі. Але што ж — мабыць, такі лёс кожнага з сапраўдных прарокаў. Ім пачынаюць верыць, як іх ужо няма на зямлі. Адамовіч папярэджаў аб рэстаўрацыі ранейшых парадкаў і згубных ідэяў. І казаў, што ў выпадку вяртання таталітарызму і яго ўлады, ён, узбагачаны вопытам і злосцю, стане ў сто разоў страшнейшы, чым быў дагэтуль. Здаецца, ягонае прароцтва пачынае зъдзяйсняцца. Ён быў надзвіва мяккі і спагадлівы да людзей, шмат каму дапамагаў, клапаціўся, абараняў. Мог і ўмеў многае дараваць у жыцці — памылкі, слабасці, нават бяздарнасці. Але толькі ня зраду. Зрады ідэям свабоды і дэмакратыі

ён не дараўаў нікому. Менавіта з тae прычыны пры канцы жыцця ён адхінуўся ад некаторых сяброў. І думaeцца, цяпер адхінуўся б яшчэ шмат ад каго, калі б дажыў да нашага ганебнага, поўнага зрады і дробязнага разыліку часу.

Яго востры розум і чуйнае сэрца ў сваёй боскай еднасці няспынна генэралі дабро для людзей, і, натуральна, тое генэраваныне не магло доўжыцца бясконца. Асабліва ў наш цяжкі, пераломны, няўстойлівы час. Настаў час хваробаў, і нарэшце пара апошніяй вандроўкі вялікага пілігрима — на гэты раз ад Масквы да вядомай пасылі ягонай съмерці Глушы, дзе яго і пахавалі два гады таму съцюдзёным зімовым днём.

Дзе б ні вандраваў, дзе б ні лятаў і ні ездзіў — назаўжды супакоўся ў беларускім хвойніку, на роднай зямлі, побач з роднымі і землякамі. Менавіта тут знайшоў ён сваю апошнюю праўду ў жыцці, да якой гэтак труда і ўпарты імкнуўся.

«ТЫЯ, ХТО СПАЗНЯЮЦЦА, АПЫНАЮЦЦА Ў КАТАСТРАФІЧНЫМ СТАНОВІШЧЫ»

Люты 1996, Прага

Адказы Васіля Быкава на пытаныні нацыянальных службаў Радыё Свабода.

— Як цяпер, праз дзесьць гадоў пасылі пачатку перабудовы, вы ацэніваеце гэты пэрыяд?

— Я думаю, яго можна назваць найперш пэрыядам няспраўджаных рамантычных ілюзіяў. Цяпер, за рэдкім выключэннем, паўсюдна назіраецца спад эўфарыі, якая шмат што значыла і на хвалі якой вялася барацьба з камунізмам, за ажыццяўленыне нацыянальных ідэяў, ідэяў сувэрэнізацыі. Некаторыя нацыі дасягнулі на гэ-

тым шляху даволі значных посьпехаў — я маю на ўвазе Прыбалтыку, некаторыя краіны Сярэдняй Азіі, Закаўказзя. Хаця ўсё было неадназначна, і ў кожнай зь іх ўсё адбывалася па-рознаму.

Што датычна Беларусі, дык яна таксама была ахопленая гэтымі працэсамі, але вынік тут быў найменшы. Гэтаму ёсць шмат розных прычынаў, у якіх дасканала мысльяры і палітыкі здолеоць разабрацца, можа быць, у XXI стагодзьдзі. Мы бачым, што галоўная спадзяванкі і мэты, якія рухалі некалі нашым грамадзтвам, не дасягнутыя. Камунізм пасъля нядоўгага перапынку ізноў набірае моц. Не ажыццяўліся ідэалы дэмакратызацыі грамадзтва, у якім адбываюцца далейшыя развал і распад. Гэта спрыяле таму, што грамадзтва траціц веру. Будучы, такім чынам, вельмі навызначанае, дэмакратычная пэрспэктыва застаецца вельмі проблематычнай.

— *Хацелася б звязаныца да тэмы XX з'езду, саракодзьдзе якога адзначаецца сёлетам. Чым тады для вас быў гэты з'езд, што ён значыў у жыцці вашага пакалення? Можа быць, карані страты постперабудовачных ілюзій варты шукаць у больш далёкай мінуўшчыне?*

— З вышыні сённяшняга дня мы бачым, якія наўгяды былі нашыя намеры і ілюзіі таго часу. Што датычна XX з'езду, дык гэта, можа быць, першы пэрыяд зрухаў у дачыненіі да нашага сталінскага мінулага. У нейкай ступені ў масавай съядомасці быў разбураны маналіт сталінізму. І ўпершыню, найперш у пэўных слаях творчай інтэлігенцыі звязаўся нейкі прагрэс. Наступныя замаразкі шмат што адкідаюць назад, але, тым ня менш, зерне спадзяванняў, якія пасяяў XX з'езд, далі свае пасткі раней, чым надышло брэжнеўскае пахаладанне. І таму, калі цяпер гавораць пра «шасыцідзесятнікаў» як пра пакаленіне абсолютна нядзеяздольнае, я думаю, што гэта няслушна: усе пакаленіні нешта далі, зрабілі

нейкі ўнёсак у пераадоленьне таталітарызму. Іншая рэч, што не атрымалася так, як трэба было.

Я лічу, што найбольшыя перамены адбыліся менавіта ў гарбачоўскія гады, калі было ліквідаванае супрацьстаныне з Захадам, дасягнутыя вельмі важныя дамоўленасці з Амэрыкай. Гэтыя звязы, можа быць, і не далі імгненнага выніку. Але іх уплыў адчуваецца і цяпер. Самым важным, канечно, была ліквідацыя супрацьстаныня, канфрантацыі з Захадам, разбраеніне. Дасягненыні было памножаныя, асабліва пасъля путчу, першымі ельцынскімі дэкрэтамі — асабліва ў тым, што тычылася ліквідацыі камунізму. Хаця, канечно, гэта было згублена ў наступнай палітыцы, і цяпер мы ўжо кажам пра даволі актыўны і паўсюдна распачаты працэс аднаўлення таго, што было з такімі намаганнямі падсечанае ў нядоўнім мінульдым.

— *Як вы глядзіце на пэрспэктывы аднаўлення Савецкага Саюзу, пра што шмат гаворыцца апошнім часам?*

— Калі б мы дасягнулі нейкага ўзроўню дэмакратызацыі, такі варыянт быў бы немагчымы. Аднаўленіне імпэрыі дэмакратычным шляхам, канечно, немагчымае. Гэта недарэнасць. Але ж мы бачым, што дэмакратыя не перамагла. Цяпер адбываюцца нейкія рухі, у Pacei — асабліва. Я перакананы, што Ўкраіна ня пойдзе на стварэнне новай імпэрыі альбо на рэанімацыю ранейшай, ня пойдзе, канечно, і Прыбалтыка. Што датычна Беларусі, дык зусім магчыма, што нашыя, так сказаць, фюрэры, ізноў шляхам казуістычных рэфэрэндумаў і палітычнага махлярства прывядуць да нечага падобнага на імпэрию, і мы ізноў апненмся перад фактам. Але нават калі яна фармальна будзе створаная, дык праіснуе вельмі нядоўга. Хаця спробы, верагодна, будуць, і ім будзе спадарожнічаць пэўны посьпех.

— *Аднаўленіне ранейшых сувязяў неабавязкова азначае вяртанье да таталітарызму. Чому іх нельга аднавіць*

на падставе дэмакратычных крытэраў? Цяпер у краінах Сярэдняй Азii ўтварыліся своеасаблівія ма-нархічныя рэжымы. Як вы ацэньваеце пэрспэктывы на-родаў гэтых краінай?

— Канечне, рэспублікі былога Саюзу апынуліся ў розных умовах, як і варта было чакаць. Усе разам яны жылі ў таталітарнай краіне, а потым раптам знайшлі свой натуральны стан. Для некаторых ён аказаўся яшчэ горшы, чым быў у складзе адзінай імпэрыі, дзе ўсе існавалі ў аднолькавым палітычным і гаспадарчым клімаце. Я лічу, што і ў Беларусі атрымалася горш, чым было, ва ўсіх адносінах — у эканамічным, палітычным, і нават маральнym сэнсе. Але ўсё ж я разглядаю гэта як натуральны і заканамерны працэс пераходу ад адной формы ўласнасці да другой. Усё ж мы маем спадзяваньне, што на падставе дэмакратычнага працэсу ўсё ўсталонецца — паводле прыкладу, перш за ўсё, Эўропы. Ня трэба вынаходзіць ровара, як гэта робяць некаторыя нашыя палітыкі ў пошуках нейкага асаблівага шляху. Ня трэба абцяжарваць гэтымі пошукамі і выпрабаваньнямі цяперашнія пакаленыні. Што датычна Беларусі, для яе вельмі важны прыклад Прыбалтыкі, нават Украіны, якія перажылі падобныя цяжкасці, але знайшлі зь іх выйсьце. Беларусь жа робіць выгляд, што ў яе ёсьць уласнае выйсьце, якое палягае ў руху назад, дзе быццам было лепей. Але пры гэтым забываюцца на тое, што таму і зруйнаванае мінулае, што існаванье ў ім было не аптымальнае, а набліжалася да катастрофы. Значыць, трэба наперадзе шукаць выйсьця з катастрофы, а не вяртацца назад, каб паўтарыць яе зноўку. Тыя, хто спазняюцца, апынаюцца ў катастрафічным становішчы, як гэта і назіраецца ў Беларусі.

— *Маскоўская «Независимая газета» 9 лютага прывяла звесткі наконт стаўлення беларусаў да ліквідацыі Савецкага Саюзу. Калі ў сінегні 1991 году такое ра-шэнне лічылі слушным 69% насельніцтва, дык у сінегні*

1995-га роўна такая ж колькасць апытаных лічыла гэ-тае рашэнне няправільным. Чым гэта патумачыць? Настальгія па савецкіх просторах альбо вяртанье да ранейшых установак ідэялагічнага кіталту?

— Рэч у элемэнтарным прагматызме. Проста людзі па-раўноўваюць. Масавая съядомасць зусім не павінна валодаць, ды і ніколі не валодала нейкімі аналітычнымі здольнасцямі. Звычайна ў людзей кароткая памяць: на адлегласці «пяцігодкі», як гэта ў нас прынята. «Раней было лепей». А хто спрачаецца? Іншае пытанье — што з гэтага вынікае? Што датычна сацыялягічных зьвес-так, дык даўно ім ня веру. Я лічу, што ў Беларусі няма сацыялігії. Звесткі сацыялягаў высмактанаыя з паль-ца, яны нічога не адлюстроўваюць. Гэта навука, якая ў нас збанкрутавала яшчэ ў зародку. Скажыце, што-не-будзь зь яе прагнозаў ажыццяўлялася ў апошні час? Людзі ў Беларусі, за выключэннем намэнклятуры, ня маюць ніякага піетэту перад камуністычным мінульым. Яны ведаюць, што гэтае мінулае ім нічога не дало. Ра-зумнейшыя ўсьведамляюць, што менавіта камунізм прывёў да прорывы. Рэч у тым, што цынікі ў палітыцы, карыстаючыся цяперашнім момантам, дыскрэдытуюць дэмакратию і дэмакратычныя ідэі. Я заўсёды казаў, што мы можам сутыкнучца зь вельмі кепскай зьявай, калі ідэі будуць дэзваяваныя ў масавай съядомасці, і гэ-тая съядомасць будзе адкінутая да камуністычнай. Не таму, што людзі адданыя камуністычным ідэалам, а таму, што іншага нічога не засталося ў гэтым соцыюме. І камуністы, канечне, гэтым карыстаюцца.

— *Калі б сёньня ў Беларусі адбыўся рэфэрэндум, на якім людзі былі б пастаўленыя перад адзіным выбарам: за аднаўленне Савецкага Саюзу альбо супраць — у які бок, на ваш погляд, схілілася б грамадзкая думка?*

— Вынік рэфэрэндуму быў бы дакладна такі, якога пажадалі б ягоныя арганізатары. Таму што ў нас няма дэ-

макратыі ў шырокім сэнсе слова. У нас няма заканадаўчай улады, няма судовай улады, амаль няма свабоднай прэсы. Каб зразумець мэханізм рэфэрэндумаў і выбараў, якія ўжо былі ў Беларусі, трэба звязрнуцца да апошніх выбараў у Чачні. Там, як вядома, новага лідэра абралі 92% галасоў, у той час як апазыцыя набрала 1,5% галасоў выбарцаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. У нас, ва ўмовах дыктатуры, таксама неістотна, ці пойдунець людзі галасаваць, яны могуць гэтага і не рабіць.

— Якая цяперашняя апазыцыя ў Беларусі? Ці звязаная яна з творчай інтэлігенцыяй?

— У Беларусі ёсьць некалькі дэмакратычных партый ў — ва ўсялякім выпадку, намінальна дэмакратычных. Я асабіста сумняюся ў дэмакратычнасці некаторых з іх. Magu і памыліца, але пакуль яны нешта не съяшаюцца выявіць сваёй дэмакратычнасці на справе. Што ж датычна Беларускага Народнага Фронту, гатовы гарантаваць, што гэта сапраўды дэмакратычная арганізацыя. Яна стваралася, так сказаць, наўпрост, у тым ліку і з ініцыятывы творчай інтэлігенцыі. Гэта арганізацыя ня створаная спэцслужбамі, іх агенты ня ўсунутыя ў нашыя шэрагі, як гэта адбывалася са шмат якімі іншымі. Яна пасълядоўна вядзе змаганье супраць камуністычнага таталітарызму. На жаль, сілы няроўныя: ёй супрацьстаіць, як выявілася, монстар больш моцны, чым гэта ўяўлялася нават нам. Але, нягледзячы на тое, што ў выніку выбараў Фронт адхілены ад удзелу ў парламэнцкім жыцці, праца сярод людзей усё ж вядзеца. Мы лічым, што самае галоўнае — захаваць у іхнай съядомасці ідэі дэмакратыі. Канечне, хацелася б, каб БНФ стаў арганізацыяй масавай, як гэта і задумвалася з са-мага пачатку, якая б аўяднала самыя розныя дэмакратычныя слай. Тым ня менш, я думаю, частка творчай інтэлігенцыі, якая была ангажаваная ў гэты рух з самага пачатку, захавалася, і яе час яшчэ прыйдзе.

— Вашае стаўленіне да пытання аб мове?

— Гэта, канечно, балочая праблема — для беларусаў асабліва. У канцы XX стагодзьдзя мы апынуліся перад пагрозай яе зынікнення. Расейская мова цудоўная, нічога ня скажаш. Гэта мова, на якой створаная вялікая культура. Але яна ўсё ж не ўніверсальная. У Беларусі ж яна абсолютна выцесніла з ужыванья беларускую. Абвясціўши, хаця б і намінальна, дзяржаўны сувэрэнітэт, Беларусь, натуральна, ня здолела абысьціся хай і цудоўнай, але ўсё ж чужой мовай. А ўласная апынулася ў катастрофічным становішчы. Інтэлігенцыя, канечно, першая гэта адчула, і пачалася, я б сказаў, апантаная барацьба за захаванье нацыянальнай мовы. Мы зразумелі, што калі страцім гэты момант, дык наша мова зынікне праз некалькі гадоў ва ўмовах рэанімацыі таталітарызму і пагрозы рэінтэграцыі ў адзіную імперию. Але і ворагі нацыянальнай ідэі зразумелі сітуацыю і зрабілі контардзеяньні. Адным з рагучых дзеяньніёў стаў рэфэрэндум, на якім пад выглядам роўнасці мовы была атрыманая фармальная згода народу на палітыку фактычнага зынішчэння беларускай мовы. І цяпер гэта палітыка выкананаўчай уладай праводзіцца вельмі актыўна. Я ня бачу якіх-небудзь надзеяў на лепшае ў найбліжэйшы час.

— Звычайна драматычны час нараджае вялікую літаратуру. Вы ўвайшли ў літаратуру з пасъляваеннай прозай. Цяпер сітуацыя хация і не ваенная, але дастаткова драматычная. Над чым вы цяпер працуеце?

— Што датычна цяперашняга драматычнага часу, дык я сумняюся, што ён народзіць навогул якую-небудзь літаратуру. Як бы яна ў ім ні задыхнулася назаўсёды. Калі гэта здарыцца, літаратура, вядома, адродзіцца і звязацца новыя творы. Але гэта будзе няхутка, напэўна, напачатку наступнага стагодзьдзя.

На завяршэнье хачу сказаць, што я шчаслівы быць на Радыё Свабода, якое ў май жыцці адыграла вялікую ролю. Яшчэ даўно, калі яго глушылі, я заўсёды яго

слухаў. Але реч ня толькі ўва мне. Яго ўплыў на грамадzkую сывядомасць і элітарную, і масавую, у Савецкім Саюзе быў калясальны. Нават былі размовы ня так даўно пра вылучэнне Радыё Свабода на Нобэлэўскую прэмію. Спадзяюся, да гэтага яшчэ вернуцца. Было вельмі сумна даведацца, што Кангрэс ЗША крху зъмяніў сваё стаўленне да Радыё Свабода і ва ўмовах «пацяплення» палічыў магчымым аслабіць яго функцыю. Я думаю, што цяпер, калі ў шмат якіх рэспубліках былога СССР сродкі масавай інфармацыі губляюць нават мінімальная магчымасці інфармаваць грамадзтва, роля Радыё Свабода толькі ўзрастаете. Вас слухаюць.

**«ДЛЯ ТАКІХ НАЦЫЯЎ, ЯК НАША, ТОЛЬКІ І
МАГЧЫМА ВУЧЫЦЦА НА ЎЛАСНЫМ ВОПЫЦЕ»**

19 чэрвеня 1996

Аляксандар Лукашук, Прага

Песьняй «Шумныя бярозы» на слова Янкі Купалы ў выкананьні Данчыка і Лявона Барткевіча мы віншувем Васіля Уладзімеравіча Быкава з 73-мі ўгодкамі. Чаму менавіта песьняй на верш Купалы? Пра гэта — у інтэрвю зь пісьменнікам.

З раніцы Васіль Уладзімеравіч збіраўся на дачу, але ў Менску ішоў дождж, і выезд адкладаўся. Пасля віншаванняў гутарка перакінулася на выбары ў Рэспубліку. Самая галоўная праблема ёсё ж яшчэ ня вырашана, вырашыцца ў другім туре, лічыць Быкаў. Вялікія шанцы застаюцца ў камуністай — электарата Лебедзя і Жырыноўскага, на думку Быкава, пераключыцца, у большасці, на Зюганава. Сымпатыі самога пісьменніка ў гэтых варунках, натуральна, на баку Ельцина.

— Ну, натуральна. Не таму, што гэта сымпатыі, але сапраўды — «из двух зол». Таму што калі прыйдзе да ўлады Ельцын — так яго адносіны з Лукашэнкам вельмі праблематычныя, так бы мовіць. А калі прыйдзе Зюганаву, дык ніякай праблематыкі няма, гэта аднадумцы і людзі адной камуністычнай фармацыі. Можна вызначыць, што чакае і Расею, і Беларусь.

— Цікава, што ў гэтых ж дні ўчора ў Латвіі былі таксама выбары прэзыдэнта, і быў пераабраны мінулы прэзыдэнт, які вядомы сваімі дэмакратычнымі рынкавымі поглядамі, і ніякага вялікага ўплыву на погляды ў прыбалтыскіх краінах сутыцця ў Расеі ня мела. А мы панранейшаму звязываем лёс сваёй краіны з Расеяй. Як вы думаеце, колькі будзе працягвацца такая сутыцця, колькі будзе існаваць такая залежнасць?

— Будзе існаваць такая залежнасць да таго часу, пакуль Беларусь ня стане сувэрэннай дзяржавай. А пакуль яна ад гэтай сувэрэннасці ўсяляк адварочваецца. Ну, мы ж ведаем усе гэтых заходы нашага беларускага кіраўніцтва, асабліва прэзыдэнта. А прыбалты — яны адварнуліся ўжо даўно, і правільна зрабілі. Бо яны будуюць уласныя дзяржавы адпаведна з нацыянальнымі ўласнымі інтарэсамі. А Беларусь яшчэ нават не ўсведамляе важнасці сувэрэннасці. І яшчэ пакуль мы топчамся на праблемах нацыянальнай ідэі, яшчэ ідуць дыскусіі, прычым у такім пачатковым выглядзе. Тыя ісціны, якія ўжо спасыцілі народы сьвету, у Эўропе ўжо даўным-даўно з гэтай праблемай скончана — у нас яшчэ яна дыскутуецца.

— Васіль Уладзімеравіч, а падзеі гэтай вясны вы не ацэніваце як пералом у гэтай дыскусіі? Як перамену вэктару грамадзкага настрою?

— Пералом грамадзкага настрою адбываецца, але вельмі марудна. Для гэтага патрэбныя, безумоўна, не тэарэтычныя нейкія выкладкі. Для пералому важны будзе ка-

ляпс эканамічны. Вось як ён адбудзеца, тады людзі на ўлесным жываце спасьцігнуць найважнейшыя ісьціны нашага веку.

— Ну што ж, цяжка вучыцца на вопыце чужым, выглядае, што можна навучыцца толькі на сваім.

— Для такіх нацыў, як наша, толькі і магчыма вучыцца на ўлесным вопыце. Ну, як вядома, гэта, канечно, ня самы лепшы варыянт.

— Што ж, нават у дзень нараджэння не выпадае не гаварыць з Васілем Быковым пра палітыку. Але не выпадае не гаварыць і пра літаратуру. Апошнюю аповесьць Васіля Быкова чытачы могуць прачытаць у 4-м нумары часопіса «Полымя». А што чытае цяпер сам Васіль Быкаў? Што прыцягвае ягоную ўвагу?

— Цяпер чытаю некаторыя публікацыі, якія адносяцца да самага пачатку творчасці Янкі Купалы. У гарадзенскім часопісе «Сьвіцязь» надрукаваныя сьведчаньні малавядомыя, пра тое, як Купала пайшоў пасьля съмерці яго бацькі з дому, з хутару, з фальварку пайшоў у белы съвет, шукаць свайго шчасьця. Ну і асабліва яго адносіны з Эпімах-Шыпілам. Гэта вельмі важна, і я ня ведаў ува ўсёй складанасці і важнасці гэтага чалавека, ягонай ролі ў жыцці, і асабліва ў станаўленні пісьменніцкім, паэтычным станаўленні Купалы. Вось я гэта цяпер чытаю.

— А чаму вам цікава сёньня чытаць пра Купалу? Апошні час роля прызнаных клясыкай беларускай літаратуры значна зьменілася. Увогуле зъявы, якія яшчэ нядаўна былі важныя, — вяртаньне праўды пра мінулае, адышлі на пэрыфэрыю грамадzkай думкі. Вы лічыце, што там ёсьць нейкі патэнцыял, які можна сёньня выкарыстаць? Гэта важна зноў?

— Справа ня ў тым, ці важна. Але мне там бачыцца ўсё ж больш праўды пра лёс нацыі, калі мець на ўвазе літа-

ратуру як крыніцу нейкага жыццяціпісу нацыянальнага, чым у некаторых іншых творах, асабліва ў іншых літаратурных кірунках. Як вядома, цяпер моладзь ад сацыяльнасці (літаратурная моладзь, я маю на ўвазе) уцякае больш да індывідуалізму, да самавыяўленыя. Але ўсё ж мне думаецца, што для нас па-ранейшаму важныя нейкія лёсавызначальныя моманты, і сярод іх, канечно, сацыяльныя рэвалюцыі расейскія, наша апошніяе адраджэнне, яго матывы. То бок, сацыяльныя моманты, а зусім ня нейкія вытанчана-псыхалягічныя, індывідуалістычныя, якія, канечно, таксама цікавыя для літаратуры і маюць пэўнае значэнне, тым больш што літаратура мае поўнае права на гэта. Але ўсё-такі, усё-такі... Ну, мне асабіста бліжэй дэвіз Някрасава пра тое, што «паэтам можаш ты ня быць, а грамадзянінам быць ававязаны», чым некаторая вытанчаная лірыка там Фета ці Цютчава.

— А хто ўвогуле ваш любімы паэт?

— Любімы паэт зь беларускіх — Янка Купала, я скажу.

— А што ў Купалы?

— Асабліва купалаўская творчасць дасавецкага пэрыяду. Таму што там вельмі шмат, безумоўна, і паэтычных вартасцяў, гэта само сабой. Апроч таго, нейкая душэўная блізкасць у ім мне адчуваецца. Блізкасць хараکтару, ці што. Гэта нейкая шчырасць, гэта нейкая шчымлівасць, гэта нейкае вельмі гуманістычнае стаўленне яго да жыцця і да чалавека.

Васілю Быкову — 73 гады. Сам пісьменнік адзначае свайго дня нараджэння не зьбіраеца і гасціцей, як сказаў, не запрашаў. А вось мы адзначым, бо гэта і нашае съвята, і радасць для ўсіх, хто любіць Быкова і яго кнігі. Як казаў Купала, «шукаючы волю — шаблячкай махну». Дзякую вам, Васіль Уладзімеравіч, за вашую вострую шаблячку.

«МЫ Ж БАЧЫМ, І ЎВЕСЬ СЪВЕТ БАЧЫЦЬ, ЯКІ
РЭЖЫМ УСТАЛЁУВАЕЦЦА Ў БЕЛАРУСІ»

31 ліпеня 1996

Віталь Тарас, Менск

Міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы паведамілі, што лідэры БНФ Зянон Пазыняк і Сяргей Навумчык папрасілі палітычнага прытулку ў ЗША. Можна толькі ўяўць, колькі бруду ды інсінуацыяў абрыненца цяпер на лідэраў БНФ з вуснаў афіцыйных прэзыдэнцкіх ідэолягі і афіцыйнай прэсы.

Зусім ня выключана, што і ў лягеры саюзнікаў Фронту ўчынак Пазыняка і Навумчыка будзе ўспрыніты неадназначна. Мяркуючы зь некаторых ранейшых публікацыяў, знайдуцца ахвотнікі адвінаваціць іх у здрадзе альбо баязлівасці. Вось што думае на гэтых контастарышня Беларускага ПЭН-цэнтру, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Я таксама чуў, як некаторыя далёка ня добразычліўцы Народнага Фронту цяпер раптам пачалі клапаціца праблемамі аўтарытэту Беларускага Народнага Фронту, асабліва ў сувязі з эміграцыяй яго лідэраў. Але рэч тут, канечне, ня ў гэтым. Мы ж бачым, і ўвесе съвет бачыць, які рэжым усталёўваецца ў Беларусі. І як ва ўмовах гэтага рэжыму весьці колькі-небудзь демакратычную працу і змагацца за ідэалы Беларускага Народнага Фронту? Навогул, за нацыянальныя ідэалы, за беларушчыну?

Я лічу, што Пазыняк і Навумчык свае магчымасці ў гэтым сэнсе амаль што вычарпалі — для іх ужо не засталося легальнай магчымасці барацьбы, і сапраўды паўстала пагроза менавіта фізычнага зынішчэння. Калі Ілюхін у Москве агучыў пэўныя пляны, дык можна меркаваць з пэўнасцю, што гэта ня пляны ЦРУ, гэта пля-

ны беларускага кіраўніцтва. І пасля гэтага існаваць у Беларусі можна было лідэрам Беларускага Народнага Фронту толькі пэўны час. Ім яшчэ пашчасыціла, што ўдалося вырвашца зь Беларусі. Дапамог, я лічу, выпадак — празрыстая мяжа з Расеяй, празъ якую яны выйшлі жывыя на Захад. І ў дадзеным выпадку патрабаваць ад іх вярнуцца — гэта ўсё роўна што патрабаваць зьдзейсніць учынак камікадзэ. Такога маральнага права ня мае ніхто. І ў дадзеным выпадку рашэньне могуць прыняць толькі яны — толькі Пазыняк і толькі Навумчык. І калі яны прынялі такое рашэньне, значыць, гэта было адзіна магчымае рашэньне. Апроч таго, я хапеў бы дадаць, ведаючы і Пазыняка, і Навумчыка, — там іх не чакае прыватнае жыццё, яны і там будуць рабіць ўсё, самаахвярна рабіць на карысць Беларусі і беларушчыны.

«СОЗДАЕТСЯ ТАКОЙ РЕЖИМ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ
НЕ ТОЛЬКО О СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА, А О
ЛИЧНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ»

23 жніўня 1996

Пётар Вайль, Прага

Інтэрвю Васіля Быкава Расейскай службе Радыё Свабода.

— Мы попросили прокомментировать предоставление политического убежища Зянону Пазыняку и Сергею Навумчику известного белорусского писателя Василя Быкова. С каким чувством вы восприняли известие из Вашингтона?

— Прежде всего с чувством огромной благодарности правительству Соединенных Штатов за то, что оно, верное традициям демократии, дает убежище, дает возмож-

ность для физического существования тем демократам, которые не могут найти для себя гарантий такого существования в другом мире.

— *Есть распространенная точка зрения: бороться надо внутри режима, а не извне. Каково ваше мнение?*

— Они оказались в состоянии потенциальной жертвы, поэтому неужели же можно требовать, чтобы они по-жертвовали собственными жизнями во имя каких-то политических раскладок? У нас создается такой режим, когда речь идет не только о свободе человека, а о личном существовании. Именно Пазыняк и Наумчик потеряли такую гарантию, оказались в ситуации преследуемых.

— *Политическое убежище лидерам белорусской оппозиции — косвенный, но несомненный знак того, что в глазах мирового сообщества в Беларуси — несвободный, авторитарный режим...*

— По-моему, это уже видно всему миру.

«МЫ НЯ ЧУЛІ ПАКАЯНЬЯ З ІНШАГУ ЗА НЯ МЕНШЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ»

16 кастрычніка 1996

Мінula пяцьдзясят гадоў ад Нюрнберскага працэсу. Што Нюрнберг для нас цяпер — адзінкавая акцыя, якая карала за канкрэтныя злачынствы ў канкрэтнай вайне? Сымбаль непазъбежнасці пакарання за ўсялякае зло, учыненае супраць народу, свайго ці чужога? Слова Васілю Быкову — пісьменніку, які ацэнвае рэжым у сучаснай Беларусі як «камунфашизм».

— Паўстагодзізя таму ў нямецкім горадзе Нюрнбергу

скончыўся міжнародны трывалый над галоўнымі нямецкімі злачынцамі. Дванаццаць чалавек былі прысуджаны да сямяротнага пакарання, сем — да працяглага турэмнага зняволення. Гэтак была пастаўленая крапка ў доўгім ланцугу злачынстваў, што залілі паўсвету крывею, учынілі разбурэнне Эўропы. Амаль год съвет сачыў за кашмарнымі пэрыпэтіямі «працэсу стагодзьдзя», быў съведкам таго, як выкручваліся пад цяжарам неабвержных доказаў нядгаўнія валадары чалавечых жыцьцяў, лёсаў цэлых народаў Эўропы. Надта контрастны быў той іх пераход са статусу ненажэрных, амаль сакральных валадароў у ганебны статус крымінальнікаў з акрываўленымі рукамі, якія ўчынілі генацид, руйнаванье матэрыяльнай і духоўнай культуры. Той пераход быў няпросты і нязвыклы таксама і для мільёнаў іхных германскіх прыхільнікаў, што нядгаўна яшчэ прастадушна раўлі на плошчах пры адным толькі зьяўленыні ўласных нацысцкіх багоў, якімі тады былі для іх Гітлер, Гебэльс, Гёрынг ды іншыя малыя і вялікія фюрэры Трэцяга райху. Вядома, у справе ўлады ды іхнага абагаўлення вырашальную ролю адыграла сіла — найперш сіла ўзброеных фармаваньняў, такіх як СС, СД, тайнай паліцыі вэрмахту. Але ня толькі гэтая сіла. Нацысцкае кіраўніцтва Нямеччыны на поўную моц выкарыстоўвала таксама духоўна-мазгавы патэнцыял нацыі. Дзясяткі, калі ня сотні тысяч інтэлектуалаў, германскіх «яйкагаловых», выпрацоўвалі зброю — звыродлівую мараль і філязофію «звышчалавекаў», якая ўрэшце і запанавала ў духоўным жыцьці мо самай духоўнай нацыі Эўропы. Мільёны меней духоўных, простых абываталаў служылі пачварнай справе сваіх фюрэраў, справе крыві і зынішчэння, і ўсё — у імя дабрабыту і росквіту райху. У грамадзстве нацысцкай Нямеччыны быў выдатна ажыццёўлены клясычны падзел — на тых, хто загадвае, і тых, хто выконвае. Тыя, што прымалі пастановы, тэарэтычна іх абрарадавалі, аддавалі загады, нікога не забівалі, нават нікога ня крыўдзілі —

бо ніяк не контактувалі са сваімі ахвярамі. А тыя, што забівалі, ахоўвалі, палілі і пускалі рэкі крыві, рабілі гэта не са сваёй волі, а на загад вышэйших. Такі звыродлівы падзел павінен быў забясьпечыць абсалютную непадсуднасць тых і другіх. Усё паводле старажытнага рымскага права, якое традыцыйна паважалася ў Эўропе. Але на той раз гэтак ня сталася. Надта вялізнае было злачынства, надта шмат каштаваў фашызму усяму чалавецтву, каб дараваць яму тыя яго злачынства. У старажытным німецкім Нюрнбэргу, гэтай калысці нацызму, антыфашистоўская супольнасць съвету прадэманстравала згоду і волю новага кшталту. Прысуд міжнароднага tryбуналу пачуцьцём справядлівасці лёг на душу ўсяго чалавецтва. Асабліва калі ў судовым вэрдыкце прагучала катэгарычнае асуджэнне ўсёй нацыянал-сацыялісцкай ідэалёгіі, партыі, службы бяспекі, СД, СС, гестапа. Агрэсія супраць народаў і нацыяў была прызнаная самым цяжкім злачынствам супраць чалавецтва.

Безумоўна, тады гэта сталася вялізнау перамогай над сілаю зла, і шмат каму, асабліва на Захадзе, здавалася, што найбольшое, калі не апошняе зло, ужо выкаранене. Так меркаваў і наш спакутаваны за доўгую вайну народ, які столькі страціў, і набыў хіба што адно — маральную перамогу. Тады мы былі далёкія ад думкі, што ня менш страшнае зло засталося ня толькі не кранутае ні вайнай, ні пэўным прысудам, але яшчэ і ўзмоцненае нашай крывей і менавіта нашай перамогай над фашызмам. Нашая грамадзкая сывядомасць была далёкая ад разумення ўласнай віны, асабліва ў дачыненыні да народаў Усходняй Эўропы, якім на паўсотні гадоў мы прынеслі новае заняволеныне, і якія трапілі, так бы мовіць, з нацысцкага агню ў бальшавіцкае полымя. Дорага каштавала Эўропе тое паўстагодзізне, наступствы яго не зыліквідаваныя і да сённяня.

Урокі Нюрнбэргу актуальныя і цяпер. Як ні парадак-сальна, фашызм для німецкага народу — ужо гісторыя.

Немцы ўсё зразумелі правільна, і даўно, і прылюдна пакаяліся ў злачынствах ранейшых пакаленіяў. Але мы ня чулі пакаяння зь іншага боку за ня меншыя злачынства, учыненая супраць эўрапейскіх народаў, у тым ліку і беларускага. У першыя гады пасля вайны можна было пачуць меркаваныне аб тым, каб Нюрнбэрскуму tryбуналу надаць статус пастаянна дзеянага. Патрэба ў тым была відавочная, і, мабыць, відавочнаю застанецца доўга. Злачынства супраць народаў і чалавецтва доўжацца — з таго і іншага боку, а барапіць бязьвінная ахвяры чалавецтва ня надта сыняшаецца. І пры канцы XX стагодзідзя сям-там прадаўжае ліцца кроў, і няма судзьдзяў, каб асудзіць злачынцаў, хоць бы змусіць іх пакаяцца. Чалавецтву дужа патрэбны пастаянна дзеяны суд справядлівасці, правобразам якога зьяўляеца даўні міжнародны tryбунал у німецкім горадзе Нюрнбэргу.

**ЗБОРНІК АПАВЯДАНЬНЯЎ ВАСІЛЯ БЫКАВА
«СЫЦЯНА» ЗНЯТЫ З ПЛЯНУ ВЫДАВЕЦТВА
«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»**

12 с т у д з е н я 1 9 9 7

Віталь Тарас, Менск

У публічных выступах прадстаўнікі беларускага кірауніцтва ўсё часцей сталі гаварыць, што клапоцяцца пра пашырэныне культурнай спадчыны беларускай нацыі. Але што гэта будзе за спадчына, калі зь яе скарбніцы выкрайсліваюць творчасць Васіля Быкава? Цяпер Васіль Быкаў вызначаны ўладамі як «невыгодны», а ягоны апошні зборнік апавяданьняў «Сыцяна» зняты з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура».

Пры канцы верасьня 1996 году на адрас дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура» Георгія Марчукі паступіў ліст зь Дзяржкамдруку пад назвай «Аб уключэнні ў дзяржкаўны заказ выданьняў». У дакумэнце гаворыцца:

«Пасыль дэталёвага вывучэння плянаў усіх дзяржкаўных выдавецтваў на 1996 год і аналізу магчымасцяў бюджэтнага фінансавання выпуску літаратуры, паведамляем: 1. Зборнік твораў Ларысы Геніюш здымаецца зь пераліку фінансаваных з-за таго, што гэтая ж пазыцыя на гэты ж год заплянавана ў «Юнацтве» вялікім накладам, а таксама з-за неаб'ектыўнай прадмовы да зборніка *Mihasia Tyčyny* (ухваленне супрацоўніцтва з фашыстамі ў час Вялікай Айчыннай вайны). 2. Навукова-папулярную книгу Ўладзімера Арлова і Генадзя Сагановіча «Дзесяць вякоў беларускай гісторыі» не ўключаюм у пералік фінансаваных з дзяржбюджету выданьняў з-за таго, па-першае, што яна амаль цалкам друкавалася ў часопісе «Беларуская мініўшчына» і ўжо вядомая чытачам, а таксама з-за таго, што ў ёй маеца шмат факталягічных недакладнасцяў, рэдакцыйных хібаў. Напісана тэндэнцыйна, у русофобскім кірунку, што парушае замацаванае законам права чытачоў на аб'ектыўную інфармацыю. 3. Кнігу Васіля Быкава «Сыцяна» ня можам уключыць у плян выданьня літаратуры для дзяржкаўных патрэбаў на 1996 год, па-першае, з-за недахоту фінансавых сродкаў. Зь вялікай цяжкасцю фінансуеца нават абавязковая для навучання літаратура сэрыі «Школьная бібліятэка». Дарэчы, выдавецтва «Мастацкая літаратура» зрывae плян i графік выпуску «ШБ». Па-другое, сабраны на гэтую кнігу вельмі малы тыраж — 1620 экзэмпляраў, што амаль палова ад заплянаванага. Па-трэцяе, у выдавецтве «Ўраджай» у гэтым годзе выходзіць двухтомнік Васіля Быкава вялікім накладам».

Пры канцы ліста зробленая цікавая прыпіска аб тым, што ўсё, пра што вядзеца вышиэй, не забараняе выдаць

названыя кнігі за сродкі выдавецтва, безь дзяржавных датацыяў. Зъмест гэтага службовага ліста стаў вядомы нядаўна. Здавалася б, празь некалькі месяцаў і ня варты было б звязртацца да яго. Але застаецца галоўнае пытанье: які лёс напаткаў кнігі вядомых у Беларусі ў за яе межамі аўтараў? Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў паведаміў, што зборнік ягоных апавяданньняў «Сыцяна» быў летась выкінуты з плянаў «Мастацкой літаратуры». Ці прыводзіла выдавецтва матывы такога рашиэння?

В.Быкаў: Ды абсолютна ніякай матывацый. Як бачыце, матывы яны даюць начальнству, а з аўтарам — чаго ім, урэшце, клапаціцца пра нейкія матывы? Проста я ня меў ніякіх дакумэнтальных падставаў, каб думаць, што яны выдадуць маю кніжку. Гады два таму (паколькі зборнік апавяданньняў не выходзіў апошніх гадоў дваццаць) у выдавецтве «Мастацкая літаратура» мне працавалі зборнік выдаць. Я склаў гэты зборнік. Пасыля, я ведаю, што ён быў набраны яшчэ ў 1995 годзе. Я вычытаў карэктuru. Вось і ўсё. І пасыля... Я, прайда, не турбаваўся, не пытаўся, не хадзіў, ня скардзіўся, і таму яны мянє таксама не турбавалі. Гэта такі мэтад работы. Таму што я разумею — рашиэнне выдаваць ці не выдаваць залежыць не ад выдавецтва, не ад яго дырэктора, а ад тых, хто стаіць над ім, хто ім кіруе, як гэта было ў таталітарныя часы. Таму — што ж тут можна...

Пра выхад двухтомніка ў выдавецтве «Ўраджай» пісьменнік сказаў:

В.Быкаў: Першы том выйшаў, наконт другога я пакуль ня маю звестак ніякіх на гэты конт.

Цікава, што кніга празіка ў сэрыі «Школьная бібліятэка» выйшла ў сьвет у 1995 годзе, але друкуе гэтую сэрыю выдавецтва «Юнацтва», а не «Мастацкая літаратура», на якую Дзяржкамдрук чамусьці ўсклаў адказнасць за зрыў графіку выпуску «Школьной біблія-

тэкі». Што да кнігі «Дзесяць вякоў беларускай гісторыі», дык, паводле аднаго зь яе аўтараў Генадзя Сагановіча, Інстытут гісторыі Акадэміі Навук Беларусі падрыхтаваў аўтарытэтнае заключэнне, у якім цалкам абвяргаецца абвінавачаныне ў «тэндэнцыйнасці» і «неб'ектыўнасці» гэтага выдання. Аднак, хатыя кніга была ўжко набраная і нават падрыхтаваны яе макет, у съвет яна ня выйшла. У дадзеным выпадку аўтары хатыя б пасыпелі атрымаць частку ганарару, а Васіль Быкаў не атрымаў ні ганарару, ні прафесійнага.

**«ДАГЭТУЛЬ МЫ НЕ ПЕРАСТАЕМ БЛЫТАЦЬ
КОЛЕРАЎ — ДУМАЦЬ, ШТО КАРЫЧНЕВАЕ НАДТА
АДРОЗНІВАЕЦЦА АД ЧЫРВОНАГА»**

9 сакавіка 1997

Аляксандар Лукашук, Прага

Сёньня мы пачынаем знаёміць вас з кнігай Васіля Быкава. У гэтага зборніка дэзве адметнасці. Гэта першая кніга апавяданьняў празаіка. Гэта першая нявыдадзеная кніга Быкава. Нявыдадзеная, нягледзячы на тое, што выдавецкі тэхналагічны працэс быў завершаны. Складаньне і аўтарскае рэдагаваньне, праца рэдактара, набор, першая, другая карэктурা ў гранках, выраб друкарскіх стужак, мастацкае афармленыне, як і праца дапаможных выдавецкіх службаў — усе этапы былі пройдзеныя яшчэ ў 1995 годзе. Рукапіс завіс. Пра прычыны — крыху пазней, а пакуль аўтарская прафесія да нявыдадзенай кнігі.

В.Быкаў: З часоў Шэкспіра чалавецтву вядома, якая гэта выдатная справа — непарыўная повязь часоў, і як кепска, калі тая повязь ірвецца. Што тычыцца белару-

саў, дык мы гэта спозналі на нашым шматвяковым гісторычным вопыце. Дзясяткі гадоў мы жылі, адрэзаныя ад нашага гісторычнага мінулага, ад нашага вопыту, ад нашай гісторыі. У тым ліку і нядаўнай — гісторыі мінулай крывавай вайны. З часам памяць пра яе актыўна замянялася на прапагандавыя схемы, яе кроў — на пасьміхушкі пра яе, яе вялікая праўда — на карысьлівую праўдзівасць таталітарнай партыі. Тыя, хто перанёс на сваім гарбу яе крывавы цяжар, ня надта схільныя памятаць сябе пакутнікамі, лацвій убачыць героямі на гарачых канях пад чырвонымі сцягамі. Тым болей, што сэрвільная пасълявасенняя гісторыяграфія, палкі цынічных навукоўцаў не перастаюць пераконваць: у тым ваша праўда. У вернасці ідэалам, у нескаронасці, вашым бесьсмяротным герайзме. Гераізм — так, але ж... Але ж поруч з герайзмам было на вайне і інакшое. Вартаяе суседнічала з подлым, добрае — з кепскім. Як і ў кожным жыцці. Як і ў нашым сёньня, якое гэтак абыходзіла большасці. Большинстві, што апынулася ў дурнях, і ня можа зразумець — з чыёй віны. Зь віны ўсё тых жа, хто рэвалюцыю робіць чужымі рукамі, хто вынішчае іншых, непадобных, хто прывык жыць у аbstавінах лютай барацьбы, найперш — са сваімі, бо сваіх лёгка перамагчы. Хто ў бой пасылае іншых, а сам застаецца камандаваць. І з тae нагоды пры ўсялякіх крывуляках лёсу мае барыш. У форме ўлады, прывілеяў, ці як цяпер — даляравага рахунку ў банку.

Мы, беларусы, у гэтым сэнсе асабліва цёмныя людзі. Дагэтуль мы не перастаем блытаць колераў, думаць, што карычневае надта адрозніваецца ад чырвонага. Быццам ня ведаем, што ў спектры шмат іншых колераў, і ёсьць пэўная магчымасць выбару. Найперш — выбару свайго колеру, не чужога, бо чужы ніколі ня стане нашым, ён ужо — нечы, кімсці прысвоены, камусці належыць. А інстынкт прыватнай уласнасці, як вядома, магутны інстынкт, дадзены чалавеку ад Бога, нікому з жывых істотаў Бог ня даў гэтага інстынкту, апрач ча-

лавека. Людзі съвету зразумелі гэта даўно, а мы толькі пачынаем разумець цяпер. Колькі ж мы нарабілі памылак на гістарычным шляху да таго разуменя! Дык можа хоць пры канцы XX стагодзьдзя перастанем быць дурніямі? Убачым пра сябе праўду, нават і непрыывабную. Праўда ў гісторыі – функцыя адназначная, зь яе робяць урокі. З хлусні ніякіх урокаў ня зробіш, апрач новай хлусні.

У гэтай кнігцы, як спадзяеца аўтар, дробненкія ас-
кляўпкі нашай вялікай праўды, якія, можа, каму-не-
будзь спатрэбяцца. Для добра, зразумела. Калі тое зда-
рыцца, дык аўтар будзе ўдзячны выдаўцам, аднадум-
цам, слухачам Радыё Свабода таксама.

Васіль Быкаў ня стаў мянць нічога ў сваёй аўтар-
скай прадмове, хіба дадаў толькі зварот да вас, па-
важаныя слухачы Радыё Свабода. На радыё мы, на
жаль, ня зможам прэзэнтаваць усяго зборніка. Мы
будзем чытаць фрагменты апавяданняў, якія дзе-
ляцца на трох цыклі, трох вайны. Слуцкая вайна, ЧК
(гэта 1918–20-я гады), затым сталінская вайна (1930-я,
Курапаты) і гітлераўская вайна (1941–45 гады). Сло-
ва рэдактару нівыдадзенай кнігі, былому супра-
цоўніку выдавецтва «Мастацкая літаратура» паэту
Рыгору Барадуліну.

P.Барадулін: Калісьці, ствараючы савецкі ВААП (Усе-
саознае агенцтва аховы аўтарскіх правоў) спэцыялісты
ў цывільнім тлумачылі, якія творы могуць быць, ка-
жучы па-сучаснаму, канвэртоўнымі: вострасюжэтныя,
глыбока псыхалагічныя, ляканічна-ёмістыя. Карацей,
як творы Васіля Быкава. І калі ўдалося ў адносна
зацішны час, фактывна міжуладзьдзе, выдаць збор твораў
Васіля Быкава, уключыўшы аповесы і, забароненыя
і знявеchanыя савецкай цэнзурай, прыйшла мне ў гала-
ву шчаслівая думка папрасіць пісьменніка з усясьвет-
ным прызнаннем сабраць пад адзін дах свае навэлы і
прывесы.

Васіль Быкаў пагадзіўся, і недзе ў 1994 годзе ад нарад-
жэння Хрыстовага прынёс рукапіс будучай кнігі з ка-
роткім, але шматзначным зъместам і падтэкстам імем
«Сыцяна». Меркавалася, што кніга выйдзе да 50-
годзьдзя заканчэння вайны 1941–45 гадоў. Але не
ўлічыў ні як рэдактар гэтай неабходнай кнігі, ні аўтар,
што палітычнае надвор’е ў Беларусі зъмянілася. Яго
можна было назваць так сама, як адну з балочых апо-
весыцяў Васіля Быкава – «Сыцюжа». Няўгоднага ізноў,
як і пры саветах, крамольнага пісьменніка пачалі ба-
яцца, глыбока ненавідзячы. «Сыцяна» была набраная,
была зробленая і падпісаная карэктурой, і на гэтым –
кропка.

Старое кіраўніцтва выдавецтва «Мастацкая літарату-
ра» толькі паціскала плячымы, быццам ня ведаючы, што
з адпаведных інстанцыяў ёсьць загад: «Ходу не даваць!»
Як і пры камуністах, афіцыйных папераў не было, усё
– вусна, па званках, па позірках на паседжаньнях. Былы
міністар Анатоль Бутэвіч абяцаў «разабрацца», абяцаў
«даць ход». Але атрымалася, як у беларускай показцы:
«Абяцаў пан футра, ягоныя слова цёплыя». Прыйшоў
новы міністар кіраваць друкам, я да яго як рэдактар ня
мог грукацца, ды і ведаў, што ўсё марна. Гэта быў нехта
Бельскі, нават сам нешта пісаў у прозе. Новы дырэктар
«Мастацкой літаратуры» Марчук абяцаў, але ўжо без
бутэвіцкага аптымізму, ды адчуvalася, што меў цвёр-
дае ўказаньне – як у Салтыкова-Шчадрына, «тащить и
не пущать». З калідораў міністэрства ішлі чуткі-адга-
воркі, што «няма тыражу», што «ня будзе датацыяў». З
прыходам на пасаду міністра друку і інфармацыі пал-
коўніка з блізкага атачэння прэзыдэнта пра выхад кнігі
пісьменніка і марыць не заставалася.

Навэлы і прывесы з кнігі «Сыцяна» аднаўляюць
праўду сучаснай гісторыі, паказваючы барацьбу бела-
русскага народу за сваю незалежнасць. Праўда фронту,
праўда партызаншчыны, Слуцкае паўстаньне, Курапа-
ты... «Датацыяў» на такую кнігу нэасавецкія пастухі ад-

ідэалёгіі, вядома, не дадуць, азіраючыся ў даўніну – на царскі двор, а ў нас цяпер – на калгасны двор. Стопрацэнтавая датацыя будзе дазволеным клясыкам, асабліва тым, хто тлумачыў лукашэнкаўскую прасавецкую сымболіку. Іх, хто «талкаваў» сымболіку, завуць проста – «талкуі». Як і ў савецкі час, Васіль Быкаў небяспечны для рэжыму, таму і выдаць яго нельга. З кнігай Васіля Быкава «Сыцяна» атрымалася амаль як у вершы Максіма Багдановіча, памятаеце:

Я хлеба ў багатых прасіў і маліў,
Яны ж мне каменъні давалі;
І тыя каменъні між імі і мной
Сыцяною вялізнаю ўсталі.

Яна ўсё вышай і вышай расьце,
І шмат каго дужа лякае.
Што ж будзе, як дрогнє, як рухне яна?
Каго пад сабой пахавае?

На хваліях «Свабоды» творы з кнігі «Сыцяна» гучалі чатыры месяцы – з сакавіка да чэрвеня 1997 году.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «АКУДЖАВА ПРАСЬПЯВАЎ ПЕСЬНЮ, ПРЫСВЕЧАНУЮ ВАСІЛЮ БЫКАВУ»

13 чэрвень 1997

Учора ў Парыжы на 74-м годзе жыцьця памёр Булат Акуджава – бард, пісьменнік, якога любілі і многія нашыя слухачы. Акуджава быў асабліва папулярны ў 1960–70-я гады, калі магнітны самвыдат разносіў яго голас разам з галасамі Галіча і Высоцкага па ўсёй савецкай імпэрыі. Са словамі памяці пра Акуджаву – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.

Р.Барадулін: Для нас, так названых «шасьцідзясятнікаў», што прыйшлі ў літаратуру пасьля хрушчоўскай «адлігі», Булат Акуджава быў кумірам. Бо быў шчыры, съмелы, ні на каго не падобны. Песні ягоныя паўтаралі мы цвярозыя і не зусім, і вясёлыя, і смутныя. Я дзякую лёсу, што звёў мяне з Булатам – і падарожжамі па былой імпэрыі, і сустрэчамі ў Маскве і ў Менску.

Асабліва апошняя сустрэча ў Менску не забываецца. Бо тут шмат сорamu за тых, хто живе ў сталіцы Беларусі. Булат пасьля цяжкое хваробы прыехаў, каб выступіць у філіармоніі, мы з Васілем Быковым прыйшлі паслухаць сябра свайго. На ганку «славянасабораўцы» пад крывавымі савецкімі сцягамі абражалі ледзь ня кожнага, улюлюкалі ў сьпіну ўсім, хто ішоў «на Булат». У часе выступу (дарэчы, заля была паўнюткая) на сцэну выскачыў «славянасаборавец» – тады яшчэ ўказам прэзыдэнта не народны артыст Рэспублікі Беларусь, а актор Гасцюхін, які прыехаў у Беларусь «на лоўлю шчасця і чыноў», – і паламаў пласцінку Булага Акуджавы з вулічнай лаянкай і пагрозамі. Заля сагнала са сцэны ашаленца. Паэзія і любоў да паэта перамаглі.

Булат аб'явіў, што ён рады бачыць у залі франтавіка, вялікага пісьменніка зямлі беларускай, і прасьпяваў песнью, прысьвежаную Васілю Быкову. Пасьля канцэрту зайдліся мы з Васілем Быковым у пакой за сцэнай да Булага. Булат пазнаёміў са сваёй жонкай, ураджэнкай Менску. Эта яна яму, як пісаў мне Булат, чытала мае пераклады Булатавых вершаў. Булат Акуджава заўжды цікавіўся жыцьцём у Беларусі, жыцьцём духоўным, творчым. Часцяком бываў у нас, асабліва ў маладыя гады. Ён быў першым, хто выступаў у абарону дэмакратыі ў Беларусі, у абарону Васіля Быкова. Пайшоў ад нас верны сябра, таленавіты майстрапрыгожага пісьменства, пясьнія свободы.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ УКЛЮЧАНЫ Ў СЫПІС
ПРЭТЭНДЭНТАЎ НА БУКЕРАЎСКУЮ ПРЭМІЮ
ЗА 1997 ГОД**

16 чэрвень 1997

Віталь Тарас, Менск

Букераўская прэмія ў галіне літаратуры – адна з найбольш прэстыжных у сьвеце і прысуджаецца штогоду Брытанскім камітэтам Букера.

На прэмію «Букер-97» вылучаная аповесьць Васіля Быкава «Пакахай мяне, салдацік», якая была надрукаваная ў 6-м нумары часопіса «Нёман» за 1996 год у пера-кладзе на расейскую мову. Поўны сыпіс прэтэндэнтаў на расейскага Букера апублікаваў на мінулым тыдні маскоўскі часопіс «Ітогі». Як паведамляе часопіс, гэты сыпіс быў атрыманы рэдакцыяй з крыніцы, звязанай з Брытанскім камітэтам Букера. Сярод прэтэндэнтаў (а іх больш за сорак) амаль усе – расейскія пісьменнікі. Беларусь прадстаўленая толькі адным імем, але гэта імя, якое не патрабуе ніякіх дадатковых рэкамэндацый. Праўда, у Беларусі ніводнае выданье пакуль аб вылучэнні Васіля Быкава на прэстыжную прэмію не паведаміла і ніяк гэтай навіны не пракамэнтавала.

Стаўленне ўладаў да асобы пісьменніка і ягонай творчасці апошні час своеасаблівае. Як у свой час паведамляла Радыё Свабода, зборнік апавяданьняў Васіля Быкава «Сыцяна» летась быў выкінуты з плянаў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Пры гэтым у якасці апраўдання рабілася спасылка на тое, быццам творы пісьменніка досыць часта выдаваліся ды перавыдаваліся, і цікавасць да іх масавага чытача нібыта паменшала. Некаторыя пісьменнікі дазвалялі сабе на старонках афіцыйнага друку сумнівацца ў tym, што Быкаў застаецца ў добрай творчай форме. Маўляў, усё ў яго – у мінулым, таму і займаеца цяпер палітыкай.

На гэтым фоне спектакль «Пакахай мяне, салдацік» паводле аповесыці Васіля Быкава ў віцебскім Тэатры імя Якуба Коласа, які паставіў рэжысэр Валер Масьлюк, стаў фактам ня толькі тэатральнага, але і грамадзкага жыцця. Што да вылучэння Васіля Быкава на Букераўскую прэмію, дык гэты факт, зразумела, здольны выклікаць у літаратурных і каліялітаратурных колах Беларусі самыя розныя пачуцьці і меркаваньні. Вось думка паэта Рыгора Барадуліна:

Р.Барадулін: Савецкая прапагандысцкая машына працавала зладжана на тое, каб Васіль Быкаў не атрымаў Нобэлеўскай прэміі. Яму вешалі і зорку Героя сацыялістычнай працы, і Ленінскую прэмію далі, каб ураўнаць да табуну «герояў» кшталту Сафронава, Шамякіна, Маркава. І цяпер на радзіме Васіль Быкаў мае толькі камяні прэзыдэнцкое прэзыдэнцкое. Вылучэнне Васіля Быкава на расейскую Букераўскую прэмію за незвычайную сваёй ранішнасцю пачуцьця аповесыць «Пакахай мяне, салдацік» – факт і прыемны, і сумны. Зноў-такі, цвердзіць біблейская ісціна, што няма прарока ў айчыне сваёй. Свае – ня бачаць, суседзі-сябры – цэніць, усё ж праўда перамагае. Хочацца бачыць Васіля Быкава ў ліку тых, хто атрымае Букераўскую прэмію. Гэта як бы прыступка да Нобэлеўскай.

**ГОРКАЯ МУЗА БЫКАВА ЗБЛІЖАЛА САМЫХ
РОЗНЫХ ЛЮДЗЕЙ**

19 чэрвень 1997

Аляксандар Лукашук, Прага

Сённяня дзень нараджэння Васіля Быкава. Ягоны глас добра знаёмы слухачам «Свабоды». Апошнія тры месяцы ў перадачы «Чытальная залія» мы перагорт-

валі старонкі навыдадзенай кнігі апавяданьняў Быкава «Сыцяна». На нашых хвалях прагучала і новае неапублікованае апавяданье «Музыка» — апавяданье «нечаканага» Быкава, у якім уласцівая пісьменьніку прытчавасць згусцілася да адной мэтафары — жалобнай касымічнай музыкі.

«У дзень нараджэнья Быкава чамусьці хочацца павіншаваць самога сябе», — сказаў аднойчы мой сябра. Думка зразумелая, але ня ведаю, ці спадабалася б такая трактоўка самому Васілю Ўладзімеравічу. Хаця Быкаў быў і застаецца нечаканым. Напрыклад, дзякуючы яму я ўведаў, як называецца выпуклая паверхня вадкасці ў капіляры. Пра гэта — крыху пазыней, а пакуль — пра надвор'е.

Памятаю, неяк я спытаўся ў Быкава, ад чаго ён атрымлівае найбольшшае задавальненіне ў наш тлумны час — ад літаратуры, музыкі, сустрэчаў? «Ад прыроды, — адказаў тады Быкаў, — толькі гэта яшчэ застаецца нам. Зіма, лета, вясна, восень...» З прыродай у Беларусі няпроста, калі згадаць Чарнобыль. І ў Менску сёньня з раніцы дождж, як і ўчора, і пазаўчора. Аднак у Менску Быкава няма. Васіль Быкаў сустракае свой дзень нараджэнья ў Нямеччыне, дзе знаходзіцца на запрашэнні сваіх даўніх сяброў з фонду акцыі «Выкупленыне». Мяркуючы з публікацыяй у беларускім афіцыйным друку апошняга часу, і сёньня, як трывцаць, дваццаць і дзесяць гадоў таму, Васіля Быкава лепш разумеюць і шануюць былыя ворагі, чым былыя аднапалчане.

Але ня варта гаварыць пра нявартых. Тым больш — у дзень нараджэнья. Горкая музыка Быкава збліжала самых розных людзей, ад папы Рымскага да акадэміка Андрэя Сахарава, і Венечкі Ерафеева, аўтара знакамітай алькагольнай паэмы «Москва-Петушки», які на пытаньне пра любімага пісьменьніка адказаў: «Вядома, Быкаў». Я пераказаў неяк Быкаву сваё здзіўленыне ад таго інтэрвію, Быкаў усыміхнуўся і згадаў інтэрвію Ерафеев-

ва ў штотыднёвіку «Літературная Россия», дзе на падобнае ж пытаныне Венечка сказаў: «Я б наліў па поўнай шклянцы гарэлкі двум пісьменьнікам: Быкаву і Алесю Адамовічу. Быкаву нават з мэніскам». «Ведаце, што такое мэніск?» — спытаўся Быкаў. «Нешта ў калене футбалістаў?» — выказаў я здагадку. «Не. Гэта калі наліваецце поўную шклянку — і яшчэ крышку, так што вадкасць стаіць горкай, вышэй за край», — з задавальненнем патлумачыў Быкаў. Я потым паглядзеў у слоўніку «мэніск». Сапраўды, «выпуклая паверхня вадкасці ў капіляры».

Добра га вам здароўя, Васіль Уладзімеравіч, плёну за пісьмовым сталом і, дай Бог, крыху больш падставаў для радасці, калі тое магчыма. Сёньня ад імя ўсіх, хто вас любіць, мы тут, у Празе, нальём за вашае здароўе. З мэніскам, зразумела.

«САМАЯ РАДЫКАЛЬНАЯ І САМАЯ ВЫНІКОВАЯ СПРОБА З УСІХ СПРОБАЎ»

27 ліпеня 1997

Сяргей Навумчык, Прага

Адразу пасля прыніцця ў ліпені 1990 году Дэкларацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце Беларусі газэта «Літаратура і мастацтва» надрукавала інтэрвію з Васілем Быкавым, у якім ён даў ацэнку Дэкларацыі: «Каб дакумэнты такога роду адпавядалі свайму наминалу, патрэбны адпаведны палітычны ўзровень народнай сцягодомасці, выразная дэмакратычная воля яго кіраўніцтва. А якая тут воля, калі ў гэтай залі Вярхоўнага Савету, які прымаў Дэкларацыю, выразна панаваў хаўтурны настрой, бо ўсё гэта рабілася супраць волі большасці».

— Васіль Уладзімеравіч, як вы цяпер ацэньваеце падзеі 27 ліпеня 1990 году і ролю тагачаснай апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 скліканьня?

В.Быкаў: Кожная гістарычна зьява выразна разумееца з часам. У маштабах гісторыі вельмі цяжка зблізу зразумець тое ці іншае, асабліва такую лёсавызначальную зьяву як сувэрэннасць той ці іншай краіны. Або яе шлях да гэтай сувэрэннасці. Што датычыць сувэрэннасці Беларусі, дык можна ўжо сказаць пэўна, што тое, што адбылося, хаця і не прынесла плёну, але яго нельга пераацаніць у гістарычным маштабе. Гэта вельмі значная зьява, і хаця яна, можна сказаць, закончылася нічым, яна дала ўрок, яна каторы раз заклала падмурок. Урэшце, я думаю, што гэтыя падмуркі калі-небудзь спраўдзяцца і спатрэбяцца. Калі гэта будзе — цяжка сказаць.

Што ж датычыцца апазыцыі ў Вярхоўным Савеце, то я думаю, што ў тых умовах, у той час менавіта апазыцыя Беларускага Народнага Фронту зрабіла герайчны ўчынак з таго, што дамаглася менавіта гэтыя сувэрэннасці. Гэта яе заслуга. І чым далей, незалежна ад таго, чым гэта скончыцца, незалежна ад лёсу Беларусі навогул, у гістарычным вымярэнні гэта будзе вельмі значна, гэта будзе ацэнена празь вякі. І тут ня так важна, ці гэта скончылася вялікай удачай, хаця шанец быў, вельмі рэдкі. Відаць, грамадзтва найперш з пэўных прычынаў не магло пакарыстацца гэтым шанцам. Але, усё ж зробленая спроба — можа быць, самая радыкальная і самая выніковая спроба з усіх спробаў. А няўдача — яна часам бывае болей значная і болей красамоўная за якую-небудзь удачу, асабліва за ўдачу напалову. Я думаю, што час — ацэніць.

«НАШ ШЛЯХ ПРЫВЯДЗЕ НАС У ЭЎРОПУ»

17 лістапада 1997

Алена Ціхановіч, Прага

Карэспандэнтка чэскай газэты «Lidové noviny» Яна Чарвянкова адмысловы прыяжджаля ў Менск, зацікавіўшыся праграмай нядаўняга кангрэсу Беларускага ПЭН-цэнтру. Пасля гэтага яна ўжо выступіла ў друку з артыкулам «Беларусы ў расейскім баршчы». 11 лістапада «Lidové noviny» далі цэлую паласу на яе інтэрв'ю з Васілем Быкам.

Некалькі словаў пра само выданьне. «Lidové noviny» — адна з самых салідных і старых чэскіх газэтаў, якая выдаецца з 1893 году, праўда, зь некалькімі вымушанымі перапынкамі. Штодзённы выхад газэты аднавіўся пасля мірнай рэвалюцыі 1991-га. Васіль Быкаў — імя, вядомае чэскаму чытачу. Ад сярэдзіны 1970-х тут выйшлі ў перакладах ягоныя «Абеліск», «Дажыць да съвітання», «Пайсыці і не вярнуцца», «Знак бяды», «Круглянскі мост». Ці зъмянілася стаўленыне чытача і аўтара да тэм вайны, калі маладое пакаленіне краіны ўжо зьведала сваю вайну, у Аўгустане? — пытаеца Яна Чарвянкова.

На думку Васіля Быкава, зацікаўленыне вайной згасае, бо літаратура перасыцілася гэтай тэмай. Аднак новы час прынёс новы клубок проблемаў, сярод якіх вайна — найболыш складаная. Але гэта, са словаў пісьменніка, ужо тэма новай генерацыі. Што да пытаньня пра згасаныне прозы як жанру, то, на думку Быкава, сапраўды, яе ранейшая папулярнасць можа завяршыцца адміраннем. Але, відавочна, белетрыстыку заменяць іншыя жанры — дакумэнтальная літаратура, дзёньнікі, эсэ, публіцыстыка. Зъмены ў выдавецкай палітыцы, мяркуе Быкаў, закранаюць на толькі наклады кніг. Але наклад ягоных твораў зъменышыўся ў дзесяць разоў і складае

ўжо 6–7 тысяч. Аднак праблема ня толькі ў зъмяншэньні дзяржаўных датацыяў. Рэч у tym, што дзяржава па-ранейшаму зьяўляеца выдаўцом-манапалістам і вырашае, каго друкаваць, а каго — не. Становішча незалежных выдавецтваў нетрывае. Пры tym, на думку пісьменынка, у Беларусі існуе вялікі кніжны прагал, які слаба запаўняеца, гэта — гісторычна літаратура. I таму, напрыклад, Беларускі ПЭН-цэнтар вызначыў сваю прэмію імія Францішка Багушэвіча за найлепшы твор на гісторычную тэму.

Разважаючы аб крызісе культурнай і моўнай сітуацыі ў Беларусі, Васіль Быкаў адной з прычынаў бачыць тое, што кіроўныя кадры краіны самі ёсьць прадуктам масавай культуры. Пісьменынк яшчэ раз згадвае пра тое, што прэзыдэнт з часу свайго абрањення так і не сустрэўся зь дзеячамі культуры, хаця нядаўна перад тэлевізійнай камэрой гутарыў з аўтарам «габелену стагодзьдзя». Магчыма, падставай такой цікавасці было зъяўленыне сярод іканастасу знаных людзей Беларусі і прэзыдэнцкага партрэту.

«Дык як жа сталася, што дэмакраты ў вас прайгралі?» — пытаеца чэская журналістка ў Быкава. «Я жадаў іхнага выйгрышу, — адказвае Быкаў. — I дапамагаў. Але наша няўдача не азначае, што мы павінны пасыпаць галаву попелам, адрачыся ад сваіх мэтаў або шукаць нейкай лягчэйшай дарогі. Дэмакратычны шлях — адзінае выйсце для Беларусі. Іншыя народы ішлі да яго яшчэ больш цяжка. Кожны народ мусіць заплаціць за свае здабыткі, а беларусы, мабыць, заплацілі яшчэ недастаткова».

«ІХНЫЯ ІМЁНЫ ЗАПІШУЦЬ У КНІГІ»

27 с т у д з е н я 1 9 9 8

Юрась Карманаў, Менск

Сяброў Маладога Фронту Аляксея Шыдлоўскага, Вадзіма Лабковіча і Вадзіма Кабанчука неўзабаве чакае суд. Шыдлоўскі і Лабковіч могуць атрымаць да пяці гадоў пазбаўленыня волі за зъяўленыне на будынках у Стоўпцах апазыцыйных лёзунгаў (графіці); ім інкryмінеца таксама зьдзек з афіцыйнай сымболікі і зьдзек з помніка. Кабанчука судзяць за ўдзел у акцыях апазыцыі ў сакавіку 1997 году і супраціў міліцыі.

Вадзім Лабковіч пачаў скардзіцца на сэрца, таму адваткаваць іван Дудараў напісаў хадайніцтва пра зъмяненне для свайго падабароннага меры стрыманьня. Хадайніцтва не задаволенае. Сыледчы Васіль Папін у першыя тыдні не дапускаў да Вадзіма маці й праводзіў допыты без апекуна ці адваткава, што зъяўляеца парушэннем заканадаўства. Цяпер Папіна «за пасыпаховую працу» павысілі: са Стаўпцоўскай раённай пракуратуры яго перавялі ў Менскую абласную. «Гісторыя стане тым арбітрам, які расставіць усё на свае месцы», — сцвярджае народны пісьменынк Беларусі Васіль Быкаў.

В.Быкаў: Здаецца, ужо добра стала вядомая ганебная гісторыя трох маладых беларусаў, якіх без суду па трычыры месцы трymаюць за кратамі. I ў чым іх віна? У tym, што ня маючы іншай, канстытуцыйнай магчымасці, яны скарысталі, можа, не зусім прыстойныя формы пратэсту супраць драпежнага рэжыму. Але ўжо відаць, што справа — не ва ўчынках хлопцаў, справа ў антыдэмакратычным рэжыме, які на прыкладзе Шыдлоўскага, Лабковіча і Кабанчука хоча запалохаць бела-

рускую моладзь, а таксама вучнёўства, студэнцтва, падавіць у іх волю да супраціву. Таму трывалыя хлопцы абраны ў якасці ахвяраў. Але гэта яны ды іхныя лёсы толькі цяпер — ахвяры, у вачах рэжыму — ахвяры. А прыйдзе час, і яны набудуць іншыя якасці, стануць героямі нацыі, іхныя імёны запішуть у книгі гісторыі Беларусі, яны ўвойдуть у пералік яе змагароў за волю і незалежнасць. Урэшце, тыранія згіне і ў Беларусі, як яна згінула паўсюль у Эўропе, і ня толькі ў Эўропе. Праўда, таго трэба дамагчыся. У тым ліку, можа, і турэмным лёсам такіх людзей як Аляксей Шыдлоўскі, Вадзім Лабковіч і Вадзім Кабанчук. Дай Бог ім цвёрдасці духу і нязломнасці іх маладых характараў.

Швэцыя Фінляндый

красавік — травень 1998
чэрвень 1998 — сінегдань 1999

На пачатку 1998 году Быкаў прымеа запрашэнье Фінскага ПЭН-цэнтру. Некалькі тыдняў Васіль Уладзімеравіч разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай жывуць у Вісьбю на высьпe Готлянд (Швэцыя), затым пераяжджаюць у Фінляндыю.

У Хэльсынкі амежаванае кола сумаўлењня — зь беларусаў перакладчык Якуб Лапатка ды яшчэ некалькі чалавек. «Сёняня першы за зіму вельмі лагодны сонечны дзень, хадзілі з I.M. у зімовы лес. Гэта блізка да хаты. Хораша ўжо тым, што неяк нагадала ўласнае дзяцінства і зімовую (штодзень) дарогу (съцежку) празь лес у школу. Ну, а ў 18.00, як заўжды, транзыстар да вуха — і навіны з Прагі пра Беларусь. Тэлевізіі ў мяне, дзякаваць богу, няма», — піша Быкаў дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандру Лукашуку ў лютым 1999 году.

У Фінляндыі Быкаў стварае аповесьць «Ваўчыная яма», апавяданьні, звязртаецца да новага для яго жанру — прыпавесцяў. Свае новыя творы ён дасылае на «Свабоду», і яны гучаць у эфіры.

«КОЖНЫ НОВЫ ТВОР — РЭАКЦІЯ НА
НЕЗАДАВОЛЕНАСЬЦЬ ПАПЯРЭДНІМ ТВОРАМ»

19 чэрвень 1998

Аляксандар Лукашук, Прага

У Васіля Быкава сёньня дзень нараджэнья. Вядомы беларускі пісьменык сустракае яго ня дома, а на поўначы Эўропы, у Фінляндый, дзе ён знаходзіцца на запрашэньне Фінскага ПЭН-цэнтру. Мы патэлебанавалі ў Хэльсынкі і пасъля віншаваньня папрасілі Васіля Быкава, сталага аўтара і даўняга слухача «Свабоды», адказаць на некалькі пытаньняў.

— Васіль Уладзімеравіч, заканчваеца XX стагодзьдзе. Як вы бачыце ягоныя выпікі і перспектывы з вышыні свайго ўзросту?

— Я думаю, што ёсьць нейкія вынікі, нейкія зрухі. Але калі гаварыць пра тое, чым вызначаецца самы канец, дык я скажаў бы, што для беларусаў, для мяне, вялікім расчараўаньнем вызначаецца гэты канец. Тыя абязанкі, якія мы атрымалі пасъля распаду расейскай імперыі, ня зьдзейсніліся. Калі гаварыць пра эканоміку, дык вядома, куды яна ідзе, і чым усё гэта можа скончыцца. Нейкая надзея жыве, і хочацца спадзявацца, але я ўжо казаў, што гэта — ня ў межах жыцьця майго пакаленія. Гэта наступныя пакаленіні дамогуцца, чагосці лепшага дачакаюцца, але ўжо ў наступным стагодзьдзі.

— Што вам сёньня найбліжэй з напісанага вами?

— Мне з усяго напісанага наўрад ці што падабаецца. Таму што ідзе час, і ў гэтым ёсьць пэўны стымул. Кожны новы твор — гэта рэакцыя на незадаволенасьць папярэднім творам, у мяне гэтак. Значыць, у папярэднім творы я нечага не скажаў, не даказаў, расказаў ня так, тады насыпывае новы твор, дзе я спрабую зьдзейсніць

тое, чаго мне хочацца, і зноў жа, не дасягаю мэты... Ну, у гэтым ёсьць нейкі дыялектычны рух. Гэта добра, але ў той жа час тут драма творцы, мне так думаецца.

— Як мяркуеце, што значаць для чалавека памылкі і паразы ў ягоным жыцьці?

— Заўсёды вялікае значэнне маюць і памылкі, і паразы, але толькі ў тым выпадку, калі ён іх усьведамляе як памылкі і як паразы. Часта людзі ня здольныя іменна так асэнсоўваць і так успрымаць гэта, і тады ім здаецца, што параза — гэта дасягненне, і памылкі — ніякія не памылкі. Але ўсё ж такі я думаю, што ў агульначалавечым жыцьці паразы больш значаць за дасягненіні. Таму што яны хоць мяркуюць нейкі рух, закладаюць нейкія спадзяваньні, а суцэльнныя дасягненіні — гэта ўжо крапка.

— А калі гаварыць больш канкрэтна, альбо пра Беларусь, альбо пра вас асабіста... Які можа быць прыклад?

— Асабіста? Хто ведае, цяжка сказаць... У жыцьці так бывае, і вельмі часта, што тое, што сёньня зьяўляецца паразай, празь нейкі час пераўтвараецца ў адваротнае. І наадварот. Таму ў літаратуры, напрыклад, я не люблю займачца сучаснасцю, адрозна ад многіх нашых літаратараў (да гэтага іх у савецкі час звычайна ўлады заклікалі) — пісаць на сучасныя тэмы, дасылаваць сучаснасць. Усё ж у мінульым больш бачыцца. І, зноў жа, таму зь яго, зь мінулага робяць нейкія высновы.

— Васіль Уладзімеравіч, што вас радуе больш за ўсё?

— Найбольш мяне радуе маладое пакаленіне, якое выходзіць усё болей настойліва, хаця з памылкамі, са шматлікімі няўдачамі, з расчараўаньнямі — яно выходитць на арэну палітычнага жыцьця. Канечне, на арэну палітычную — гэта добра, але тады будзе пэўны зрух, пэўная надзея, калі на ўсе арэны выйдзе моладзь, зой-

ме ўсе пазыцы — эканамічныя, палітычныя, культурныя. Вось у гэтым будзе надзея і пэўная радасць.

— *Вы цяпер знаходзіцесь за тысяччу кілямэтраў ад дому. Ці вы ўзялі з сабой беларускія кнігі? Як вы падтрымліваеце сувязь з Беларусью?*

— Сувязь зь Беларусью — гэта, па-першае, сувязь з сябрамі. Па-другое, гэта друк беларускі дэмакратычны, нават недасяжны тут, але ёсьць радыё. І ў тым ліку (а можа, нават і ў першую чаргу) — Радыё Свабода.

КАРЛАС ШЭРМАН: «ЯГОНЫЯ ДУМКІ — З НАМІ»

19 чэрвень 1998

Зъ віншавальным словам — старшыня Беларускага ПЭН-цэнтра пісьменьнік Карлас Шэрман.

K.Шэрман: Сёння я б хацеў павіншаваць чытачоў выдатных кніг Васіля Ўладзімеравіча Быкава з днём ягонаага нараджэння. Ён піша, працуе над новай кнігай, і ўсе ягоныя думкі — з намі. Ён адчувае становішча ў нас. Ён хварэе за нас, ён хоча, каб у нас было як мага лепш. Але часова ён павінен знаходзіцца там. Кнігі Васіля Ўладзімеравіча будуць заўжды разам з намі, і неўзабаве, хутка мы атрымаем новую кнігу. І ўсё зробім, каб гэтая кніга дайшла да чытача. Нават такім выдатным чынам, як гэта зрабіў фонд «Наша Ніва», які літаральна на народныя гроши і надрукаваў «Сыцяну». Сыцяны адмоўчванья Быкава ня будзе ніколі, бо ён — з намі, у нашых душах.

НОБЭЛЬ — ЧАРНОБЫЛЬ НААДВАРОТ

5 ліпеня 1998

Сяргей Дубавец, Вільня

Беларуская інтэлігенцыя збалелася па Нобэлеўскай прэміі. Пра гэта гавораць, мараць, вераць у шчасльівае ўзнагароджаныне, як у панацю ад нацыянальнага выраджэння. Усе гэтыя, на першы погляд, бяссэнсавыя летуценыні ўжо самі ёсьць жыцьцём культуры, якая намацвае сваю новую постсавецкую генпархію.

На Нобэлеўскую прэмію вылучаюць, абы ёй хадайнічаюць, за яе спаборнічаюць. І ўсё гэта адбываецца пераважна таемна або й зусім таемна. Бо такія правілы дыктуюе сам інстытут Нобэлеўскай прэміі, якая прызначаеца ў выніку складанай систэмы кулюарнага лабіявання. Сакрэтнасць прыводзіць да таго, што ў розных асяродках беларускае эліты маюць на Нобэля свае «віды», пра якія па-за межамі асяродку ня ведае ніхто. Такім чынам, у Беларусі можа адначасова высьпельвацца некалькі кандыдатаў у розных намінацыях, а самое прызначэнне акажацца, як заўсёды, нечаканым. Момант мафіёзнасці ў гэтыя закулісныя гульні прыўносіць аб'ём прэміі — больш за мільён даляраў. Можна ўявіць сабе, што для некага гэта ніштаваты бізнэс.

У нацыяналістычных асяродках Нобэля звязываюць найперш зь літаратурай і найчасцей называюць імя Васіля Быкава. Але ў тут, высьвятляеца, ня ўсё адназначна і «адзінагалосна». Скажам, я быў перакананы, што ўся наша эліта спадзяеца на прысуджэнне прэміі Быкаву і як можа лабіюе гэтую ідэю яшчэ з часоў Брэжнева (калі Быкаву, казалі, далі Ленінскую прэмію нібыта дзеля таго, каб ён не атрымаў Нобэля), а можа і раней. І вось гады троі таму ў зімовай Варшаве я размаўляю з адным беларускім апазыцыйным прафэсарам і кажу

яму, што няблага было б, каб наша апазыцья выкарыстала свае міжнародныя сувязі дзеля лабіяваньня Васіля Быкава на прэмію. Прафэсар задумаўся і адказаў, што Быкаў, вядома, добры пісьменнік, але ён стары, а ў нас ёсьць маладзейшыя, якія пра вайну пішуць лепей за яго. Адказ прафэсара я расцаніў як недасьведчанасць. Маўляў, ня ведае чалавек літаратуры, бо якія такія маладзейшыя ў нас пішуць лепш за Быкава і тым больш пра вайну? Тую гутарку з прафэсарам я ўвесы час згадваў для сябе амаль як анекдот. Пакуль не зразумеў, што памыляўся тады не прафэсар, а я сам. І ў той час, калі мы гаворым пра кандыдатуру Васіля Быкава, у яго, аказваецца, ёсьць у Беларусі зусім рэальны канкурэнт. Зусім нядаўна я зразумеў, што прафэсар меў на ўвазе Святлану Алексіевіч. Яна ж і маладзейшая, і таксама піша пра вайну. Яе творы шырока перакладаюцца ў сусвете. Увагі з боку прэсы ёй не бракуе, ды й пра яе кандыдатуру на Нобэль ўжо даводзілася чуць ня раз. А калі ўлічыць, што прэмія, як правіла, бывае нечаканай... Выходзіць, бээнэфаўскі прафэсар ужо трэх гадоў таму ведаў, каго яму трэба лабіяваць на швэдзкую прэмію. Асабіста я нічога ня маю супраць Святланы Алексіевіч. І калі б зоркі леглі для яе шчасльіва, варта было б шчыра парадавацца за пісьменніцу, якая піша па-расейску. Але не за Беларусь. Бо, парадаксальным чынам, такая прэмія магла б стаць апошнім цвіком у труну беларускай мовы, якая пасыля такога прызнаньня расейскамоўнае літаратуры ў Беларусі наўрад ці б ужо ачомала ся да паўнавартаснага грамадзкага існаваньня. Магчыма, яна б атрымала статус ірландзкай мовы, на якой яшчэ гавораць сяляне ў краіне, дзе сямёра ангельскамоўных пісьменнікаў носяць званыне ляўрэатаў Нобэля. Справядліва было б, каб расейскамоўныя пісьменнікі прадстаўляліся ў сусвете як расейскія. На жаль, пакуль гэта ня так. І ў тым не віна пісьменнікаў, а бяды тых краінаў, што падарваныя 200-гадовай расейскай акупацыяй.

Купалава апазыцыя «Белабог — Чарнабог» трансфармавалася ў алітэрацыю Аляксандра Лукашука «Нобэль — Чарнобыль». Самое слова «нобэль» з гэтага моманту стала беларускім. Ці стане яно для нашае культуры лёсавызначальным?

Аляксандар Лукашук: Нобэлеўская прэмія для Беларусі — як Чарнобыль наадварот. Ейнае выпраменяньне прасякнула б жыцьцё нацыі на пакаленыні наперад і асьвяціла б на пакаленыні назад. У гэтым сывяtle адкрылася б — і так стала існай — уся Беларусь, мінуя і будучая, для съвету і для сябе самай. Спраўдзілася б Купалава мэтафара пра пачэсны пасад між народамі. З Нобэлеўскага п'едэсталу загаварыла б уся нашая задушаная, закатаваная, расстряляная ў ХХ стагодзьдзі літаратура і мова. Яна б уваскросла як Хрыстос пасля зьняцця з крыжа. Тоё, што я сказаў, — аргументы слабасыці. Вонкавае прызнаньне — пацверджаньне істотнасці існаваньня, яго вартаснасці — патрэбнае тым, хто сумніеца ў сабе. Беларусы сумняюцца. Для мяне асабіста гэта быў бы самы шчасльівы дзень у жыцьці. Толькі слабыя ведаюць, што такое перамога.

Уладзімер Арлоў: Я лічу, што найбольшую верагоднасць атрымаць Нобэлеўскую прэмію ў сучаснай Беларусі мае пісьменнік, і мы ведаём імя гэтага пісьменніка. Калі прысуджэнне яму Нобэлеўскай прэміі адбудзеца, напрыклад, сёлета, то мой прагноз такі. Па-першое, наўпашце сярод багатых беларусаў зьявіцца пісьменнік, які дасягнуў багацця не праз гандаль, напрыклад, гарэлкай ці сумленнем, а — літаратурнай працай. Па-другое, чалавек, які займае пасаду прэзыдэнта краіны, не павіншуе нобэлеўскага ляўрэата. Па-трэцяе, дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі не закідаюць нобэлеўскага ляўрэата прапановамі пра новыя выданыні ягоных кніг. Па-чацвертае, Міністэрства адукацыі не парэкамендзуе выкладчыкам роднай мовы й літаратуры абавязкова правесыці адмысловы ўрок, прысьвечаны нова-

му нобэлеўскаму ляўрэату. Па-пятае, калі чытачы захочуць сустрэцца з ляўрэатам, высьветліцца, што дзеля гэтага патрэбны пісмовы дазвол вэртыкалі або, напрыклад, БПСМ. Можна прагнаваць таксама пэўныя заходы з боку падатковай інспекцыі. Але ўрэшце гэтая рэакцыя будзе мець несумнеўны станоўчы эфект. Карацей, я мару, што ў ХХІ стагодзьдзе Беларусь уступіць са сваім першым нобэлеўскім ляўрэатам, бо на наступнае стагодзьдзе ў нас плянуюцца новыя.

Зянон Пазняк: Нобэлеўская, як і ўсялякая прэмія, што адзначае талент і інтэлект, спрыяе фармаванью разумнай эліты грамадзтва. А ў грамадзтве ўзровень разумнай эліты — гэта найважнейшае. Страты такой эліты ці яе перараджэнне, ці абніжэнне ўзроўню вядзе да грамадzkіх хваробаў, такіх як таталітарызм, самаразбурэньне, страта арыенціраў, што можа скончыцца нацыянальнай катастрофай. Наяўнасць прэміі для эліты і для элітарных дасягненняў трэба толькі вітаць. З другога боку, сітуацыя з прызначэннем такіх прэміяў ня можа быць цалкам аб'ектыўная. Тут умешваюцца палітычныя, геаграфічныя і іншыя традыцыйныя чыннікі. Акрамя таго, грамадзтва таксама павінна быць актыўнае. Інтэлектуальны ўзровень беларускай эліты — гуманітарны, навуковай, тэхнічнай — вельмі высокі. Але грамадзтва ня ўмее яго скарыстаць, ня ўмее выявіць, прадставіць і нават шанаваць. Не знаходзіцца актыўных людзей, каб арганізацца падрыхтоўку і прадставіць Васіля Быкава на Нобэлеўскую прэмію. Само па сабе такое ня робіцца, а пісьменнік і ягоная творчасць вартыя прэміі Нобэля. Грамадзтва ня здолела нават абараніць вялікага пісьменніка ад лукашэнкаўскага акупацыйнага рэжыму. І гэта ў значнай ступені ўзяла на сябе міжнародная супольнасць. Так што розум у грамадзтве павінен быць актыўны. Калі гэтага ня будзе, то не адбудзецца і яго поўнай рэалізацыі. Будуць страты. Можа быць, як і ў прыкладзе зь Беларусью, высокі інтэлектуальны ўзроў-

вень, але гэта прападае марна альбо выкарыстоўваецца іншымі, не на карысць нацыі.

Андрянік Антаниян: Існуе стэрэатып, згодна зь якім Нобэлеўская прэмія ў літаратуры — гэта найвышэйшая ступень міжнароднага прызнання пісьменніка. Доўгі час у гэта верыў і я, ажно да таго дня, пакуль на распродажы ў бібліятэцы за съмешшную суму не набыў кніжкі Эляны Балютавічу «Пісьменнікі-ляўрэаты Нобэлеўской прэміі». І зьдзівіў мяне ў гэтай кніжцы ня столькі сам не па-эўрапейску мудрагелісты цырыманіял шанавання чарговых ляўрэатаў — ад Каралеўскага прыёму да дзяўчынак з запаленымі сьвечкамі ў галаўным уборы, якія 13 снежня поіць абранынкаў Швэдзкай акадэміі каваю. Ня столькі фармулёўкі матываў прысуджэння таму ці іншаму пісьменніку, хоць значная частка зь іх поўная звычайных алягізмаў. Скажам, Габрыэлю Гарсія Маркесу прысудзілі прэмію «За раманы і навэлы, у якіх фантазія і рэчаіснасць зліваюцца ў адзін багаты паэтычны съвет, які адлюстроўвае жыццё аднаго кантынэнту і яго канфлікты». Можна падумаць, што канфлікты знаходзяцца па-за межамі чалавечага жыцця. Але гэта мяне не зьдзівіла. Зьдзівіла тое, што пра існаванье добрай траціны нобэлеўскіх ляўрэатаў я даведаўся з гэтай кніжкі. Мне неяк здавалася, што больш-менш арыентуюся ў гісторыі літаратуры XX стагодзьдзя. Але ў каго са знаёмых філёлягаў ні пытаўся, што ім гавораць прозвішчы: Гелеруп, Понтапідан, Ундсэт... Усе паціскалі плячыма і ў адзін голас казалі: «Скандынаўскія нейкія». Вось табе і ўсясьветная вядомасць. Так што леташні нобэлеўскі сюжэт зь нікому не вядомым італьянскім блазнам і прапановаю Сяргея Шупы закрываць нобэлеўскую манапольку, відаць, ужо меў месца ў гісторыі літаратурынага працэсу. Некалькі гадоў сярод беларускіх літаратаў і журналістаў ходзяць чуткі, што калі ня сёлета, дык у наступным годзе Васіль Быкаў атрымае Нобэлеўскую прэмію. Для

мяне гэта толькі новая інкарнацыя старога слогану беларускага адраджэнья «Загляне сонца і ў наша ваконца». Аднак, як сьведчыць гісторыя, мудрае ёўрапейскае сонца нешта ня надта любіць съвяціць для нашага краю. Клімат у нас ня сонечны, ці што?

Уяўляю, што дзяды з Швэдзкае акадэміі ўсё ж прагаласуоць за сына беларускай вёскі Васіля Быкава і прызнаюоць яго за аднаго з найвыбітнейшых літаратараў сучаснасці. Што гэта зъменіць? Натуральна, колькі тыдняў усе ёўрапейскія газэты будуць друкаваць партрэты Васіля Быкава. Пісаць пра яго як пра вялікага пісьменніка і нязломнага барацьбіта, перакладаць на скорую руку ўрыўкі зь ягоных твораў. Колькі дзясяткаў тысяч чалавек даведаюцца, што існуе беларуская мова і літаратура. Натуральна, што не абыдзеца без кур'ёзаў. Но журналістам пісаць даводзіцца пра тое, у чым яны ні на грам не разьбіраюцца. Ясна, што за гэтым хлыне хвалья перакладаў. Перакладаць аповесці Васіля Быкава будуць пераважна з расейскай мовы, і друкавацца яны будуць пераважна ў спэцыялізаваных выданнях. А праз дваццаць гадоў які-небудзь дацкі філёляг знойдзе ў сьпісе нобэлеўскіх ляўрэатаў прозывішча Быкава і з хітраватую ўсьмешкай будзе пытакца ў сваіх знаёмых філёлягам: «Хто такі Васіль Быкаў?» А яму ў адзін голас будуць адказваць: «Ня ведаю. Расеец нейкі...»

Што да Беларусі, то, баюся, калі сёлета Васіль Быкаў урачыста вып'е кавы з Карлам XVI Густавам, гэта нічога ня зъменіць. «Советская Белоруссия» будзе пісаць пра перафарбоўшчыка й каньюнктуршчыка Быкава, які на старасці гадоў вырашыў наплываць на ідэалы «советской Родины», пра даўгія рукі амэрыканскай разведкі і пра тое, што імпэрыялісты з НАТО суюць свой доўгі нос у справы «сувереннай рэспублікі», і патасна пытакца, а чаму не далі такога ж мэдаля й такога ж чэка з шасьцю нулямі Івану Шамякіну, які нічым ня горшы. Народ збольшага будзе паблажліва казаць пра тое, што прэмію Быкаву далі за тое, што ён бээнэфавец, і вы-

ключна для таго, каб насаліць прэзыдэнту. Новых чытачоў беларускім кніжкам гэта не дадасьць. Як не ўпłyваюць на іх наклады розныя дзяржаўныя прэміі, што немаведама па якім прынцыпе штогод раздаюцца шчодраю рукою. Но беларусы прызывыяліся да пахмурнага надвор'я.

Зьміцер Бартосік: Апошнія дні ці, дакладней, ночы чэрвеня жыхарам менскага цэнтра ўжо другі год не прыносяць жаданага адпачынку пасля працоўнага дня. На галоўным праспэкце ідзе рэпэтыцыя вайсковага параду да галоўнага сьвята нашай сёньняшняй дзяржавы. Наглуха зачыненыя вокны не выратоўваюць ад выхлапнога смуроду вялізнае браняванае калёны. Гукі рухавікоў прасочваюцца скрозь капітальныя сьцены паслявленных дамоў, а стальнія гусяніцы пры сутыкненіі з асфальтам прымушаюць зьвінець кожную шыбіну. Я вызірніў на вуліцу не зь цікаўнасці, а ад немагчымасці заснуць. Але ўбачаная карціна не падалася мне сумнай. Хутчэй, заварожыла сваёю гарманічнасцю. Па начным праспэкце, які ізноў зрабіўся Сталінскім, цёмнымі прывідамі праносіліся танкі, БТРы ды іншыя пачвары. Замыкалі калёну тры джыпы з прыматаўнімі съязгамі знаёмых колераў, што бравурана выпроставаліся ветрам. Як тут усё адпавядала адно адному: архітэктура пераможнага троюму, нафарбаваная дзеля параду тэхніка, колеры съязгоў. Нават жоўтая літара «М» моднай амэрыканскай сталоўкі нейкім чынам упісвалася ў гэты «начны патруль». Цалкам лішнімі глядзеліся адно выпадковыя гледачы. Сваім разыняволеным, неўніфармаваным выглядам яны ўносілі дысгармонію ў агульнную карцінку. Я зрабіў намаганьне ўяўіць на гэтых машинах нашыя съязгі. Але не ўяўлялася. Нашыя съязгі не для начных спэктакляў...

Дзень усё верне на свае месцы. Дзённае сьвято змые ўвесь начны містыцызм. Баявая тэхніка ўжо ня здасца такою непераможнаю, хутчэй недарэчнаю. Баі ў гэты

дзень будуць ісьці большай часткаю ў чэргах па піва. А галоўны камандзір зьдзейсніць нязвыклы для сябе ўчынак — зачытае святочную прамову на беларускай мове. Апатэозам съвята стане канцэрт колішній менскай дзяўчынкі, якая ўсё ж «прабілася ў Москву». А пазаўтра ўсё ізноў пойдзе сваёй чарадой. Танкі схаваюцца да наступнага параду. Апазыцыйная прэса будзе з новай сілаю «разоблачать антибелорусскій режим». А рэжым будзе надалей дасканаліць свой стыль і сваю мову. І спажыўцы дзяржаўнага беларускага слова знойдуцца. Мовы, на якой нельга мысліць, але можна паслухаць «канцэрт па заяўках радыёслушачоў», можна даць аб'яву ў газэту «Звязда», ці нават самому напісаць які беларускі вершык для «Чырвонай змены». Не забываючыся на запаветную мару «пробіться». Што з гэтym тэлебачанынем, з гэтай прэсаю, а значыць, і з гэтай моваю ніяк не асациоецца. Чырвоная беларушчына застаецца прыручанай сінічкаю не для высокіх палётаў. Назаўсёды скаваная сваім адмысловам стылем. Хіба могуць слова прыпевак і вестак з палеткаў каштаваць дорага?

А сапраўды, хто-небудзь хоць аднойчы спрабаваў вылічыць кошт мовы? Можа, гэта пара тысяч за датаванае беларускамоўнае выданьне, ці, можа, усё, чым валодае сённяня реальная Рэспубліка Беларусь? Разам з усімі сваімі танкамі ды камбайнамі. І які хаос мог бы ўнесці ў мазгі лаўкоў маскоўскага жорава нобэлеўскі мільён, дадзены менавіта нашаму слову. Як першы лот у ацэнцы. Як указальнік кірунку, куды сапраўды варт прабівацца. Як гатовы сцвярджальны адказ на шмат якія пытанні, што сённяня здаюцца недарэчнымі. Што можна, валодаючы гэтым словам, прачнуцца мільянэрам? На гэтай мове можна зьдзяйсніць самыя дарагія маскультурныя праекты, кшталту свайго нацыянальнага «Плэйбою» ці мыльнаопэрнага сэрыялу? І менавіта на гэтай мове навучаць кіраваць танкам?.. Але наўрад ці такія пытанні прыходзяць у галаву тым, хто пад

брзагат жалеза аб асфальт марна намагаецца заснуць. Каб назаўтра намагацца стварыць сабе «харошае настравеніе». Я ж ведаю адказы на тыя пытанні і бяз Нобэлеўскай прэміі. А паколькі гэтыя танкі надаюцца выключна для параду, я маю надзею дачакацца ўтылізацыі іх і ўсяго таго, што яны быццам бы аберагаюць.

Сяргей Харэўскі: Аднаго разу польскае пасольства ў Менску наладзіла вечарыну, прысьвечаную прызначэнню Нобэлеўскай прэміі Віславе Шымборскай. Як і мае быць, было запрошана колькі літаратаў, перакладчыкаў, журналістаў з культурніцкіх выданняў. На маё зьдзіўленыне, беларускія калегі, за выключэннем вядомага перакладчыка спадара Сёмухі, ня здолелі ўцімна растлумачыць ролю Шымборскай ані ва ўсясьветным, ані ў польскім кантэксьце... Ці ня самым калярытным удзельнікам тae вечарыны быў стары прыяцель паэткі Янка Брыль. «Я знаёмы зь Віславаю, бадай, бойей, чым хто з прысутных, ад 1952 году. Тады мы добра контактовалі. Разам з польскімі раўнагодзяжкамі мы распрацоўвалі мэтад сацыялістычнага рэалізму», — казаў Брыль. Пасля съпеваў і дэкламацыяў пад рапорты акампанемэнт, пані амбасадар Эльжбета Смулкова працавала па трэцій чарцы. Прысёўши ва ўтульны фатэль, спадар Брыль шчыраваў з суседзямі: «Але ж і пашанцавала ёй! Зрэшты, палякі заўсёды былі джэнтэльмэнамі. Ёсьць у іх тры нобэлеўскія ляўрэаты, нарэшце прапусыцілі наперад жанчыну».

У беларускай прэсе пра тое, што паэтка з суседнія краіны атрымала найвышэйшую ў сівеце ўзнагароду ў галіне літаратуры, напісалі хто двума радкамі, хто ў два абзяцы. Чамусьці некаторыя згадалі Бродзкага і Салжаніцына. А ўжо праз тыдзень беларуская публіка ізноў нічога ня ведала пра Віславу Шымборскую... У той самы час Польшча трывомфавала. Здымкі, інтэрвю, камэнтары, I, бадай, саме істотнае — вершы Шымборскай запаланілі ўсю польскую прэсу. У любой кнігарні мож-

на было пабачыць дзясяткі рознафарматных выданьняў і пра Шымборскую, і пра яе паэзію. У Варшаве са мною ў гэты раз шчыраваў адзін кракаўскі выдавец: «Для нас гэта зорны час. Шымборская — цяпер гэткі тавар, які разыдзеца ў момант. Але я табе скажу — гэта зорны час і для паэзіі. Большасць тых, хто купляе сёньня яе кнігі, раней навогул не цікавіліся паэзіяй». Для Польшчы Шымборская стала адным з нацыянальных сымбаляў. Для краіны факт прысуджэння Нобэлеўскай прэміі яе грамадзяніну — ня толькі гонар, але і ўнікальная магчымасць распавесці пра сябе сьвету. Сапраўды, хто б ведаў краінку Сэйт-Люсія, каб не літаратар Дэрэк Уолкат, які таксама атрымаў Нобэля? Французы атрымалі дванаццаць прэміяў за літаратуру, улучна з самым першым ляўрэатам у съвеце, Франсуа Сюлі-Прудомам. Натуральная, пра Францыю ведаюць у съвеце і бяз Нобэля. Але тое, што французы маюць тых прэміяў больш за каго — съведчаныне магутнасці францускай культуры. І Францыя прымае гэта як належнае. Праўда, распавесці пра пэўныя краі могуць і набелісты іншых краёў. Сянкевіч і Мілаш прамаўлялі пра Беларусь, хоць і па-польску... Такім чынам, нешта ад інстытуту нобэлеўскага ляўрэацтва Беларусь ужо атрымала. Раней раздача прэміяў Нобэля была густа замяшаная на палітыцы: які кантынэнт пара прадставіць, які колер скуры ў прэтэндента, і пытаныне, ці ня самае істотнае: ці рэпрэсавалі творцу на радзіме? Гэткім чынам у ляўрэаты трапілі два савецкія аўтары, якіх пазбавілі савецкага грамадзянства. Іх ужо добра запомнілі ўсе былыя жыхары СССР. Ня столькі за творы, колькі за зубадрабільныя камэнтары ў камуністычнай прэсе, кшталтам: «тунеядцу дают премию». Таму ў Менску часцей за ўсё іх і прыгадваюць, двух расейскіх літаратараў зь нязъменным асацыятыўным шэрагам: нобэлеўскі ляўрэат — дысыдэнт, эмігрант, прарок і гэтак далей. Уявіць сабе, што прэміі могуць даваць і за чыстую эстэтыку... Не, не ўяўляеца. Таму Шымборская на

надта каго цікавіць тут, бо не кладзеца ў асацыятыўны шэраг... Кім мусіць быць беларускі прэтэндэнт на Нобэля? Тым, чый маштаб на выкліча сумневаў у аматараў літаратуры ў любой краіне... Калі прэтэндэнт мусіць пісаць, як Салжаніцын, палітычна-дакумэнтальную прозу, то ім мог бы быць Францішак Аляхновіч са сваім эўрапейскім бэстсэлерам «У кіпцюрох ГПУ». Мог бы, дыня стаў... Не было Беларусі на мапе. Хоць кнігу Аляхновіча надзвычай апэратыўна, нават па сёньняшнім часе, пераклалі на адзінаццаць моваў. Бо Аляхновіч першы па-мастацку распавёў сьвету пра жахі сталінскага рэжыму. Калі б у тыя, 30-я гады, прэмію Нобэля ўручылі яму, з намі й нашай моваю лічыліся б і Захад, і Ўсход... Беларусь магла б зьявіцца на мапе сьвету раней.

Калі прэтэндэнт мусіць пісаць, як Бродзкі, паміж турэмнымі адседкамі, то ім мог бы стаць Славамір Адамовіч. Мог бы, дыня стане, бо самым маладым ляўрэатам, ва ўзросце 41 году, быў толькі Рэд'ядр Кіплінг і тое — у 1907 годзе. Кансэрватыўныя швэдзкія акадэмікі не даюць прэміі людзям, маладзейшым за сябе. А таму нават салідны літарацкі даробак Адамовіча ў Стакгольме важыць мала. А шкада, бо ў гэтым выпадку, зважаючы на ўзрост паэта, мы былі бы упэўненыя ў будучыні мовы... Уявіць сабе свайго, беларускага ляўрэата цяжка. Зрэшты, не цяжэй, чым уявіць сабе, што ўсе навокал загавораць на сваёй, беларускай мове.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ: «Я НЕ ЗЬБІРАЮ МУЗЭЮ,
ЯК НЕКАТОРЫЯ. НАВАТ АРХІВУ»**

23 жніўня 1998; прагучала 30 сінегня 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

Перад Калядамі 2003 году мы прыбіраліся на паліцах, і ў адной са скрынак патрапілася касэта з надпісам «Быкаў». На ёй аказаўся запіс гутаркі з Васілём Быкаўм, датаваны жніўнем 1998 году. Пісьменьнік жыў тады ў Хэльсынкі, мы лістуваліся, ён прысылаў свае новыя прыпавесці.

Якраз тады выйшла кніга Быкава «Съцяна», і міжнародны ангельскамоўны часопіс «Transitions» напрасці мяне напісаць з гэтай нагоды агляд. Я напісаў, але рэдакцыя напрасіла павялічыць артыкул. Каб высвітліць некаторыя пытаныні, я і набраў са студыі «Свабоды» тэлефонны нумар Быкава ў Хэльсынкі і ўключыў запіс — каб пасыль дакладна цытаваць выказванні суразмоўцы. Артыкул быў апублікованы, часопіс я паслаў Быкаў, але вось запіс гутаркі тады ў эфіры не прагучай. Такім чынам, 23 жніўня 1998 году, раніца, слухаўку ў Хэльсынкі ўзяў Быкаў:

- Ага, слухаю.
- Каторая ў вас цяпер гадзіна? Я вас не разбудзіў?
- Не, не... У нас цяпер яшчэ рана. Яшчэ дзвеяць гадзін толькі.
- Ужо пачатак дзясятага?
- Ага.
- Даў гадзіна розыніцы ўсё ж ёсьць.
- Ну, адна гадзіна, відаць.
- Вы там навіны глядзіце?

- Да не глядзім, у мяне няма тэлевізара.
- Дэ́зве гадзіны таму Ельцын звольніў урад Кірыленкі.
- Ён запросіць скора аднаго каўдыльё зь Беларусі.
- Прывізначыў Чарнамырдзіна. Я да вас з такой вось яшчэ спрабай... Мяне напрасілі для аднаго ангельскага часопіса міжнароднага, які займаецца якраз проблематыкай былога СССР і ўсёй сацыялістычнай Эўропы, прадставіць вашую кнігу «Съцяна». Я артыкул напісаў, але я хацеў у вас пару пытаньняў удакладніць — з вашымі перакладамі на іншыя мовы. Можаце вы прыкінуць, што, колькі там было? Ці колькасць моваў? Што вы можаце мне сказаць пра вашыя наклады?
- Саша, памятаеце, вы мне неяк прывезылі з нацыянальнай бібліятэкі амэрыканскай? Або Бібліятэкі нацыянальнай Кангрэсу, здаецца?..
- Бібліятэка Кангрэсу ЗША.
- Ага. Вы мне прывезылі цэлы доўгі ліст, і там было шмат маіх твораў у перакладзе. Ну, гэта ня так важна. Я там лічыў, лічыў, але, так сказаць, зьбіўся.
- Выбачайце, а што, вы толькі... А іншай інфармацыі ў вас няма?
- Даў вось, іншая інфармацыя — у мяне ёсьць з нашай кніжнай палаты. Менская кніжная палата. Праўда, гэта яшчэ было ў савецкі час. Тады, па яе дадзеных, у мяне было перакладзена на пяцьдзесят дэ́зве мовы замежныя. Ну, я ня думаю, што пасыль прыбываў, таму што якраз у савецкі час перавыдавалі, а пасыль ўжо яны пайшлі на нет. Вот, таму — ну, можна так прыблізна напісаць, божа мой...
- А вы калі-небудзь ці Ірына Міхайлаўна лічылі колькасць тыражоў?
- Не, гэтага я ня ведаю.

— А Ірына Міхайлаўна ня ведае часам?

— Ды не, яна таксама ня ведае. Я гэтага не падлічваў ніколі. Ні колькасці ганарапараў, ні колькасці тыражоў. Ні колькасці моваў. Рэч яшчэ ў тым, што тады ж якія былі парадкі? Выдавалі некаторыя выданьні, многія выданыні замежныя афармляліся дамовамі. Гэта праўльна. Але выдавалі і без дамоваў. І выдаваліся, апрач таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер прыехаў, напрыклад, у Фінляндыю, мне паказваюць тут кніжку, якой я на фінскай мове ня бачыў. І ня ведаў, што яна перакладзеная тут. Пагэтаму ўсё гэта даволі цяжка. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць сваю галаву яшчэ гэтымі падлікамі?

— У мяне пары літаратурных пытанняў. Я пагартаў — ёсьць такі выдадзены пра вас буклет, Адамовіч пісаў тэкст, гэта 1986 году, здаецца. Я быў уражаны — там, аказваецца, прыведзеная фабула «Ружовага туману» словамі Савіцкага. Савіцкі чамусці пераказвае сюжэт вашага «Ружовага туману», што вы яму расказалі. Гэта колькі адлегласць — гадоў дзесяць, як упершыню была фабула надрукаваная...

— Міхась Савіцкі?

— Так.

— Ну, відаць, рэч у тым, што гэты выпадак сапраўды з жыцця. Я ведаў гэтага чалавека, гэта быў глуханямы цынкограф у «Гродненскай праўдзе». І зь ім абсалютна такую штуку зрабілі. А дачыненьне да гэтага меў адзін... Яго прозвішча было Рысь. А ўладкоўваў гэту справу над ім адзін менскі карэспандэнт, я забыўся яго прозвішча, ён, здаецца, ужо памёр. Але на той час ён яшчэ быў жывы. А ў гады вайны ён быў на Гарадзеншчыне ў партызанах. І вось ён расказаў, ужо пасля вайны, як яны пажартавалі над гэтым Рысем, які стаў такім адданным, верным, сапраўды ўдзячным партызанам, ка-

муністам, якія тады яго падтрималі і ўсё такое. Я расказаў Савіцкаму, ён, відаць, расказаў. Ну, я ня ведаю... Я, праўда, ня памятаю, што там у Адамовіча напісана.

— Гэта не ў Адамовіча, гэта нейкая цытата вынесеная — можа быць, гэта ўзялі складальнікі ў выдаецтве... Гэта да слова. Васіль Уладзімеравіч, ці правільна, гаворачы пра тое, што вы пішаце, згадваць традыцыі ўсходнеславянскага экзыстэнціялізму? Пра Камю? Гэмінгўэй, Рэмарк?..

— Вядома, мне сябе атэставаць... Хаця, канечне, гэта натуральна, робіць вялікі гонар, так сказаць. Нават надта вялікі. Але я кажу, што мне сябе атэставаць у гэтым сэнсе проста ня надта прыстойна. Але гэта пайшло з маскоўскіх літаратурных колаў, і наколькі я ведаю, я прынамсі чуў таксама па радыё, па «Свабодзе», аб гэтым гаварыў гады можа два таму, апошнім часам, Лазар Лазараў.

— Я ў дадзеным выпадку больш пра канкрэтных аўтараў, ня столькі пра аўэнку. Ці вы самі адчуваеце нейкую еднасць з Рэмаркам, скажам, і з Гэмінгўэем?

— Натуральна, я іх вельмі паважаю і люблю як літаратаў, напрыклад, таго ж Камю «Чума» — мне здаецца, гэта сапраўды вялікі твор. Ну, ня толькі гэта — некаторыя рэчы Сартра, якія ўжо пра Гэмінгўэя і Рэмарка. Некалі, што датычыць Рэмарка, дык яшчэ ў 1960-я гады, калі пачалі мяне лупіць у нашай крытыцы, беларускай, маскоўскай, тады заўсёды прафікалі «рэмаркізмам», быў такі тэрмін — канечне, у адмоўным значэнні, «рэмаркізм». І вот прадстаўнікі гэтага «рэмаркізму» ў Беларусі — ну, я ня ведаю тут больш у Беларусі — але, па крайней меры, прылічвалі да гэтага ліку Бакланава з маскоўскіх, ну а з Беларусі — мяне, вядома. Вот. Ну, зноў усё гэта, так сказаць, адносна — відаць, апасродкавана. Калі такое заўважаеца, то калі ласка.

— Выглядае, што вы як бы ня тое што на крок далей, але ў канцы стагодзьдзя даводзіце іхныя праблемы, іх выбар да сытуацыі поўнай вычарпанасці. Здаецца, у рэалізыме ўжо проста няма куды ісьці, бо ўсё абмяжоўваеца съмерцю. У Гэмінгўэя ёсьць такое апавяданне — «Пераможца не атрымлівае нічога». У вас, здаецца, і пераможцы няма.

— Ну што ж. Такі час... Гісторыя, відаць, даводзіць сваё да лягічнага канца.

— А наколькі вы б з гэтым папрокам ці заўвагай падзіліся б: што ў вас няма пераможцы і няма перамогі?

— Ну, безумоўна. А гэта вельмі, гэта вельмі — ну, я нідзе гэтага не фармуляваў так прама, па крайній меры, у прозе сваёй. Але ў публіцыстыцы, я ў артыкулах, асабліва пра вайну, я пісаў, і не адзін раз. Глядзіце, што атрымалася з нашай перамогай, з нашай перамогай над нямецкім фашизмам. Мы — пераможцы, і вось цяпер сустракаюцца... Я ня знаю, я падыходжу да гэтага, я яшчэ, калі дасыць Бог, нешта... Вельмі хацелася б, так сказаць, зьвесці недзе лоб у лоб нашага салдата-пераможцу і салдата нямецкага вэрмахту, які быў пераможаны ў той вайне. Як яны цяпер выглядаюць адзін перад адным? Як такім чынам перамога — зьява адносная, такім чынам, відаць, якасць адносная і пераможцы, і пераможанага.

— У вашай апошняй аповесці ўвогуле адсутнічае вораг як такі, але нічога няма, апроч паражэння.

— Так. Так... А гэта і ёсьць паражэнне. Гэта і ёсьць, Чарнобыль — гэта і ёсьць. Тут я абсалютна згодны, у некаторых рэчах я ня згодны з Алексіевіч, але тут я згодны, што Чарнобыль паказаў, наколькі эфэмэрнае ня толькі жыццё, але і прагрэс навогул. Ну, гэта ўсё яшчэ вельмі складана, апроч таго. Гэта доўга можна гаварыць і доўга

разважаць. Але кепска, што ў нас цяпер не адываеца — ну, грамадзкая думка, і ў тым ліку і заходняя, так сказаць, не асэнсоўвае як сълед вось тых зъменаў, якія адбыліся пры канцы стагодзьдзя. Па крайній меры, я таго ня знаю, можа быць, на Захадзе ёсьць, але да мяне не даходзіць. Гэта асабліва назіраеца ў культуры. Тоё, што парадыгма культуры мяньяеца на сваю нейкую абсалютную дзікасць і нейкую іншую якасць, так будзем казаць — то гэта натуральна, гэта ўжо агульнапрызнаны факт. Але ці не мяньяеца хараства ўсёй цывілізацыі?

— А што вы маеце на ўвазе, кажучы, што парадыгмы культуры мяньюцца на дзікасць?

— Ну як жа, ну як жа — ну, праста традыцыйная культура недзе памерла. Яна памірае, па крайній меры. Да-статкова паслушаць Барыса Парамонава па «Свабодзе», ён гэта, так сказаць, даказвае вельмі красамоўна. Нават у тым выпадку, калі ён абараняе масавую культуру. Або даволі радыкальна пераглядае, прынамсі, некаторыя літаратурныя...

— Ну, Парамонаў даволі спэцыфічны камэнтатор і аналітык. Яго вельмі цікава слухаць...

— Цікава, цікава.

— Ён, так сказаць, парадаксальны.

— Так, ён парадаксальны, гэта праўда.

— Але зь ягонымі высновамі, калі ведаць, пра што ён гаворыць (вельмі часта праста невядомы матэрыял, пра які ён гаворыць), але калі... Ён вельмі часта несправядлівы, у тым сэнсе, што ён захоплены ходам сваіх парадакальных высноваў. І ў якасці аб'ектыўнага судзідзі яго цяжка ўспрыніць, хутчэй усё ж як бліскучага літаратара.

— Так, учора я слухаў яго з Волгіным палеміку, наконт Дастаеўскага. Вы ня ведаецце?

— *Не, ня ведаю.*

— Учора якраз перадавалі. Ну, ён там даказвае, што ў Дастаеўскага некаторыя ключавыя моманты яго творчасці наслілі, па-фрэйдышкую, так сказаць, гомасексуальныя харктар.

— *Абсалютны канёк Парамонава, ён усё пад гэта падводзіць.*

— Ну вот гэта, гэта, канечне... Я таксама з гэтым ня згодны, таму што гэта, відаць, ну ня так. Усё-такі гэта — ня так. Але некаторыя рэчы ў яго ўсё ж і маюць грунт, прынамсі, у адносінах да — ну хаця б, скажам, пра тое, што культурная парадыгма мяньяецца, гэта ён даўно гаворыць, і гэта — правільна. Яна мяньяецца, і маскульт — гэта ня проста нейкая галіна культуры, нейкая яе, можа быць, маргінальная частка, якой яна была яшчэ нядаўна.

— *Гэта безумоўна. Гэта ўжо ня зъява культуры нават.*

— Гэта становіцца (незалежна ад таго, як бы мы да ѿтніміся) дамінантай цывілізацыі. Але тады паўстаем пытаныне: якой цывілізацыі? Ці не мяньяецца і ўся цывілізацыя на нейкую іншую?

— Ну, цывілізацыяй шмат, ёсьць і мусульманская, ёсьць і кітайская... Гэта пытаныне такое крыху па-за межамі. Ды, можа, гэта і навуковае. Справа яшчэ і фармулёвак. І ацэнак. А гэта вы мне так для съмеху пра клетку сённяния казалі?

— Пряшто?

— *Пря клетку: што генетычна ў клетцы закладзены пачатак съветапогляду.*

— Ну чаму ж, чаму, абсолютна не — абсолютна сур'ёз-

на. Божа мой, гэта ж не маё адкрыцьцё, гэта яшчэ не-калі я чытаў у Талстога, што ўжо само нараджэнне, як пачатак і абяцаныне радасыці, — ужо заключае ў сабе і элемэнт трагізму. Таму што ўсё тое, што мае пачатак — мае канец.

— *Абсалютна правільна.*

— А канец заўсёды трагічны. Хоць клеткі, хоць чалавека, хоць грамадзтва, хоць, ізноў жа, цывілізацыі.

— *Пытаныне хіба тады ў тым, на што болей зъяўртаць увагу. На пачатак працэсу, на сам працэс, ці на канец...*

— А гэта ўжо, калі гаварыць пра мастацтва, дык гэта ўжо — права мастака! Адпаведна, яго прыватная спрача. Адзін зъяўртае ўвагу на нараджэнне, і ён правы, другі — на заканчэнне жыцця. Экзыстэнцыялісты, як вядома, пісалі, што (я ня ведаю, у Камю гэта, здаецца, было) чалавек толькі тады пачынае шукаць сэнсу жыцця, калі зъяўляецца пагроза жыццё страціць. Гэта значыць, у канцы жыцця ён пачынае шукаць сэнсу жыцця. Так і ў дадзеным выпадку мастак мае права, канечне. Але я ня бачу тут супярэчнасці, бо сапраўды атрымліваецца, як у тым анэкдоце, як двое спрачаліся, што зімой — нач даўжэйшая ці дзень карацейшы?

— *Сапраўды, тады спрэчкі няма. Як мяркуеце, хто з тых, што пра вас пісалі, больш слушна ўсё ж разгадваў, ці ўпісваў у кантэкст?*

— Ну, канечне, Дзядкоў пісаў і разумна, і хораша, і я згодны, так сказаць, але вот ён памёр... А Лазар Лазараў, па-першы, ён ведае ўсё, што я пісаў, ён ўсё чытаў. Па-другое, ён даўно ведае мяне, даўно мы зь ім сябруем. Ну а пасля — ён належыць да аднаго пакаленія, мы равеснікі, і таму ёсьць некаторае ўзаемаразуменіне. Таму што я ня думаю, каб цяперашнія маладыя адэватна мяне разумелі. Хаця я абсолютна не хачу сказаць, што яны, дапусьцім, памыляюцца, а я правы. Магчыма,

яны нават болей правы. Ну што зробіш... Вот Тычына, вот жонка падказвае, Ірына Міхайлаўна, Тычына яшчэ хораша пісаў... Ну, па крайній меры, тое, што ён пісаў пра мяне, мне падабалася.

— Ён і ўвогуле вельмі цікавы крытык, мне здаецца.

— Так, так, і ён пісаў прадмову да майго збору твораў, і Бугаёў... Ну, многія...

— Да якога, да «карыйневага»?

— Не, да апошняга, да «чорнага».

— А тыя лісты, якія вы атрымлівалі?

— Ну, некалі было вельмі многа пісьмаў, проста чамаданы пісьмаў. Але я скажу, што частку я на дачы папаліў, вот. Некаторыя з такіх больш-менш каштоўных я здаў у наш літаратурны музэй.

— А куды ж Ірына Міхайлаўна глядзела, калі вы палілі?

— А ну божа мой — ну, шмат пісьмаў, яны такія... Нічога ў іх асаблівага. Хаця і артыкулы былі, і ўсё такое. Ну, проста мне здзімалі месца. Я не зьбіраю музэю, як некаторыя. Нават архіву. Лішнія матэрыялы я часам аддаю ў літаратурны музэй, паколькі яны заўсёды просяць. Ну, была ў мяне перапіска з Твардоўскім ды з Дзядковым. Некаторыя я адаслаў жа ім, яны выдавалі зборнікі. Ну, радня, пасля съмерці... Марыі Ларыёнаўне адправіў пісьмы. Хаця ў мяне копіі, здаецца, заставаліся. Дзядковай я адаслаў таксама Тамары. Вот такія вот справы, Саша...

**«Я ІНТЭГРАВАНЫ Ў БЕЛАРУСЬ, АЛЕ ТУТ Я МАЮ
МАГЧЫМАСЦЬ ПІСАЦЬ»**

6 верасьня 1998

Алена Ціхановіч, Прага

Аповесьць Васіля Быкава «Ваўчыная яма» мы атрымалі з Фінляндый. Нашыя слухачы маюць магчымасць першыя пазнаёміцца з новым творам у эфіры. Але спачатку — інтэрвю зь пісьменнікам.

— Добры дзень, Васіль Уладзімеравіч! Упершыню, тэлефануючы вам, я набіраю ня код Беларусі, а код Фінляндыі. Удакладніце, калі ласка, для нашых слухачоў, зь якой нагоды зъяніліся ваш адрас?

— Ну, я існую тут за кошт стыпэндыі, якую выдзяліў Хэльсынскі, Фінскі ПЭН-клуб, як гэта яны робяць часам (ня толькі фіны робяць, але робяць і ў іншых свабодных краінах Захаду) для тых пісьменнікаў, якія маюць патрабу ў дапамозе для сваёй творчасці. Таму тут мне далі пэўную стыпэндыю, як я ўжо сказаў, а таксама жыльё — невялікую кватэру ў «спальнym раёне». Вось такім чынам. І я выкарыстоўваю гэты час, гэты спрыяльны час і гэтыя ўмовы, канечне, для творчасці, амаль без усялякай палітыкі і без усяго іншага. Тры месяцы, якія я тут правёў, вельмі былі спрыяльнія творча, я напісаў аповесьць і два апавяданні. Я яшчэ нікуды ня ездзіў і нідзе ня быў.

— А як вы акрэслілі той лад, жыцьцё вакол вас? Якое галоўнае адрозненіне ў вашым пачуваньні там?

— Па-першое, гэта вольны съвет, гэта дэмакратычны съвет. Атмасфера псыхалягічная вельмі спрыяльная майму творчаму стану. Па-другое, я хацеў бы сказаць, што я тут не адзін. Гэтая краіна, таксама як і іншыя скандынаўскія краіны, дае прытулак для шмат якіх узека-

чоў, асабліва з таталітарна-дыктатарскіх краінаў, я маю на ўвазе, зь некоторых афрыканскіх, і тут такіх людзей даволі шмат. Усе яны нейкім чынам інтэгруюцца ў свабоднае фінскае грамадства. Я, канечне, такога намеру ня маю — інтэгравацца, я ўжо інтэграваны ў сваю радзіму — Беларусь. Але, па крайній меры, для мяне важна, што тут я маю магчымасць пісаць.

— *Вернемся да вашай новай аповесіі «Ваўчыная яма». Дзеяньне яе адбываецца ў зоне, відавочна — у зоне чарнобыльскай. З часу выбуху чарнобыльскага праішло больш за дзесяць гадоў, і за гэты час Чарнобыль ужо стаў тэмай мастацкага асэнсавання. Чаму вам спартрэбіўся такі працяглы час, перш чым вы накіравалі свайго героя туды, у гэтую зону?*

— Я павінен сказаць, што няшмат, але што-нішто ў публіцыстыцы пісаў і раней. Праўда, у Беларусі амаль не друкаваў, тут быў іншыя аўтары, можа быць, больш апэраторыўныя ў гэтым сэнсе і дасъведчаныя. Я пісаў у італьянскім друку і ў ангельскім таксама. Відаць, такі склад майго харектару, марудлівы і тугадумны, і вось толькі нешта высьпела ў маёй съядомасці творчай у гэты час, у гэтую пару. Я думаю, што датычыць гэтай тэмы — Чарнобылю, дык будзе ня позна ніколі. Гэта памятная тэма, і яна будзе актуальная яшчэ і ў наступным стагодзьдзі. Бо яна далася ў знакі чалавецтву і яшчэ, я думаю, дасца.

Аповесіць «Ваўчыная яма» гучала на хвалях «Свабоды» ў верасні і каstryчніку, яе чыталі Алена Ціхановіч і Сяргук Сокалаў-Воюш.

**«НА КРЫЖОВЫМ ШЛЯХУ ДА ВОЛЬНАЙ
БЕЛАРУСІ»**

7 в е р а с ь н я 1 9 9 8

Галіна Прыгара, Нью-Ёрк

23-я сустрэча Беларусаў Паўночнай Амэрыкі, што прайшла ў Нью-Брансўіку, штат Нью-Джэрзі, была прысьвечаная 80-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі і называлася «Беларусь, БНР, дэмакратыя — у ХХІ стагодзьдзі».

Аб 11-й гадзіне ў «Гаят-гатэлі» ў Нью-Брансўіку афіцыйная частка сустрэчы распачалася дабраславеньнем Мітрапаліта Мікалая і сипяваньнем амэрыканскага гімну. З прывітальнымі словамі да прысутных звязрнуліся госьці зь Беларусі — прадстаўнік Маладога Фронту Аляксей Янукевіч, журналіст Аляксандар Стрыкевіч, а таксама старшыня Згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі Ларыса Міхалюк, старшыня БНФ Зянон Пазняк, былы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц. Свае прывітаныні сустрэчы даслалі сэнатар ад штату Нью-Джэрзі Франк Лаўтэнбэрг, кангрэсмен Франк Палонэ, губэрнатар штату Нью-Джэрзі Крыс-тына Ўітаман. Амэрыканскія палітыкі нэгатыўна ацанілі дзейнасць прэзыдэнта Лукашэнкі і запэўнілі, што амэрыканскі ўрад будзе спрыяць аднаўленню дэмакратыі ў Беларусі. Яны лічаць, што для Злучаных Штатаў вельмі істотна, каб Беларусь не была далучаная да Рацеi.

Зачыталі і вершаванае прывітаныне народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, у якім ёсьць такія радкі:

Вядома, лепшы лекар — час.
Ды забыцьё засекі смутку поўніць.
Вы — беларусы,
І павінны помніць,
Што на радзіме не хапае вас!

Дасылаючы віншаваньне ўдзельнікам сустрэчы, народны пісьменьнік Беларусі Васіль Быкаў назваў яе «выдатнай падзеяй нашай гісторыі і чарговым крокам на крыжовы шляху да незалежнай і вольнай Беларусі».

**«МЫ БОЛЕЙ НЯ ХОЧАМ НЯ ПАМЯТАЦЬ ЯК
НАШАГА ГОНАРУ, ТАК И НАШЫХ АХВЯРАЎ»**

19 кастрычніка 1998

Сяргей Навумчык, Нью-Ёрк

19 кастрычніка спаўняеца дзесяць гадоў з дня ўтварэння Беларускага Народнага Фронту.

Я трymаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай, праз капірку, адбіта: «Арганізацыйная група па стварэнню Беларускага камітэтu памяці ахвяраў сталінізму («Камітэт-58») запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзеца 19 кастрычніка ў 18-00 па адрасе Савецкая, 15 (Дом Кіно, Мінск). На сходзе «Камітэтu-58» будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы».

Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцай, а ўжо ўвечары ў Доме кіно пабачыў дзясяткі знаёмых людзей — пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але ня меней і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прыйшлі сюды «па разнарадцы» з гаркаму і вэтэраны са значкамі «50 гадоў у КПСС». На шчасьце, я прыхапіў з сабой дыктафон. Стужка захавалася, хаця якасць запісу ня самая лепшая, бо часам перагаворваўся з Уладзем Арловым. І ўсё ж галасы таго гісторычнага дня захаваліся. Вёў сход пісьменнік Міхась Дубянецкі, уступнае слова сказаў Васіль Быкаў:

В.Быкаў: На працягу стагодзьдзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт. Ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і — маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго праўдзівай гісторыографіі, яго філёзафы ўнешалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой у тым, хто найлепш апяе тое, што варта было выбуху гневу і абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі пазбаўленыя ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць на карысць народу, а шмат хто з іх сам стаў ахвяраю тэрору, уласнае сълепаты і аблуды.

Але мы болей ня хочам жыць так, каб ня памятаць як аб нашым гонарам, так і аб наших ахвярах, наших пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць зь яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба сказаць пра мільёны безыменных людзей Беларусі, рабочых, калгасынкаў, інтэлігентаў з народу, беларусаў, расейцаў, палякаў, габрэяў, людзей іншых нацыянальнасцяў, панішчаных у гады сталіншчыны безь віны, бяз права, бяз съледу ў народнай памяці. Сымбалем тых, панішчаных, сёняня сталі ўжо славутыя Курапаты. Але Курапаты — толькі адна крапля ў моры людзкой крыві. Мы павінны таксама назваць імёны катаў наших ахвяраў. Хто былі гэтыя нелюдзі? Як даўно вядома, каб і ахвяра інфэрналным чынам звязаныя між сабой, і чалавецтва павінна ведаць і памятаць абодвух. Гэта патрэбна ў імя справядлівасці, у імя дэмакратыі, у імя нашай будучыні. У тым наш съвяты абавязак перад гісторыяй, маральны абавязак перад наступнымі пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць нас за тое, што мы мелі магчымасць і згубілі яе. Мабыць, ніхто з наших папярэднікаў ня меў такой магчымасці, якую лёс ці гісторыя далі нам, і было б найвялікшай гісторычнай несправядлівасцю ня выкарыстаць яе.

Але зьдзейсніць гэты абавязак будзе, мабыць, нялёгка. Сілы рэакцыі і сталіншчыны ня склалі сваёй выпра-

баванай зброі і гатовыя ўзяць рэванш за іхнае паражэнне ў галоснасці. Каб пераканаца ў тым, даволі хоць зредку браць у рукі газэту «Вячэрні Мінск», орган Менскага гаркamu і гарсавету народных дэпутатаў, і паглядзець, хто і супраць чаго там выступае. Сілы зла цяпер перажываюць невялікую паўзу ў сваёй антынароднай дзейнасці, перабудова і галоснасць блытае іх адпрацаваныя за гады карты. Але яны ўжо пачалі прыстаювацца і да атмасфэры перабудовы, а ў некаторых выпадках і браць яе пад сваё кіраўніцтва, кіраваць з такім разьлікам, каб хутка і бяз стратаў вярнуць так любы іхным лакейскім душам таталітарызм з падаўленнем, рэпрэсіямі, п'янім і пакорным існаваннем занявленага народу. Таму ўсе, каму дарагія прынцыпы дэмакратіі і сацыялізму, лёс нацыі, павінны быць пільныя, ня даць сябе ашуканці ні крывадушнай бюракратыі, ні амаральнай навуковасці, ні тым правакатарам ад перабудовы, якія маюць заданыне пусыціць яе на злом галавы, адварнуўшы ад высакароднай мэты адраджэння нацыі, растварыць ідэал дэмакратызацыі ў нацыянальных, рэгіянальных, ведамасных, амбіцыйных сварках і супяречнасцях.

Мы павінны скласці велічны мартыралёг нашых стратаў і нашых пакутнікаў. Эта ляжа вуглавым каменем у падмурку нацыянальнай съядомасці, стане важным элементам гісторычнай памяці і гарантам. Гарантам будучыні народу, які праз генацыд, кроў і зынявагу з упартасцю асуджанага рвецца да сонца, добра і спрavidлівасці.

На сходзе вырашылі стварыць Таварыства памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў «Мартыралёг Беларусі». Выступоўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчымыя ні вяртанье гісторычнай памяці, ні стварэнне прыстойных умоваў жыцця для суайчыннікаў. Было зразумела, што мэты новай арганізацыі павінны быць шырэйшыя за аднаўленне

гісторычнай справядлівасці. Меркавалася, што арганізацыя будзе палітычная. А, магчыма, будзе дзівее арганізацыі. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні «Мартыралёгу», Васіль Быкаў зазначыў, што старшыня павінен мець шмат якасцяў, але галоўнае — мусіць не баяцца начальства.

В.Быкаў: Гэты чалавек павінен быць пазбаўлены таго вялізнага недахопу, які ёсьць ва ўсіх нас, які выхаваны ўсімі папярэднімі гадамі, — ён павінен быць пазбаўлены страху. Найперш страху перад начальствам. І такім чалавекам (я думаю, што вы мяне падтрымаеце) я назаву Зянона Станіслававіча Пазыняка.

Было зразумела: ад таго, хто стане на чале «Мартыралёгу», залежала, чым скончыцца гэты сход, ці будзе пастаўленая прапанова пра стварэнне Народнага Фронту. Аднак у залі Чырвонага касцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтае прычыны кандыдатура З.Пазыняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзелу культуры ЦК КПБ Рэсціслаў Бузук, які жадаў скіраваць сход у бок бясплённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрофон і прапанаваў прагаласаваць:

В.Быкаў: Наступнае, што павінна быць: хто супраць кандыдатуры? Прашу падняць руکі! Хто ўстрymаўся? Няма! Усё!

У 22.15, падзякаваўшы за давер і зазначыўшы, што наперадзе — сур'ёзная справа, Зянон Пазыняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне Народнага Фронту.

З.Пазыняк: Я выстаўляю на галасаванне наступную прапанову: утварыць пры таварыстве «Мартыралёг» арганізацыі камітэт па стварэнні Беларускага Народнага Фронту за перабудову «Адраджэнне»!

Адразу ж быў і ўтвораны аргамітэт Народнага Фронту, якому давядзеца стварыць першы за дзесьцігодзьдзі маўчаньня дэмакратычны рух за новую Беларусь.

**«САЛЖАНІЦЫН — АПОСТАЛ ДАБРА Й
СПРАВЯДЛІВАСЬЦІ, ДА ЯКОГА ЗАЎСЁДЫ
ІМКНУЦЦА ЛЮДЗІ»**

11 сінэжня 1998

Слова Васіля Быкава на 80-я ўгодкі з дня нараджэння Аляксандра Салжаніцына.

Шаную Аляксандра Салжаніцына найперш за тое, што ён у былой савецкай літаратуры гэтак адкрыта і сама-аддана выступіў супраць камуністычнага таталітарызму і tym самым захапіў розум і сэрцы мільёнаў людзей ва ўсім съвеце. Ягоныя аповесы і раманы, асабліва «Архіпэляг ГУЛАГ», перад усім съветам паказалі, чаго вартая ідэя камунізму і яе ўвасабленыне ў краіне саветаў. Ягоная грамадзянская пазыцыя змагара супраць гвалту, якая ў тых умовах здавалася слабой і бездапаможнай, паколькі належала аднаму чалавеку, урэшце перамагла систэму і дала надзею мільёнам. У гэтым сэнсе яго можна парапаўніць з легендарнымі постасямі мінулага, якія назаўсёды ўвайшли ў съядомасць чалавечтва.

Вядома, Салжаніцын шырэйшы за сваю літаратурную творчасць: ён не зъмяшчаецца толькі ў літаратурных рамкі. Салжаніцын — апостал добра й справядлівасці, да якога заўсёды імкнуцца людзі. Менавіта ў tym быў ляя ўладары Саюзу і ўбачылі небясьпеку рэжыму і зьдзейснілі гвалт над творцам. І, так ці інакш, гэты гвалт закрануў і іншых, хто быў пад уладай камуністыч-

ных уладароў. А таталітарная ўлада, як вядома, шырыцца на мільёны, бо яна пазбаўленая маральных і этичных нормаў, яна бязьмежная ў сваім гвалце і сваёй хлусьні. Я маю на ўвазе тыя выступы «прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі», што ў той час друкаваліся ў «Правде» і здабываліся спосабам гвалту ѹ фальсифікацыі.

Я асабіста заўсёды зь вялікай пашанай ставіўся да кожнага слова вялікага мастака, паважаю яго грамадзянскую пазыцыю, яго прынцыпавы антыкамунізм, а таксама ѹ ягоны патрыятызм, на які мае права кожны грамадзянін кожнай Богам створанай на Зямлі краіны. І ѿ гэтых радасны дзень шчыра жадаю дарагому юбіляру найлепшага змагарнага здароўя і яшчэ доўгіх гадоў жыцця.

**«ПРАБЛЕМА АНТЫСЭМІТЫЗМУ — ВЕЛЬМИ
ВОСТРАЯ ПРАБЛЕМА»**

17 сінэжня 1998

Віталь Тарас, Менск

Падчас свайго візиту ў Расею А.Лукашэнка даў інтэрвію радыёстанцыі «Маяк», у якім зрабіў заяву пра тое, што праблему антысэмітизму спарадзілі самі габрэі, якія працуяць у сродках масавай інфармацыі. Прэзыдэнт Беларусі адкрыта выступіў на баку найбольш рэакцыйных, скрайне шавіністычных сілай Расеі.

Выступаючы ў студыі радыёстанцыі «Маяк», прэзыдэнт Беларусі на просьбу вядучага выказаўся і наконт апошніх публікацыяў у расейскай прэсе ѿ сувязі з антысэміцкімі выпадамі дэпутатаў Дзярждумы ад камуністычнай партыі Расейскае Фэдэрацыі. Аляксандар

Лукашэнка назваў гэтую тэму бязглуздай, яе нібыта навогул ня трэба было ўзынімаць, бо «праблему антысэмітывізму спарадзілі самі габрэі, якія працуюць у сродках масавай інфармацыі». Толькі яны самі, на думку Лукашэнкі, і вінаватыя ў тым, што расейскага чалавека нацкоўваюць на габрэя, а габрэя на расейца. Ды навогул «гэтыя праблемы ня новыя для Рәсей, у кожным доме, у кожнай сям'і аб гэтым гавораць. Гэта факт. Разумееце, тое, што робяць маскоўскія каналы, гэта нағнітаныне праблемы... Трэба спыніць усялякую балбатню на тэму антысэмітывізму ня толькі ў Рәсей, але і ў Беларусі», — сказаў прэзыдэнт Беларусі.

Пры гэтым А.Лукашэнка заявіў, што ён не антысэміт, але найпраўдзівейшы інтэрнацыяналіст, бо расейцы, беларусы, палякі і габрэі жывуць у Беларусі мірна, без праблемаў. Але ён «не дазволіў бы ў сродках масавай інфармацыі размываць гэтых праблемаў».

Варта адзначыць, што Аляксандар Лукашэнка не ўпершыню закранае гэтую тэму. Можна прыгадаць ягонае даўняе інтэрвію нямецкай газэце «Handelsblatt», у якім ён казаў, што ня толькі дрэннае было ў Нямеччыне пры Гітлеры; альбо выказваныні А.Лукашэнкі з высокіх try-bunaў наконт ізраільскага грамадзяніна, карэспандэнта НТВ у Беларусі А.Ступнікава, дэпартаванага зь дзяржавы. Не ўпершыню Аляксандар Лукашэнка салідарызуецца з расейскімі камунапатрыётамі, але, бадай, упершыню выказаваныні прэзыдэнта ў габрэйскім пытаньні былі нагэтулькі шчырыя. Сваім меркаваньнем на гэты конт падзяліўся прэзыдэнт Беларускага ПЭН-цэнтра пісьменнік Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Гэта ня новае слова. Я могу сказаць, што гэта пэўныя стэрэатып, які заключаецца ў тым, што каб нейкую праблему задушыць, трэба пра яе нічога не гаварыць. Гэта цягнецца з даўніх часоў, можа быць, у нашай гісторыі яшчэ з царскіх часоў. А ў найноўшай гісторыі мы ведаём, што нават у фашысцкай Нямеччыне Гітлер

з Гёбэльсам, хоць яны зынішчылі мільёны габрэяў, рабілі выгляд — прынамсі, у сваіх выступах Гёбэльс заўсёды крычаў, што гэта нямецкі народ абараняеца, што ён вымушшаны гэта рабіць, што ён тут не вінаваты, вінаватыя габрэі. Што можна сказаць пра Беларусь? А зноў жа з тых самых сродкаў масавай інфармацыі мы бачым, як авбастраеца антысэмітывізм у нас, відаць хоць бы па тым, колькі надмагільляў на могілках разбурана, якія надпісы зъяўляюцца, дзе і каму ставяць гэтыя фашысцкія сымбалі, тую самую фашысцкую свастыку. Прапрываеца гэта і ва ўладных структурах. Ня толькі ў адносінах, але таксама і ў выступах.

— Сёньня прадстаўнікам францускага амбасады дазволена ўпершыню наведаць Дразды, сваю рэзыдэнцыю. Нямецкія, францускія ды іншыя амбасадары краінаў Эўразіі звязаны пайсьці на ўмовы ўладаў, ім дазволена наведаць свае рэзыдэнцыі, потым яны будуць жыць у новых. Гэта падаеца як значны посьпех беларускай дыпламатыі. Выказаныні Лукашэнкі наконт антысэмітывізму — ці будуць яны улічвацца прадстаўнікамі Нямеччыны, Францыі ды іншых эўрапейскіх краінаў?

В.Быкаў: Я думаю, авбалякова будуць улічвацца, таму што праблема антысэмітывізму — вельмі вострая праблема. Я ўжо казаў, што час ад часу яна заганяеца, але пэрыядычна ўзынікае і авбастраеца. Для заходняга грамадзтва гэта праблема даволі вострая, і ў нас цяпер таксама. І таму ўсякія антысэміцкія выпады будуць улічвацца, і ў тым ліку дыпламатамі.

У НЬЮ-ЁРКУ ЧАКАЮЦЬ НОВЫХ ТВОРАЎ БЫКАВА

11 студзеня 1999

Галіна Прыгара, Нью-Ёрк

Пра дзейнасць Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва (БІНІМ) распавёў дырэктар інстытуту доктар Вітаўт Кіпель.

Вынікі дзейнасць БІНІМу — гэта ня толькі навуковыя канфэрэнцыі, але і кнігі, якія з палітычных прычынаў не выдаваліся раней і ня могуць быць выдадзеныя цяпер у Беларусі. Адно з апошніх падобных выданняў — зборнік дасьледаваньняў Юркі Віцьбіча «Антыбалашавіцкая паўстаныні і партызанская барацьба на Беларусі».

У 1999 годзе, паводле словаў доктара Кіпеля, выйдуць у сувет ня менш цікавыя кнігі. Ужо здадзены ў друкарню зборнік «Беларусізацыя пад №...» Лявона Крывічаніна, які на пачатку 1920-х гадоў працаў фэльетаністам у газэце «Савецкая Беларусь». Да 90-х угодкаў вядомага дасьледчыка літаратуры Антона Адамовіча ўпершыню на беларускай мове выйдзе ягонае дасьледаваньне «Супраціў саветызацыі беларускай літаратуры». Рыхтующа да выдання ў сэрыі беларускай мэмуарыстыкі і кнігі ўспамінаў Юрыя Сабалеўскага і Алесія Салаўя. А таксама эсэ Натальлі Арсеньевай «Сама пра сябе». Сёлета плянуецца выдаць двухтамовік матэрыялаў архіву БНР, якія ахопліваюць пэрыяд з 1918 да 1923 году. Іх падрыхтаваў да публікацыі Сяргей Шупа.

На завяршэнні нашай гаворкі доктар Вітаўт Кіпель выказаў спадзіваньне, што і Васіль Быкаў, які цяпер знаходзіцца ў Хэльсынкі, перадасць выдавецтву БІНІМу свае новыя творы.

«ВЕЛЬМІ ТРЫВОЖНА, КАЛІ КІРАЎНІК ДЗЯРЖАВЫ
СТРАЧВАЕ ЎЛАСНУЮ ПАЛІТЫЧНУЮ ВОЛЮ І
АДДАЕЦЦА НА ВОЛЮ ЗЛЫХ ІМПЭРСКІХ СІЛАЎ»

9 красавіка 1999

Віталь Тарас, Менск

Неўзабаве пасля прыняцця дэкларацыі аб аб'яднанні Беларусі й Рasei ў адзіную дзяржаву з пратэстам выступіла рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Аўтары заявы разглядаюць гэты акт як «рэальную пагрозу незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Стварэнніе адзінай расейска-беларускай дзяржавы будзе значыць на практицы далучэнне Беларусі да Рasei».

Праз некалькі месяцаў пасля выходу заявы рады ў «Народнай газеце» друкуецца заява ў адказ. У ёй гаворыцца, што «цяперашні крылавы разбой НАТО ў Югаславіі сведчыць, што ваенны агрэсіў ў Эўропе па-сапраўднаму супрацьстаяць можа толькі Рaseя ды народы, зъяднаныя вакол яе. Дзе гарантывя, што пасля Сэрбіі не наступіць чарга Беларусі?» У Беларусі ж, лічаць аўтары заявы, цяпер «робяцца актыўныя захады дзеля нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, захады дзеля кансалідацыі здарowych сілаў грамадзтва. Заява рады вядзе да расколу пісьменніцкай грамады і аўктыўна садзейнічае тым, хто імкнецца любой цаной дэстабілізаваць аbstanouку ў рэспубліцы і ставіць за мэтu не дапусціць яднання Беларусі і Rasei».

Заяву падпісалі Іван Шамякін, Іван Навуменка, Таіса Бондар, Хведар Жычка, Георгі Марчук, Эдуард Скобелёў, Мікалай Чаргінец, Усевалад Якутаў ды іншыя — разам 63 подпісы. Адносна заявы рады намесніца старшыні Саюзу пісьменнікаў Вольга Іпатава нагадала:

B.Ipatava: Заява была прынятая большасцю сяброў

рады. Як кіраўнік Саюзу, магу толькі сказаць, што я прымаю пад увагу ўсё тое, што кажа другая частка нашага Саюзу. Яна іншая, што і паказала галасаванье падчас прыняцця заявы. Але, мяркую, што ніякага расколу мы ня ўносілі. Нашая пазыцыя грунтавалася на Канстытуцыі, якая гаворыць аб незалежнасці. Я пачалавечы вельмі зьдзіўляюся пазыцыі некаторых пісьменнікаў, якія цудоўна разумеюць, што адсутнасць беларускай мовы зынічыць народ. Некаторыя людзі ўсё жыцьцё змагаліся за беларускую мову, яны ўсё жыцьцё пакутавалі за тое, што яны ў сваёй краіне былі для некаторых іх калегаў і супрацоўнікаў проста як белыя вароны — і раптам тут я бачу іхныя подпісы! Мне па чалавечы вельмі-вельмі горка.

У тэлефоннай размове з карэспандэнтам Радыё Свабода Васіль Быкаў даў ацэнку апошнім ініцыятывам расейскага ды беларускага кіраўніцтва адносна далучэння да беларуска-расейскага саюзу Югаславії.

В.Быкаў: За ўсёй гэтай брутальнай акцыяй расейскага кіраўніцтва вельмі празрыста праглядаецца даволі не-прыгожая спроба Барыса Мікалаевіча Ельцына ўратавацца ад імпічменту, які яму нарыхтавала камуністычная бальшыня расейскага Думы. І гэта вельмі трывожна. Трывожна, калі кіраўнік дзяржавы страчвае ўласную палітычную волю і аддаецца на волю злых імпэрскіх сілаў. Што ж да беларускага кіраўніка, дык тое зусім зразумела. Пад урачыстымі абліццемі не дапусціць, каб беларускія хлопцы ехалі гінуць у гарачыя крапкі, вельмі проста ўся Беларусь можа пераўтварыцца ў тое, чым стала сучасная Сэрбія. Тады наўрад ці яе абароняць энтузіясты імпэрскіх аў'яднаньняў, тым больш нашы калегі-пісьменнікі, якія, падобна, за столькі гадоў міру зьнебыліся безь вялікай вайны. Вельмі гэта сумна. І горка.

**«ТОЛЬКІ СІЛА МАГЛА АБ'ЯДНАЦЬ НАРОДЫ Ў
МЕЖАХ ТАТАЛІТАРНАЙ ДЗЯРЖАВЫ»**

30 траўня 1999

Сяргей Навумчык, Прага

Васіль Быкаў ацэнівае Першы зъезд народных дэпутатаў СССР, які адбыўся ў траўні 1989 году.

В.Быкаў: Гэта была пара, калі ўпершыню пахіснулася ўсеёладная сіла партыі бальшавікоў, зявілася надзея на паслабку рэжыму, на нейкія зруші да лепшага ў занядбанай эканоміцы, яе вызваленіня з-пад гнітлівой імпэрскай палітыкі і ўлады звыродлівага ваенна-правысловага комплексу. Мы бачылі, як імпэтна рванулася да праўды і справядлівасці пэўная, хай сабе ня большая, частка дэпутатаў. Усё ж тады тое таксама здавалася сілай, якая пасыля з розных прычынаў распалася, вырадзілася, капітулявала. А тады сапраўды яна здавалася пэўным гарантам лепшай будучыні.

Мы спадзяваліся, і з захапленнем слухалі выступленыні акадэміка Сахарава, юриста Сабчака, гісторыка Афанасьевіча, шмат якіх прыбалтыскіх дэпутатаў, а таксама нашых, беларускіх — незабыўнага Алеся Адамовіча, сціплага і заўсёды пераканаўчага Аляксандра Дабравольскага. У залі побач сядзелі аднадумцы — Шушкевіч, Габрусеў, Варонежцаў, Карніенка. Прабіцца на трывану было няпроста з розных прычынаў, найперш патрэбная была рэкамэндацыя-дазвол кіраўніцтва дэлегацыі, якім тады традыцыйна звязалася партыйнае кіраўніцтва. Яно ж праводзіла пэўную працу з дэпутатамі ў перапынках, у кулюарах, каб усе галасавалі і выступалі строга «ў духу» і «не падводзілі рэспублікі». Зрэшты, з бальшынёй ня трэба было і працаўаць — іх намэнклатурна-бальшавіцкая сіядомасць ад нараджэння была скіраваная на карысць партыі, якой яны верай і праўдай служылі. Пра іншае яны і ня мыслілі,

як і бальшыня ў залі. Дыскусію выклікалі хіба вядомыя падзеі ў Тбілісі ці ў Рызе, праблема пошуку сякеры пад лаўкай — вядомай змовы Рыбэнтропа-Молата-ва. Генэрал Радзівонаў, які ўчыніў вядомую крыавую лазнню ў Тбілісі, пасля свайго выступу з трывбуны быў сустрэты грымотнымі воллескамі і ўставаньнем усёй шматтычнай залі. Менавіта гэтая падзея ўжо на пачатку панішчыла ўва мне ўсе хілья спадзяванкі на будучыню.

Ня толькі народ, нацыі Савецкага Саюзу не былі гатовыя да кардынальных пераменаў у жыцці грамадзтва, але і палітычная эліта цьвёрда закаснела ў сваіх страдаўніх імпэрскіх памкненнях. Яно й зразумела: толькі сіла магла аб'яднаць народы ў межах таталітарнай дзяржавы. Той слай, вядома ж, была імпэрская партыя і яе славуты «шосты артыкул» Канстытуцыі. Гарбачоў, можа, інтынктыўна адчуваў тое і дужа неахвотна ішоў на адмену таго артыкулу. Але можна было зразумець і Гарбачова, калі мець на ўвазе тое, што адбылося трохі пасля. У tym зьвярынцы, да якога ён належала, у якім пачаў перабудову, кожная хіба магла каштаваць жыцця — ягонага асабістага, сям'і, усяго роду. Асабліва пасля таго, як ён дамогся ядзернага разбраення і прадухіліў атамную вайну на Зямлі. Камуністы з генэральскім лімпасамі, навукоўцы-атамнікі ў штацкім дараваць такога яму не маглі.

Гарантам неімпэрскай будучыні тады здаваўся высокі шызавалосы гігант, адкрыты апазыцыянэр камуністычнага цемрашальства, перад якім усе расступаліся ў кулюарах. Аднадумцы съпяшаліся паціснуць яго руку, ворагі съціскалі кулакі ў кішэнях. На яго спадзяваліся. Але, як паказаў досьвед, спадзяванкі — таксама цацанкі. Як чалавеку, так сама і нацыі трэба мець сябе на плячах. І гора tym, хто яе ня мае і пры канцы XX стагодзьдзя ўсё яшчэ шукае.

«ШАКАЛЯД Я ПАКАШТАВАЎ УПЕРШЫНЮ НА ВАЙНЕ...»

19 чэрвень 1999

Аляксандар Лукашук, Прага

Васілю Ўладзімеравічу Быкаву 75 гадоў. Гэта амаль біблейскі тэрмін у нашым месцы і ў наш час — я маю на ўвазе ХХ стагодзьдзе і Эўропу.

— Васіль Уладзімеравіч, ці ў вас засталіся сябры-аднагодкі?

— Вядома, ёсьць яшчэ пакуль што. Хаця, як вядома, тэрмін жыцця або сярэдні ўзрост увесь час падае, асабліва ў Беларусі — ужо, здаецца, мужчына жыве менш за 60 гадоў. Але ўсё ж яшчэ з тых часоў засталіся нейкія рэлікты — найперш у літаратуры. Вось, скажам, нядаўна ў Расеі шырокая святкавалі 75-гадовы юбілей Віктара Астаф'ева, трошкі раней — вэтэрана і пісьменніка Грыгорыя Бакланава. Паміж імі — майго сябра, расейскага літаратуразнаўцы і крытыка Лазара Лазарава. Ну, і ў Беларусі таксама ёсьць, хаця натуральна, што гэты ўзрост — ня толькі біблейскі тэрмін, але і біблейскі ўзрост.

— Гэта якраз «франтавое пакаленне» — тыя, хто нарадзіўся ў 1923–24 гады і вярнуліся з вайны толькі з адсоткі.

— Так, тро з сотні. Таму яны цяпер жывуць ня толькі за сябе, але і за тых, каму ня выпала такай шчаслівай долі.

— Вы ўсё ж лічыце, што гэта шчасльце?

— Жыцьцё — гэта самы вялікі Божы дар, гэта вялікае шчасльце, вышэй за яго нічога быць ня можа на Зямлі.

— А што ў жыцьці вам самому падаецца найбольш істотным, што давала вам найбольшае адчувањне шчасльця?

— Я тут магу ўспомніць толькі адзін момант. Ён сапраўды памятаецца мне добра, і гэта незвычайнае адчувањне, якога ні да таго, ні пасъля не было. Можа таму, што для мяне асабіста жыцьцё ўвогуле было малара-даснае. І гэта — Дзень Перамогі, як скончылася вайна, вось тыя нейкія два дні, 8 і 9 траўня 1945 году. Тады я раптам адчуў пераход ад вайны да міру. Гэта было незвычайнае, нязьведанае раней пацуцьцё ўзынёсласьці, шчасльвасьці, якой ужо пасъля перажываць не даводзілася.

— Эта было інтymнае пацуцьцё?

— Амаль што інтymнае. Ну, хаця, вядома, яно стасавалася з пацуцьцём народаў Эўропы, Амэрыкі — гэта была ўсеагульная эўфарыя, якая захапляла і індывідуальна кожнага.

— А такія гістарычна значныя падзеі, на якія таксама рэагавала ўсё грамадства, — съмерць Сталіна або правал путчу 1991 году — наколькі яны былі эмацыйна важныя для вас?

— Гэта таксама было важна, але параўнаць іх з Днём Перамогі немагчыма. Я памятаю, я тады быў у войску, на Далёкім Усходзе, калі памёр Сталін. Натуральна, я, даведаўшыся, у думках сказаў нешта накшталт: «Слава Табе, Божа. Можа, цяпер што зъменіцца». Але побач каля мяне былі мае сябры, якія зрабіліся вельмі пахмурныя, а некаторыя нават плакалі. Так што тут радасьць адносная — унутры я прынамсі ведаў, што гэта так павінна быць і гэта да лепшага, я быў у гэтым упэўнены, але паколькі навакол не былі ў гэтым упэўненныя, то і мая радасьць была няпоўная.

— Якія былі вашыя «дачыненныі» са Сталіным падчас вайны?

— Я думаю, што ніякіх. Абсалютна. Таму што я быў надта маленькі чалавек, каб ягоныя ўчынкі, жыцьцё нейкім чынам уплывалі на мяне. На мяне ўплывалі больш празаічныя людзі — блізкія да мяне начальнікі і вораг. Ад іх залежаў мой лёс і маё жыцьцё кожную сэ-кунду, кожны дзень. А што там Сталін... Я скажу, што (я пра гэта пісаў) ягонае значэнне разъдзымулі пасъля вайны, у рамках эўфарыі перамогі. А ў часе вайны — ну, былі, безумоўна, загады Сталіна, узнагароды, усё та-кое, а як ён камандаваў там — пра гэта мы на фронце мала што ведалі й мала адчуваўлі. У мяне дагэтуль ёсьць такое адчувањне, што ў вайсковых справах ён быў аб-салютны прафан, хоць і стараўся вучыцца і чаму-ніча-му навучыцца ад генэралаў, што стаялі бліжэй да яго.

— Васіль Уладзімеравіч, вам ужо на год болей, чым пра-трываў СССР. Ці вы спадзяваліся калі-небудзь, каб так магло стацца — што я вы будзеце часткай савецкай гісторыі, а сама савецкая дзяржава будзе толькі част-кай вашай асабістай біяграфіі?

— Прызнацца шчыра, я ніколі на гэта не спадзяваўся. Я лічыў, што гэтая імперыя пабудаваная на многія дзе-сяцігодзінь, хаця я й не жадаў ёй удачи, шчасльця і доўгіх гадоў, але мяркуючы з таго, што мы перажывалі, чаму былі съведкамі — нельга было прадбачыць яе та-кога хуткага развалу. Але, відаць, нейкія працэсы, не-заўважныя для простага чалавечага вока, чалавечага розуму, адбываліся ўсярэдзіне, працэсы, якія раптам выбухнулі як брызантная граната — усё разынесла на кавалкі. Значыць, гэтае ўнутранае, спонтаннае напру-жанье было вельмі вялікае, але зынешнє яно не выяў-лялася.

— Вы кажаце, што не жадалі дабра гэтай систэмэ. А

калі асабіста вам стала ясная прырода гэтай зывы, яе нялюдзкасць?

— Як ні дзіўна, гэта для мяне стала ясна вельмі й вельмі рана, яшчэ ў школьным, дзіцячым узроўніце. Я жыў ва Ўсходняй Беларусі, каля Вушачы, за два кіляметры ад мяжы з Польшчай. У нас там гэты ўціск быў падвойны — калектывізацыя, раскулачванье, рэпрэсіі праводзіліся як органамі НКВД, так і памежнымі войскамі. І таму я ў гадоў дзесяць-дванаццаць ужо чуў чалавечы плач, стогн, размовы мужыкоў — і тады ўжо адчуваў, што гэтая ўлада нялюдзкая. Я, канечно, быў далёкі ад палітыкі і нічога ня ведаў пра беларускую інтэлігенцыю — гэта адбывалася ў вялікіх гарадах. І ўсё ж да мяне, да маіх эмоцыяў, да майго розуму даходзіла перш за ўсё тое, што адбывалася ў маёй вёсцы, а таксама ў мястэчку, у маёй школе, калі арыштоўвалі маіх настаўнікаў і зьнішчалі. Дырэктара, памятаю, пасадзілі, які мне не-калі яшчэ гамашы купіў, бо я быў босы... Ну і калектывізацыя. Але больш за ўсё — гэта галечка і голад, таму што як толькі адбылася калектывізацыя, пачаўся голад...

— *А вы галадалі?*

— Натуральна, кожны год.

— *А што ў вас было дома?*

— Што дома было? Была карова, яна ратавала. Але, зноў жа, трэба было здаць — і малако, і мяса, і масла, і яйкі, і яшчэ пазыкі розныя. Таму, скажам, было цяжка вучыцца, бо, напрыклад, недзе ў канцы 1930-х гадоў перасталі даваць падручнікі, трэба было купляць, а на падручнікі грошай не было — бо апрач падаткаў, страхоўкі, яшчэ быў пазыкі.

— *А што было самым смачным пачастункам у дзяцінстве?*

— Ну, тыя прысмакі, якія звычайна бываюць у сялянскай хаце — малако, тварог, съмятана.

— *А з крамы было што-небудзь у хаце?*

— Нічога абсалютна, што магло быць з крамы... Гэта цяпер сялянне ідуць у краму па хлеб там, ці што яшчэ. А ў той час у крамах нічога не было, сялянства было на самазабесцячэнні. А яшчэ гэтае сялянства забяспечвала горад.

— *А калі вы ўпершыню пакаштавалі цукеркі ці шакаляд?*

— Шакаляд я пакаштаваў упершыню на вайне. Гэта быў трафайні шакаляд, нямецкі. А цукеркі быў ў сяльмагу — «падушачкі», 40 капеек сто грамаў. Але ж 40 капеек...

— *Пытаньне пра літаратуру. Што такое ўвогуле літаратура, у чым для вас яе сэнс?*

— Некалі (яшчэ гадоў, можа, дзесяць таму) я сказаў бы вельмі проста: у літаратуры вялікая і вельмі важная місія. Але цяпер, як вядома, нашыя «грамацеі» — ня толькі нашыя, але й заходнія — дайшлі да той думкі, што як у жыцці няма нікага сэнсу, так сама няма сэнсу і ў літаратуры. Літаратура гэта проста, кажучы пасейску, «досужее времяпрепровождение», забава на ўікэнд і ня больш за тое. Я ўсё ж думаю, што гэта ня так. Можа, літаратура цяпер і сапраўды страчвае свой сэнс і сваё значэнне, але некалі яна значыла вельмі шмат — недзе з часоў Асьветніцтва, з XVIII стагодзьдзя, а можа і яшчэ раней — з часу, калі менавіта літаратура была сродкам пашырэння хрысціянства. Я думаю, што літаратура ў той час значыла вельмі шмат, найперш у сэнсе выхавання хрысціянскай маральнасці. Пасля яе значэнне зъмянілася, ня ўся яна існавала пад нейкім дадатным знакам. Выкарыстоўвалі яе і злыя антычалавечыя сілы.

— А калі вы самі ўпершыню адкрылі Біблію, і якое месца ў вашым жыцьці займала і займае гэтая книга?

— Я не скажу, што яна займала ў маім жыцьці вялікае месца, таму, відаць, што я ўсё ж яе адкрыў позна. Мы адкрылі яе недзе на пачатку 1960-х гадоў, калі былі ў Рыме. Мы пайшлі там зь сябрамі ў бок плошчы Святога Пятра і зайдлі там у адну крамку з рэлігійнымі таварамі. Мы спыталіся: ці можна ў іх купіць Біблію? Натуральна, Біблія ў іх былі, але па-лацінску, на нейкіх іншых мовах, а нам трэба было хоць бы па-расейску. І вось адзін служка пайшоў, недзе пашукаў і нарэшце прынёс Біблію на ўкраінскай мове. Вось гэтая Біблія на ўкраінскай мове была першая, якую я прачытаў.

— Раней у вас нават не было магчымасці здабыць гэтую книгу?

— Натуральна, не было магчымасці. Праўда, паслья мне падаравалі (ужо ў Менску) Біблію на расейскай мове, але, як я зразумеў, гэта была книга з таго «біблейскага запасу», які наша мытня рэгулярна выгружала ў турыстаў, якія ехалі з Захаду і везьлі з сабою Бібліі. І вось так яны часам траплялі замест вогнішча ці макулятуры «ў людзі», і гэткім чынам сябры мне падаравалі Біблію.

— А што вы разгортаеце часцей — Новы ці Стары Запавет?

— Усё ж Новы Запавет — там шмат важнага, і трэба гэта ведаць. Іншая справа, калі мы ўжо закранулі гэтую тэму, ўсё ж калі ўжо стала магчымым далучыцца да гэтага багацьця, працэс гэтых запазыніўся. Як заўсёды, мы спазыняемся. Быў нейкі перапынак, калі рэлігійная традыцыя разарвалася, і цяпер робяцца намаганыні аднавіць, рэстаўраваць рэлігію ў жыцьці нашага грамадзтва, але я думаю, што гэта вельмі складана і незвартна. Відаць, рэлігія — такая справа, якая ня церпіць

нейкага разрыва. А ў нашай гісторыі разрыў быў даволі вялікі, і наступнае пакаленне ўжо ня мае традыцыі рэлігійнага выхаванья, як бы іх ні прымушалі або ні заахвочвалі да царквы ці да касыёлу — наўрад ці яны туды пойдуць, я маю на ўвазе моладзь.

— Васіль Уладзімеравіч, часам пра літаратараў гавораць (і шмат хто з гэтым пагаджаецца), што пісьменнік ўсё жыцьцё піша адну книгу. Ці вы пагаджаецся з гэтым поглядам?

— Я думаю, што гэты пастулят вельмі адносны. Калі пісьменнік сапраўды доўга працуе, шмат піша, то ён ня можа пісаць адной кнігі. Ён праста фізычна ня можа — і ў эстэтычным пляне таксама, і ў ідэйным. Бо, як вядома, чалавек мяньяецца, ягоныя перакананыні зьменлівыя, час дзейнічае па-рознаму. Таму было б нават жахліва, калі б ён быў такі ўпарты і трymаўся нечага аднаго як съляпя за плот.

— Вы — прыклад таго, што за адно не трymаецеся. Сённяня гавораць пра новага Быкава, згадаем тут хоць бы прыпавесці — «Сыцяна», «Музыка», «Тры слова ня-мых» ды іншыя, што гучалі на Радыё Свабода. Чым вас вабіць даволі нямодны, пайзабыты жанр прыпавесці? Ці не кампраміс гэта паміж мастацтвам і публіцыстыкай?

— Можа быць, гэты жанр і нямодны, але мне здаецца, што ён вельмі ёмісты. Я ня ведаю, якім чынам — я нават не стараўся ўсьвядоміць ягонай тэхналёгіі, праста некаторыя рэчы, якія мне здаюцца цікавымі або неапрацаванымі ў літаратуры, яны найлепшым чынам выкладаюцца менавіта ў гэтым жанры. Бо жанр гэты ляканічны і вельмі ёмісты. Можа, гэтыя ляканічнасць і ёмістасць харектэрныя і пэўнаму ўзросту. Малады чалавек больш схільны да эпікі, а ў маім узросце хочацца нечага канкрэтнага, ёмістага і паглыбленага. Я не

хачу тут праводзіць якіх-небудзь паралеляў, але ўспомнім хоць бы Талстога, які пры канцы жыцьця быў ня супраць казкі і прыпавесці — ляканічных і ёмістых жанраў і ляканічнага стылю.

— *А што з напісанага найбольш дарагое сёньня? Ці гэта кожнага разу нешта рознае?*

— Такое пытаныне задаюць звычайна і даволі часта. Я скажу, што я проста пра гэта ня думаў. Нейкую няўдалую реч я мог бы назваць, але з эгайстычных меркаваньняў ня буду гэтага рабіць. А што самае дарагое — я ня ведаю. Звычайна, калі пішаш — дык тое, што пішаш, і ёсьць самае дарагое. Але калі напішаш, вельмі хутка прыйходзіць ацверазенне, і бачыш хібы новага твору.

— *Вы кажаце: «прыходзіць ацверазенне». Ці азначае гэта, што ў працэсе пісання чалавек знаходзіцца ў іншым стане, крыху апантаным?*

— Я не скажу, што я пішу ў апантаным стане, але ўсё ж і галава занятая проблематыкай, вобразнай систэмай — тым, над чым працуеш.

— *Цяпер пытаныне пра тэхналёгію, пра сакрэты пісання. Калі вы пішаце, ці для вас важны гук, повязь паміж словамі, ритм фразы — ці вы больш задумляецеся над іншымі катэгорыямі?*

— Рытм фразы — важная справа, ня толькі для паэзіі, але й для прозы. Ёсьць пэўны рытм, які вымагае свайго стаўлення да слова.

— *Ён дыктуе сэнс?*

— Сэнс?

— *Так, нават разьвіцьцё сложэту — з тых фразай, што вы пішаце, з тых сытуацыяў ці вынікае для вас нешта нечаканае? Яны дыктуюць?*

— Ну, я не сказаў бы. Рытм дыктуе вобразную систэму ў межах абзацу. Вось абзац мае нейкую сваю заканамернасць, прадвызначанасць, і калі, скажам, абзац пачаўся зь нейкай думкі, дык на нейкай процілегласці ён павінен і закончыцца. Звычайна гэта ідзе паводле схемы «так — так, але — але». Хаця тут могуць быць розныя варыянты.

— *У вас шмат якія творы пачынаюцца, я б сказаў, з музычнай фразы, якая задае танальнасць твору. Першая фраза ваших твораў бывае вельмі складаная і вельмі непадковая.*

— Так, першая фраза вельмі важная. Ну, гэта звычайна. Пра гэта, памятаю, некалі пісаў і Бунін, і іншыя пісьменнікі. Яна настройвае, таму вельмі важна выбраць танальнасць першай фразы ў адпаведнасці з ідэяй усяго твору.

— *А першая фраза сапраўды пішацца першаю, ці яна часам зьяўляецца пазыней?*

— Не, звычайна я над ёй думаю даўжэй, чым над іншымі, і яна павінна зьявіцца першай. Калі яна няўдала зьявіцца, то прыйдзіцца паслья перарабляць. Бо ж яна вызначае ўсё наступнае.

— *Пытаныне пра мову. Ваш блізкі сябар Але́с Ада́мовіч пісаў і па-беларуску, і па-расейску; ваш знаёмы Чынгіз Айтматаў — толькі па-расейску; вы — толькі па-беларуску. Чаму?*

— Толькі па-беларуску я пішу прозу. Публіцыстыку, артыкулы — я многа напісаў і на расейскай мове. Чаму так? Гэта элемэнтарна проста. Па-першае — я беларус, мая родная мова — беларуская. І хоць я ў юнацтве, у маладыя гады ня жыў у Беларусі і ня чуў беларускага слова — 15 гадоў, у вайну і паслья вайны, калі я пачаў займацца літаратурай, была пэўная проблема — на якой

мове пісаць. Але гэтая проблема вельмі хутка вырашылася. Я зразумеў (і я думаю, што, дай Бог, гэта было правільна, і, на шчасьце, я зразумеў гэта рана), што толькі родная мова можа найлепшым чынам паслужыць у гэтым сэнсе ў літаратуры.

Расейская мова — яна, вядома, багатая, выдатным чынам распрацаваная ў літаратуры, але ўсё ж беларусу яна не такая паслухмяная, як родная. Гэта зразумела і натуральна. Таму, калі я пачынаў у літаратуры, мне нават не давялося перавучвацца. Нейкім чынам гэтая родная моя беларуская мова паклалася вельмі лёгка на маю душу, хаця я шмат гадоў ёю не карыстаўся, і ўсё пайшло натуральным чынам.

— Вы самі перакладаецце свае тэксты. Чаму? Вы ня можаце знайсьці добраага перакладчыка?

— Так, менавіта так. Як ні дзіўна, расейскія людзі — ня толькі літаратары — кажуць, што яны выдатна разумеюць беларускую мову, і гэта ўвогуле правільна, зразумець яе лёгка. Але вось расейскіх перакладчыкаў (ня толькі ў мяне, я ня ведаю, у каго яны яшчэ ёсьць у беларускіх літаратарапаў) — няма... Некалі я карыстаўся чужымі паслугамі — звычайна гэта былі беларусы, якія жылі ў Маскве і ведалі абедзьве мовы, напрыклад, Міхаіл Васільевіч Гарбачоў, мой першы перакладчык. І тым ня менш, гэтыя пераклады былі, мякка кажучы, недастатковыя, і я быў вымушаны ўзяцца за гэтую спрабу сам, бо праста тыя перакладчыкі, да каго я яшчэ звязвартайся, не скажу, што яны рабілі дрэнныя пераклады, але іхныя пераклады мяне не задавальнялі. Хоць я мо і сам раблю іх недасканалымі — гэта напэўна так, я гэта адчуваю. Але я перакананы, што ў мяне гэта атрымліваецца лепши.

— Тоё, што вы гаворыце, пацьвярджаецаца практикай. Пераклады ў 1930-я гады былі вельмі папулярным спосабам выжыванья для вядомых расейскіх паэтай. І вось

зь беларускай яны ўзяліся перакладаць літаральна па адным вершы — ёсьць адзін верш у перакладзе Ахматаўай, адзін верш у перакладзе Цвятаевай, адзін у перакладзе Пастэрнака, адзін — Таркоўскага. І ўсё. Паспрабавалі й далей не пайшли, нешта ім беларуская мова не давалася.

— Яна і ня можа давацца. Гэта яшчэ Бунін некалі пісаў, што перакладаць з блізкіх моваў вельмі цяжка, амаль немагчыма. Гэтая лёгкасцьць ілюзорная. Здаецца так, што ўсё зразумела, а на спрабе тут ёсьць нейкі эзатэрыйчны сэнс, нейкія таемныя проблемы, якія пры такой зьнешніяй блізкасці робяць дзяве мовы несумяшчальнымі.

— Вы амаль дзесяць гадоў устрымваліся ад публічнага абмеркаванья проблемы беларускага правапісу, дыскусіяў на тэму тарашкевіцы і наркамаўкі. Ваш зборнік «Сыцяна» выйшаў на тарашкевіцы, і свае новыя тэксты, наколькі я ведаю, вы таксама адразу пішаце на тарашкевіцы. Гэта ваш адказ?

— Я пішу на тарашкевіцы, бо мае творы чытаюцца на «Свабодзе» ў гэтым правапісе. Хаця я скажу, што ўнутрана, як аўтар, я ўсёй душою за гэта: тарашкевіца — правапіс болей беларускі, ён адпавядае беларускаму моўнаму мэнталітэту больш за наркамаўку, гэта безумоўна. І ўсё ж я лічу, што зь пераходам на тарашкевіцу ў нас паспяшаліся. Цяпер ня той час, бо ёсьць вельмі вялікая небяспека таго, што мы, беларусы, можам навогул застасцца без нармальнай агульнапрынятай граматыкі.

— Вам належыць фраза-прысуд: «Беларусы спазніліся на свой цягнік». Гэта вы сказали ўжо даволі даўно. Як вы глядзіце на сітуацыю сённяня?

— Ну, я гляджу, што так яно і ёсьць. Жыцьцё, на жаль, пацьвярджае, што спазненъне гэтае — ня толькі факт, які адбыўся, гэтае спазненъне ўсё замацоўваеца гісторыяй.

— Вяртаючыся да літаратуры: калі гаварыць пра ваш съпіс для чытаньня, хто зь пісьменьнікам мае для вас большае значэньне? Чым вызначаеца вашае кола чытаньня?

— Сёньня нават цяжка сказаць. Сёньня я чытаю выпадкова, галоўным чынам часопісную літаратуру — беларускія і расейскія часопісы, тут ёсьць такая магчымасць, у Фінляндый. У Беларусі не было. Як вядома, там цяпер поўны ералаш, асабліва ў расейскай літаратуры — там ёсьць усё, і добрыя творы, і постмадэрнізм, якога я не могу прыніць, хаця ў пэўных адносінах, што да майстэрства — нічога ня скажаш, сучасныя пісьменьнікі пішуць праста выдатна. Тут у Фінляндый я хачу трошкі пазнаёміцца і з фінскай літаратурай, якая ў нас абсалютна невядомая. Натуральна, што гэта можна зрабіць толькі ў перакладах — з таго нямногага, што перакладзена на расейскую мову, а таксама і на беларускую. Напрыклад, наш перакладчык Якуб Лапатка пераклаў два раманы Пэнтці Хаанпяя, яны выйшлі свайго часу ў «Мастацкай літаратуры». Таксама я нядаўна прачытаў вялікі раман пра мінулу вайну Вяйнэ Ліны «Невядомы салдат». Яшчэ што-нішто Юхана Рунзберга, аўтара іхнага нацыянальнага гімну. Зьбіраюся прачытаць ляўрэата Нобэлеўскай прэміі 1939 году празаіка Франса Сылянпяя пра грамадзянскую вайну.

— Васіль Уладзімеравіч, вы ўжо год пражылі за мяжой. Як вы ацэніваце творчыя вынікі гэтага году?

— Трэба лепш і больш. Я вельмі напружана папрацаваў лета, восень і зіму, а вясной трошкі мой імпэт зьнізіўся — зь некаторых прычынаў, якія маюць дачыненіне не да літаратуры, а хутчэй да палітыкі.

— Дык, нягледзячы на тое, што «ўзяты» вы былі «ад роднай хаты», гэта не паўплывала на вашую працаздольнасць?

— Не, наадварот! Пісьменьніку што патрэбна — чисты аркуш паперы і ціхі куток. Якраз папера тут ёсьць, нават кампутар зьявіўся, і ціхі куцік забясьпечаны, хаця мая кватэра над піўным барам — літаральна пада мной, пад маёй лёдзяй піўны бар. Але — што значыць фінская нацыянальнасць! — ціха. У гэтым бары на тратуары стаяць столікі, там заўсёды сядзяць людзі зь півам і п'юць, але я ніякага гоману не адчуваю. Ну, нешта яны паціху размаўляюць, а то звычайна сядзяць моўчкі і цягнуць сваё піва.

— І як фінскае піва?

— Піва фінскае, канечне, саступае чэскаму і німецкаму і эўрапейскому навогул. Горшое піва. Але лепшае за беларускае. А саме галоўнае, што там ня ведаюць гэтых самых піўных катастрофаў, якія здароўца ў постсвецкіх краінах.

— Ці змяніліся вашыя погляды на зяву эміграцыі — і эміграцыі для пісьменьніка? Наколькі гэты стан катастрофічны, ці, можа, гэта не ўплывае на творчасць?

— Я б сказаў, што гэты стан не катастрофічны, хоць у кожнага свой канкрэтны выпадак. Але ўсё ж я скажу, што паводле закону Божага і чалавечага трэба жыць дома. Шкада, што не заўсёды і ня ўсім выпадае такое шчасце — у залежнасці ад таго, які дом. Бывае так, што эміграцыя — гэта шчасце, паратунак. Хоць у ідэале паратункам і шчасцем павінен быць дом, радзіма, бацькаўшчына.

СЛОВЫ ВАСІЛЮ БЫКАВУ НА ЮБІЛЕЙ

19 чэрвень 1999

Рыгор Барадулін, Менск

На 19 чэрвенья

Ратай, бацькам тваім зямны паклон,
Што ўзгадавалі сына Беларусі,
Усім тваім крыўдзіцелям — праклён,
Хто не з табой — той з д'яблам у хаўрусе.
Са дна вазёраў памяці званы
Зьвіняць, каб разбудзіць былуу славу.
Бог выбавіў цябе з агню вайны,
Каб ты штодня змагаўся за дзяржаву.
Дзяржава беларуская ў вяках
Закратаваная балочым крацьцем.
Насіць бы кожны сказ твой на руках —
А мы цябе, як скарб, бяздумна трацім.
Хай ходзіць на шалёнай галаве
Лапцюжнік, што дарос да чаравікаў.
Ёсьць беларусы, Беларусь жыве,
Пакуль жыве у кожным сэрцы Быкаў!

Сяржук Сокалаў Воюш, Прага

Асыцё сабраўшы у сувой,
Ачысьціць ніву час-дажынец,
І вернеца з чужыны свой,
І сыйдзе з дому прэч чужынец.
Не пад ярмом, не пад рызьбём,
Да зорак дойдзем церазь церні,
І ні асфальт, ні сухазём
Ня зынішчаць кінутага зерня.

**УЛАДЫ БЕЛАРУСІ ПРАІГНАРАВАЛІ 75-ГАДОВЫ
ЮБІЛЕЙ НАРОДНАГА ПІСЬМЕНЬНИКА
ВАСІЛЯ БЫКАВА**

24 чэрвень 1999

Альгерд Невяроўскі, Менск

Ніводзін дзяржавыны чыноўнік не прыйшоў учора ў менскі Дом літарата, дзе пісьменнікі і чытачы арганізавалі вечарыну з нагоды юбілею.

Плянавалася, што ўдзел у гэтым мерапрыемстве возьме сам пісьменнік, які ўжо больш за год жыве і працуе ў Фінляндый. Аднак пазней высьветлілася, што гэта не зусім так. Як паведаміў вядучы вечарыны, галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Сяргей Законьнікаў, які нядаўна сустракаўся з Васілем Быкаўм у Бэрліне, магчыма, што Васіль Уладзімеравіч прыедзе ў Беларусь трохі пазней. Цяпер ён ездзіць па Фінляндый і праводзіць творчыя сустрэчы з фінскімі чытачамі — творчасць пісьменніка добра вядомая ў гэтай краіне. Паводле словаў Сяргея Законьнікаў, Васіль Быкаў адчувае сябе значна лепей, ён шле вітанье ўсім сябрам, знаёмым і проста прыхільнікам.

На вечарыне ў менскім Доме літарата гаварылася шмат цéплых словаў пра пісьменніка. Але, як падкрэслівалі шмат якія выступоўцы, казаць нешта новае пра Быкава цяжка. Усё самае добрае пра яго ўжо сказана, галоўным чынам — чытачамі як у Беларусі, так і ва ўсім сьвеце. Выступоўцы больш падкрэслівалі іншую акалічнасць: Васіль Быкаў, можа, таму і зъехаў у працяглу камандзіроўку за мяжу, што ня мог цалкам зréалізаваць свайго творчага патэнцыялу на радзіме. Найбольш дакладна ахарактарызаваў стаўленьне ўладаў да Быкава ягоны сябра паэт Генадзь Бураўкін. Паводле ягоных словаў, хамская, неадукаваная і нахабная

ўлада можа займацца чым заўгодна – інтэграцыяй, дапамогай праваслаўным сэрбам, спартовымі шоў ды іншымі пропагандавымі акцыямі, але дачакацца ад яе хаця б некалькіх словаў павагі і ўдзячнасці на адрес Быкава ці Янкі Брылья, які нядайна адзначаў сваё 80-годзьдзе, немагчыма. Быкаў і Брыль – прыхільнікі цывілізаванай, эўрапейскай, дэмакратычнай Беларусі. А ў прэзыдэнта Лукашэнкі і ў ягоных чыноўнікаў зусім іншыя пляны адносна нашай бацькаўшчыны, – дадаў Генадзь Бураўкін.

Таму, паводле словаў Бураўкіна, А.Лукашэнка лічыць больш важным павіншаваць калектыв расейскай парламэнцкай газэты зь першай гадавінай з дня выхаду, чым згадваць пра Васіля Быкава. На думку Бураўкіна, галоўнаму рэдактару гэтага друкаванага органу Дзярждумы, былому літаратурнаму паплечніку Быкава, пісьменніку Юрью Бондараву павінна быць сорамна за такое віншаванье ад А.Лукашэнкі.

Адзіная дзяржаўная структура, якая павіншавала Васіля Ўладзімеравіча зь юбілеем – выдавецтва «Мастацкая літаратура». Шэф выдавецтва Георгі Марчук – той самы, які два гады таму адмовіўся рыхтаваць да друку зборнік апавяданьняў Васіля Быкава «Сыцяна», на імпрэзу не прыйшоў. Замест яго выступаў супрацоўнік выдавецтва і лідэр беларускіх курдаў Г.Чарказян, які паведаміў прысутным, што да юбілею Быкава «Мастацкая літаратура» выдала зборнік ягоных аповесцяў пад назвай «Знак бяды». Выказаў Г.Чарказян і сваё меркаванье адносна стаўленья ўладаў да асобы Васіля Быкава. На ягоную думку, беларускія чыноўнікі яшчэ праста не дараслі да таго ўзроўню, каб ацаніць такіх творцаў як Быкаў.

«СЬВЕТЛЫ І НАДТА ЧАЛАВЕЧЫ ГЕНІЙ»

17 ліпеня 1999

Аляксандар Лукашук, Прага

Да 100-годзьдзя Эрнэста Гэмінгўэя.

Для вялікай літаратуры межаў не існуе: Эрнэст Гэмінгўэй пры канцы XX стагодзьдзя застаецца актуальным для Беларусі.

Гаворыць Васіль Быкаў:

Б.Быкаў: Даўно вядома: у мастацкім творы кожны бацькі тое, што хоча бачыць, прачытае тое, што хоча прачытаць. А таксама, мабыць, што можа, умее, на што здольны, чаго не хапае яму ў ягоным палітычным, эстэтычным, паўсядзённым бытаваныні. Паваеннаму пакаленьню маладых творцаў тады не хапала праўды пра нашу крывавую вайну, і мы шукалі яе – дзе толькі маглі знайсці. Ведама ж, у нашай літаратуре, зъменшанай сацрэалізмам, тae праўды было няшмат, куды болей яе вынікала з замежнай, найперш эўрапейскай літаратурой. I як ні дзіўна, неабязкава той, што грунтавалася на досьведзе другой усясьветнай вайны, але і на досьведзе першай, знайшліся агульныя – так бы мовіць, універсальныя моманты, найперш у Рэмарка і Гэмінгўэя, якія напачатку нават зъянтэжылі нас пранізлівай аголенасцю сваёй ваеннае праўды. Але яны не зъянтэжылі савецкіх ідэалягічных наглядчыкаў, якія адразу ж згледзелі немалую небяспеку іхных мастацкіх пазыцыяў і забілі ў званы ідэалягічнай трывогі. Аднак было позна: яны штось прамінулі – у съвеце ўжо гучалі іншыя званы, у тым ліку і вядомы раман вялікага амэрыканца, які мы чыталі ў самвыдаце, яшчэ да таго, як ён, знявetchаны і скарочаны, выйшаў з бальшавіцкай друкарні ў Маскве.

Разумны чытач мог там заўажыць многае з таго, што

ўвогуле было нам знаёма, але як сълед не засвоена нашай літаратурай, нашай грамадзкой съядомасцю. Найперш, бадай, гэта мэтафізычная еднасць чырвонага з карычневым, іхная прагматычная паянданасць у бязылітасным супрацьстаянні і зачтай барацьбе за ўсясьветнае панаваныне. Выдатныя былі й іншыя творы вялікага амэрыканца — антываенны раман «Бывай, зброя!», элегічнае «Свята, якое заўжды з табой», «За ракой, у зацені дрэваў», мэтафарычны «Стары і мора». Але «Па кім звоніць звон» — быў як съветлы падарунак нашай замшэлай сацыялістычнай съядомасці ўсе нечаканым прас্তыяленьні на сярэдзіне XX стагодзьдзя. Так ці інакш, тое не магло не адбіцца на нашай вайсковай, так званай «лэйтэнантскай» літаратуры, пэўнай частцы беларускай прозы, за што шэраг гадоў яна наслухалася папрокоў у «рэмаркізме», «гэмінгўэйшчыне» ды іншых «тлятворных уплывах буржуазнай літаратуры». А на маю думку, дык то былі дабратворныя і вельмі гуманістычныя ўпływy, якія пэўным ідайным водгульлем ратавалі гонар нашай змарнаванай літаратуры. І дзякую за тое вялікаму Гэму, за яго съветлы і надта чалавечы геній, які дапамагаў жыць, съведчыў, вучыў і натхняў, якасцяў якіх усё мене ў сучаснай постмадэрнісцкай камэрцыйнай літаратуры, і без якіх сучасная літаратура пераўтвараецца ў пустую забаўку. У Гэмінгўэя хапала і забавак, але былі і боль, і розум, а галоўнае — у кожным творы білася добрае і вялікае сэрца гуманіста.

«ПАДПІСАНЬНЕ САЮЗНАЙ ДАМОВЫ — ГЭТА
ГЕНАЦЫД БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ»

8 сінезня 1999

Сяргей Навумчык, Прага

Падпісанье новай саюзной дамовы адбылося ў Крамлі. Барыс Ельцын назваў гэта гісторычнай падзеяй. А Аляксандар Лукашэнка заявіў, што гэта толькі чарговы этап інтэграцыі і налета распрацаваная яшчэ адна саюзная дамова. Каля дваццаці актыўістаў Беларускага Народнага Фронту перакрылі менскі праспект Скарыны на знак пратэсту супраць падпісанья ў Маскве беларуска-расейскай дамовы. Мы звязрнуліся па камэнтар да Васіля Быкава.

— Васіль Уладзімеравіч, ад імя нашых слухачоў віншу ѿ вас з прысуджэннем прэміі «Трыумф», з тым, што чарговы раз і вашыя заслугі літаратурныя, і вашия маральныя якасці прызнаныя. На гэты раз у Маскве, у Рәсей.

— Дзякую, вядома. Прэмія — яна прыемная для мастака, для літаратара. Тым больш, у наш час, калі літаратурная праца ўзнагароджаецца вельмі съціпла, гэта вядома. Але тут прэмія выклікае розныя асацыяцыі — і галоўныя, і пабочныя. Тым ня менш, я думаю, што цяпер проста не выпадае гаварыць пра гэта. Што ж, я ўвогуле ўдзячны за тое, што літаратурныя слай Рәсей прызначалі маю творчасць пэўным чынам, вельмі канкрэтным чынам. Дзякую ім.

— Ці вы ведаецце, што сёньня адбылося падпісанье саюзной дамовы?

— Так, ведаю. Я ўжо шмат разоў гаварыў пра маю пазыцыю на гэты конт. Канечне, гэта ня толькі сумная справа, гэта ўвогуле злачынства стагодзьдзя. Гэта, безумоўна, генацыд беларускай нацыі — канец яе гісторыі.

Інакш да гэтага паставіцца нельга. Беларусаў і так гісторыя крыўдзіла на працягу многіх стагодзьдзяў. З XVII стагодзьдзя як страціла незалежнасць нашая дзяржава, так яна гэтую дзяржаўнасць толькі пад канец XX стагодзьдзя набыла, выпадкам. І гэтага шанцу не ўдаецца выкарыстаць.

Я думаю, што цяпер, калі многія і заходнія розумы, і нашыя таксама знаходзяцца ў нейкай прастрацыі з прычыны гэтага аб'яднання, аплюсу, дык празь нейкі час прыйдзе ацверазенне, і ўсё гэта будзе ацэнена вельмі выразна. Гэтая выразнасць заключаецца ў tym, што канчаецца — прынамсі, калі ня гвалтам, дык іншым спосабам — канчаецца беларуская гісторыя. Беларусы не змаглі ў ХХ стагодзьдзі скарыстаць свайго гістарычнага шанцу. З пэўных прычынаў, канечне. Што тут зробіш...

Трэба было б недзе набрацца алтымізму. Пра гэта цяпер мы ўсе думаем і гаворым, але рэч у tym, дзе яго ўзяць, адкуль ён можа зьявіцца, гэты алтымізм? Гістарычны алтымізм — ён існуе. Але паколькі кожная асона разважае ў межах свайго псыхалягізму, уласнага съвесту, дык тут якраз гэтага алтымізму няма.

Нямеччына

люты 2000 — сінэжань 2002

Вяртаньне Быкава ў Менск у студзені 2000 году ўлады адзначылі абразыльвымі камэнтарамі на дзяржаўным тэлебачаньні. Некалькі дзён Быкаў праводзіць у Маскве, дзе прадстаўнікі расейскай інтэлектуальнай эліты ганаруюць яго прэміяй «Трыумф», а затым на запрашэнье Міжнароднага пісьменьніцкага парлямэнту едзе ў Нямеччыну.

«Я цяпер у Бэрліне, на яго ўсходняй ускраіне. Месца зусім буржуазнае — ціхая зялёная вуліца, на якой, праўда, час ад часу грукае трамвай... Увогуле спакойна, прасторна, за вокнамі скроль зелена. Праўда, статус наш цалкам неўладкаваны, шмат няпэўнасці, у тым ліку і фінансавай», — піша Быкаў у Менск паэту Генадзю Бураўкіну ў жніўні 2000 году. Пасля Бэрліна быў пансінат Віпэрсдорф («Дваццаць кіляметраў да найбліжэйшага гарадку»), затым Франкфурт-на-Майне, потым — ізноў Віпэрсдорф.

Быкаў наведвае Францыю і Італію, дзе выходзіць ягоная книга; прыяжджае і ў Беларусь, на родную Вушаччыну. У Празе ў сакавіку 2000 году Быкаў запісвае для аўдыёархіву «Свабоды» выбраныя ім фрагменты з аповесціцяў. У верасьні 2001 году Быкаў сустракаецца ў Празе з прэзыдэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам.

У Нямеччыне ствараюцца апавяданьні «На балотнай съязжыне», «Кароткая песня», «Велікоднае яйка» і іншыя, якія гучачы па «Свабодзе». Быкаў піша прядмову да выдадзенага ў часопісе «ARCHE» «Слоўніка Свабоды» — зборніка радыёэсэ, якія штодня гучалі ў эфіры ў 1999 годзе. Супрацоўнікі «Свабоды» просяць Быкава напісаць свае ўспаміны. Урыўкі з кнігі «Доўгая дарога дадому» ён начытвае ў Празе ўлетку 2002 году.

«Я НІКОЛІ НЯ БЫЎ ПРЫХІЛЬНІКАМ АДЗІНАЕ
ДЗЯРЖАВЫ»

10 студзеня 2000

Вольга Караткевіч, Прага

«Не праз гады, а празь месяцы Рәсей будзе сорамна за тое, што яна робіць у Чачэніі». Гэтыя слова прамовіў учора ў інтэрвію расейскому тэлеканалу НТВ Васіль Быкаў. Народны пісьменнік Беларусі знаходзіцца ў Маскве, дзе яму ўчора ўручылі грамадскую прэмію «Трыумф» за ўнёсак у разьвіцьцё культуры. Мы звязаліся з Москвой і ўзялі інтэрвію ў Васіля Быкава.

— Спадар Васіль, якія ў вас былі пачуцьці, калі вы атрымлівалі гэтую прэмію? Чаму ў сваім інтэрвію вы згадалі Чачэнію?

— Ня толькі творцу, але й кожнаму чалавеку прыемна, калі яго праца нейкім чынам ацэнваецца. Тым больш што мы, літаратары, цяпер ня надта распышчаныя таго, што роду матэрыяльнай увагай грамадзтва. Чаму я Чачэнію ўспомніў? Пра Чачэнію ўсе гавораць. Рэч у tym, што гавораць — тое, што гавораць тут, мне надта не падабаецца. І тое, што я слухаю па тэлевізійных каналах расейскіх — у мяне на гэты конт іншы перакананыне. Я лічу, што гэта вялікае злачынства стагодзьдзя, што так нельга абыходзіцца з народам. Нейкае ачмурэнне найшло найперш на сродкі масаве інфармацыі, якія падтрымліваюць вайну, — ну, а пасыля, відаць, і на грамадзтва. Я тут пабыў і пагаварыў з некаторымі інтэлігентамі, і далёка ня ўсе падтрымліваюць тое, што там адбываецца. Але яны маўчаць. Ну, а я, карыстаючыся tym, што я ўсё ж грамадзянін іншай краіны, вольнай Беларусі, дзе танкі яшчэ не гуляюць па вуліцах гародоў, выказаў сваю думку.

— Вы сказали, што Рәсей не праз гады, а празь месяцы будзе сорамна за гэтую апэрацыю ў Чачэніі. Адкуль такі аптымізм? Так, сярод інтэлігенцыі ня ўсе адназначна да гэтага ставяцца, але народ маўчиць.

— Народ заўсёды маўчиць, але інтэлігенцыя першая павінна апамятацца ад гэтага кашмару. Стадыённе інтэлігенцыі і народу — гэта клініка, гэта загадка для псыхолягіі будзе некалі. Я хачу тут спаслацца на нядаўнюю перадачу, якую я бачыў па расейскім канале, ня памятаю, па якім. Калі афіцэрэй расейскага спэцназу, палкоўнікі расказвалі пра Аўганістан, пра Тбілісі, пра Баку і Вільню, яны гаварылі, што ім сорамна цяпер. Гэты сэпіс сораму будзе вельмі хутка павялічаны і Чачэніяй, і Гроздым.

— Якую інфармацыю, зь якіх каналу наконт сітуацыі ў Чачэніі вы атрымлівали ў Фінляндыі?

— У Фінляндыі інфармацыя ў мяне была абмежаваная, таму што ў мяне тэлевізара не было там, і я лічыў гэта недахопам, а цяпер, калі я пазнаёміўся з расейскім тэлебачаннем, бачу, што гэта была вялікая ўдача — я гэты бруд прамінуў неяк. Інфармацыя была з Радыё Свабода, Бі-Бі-Сі, Німецкай хвалі, Голасу Амэрыкі. Фінска-моўны друк таксама інфармаваў даволі аб'ектыўна.

— Вы сказали, што расейская інтэлігенцыя павінна выступіць, павінна выказацца. А ці выкажацца яна?

— Паверце, я ня ведаю. Ці адважацца яны на гэта, я ня ведаю. Але прыйдзе час — выкажуцца. Вядома ж, славянэ тутадумы, у tym ліку і расейцы, і беларусы таксама. Трэба час, каб асэнсаваць, каб са съпіннога мозгу перайшло ў галаўны мозг. Я думаю, што гэта будзе — і хутчэй, чым некаму здаецца.

— Гэтая прэмія — знакавы момант, бо ў Беларусі выдаўно ўжо не атрымлівалі ніякіх прэміяў, зь цяжкасцю

другуюцца вашыя кніжкі. Як вы ацэньваеце гэтую сытуацыю: прызнанье расейскім бокам і замойчванье афіцыйным Менскам?

— Што датычыць гэтага «Трыумфу», то ўсё ж гэта лічыцца незалежнай прэміяй, і распараджаюцца там дэмаграраты зь ліку расейскай творчай інтэлігэнцыі. Там амаль што ўсе харошыя людзі. Можа быць, пазыцы іх у некаторых пытанынях ня ўсе супадаюць, але прынамсі да мяне, да маёй творчасці яны ставяцца, як бачыце, добра. Я гэта і мушу расцэньваць як знак прыязнасьці. Я ім удзячны за гэта. Я кажу, мы не настолькі расьпешчаныя, каб выбіраць у гэтым сэнсе.

— *Зайтра вы будзеце ўжо ў Беларусі. Якія вашыя пляны, якія першыя крокі творчыя? Ці зьбіраецеся вы сустрэцца з грамадзкасцю?*

— Не, крый божа, з грамадзкасцю я не хачу сустракацца. Я многа сустракаўся з грамадзкасцю, і апроч маральных сінякоў, мне гэта ніколі нічога не прыносіла. Або гэта былі ілюзіі, якія вельмі хутка разъвейваліся. Або гэта былі проста непрыемныя сутычкі. Я нешта яшчэ хачу напісаць — проста напісаць. І нічога больш. Но мой век ужо канчаецца, а здароўе такое, што не дае магчымасці будаваць нейкіх плянаў. Той стары габрэй свае пляны мяркуе толькі да суботы.

— *У інтэрвію нашаму радыё ў дзень падпісанья беларуска-расейскай дамовы вы сказали, што гэта канец гісторыі Беларусі. Вось за гэты час, які праішоў, за які стала відавочна, што да стварэння адзінай дзяржавы яшчэ як далёка, ці памянялася вашая такая пэсымістычная ацэнка гэтых працэсаў?*

— Я ніколі ня быў старонінкам адзінае дзяржавы. Як можна будаваць нейкія адзіныя дзяржавы цяпер, пры канцы XX стагодзьдзя або на рубяжы трэцяга тысячагодзьдзя ад Нараджэння Хрыстовага? Нацыі самавыз-

начыліся, і дзяржавы (па крайняй меры, у Эўропе) даўно ўжо вызначыліся — найперш паводле нацыянальнага прызнаку. І я ўпэўнены, што так ня будзе, таму што тут сусьеветны розум гэтаму супраціўляецца. Нездарма, нягледзячы на гэтыя высілкі, тытанічныя высілкі, зруху ніякага няма.

— *Вы сказали, што вы хацелі б нешта напісаць. Спадар Васіль, што б вы хацелі напісаць — пра Беларусь, і чи пра людзей?*

— Я бачу, што стыль, ня толькі культурная парадыгма, але і ўсё вакол мяніеца таксама. Я, канечне, не становінкі постмадэрнізму, гэта ўжо стыль новых пакаленьняў, але я ўсё ж хачу заставацца верным двум пачаткам. Гэта пачатак нацыянальны і пачатак гуманістычны.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ: ВАСИЛЬ БЫКОВ

16 студзеня 2000

Уладзімер Бабурын, Москва

Інтэрвію Васіля Быкова Расейскай службе Радыё Свобода.

В.Бабурын: Наш гость — беларускі пісатель, лаурэат прэміі «Триумф» Васіль Быков. Васіль Владимиравіч, как вы оцениваете перспективы российско-беларусского союза?

В.Быков: Беларусь — эта авторитарная страна. Как они могут объединиться? Кроме того — экономика. Экономіка Беларусі — целиком соціалістическая, все предприятия там принадлежат государству. Разве что российские финансово-промышленные группы, в случае

интеграции, завладеют этими советскими предприятиями бывшими, это вполне возможно. Поэтому мое (и не только мое) отношение к этому — отрицательное. Я полагаю, что отношения между Беларусью и Россией — самые тесные, самые дружеские, самые, так сказать, экономически взаимовыгодные — могут быть построены на других основах, совершенно не так, как это делается теперь.

В.Бабурин: Наш сегодняшний гость — писатель Василь Быков. Вопросы ему будут задавать Елена Дьякова, «Новая газета», и мой коллега Илья Дадашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. И начну я, как всегда, с краткой биографии нашего сегодняшнего гостя.

Василь Быков родился в 1924 году в крестьянской семье под Полоцком. Учился в художественном училище в Витебске, основанном Марком Шагалом. Участник Великой Отечественной войны, военную службу завершил в 1955 году майором-артиллеристом. Первая книга — сатирических рассказов — «Ход конем». В начале шестидесятых — первые рассказы и повести на военную тему: «Третья ракета», «Мертвым не больно», «Атака сходу». Наибольший читательский интерес вызвали книги Василя Быкова «Круглянский мост», «Сотников», «Знак беды» и «Волчья яма». За последнюю книгу о Чернобыле Василь Быков был удостоен премии «Триумф». Василь Быков также лауреат Ленинской и Государственной премий и Герой социалистического труда. А премия «Триумф» Василю Быкову была вручена в минувшее воскресенье, и именно по этому поводу Василь Быков сегодня в московской студии Радио Свобода.

В.Бабурин: Василь Владимирович, вы удостоены многих наград. И высших государственных наград Советского Союза, и сейчас получили самую престижную премию в области культуры, к которой, тем не менее, у

деятелей культуры отношение двоякое, в связи с тем, что одним из учредителей этой премии является Борис Березовский. У вас есть какое-то особое отношение по этому поводу к этой премии?

В.Быков: У меня нет особого отношения к этой премии. По той причине, что я полагаю, что в том положении, в котором оказалась сейчас наша культура — не только литература, но литература, может быть, особенно, и именно — литература реалистическая, социально ангажированная... Она не может существовать, не только развиваться, но и сколько-нибудь существовать без посторонней помощи, какой-то спонсорской помощи. Потому что государство, как известно, оказалось не в состоянии поддерживать литературу. С одной стороны, это, может быть, хорошо, потому что не дай бог той поддержки, которую литература переживала в годы советской власти. Но в то же время, в это переломное время, при этом крахе экономическом, литература за счет собственных ресурсов тоже не может выжить. Поэтому — что же остается литераторам, которые не пишут детективов? Или — которые все-таки пытаются остаться на позициях реализма, тем более — гуманизма, которые — не постмодернисты? Что же им остается, кроме того, как изыскивать какие-то посторонние средства и на них существовать и творить?

Е.Дьякова: «Волчья яма». Название ее перекликается с названием давней вашей повести — «Волчья стая». И та повесть — замечательная вещь о том, как партизан выносит ребенка, жертвуя всем, в ужасных условиях. А ваша проза так прекрасна, так подробна, что все страдания человека на войне, в каждой кочке, в каждом за-снеженном болоте, которое он преодолевает, чувствуются особенно остро. Партизан выносит младенца, они расстаются, и через тридцать лет постаревший герой ждет этого выросшего ребенка у его дома на лавочке, и при этом абсолютно не сомневается, что этот ребенок,

вынесенный им из ада, вырос нормальным, приличным человеком, и встречаются они, как люди. На этом заканчивается повесть. И мощное ощущение... смысла, и цепеполагания жизни, и страдания, перенесенного людьми, там очень сильно. В «Волчьей яме» — наоборот. Кажется, случайное, безумное сцепление наших теперешних обстоятельств гонит людей в чернобыльскую зону и сводит их существование к полной тщете. Ваш юный герой, солдат, бежавший из части, смутно вспоминает прочитанную в детстве книгу «Борьба за огонь», и думает: «Вот мы пришли к тем же заботам», — соображая, где бы добить спички. Это сопоставление случайно, выстроенное мною, или оно отвечает вашим сегодняшним мыслям?

В.Быков: События последних лет, особенно чернобыльская катастрофа, показали, что это безумное развитие нашей цивилизации, множество техногенных и прочих факторов, при определенных политических условиях, может привести, так сказать, к изначальному человеческому существованию, именно — к тому, что когда-то писал Рони-старший в «Борьбе за огонь». Ну, это, конечно, деталь. И она многое на себя, я думаю, не берет, но, по крайней мере — напоминает. А то, что происходит вокруг Чернобыля и в самом Чернобыле, в общем, чревато многими аллюзиями на этот счет.

И. Дадашидзе: Вы начинали как сатирик и выпустили книгу «Ход конем», это была ваша первая книга, и вдруг от сатиры перешли к военной тематике. Чем это было вызвано?

В.Быков: Надо иметь в виду обстоятельства, которые сложились в стране после двадцатого и двадцать второго съезда, когда наступила определенная — в идеологии, в жизни, в искусстве — оттепель. И когда стало возможным покопаться, так сказать, и представить на обозрение наши советские язвы. Что и сделал не толь-

ко я, а и многие другие. То есть, нам казалось, что самое жгучее, самое необходимое, злободневное — это сатира.

Но очень скоро оттепель была придавлена, подморожена. И я после этого пытался написать несколько вещей на темы действительности, но оказалось, что они все, предметы такого толка, непроходимы. А военные рассказы (по крайней мере, которые я писал), а потом повести — они прошли. Это во всей советской литературе. Помните, с появлением первых военных повестей Бакланова и Бондарева появилась лейтенантская проза. Вспомнили и традиции Виктора Некрасова, ну, отчасти — еще некоторых военных литераторов, и это стало возможным. И вот, таким образом, я переключился на военную тему. Вовсе не потому, что меня так увлекала война или армия, я как раз всю жизнь ее ненавидел — и ту, и другую. Но я видел там возможность некоторой реализации моих идей, в том числе, и главным образом, идей отрицающих.

В.Бабурин: Василь Владимирович, в России (я имею в виду не границы нынешней Российской Федерации, а бывшего Советского Союза, Российской империи, как угодно) слово писателя всегда имело особый смысл. Наверное, это была единственная страна в мире, где поэты могли собрать стадионы.

Вот неделю назад в этой студии был замечательный поэт Юрий Ряшенцев. Он сказал, что когда подходы к стадиону, на котором будет выступать поэт, охраняет конная милиция, это ненормально, это — ненормальное отношение к слову, потому что люди ждут от писателя, от поэта чего-то такого, что он никогда не может услышать ни по радио, ни по телевидению, ни прочитать в газете. И Юрий Ряшенцев считал это ненормальным. Тем не менее, это было. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Говорят Солженицын — не слушают, говорит Виктор Астафьев — не слушают. Вы вообще

ще живете вот в тихом Хельсинки. Ощущаете ли вы сейчас себя невостребованным, и есть ли у вас необходимость высказаться, и что вы хотите сказать, в таком случае?

В.Быков: Когда не слушают — это еще не трагедия. Хуже, когда слушают не те. А вот по этой части, я бы сказал, у нас ничего не меняется. Те органы, которые «приставлены» к литературе, они всегда слушают. Ну, я не знаю, как теперь в России. Я все-таки здесь давно не был. А у нас, например, в Беларуси, это продолжается — не знаю, наверное, с октябрьской революции.

Конечно, тут двоякое может быть отношение к этому факту. Где-то в начале шестидесятых годов приезжал в Москву великолепный Джон Стейнбек, он встречался с московскими молодыми писателями, и как я помню с тех пор, он говорил, что «у вас за свободное слово сажают, дают срок — это же прекрасно! Это прекрасно, это говорит о цене этого слова. На Западе, например, оно не имеет никакого значения. Что бы вы ни говорили, на любой площади, это все будет впустую». Так вот, мы сейчас пришли вот к такому состоянию, когда слово писателя ровным счетом ничего не стоит. Отношение к этому может быть решено в духе Камю. Помните, его «Чума», эта великолепная вещь, которую когда-то Твардовский называл «евангелием двадцатого века». Может быть, и Толстого — то же самое, вот его известное изречение: «Делай, что должен, а там пусть будет, что будет». Поэтому я думаю, что не стоит драматизировать эту ситуацию. Писатель просто должен делать свое дело, и писать так, как он считает нужным. А уж реакция — зрителей, начальства, там КГБ, я не знаю, еще кого — это не его дело, от него это не зависит.

В.Бабурин: И все равно, где писать: в Москве, в Минске, в Хельсинки, в Вермонте?

В.Быков: Нет, не все равно. Потому что, например, я в

Минске не могу писать. Во-первых, у меня холодная квартира. Я там с моими больными легкими очень быстро загнусь, потому что в Минске указом президента введен максимум температуры — двенадцать градусов. Квартирной температуры. На подъем выше — нет средств. Государство находится на таком «высоком» уровне развития, что оно не может обогреть свои города.

В Финляндии я прожил полтора года. Я там написал, считаю, очень много. По крайней мере, я там писал вот эту повесть небольшую и еще две книги. Я там работал ежедневно, меня там ничто не отвлекало, условия были замечательные. Маленькая теплая квартира, уютная лоджия... Ну, в моем представлении — над баром, над пивным баром. Это была квартира на втором этаже, на первом этаже — пивной бар. Но вы не улыбайтесь, там финны пьют тихо и молча, так что они мне своей воркотней семейной по воскресеньям за пивными кружками не мешали никакого. Наоборот, это очень даже хорошо. Я чувствовал там себя в человеческом коллективе, если можно так сказать. Поэтому — не все равно, где писать. Но писателю много не нужно ведь. Нужно тихий угол и чистый лист бумаги, больше ничего.

В.Бабурин: То есть никаких политических мотивов вавшего отъезда нет, только вот...

В.Быков: Ну, есть, конечно, и политические мотивы, и их достаточно. Мне не хотелось бы о них говорить, потому что очень большая куча этих мотивов, чтобы их ворошить. Но именно это политические мотивы.

Е.Дьякова: Если позволите, двенадцать градусов тепла в доме — уже политический мотив, и мощный, в своем роде. Василь Владимирович, вчера на вручении «Триумфа» в Большом театре говорили о том, что перед Новым годом вы вернулись в Минск.

В.Быков: Да, вернулся.

Е.Дьякова: Почему, если можно?

В.Быков: Элементарно: кончилась моя финская виза.

Е.Дьякова: Надолго?

В.Быков: Надолго ли я вернулся, я не знаю. Если мне представится какая-то еще возможность какого-нибудь существования более приемлемого и терпимого, то я, конечно, уеду.

Е.Дьякова: Ваши российские публикации 1999 года – это «Знамя» и «Дружба народов». Выходят ли у вас книги в Белоруссии?

В.Быков: Кое-что вышло. Вышла книга, которую выбросили из государственного президентского издательства, не стали издавать, хотя она уже была набрана, но ее подобрало одно маленькое частное издательство, которое объявило народную подписку на эту мою книгу новелл, она называется «Стена», и в прошлом году она была издана. Маленьким тиражом, конечно, восемьсот экземпляров. В таком же маленьком издательстве вышла книга публицистики, там статьи последних лет. Ну, вот и все. Правда, иногда там переиздают мои прежние, советские еще повести. Само собой разумеется, что дохода это почти никакого не приносит. Вообще, сейчас о писательских доходах говорить смешно.

В.Бабурин: Вам, вероятно, известна оценка, которую достаточно давно, лет десять назад, вам дал великий русский писатель Венедикт Ерофеев, я просто напомню слушателям. Он сказал: «Я людей оцениваю, вот сколько бы я кому налил, — и назвал вас первого. — Вот Василю Быкову — стакан с горкой». Вот Венедикт Ерофеев понимал. А президент Лукашенко не понимает, что такое – писатель Василь Быков? Вы же не занимаетесь политической деятельностью. Вы же не пишете

никаких антилукашенковских статей, выступлений. Вот – не понимает?

В.Быков: Ему не нужен Быков. У него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии. Пишут о нем, пишут его жизнь, и славят режим, и ему этого достаточно. А всего остального он не приемлет.

И.Дадашидзе: Известие о присвоении вам премии «Триумф» пришло как раз в тот день, когда был подписан договор между Белоруссией и Россией. В моем понимании они уже как бы связаны друг с другом, потому что известия поступали буквально с промежутком в час. Скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к подpisанию этого договора?

В.Быков: Я отнесся к этому договору, к подписанию его, как и ко всем предыдущим манипуляциям насчет договора, отрицательно. Потому что я все-таки полагаю, что Беларусь как государство, как давний член и даже учредитель Организации Объединенных Наций имеет право на собственное суверенное существование. Вот. А то, что делает Лукашенко и его режим, направлено на ликвидацию, на полную ликвидацию этой суверенности. И если бы только в этом состоял смысл этой акции. Но, кроме того, он ведь под этим предлогом ликвидирует национальную культуру, национальную литературу, национальный язык. Как к этому можно отнести цивилизованному человеку, необязательно белорусу, хотя бы негру из каких-нибудь южных штатов Америки, когда исчезает с карты Европы – не Африки, а с карты Европы исчезает независимое государство?

Ну, когда исчезает Чечня, нас убедили, что это правильно, так сказать. Но Беларусь – не Чечня, но она тоже должна исчезнуть. Как же я к этому могу отнестись? Тем более, если я все-таки являюсь белорусским писа-

телем и связан с белорусской культурой, и с Беларусью связан происхождением? А потом, надо иметь в виду тот факт, или то обстоятельство, которое почему-то не замечают многие политики. Пока что нет никакого объединения, нет никакой интеграции. Есть манипуляции, есть имитация. Происходит колоссальная имитация, вот эта интеграция, из которой извлекаются определенные политические дивиденды. Сколько уже подписано документов? Сколько было встреч, сколько выпито и разбито фужеров? И сколько было целований на самом высоком уровне? Это не привело ни к каким результатам. Почему? Потому что, в общем, экономически это невозможно. Беларусь и Россия — совершенно разные миры. В то время, когда Россия все-таки (ну, хоть名义上, если не вполне) демократическое государство, делает какие-то попытки в этом направлении...

В.Бабурин: Существуют, пожалуй, две полярные точки зрения, как это объединение может произойти. Тот, кто выступает (здесь, в России, в Москве) за возрождение Российской империи, видит путь, который похож, на-верное, на германский. Произошло не объединение Западной и Восточной Германии, а Восточная Германия была присоединена и растворена в Германии Западной. И получилась страна с тем же названием, которое носила Западная Германия — Федеративная Республика Германия. Есть варианты, что это будет некая конфедерация. Но все это как-то очень плохо просматривается. И вот либо это, действительно, может быть единое унитарное государство, и тогда вы, наверное, правы — российские финансово-промышленные группы приватизируют белорусские предприятия, и создастся такое единое пространство. То есть, соединяются не государства Россия и Белоруссия, а просто Минская, Брестская и несколько других областей Белоруссии присоединяются к Российской Федерации. Вы, как бе-

лорусский писатель, как я понимаю, выступаете за другой путь? Или вы вообще против категорически любой формы союза — будь то конфедерация, унитарное государство, и так далее, и так далее?

В.Быков: Нет, почему же? Существует европейский путь объединений. Как мы знаем, есть Европейский Союз, где на каких-то началах произошло объединение уже в последнее время. Я думаю, что это самое разумное объединение. Объединение, которое не наносит ущерба ни одной из сторон, а которое каждой из сторон приносит определенные выгоды. Это разумная, демократическая, современная форма объединения. Но совершенно не это же имеется в виду здесь. У нас, хотя и предпринимаются какие-то шаги, и заключаются какие-то документы, какие-то договоры, но, в общем, не сформулирована же ни цель, ни конкретная форма этого действия. Для чего это делается? Я думаю, затем, чтобы потом у главных интеграторов оставались свободными руки, оставалась свобода действий. Когда будут подписаны главные документы, они бы могли как угодно ими распоряжаться. Ну, по гитлеровскому, так сказать, рецепту. Если вы помните, он когда-то наставлял своих гауляйтеров, как надо составлять законы: законы должны быть обтекаемы, невнятны, чтобы их можно было в любой момент интерпретировать с выгодой для властей. Так, и вот тут то же самое примерно делается.

А самое важное, я говорю не об экономике. Экономика, конечно, и Беларуси, и России, находится в такой яме, из которой ей не выбраться, может быть, никогда. Поэтому что социалистическая экономика поражена вирусом СПИДа, и она может быть оздоровлена только после того, как она умрет и воскреснет. Но я говорю прежде всего о культуре, которая мне ближе всего. Еще этой интеграции не произошло, но я вижу, как уничтожается, удушаются белорусская национальная культура. И это делается планомерно, самым циничным образом.

Потому что культурой в Беларуси заправляют бывшие советские полковники, и естественно, у них выучка — советская, коммунистическая. И вообще, весь менталитет этого режима — коммунистический. Поэтому настоящая цель этого режима — это все-таки реваншистская цель. Имеется в виду — коммунистическое прошлое.

Е.Дьякова: Как вы полагаете, почему после отечественной войны, когда полстраны лежало в руинах, потери были чудовищные, и по идеи, после пережитого чудовищной должна была быть деморализация... Мне трудно судить, как младшей, но все же лет за десять люди выползли. Сейчас, когда эти десять лет были даны всем нам для мощнейшего экономического рывка, этого рывка не случилось. Деморализация на относительно равном месте достаточно сильна — мы как бы сами себя покатили под уклон. Иногда возникает впечатление, что, грубо говоря, «качество народонаселения» страшно упало по сравнению с серединой века. Так ли это? Что вы об этом думаете?

В.Быков: Я думаю, что на определенной стадии общественного развития оптимальным является тюрьма и казарма. Вот — что касается армии и казармы, это великолепная форма организации. Там все чисто, ровно, каждый получает то, что ему положено, все регламентировано, расписано. Социалистический строй очень близок к этому. Навести порядок или восстановить что-то разрушенное в казарме очень легко. Но все дело в том, что не каждому народу подходит, по его исторически сложившемуся менталитету, вот этот порядок казармы. Мы (по крайней мере, советские народы, или постсоветские народы) отвергли казарму, но к другой форме организации мы просто были не способны. Это точно так же, как суверенитет некоторых постсоветских республик, который свалился из Беловежья в одно прекрасное утро, но к этому никто не был готов: ни обще-

ство, ни политики, ни интеллигенция, ни руководящая элита.

То же самое относится к такой элементарной вещи как капитал. Вы посмотрите, как капитал состоялся на Западе. Он состоялся в течение столетий. Там его собирали поколения, не пропивали. Все это накапливалось: маленькие суммы, из маленьких — большие. Проходило какое-то время, и теперь мы видим не только как марксизм нам излагает, что это в результате ограбления мощного, так сказать... Ничего подобного. Было ограбление, но грабители делились с ограбленными. И теперь мы видим мощные страны с огромным капиталом. А что же произошло у нас, когда был объявлен капиталистический путь развития? Сразу кто у нас занялся, так сказать, мелочной торговлей? Во-первых, это стало невозможным. Ее всяческими установлениями правительственные приглушили. Начали разворовывать миллиарды. Это стало возможным. Это власть создала такие условия. В этом — преступление власти, за которое, конечно, власть никогда не отвечает, отвечает народ. Но вот он получил, что он хотел, от власти. И теперь, понятное дело, на что же нам строить свою жизнь, или обустраивать страну, хотя бы по рецептам послевоенным? У нас нет денег, оказывается. И их не будет.

В.Бабурин: Когда вы говорите «у нас», вы имеете в виду Россию, Белоруссию — или и Россию, и Белоруссию?

В.Быков: Да, я имею в виду весь СССР.

В.Бабурин: Василь Владимирович, когда вы говорили о российско-белорусском союзе, вы упомянули Чечню. Ну, без чеченской темы вряд ли сейчас может обойтись хоть какая-нибудь передача. Вы — человек, войну прошедший и, естественно, поэтому — человек, который должен войну ненавидеть. В 1999 году случилось два больших военных конфликта в Европе. Это косовский

конфликт и чеченская война, которую называют «второй чеченской войной». Давая оценку чеченской войне и проводя какие-то параллели с тем, что было в Косово, была дана, в том числе, и такая оценка, что Россия ведет эту вторую чеченскую войну методами НАТО, но используя идеологию Милошевича. Вы согласны с такой оценкой?

В.Быков: Я думаю, что это не совсем методы НАТО.

В.Бабурин: Это было сказано в начальном этапе, когда число жертв, действительно, было минимальным, использовалась авиация, использовалась артиллерия, и старались сохранять жизни солдат.

В.Быков: То, что происходит в Чечне, это, конечно, преступление века. Это удивительно. Ну, стечние обстоятельств, очевидно, исторических и других, сделали возможным вот такое равнодушное отношение к этому, в том числе и на Западе. Но если однажды проснуться, на трезвую голову, и подумать, то это можно с ума сойти от того, что происходит. И даже непонятны мотивы всего этого. Неужели этот клочок территории для России так важен, даже не говоря о чем-то другом, что за нее надо платить тысячами человеческих жизней, надо стирать с лица земли города и села, и это на рубеже третьего тысячелетия от рождения Христа?!

В.Бабурин: Василь Владимирович, можно, напомню? Александр Галич: «Кровь не дороже нефти, а нефть нужна позарез». Про другую войну написано, а ситуация та же самая.

В.Быков: Да, нефть, конечно. Нефть сейчас, видимо, станет дороже крови. Ну, в таком случае это можно считать концом европейской истории, по крайней мере, если это состоится.

И.Дадашидзе: Есть ли у вас какие-то высказывания о том, что происходит? Вот вы сейчас высказались. Вот

вы — военный писатель, и ваше слово должно (несмотря на то, что как бы писателей сейчас не слушают) — по поводу чеченской войны слова ваши могли бы оказаться услышанными. Были какие-то высказывания? Обращались ли к вам журналисты по этому поводу? Что было?

В.Быков: Обращались. И я всегда так высказываюсь. И это печатается и передается в эфир. Я об этом говорил по немецкому радио, печатал интервью в финских журналах и газетах.

И.Дадашидзе: Как относятся в Белоруссии к вашим вот этим высказываниям о Чечне?

В.Быков: Смотря кто. Власть относится, конечно, понятно как. Они немедленно нажимают кнопки и требуют принять меры. У нас же издавна принято привлекать к ответу не того, кто совершил преступление, а привлекать к ответу того, кто об этом разгласил. Так что вас тоже привлекут. Если меня привлекут, то вас тоже.

Е.Дьякова: А чему посвящена ваша публицистика последних лет?

В.Быков: Самым разным вопросам текущей жизни. В основном, когда я жил в Финляндии, это интервью. У нас же теперь, вы знаете, самая популярная форма журналистики — это интервью. Она очень выгодна, бесплатна, не надо тратиться на гонорары. Со статьями несколько хуже, а интервью печатают. Кроме того, я там писал притчи. Но это уже литературный жанр.

Е.Дьякова: Из ваших статей, именно статей, высказываний в девяностые годы какие вызвали в Белоруссии наибольший резонанс, и какие наиболее памятны — вот как гражданский поступок — вам самому?

В.Быков: Я не могу сейчас вспомнить. В прошлом году,

по-моему... Да, в прошлом — где-то весной вышла небольшая книжка этих статей. Там было много высказываний, все о том же, что мы сейчас переживаем.

В.Бабурин: Василь Владимирович, а как вы полагаете, почему не то что бы народ практически безмолвствует (я имею в виду — в Белоруссии), президент Лукашенко имеет определенную поддержку? Был распущен парламент — спокойно все к этому отнеслись. Назначен парламент — спокойно отнеслись. Прошел референдум, все отмечали множество нарушений, опять все тихо, спокойно. Продлил полномочия — опять никакой реакции. Весь Запад отказывается говорить с Лукашенко, а в Белоруссии — тихо, спокойно. В Минске проходят вот эти демонстрации, которые жестоко разгоняются. И так запугана вся республика, таким образом?

В.Быков: Наверное, разгадка этой загадки состоит, как ни странно, в одном мне запомнившемся с давних времен высказывании незабвенного Мао Цзе Дуна: «Народ — это чистый лист бумаги, на котором можно начертать любой иероглиф».

В.Бабурин: Вы насколько раз, говоря о Белоруссии, употребляли слова «советский», «коммунистический», «социалистический». Может быть, именно в Белоруссии эта ментальность наиболее сохранилась? Ведь когда народ, тот народ (тех времен, прежде всего) характеризовался, то главная была черта — неприятие интеллигенции. Вот Станислав Шушкевич — умный, интеллигентный человек с тихим голосом — оказался не востребован в Белоруссии. И Александр Лукашенко — человек из толпы, человек толпы — имеет такую поддержку.

В.Быков: Я мог бы это объяснить. Что значит, скажем, «не востребован»? Шушкевич был спикером парламента. Это верно, он мой друг, я его давно знаю. Это талантливый физик и умный человек, очень образован-

ный, знающий многие европейские языки. И вот коммунистический, прокоммунистический Верховный Совет избрал его спикером парламента. И он некоторое время работал спикером, пока он шел на поводу у этого парламента. Как только он заявил о своем неподчинении, они моментально поставили вопрос о переизбрании, и переизбрали. А народ-то причем здесь?

В.Бабурин: Никто не возмутился?

В.Быков: Возмутились, конечно, митинги были. У нас же все-таки существует такая влиятельная политическая организация, как Белорусский Народный Фронт. Но что с того, если на митинг пришло, допустим, две тысячи, или двадцать тысяч, или даже — пятьдесят тысяч? Лукашенко бросает против этого митинга сто тридцать тысяч экипированных, снаряженных, в шлемах, бронежилетах, с палками, сто тридцать тысяч полиции, которая начала работать палками, ногами... А потом идут суды, увольнения с работы, исключения, и так далее. Что может в таких условиях народ?

В.Бабурин: Лукашенко уже чувствует свою полную безнаказанность?

В.Быков: Он совершенно покорил этот народ.

И.Дадашидзе: А народ именно испуган, или народ где-то вот, кроме тех людей, кроме Народного Фронта, которого меньшинство все-таки, — в большинстве он поддерживает Лукашенко? Или он запуган, или Лукашенко своим человеком считают?

В.Быков: Есть и такое. Я сейчас объясню. Дело в том, что, во-первых, надо иметь в виду популярные требования, так сказать, народа, избирателя, электората какого угодно к политику, к руководителю, которые сложились не в наши, а в прежние времена, в советские, будь это депутат, или же там секретарь партбюро, или директор предприятия. К нему требование элементар-

ное: он должен иметь возможность «достать» и «выбить»: или же бюджет для завода, или стройматериалы для колхоза, и так далее. Руководитель, который лишен этих способностей или связей, ничего не стоит. Пусть он там знает шесть языков, так сказать, умнейший Шушкевич... Так вот, по этой части Лукашенко как раз оптимальный руководитель. Когда у республики нет денег, бюджет расползся, когда гиперинфляция на протяжении многих лет, когда нет энергоносителей, как жить? Может спасти положение только Лукашенко. Он своей этой необычной энергией, этим сатанинским напором, он может выбить. Поедет в Москву и у Черномырдина, или у Березовского, я не знаю, у кого еще, он достанет. Как в советские времена делалось. Дело не в деньгах.

В.Бабурин: То есть, он управляет республикой, как он в свое время управлял совхозом? Получается, что так?

В.Быков: Совершенно точно, совершенно точно. И он управляет — и точно, по этой части, к его чести, никто другой не сумел бы так сделать, достать, вот все-таки не дать батареям в эту зиму совершенно размерзнутуться, — как Лукашенко. Он все-таки хоть минимум какой-то обеспечивает. И тем самым он подкупает симпатии народа. Потому что у нас же не только энергоносителей, у нас уже и хлеба нет. В прошлое лето республика собрала только половину необходимого количества зерна. Нет кормов. Полный развал. Потому что в экономике он уже объявил политику рыночного социализма. Что это такое, можете себе представить. Он сам не знает, что это такое.

А кроме того, инвестиций никаких с Запада, он же с Западом разошелся окончательно, его не признают и не поддерживают. Кто же в таких случаях народу даст хоть кусок хлеба? Только Лукашенко. И вот эти вот тысячи колхозников... Колхозы же сохраняются, хотя они уже абсолютно ничего не делают. Но они населены

пенсионерами. Там живут пенсионеры, которые получают эти свои бумажки-зайцы, которых хватает ровно на несколько буханок хлеба, но хлеб доставляется, бумажки выдаются. И народ благодарен Лукашенке.

В.Бабурин: Спасибо. Это был последний вопрос. Мы почти час слушали Василя Быкова, и теперь я прошу моих коллег в течение трех минут сказать, что же было главным в этом разговоре.

Е.Дьякова: Ну, горечь, благородство, трезвость того, о чем и как говорит Василь Владимирович. Но я все вспоминала долгий свой разговор со Светланой Александровной Алексиевич, года два назад, о той же Белоруссии, и вспомнили мы с ней цитату из «Чернобыльской молитвы». Кто-то из ее героинь говорит: «Нет страны, которая была нашей родиной, нет времени, которое было нашей родиной». И мы вышли в какое-то другое, новое время, в котором нам неуютно. Но вот я вижу, как прекрасно держит удар замечательный писатель Василь Быков.

И.Дадашидзе: Я не хочу подводить итоги, я хочу просто пожелать Василю Владимировичу, чтобы в его квартире было всегда тепло, и чтобы он мог всегда работать там, где ему было бы хорошо.

В.Бабурин: И завершу я. Очень славно, что Василь Быков осознает свое место и свое значение. Очень хорошо, что это осознали в России, вручив Василю Быкову высшую российскую культурную премию. Очень жалко, что этого не понимают на родине писателя, очень жалко, что этого не понимает президент Лукашенко.

**«КАЛІ ГЭТА ГАВОРЫЦЬ ПРА МОЙ ПЭСЫМІЗМ,
ДЫК ЁН ПРЫРОДЖАНЫ, А НЯ ВЫВЕДЗЕНЫ ЗЬ
НЕЙКІХ ПАСТУЛЯТАУ»**

21 студзеня 2000

Аляксандар Лукашук, Прага

У гэты дзень 50 гадоў таму памёр ангельскі пісьменнік Джордж Оруэл (Эрый Блэр), стваральнік раманаў-антутопій «Фэрма» і «1984». «Вайна ёсьць мірам», «Свабода ёсьць рабствам», «Няведаньне ёсьць сілай» — гэта знакамітая цытаты з раману «1984».

Джордж Оруэл перад самай съмерцю яшчэ пасьпей пачуць першыя водгукі на свой апошні раман-антутопію — у лістах і газэтных рэцэнзіях. Яму прадказалі славу вялікага раманіста XX стагодзьдзя, і гэта надзвычайная ацэнка ў стагодзьдзя, у якім жылі і працавалі Джэймс Джойс, Томас Ман, Марсэль Пруст.

«1984» — страшна цікавая кніга. Дакладней, страшная і цікавая. Съвет пасьля канчатковай перамогі камунізму — даволі змрочнае месца. Як ледзяны вір, зацягвае чытача за сабой дэтэктыўны сюжэт, у якім псыхалягічнае і духоўнае вымярэнні ашаламляюць дэталёвай, амаль анатамічнай экспазыцыяй жывыцца ў годзе 1984-м. Гэта дакладнасць патоляганатама, які працуе зь яшчэ жывым пацьютам. Усьлед за свабодай пры таталітарызме гіне мова — адна з герайніяў геніяльнага раману. У 1984 годзе герой раману Оруэла гавораць на так званым ‘newspeak’ — навамоўі. Навамоўе было афіцыйна моваю Акіяніі — краіны, дзе разортваецца дзеяньне раману. Мэтаю навамоўя было зрабіць немагчымым любы іншы лад мысьлення, апроч афіцыйнага.

«Прынцыпы навамоўя», дадатак да раману «1984»: «Слова «свабодны» яшчэ існавала ў навамоўі, але яно

магло ўжывацца толькі ў выказваньнях накшталт «Сабака свабодны ад аброжкі» або «Поле свабоднае ад пустазельля». Яно не магло ўжывацца ў сваім стаўрым сэнсе «палітычна свабодны» або «інтэлектуальная свабодны», бо палітычная і інтэлектуальная свабода не існавалі ўжо як панцырь і таму ня мелі наймення».

Праз паўстагодзьдзя пасьля съмерці Оруэла ва ўніверситетах на аддзяленнях філялётii яго дакумэнтальную і мастацкую прозу вывучаюць як узор стылю сучаснай ангельскай мовы. Клясыкай сталі «Бірманскія дні» і «Ўгонар Каталёніі» — творы, наісаныя паводле перажытага і пабачанага на ўласныя очы падчас працы ў Паўднёвой Азіі і ўдзелу ў грамадзянскай вайне ў Гішпаніі (на баку рэспубліканцаў). У другой усясьветнай вайне Оруэл удзельнічаў як ваенны карэспандэнт. І ўсё ж найбольшую славу пісьменніку прынеслы раманы «Фэрма» (1945 год) і «1984», які зьявіўся праз чатыры гады. «1984» супаў у часе з Фултанскай прамовай Уінстана Чэрчыля і бліскучая ўгадаў фізіялогію камунізму савецкага ўзору, заснаванага на страху і адмаўленыні права асобы на самастойнае існаванье.

Чиста мастацкая дэталь зь беларускай рэчаіснасці: партрэты першага прэзыдэнта Беларусі, якія дагэтуль прадаюцца ў кнігарнях краіны, зробленыя быццам паводле формулы Оруэла — здаецца, партрэт назірае за табою, куды б ты ні ішоў. Беларускі кіраунік да съмешнага нагадвае Вялікага Брата з раману Оруэла: але съмешна толькі да таго часу, пакуль не згадаеш пра процыму прэзыдэнтавых вушэй і вачэй у беларускіх і расейскіх спэцслужбах. А таксама пра людзей, якія летасць бясьсьследна зьніклі ў Беларусі, сталі, паводле выразу Оруэла, ‘non-persons’ — «нечалавекамі».

Раман «1984»:

«Выказаць на навамоўі нейкія нядобранадзейныя меркаваньні было амаль што немагчыма. Вядома,

можна было выказваць нават вельмі грубыя ерэтычныя думкі, нешта накшталт блузънерства. Можна было б, напрыклад, сказаць: Вялікі Брат нядобры. Але гэтае съцверджанье, якое для добра надзеялага вуха гучала як відавочная бязглузъдзіца, не магло быць падмацавана разумнымі аргументамі, бо адпаведных словаў праста не існавала».

Раманаў Оруэла не было ў савецкай рэчаіснасці — Оруэл быў забаронены, КГБ канфіскоўваў ягоныя кнігі, іхных чытачоў чакалі непрыемнасці. Я патэлефанаваў у Менск Васілю Быкаў і папрасіў яго ўспомніць, калі і якім чынам ён упершыню пазнаёміўся з творчасцю Джордана Оруэла.

В.Быкаў: Упершыню пра Оруэла я пачуў па Радыё Свабода. Было некалькі перадачаў, я слухаў іх, калі яшчэ быў у Горадні. Не магу толькі ўзгадаць году. Гэта было вялікае ўзрушэнне. Я памятаю, што дзяліўся з Аляксеем Карпоком, які таксама слухаў па вечарах гэтых перадачы.

— А што найбольш вас уразіла тады ў рамане Оруэла: палітычны зъмест ягонай сатыры, ці мастацкі вобраз таталітарнага грамадзтва?

В.Быкаў: Цяжка падзяліць адно і другое. Цяпер, можа, гэта цяжка і зразумець, але ў той час (калі не памыляюся, гэта ўсё ж былі 1960-я) усё гэта было незвычайна. І яго палітычная пазыцыя, і мастацкія вобразы. Трэба мець на ўвазе, што мы нічога падобнага на той час нават у заходній літаратуре не сустракалі — хаця яна, вядома, была для нас абмежаванай. Мы ўсё ж прывыклі да іншых ацэнак, іншых пазыцыяў. У той час у нас былі папулярныя Рэмарк, Гэмінгўэй, але тое, што мы пачулі ад Оруэла, было незвычайна і вельмі ўразіла.

— Я хацеў пачуць пра ўплыў і значэнне Оруэла асабіста для вас, вашага падыходу. Я маю на ўвазе пэсымізм

аўтара: ягоныя раманы заканчваюцца паразай героя. Так гэта частва здараетца і ў вас.

В.Быкаў: Калі гэта гаворыць пра мой пэсымізм, дык ён прыроджаны, а ня выведзены зь нейкіх пастулатоў. Але найбольш мяне ўразіла ягонае разуменне прыроды таталітарызму. Як вядома (асабліва ў 1930-я гады і ў меншай ступені ў паваенных), заходняя інтэлігенцыя стаяла на крыху іншых пазыцыяў. А вось менавіта Джордан Оруэл, можа, ён быў тады не адзіны, але ў нашым ус-прыняцці, у майі асабістым, гэта быў першы чалавек, які зразумеў, што такое савецкая ўлада, што такое камуністычнае ідэя і што такое таталітарызм. Гэта мне было вельмі дзіўна, што гэты заходні інтэлектуал так глубока можа разумець тое, чаго многія сумленныя інтэлектуалы, нават у нашым баку, у расейскай літаратуре, не разумелі. Нават дагэтуль для мяне ня ясная прырода гэтага разумення Джордана Оруэла.

— Васіль Уладзімеравіч, ці вы пагаджаецца з tym, што Оруэл памыліўся? Камунізм пацярпей паразу, камуністычнае ідэалёгія больш неканкурэнтаздольная ў шырокім маштабе ў съвеце, цяпер адбываюцца толькі ар'егардныя бай ў Карэі, у Беларусі, на Кубе... Ці вы згодны, што Оруэл — дрэнны прарок, і ягоная творчасць больш не актуальная?

В.Быкаў: Я скажу, што прарокі — усе дрэнныя. Калі пачынае нават вельмі разумны пісьменнік або філёзаф, tym больш футуроля, вывучаць будучыню, ён з гэтага моманту і церпіць паразу. Відаць, вызначыць будучынню нават у невялікім адрэзку часу проста немагчыма, гэта непадуладна чалавеку. Што да таталітарызму альбо камунізму, тут і дагэтуль памыляюцца і сумленныя мастакі. Мастаку найбольш служыць ідэя адмаўлення. З тых пісьменнікаў, якія свой патас будавалі на адмаўленыні, мала хто памыліўся. Бо гэтае адмаўленыні

не ідзе ад практикі жыцьця, ад вопыту, а не ад нейкіх разумовых збудаваньняў.

Раман «1984»:

«Ён паглядзеў на вялізны твар. Сорак гадоў пайшло ў яго на тое, каб даведацца, што за ўсьмешка хавалася за чорнымі вусамі. О, прыкрае недарэчнае не-паразуменьне! О, упартас самавольнае выгнаньне ад дарагога ўлоныня! Дзыве прапахлыя джынам съязніны скаціліся па шчоках. Але ўсё было добра, усё было выдатна. Змаганьне завяршылася. Ён перамог самога сябе. Ён любіў Вялікага Брата».

**АНДРЭЙ БІТАЎ: «ЛУКАШЭНКА НЯ МОЖА
ЦЯРПЕЦЬ ТАКОГА МАШТАБУ АСОБЫ Ў МЕЖАХ
СВАЁЙ КРАІНЫ»**

26 студзеня 2000

Сяргей Навумчык, Прага

У маскоўскай газэце «Ізвестія» зъмешчаны зварот маскоўскіх пісьменнікаў да Ўладзімера Путіна і Юрый Лужкова з заклікам прапанаваць Васілю Быкову месца жыхарства ў Растоў. «Ёсьць акалінасці, якія выяўляюць вельмі характэрныя заканамернасці, — гаворыцца ў публікацыі. — Адна зь іх — узаемная непрыязнасць Васіля Быковава і Аляксандра Лукашэнкі. Яны неышліся не харектарамі, а жыцьцёвымі пазыцыямі. Адзін, выконваючы свае службовыя абавязкі, практикуе аўтарытарызм, другі сваёй творчасцю выспавядзе чалавечнасць. Аднаго лічаць сумленнем нацыі, другога завуць «бацькам нацыі».

Амаль два гады Васіль Быков жыў у Фінляндый, і гэты час Васіль Уладзімеравіч ня лічыць страчаным. Шмат з

напісанага ў Хэльсынкі слухачы «Свабоды» чулі і на нашых хвалях. Спрыяў фінскі клімат і здароўю Васіля Ўладзімеравіча, ягоным хворым лёгкім. Прывезд Быкова ў Беларусь супаў з цырымоніяй ушанаваньня яго прэстыжнай расейскай прэміяй і нечакана агрэсіўнай, бруднай лаянкай у афіцыйных менскіх мас-мэдиях. Вось як тлумачыць свой сённяшні зварот да расейскіх уладаў маскоўскі пісьменнік Валянцін Аскоцкі:

В.Аскоцкі: «Ізвестія» зрабілі вельмі правільны і вельмі дакладны крок, двойчы выступіўшы наконт таго, як беларускія герастраты пасля двухгадовай адсутнасці сустрэлі вяртаньне на радзіму Васіля Быкова — пісьменніка, якога справядліва лічаць гонарам і сумленнем нацыі. Сустрэлі яго нахабным тэлешоў, падчас якога вылілі на пісьменніка цэбры памяяў, дзе хлусыня на хлусыні. І мне падаецца, што ў тым гаротным становішчы перасъеду, у якім пісьменнік цяпер апынуўся ў Беларусі, менавіта Расея павінна працягнуць яму руку дапамогі і прапанаваць сталае альбо часовае (гэта ён сам вырашыць) знаходжанье ў Растоў. Васілю Быкову вырашаць самому, ці варта яму шукаць прытулку ў Растоў. Гэта вырашыць ён. Але ў любым выпадку, мне падаецца, Расея гэта абавязаная зрабіць.

Цяжка прагнаваць, як зреагуе на зварот Валянціна Аскоцкага ды іншых прадстаўнікоў расейскай інтэлігенцыі беларуская ўлада, якая да гэтага часу ігнаравала заклікі паўплываць на Менск у сферы захаваньня правоў чалавека, свободы слова, ня кажучы ўжо пра нацыянальную дыскрымінацыю. Ад'езд Быкова ў Москву быў бы вельмі моцным ударом па гонары беларускай інтэлігенцыі — аднак варта заўважыць, што згаданае тэлешоў, якое прайшло па Беларускім тэлебачаньні, ня выклікала ў гэтай інтэлігенцыі той рэакцыі, якую павінна было бы. Зразумела, гаворка не пра блізкіх і не пра сяброў Васіля Ўладзімеравіча; Рыгор Барадулін выказаўся з гэтай нагоды на Беларускай «Свабодзе». Не-

каторыя лічаць, што нічога і ня здарылася. Вось што сказаў па тэлефоне народны пісьменык Беларусі Іван Шамякін:

I.Шамякін: Ня ведаю, хто яго цкуе. Па-мойму, да Быкава ў нас з павагай адносяцца. Пісьменьнік ён добры. Ён ужо паўтара году таму выехаў у Фінляндыю, жыве ў Фінляндыі. За гэты час я нідзе ня чую, каб што-небудзь дрэннае гаварылі. Я думаю, у нас Быкава ня крыўдзілі ні пры савецкай уладзе (узнагародаў ён атрымаў мно-га, самых высокіх), ні цяпер. Я Сеўрука ня чую, праўда. Я ня чую. Ідзе звычайная палеміка. Апазыцыя нападае.

У стаўленыні афіцыйнага Менску да Васіля Быкава ёсьць адна дзіўная акалічнасць. Здавалася б, Лукашэнку было б вельмі выгаднае вяртаныне Быкава. Прыйгаем, колькі намаганьня ў свой час прыклалі правадыры СССР, каб вярнуць Івана Шаляпіна, Аляксандра Купрына, Аляксея Талстога, Івана Буніна. Прыйклад сучасны — Салжаніцын. Вяртаньнем выбітных эмігрантаў улада як бы пацьвярджае ўласную маральную легітымнасць. Афіцыйны Менск зъдзіў візуальную — Васіля Быкава сустрэлі цкаванынем. Я пателеванаваў у Санкт-Пецярбург па камэнтар да вядомага расейскага празаіка, презыдэнта Расейскага ПЭН-цэнтра Андрэя Бітава:

A.Бітав: Савецкая структура перасъледу ўсё ж была звыкля ў нечым і ў нечым рэгламэнтаваная. Відавочна, у Лукашэнкі яна савецкая, але ўжо не рэгламэнтаваная нічым. Я прыгадваю іншага, значна больш маштабнага чалавека — Іосіфа Вісарыёнавіча. І ў мяне была свая тэорыя пра тое, што перасълед Шастаковіча, Ахматавай, уся гэтая «жданаўшчына» ўзынікла частковая з тae прычыны, што Сталін не пацярпеў іхнай славы. Падчас вайны на вокладцы часопіса «Time», яшчэ да аб'яднаныя франтоў, зьявіўся партрэт Шастаковіча. Альбо пасъля вайны ўжо — заля ўзынялася, вітаючы Ахматаву, а ўставаць належала толькі вітаючы права-

дыра. Я мяркую, што гэта магло адыграць пэўную ролю. Лукашэнка ня можа цярпець такога маштабу асобы ў межах свай краіны.

У кватэрэ Быкава цяпер халодна — 12 градусаў. Дзейнічае тэмпэратурная норма, усталяваная прэзыдэнтам.

**РАДА САЮЗУ БЕЛАРУСКИХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ
АСУДЗІЛА ВЫПАДЫ ДЗЯРЖАЎНАЕ ТЭЛЕВІЗІІ
СУПРАЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

28 с т у д з е н я 2 0 0 0

Валянціна Аксак, Менск

На парадку дня чарговага паседжаньня рады Саюзу беларускіх пісьменьнікаў, якое адбылося 27 студзеня, гэтага пытаныня не было.

Пасъля таго, як былі вылучаныя кандыдаты на атрыманыне дзяржаўных прэміяў у галіне літаратуры, а таксама літаратурных прэміяў імя Янкі Маўра, Уладзімера Калесыніка, Аркадзя Кулішова, Івана Мележа ды зацьверджаны плян сёлетніяе працы Саюзу пісьменьнікаў, слова папрасіў вядомы беларускі паэт ды грамадзкі дзеяч Генадэй Бураўкін:

G.Бураўкін: Мяне, як і вельмі многіх з творчай інтэлігенцыі Беларусі, ня проста ўразіла, але самым непасрэдным чынам абраўліла тая перадача (як яна называецца, аналітычная праграма Юрія Казіяткі «Панарама»), якая ня так даўно выйшла на экраны нашай Беларусі. Я ня буду гаварыць пра нейкія палітычныя матывы, пра нейкія палітычныя рэчы, бо ўрэшце кожны мае права мець сваю думку пра тое, што адываецца ў Беларусі,

пра тое, што адбываецца ў Рэсеi, пра тое, што адбываецца ў съвеце, пра тое, да чаго заклікаюць або ўлады, або нейкія партні. Гэта права кожнага грамадзяніна, кожнага чалавека — мець сваю думку. І тое, што нейкія людзі могуць быць ня згодныя з Васілём Уладзімеравічам Быковым, з найвыдатнейшым нашым пісьменнікам, з чалавекам, якога мы называем сумленнем нашага народу, нашай нацыі, я тут ня бачу нічога страшнага.

Гаворка ідзе пра тое, што гэтую палітычную палеміку ці дыскусію трэба весьці, захоўваючы элемэнтарныя правілы прыстойнасці, трэба быць элемэнтарна выхаванымі людзьмі. Бо Быкаў — гэта фігура (сёньня гэта можна ўжо з усей адказнасцю съцвярджаць), фігура нашай гісторыі, гэта талент, прызнаны ня толькі прафэсіяналамі, а і ва ўсім съвеце, і тое, што яго ня хочуць прызнаваць нейкія высокія фігуры ў Беларусі... Ну што ж, гэта съведчыць не пра іх высокі літаратурны густ, не пра іх вялікі розум, гэта съведчыць пра іх неабазнанасць, адсутнасць у іх узроўню культуры, і яшчэ пра адно — пра поўную абыякасць і неразуменне душы народу, душы беларуса. Таму тое, у якім тоне і якім чынам гаварылася пра Васіля Быкова, мяне глыбока асабіста абраziла. Зноў жа, я не патрабую, каб яны цалкам згаджаліся з Васілём Быковым, але хай яны паслушаюць разумнага чалавека, якому баліць усё, што робіцца ў Беларусі. Хай яны ня слухаюць наезных палітычных палкоунікаў, якім нішто беларускае ня толькі не баліць, а якім нічога беларускага не патрэбна, а можа, нават і ненавісна.

Генадзь Бураўкін заклікаў калегаў таксама выказаць сваё стаўленыне да хлусні, якой быў абліты з экрану дзяржаўнае тэлевізіі выдатны пісьменнік ды нязломны грамадзянін Васіль Быкаў. «Бо не даводзіцца ціхенька сядзець ды слухаць недасьведчаных ды малаадукаваных тэлевізійнікаў, якія дазваляюць сабе выкідаць

горы бруду на выдатных нацыянальных постасцяў», — сказаў ён.

Спадар Бураўкін асабліва падкрэсліў той факт, што зьнявага гонару нацыянальных асобаў ідзе з экрану дзяржаўнае тэлевізіі — факт, прайгнараваць які рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў ня мае права. Рада Саюзу пісьменнікаў падтрымала прапанову Генадзя Бураўкіна ды прыняла адпаведную заяву — адзінагалосна. Кіраўніцтва рады мае намер надрукаваць тэкст заявы ў дзяржаўных газетах. Як сказаў спадар Г.Бураўкін, гэта — прынцыпавы момант, які будзе яшчэ адным індыкатарам дзяржаўнага стаўлення да нацыянальнай культуры ды ейных выбітных асобаў.

**«ВА ЎСІМ СЪВЕЦЕ ШАНУЮЦЬ СВАІХ СЛЫННЫХ
ПІСЬМЕННІКАЎ ДЫ ПАЭТАЎ. ТОЛЬКІ НЯ Ў НАС»**

9 сакавіка 2000

Валянцін Жданко, Менск

Зь перадачы «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду».

Пэнсіянэр Віталь Леановіч з Віцебску апісаў гісторыю таго, як ён ужо сталым чалавекам зьдзейсніў мару свайго юнацтва. Вось ягоны ліст: «Яшчэ ў маладосці, калі ў 1960-я гады працаваў пасля інстытуту паводле разъмеркаваныя далёка ад Беларусі, трапілася мне ўпершыню кніжка Васіля Быкова на расейскай мове — «Жураўліны крык». Прачытаўшы яе, я так усхваляваўся і ўзрадаваўся за сваіх землякоў! Усім знаёмым потым даваў пачытаць гэтыя цудоўныя апавяданыні. А калі даведаўся, што Васіль Быкаў — наш вушацкі, з Кублічаў, дык вывучыў ягоную біографію і ўвесь жыццёвы шлях. Мінульым летам, ужо як пэнсіянэр, дабраўся я ў Кублічы

і задумаў адведаць мясьціны, дзе нарадзіўся і вырас мой улюблёны пісьменнік. Дабраўся і ў вёсачку Бычкі. І вось хатка на ўскрайку. Недалёка лес. Але няма нават аніякае шыльдачкі, што тут нарадзіўся пісьменнік, якога ведае ўвесь сьвет. Вакол зарасло ўсё крапівою і быльнягом па пояс. На хлеўчуку і пунцы прагніла страха. Дзякаваць Богу, што хоць шыбаў не паразбівалі: на вокнах яшчэ вісіць нейкія старэнкія фіранкі. Я так усхваляваўся, гледзячы на гэтую сялянскую хатку, што ледзь ня стаў перад ёй на калені – як перад съвятыніяй нашае Беларусі. І што проці яго, Васіля Быкава, нейкія казіяткі ды зімоўскія, якія ablіvaюць яго брудам, каб дагадзіць былому саўгаснаму дырэктару?

Ва ўсім съвеце шануюць сваіх слынных пісьменнікаў ды паэтаў. Толькі ня ў нас. У Беларусі зноў загадваюць пісаць пра Айчынную вайну з камуністычных вышыняў, а ня гэтак, як пісаў пра яе Быкаў. Я вайну помню, хоць і быў дзесяцігадовым хлопчыкам. Мы жылі тады каля Вушаччыны, дзе ўдзень былі немцы, а ўначы – партызаны. І нам, малым з матуляй, так дасталася за трыв гады, што перад вачымі цяпер стаяць гэтыя сцэны. Толькі Быкаў пісаў пра вайну так, як яна захавалася ў майі памяці. Як немцы, гэтак і партызаны былі ўсялякі – і добрыя, і гады», – напісаў нам Віталь Ляновіч.

Съведчанье чалавека, які сам перажыў вайну і для якога ўсё жыцьцё звязанае з творчасцю Васіля Быкава, вельмі выразна ілюструе сапраўдную вартасць тых, хто, выконваючы палітычны заказ, ліе бруд на вялікага пісьменніка. Месца Васіля Быкава ў нацыянальнай і ўсісветнай літаратуре відавочнае ўжо цяпер. Імёны тых, хто ганьбаваў яго, таксама застануща ў гісторыі.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ І ІВОНКА СУРВІЛЛА СУСТРЭЛІСЯ З ЧЭСКІМІ ПАЛІТЫКАМИ

24 сакавіка 2000

Сяргей Навумчык, Прага

У Прагу на съвяткаваньне ўгодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі прыбылі старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла і народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў.

Праграма знаходжанья Івонкі Сурвіллы і Васіля Быкава ў Празе насычаная сустрэчамі з палітыкамі, грамадzkімі дзеячамі, пісьменнікамі і журналістамі. Запланираваныя і выступы ў простым эфіры чэскага тэлебачанья. «Я сёння прымаю вас як прадстаўнікоў апазыцыйных сілаў, але перакананы, што надыдзе час, і вы будзеце афіцыйна прадстаўляць беларускую дзяржаву», – такімі словамі пачаў сустрэчу ў Камісіі міжнародных спраў чэскага парламэнту яе старшыня Любамір Зааралэк. Дэпутат паведаміў пра заходы, якія робіць чэскі парламэнт у падтрымку беларускай дэмакратыі. Ён сказаў, што зусім нядыўна Беларусь наведала група чэскіх дэпутатаў, якія знаёміліся з сітуацыяй. Аднак гэта ня быў клясычны парламэнтскі візит. «Мы цяпер ня бачым роўнага партнера на беларускім баку», – сказаў спадар Зааралэк.

Чэхія не прызнае Нацыянальнага сходу Беларусі як легітимнага парламэнту. Цяпер чэскіх палітыкаў у беларускім пытанні цікавяць два аспекты: ступень дэмакратычнасці будучых выбараў і перспэктывы апазыцыі і беларуска-расейскіх дачыненняў з нагоды магчымага абрання на пасаду расейскага прэзыдэнта Ўладзімера Пуціна. Што да першай тэмы, то Івонка Сурвілла аберглі меркаванье, якога яшчэ трymаюцца некаторыя заходнія палітыкі – слабасць беларускай апазыцыі. «Апазыцыя якраз не слабая, галоўная яе

праблема ў тым, што яна ня можа дайсьці да народу з прычыны адсутнасці доступу да прэсы», — адзначыла Сурвілла. Ацэньваючы беларуска-расейскія дачыненьні, Васіль Быкаў выказаў меркаваныне, што апошнімі гадамі ў Беларусі выпрацоўваюцца мадэлі таталітарызму, якія потым дзеянічаюць у Расеі.

Сёньня ж Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў далі прэсаўную канфэрэнцыю, якую наведалі больш за два дзясяткі журналістаў чэскіх і замежных сродкаў масавай інфармацыі. «Чаму вы, спадар Быкаў, вырашылі пісаць на беларускай мове, хаця па-расейску і раней, і цяпер было больш прэстыжна?» — запыталася карэспандэнтка выдання *«Transitions»*. «Таму што гэта — адзіная мая родная мова», — адказаў пісьменьнік. Дарэчы, колькасць пытанняў пра моўную ситуацыю ў Беларусі зьдзівіла — выглядае, што некаторыя журналісты шмат ведаюць пра гэту проблему. Васіль Быкаў ацаніў моўную ситуацыю як прайву нацыянальнай дыскрымінацыі беларусаў з боку *«дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі»*.

Івонка Сурвілла адзначыла, што дзень 25 сакавіка будзе адзначацца беларусамі ва ўсім сьвеце, у сталіцах шмат якіх краінаў. Аднак жа сталіцай Беларусі ёсьць Менск, і таму забарона ўладаў правесці ў гэты дзень шэсцьце яна, старшыня Рады БНР, успрымае як абраузу нацыянальнае годнасці.

Заўтра Васіль Быкаў і Івонка Сурвілла возьмуць удзел ва ўрачыстым паседжаньні ў гонар гадавіны ўтварэння БНР, якое пройдзе ў памяшканьні Славянскай бібліятэki.

**ЗАЯВА, ЯКУЮ ПАДЧАС СЪЯВКАВАНЬНЯ ДНЯ
ВОЛІ Ў ПРАЗЕ ПРЫНЯЛІ І.СУРВІЛЛА, В.БЫКАЎ,
З.ПАЗЬНЯК І Г.СУРМАЧ**

25 сакавіка 2000

Беларусь, якая аднавіла сваю незалежнасць Актам 25 Сакавіка 1918 году, на мяжы стагодзьдзяў апынулася пад пагрозаю страты дзяржаўнасці. Праімпэрскі дыктатарскі рэжым Лукашэнкі трymае кірунак на аб'яднаныне з Расеяй, зынішчае нацыянальную культуру і беларускую мову. У выніку таталітарнага пераследу ўсё больш беларусаў вымушаныя пакідаць Бацькаўшчыну, уліваючыся ў трэцюю хвалю беларускай палітычнай эміграцыі.

Знаходзячыся ў замежжы, мы лічым неабходным усімімагчымымі способамі падтрымліваць дэмакратычную апазыцыю ў Беларусі ў яе змаганні з дыктатарскім лукашэнкаўскім рэжымам, спрыяць інфармаванью парламентаў і ўрадаў, грамадзкасці заходніх краінаў пра становішча на Бацькаўшчыне, і заклікаем да гэтага ўсіх беларусаў, дзе б яны ні знаходзіліся.

Мы аб'ядноўваем свае намаганыні вакол Рады БНР як легітымнага прадстаўніка сувэрэнных правоў беларускага народу, замацаваных Актам 25 Сакавіка 1918 году.

25 сакавіка 2000 году, Прага
Івонка Сурвілла, Старшыня Рады БНР
Васіль Быкаў, пісьменьнік
Зянон Пазьняк, Старшыня БНФ
Ганна Сурмач, Старшыня Згуртаваньня беларусаў съвету «Бацькаўшчына»

«ДРУГОЕ ДЫХАНЬНЕ» БЕЛАРУСКАЙ ДЫКТАТУРЫ

26 сакавіка 2000

Асноўная навіна дня — арышт у Менску ўдзельнікаў і організатораў мірнай акцыі, прымеркаванай да Дня Волі, 82-х угодкаў абвешчанья БНР. Паводле розных звестак, затрымана каля 200 чалавек. Тым ня менш, і шэсьце, і мітынг у Менску адбыліся. На мітынг сабралася каля 10 тысяч чалавек.

Акцыя апазыцыі не была санкцыянаваная гарадзкімі ўладамі, нягледзячы на пратэсты міжнароднай грамадзкасці, эўрапейскіх структураў і Дзярждэпартамэнту ЗША. Менскі гарвыканкам забараніў шэсьце ад плошчы Якуба Коласа да скверу Янкі Купалы, дазволіўшы толькі мітынг на пляцы Бангалор. Аднак арганізаторы настойвалі на зборы ўдзельнікаў на пляцы Якуба Коласа і правядзеныні шэсьціца. За паўгадзіны да пачатку акцыі міліцыя жывым колам ачапіла пляц Якуба Коласа і нікога туды не пускала. У цэнтар гораду была съязгнутая нечуваная колькасць міліцыі, упершыню быў міліцыйскія сабакі. Нашыя карэспандэнты налічылі ў цэнтры сем бронетранспартэраў, навідавоку стаялі вадамёты. Уздоўж вуліцаў Якуба Коласа і Чырвонай расыцягнуліся людзі ў шаломах з дубінкамі і ражыямі. За паўгадзіны ў раёне пляцу распачалася масавая «зачыстка» — хапалі тых, хто прыйшоў на акцыю. Было затрымана больш як сто чалавек.

Практычна ўесь журналісцкі корпус, які асьвятляў пачатак акцыі беларускай апазыцыі, быў затрыманы і дастаўлены ў распараджэнне адной з вайсковых частак унутраных войскаў. Сярод затрыманых карэспандэнты ИТАР-ТАСС, тэлекампаніяյ ОРТ, ВГТРК, НТВ, агенцтва «Associated Press», сямёра карэспандэнтаў Радыё Свабода — разам каля сарака карэспандэнтаў буйных інфармацыйных агенцтваў і друкаваных выдань-

няў. Былі затрыманыя і замежныя назіральнікі, у прыватнасці, намеснік старшыні КНГ АБСЭ ў Менску Крыстафэр Паніка, польскія і славацкія журналісты. Людзей праста выхоплівалі з натоўпу, сярод іх былі і выпадковыя мінакі. Міліцыя ачапіла і Ўправу БНФ на вуліцы Варвашэні. Тут было затрымана каля сарака чалавек — у tym ліку два дэпутаты польскага Сойму, якія прыбылі ў Менск назіраць за акцыяй, некалькі арганізатораў акцыі, сярод іх Юрась Белен'кі, Віктар Івашкевіч, Яўген Афнагель. Паводле съведкаў, Юрась Белен'кі быў моцна зьбіты.

Як паведамляюць нашыя карэспандэнты, акцыі, прымеркаваныя да Дня Волі, адбыліся ў Горадні, Мастах, Сьвіслачы, Лідзе, Воранаўе, Шчучыне, Смаргоні, Палацку і Наваполацку, Воршы, Дзятлаве, Гомлі, Берасьці, Магілёве, Віцебску, іншых гарадах. Беларусы замежжа адзначылі Дзень Волі ў Варшаве, Брусаўі, Празе, Вашынгтоне, Парыжы. Рэпрэсіі супраць мірных дэмантрантаў у Менску шакавалі ўесь съвет, а перадусім яны ўразілі тых беларусаў, якія ніколі не гублялі надзеі на лепшыя лёс бацькаўшчыны. Гаворыць народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Мне думаецца, што тыя падзеі, якія адбыліся ў Менску 25 сакавіка, вельмі паказальныя. Найперш у tym сэнсе, што палітыка рэжыму не мяняецца на працягу апошніх гадоў. Хаця пасля Маршу Свабоды зявілася нейкая ілюзія ў некаторай часткі нашага грамадства, што пад уздзеяннем унутраных сілаў, а таксама міжнародных, рэжым зъмяячае стаўленыне да беларускай дэмакратыі... Але ўсё гэта вельмі ілюзорна і вельмі няпэўна працягвалася — і вельмі коратка доўжылася. І вось падзеі 25-га паказалі, што рэжым вяртаецца да сваіх ранейшых, я б сказаў, клясычных мэтадаў падаўленыня. І тут немагчымыя ніякія перамовы — ні пад эгідай міжнародных арганізацый, ні пры саступках апазыцыі. Рэжым будзе няўхільна доўжыць сваю

палітыку і далей. Асабліва цяпер, у атмасфэры таго, што адбываецца ў Рәсей ў сувязі зь перамогай пэўных сілаў, якія натхняюць пэўным чынам, надаюць другое дыханье нашай беларускай дыктатуры.

НА ПРАСКІМ ДЗІЦЯЧЫМ ВОСТРАВЕ ПАСАДЗІЛІ ДРЭВА ДЭМАКРАТЫІ ДЛЯ БЕЛАРУСІ

29 сакавіка 2000

Вольга Караткевіч, Прага

У цырымоніі ўзял ўдзел прэзыдэнт Рады БНР Івонка Сурвілла, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў і чэскі сэнатар Ян Румл. Пасадзіць Дрэва дэмакратыі прапанавалі Маладыя чэскія кансерваторы, якія арганізавалі шэраг акцыяў салідарнасці з дэмакратычнымі сіламі Беларусі.

Учора на запрашэнні чэскага боку распачаўся візит прадстаўнікоў моладзевых арганізацый Беларусі Малады Фронт і «Грамадзянскі форум». На Дзіцячым востраве ў Празе надвячоркам сабраліся беларускія і чэскія аднадумцы. Выступаючы з прамовай, старшыня Маладых кансерватораў Чехіі Давід Рыц заявіў, што справа гонару кожнай ўсходнееврапейскай дэмакратычнай краіны — спрыяць усталіванню дэмакратыі на кантынэнце, як і справа гонару кожнага цывілізаванага чалавека — ня быць абиякавым, калі ігнарующа асноўныя правы чалавека. Тому чэскія дэмакраты робяць усё, каб у Чехіі і ва ўсім сьвеце ведалі, што ў Беларусі ёсьць рэальныя сілы, здатныя вярнуць краіну ў цывілізаваную Эўропу. Дрэва для дэмакратыі Беларусі ў Чехіі павінна сымбалізаваць сумесныя крокі да дэмакратычнай Беларусі. Вось уражаныні Івонкі Сурвіллы:

I. Сурвілла: Я ўважаю, што гэта надзвычай прыгожы жэст, і, на маю думку, гэта ня толькі Дрэва дэмакратыі, але і Дрэва надзеі для Беларусі. Перад тым, як насыпаць зямлю, я дзяжавала за такое прыгожае выказваньне падтрымкі беларускаму народу. Безумоўна, прыпомніла аб тым, што наш вялікі Скарэйна ў 1540 годзе ўжо садзіў дрэвы ў Празе. Ён тады быў каралеўскім батанікам і стварыў адзін з найпрыгажэйшых паркаў Прагі. Так што я прыпомніла нашым чэскім прыяцелям аб гэтым, і таксама сказала, што я вельмі ганаруся рабіць тое, што рабіў наш вялікі гуманіст пяць стагодзідзяў таму.

Прадстаўнікоў Маладога Фронту і «Грамадзянскага форуму» надзвычай зацікаўляла магчымасць пагаварыць з Сурвіллай і Быкавым. Я была пры гутарцы, калі малады чалавек выказваў захапленыне творамі Васіля Быкава. Крыху сумна Васіль Быкаў сказаў: «Кнігі — гэта не тавар цяпер», на што моладзь адказвала: «Васіль Уладзімеравіч, вашыя кнігі і вашыя наказы — гэта неад'емная частка станаўлення новай Беларусі». Як Васіль Быкаў ставіцца да такіх сустрэчаў у замежжы?

B. Быкаў: Сумныя я перажываю пачуцьці. Усё ж трэба контакцаваць дома больш, а не ў замежжы. Гора і бяда вымушаюць людзей як эміграваць, так і знаходзіць нейкія спосабы зносінаў. Гэта хораша, але ня толькі недастаткова, але нейкім чынам і ненатуральна.

Васіль Быкаў і Івонка Сурвілла павячэраюць з чэскімі сэнатарамі. Адзін зь іх, Ян Румл, які саджаў Дрэва дэмакратыі для Беларусі, зьбіраецца ў Менск на Чарнобыльскі шлях. Стан у Беларусі ён разглядае як вельмі крытычны, ён мяркуе, што варта ўводзіць санкцыі супраць такога рэжыму.

Дрэвам дэмакратыі для Беларусі стала ліпа. Ліпа — трывалае дрэва, лёгка выносиць цень, мароз і вецер, жыве 300–400 гадоў.

«ПРЫ ГЭТЫМ РЭЖЫМЕ Я НЯ МАЮ
МАГЧЫМАСЬЦІ ЖЫЦЬ У БЕЛАРУСІ»

29 сакавіка 2000

Сяргей Навумчык, Прага

Паслья цырымоніі пасадкі Дрэва дэмакратыі Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў сустракаліся са студэнтамі Карлавага ўніверсітэту і з чэскімі палітыкамі.

Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў сустрэліся са студэнтамі, якія займаюцца на катэдры славістыкі. Як ні дзіёна, пра літаратуру было толькі адно пытаньне — Васіля Быкава папрасілі выказацца адносна стану літаратуры. Ён адказаў, што ў цяперашній Беларусі літаратура, як і культура навогул, знаходзіцца пад пагрозай зьнішчэння. Студэнтаў і выкладчыкаў цікавілі ўмовы жыцьця вядомага пісьменніка, ягонае стаўленне да палітычнай сітуацыі.

Вось некалькі выказваньняў Васіля Быкава падчас гэтай сустрэчы. Наконт эміграцыі: «Пры цяперашнім рэжыме я ня маю магчымасьці жыць у Беларусі. Хаця я глыбока перакананы, што жыць трэба дома, дзе ты нарадзіўся». Пра пэрспэктывы Рады БНР: «Можа здарыцца, што Рада, якая цяпер зьяўлецца сымбалем дзяржаўнасці, адыграе ключавую ролю ў рэальных палітычных працэсах. І навогул, я ня ставіўся б іранічна да паняцця сымбалія: любая рэлігія пабудаваная на сымбалах, але ніхто не асъмліцца съцвярджаць, што рэлігія ня мае вялікага ўплыву». Пра вынікі презыдэнцкіх выбараў у Pacei: «Пуцін — малодшы брат Лукашэнкі. Расея можа пайсьці цяперашнім шляхам Беларусі».

Увечары Сурвілла і Быкаў сустрэліся з сэнатарамі. Гэта было ўжо трэцяе спатканьне з чэскімі парламентарамі падчас візыту ў Прагу. У сустрэчы бралі ўдзел адказныя супрацоўнікі адміністрацыі презыдэнта і чэскага

МЗС. Івонка Сурвілла, якую тут прымаюць менавіта як кіраўніка ўраду на выгнанні, зазначыла, што яна лічыць неабходным супрацоўніцаў з усімі нацыянальна арыентаванымі апазыцыйнымі сіламі Беларусі. Асноўнай тэмай гутаркі з чэскімі палітыкамі было стаўленье кіраўніцтва Чэхіі да магчымых парламэнцкіх выбараў у Беларусі. Старшыня Рады БНР адзначыла, што пры адсутнасці доступу апазыцыі да СМИ выбары ня могуць быць легітымнымі. Васіль Быкаў дадаў, што ўдзел міжнародных назіральнікаў у такіх выбарах выглядае непажаданым.

Абмяркоўвалі таксама навучаныне ў чэскіх університетах тых беларускіх студэнтаў, якіх выключылі з ВНУ за палітычную дзеянасць. Дарэчы, Васіль Быкаў паўтарыў тое, што ён заявіў у простым эфіры чэскага тэлебачання: увядзенне візаў для грамадзянаў Беларусі ня будзе спрыяць дэмакратызацыі беларускага грамадства, яно фактычна зачыніць тысячам людзей дзвіверы ў вольны сьвет.

Сённяня Івонка Сурвілла і Васіль Быкаў мелі афіцыйныя сустрэчы ў канцыляры прэзыдэнта Чэскай Рэспублікі і ў Міністэрстве замежных спраў.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ: «ЭЎРОПА ЗЬМЯНІЛАСЯ,
І НАМ ТРЭБА ЗЬМЯНЯЦЦА»**

17 чэрвеня 2000

Міхась Скобла, Менск

Зь перадачы «Вольная студыя».

Нядыёна пабачыла съвет незвычайнай кніга — паэтычныя «Лісты ў Хэльсынкі» Рыгора Барадуліна. Паўтара году паэт то з Вушачаў, то з Менску пісаў свае вершылісты ў Фінляндыю, да Васіля Быкава. Быкаў у адказ

дасылаў свае фінскія ўражанын ў выглядзе малюнкаў. І вось сорак чатыры лісты-вершы і дваццаць пяць лістоў-малюнкаў сабраныя пад адной вокладкай і выйшлі ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Абодва аўтары пагадзіліся адказаць на мae пытаныні.

— *I найперш я звязртаюся да Васіля Быкава, які з намі на тэлефоне зь Нямеччыны. Спадар Васіль, у лістах у Хэльсынкі няма інвітаціі, няма апісаныя падзеі, якія мы звычайна знаходзім у сяброўскіх лістах. Ці зьдзівіліся вы, калі ў ліпені 1998 году дасталі з капэрты першы ліст, які пачынаўся іншымі словамі — «Дажджы і дажджы, і хмары, і самота...»?*

В.Быкаў: Дзівіцца асабліва не было чаму, таму што хаця я быў у той час далёка ад Беларусі, але ўсё-такі стан яе палітычны і прыродны даходзіў да мяне. І тым больш, усё было дэталявана вершамі Рыгора Барадуліна, напоўнена яго інтывансцю. Таму ўсё гэта вельмі важна і цікава было, найперш для майго асабістага жыцця.

— *Спадар Рыгор, вашая паэзія заўсёды нечаканая, раптоўная. Але, думаю, вы пагодзіцеся, што сапраўднай нечаканкай у гэтай кнізе для беларускага чытача сталіся ўсё ж малюнкі Васіля Быкава. Вы даўно сябруеце з Васілем Уладзімеравічам. Як яму да гэтай пары ўдавалася хаваць у сабе мастака?*

Р.Барадулін: Я ўсё съядомае жыцьцё ведаў, што Васіль, Уладзімераў сын, — Мастак. Мастак зь вялікай літары. Ён мастак і слова, і пэндзля. І я, дарэчы, бачыў Васілёвы працы алеем. І ў час нашых паездыўнаў па Беларусі і далей часам прасіў Васіля ў блякнот нешта намалываць. І як вялікую рэліквію, захоўваю ў блякнотах накіды Васілёвы. Таму й цяпер малюнкі яго для мяне нечаканымі не былі. Хутчэй былі шчымлівай радасцю, як адказ на мae лісты, і дужа прыемна, што яны сабраныя пад кніжнай стрэшкай.

— *Спадар Васіль, у прадмоўным слове да кнігі вы кажаце, што празаік, які могучы спаборнічаць з пээтам звычылымі сродкамі, абраў выяўленчы спосаб дыялёгу. Я разумею вашую асьцярогу быць спаборнікам такога пэета як Рыгор Барадулін. І ўсё ж некаторыя вашыя малюнкі ў спалучэнні з аўтарскімі подпісамі ўспрымаюцца як візуальная паэзія. Скажам, малюнак з подпісам «Збоч вуліцы камяні, як боханы» і адпаведная выява гэтых самых камяней. Але ёсьць малюнкі, якія патрабуюцца, як мне здаецца, больш падрабязнага тлумачэння. За імі ўгадваюцца пэўныя сюжэты. Напрыклад, што папярэднічала малюнку «Сустрэча з антыкамуністам»?*

В.Быкаў: Ну, справа ў тым, што гэта — жанравая сцэнка, якая адбылася аднойчы ва ўніверсаме ў Хэльсынкі. Увогуле, фіны, як вядома, вельмі стрыманыя, як і ўсе паўночныя людзі. Халодныя людзі, студзённыя. Але часам пад градусам у іх прарываецца нешта, што можна назваць мэтафізычным, што прысутнічае ў мэнтальнасці народу. Ну, і вядома, сярод гэтага антыкамунізм таксама прысутнічае. І вось аднойчы так сталася, што я спаткаўся з адным чалавекам, які ўбачыў ува мене перш за ўсё чалавека, прышлага з Усходу. Ну, і адбылася гутарка, вельмі рэзкая зь яго боку. Як я ні стараўся яго ўтамаваць, яго жарсыці, тым ня менш, быў выяўленыя, я думаю, спаўна. Гэта быў, аднак жа, рэдкі выпадак. Вельмі рэдкі. Можа быць, адзіны за паўтара году. Закончылася ўвогуле добра, бо ён чакаў, што мы з жонкай будзем яму апаніраваць, але атрымалася так, што мы абодва (асабліва жонка, я больш маўчай) падтрымалі яго катэгарычнасць. І таму разышліся даволі мірна.

— *Да трох біблейскіх вытрабаванняў — прайсці праз агонь, ваду і медныя трубы, калісці Максім Танк дадаў яшчэ адно — прайсці праз вернасць. Вы, спадар Ры-*

гор, у адным зь лістоў у Хэльсынкі съцвярджаеце, што самае найцяжэйшае – пакаранье радзімай...

P.Барадулін: Пакаранье радзімай, як ні парадаксальна гучыць, гэта якраз любоў да радзімы. І гэтая любоў – як пакаранье, хоць гучыць не зусім звычайна, таму што для таго, хто дужа-дужа любіць радзіму, любоў гэтая – адначасова і кара, калі радзіму ён у душы бачыць іншай, чым тая, якая ёсьць. Я дазволю сабе пачытаць «Ліст трывнаццаты» з Вушачаў, з нашай радзімы, зь ўплай радзімы Васіля, Уладзімеравага сына, і майд:

І радзіма можа
Стаць чужынай,
Мачыхай,
Што пасынкаў сваіх
Любіць падбадзёрыць
Лютай кпінай,
Покуль іхны голас
Не заціх.

А вініць радзіму
Ці дарэчы?
Сядзе сум
У сэрца на куце.
Эта на радзіме
Для сустречы
Ціха маці-й-мачыха
Цвіце.

І выгнанец
Хоча на радзіму,
Хоць счужэлую,
Але сваю.
Зябка ў сцюжу
Коміну бяз дыму,
Без гнязда
Самотна салаўю...

— Спадар Васіль, ваш змушаны вырай (тут я з дазволу Рыгора Іванавіча ўжыў яго трапны выраз) перамясьціўся зь Фінляндыі ў Нямеччыну. 55 гадоў таму вы ваявали супраць немцаў на франтах другой усясьветнай. Ці не пайглывала гэтая акалічнасць на ваш побыт у Нямеччыне, на стаўленье да вас тамтэйшых людзей?

В.Быкаў: Трэба сказаць, што, канечне, гісторыя заўсёды прысутнічае ў жыцці, у побыце, тут нічога ня зробіш. За пасылаваенны час, як вядома, съвет навогул, Эўропа дый Нямеччына шмат у чым зъмяніліся. Зъмянілася найперш съядомасць нямецкага народу. І таго, што было ў гады вайны, цяпер і рэшткаў знайсці нават цяжка. Ну, хіба нейкія маргінальныя праявы сярод моладзі часам здараюцца. Дык вось, гэта вельмі важна, і адкрылася гэта мне ў Нямеччыне ня толькі цяпер, а яшчэ раней, і ў гэтым съятле я думаў, што й мы таксама абавязаныя зъмяніцца ў сваіх адносінах да Нямеччыны, і ня толькі да Нямеччыны, а найперш і да саміх сябе. Дык вось, гэтых правамерных зъменаў у нашым народзе я заўважаю куды менш. Іх куды менш, чым хацелася б таго.

— На вокладцы кнігі «Лісты ў Хэльсынкі» зъмешчаны дауні фатадзымак, на якім вы з Рыгорам Барадуліным седзіцё на парозе сваёй роднай хаты ў Бычках на Вушачыне. Калі вы апошні раз там былі, і ці застаўся там хто з вашай радні?

В.Быкаў: Я быў якраз летась, ня так даўно. Там живе мой брат, у Вушачы жыве мая сястра. Я, праўда, ня ведаю, які там здымак, я яшчэ ня бачыў гэтай кніжкі.

— Спадар Рыгор, мне падалося, што ў вашых лістах у Хэльсынкі ёсьць усе перажываныні, усе адценыні й колеры чалавечага настрою, апрача хіба што пэсымізму. Што дae сілы, што трываліць вашую душу?

P.Барадулін: Душу маю трываліць, як заўсёды, мова і матчына песня. Матчына песня і мова. Я дазволю сабе

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

прасьпяваць некалькі вушацкіх песьняў, і я хачу, каб паслухаў мой высокі сябра, мой родны Васілью. Гэта песьні, якія ён, відаць, помніць, якія, мажліва, яму съпявала ягоная мама. На вялікае шчасьце, я застаў яго маму, слухаў яе. І вось я зараз пачну, Васіль, дарагі, з калыханкі. Відаць, ты помніш яе.

В.Быкаў: Ну, добра...

P.Барадулін:

Люлі-люлі-люлі,
Пайшоў кот у гулі,
Памарозіў лапкі,
Скочыў на палаткі.
Сталі лапкі грэцца,
Дзе катку падзецца?
Сталі лапкі сохнуць,
Трэба катку здохнуць...
Будзем лазыню паліць,
Катку лапкі парыць,
Катку лапкі парыць,
Катку хвосцік правіць.

Відаць, мама табе гаварыла: «Сыні, Васілёк, сыні, Васілёк...»

В.Быкаў: Мабыць... Мабыць, так...

P.Барадулін: Я табе яшчэ жніўную песьню прапяю, мая мама любіла яе, і я думаю, твая таксама:

Перапёлка, ты ня ві гняздзечка
Блізка ля дарожкі, перапёлка.
Пастушоцкі каровак пагоняць,
Яечкі заберуць.
Пастушоцкі, канюшочки
На начлег паедуць,
Гняздзечка распоруць.
Перапёлка, ты ня ві гняздзечка
Блізка ля дарожкі, перапёлка...

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

В.Быкаў: Дзякую, даражэнкі Рыгор, за твае дадаткі фальклёрныя.

— *А ці бываюць такія хвіліны, што ѹ на чужыне песьня да душы прытуліцца, спадар Васіль?*

В.Быкаў: Ну як жа, на чужыне ўсё роднае да душы добра кладзецца. Тым больш, што тут ня так шмат этнографіі чужой. Тут ўсё-такі культура надта цывілізаваныхарактар мае.

— *Здаецца, калісъці Барыс Пастэрнак парадай паша з дрэвам, якое шуміць, але весьці за сабой ня можа. Відавочна, што беларуская сітуацыя вымагае іншага — у абароне краіны, людзкасъці, у абароне мовы. Але вось ужо зьявіліся беспрэцэдэнтныя факты, калі ў страху перад мастакім словам улады проста ў друкарні пачалі зьнішаць кнігі. У мінулай перадачы мы расказали пра такі выпадак (Маецца на ўзвеze зьнішчэнне кнігі Э.Акуліна «Радно». — Рэд.), хутчэй за ўсё, на вялікі жаль, далёка не апошні. Што застаецца паэтаму — цішком пісаць у стол? Але вершам у шуфлядзе, як мне здаецца, жыць вельмі няўтульна...*

P.Барадулін: Я б дадаў да выслоўя Пастэрнака: так, паэт падобны на дрэва, якое шуміць, і — якое дужа лёгка съпілаваць. Ну, але ўсё роўна паэт павінен пісаць. Павінен пісаць, і мы можам прыгадаць такі гістарычны факт: Кастусь Каліноўскі з-пад шыбеніцы пісаў лісты, і пісаў развязітальны верш свой «Бывай, Марысіка, чарнаброва галубка мая...» Я дазволю сабе пачытаць «Ліст трэці» зь Менску да майго высокага сябра:

Спартанцы зьбіраліся на вайну —
Вайстрылі мячы,
Прымервалі латы.
З усімі стаў у шарэнгу адну
Спартанец нягелы,
Падсылепаваты.

— Куды ты, нашто ты
Такі на вайне? —
Спытаўся нехта.
Нябога признаўся:
— Як іншай карысці няма —
Аб мяне
Варожы затупіцца меч
Прынамсі...
І ў дні,
Калі души падпальвае змрок,
Калі цяжарнене
Жахам калосьце,
Прымаюць съмерць
І паэт, і прарок,
Каб меней
У ворага куль засталося!

Відаць, гэта толькі адзіная наша магчымасць...

— Наўздагон вашаму вершу мне захацелася перафразаваць радок Уладзімера Караткевіча: «Ня кожны меч варты, каб тупіць яго аб шыю». Спадар Васіль, у Менску пры канцы ліпеня мае адбыцца Ўсебеларускі з'езд дэмакратычных сілаў. Чаго вы чакаеце ад яго?

В.Быкаў: Хацелася б, каб перш за ўсё адбылося згуртаванье дэмакратычных сілаў. Гэта пытаньне нібы правцэдурнае, але яно лёсавызначальнае для Беларусі. Калі згуртаванье будзе ажыццёўленае, калі гэтая проблема будзе вырашаная, тады можна чакаць і вырашэння самай вялікай праблемы, а менавіта — каб незалежнасць Беларусі не была пад пагрозай. Але, канечно, тут вельмі шмат пытаньняў. Паглядзім, што будзе.

P.Барадулін: На адвітаньне я хачу пачытаць «Ліст чацверты»:

Сум — нацыяналіст.
Душа — касмапалітка.
Радзіма — незачыненая хата.

Шпачыны шчыры съвіст
І туманкова съвітка
Блуканцу нагадаецца зацята.
З усіх дарог адна
Жаданая — дадому —
І ў багаця, і ў нябогі-старца.
Чакае ўсіх яна.
Ня дай, Гасподзь, нікому
Без дарагой дарогі той застацца...

Дарагі Васіль, радзіма чакае цябе, радзіма любіць цябе, верыць табе. Да сустрэчы!

В.Быкаў: Дзякую вялікі!

**«ДУЖА ГАРАВАЎ, ШТО НЕ ПАСЬПЕЮ СА ЗБРОЙЮ
РУКАХ АБАРАНІЦЬ РАДЗІМУ»**

22 чэрвень 2000

Зь перадачы «Галасы стагодзьдзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў».

Васіль Быкаў распавядае:

— 22 чэрвеня — канечне, вельмі знакамітая дата для ўсей найноўшай гісторыі. Можна сказаць, сакральная дата. Хаця, як вядома, другая ўсясьветная вайна пачалаася амаль на два гады раней. Але гэта для эўрапейцаў, для сусвету. Наша вайна пачалаася 22 чэрвеня 1941 году. Вестка пра гэту вайну застала мяне далёка ад дому — на ўкраінскай Чарнігашчыне. І, вядома ж, першай думкай было: трэба дамоў. Але дамоў не пусыці! моладзь змабілізавалі на абарончыя работы, і я з маймі аднагодкамі два месяцы капаў глыбачэзныя супрацьтанкавыя равы за Гомлем. І дужа гараваў, што не пасьпейу са зброяй у руках абараніць радзіму. Но, як заўжды, паліторга-

ны вялі інтэнсіўную прапаганду, якая ўводзіла ў маладыя душы, можа, самую вялікую на той час няпраёду — што вайна не задоўжыцца. Нямецкая рабочая кляса з клясавай салідарнасці вось—вось паўстане супраць Гітлера, і паратуе братню рабочую клясу ў СССР. На тое была ўся надзея. Бо вельмі хутка выявілася, што Чырвоная армія ці ня ўся адступае, або здалася ў палон і ня можа нікога бараніць. Абараняць СССР давялося нам — каму на той час было па якіх сямнаццаць гадоў. Разам з арміяй я адступаў да Харкава, затым да Варонежу, затым быў запасны полк, паскораная Саратоўская пяхотная вучэльня, зь якой зноў вярнуўся ва Украіну. Вайны хапіла на ўсіх аж занадта. А радзіму Беларусь давялося пабачыць толькі празь сем гадоў, і я не пазнаў яе. Усё было пабурана, раскідана, зынявчана. Хіба што засталася душа пакуль што. Мабыць, тое апошніе ў беларуса.

**«МОЖА СТАЦЦА, ШТО ВЕЛЬМІ ХУТКА АПРОЧ
ВАС НІКОГА Ў СЪВЕЦЕ НЕ ЗАСТАНЕЦЦА, ХТО МОГ
БЫ ВЫМАВІЦЬ БЕЛАРУСКАЕ СЛОВА»**

9 верасьня 2000

Галіна Прыгара, Кліўленд

У Кліўлендзе, штат Агаё, прайшоў 24-ты зъезд Беларусаў Паўночнай Амерыкі.

Прывітанье ўдзельнікам зъезду даслаў Васіль Быкаў: «Дазвольце горача і сардэчна павіншаваць удзельнікаў і гасцей Зъезду Беларусаў Паўночнай Амерыкі, пажадаць усім добра гудароў і посыпехаў у высакароднай справе на карысць Беларусі. Не забывайце яе, не цурайцеся яе мовы, якая перажывае самы катастрофічны пэрыяд сваёй гісторыі. Можа так стацца, што вельмі

хутка апроч вас нікога ў съвеце не застанецца, хто мог бы вымавіць беларускае слова. Ня дай Бог нікому апынущца апошнім... Шчасця вам! Беларус з Эўропы Васіль Быкаў».

БЕЛАРУСКІЯ ДНІ Ў ШВЭЦЫИ

14 верасьня 2000

Вольга Карапевіч, Гётэборг

У швэдзкім горадзе Гётэборгу пачаўся буйны кірмаш кніжнай і друкаванай прадукцыі. Спэцыяльны пункт праграмы — канфэрэнцыя, прысьвечаная Беларусі. У Швэцыю прыехалі Васіль Быкаў, Віктар Дашук, Вінцук Вячорка, сябры няўрадавых арганізацый і прадстаўнікі алтэрнатыўнага мастацтва.

Мы — візітоўка Швэцыі, супрацьлегласць Стакгольму, — гавораць жыхары Гётэборгу, бо горад ёсьць брама на Захад, і гістарычна склалася так, што менавіта Гётэборг злучаў Швэцыю са съветам.

700 прадстаўнікоў з 23 краінаў съвету сабраліся на швэдзкім кніжным кірмашы. За чатыры дні будзе праўедзена 600 сэмінарый, і арганізаторы падлічылі, што імпрэзу наведае каля 100 тысяч чалавек. Бусел на ўзылёце — такая выява на інфармацыйнай і рэкламнай прадукцыі беларускага прадстаўніцтва. У адмысловы выдадзеным каляровым буклете на швэдзкай мове ёсьць інфармацыя пра Беларусь (якая па-швэдзку завецца «Vitryssland») і яе асноўныя праблемы: свободу, незалежнасць, Курапаты і Чарнобыль.

Швэду, які разгорне гэты буклет, съвет Беларусі адкрые інтэрв'ю з Васілем Быкаўм; журналіст Мікаэль Віньярскі назваў гэтае інтэрв'ю «Перакананы пэсыміст». Фатаздымкі Курапатаў, дзяцей з чарнобыльскай зоны,

акцыяў пратэсту апазыцыі расказваюць, якая Беларусь, а інтэрвію зь міністрам замежнага гандлю Швэцыі Лейфам Пагроцкім мае загаловак «Адчыні дзъверы, Беларусь». Швэдзкі міністар піша: «У эўрапейскім доме ёсьць зачыненасе акно, якое трэба адчыніць, каб даць Беларусі сувежага паветра». Беларускі павільнён распачаў працу з 11 гадзінаў выступам літаратара зь Беларусі Дзымітрыя Плакса. Пасьля Надзея Аўсіевіч зь Пінску расказвала пра беларускі фэмінізм. Гэтая тэма вельмі зацікаўла швэдаў; адна швэдка запыталася: які ж фэмінізм пры амаль поўнай адсутнасці пральных машынаў?

Сёньня ў праграме беларускага павільнёну дэбаты з мададой паэткай Ірынай Туровіч, сустрэча зь пералкладніцай Святланы Алексіевіч Сілай Наўман. Цяпер у беларускім павільёне наведнікі кірмашу сустракаюцца з Васілем Быкаўм. Удзел беларусаў у імпрэзе эўрапейскага маштабу ініцыявалася швэдзкая фотамастачка Марыя Сэдэрберг. У чатырохдённай праграме — выступ рэжысёра Віктара Дащука, мастака Дзяніса Раманоўскага, фотавыстава Галіны Максалёўай «Здымкі з чарнобыльскай зоны», презэнтацыя праекту «Стоп Лука» і прамова Вінцкука Вячоркі «Назад, у Савецкі Саюз».

**«ДЭМАКРАТЫЯ БЯСЬСІЛЬНАЯ ПЕРАД
ДЫКТАТУРАЙ»**

14 верасня 2000

Вольга Караткевіч, Гётэборг

У Гётэборгу на Швэдзкім кірмашы кнігі адбылася сустрэча Васіля Быкава з журналістамі й наведнікамі беларускага павільнёну.

Вёў імпрэзу слынны культурны дзеяч Швэцыі Арні Роўт, які адзначыў, што перад аўдыторыяй асоба, якая стала сумленнем нацыі. У В.Быкава пыталіся пра тое, як яму ўдалося сказаць праўду пра вайну; ці мяняўся сьветагляд пісьменніка пасля ад'езду зь Беларусі. Пісьменнік сказаў, што ўсёй праўды пра вайну ён не сказаў — і не таму, што было зашмат чытачоў у пагонах, а таму, што ў рэалістычнай літаратуры цяжка выказаць праўду, і на вялікую праўду патрэбны вялікі талент. Швэды цікавіліся, якой бачыць пэрспэктыву сваёй краіны Васіль Быкаў. Той прыгадаў час, калі пісаў свой твор «Сыцяна» — пра чалавека, які вырываецца з турмы і трапляе ў наступную вязніцу. Гэтая кніга ствараная яшчэ да прыходу Аляксандра Лукашэнкі да ўлады, тады нацыянальная беларуская дэмакратыя зрабіла вельмі шмат для аббуджэння нацыі, але Быкаў прадчуваў нашэсце новай сыцяны. «Сыцяну» Быкаў прысьвяціў свайму сябру, паэту Рыгору Барадуліну.

В.Быкаў заўважыў, што савецкія настаўнікі пераконвалі ў станоўчай выхаваўчай ролі літаратуры. Аднак пры канцы XX стагодзьдзя, калі людзі забіваюць адно аднаго з ня меншым імпэтам, чым раней, сур'ёзны літаратар ставіць пытаньне: дзеля чаго літаратура? Быкаў мяркуе, што літаратура цяпер патрэбная на тое, каб бавіць час у вандроўках ці на ўікэндах. «Перакананы пэсыміст» — паказаў мне надпіс па-швэдзку Мікаэль Вінлярскі, які гэтак назваў сваё інтэрвію з Быкаўм. Пасьля ізноў было пытаньне пра Беларусь, і народны пісьменнік, твораў якога дома не друкуюць, працытаваў расейскага палітыка, прэзыдэнта Чувашыі Мікалая Фёдарава: «Чорная дзірка на мапе Эўропы».

Швэды глыбока перакананыя, што адказваюць за дэмакратыю ва ўсёй Эўропе, і яны пыталіся, што Эўропа можа зрабіць для зъменаў у Беларусі. Васіль Быкаў адзначыў, што, паводле ягонага перакананьня, дэмакратыя бясъсільная перад дыктатурай — гэта розныя субстанцыі, рознага паходжання. Дыктатар можа пры-

знаваць Дэкларацыю правоў чалавека, але ўсе яе пункты разам нічога ня значаць перад 15-тысячным узброеным аддзелам унутраных войскаў, якія дыктатар кідае на вуліцы гораду, калі туды выходзяць тыя, хто прагне свабоды.

«БЫЛІ ШАНЦЫ, ЯКІХ НАЦЫЯ І НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ЭЛІТА НЯ ВЫКАРЫСТАЛА»

16 верасня 2000

Вольга Караткевіч, Гётэборг

У Гётэборгу працягваецца Швэдзкі кірмаш кнігі, яго наведалі больш за 100 тысяч чалавек. На выставе працуе ўнікальная беларуская экспазыцыя. Сёньня перад швэдзкай аўдыторыяй выступілі Васіль Быкаў, Вінцук Вячорка, адзін зь лідэраў кіроўнай швэдзкай сацыял-дэмакратычнай партыі Урбан Алін.

Васіля Быкава швэды чакалі, маючы ў руках брашуры зь біяграфіяй пісьменніка. В.Быкаў прамаўляў пра ситуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. «Краіна, у якой не выконваюцца ўсе трывіальнікі пунктаў Усейагульнай дэкларацыі правоў чалавека», — гэтак Быкаў презентаваў Беларусь, якая, паводле пісьменніка, нагадвае аўтарытарную лацінскаамэрыканскую дзяржаву. І аптымізму ў Быкава мала. Я запыталася ў яго, якія рэсурсы мае нацыя на тое, каб зъмяніць ситуацыю ў агяднай будучыні.

В.Быкаў: Я ня ведаю, якія рэсурсы. Я вельмі сумняюся ў гэтым. Я магу сказаць толькі, што былі магчымасці... У вельмі нядаўнім мінулым былі магчымасці. Былі нейкія шанцы, якіх нацыя і нацыянальная эліта ня выкарысталі належным чынам. І цяпер я не магу сказаць,

калі чакаць нейкіх спрыяльных умоваў у будучыні. Мне думаеца, што гэта вельмі цяжка. Гэтага ніхто ня ведае.

Васіль Быкаў даў інтэрвю нарвэскай газэце «Dag och Tid» («Сёньня і час»), дзе канстатаваў, што мяняць ситуацыю ў Беларусі можна толькі дэмакратычным шляхам. І ў гэтым, паводле Быкава, слабасць беларускай дэмакратіі і сіла беларускай дыктатуры.

«НАЙЛЕПШЫ ПРАДСТАЎНІК БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ НА ЗАХАДЗЕ — ГЭТА ВАСІЛЬ БЫКАЎ»

21 верасня 2000

Вольга Караткевіч, Прага

Гэтак мяркуе швэдзкі літаратур і перакладчык Стэфан Скот. Каля дзесяці гадоў таму ён пераклаў на швэдзкую мову быкаўскі «Кар'ер» і цяпер спрабуе знайсці выдаўца, які дапаможа ў выданні іншых перакладаў. На думку Скота, Васіль Быкаў — абсолютны кандыдат на атрыманьне Нобэлеўской прэміі ў галіне літаратуры.

Мы пазнаёміліся с Стэфана Скотам у Гётэборгу падчас Швэдзкага кірмашу кнігі. Стэфан Скот пераклаў 45 твораў розных славянскіх аўтараў, сярод іх і Аляксандра Салжаніцына; разам апублікаваў каля 40 кніг. У Швэцыі выдадзена 13 кніг арыгінальнай творчасці Скота, апошняя называецца «Каханка Леніна ды іншыя расейскія лёссы». Скот прыехаў у Швэцыю з Каліфорніі, дзе цяпер працуе. У Гётэборгу пісьменнік меў два інтарэсы — презентаваць сваю кнігу «Больш ніколі» (прагенацыд у XX стагодзьдзі) і сустрэцца з Васілем Быкам, які таксама наведаў Гётэборг.

Швэды ведаюць, што Васіль Быкаў вялікі пісьменнік,

але яны больші начутыя пра Быкава як пра змагара за дэмакратыю, — сказаў Стэфан Скот. На швэдзкую мову перакладзены толькі «Кар'ер», але філязофія быкаўскай творчасці — «вялікая праўда» — блізкая швэдзкаму чытачу. Спадар Скот сказаў, што шлях беларускага клясыка да швэдзкага чытача быў няпросты. Было цяжка паверыць, што савецкі пісьменнік піша пра вайну праўду — і гэта друкуеца. Упершыню прозвішча Быкава славіст Скот пачуў гадоў дваццаць таму: ён выпадкова прачытаў «Дажыць да съвітання», і кніга так яго ўразіла, што ён вырашыў перакласыці нешта з Быкава на швэдзкую мову. Швэд кажа, што Быкаў піша праўду «геніяльны мовай з геніяльной канстатацыяй дэталяў і геніяльной псыхалагічнай афарбоўкай».

Я запыталася Стэфана Скота, як яму патрапіла ў руکі кніга з творамі Васіля Быкава.

С.Скот: У тыя гады ў Савецкім Саюзе былі вельмі цікавыя ўстановы. Савецкі Саюз вельмі хацеў здабыць як мага больш замежнай валюты. Побач з крамамі, дзе за валюту прадавалі і круці алькаголь, зьявіліся ў Маскве крамы з кнігамі, якія можна было купіць за валюту. Я проста ўбачыў гэтую кнігу. Было напісаны «Быкаў». Я прачытаў маленъкае апавяданьне, і пасля я прачытаў усё, што можна было дастаць.

Дамовіца пра выданье кнігі Быкава ў Швэцыі было няпроста. Скот гаварыў доўга і са шматлікімі выдаўцамі, але яны не хацелі друкаваць кнігі пра вайну, напісанай савецкім пісьменнікам. У Швэцыі ведалі, што падчас другой усясьветнай вайны быў ня толькі ўсеагульны са-маахвярны савецкі герайзм, але перадусім трагедыя кан-крэтнай асобы, канкрэтнай сям'і, канкрэтнай вёскі. Тоё, што ведаў і пра што пісаў Васіль Быкаў.

С.Скот: Было цяжка патумачыць швэдзкім выдаўцам, што гэта — праўда, што Быкаву цудам удалося гэта на-

друкаваць у Савецкім Саюзе. Абсалютна непадрыхтаваныя швэдзкія рэцэнзэнты вельмі хвалілі кнігу. Яны адразу гэта зразумелі.

Стэфан Скот яшчэ да знаёмства з Васілем Быкавым прачытаў усё, што было перакладзена на расейскую мову. У 1989 годзе Стэфан Скот атрымаў стылэндыю і паехаў на ўласнай машыне вандраваць па Савецкім Саюзе. Ён адмыслова паведаў Менск, каб пазнаёміцца з В.Быкавым. Пасля ён быў на Першым кангрэсе Міжнароднай асацыяцыі беларусістай. Васіль Быкаў заўсёды дыстанцыяваўся ад палітычных сілай. У 1988 годзе ён напісаў прадмову да артыкулу Зянона Пазнянкі «Курянаты — дарога съмерці». Артыкул, які апублікавала газэта «Літаратура і мастацтва», узрушыў Беларусь. З боку Быкава гэты крок фактычна стаў праявай палітычнай пазыцыі.

С.Скот: Мушу сказаць, што я зусім не зьдзівіўся, бо ягоная маральна пазыцыя — надзвычай рэдкая, шляхетная, маральна і чыстая. Іншага я і не чакаў. Ён шмат з кім мяне пазнаёміў. Гэта былі апошнія месяцы савецкай дзяржавы. Быкаў паказваў мне змагароў за дэмакратыю і гаварыў, што, магчыма, нехта з гэтых асобаў стане прэм'ерам. Так ня стала. Гэта проста ўваходзіць у ягоны вобраз, што ён будзе змагаром. Ён вельмі съмэлы, ён спакойны, ён разважае вельмі цвяроза і добра. Ён вельмі перажывае за лёс роднай мовы, роднага народу — гэта проста частка ягонай душы. Я таксама заўважыў адразу ў гэтых кнігах, асабліва ў «Кар'еры», што ён свабодны ад таго, што называеца шавінізмам, які нярэдка сустрэнеш у расейцаў, нават вельмі інтэлектуальных людзей.

У гутарцы са Стэфанам Скотам я згадала тэзу Васіля Быкава, якую той выказаў падчас выступу перад швэдзкімі чытачамі: літаратура, на вялікі жаль, ня выканала гуманістычнай функцыі. Пры канцы другога ты-

сячагодзўдзя літаратары і мысльяры ставяць пытанье пра ролю мастацкага слова.

С.Скот: Пра гэта пачалі зноўку гаварыць. Я хацеў бы тут прывесці нямецкую цытату: у злых людзей няма песень. Гэта вельмі прыгожа — і абсолютная хлусьня. І ў нацыстаў былі цудоўныя песні, і ў сталіністаў была цудоўная музыка — на жаль, з фальшывымі тэкстамі. Літаратура можа толькі апасродкавана гэта рабіць. Літаратура можа дапамагчы нам шырэй і разнастайней адчуваць жыцьцё. Яна дапамагае нам жыць шматлікімі жыцьцямі, якімі ў рэальнасці мы ня можам жыць. І каб высакародная кніга сама зрабіла чалавека высакародным — гэтага няма, і мы гэта даўно ведаем. Нярэдка добрая кніга проста замацоўвае перакананьне пашляка, што ён высакародны. Ці ня так?

Васіль Быкаў заўжды падкрэслівае, што камуністычная систэма дэфармавала беларускую нацыю, надламіла яе псыхалагічна, калі зьнішчала інтэлігенцыю, мову, нацыянальныя каштоўнасці беларусаў. Сярод прадстаўлянага ў Гётэборгу Стэфанам Скотам была і кніга, якая выкryвала двурушніцтва швэдзкага камунізму.

С.Скот: Я сам сацыял-дэмакрат, і таму мне вельмі сумна, што сацыялізм праз таталітарныя рэжымы ва Ўсходній Эўропе — немагчымы. Ёсьць два віды сацыялізму — таталітарызм, гэта камуністычныя, генацыдныя рэжымы, якіх, дзякую богу, ужо няма, застаўся толькі ў Паўночнай Карэі. А ёсьць дэмакратычны сацыялізм, што мы ў многіх краінах называем сацыял-дэмакратыяй. І я, як і мой бацька, як і мой дзядуля, сацыял-дэмакрат.

У Беларусі ёсьць людзі, якія хочуць свабоды, якія ўсьведамляюць, што можна хацець свабоды і адчуваць яе. Гэтых людзей няшмат — недастаткова, каб не дазволіць трymаць у несвабодзе нацыю. Я пасікавілася ў Стэфа-

на Скота: зь якімі фактарамі ён, заходні чалавек, звязаў бы адраджэньне Беларусі?

С.Скот: У такой краіне як Беларусь, дзе зараджалася свая нацыянальная беларуская культура ў 1920–30-я гады, дзе яна ўся пасъля была зьнішчаная, гэта вельмі цяжка развіць нанова. Але значэньне беларускай мовы для дэмакратыі значна важнейшае, чым мяркуюць некаторыя недалёкія шавіністы.

Стэфан Скот сказаў, што творчасць і асоба Васіля Быкаў настолькі ўражваюць яго, што ён адчуў блізкасць зь Беларусіяй і часта думае пра лёс гэтай краіны. Многія швэдзы, якія дазналіся пра Беларусь, пра яе проблемы — палітычныя, сацыяльныя, экалягічныя — успрымаюць іх вельмі асабіста. Яны адчуваюць геаграфічную і нават гістарычную блізкасць і балюча рэагуюць на вялікую рознасць у разьвіцьці Швэцыі й Беларусі.

С.Скот: Па-першое, мяне хвалюе лёс Беларусі, таму што гэта краіна прыкладна нашых, швэдзкіх памераў. З такой жа флёрай, такой жа фаўнай. Драўляная архітэктуря сялянаў вельмі падобная на нашу швэдзкую, там шмат каранёў агульных.

У інтэрв’ю нарвэскай газэце «Dag och Tid» («Сёння і час») Васіль Быкаў адзначыў, што менавіта з прыходам да ўлады ў Беларусі Аляксандра Лукашэнкі перасталі публіковаць многіх беларускіх пісьменнікаў, якія фактычна зрабіліся культурнымі дысыдэнтамі. Знакамітую «Сыцяну» Быкаў пісаў у час, калі быў яшчэ вялікі спадзеў на калі ня хуткае, дык недалёкае нацыянальнае адраджэньне. Быкаў гаворыць, што ён прадчуваў чарговы змрочны для Беларусі час, калі пісаў «Сыцяну». Васіль Уладзімеравіч падкрэслівае, што вобраз сцяны — гэта ня толькі вобраз беларускіх рэаліяў. Гэта чалавече якіцца, сэнс якога, магчыма, у пераадоленіні сценай — і пераадоленіні апошній сцяны. Калі Бела-

русь уздыхне свабодна? На гэта пісьменьнік глядзіць даволі пэсымістична. А як яна можа ўздыхнуць, калі Васіль Быкаў ня можа пачувацца камфортна ў сябе на радзіме, дзе кіруе чалавек, які дазваляй сабе гаварыць пра памылковы шлях Vasilia Bykava?

С.Скот: Лукашэнка на Захадзе стаў проста сымбалем — блазен, клоўн. Бо гэта цікава — апісваць яго сымешным, дурнаватым чалавекам. Ён, натуральна, не дурны — ён хітры. Гэта небясьцечны чалавек, ён губіць лёс беларускага народу на доўгія гады, і людзі на Захадзе гэтага не разумеюць. Але калі ён злавесны блазен, дык Быкаў паўсюль сваім спакойнымі, высакароднымі паводзінамі выклікае павагу. І лепшага прадстаўніка беларускага народу на Захадзе я не магу сабе ўяўіць. Якая гэта выключная асоба сёньня ў Эўропе!

**«ПАПРОСІМ БЫКАВА БАЛЯТАВАЦЦА НА ПАСАДУ
ПРЭЗЫДЭНТА!»**

16 лістапада 2000

Валянцын Жданко, Менск

Зь перадачы «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду».

«Сярод апазыцыйных палітыкаў шмат кампэтэнтных і высокаадукаваных асобаў. Але бяда ў тым, што дзяржаўныя СМИ ў Беларусі падпарадкованыя вэртыкальнікам, якія няспынна паліваюць брудам апазыцыю, і многія людзі гэтай хлусьні вераць. Так што са старое гвардыі апазыцыйных лідэраў нікога ня знайдзеш, а з маладых нікога ні ў эфір, ні на газэтныя палосы ня пусцяць. Лічу, што толькі адзін чалавек у Беларусі чысьцінёй душы і веліччу духу недасягальны для ла-

янкі і ўладнага бруду, якім спрабуюць яго запэцкаць. Гэта гонар і годнасць наша нацыі — Васіль Уладзімеравіч Быкаў. Беларусы! Папросім яго балятаўца на пасаду прэзыдэнта!» — напісаў нам у лісьце пэнсіянэр Віктар Скараход зь Менску.

Думаю, што да гэтага закліку далучыліся б вельмі й вельмі многія, для каго Васіль Быкаў — неаспрэчны маральны аўтарытэт. Хоць у прэзыдэнцкую бойку Васіль Уладзімеравіч наўрад ці захоча ўблытаўца.

**«ТОЛЬКО И ОСТАЕТСЯ АПЕЛЛИРОВАТЬ К
ЧИТАТЕЛЮ-СЛУШАТЕЛЮ В НАИВНОМ РАСЧЕТЕ
НА ЕГО РАЗУМЕНИЕ И ЕГО ВЫСШИЙ И
СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД»**

7 сінегня 2000

Сяргей Юр'енен, Прага

Зь літаратурнай перадачы «Экслюбіс» Расейской службы Радыё Свабода.

Сергей Юр'енен: В первом году нового тысячелетия ему исполнится 77, у него нездоровые легкие, а в Минске указом президента введен максимум квартирной температуры — двенадцать градусов. «Его никто из страны не выгонял», — заявил Александр Лукашенко. Тем не менее: сначала Финляндия, теперь Германия — вот уже третий год народный писатель Беларуси Василь Быков живет и работает вне родины, где печататься ему труднее, чем в советские времена. «Вот такая судьба при дороге, — сказано в повести «Труба». — При пороге тоже. Как у Беларуси. Угораздило же ее оказаться при самом пороге между Востоком и Западом. Нет, лучше жить в углу. В своем, Богом определенном углу, где ве-

шают иконы. Где только у нас этот угол?» По телефону из Берлина Василь Быков.

Василь Быков: Как давно и хорошо известно, у нас плохие дороги и много дураков. Но дураки — это проблема генетическая, так сказать, на всю оставшуюся жизнь. Вопрос о дорогах вполне решаемый. Если обойтись скромным ямочно-заплаточным ремонтом, не пускать на них чужаков, а вывоз основного стратегического сырья осуществлять трубой. И вот именно труба для некоторых государств стала во многих отношениях содержанием политики, важнейшим элементом экономики, финансов, и, может быть, даже в определенном смысле этики и морали. Убивать людей за деньги или за догмы религии считается предосудительной банальностью. Другое дело за трубу. Убивать за трубу не только не возбраняется, но и поощряется, в том числе и на высоком государственном уровне. Вот такие парадоксы истории, характерные по крайней мере для Восточной Европы. Но, возможно, также и для Западной, не стану спорить. В общем, труба — это понятно, труба становится, если уже не стала, главным смыслом нашего бессмысленного существования. Во всяком случае, смыслом функционирования властей, это определенно.

Ну а как же человек, коренной житель трубных мест, тех, откуда начинаются и где под толщей земли качают свое бесценное содержимое трубы? Что такое при них человек? Тут мне могут возразить — смотря какой человек. Иные из этих трубмейкеров ого как вознеслись высоко, какого могущества накачали им трубы. Это верно. Но для искусства, по-моему, это чересчур банально и малоинтересно. Искусство литературы, реалистической, по крайней мере, традиционно больше интересует обычный, как прежде сказали бы, маленький человек. Тем более представителей современной культуры, законной наследницы приснопамятной советской

культуры, как известно, национальной по форме и социалистической по содержанию. Что он такое теперь, где его место в околострублном пространстве? Похоже, однако, что нелегкие обстоятельства загнали его в трубу, оба конца которой временно или навсегда заварены мощными стальными заслонками. Как ему выбраться на божий свет, он, похоже, не знает. Впрочем, как не знает того и автор. По этой причине последнему только и остается апеллировать к читателю-слушателю в наивном расчете на его разумение и его высший и справедливый суд. Возможно, в наступающем тысячелетии и будет вынесен его главный безапелляционный вердикт, которого заждались люди — те, что в трубе, над трубой и напрасно промаявшиеся, ничего не дождавшиеся, ушли под трубу. Что ж, с новыми надеждами и новым годом, господа слушатели Радио Свобода!

С.Юрьенен: Повесть «Труба» и другие повести, которые печатались в московском журнале «Дружба народов», перевела на итальянский Элена Корти.

Элена Корти: Вдруг мне становится неловко: я не знаю, как его по батюшке. Хотя я западный человек, которому подобное незнание может как-то проститься, все же приходится спросить.

— Отчество? — отвечает усмешливо Быков. — Это не важно. Я просто Василь.

Хельсинки — начало декабря 1999-го. Электричка везет нас с итальянским журналистом из «Corriere della Sera» на окраину города — на встречу с возможно самым значительным представителем современных славянских литератур. Василь Быков живет в Финляндии, приглашенный на год Финским ПЕН-Клубом. Журналист собирается с моей помощью взять у него интервью, а я по поручению итальянского издательства надеюсь получить у Василя Быкова права на перевод его последних произведений. За окнами электрички лес, нежные, белые стволы берез, над их вершинами сияет

бледно-синее небо Севера. Как в России — думается мне. Да и сама природа напоминает недалекую отсюда Россию, по которой, с тех пор как я ее покинула, я все время скучаю.

Наша станция. Современный жилой квартал, все дома одинаковые. С трудом находим квартиру, на двери никакой таблички. Открывает человек, немолодой и стройный. Глаза благожелательные, голос спокойный и приветливый.

— Проходите.

Квартира крохотная, но уютная. На столе уже сухарики, печенья, сыр, конфеты, бутылка красного вина, водка. У меня с собой, по совету общих друзей, итальянская грappa. Кажется, мой маленький подарок ему приятен. Он извиняется за скромный стол. Жены нет, она в Минске, но скоро вернется. Как там?

— Тяжело там. Не топят, холод собачий, продовольствия не хватает...

Сначала он дает очень интересное интервью, которое через несколько недель появится на страницах «Corriere della Sera», затем мы с ним говорим о проекте итальянской книжки, отбираем для перевода повести: «На черных лядах», «Волчья яма», «Бедные люди», «Груба». После, так сказать, бизнеса, можно беседовать душевно и свободно. Он рассказывает про себя, свою семью, жизнь, работу, про свою любимую Беларусь, которой он так глубоко предан. Я — тронута, чувствую, что передо мною не только и не просто великий писатель, но и чувствительный, честный и мудрый человек. В тот прекрасный декабрьский день мы с Василем становимся друзьями. Надеюсь, такими и останемся на всю жизнь.

Привожу из Финляндии домой четыре новых повести Быкова. Перевод — сложная работа. Как всегда, сначала надо войти в атмосферу, прочувствовать текст, эмоционально отождествиться с автором. Когда подходящее слово в голову не приходит, расхаживаю в яности

по коридору, говорю с собой вслух, ругаю себя. В поисках вдохновения беру Данте, «Божественную комедию»:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям...
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья...
Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда.

На самом деле — нет более точного описания трагического мировоззрения Василя Быкова, мир которого превращается в ад. В этом мире нет никакой надежды, в этом мире даже природа не мать, а мачеха, в этом мире человек никогда не победитель, а всегда побежденный, который, по слову Данте, свет разума утратил навсегда: только смерть ему несет свободу.

Весной 2000 года он приехал в Италию на выход своей, мною переведенной книги, которая получила много хороших отзывов в прессе. С ним Ирина, его жизнерадостная жена. Вместе мы бродим по Риму, по Милану. Понятны чувства перед Колизеем, но я до сих пор вспоминаю их восхищение перед миланским собором, дворцом Сфорца, храмом святого Амвросия, перед неожиданным для них величием Милана. Ирина, как неутомимый любопытный ребенок, постоянно в движении, ей все хочется увидеть, узнать, ощупать, открыть. Он терпеливо исполняет ее желания, в его глазах уггадывается улыбка. В который раз я убеждаюсь в том, что встреча двух диаметрально противоположных характеров в браке всегда работает: между ними и взаимопонимание и взаимоуважение. Одним словом, любовь — и видеть это всегда приятно и утешительно.

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

С.Юръенен: Выпуск завершает директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.

Александр Лукашук: «Нобелевский лауреат» — так на этой неделе чешская газета «Respekt» представила Быкова. Это пока несбывшаяся мечта читателей Быкова не только в Беларуси. В Испании ему посвящают докторские диссертации. В Библиотеке Конгресса США Быков самый читаемый белорусский автор. В Беларуси его книги невозможно купить, потому что практически невозможно напечатать. Писатели обычно исчезают в паузах между выходом своих новых текстов. Молчание Быкова наполнено смыслом такого напряжения, что к нему прислушиваются и власть, и оппозиция, и друзья, и недруги.

Венедикт Ерофеев как-то классифицировал Союз писателей по тому, сколько кому налил бы. Кому десять грамм, кому пятьдесят, только двум современникам по полной — Алексию Adamовичу и Василю Быкову. Быкову, уточнил автор бессмертной поэмы, полную с мениском. Я думал, что это у футбольистов что-то в колене, а оказалось — с горкой, так по-научному называется поверхностное натяжение жидкостей.

Глубинное натяжение жизни перед богатством смерти. XX столетие, Беларусь, Быков Василь Владимирович...

«СВАБОДЫ БЕЗЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ АЛЬБО НЕЗАЛЕЖНАСЦІ БЕЗ СВАБОДЫ — НЕ БЫВАЕ»

30 сіння 2000

Алена Радкевіч, Прага

Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў віншует беларусаў з новым годам, новым стагодзьдзем і новым тысячагодзьдзем.

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

— Так, час бяжыць — новы год, новае стагодзьдзе, новае тысячагодзьдзе. Ня часта ў гісторыі так выпадае — такі зьбег часавай трываяды. Сумна, аднак, тое, што час новы, а нашыя клопаты ўсе старыя; усё тыя ж, што і сто, і дзьвесцце гадоў таму. Гэтыя клопаты для нацыі, мусіць, найпершыя, першачарговыя, таму яны і ўласціліся ў плён для ўсіх без выключэння эўрапейскіх нацыяў, апрач беларусаў. Я маю на ўвазе нашую свабоду і незалежнасць. Зрэшты, калі б было штосьці адно — свабода без незалежнасці альбо незалежнасць без свабоды... Але так не бывае. Сумна ўсё гэта, балюча і турботна. Але без таго не абысьціся, калі хочаш жыць, а ня добраахвотна класыціся ў дамавіну. Дык вось найпершое маё пытанье: чаго нашая нацыя хоча? Вельмі пажадана мець на яго пэўны адказ. На жаль, такога адказу няма. Менавіта з гэтым звязаны ўсе мае сумненныні, спадзянкі і пажаданкі на новы год, новае стагодзьдзе і новае тысячагодзьдзе. А што тычицца асабістага... Пішу, бо што ж яшчэ мусіць рабіць пісьменнік? Тым болей, у май падзяліўся становішчы. Пішу з надзеяй, што гэта каму-небудзь і калі-небудзь можа спатрэбіцца, ці хаця б будзе цікава. З Новым годам вас, мае дарагія землякі!

«НЕ ЭМІГРАЎ, А ПРОСТА ПРЫЕХАЎ НА ЗАПРАШЭНЬНЕ»

22 студзеня 2001

Сяргей Шупа, Прага

Пераезду Васіля Быкова ў Франкфурт прысьвечаны артыкул Крыстофа Шрэдэра ў «Frankfurter Rundschau» «Не-эміграцыя», які мае падзагаловак «Прытулак для беларускага пісьменніка Васіля Быкова».

Публікацыя съцвярджае, што пісьменнік «не эміграваў, а проста прыехаў на запрашэнне». Беларускі пісьменнік Васіль Быкаў пасля іранскага публіцыста Фараджа Саркухі — другі аўтар, які жыве і працуе ў Франкфурце ў рамках праекту «Гарады прытулку», атрымаўшы запрашэнне ад Ведамства мультыкультурных спрадаваў і Франкфурцкага кніжнага кірмашу.

Горад Франкфурт у 1998 годзе далучыўся да заснаванай Міжнародным пісьменніцкім парламентам сеткі гарадоў, што дагэтуль далі прытулак ужо пяцідзесяці аднаму пісьменніку, якім у іхных краінах пагражае палітычны перасылед. Апрача Франкфурту сярод нямецкіх гарадоў у гэтым праекце ўдзельнічаюць таксама Гановэр, Бэрлін і Ваймар.

Васіль Быкаў, народжаны ў 1924 годзе, пайшоў у 1941-м добраахвотнікам на фронт і ваяваў супраць нямецкіх акупантаў. Вайна — самы значны матыў яго шматлікіх апавяданняў і раманаў, за якія летасць ён быў намінаваны на атрыманьне Нобэлеўскай літаратурнай прэміі. Пэрсанажы Быкава — «ня нейкія надпрыродныя героі, а звычайнія людзі», — сказаў падчас прэзэнтациі Андрэас Кшыван, прадстаўнік «Палацу Ялта».

Быкаў свайго часу рагуча падтрымаў рэформы Гарбачова і ў 1986 годзе быў абраны сябрам сакратарыяту Саюзу пісьменнікаў ССР. Пасля заходу ў Беларусі дыктатарам Аляксандрам Лукашэнкам, В.Быкаў ўдзельнічаў у апазыцыйным руху, аж пакуль для яго на стала «фізычна і псыхічна» немагчыма заставацца ў краіне: «У Беларусі ўсталяваўся палітычны рэжым, які адмаўляе ўсе права чалавека». Першым прыехаць у Франкфурт, Быкаў пражыў два гады ў Хэльсынкі, дзе быў госьцем Фінскага ПЭН-цэнтра, а пасля правёў год у замку Віпэрсдорф пад Бэрлінам. Прыехаўшы 15 студзеня ў Франкфурт, Быкаў найперш зьбіраецца скончыць тут распачаты ў Бэрліне аўтабіографічны раман. Не выключае аўтар і магчымасці літаратурнага апісання свайго побыту ў Франкфурце.

**«ТОЛЬКІ ПРЫ СВАБОДЗЕ І НЕЗАЛЕЖНАСЦІ
МАГЧЫМЫ ПРАЦЯГ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ»**

7 лютага 2001

Віталь Тарас, Прага

Зь перадачы «Беларусь на тле глябальных зьменаў у гісторыі чалавечства і вяршэнства права».

Амэрыканскі навуковец Фрэнсіс Фукуяма вызначыў крах камуністычных рэжымаў пры канцы 1980-х як «канец гісторыі». Так называлася і ягоная кніга, якая не-калі мела вялікі розгалас. Пісьменнік Васіль Быкаў лічыць, што ў нечым гэтая праца настраіла сваёй актуальнасці й цяпер, у tym ліку для Беларусі.

В.Быкаў: Прыклад Фукуямы вельмі паказальны. Хаця сама кніга «Канец гісторыі» вельмі цікавая, як і яго пазыцыя адносна антыкамуністычных працэсаў у съвеце. Ён правільна зразумеў асноўны кірунак сучаснага постсавецкага нацыяналізму, за што ад сваіх апанэнтаў атрымаў азначэнне «апошняга аднаката нацыяналізму». Але ягоная спроба прадказаць канец гісторыі — найперш у сацыяльна-культурніцкім сэнсе, вельмі хутка аказалася памылковая, што, да гонару аўтара, ён признаў. Гісторыя працягваецца, і гэта каторы раз съведчыць пра элементарныя ісціціны: у наш час нічога прадказаць немагчыма. Мабыць, прышласць, як і гісторыя, няўлоўная і непрадказальная — найперш таму, што яна, так бы мовіць, мэтафізична парадакальная. Што ж да Беларусі, дык у ёй усё зацыхлілася на палітычным аспекце, які зъмярцьвіў усялякі эканамічны зрух. Беларусь бязглазда адасобілася ад нармальных эканамічных працэсаў, апынулася ў нейкай посткамуністычнай рэзэрвацыі, бы тая Куба ці Паўночная Кацэя.

Вось погляд Васіля Быкава на глябализацыю:

В.Быкаў: Глябалізацыя — гэта зьява ўсё ж вельмі складаная і непрадказальная. Некаторыя параўноўваюць нашу інтэграцыю зь іх глябалізацыяй, даводзяць, быццам гэта дзьве зьявы аднаго кірунку. А я сказаў бы, што гэтая зьява абсалютна непараўнальная. Бо ўсё ж іхная глябалізацыя — ад празьмернасці, ад лішку. А нашая так званая інтэграцыя — ад беднасці, ад нэндзы. Каб нешта аб'яднаць, трэба яго мець, бо дзьве антыдэмакраты ѿ ці тыраніі, складзеная ў адно, ня здольныя ў выніку дэмакратызаваць што-небудзь. А вось падвоіць людзкое бяспраўе і дыктатуру яны здольныя. Гэта бяспрэчна.

Глябалізацыя, адрозна ад інтэграцыі, пакуль не выглядае першачарговай проблемай сучаснай Беларусі. Прынамсі, беларускія палітыкі надаюць гэтай зьяве ня шмат увагі (калі не лічыць пропагандысцкіх антызаходніх выпадаў прыхільнікаў Аляксандра Лукашэнкі). Пакуль мала хто ўсьведамляе тое, пра што гаворыць расейскі праваабаронца Сяргей Кавалёў. Падчас выступу на міжнароднай канфэрэнцыі ў Празе ён казаў:

С.Кавалёў: Права — гэта тое ўвасабленыне маралі, якая толькі і можа існаваць на зямлі. Найперш таму, што права — гэта роўнасць усіх перад законам, а таксама і таму, што права — гэта поўная свабода, абмежаваная толькі замахам на свабоду з боку нашых суседзяў, іншых людзей. Але, між іншым, адзінае цывілізаванае права — гэта таксама фактар, які забясьпечвае разнастайнасць культуры і духоўных праяваў. Зь вельмі простай лягічнай прычыны: права прасякнутае ідэяй свабоды, а свабода ёсць абавязковай умовай творчасці.

А цяпер думка Васіля Быкава:

В.Быкаў: Ня першы дзень і ня толькі для Беларусі робіцца неабвержнай ісціна: толькі пры наяўнасці свабоды і незалежнасці магчымы працяг беларускай гісторыі. Калі ж незалежнасці ня будзе, дык і скончыцца нашая гісторыя. У ранейшым вялацечным стане

гісторыя працягвацца ня зможа. Такі мой дылетанцкі прагноз. Але як і ўсе прагнозы, гэткі прагноз наўрад ці спраўдзіцца, і тое дае надзею. Надзею на ратавальную парадаксальнасць гісторыі. Як пісала калісці Леся Украінка, «без надзеі такі спадзяваюся». Што ж яшчэ застаецца рагманаму беларусу? Мабыць, здольнасць спадзявацца, як і патрэба спадзявацца, дадзеная чалавеку ад Бога — і далёка не заўсёды падмацаваная доказнай базай.

Магчыма, слова пісьменніка гучаць ня надта аптымістычна. Але яны падкрэсліваюць важнасць малярнага выбару, які можна зрабіць толькі тады, калі чалавек мае реальнае ўяўленыне пра тое, што адываеца зь ягоным уласным жыццём і навакольным светам.

**«ЗАСЛУГІ МІХАІЛА ГАРБАЧОВА БЯССПРЭЧНЫЯ,
ЯК, ЗРЭШТЫ, БЯССПРЭЧНЫЯ І ХІБЫ ЯГОНАЙ
ПЕРАБУДОВЫ»**

1 сакавіка 2001

Сяргей Навумчык, Прага

Зь перадачы «Ці спрычыніўся Міхаіл Гарбачоў да аднаўлення беларускай дзяржаўнасці?»

Калі ў 1985 годзе Міхаіл Гарбачоў заняў пасаду генеральнага сакратара ЦК КПСС, ён быў больш як на дваццаць гадоў маладзейшы за свайго папярэдніка К. Чарненку. Гэта быў час, калі на чале Савецкага Саюзу былі асобы, чия палітычная кар'ера фармавалася яшчэ за Сталіным. Прыход новага лідэра з надзеяй успрыняла як партыйная эліта, так і народ.

В.Быкаў: Да Беларусі ў Міхаіла Гарбачова было асаб-

лівае стаўленыне. Яно пачалося з чарнобыльскай катастрофы ды імкненіня беларускага кіраўніцтва «зама-заць» перад съветам наступствы тae бяды. Памятаю, як незабыўны Алеś Adamovič паехаў у Москву давесці Гарбачову праўду пра тое, што сапраўды здарылася ў Беларусі, пятая частка якой апынулася пад радыенуклідамі. Вядома ж, пра тое яму не дакладвалі ні на-вucoўцы, ні беларускае кіраўніцтва, якое поўнілася аптымізмам кшталту таго, што «савецкаму чалавеку атам нястрашны». У бясьпецы атаму ўсё ж давялося ўсумніцца генсэку Гарбачову і пераканаць у тым беларускіх гаўляйтэраў, якія ўзыненавідзелі разам з Гарбачовым таксама і Adamoviča. Першага — за тое, што парушыў партыйную субардынацыю і паверыў беспартыйнаму, а другога — за тое, што выскочыў наперад тагачаснага беларускага «бацькі» Яфрэма Сакалова.

На мяжы 1980—90-х гадоў Яфрэм Сакалоў быў першым сакратаром ЦК КПБ. У 1988 годзе, калі артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Куррапаты — дарога съмерці» распачаў працэс нацыянальнага абуджэння, калі ўтварыўся Народны Фронт, а мітынг на Дзяды ля менскіх Усходніх могілак быў разагнаны міліцэйскімі дубінкамі, кіраўніцтва ЦК КПБ пастановіла захаваць Беларусь як запаведнік сацыялізму і вельмі спадзявалася ў гэтым на падтрымку генэральнага сакратара.

Прыгадвае Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Другі раз Mihail Garbachiou заступіўся за зняважжаны і абылганы беларускі народ, калі Mihail Garbachiou на нарадзе з творчай інтэлігенцыяй у ЦК КПСС запатрабаваў распавесці, што на справе адбылося ў Менску на славутыя Дзяды? Яго пайнфармавалі беларускія босы, што была спроба антыдзяржаўнага перавароту, наладжанага Беларускім Народным Фронтам, і тая спроба была паспяхова сарваная аў'яднанымі высілкамі КГБ, МУС, частак савецкай арміі пад кі-

раўніцтвам ЦК. Выслухаўшы мой аповед, Garbachiou выказаў недавер і зьдзіўленыне пазыцыяй Яфрэма Сакалова, які ўжо рыхтаваўся атрымаць чарговую зорку «Героя» за надта паспяховую апэрацыю падаўлення прошукаў нацыяналістаў і ЦРУ.

Мабыць, тут дарэчы будзе ўспомніць, што менавіта Mihail Garbachiou тады ж вельмі ўважліва і спачувальна выслухаў другога беспартыйнага — выдатнага расейскага пісьменьnika Віктара Астаф'ева, прамова якога была прасякнутая абураннем супраць беларускага кіраўніцтва ў ягоным стаўленні да свайго народу. У нарадзе ўдзельнічала, можна сказаць, усё Палітбюро, зь беларускім кіраўніцтвам таксама. Але рэч у тым, што яны ўсе сядзелі і стваралі як бы маўклівы фон Гарбачову, Garbachiou адзін толькі трymаў дыялёг з пісьменнікамі і мастакамі, а ўсе астатнія маўчалі. Пасыля ў мяне было яшчэ некалькі сустрэчаў і канфідэнцыйных гутарак з Гарбачовым на гэту ж тэму. Гутарак, дзе ён, у прынцыпе, падтрымліваў беларускую дэмакратыю супраць жорсткага рэакцыйнага дубаломнага партыйнага кіраўніцтва Беларусі.

Той давер, які мелі ў Гарбачова Васіль Быкаў і Алеś Adamovič, нэрваваў менскую партыйную эліту і прымушаў яе шукаць падтрымкі ў кансэрватыўных асобаў, якіх у гарбачоўскім Палітбюро хапала.

В.Быкаў: Калі на зьездзе народных дэпутатаў СССР ствараўся Вярхоўны Савет, якраз ад Беларусі выбралі мяне таксама ў гэты Вярхоўны Савет, але я на першым жа паседжанні старэйшынаў зрабіў самаадвод, і тады на перапынку да мяне падышоў Garbachiou і пытаваўся, чаму я не хачу быць дэпутатам Вярхоўнага Савету СССР. Таксама зайшла гаворка пра тое, што адываецца ў Беларусі. Але, на жаль, у гэтым антракце не давялося нам паразмаўляць, бо адразу насунуліся на нас чужыя непатрэбныя вушки, і ён спыніў сваю размову.

Хаця гэтая гутарка, я думаю, была б вельмі карысная і для яго, і для мяне таксама.

Васіль Быкаў прыгадаў пра падтрымку М.Гарбачовым дэмакратычнага працэсу ў Беларусі. Аднак наўрад ці генэральны сакратар ЦК і прэзыдэнт СССР мог пагадзіцца з тым, што дэмакратыя гэтая будзе стымуляваць сувэрэнізацыю самай, здавалася б, праарасейскай савецкай рэспублікі. Станіслаў Шушкевіч, які як старшыня Вярхоўнага Савету навастворанай Рэспублікі Беларусь падпісаў гісторычныя Белавескія пагадненіні, мае адказ на пытаньне: дзякуючы ці насуперак жаданню Гарбачова Беларусь атрымала незалежнасць.

С.Шушкевіч: Я мяркую, што катэгарычна насуперак! Ён пасъля вельмі шкадаваў, што Савецкі Саюз разваліўся. Хаця разваліў, у значнай ступені, яго ён, таму што ён фактычна нічога не рабіў, каб існавала такая дзяржава на новых прынцыпах аб'яднаньня — на новых, на дэмакратычных. А ён хацеў зрабіць «сацыялізм з чалавечым тварам», як ён тады казаў, гэта замяніць сабой Палітбюро і праводзіць нейкую больш лагодную палітыку. А дэмакратыя — гэта зусім ня тое, там трэба ўлічваць іншыя думкі, іншыя падыходы.

М.Гарбачоў і цяпер часта выказвае насталыгію па Савецкім Саюзе. Псыхалігічна і палітычна зразумела, чаму былы прэзыдэнт СССР падтрымлівае Аляксандра Лукашэнку менавіта як прыхільніка інтэграцыі. Цяжэй патлумачыць, чаму ляўрэат Нобэлеўскай прэміі міру падтрымлівае дыктатара, які апазыцыю судзіць, кідае ў турмы і запалохвае. Тым ня менш, на Захадзе Горбі мае аўтарытэт і папулярнасць, зь якой могуць канкураваць хіба толькі галівудзкія зоркі. Апошні раз я бачыў М.Гарбачова ў Нью-Ёрку, у першы год эміграцыі — на Пятай авеню ў кнігарні «Barnes & Noble» ён падпісаў толькі што выдадзеную кнігу мэмуараў. Чаргага за аўтографам расцягнулася на пяць кварталаў.

В.Быкаў: Ён разумеў творчасць і палітычную пазыцыю Алеся Адамовіча, асабліва ў ягоным змаганыні супраць ядзернага шаленства, ды рэальнай ужо на той час пагрозы мілітарызацыі партыі і краіны. Памятаю, як з трибуны зъезду народных дэпутатаў Алеся паказваў на небяспеку з боку савецкага генэралітэту, які ўсё шчыльней акружаваў свайго прэзыдэнта і рабіў тое з даволі празрыстымі мэтамі. Ня ведаю, ці паслухайся тады Гарбачоў Адамовіча, але папярэджаныне апошняга вельмі хутка спраўдзілася. Фарос стаў закатам гарбачоўскай эпохі, якая спарадзіла вялікія спадзяваныні, хоць і ня шмат спраўдзіла зь іх.

Тым ня менш, заслугі Міхаіла Гарбачова бяспрэчныя, як, зрэшты, бяспрэчныя і хібы ягонай перабудовы. На дэмакратычным Захадзе Гарбачова любяць нязъмерна больш, чым на постсавецкім Усходзе. І гэта зразумела. Там наступствы гарбачоўскай палітыкі выніковыя і адназначныя. Міхаіл Гарбачоў — чалавек Захаду, гэта значыць — будучыні. Хоць, як гэта нярэдка здараецца ў гісторыі, ягоная дзейнасць ужо цалкам адышла ў мінулае. Што ж, мабыць, ён не пасльпей за часам, даганяць які дадзена ягоным наступнікам, якія павінныя быць шчаслівейшыя, а галоўнае — болей удачлывыя за свайго ініцыятыўнага папярэдніка.

Можна шмат казаць пра тое, якіх магчымасцяў не скарыстаў М.Гарбачоў. Пасправуем уявіць, што прыйшоўшы да ўлады ў 1985 годзе, Гарбачоў пажадаў бы абмежавацца мінімальнымі зъменамі. Да паслугаў генсэка былі аппарат КГБ і адно з самых магутных войскаў сьвету. Магчыма, савецкая імпэрыя існавала б да гэтага часу, падобная на сучасны Кітай, дзе эканамічныя рэформы не скасавалі камуністычнай ідэалёгіі, а партыйныя ідэолягі зацівярджаюць Далай-ламаў на пасаду ў Тыбэце, дзе забароненае само слова «сувэрэнітэт». У гісторыі XX стагодзьдзя Міхаіл Гарбачоў застаецца тым, кім ён і быў: адда-

ным камуністычнай ідэалёгіі партыйным функцыя-
нэрам, які здолеў узьняцца на вяршыню таталітар-
най улады, і рэфарматарам, пры якім гэты таталіта-
рызм сканаў.

**«ДЛЯ МЯНЕ МАРАЛЬНЫ ЧАЛАВЕК — ВАСІЛЬ
БЫКАЎ»**

18 сакавіка 2001

Сяргей Дубавец, Вільня

Зъ перадачы «Маральныя аўтарытэты: у беларусаў і
у суседзяў, раней і сёньня».

Апытањне на менскім праспэкце праводзіў Зыміцер
Бартосік:

- Хто для вас маральны аўтарытэт?
- Асабіста для мяне — мая мама, мой бацька.
- У Беларусі ў мяне няма маральнага прыкладу.
- А па-за Беларусіяй?
- Ой, трэба падумашь. Ну, дапусьцім, тыя ж штатаўскія
кіраўнікі. Потым — японскі прэм'ер, які, калі гуляў у
гольф і яму паведамілі, што карабель бамбанула амэ-
рыканская падлодка, зараз жа пайшоў у адстаўку. Гэта
для мяне прыклад.
- «Бітлз».
- Маральны? Здаецца, адзін толькі чалавек для мяне
ёсьць маральным, гэта Пазьняк Зянон. Гэта найвышэй-
шай катэгорыі чалавек. Кастусь Каліноўскі, змагаўся за
нашую волю... Маральны для мяне чалавек вельмі вы-
сокага кшталту — гэта Васіль Быкаў.
- Напэўна, людзі спорту, як мне здаецца. У іх яшчэ з
маральлю больш-менш нармальна.
- Для мяне маральны аўтарытэт Зянон Пазьняк. Прын-
цыповы, адстойвае сваю думку.

- Толькі мае блізкія.
- Для мяне заўсёды сымбалем былі і ёсьць бацька і
мачі. Родная зямля. Я сама з Палесся, з Гомельскай
вобласці, Хойніцкі раён, вёска Глінішчы. Можа, чулі?
Радзіма пісьменьніка Івана Мележа. А я ягоная родная
сястра, малодшая. А бацькі ў нас цудоўныя былі...
- Вы ведаце, напэўна, мой бацька — маральны аўта-
рытэт. Але ён, на жаль, не зьяўляеца ні палітыкам, ні
пісьменьнікам, ні кім вы там яшчэ называлі...
- Васіль Быкаў. Уладзімер Арлоў. Ісус Хрыстос.
- А вы што можаце сказаць?
- Я далучаюся да думкі майго сябра. Для мяне такса-
ма маральным аўтарытэтам зьяўляеца Васіль Быкаў.
Зъ беларусаў. А зъ небеларусаў я б адзначыў, напры-
клад, Маці Тэрэзу. Ці папу Рымскага Яна Паўла II. Так-
сама чэскага презыдэнта. Але і ў Беларусі ёсьць — на-
прыклад, Ларыса Генюш.
- Спартак. І Жана д'Арк. Яна казала: «Калі ня я, то
хто?»
- Бацькі нашыя. На жаль, іх ужо няма.
- Джон Стэйнбэк.
- Марк Нонфлер, лідэр групы «Dire Straits». Шукаць
маральных аўтарытэтаў у палітыцы — справа, якая ні
да чаго ўсё роўна не прывядзе. Бо ў палітыцы маралі
няма. А ў музыцы ўсе маюць роўныя шанцы.
- Э-э-э-э-э... Талстой Леў Мікалаевіч. Ой, пачакайце!
Хто напісаў «Вайну і мір»?
- Талстой.
- Леў ці Аляксей?.. Вось, Леў Мікалаевіч.
- Перадусім Рэмарт. І яшчэ Булгакаў. Сярод белару-
саў гэта Быкаў. Мне вельмі спадабаўся ягоны твор
«Знак бяды». Калі я чытала гэты твор, я плакала. Бы-
каў, мне здаецца, самы моцны пісьменьнік сярод бела-
русаў.
- Бацька. Мой бацька.
- Падумаць трэба. Дарэчы, маральны аўтарытэт пабег
— спадар Шчукін. На гэтым пятаку ўсё можна ўбачыць.

Адзін з маральных аўтарытэтаў... У розных сферах ёсьць розныя маральныя аўтарытэты. Таму што кожная прафесія патрабуе сваёй маралі.

— Ісус Хрыстос. Мая жонка так гаворыць: «Будзь падобны, старайся быць падобным на яго, і тады ў нас дома будзе ўсё вельмі добра».

«25 САКАВІКА — САМАЯ ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ Ў НАШАЙ ГІСТОРЫ»

25 сакавіка 2001

Святочны зварот Васіля Быкава да суайчыннікаў.

У вялікім гістарычным часе воляй скрушилага лёсу сталася так, што беларусы больш страцілі, чым набылі. Нават і ў сучасным постіндуstryяльным сьвеце, у якім многія постіндуstryяльныя нацыі адно расквітнелі, набылі незалежнасць, дамагліся дэмакратычнага ладу і эканамічных дабротаў, мы ж і ў пачатку трэцяга тысячагодзьдзя ад Нараджэння Христовага ня можам нават ажыцьцяўіць сваёй паўнавартаснай самаідэнтыфікацыі.

Знакаміты Акт 25 Сакавіка 1918 году — самая значная падзея ў нашай гісторыі, у якой засяродзілася ці ня ўся сутнасць нашай нацыянальнай ідэі. З вышыні мінулага добра ўжо відаць, што нават малаважнае тое, ці дасягнутая заяўленая мэта. Для нас ня меней важна, што яна была заяўленая — ражуча, па-дзяржаўнаму, на ўсю Беларусь і на ўесь сьвет. Тыя, што вартыя яе былі пачуць, пачулі, для іншых жа яна засталася без карысыці. З тae пары стала зразумела, што менавіта гэтая мэта ёсьць ключом да нацыянальнага шчасця і дабрабыту, што асабліва важнае ў наш лібэральны век. Колькі будзе жыць нацыя, столькі будзе памятаць герояў 25 Сакавіка, яго шараговых творцаў — і незалежна ад таго, ці

хутка мы даможамся тагачасных мэтаў. А калі і не даможамся нават, дык мець тое на мэце тым болей важна заўсёды. Таму: жыве Беларусь! — гукаю я сёньня разам з тымі, хто пад бел-чырвона-белым сцягам абараняе на беларускай зямлі галоўнае — права свабоды і незалежнасці. Вам, дарагі мае землякі, гонар і слава!

БЕЛАРУСКІЯ ПІСЬМЕНЬНІКІ НАПІСАЛІ ЛІСТ У АБАРОНУ ВАСІЛЯ БЫКАВА

9 красавіка 2001

Валянціна Аксак, Менск

Група беларускіх літаратаў выступіла з заявай, якая патрабуе ад уладаў Беларусі спыніць шальмаванье ў дзяржаўных мэдыях імя вядомага ва ўсім сьвеце беларускага пісьменніка Васіля Быкава.

«Такога шалёнага і беспадстаўнага гвалту, паклёпу ў Беларусі не было з 1930-х гадоў, калі звышталіся сотні беларускіх пісьменнікаў, навукоўцаў, палітыкаў. Сёньня, нібы пераняўшы злачынны і звыродныя сталінска-берыеўскія мэтады, Беларускае тэлебачаныне, выконваючы волю сваіх гаспадароў, дагаварылася да таго, што змагар з фашызмам, вэтэрэн-франтавік, чалавек, які ўсё сваё жыцьцё намагаўся паказваць у сваіх творах праўду, хоць і горкую, Васіль Быкаў — «литаратурны поліцай» і «Василий, не помнящий родства»... Мы, сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў, патрабуем ад уладаў Рэспублікі Беларусь спыніць ганебнае шальмаванье ў дзяржаўных сродках масавае інфармацыі вядомага ва ўсім сьвеце пісьменніка, вэтэрана Вялікай Айчыннай вайны Васіля Ўладзімеравіча Быкава», — гаворыцца ў заяве.

Заяву падпісалі народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, ляўрэаты дзяржаўных прэміяў Генадзь Бураўкін,

Генрых Далідовіч, Анатоль Кудравец, Алег Лойка, Васіль Сёмуха, выканаўца абавязкаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Вольга Іпатава, віцэ-прэзыдэнт ПЭН-цэнтра Карлас Шэрман ды іншыя вядомыя літаратары. Сярод іх паэт Анатоль Вярцінскі. Ці верыць ён, што голас падпісantaў пачуоць адрасаты?

А.Вярцінскі: Не. Надзеі такай у мяне няма. Тыя, хто бэсціць сёньня Быкава і ўсё беларускае, не прыслушоўваюцца да падобных заяваў. І не прыслушаюцца, пакуль ня зъменіцца ўлада. Таму я ня бачу сэнсу заявы. Але я яе падпісаў, таму што мушу выказаць свой голас на баку праўды і справядлівасці. Эта мой съядомы выбар і выбар усіх тых, хто паставіў свой подпіс пад заяваю.

Заява рыхтавалася да друку больш за два тыдні. Адразу пасыля выхаду па Беларускім тэлебачаньні 17 сакавіка паклённіцкае праграмы «Тайные пружины политики» ініцыятар заявы малады паэт і літаратуразнаўца Алесь Пашкевіч пачаў збіраць подпісы пісьменнікаў, і ён сутыкнуўся зь нежаданьнем многіх падпісваць ліст. Найперш адмовіліся тыя, хто мае дзяржаўную пасаду ці разьлічвае нешта атрымаць ад уладаў на пісьменніцкім зьездзе. У 1960-я гады таксама напярэдадні чарговага пісьменніцкага зъезду група беларускіх літаратараў абараняла імя Васіля Быкава ад шальмаванья ў друку. Пра гэта нам сёньня нагадаў Анатоль Вярцінскі:

А.Вярцінскі: Праходзіць вось столькі гадоў, і мы зноў на нейкім крузе чарговым, і зноў мусім выступаць з падобнымі заявамі. Нешта, сапраўды, ня так на нашай ніве тут.

Тэкст пісьменніцкай заявы заканчваецца аптымістычна: «Мы перакананыя, што ўсё мінечца, а праўда застанецца, і аддадзена будзе кожнаму паводле ўчынкаў яго».

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ТАМ, ДЗЕ БЫКАЎ

9 красавіка 2001

Аляксандар Лукашук, Прага

Апошні твор Васіля Быкава, які ён даслаў на «Свабоду», называецца «Труп». «Забойца быў звычайны, затурканы жыцьцём чалавек. Тоё ж самае можна сказаць і пра забітага. Зрэшты, і адносіны між імі двумя зынешне былі амаль нармальныя, калі не лічыць даўніяй, зацятай, чорнай нянавісьці. Нянавісьці забойцы да ягонай ахвяры. Што стала прычынай таго пачуцьця, цяжка сказаць. Пэўна на тое не адказаў бы і сам забойца».

Прычына нянавісьці цяперашній улады да Быкава надзвычай празрыстая — гэта нянавісьць бяздарнасці да таленту, злодзея да таго, хто ня крадзе, зла да добра. Заява беларускіх пісьменнікаў у абарону Васіля Быкава самому Быкаву не патрэбная — ён ведае цану беларускай уладзе. Ці патрэбная заява тым, хто яе падпісаў? Можна меркаваць, што ні Васіль Быкаў, ні чытачы, ні улады не сумніваліся ніколі ў пазыцыі менавіта гэтых васямнаццаці чалавек, многія зь якіх даўнія сябры, паплечнікі пісьменніка. Інакш кажучы, гэтыя людзімаглі й не падпісваць. Больш цікавыя тыя амаль паўтысячы сяброў Саюзу беларускіх пісьменнікаў, што адмовіліся падпісаць.

Нядаўна ў адной менскай незалежнай газэце быў прадстаўлены такі літаратар — дырэктар выдавецтва, які праславіўся тым, што адмовіўся друкаваць книгу Быкава «Сыцяна». З газэты чытач мог даведацца, што гэты сябра Саюзу пісьменнікаў адкрыў у беларускай літаратуре жанр афарызмаў, а ягоная кандыдатура вылучаная на Нобэлеўскую прэмію. Члены Саюзу — звычайнія савецкія людзі, хочуць жыць і карміцца далей у меру свайго апэтыту і велічыні страўнікаў. Выстаў-

ляць ім нейкія маральныя патрабаваньні — усё роўна што патрабаваць, каб усе яны пісалі шэдэўры. Сябры Саюзу беларускіх пісьменьнікаў падобныя сέньня да зэкаў у сталінскім лягеры, якіх на зоне пасе шайка крыміналнікаў — пайка перападае толькі тым, хто можа «ціскаць раманы» — насалоджваць слых блатных аўтарытэтаў сваімі показкамі. Астатнія вылізываюць місы. Некаторыя зь іх маюць уласнае апраўданьне — некаму ж трэба клапаціцца пра беларускую літаратуру, рабіць чарнавую працу. Дарэмныя намаганьні. Нобэлеўскі ляўрэт Томас Ман, які мусіў пакінуць радзіму падчас улады Гітлера, на пытаньне, ці можа разывівацца нямецкая літаратура за межамі Нямеччыны, некалі адказаў: «Нямецкая літаратура там, дзе я». Беларуская літаратура сέньня там, дзе Быкаў.

**«ЗДАБЫЎШЫ ПЕРАМОГУ, МЫ НЕ ЗДАБЫЛІ
СВАБОДЫ»**

9 траўня 2001

Слова Васіля Быкава да Дня Перамогі.

— Існуе думка, што фэнамэнальнае, узънёсле стаўленьне старэйшай часткі грамадзства да мінулай вайны вызначаецца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пазней не было нічога болей спрэвядлівага, высокага па ідэі і выразнага па выніку, чым можна было бы задаволіцца, ня тое што ганарыцца. Што б не было ўрэшце так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам — хоць пяцігодкі, хоць бацаўба за мір, хоць шалёная ядзерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што зьдзейсьнілі старэйшыя пакаленіні ў XX стагодзьдзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам.

Але ўзынікаюць сумненіні і ў перамозе — найперш у яе імпэратыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва — мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што зь ёю мы набылі? Усё ж кожная перамога павінная ня толькі ўзяць, але і даць. Краіны пераможаныя — Нямеччына, Італія, Японія — стрывалі разу і менавіта праз тое атрымалі магчымасць для неўдалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратіі. А мы, пераможцы, дагэтуль ня можам дамагчыся элемэнтарнай свабоды, ня можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго вартая кожная бліскучая перамога кожнага грамадзтва?

А што да расейцаў, дык тыя і дагэтуль ня могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівія, спаraphnelыя імпэрскія ідэалы, як і сто, і тысячу гадоў таму. У пераможнай эўфарыі зашмат ад эмоцыяў і дужа мала ад разуму. Бо разумны, рацыональны падыход да вайны ня выгадны рэжымам, якія і туго даўнюю, вялікую перамогу прызычайліся выкарыстоўваць ва ўласных інтэрэсах — інтэрэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тоё ім удаецца выдатна: хоць у Ресеi, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць, у пэўных варунках доўга, але, напэўна ж, ня вечна.

«ЧАС ПАЗЬНЯКА ЯШЧЭ НЕ НАСТАЎ»

12 траўня 2001

Віталь Тарас, Прага

У перадачы «Крок да свабоды» досьведам пераадolen'ня несвабоды дзеляцца розныя людзі зь Беларусі й замежжа. Герой выпуску — лідэр Кансэрватыўна-хрысціянской партыі БНФ Зянон Пазняк.

Пра Зянона Пазьняка, палітыка і чалавека, гаворыць
Васіль Быкаў.

— Цяпер ужо відавочна, што Зянон Пазьняк мае якасці, якія ў іншых умовах маглі бытвыдатны грунт асобы, але ў нашых умовах разглядаюцца як недахоп. Сучаснае грамадзтва патрабуе ад уласнага лідэра такой маральнасці, якая мяжуе з амаральнасцю: замест празрыстасці палітыкі аддае перавагу таемнаму махлярству, што апраўдваецца крызісным становішчам эканомікі дыў маралі таксама. Дэмагогія зрабілася найпершай вартасцю палітыка, крыйтэрам поспеху ў электарату. Вось таму Зянон Пазьняк не прэзыдэнт і не дэпутат нават. Незважаючы на яго несумненны трывунынны талент, ён не апусціўся да дэмагагічнага ўздроюнню, ня стаў «чалавекам масы». Ён, па сутнасці, занадта высокі для масаў. Проблема Пазьняка ў гэтым сэнсе — проблема адэкватнасці палітыка ў грамадзтва.

Так, выдатна разумеючы ўвесь цяжар палітыкі люстрацыі, Пазьняк ня мог адмовіцца ад яе, бо ведаў, што толькі такая палітыка магла паправіць маральнае здароўе амаральнага, згвалтаванага карнікамі грамадзтва. Пазьняк не папуліст — у тым яго хіба, але ёй вартасць. Гэта як паглядзець — нават у адпаведнасці з нормамі хрысьціянскай маралі тое, несумненна, амбівалентна. Але, па вялікім рахунку, тое можа быць і безадноснай чалавечай капштоўнасцю. Зноў жа, шмат тут залежыць ня толькі ад асобы лідэра, якім несумненна застаецца Пазьняк, не зважаючы на ягоную сучасную грамадзкую ролю, але і ад маральнага ўздроюнню грамадзтва. А грамадзтва, як вядома, стыхія зъменлівая. Тоё, што сёньня адмаўляеца, заўтра можа быць прынятае. І наадварот. Мабыць, трэба ўмець ня толькі змагацца, але ёй чакаць. Пасыпешлівасць — не рацыйальная якасць, як і прамаруджванье. Падобна, час Пазьняка яшчэ не настаў, хоць можа падацца, што ён мінуў. Гістарычным гадзінікам у гэтай справе ёсць электарат. Звычайна элек-

тарат рэагуе на прымітыўныя ісціны і практичныя мэты. Нацыянальная ж ідэя для яго, электарату, апнулася празмерна экзатычнай, малазразумелай. А галоўнае, яна запатрабавала пэўных, і немалых, ахвяраў, да якіх электарат, калі не скажаць нацыя, не быў падрыхтаваны — не зважаючы на тое, што да тых ахвяраў быў гатовы Зянон Пазьняк. І гэта давала надзею. Ня кожная нацыя мае такіх лідэраў, хоць, як вядома, лёс іх заўсёды трагічны. Што ж да Беларусі, дык увесь яе гістарычны лёс трагічны, і ў гэтым сэнсе мне бачыцца пэўная адэкватнасць лёсаў краіны і Зянона Пазьняка.

«КРОК ДА СВАБОДЫ» ВАСІЛЯ БЫКАВА

31 траўня 2001

Віталь Тарас, Прага

У перадачы «Крок да свабоды» пра сваё разуменне свабоды распавядае Васіль Быкаў.

Паводле традыцыі, першае слова — герою перадачы.

В.Быкаў: Бяз хлеба немагчymая свабода, якой перш-наперш патрэбная праўда. Але праўда заўсёды прадукт свабоды. Падобна — зачараванае кола. Я добра памятаю той дзень і час, калі ня толькі я, але, я так лічу, і народ страціў свабоду. Гэта, канечне, была для майго пакалення на пачатку 1930-х гадоў суцэльнай калектывізацыяй краіны. Ня толькі свабода — было стручанае ўсё, звязанае зь ёй. Адбылася ўвогуле клясычная зъява — зънікла свабода, і як вынік, зънік хлеб. Народ на доўгія дзесяцігодзіндзі ўпаў у паласу хранічнае галадоўкі. Але рэч яшчэ ў тым — ці адчуваў ён узаемазалежнасць свабоды й хлеба? Наўрад ці. Хаця тое выдатна разумелі большавіцкія кіраўнікі, якія ўпарты

цьвердзілі пра «новую клясавую свабоду», якой яны ў 1917 годзе дамагліся дзеля народу. Тое, вядома, была мана, і яны ведалі гэта. Мабыць, гэта разумеў і адчуваў народ, але не хацеў верыць самому сабе. Бо мана была прыгажэйшая за рэчайнасць, прыгажэйшая за свабоду. А можа, і за хлеб таксама.

Гэтая тэма стала адной з галоўных у творчасці Васіля Быкава пасля тэмы вайны. Фрагмент аповесці Быкава «Аблава»:

«Заўжды дзелавы, рухавы Наэм брыў па вуліцы, бы нічога не заўважаючы вакол. Усё ж Хведар павітаўся, і яны разгаварыліся трохі, і тады Хведар дазнаўся, што і ў Наэма таксама нелады з уладай. Як Хведар паскардзіўся на сваю бяду, стары габрэй узяў яго за гузік і дужа пацягнуў да сябе. «Я табе скажу: кідай усё, бяры дзяцей у ахапку і ўцякай. Куды? Няважна куды, — куды вочы глядзяць. Пасля позна будзе... Гэта табе кажа Наэм! Я ўсё кінуў і во з гэтым вандзэлкам іду на станцыю. Я тут не жыхар болей! Я — бежанец! Ты мяне паслухай, Хведар!»

Не, тады Хведар яго не паслухаў: як гэта ўсё кінуць? А зямля, гаспадарка? І куды падацца? Тут усе яго карані, вяскоўцы, радня — як ён можа зъехаць куды ў непрытульны, нязнаны сьевет?

Ён пражыў у Нядолішчы яшчэ месяцаў дзесяць. Нярадаснае было тae жыцьцё, бясхлеб'е і посьніца надоўга пасяліліся ў ягонай хаце».

Дарэчы, аповесць «Аблава» гучыць цяпер па-беларуску на хвалях пятага канала Польскага радыё. Вядомы польскі пісьменнік і перакладчык Чэслаў Сэнюх пераклаў на польскую мову многія творы Васіля Быкава. Ён — адзін з аўтараў перакладу кнігі Быкава «Сыцяна», якая выйшла нядаўна ў Беластоку. Паводле Чэслава Сэнюха, у фондах Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве трывацца розных выданняў твораў Быкава. Сярод

перакладчыкаў Быкава былі такія выдатныя майстры слова як Анджэй Дравіч і Віктар Варашыльскі. І гэта толькі ў адной Польшчы! Кнігі Быкава выдаюцца і перавыдаюцца ў многіх краінах сьвету, у тым ліку ў Нямеччыне. Сярод першых, хто ацаніў маштаб ягонага таленту, быў знакаміты Гайнрых Бёль.

У Беларусі ж партыйныя органы некалі цкавалі Быкава за ягоныя аповесці «Мёртвым не баліць» і «Круглянскі мост», апублікованыя ў часопісе «Новый мир», абвінавачвалі ў «ачарніцтве». Ужо ў нашыя дні беларускае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выкінула з плянаў зборнік пісьменніка «Сыцяна». Тыя, хто настальгуе па Савецкім Саюзе і ненавідзіць Быкава, ня могуць дараваць яму званыня народнага пісьменніка БССР, Ленінскай прэміі за «Знак бяды» і асабліва званыня Героя сацыялістычнай працы. Званыне тройчы Героя не перашкодзіла ўладам у свой час адправіць у высылку акадэміка Андрэя Сахарава. Потым Васіль Быкав, аброны народным дэпутатам СССР ад Саюзу пісьменнікаў, апыненца зь ім у міжрэгіянальной дэпутацкай групе — разам з Адамовічам, Каракіним, Ельциным.

Што такое свабода ва ўяўленьні Быкава?

В.Быкай: Зманліва кажа Зянон Пазняк, што каб адчуць сябе свабодным, трэба пачаць за свабоду змагацца. «Чалавек свабодны, калі яму ня трэба выбіраць», — пісаў расейскі філёзаф Мікалай Бядзяеў. Але маецца на ўзве свабода індывідуальная, а не калектыўная. Падобна, калектывы, масы, народы існуюць паводле іншых законаў — законаў масаў. Як цяпер бы сказаілі, паводле законаў калектыўнага несвядомага. Во ў чым праблема! Тое выдатна разумеюць тыраны-авантурнікі, але, на мой погляд, зь цяжкасцю спасцігаюць сумленныя дэмакраты. Усё ж свабода, мабыць, величыня абсолютная і не падлягае адмысловаму вымярэнню. Там, дзе яна ёсьць, няма пра яе і гаворкі. Гаворкі ў дыскусіі ідуць

звычайна пра меру свабоды — гэта значыць, па сутнасці, пра несвабоду.

Васіль Быкаў у адным з інтэрвю для газеты «Літаратура і мастацтва» (гэта было пры канцы 1980-х) з павагай згадаў французскага пісьменніка Альбера Камю. Біяграфіі пісьменнікаў нечым падобныя. Камю быў удзельнікам антыфашистыскага супраціву — Быкаў ваяваў на фронце, быў двойчы паранены. Абодвух можна назваць пасълядоўнымі ворагамі фашизму ва ўсіх яго прайвах. Прыхільнік экзыстэнцыялізму Альбэр Камю пісаў у творы «Падзеньне»:

«Я ня ведаў, што свабоды не ўраўнаеш з узнагародай ці знакам адрозненія, у гонар якіх п'юць шампанскіе. Гэта і не прыцягальны падарунак кшталту кардонкі з цукеркамі. О, не! Зусім наадварот — гэта адчайны бег, наколькі хопіць сілаў, і пры гэтым — у самоце... Ты адзін у змрочнай залі, адзін на лаве падсудных перад судзьдзямі і сам павінен адказваць перад сабой альбо судом людзкім. Напрыканцы ўсялякай свабоды нас чакае кара; вось чаму свабода — цяжкая ноша».

Васіль Быкаў нідзе не дэкларуе наўпрост сваёй прыхільнасці да экзыстэнцыялізму. Але ўспомнім яго герояў — Сотнікаў, Петрака, Сыцепаніду, для кожнага з іх свабода — цяжкая ноша, ад якой ніяк, нізавонта ў сувеце нельга адмовіцца. Дык што ж ёсьць свабодай паводле Васіля Быкава?

В.Быкаў: Калі тae свабоды занадта мала — няма й дыскусіі; зрэшты, няма й барацьбы. Барацьба за свабоду безвыніковая ў несвабодным, спрэс таталітарным грамадзтве. Тая барацьба хіба дае плён у часткова несвабодных грамадзтвах або ў часткова свабодных. Людзі ж несвабодныя цалкам ня здольныя для барацьбы за яе, бо знаходзяцца ў палоне сваёй несвабоды. Тую не-

свабоду яны звыкла ўважаюць за свабоду. Во ў чым падарок тae д'ябальскай падмены!

Так гэта было ў старажытных нявольніцкіх грамадзтвах, у бальшавіцкім СССР, у гітлераўскай Нямеччыне, шмат дзе ў сувеце застасца і дагэтуль. Тыя грамадзтвы з часам страчваюць усялякі інстынкт свабоды й дужа зьдзіўляюцца, калі ім з вольнага съвету заўважаюць пра іх несвабоду. Свабодай для іх зрабілася несвабода, як у геніяльнага Оруэла. І гора ім, калі лёс ці гісторыя змушаюць іх перайначыцца ў іх спрадвечнай нявольніцкай прыхільнасці і ступаць на свабодны дэмакратычны лад, якога яны шчыра і ўстойліва ня любяць. Бо не народжаныя дзеля таго ладу, народжаныя для іншага — звыклага, простага, жывёльнага, па сутнасці.

Але реч у тым, што тое існаваныне дае ім хлеб. А свабода ў іхнай сувядомасці ўжо не атаясамляеца з хлебам, хутчэй — з голадам. Уся праблема ў тым, што той пагляд мае нямала рацыі. Несвабода — не заўёды голад, часам бывае і наадварот. У фашистоўскай Нямеччыне не было свабоды, але быў хлеб. У цяперашнім Кітаі няма свабоды, але ёсьць хлеб — прынамсі, больш, чым у нас, дзе ва ўсе часы не было ні свабоды, ні хлеба. Таксама ўнікальная зьява, вартая Оруэла. Зрэшты, ва ўмовах несвабоды оруэлы не зьяўляюцца, такога кшталту таленты — прадукт свабоды. Несвабода спараджае творчасць іншага кшталту — высокакваліфікаваных майстроў масавых забойстваў, шпіёнскага заваявання космасу ды віртуёзных філёзафаў, здольных па-навуковому абургунтаваць усё, што выгодна рэжыму.

Пяць гадоў таму на кангрэсе Беларускага ПЭН-цэнтра Васіль Быкаў з горкай іроніяй цытаваў аднаго з заснавальнікаў экзыстэнцыялізму С.К'еркегора: «Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова...» Аднак, на думку Быкава, «нявыказаная, задушаная ў несвабодзе сувядомасці» думка ня можа быць ісъцінай. Вымаўляючы яе, «чалавек рэалізуе адно з найвялікшых

уласных адрозыненъяў ад усяго існага — сваё Боскае наканаванье ў съвеце». Слова, казаў пісьменынік, «апошні, мабыць, самы нескароны чыннык, які ўлада пасъядоўна імкнецца адобраць у прыгнечаных». А што ж народ? Ці можа ён стаць свабодным? Васіль Быкаў мяркую гэтак:

В.Быкаў: А народ, як і сто гадоў таму, ва ўмовах несвабоды «цёмны і съляпы, нібы крот». Але той факт усялік хаваецца ад съвету, у тым ліку і ад народу, бо той факт — складнік съвятое праўды. А праўда, тым болей съвятая, ёсьць набыткам свабоды і свабоднага грамадства. Іншым яна не патрэбная. І вось ситуацыя: без свабоды няма хлеба. Бяз хлеба немагчыма свабода, якой перш-наперш патрэбная праўда. Але праўда заўсёды прадукт свабоды. Падобна — зачараванае кола. Я ня ведаю, як і калі здолее разарваць яго Беларусь.

Васіль Быкаў разарваў тое зачараванае кола. У адным са сваіх даўнейшых інтэрвю пісьменынік прыгадаў маральны прынцып Льва Талстога — «каб пепраправіца цераз раку ў прызначанае месца, трэба браць вышэй па цячэнні, бо калі прыцэльвацца на тое ж месца, куды трэба патрапіць, цячэнне зьнісце ніжэй». Гэтак жыве і піша Васіль Быкаў.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПРАЧЫТАЎ АПОВЕСЬЦЬ «АБЛАВА»
Ў ГАНОВЭРЫ**

7 ліпеня 2001

Юрась Барысевіч, Менск

У Гановэры ў Доме мастацтва прайшла двухдзённая імпрэза, якая звалася «Літаратурнае падарожжа ў Беларусь».

Васіль Быкаў, які адмыслова прыехаў з Франкфурту, прачытаў слухачам аповесць «Аблава», Алесь Разанаў дэкламаваў свае вэрсты, берлінскі беларусіст Норбэрт Рандаў распавёў пра новыя тэндэнцыі ў беларускай літаратуры. Сярод слухачоў былі студэнты і выкладчыкі ўніверсytetu, дэпутаты ляндтагу, беларускія эмігранты.

**ШТО ЧАКАЕ БЕЛАРУСЬ НА НАСТУПНЫ ДЗЕНЬ
ПАСЬЛЯ ВЫБАРАЎ?**

8 верасня 2001

Вячаслаў Ракіцкі, Прага

«На прасторы паміж Польшчай і Расеяй будзе адбывацца палітычная клаўнада зь пераапрананьнем у камуфляж, мундуры з залатым шытвом і хакейную форму, — піша маскоўская газета «Время МН». — Праўда, як гэта звычайна бывае, клаўнада будзе суправаджацца зьнікненнем людзей».

«Аплаціць жа гэты спектакль Расея. І грашыма, і сімтым больш сур’ёзным. З грашыма ўсё больш ці менш зразумела — рэспубліка як была, так і будзе чорнай дзіркай. Палітычнай жа платай за падтрымку Лукашэнкі ці — крый божа! — за аўяднанье зь Беларусью будуць вельмі напружаныя дачыненныі з будучымі нацыянальнымі рэжымамі ў гэтай краіне».

Такі погляд на наступствы магчымай перамогі на выбарах Лукашэнкі выказвае расейская газета «Время МН» і дадае: «Што да Лукашэнкі, дык ён у гісторыю ўвайшоў адным: за гады ягонага кіраванья Беларусь быў вымушаны пакінуць Васіль Быкаў».

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПРА ПАДЗЕІ Ў ЗША: «ГЭТА ЗЛО ВА
ЎСЁЙ ЯГО СІЛЕ, ЯКОЕ МНОЖЫЦЬ І МАЦУЕ
СУЧАСНАЯ ЦЫВІЛІЗАЦЫЯ»**

11 верасьня 2001

Аляксандар Лукашук, Прага

Раніцай быў атакаваны Ўсясьветны гандлёвы цэнтар у Нью-Ёрку.

— Гэта выклікае шок. Я думаю, ва ўсяго чалавецтва. Гэта жахліва, але тут трэба мець на ўвазе, што цывілізацыя рыхтуе або, можна сказаць, у сваёй патэнцыі мае такія жахлівія рэчы. Гэтыя жахлівія рэчы будуць, відаць, яшчэ больш жахлівія ў суязі з развязіцём гэтай бяздумнай цывілізацыі. У такіх выпадках кажуць, што ў нашым жыцці шмат зла ад бездухоўнасці грамадзтва. Але мы бачым іншы бок справы — высокую духоўнасць, пэўную духоўнасць сілаў зла. Аказваецца, духоўнасць можа служыць ня толькі дабру, але і злу. Тоё, што мы бачым, гэта і духоўнасць рэлігійная, духоўнасць фанатыкаў. Яны не признаюць нашых сучасных цывілізаваных маральных каштоўнасцяў. У гэтым вялікая хіба сучаснай цывілізацыі, якая не перадолела яшчэ, відаць, наступстваў, цяжкіх наступстваў зла. Як мы ведаем, дабро абмежаванае ў сваіх якасцях, сваіх магчымасцях, а зло, як і дурната чалавека, бязъмежнае. Я ў гэты час думаю пра адэкватнасць мераў. І не знаходжу гэтай адэкватнасці. Я ня ведаю, што аўянданая супольнасць можа прыдумаць у гэтым сэнсе. Па сутнасці, гэта зло ва ўсёй яго сіле, якое множыць і мацуе сучасную цывілізацыю.

— Васіль Уладзімеравіч, цi ня думаеце вы, што тут канфлікт цывілізацыяў? Цяпер ёсьць некалькі цывілізацыяў: адна — хрысьціянская, другая — мусульманская... Цывілізацыі Кітаю і Рәсей...

— Калі я гавару пра цывілізацыю, я маю на ўвазе нашу сучасную эўрапейскую цывілізацыю, да якой належыць, я думаю, Амэрыка. Ну, а больш абагульнена — хрысьціянскую цывілізацыю. Аказваецца, праўда ня толькі ў ёй. Кожная з цывілізацыяў мае сваю праўду. І гэтыя праўды не стыкуюцца — у гэтым канфлікт, сымартельны канфлікт, які ўрэшце можа панішчыць жыццё на Зямлі.

— Прыйкладна такі цывілізацыйны канфлікт быў у аснове супрацьстаяння падчас халоднай вайны, але яго ўдалося развязаць. Цi думаеце вы, што ўдасца развязаць і гэты канфлікт?

— Канечне, калі чалавецтва захоча жыць, яно намовіцца на гэта, але я, напрыклад, ня бачу цяпер такіх магчымасцяў. Я думаю, што ў гэтым годзе і ў гэты час такіх магчымасцяў няма. Іх трэба шукаць — шукаць аўяднанымі намаганнямі ўсіх цывілізацыяў, а не скроўваць змаганьне, як у нас і цяпер часта адбываецца, усярэдзіну кожнай цывілізацыі.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ СУСТРЭУСЯ З ВАЦЛАВАМ ГАЎЛАМ

12 верасьня 2001

Вольга Каараткевіч, Прага

У Празе адбылася сустрэча Васіля Быкава з прэзыдэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам; у сустрэчы браў удзел Сяргей Навумчык. Васіль Быкаў распавёў «Свабодзе» пра гутарку з чэскім прэзыдэнтам.

С.Навумчык: Сустрэча адбылася ў Прэзыдэнцкім палацы, прычым нас правялі праз працоўныя кабінэты Гаўла. Гэткае рэдка бывае — і, безумоўна, гэта пэўны знак павагі да Васіля Быкава. Паўгадзіны доўжылася

сустрэча, яна ня мела пратакольнага характару, гэта была размова двух пісьменьнікаў, двух палітыкаў і двух духоўных лідэраў. Спадар Гавэл заяўіў, што ў Беларусі ўмацоўваецца вельмі аўтарытарны рэжым, які пагарджае ўсімі грамадзянскімі правамі. Гавэл сказаў, што ў мінулыя дзесяцігодзьдзі, за камуністамі, у Чэхіі таксама было нешта падобнае, але час мяніеца. Цяпер няма Варшаўскага блёку, цяпер няма Савецкага Саюзу, і ён спадзяеца, што сітуацыя ў Беларусі зьменіцца, хаця, — сказаў Гавэл, — Беларусь чакае доўгі этап грамадзянскага змаганьня. Я перадаю слова Васілю Ўладзімеравічу.

В.Быкаў: З усёй гэтай сустрэчы, можа быць, самае важнае было тое, што прэзыдэнт Чэхіі Гавэл знайшоў магчымасць у гэты час, калі ўвага ўсяго съвету прыкаваная вядома да чаго, — ён знайшоў час, каб пацікавіцца: што ж адбываецца ў Беларусі? Ці мае гэта нейкае значэнне ва ўсясьветным маштабе, прынамсі, у эўрапейскім маштабе і для Чэхіі? Адбылася гутарка. Гаворка была неафіцыйная, цёплая. Таму можна зразумець, што Гавэл цікавіцца найперш як прэзыдэнт эўрапейскай дзяржавы, а па-другое, як дэмакрат — што таксама вельмі важна. І для яго гэта, мабыць, важнае пытаньне — ці будзе ў Беларусі разывівацца дэмакратыя, ці яна так і застанеца аўтакратычнай, дэспатычнай дзяржавай.

В.Караткевіч: Ці абмяркоўвалі вы са спадаром Гаўлам трагедью, якая адбылася ў Амэрыцы?

В.Быкаў: Не, гэтай трагедыі мы не абмяркоўвалі. Гэтае аблекаваньне мелася быць пазней, там якраз сабраліся ў гэты час журналісты, даволі шмат. Мы гаварылі толькі пра Беларусь і пра стаўленыне да Беларусі з боку эўрапейскіх дзяржаўных і грамадзкіх структур.

В.Караткевіч: Цяпер у эфіры мы абмяркоўваем падзеі

ў Амэрыцы. Як вы даведаліся, што там адбылося? Як вы ставіцеца да гэтага?

В.Быкаў: Мне яшчэ ў аэрапорце ўчора паведамілі людзі, што мяне сустракалі. Спачатку я думаў, што гэта нейкі выбух, а калі ўрэшце ўключыў тэлевіzar, дык убачыў, што гэта сапраўды нешта жахлівае. Гэта нават не тэракт. Як амэрыканцы гэта кваліфікуюць — гэта атака на Амэрыку ў вельмі шырокім сэнсе. Важна высьветліць, адкуль гэтая атака, зь якога боку, хто вінаваты. Гэта першае, што прыходзіць у галаву кожнаму, хто знаёміца з гэтымі падзеямі.

С.Навумчык: Я хашеў бы яшчэ дадаць, што сёньня ўвесь дзень Гаўла быў перакроены (ён таксама галоўнакамандуючы), але ён знайшоў час і не адмяніў сустрэчы з Васілем Быковым.

«БЕЛАРУСЬ — ГЭТА АНАМАЛІЯ»

14 верасня 2001

Аляксандар Лукашук і Сяргей Навумчык, Прага

Гутарка з Васілем Быковым па сустрэчы з Вацлавам Гаўлам.

А.Лукашук: Васіль Уладзімеравіч, гэта ня першы ваш прыезд у Прагу, але першы раз ён пачынаецца з сустрэчы з прэзыдэнтам Чэхіі. Калі ласка, колькі словаў пра сустрэчу.

В.Быкаў: Вядома, у часе сустрэчы прысутнічаў і чиста чалавечы элемэнт, але больш за ўсё прэзыдэнта цікавілі палітычныя праблемы.

А.Лукашук: Ці чыталі вы што-небудзь драматурга і публіцыста Вацлава Гаўла?

В.Быкаў: Пра літаратуру гаворкі не было. Я чытаў яго — канечне, вельмі няшмат, тое, што было перакладзена некалі на расейскую мову, і гэтага мала. Я ведаю Гаўла як дэмакрата, як дысыдэнта, як драматурга. І што для мяне таксама важна, ён цяпер уваходзіць у склад Эўрапейскай Рады ўсясьветнай арганізацыі пісьменнікаў — называеца Міжнародны пісьменніцкі парламент, са штаб-кватэрой у Страсбуры. Так што нейкім чынам мы калегі — і так, здаецца, прэзыдэнт Гавэл пайменаваў мяне ў самym пачатку.

А.Лукашук: У Беларусі шмат людзей жадалі б мець магчымасць таксама пайменаваць вас калегам ня толькі пісьменніка Гаўла, але й прэзыдэнта Гаўла. Бо жаданьне бачыць Быкава прэзыдэнтам Беларусі неаднаразова выказваеца ў тых лістах, якія атрымлівае Радыё Свабода. Васіль Быкава падчас візыту ў Праскі Град суправаджаў Сяргей Навумчык. Сяргей, маеш даволі вялікі досьвед палітычных сустрэчаў на высокім уроўні. Чым адметная была гэтая сустрэча?

С.Навумчык: Тым, што яна адбылася. Падзеі ў ЗША скрэктавалі пляны кіраўнікоў усіх эўрапейскіх краін. Раніцай нам сказалі, што практычна ўвесь дзень Гаўла «палаамаўся». Хаця прэзыдэнцкія паўнамоцтвы Вацлава Гаўла часам вызначаюць як прадстаўнічыя, але ён, паводле Канстытуцыі, зьяўляеца вярхоўным галоўнакамандуючым войскаў краіны, якая ўваходзіць у НАТО. Магчыма, якраз сёньня ён павінен быў выконваць гэтых функцыяў ў максымальным аб'ёме. І ўсё ж Гавэл сустрэчы не скасаваў, яна адбылася ў той час, як і было заплянавана, і цягнулася больш за паўгадзіны.

Нас правялі праз працоўныя апартамэнты прэзыдэнта — гэта рэдка бывае, звычайна сустрэчы з замежнымі гасцямі адбываюцца ў нейкіх прадстаўнічых пакоях, і гэта, бяспрэчна, сьведчыць пра стаўленыне да Васіля Быкава. Мне падалося, што гэта была ня толькі гутарка двух калегаў-пісьменнікаў ці двух палітыкаў, але і

дзьвиох асобаў, чый духоўны ўплыў вельмі вялікі. Што значыць Быкаў для Беларусі — вядома; нагадаю, што Гавэл — маральны аўтарытэт ня толькі ў Чэхіі, але і Эўропе, і ў гэтым сэнсе мала хто з палітыкаў можа стаць побач з ім.

А.Лукашук: Васіль Уладзімеравіч, што для вас было найбольш істотнае ў гутарцы з Гаўлам?

В.Быкаў: Прэзыдэнт Гавэл найбольш цікавіўся вынікамі нядауніх прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі. Яго вынікі гэтых, напэўна, зъдзівілі — як зъдзівілі яны і дэмакрату ўсяго сьвету. І ён жадаў удакладніць, наколькі гэтых лічбы адпавядаюць сапраўднасці. Я, канечне, ня мог задаволіць гэтай цікавасці прэзыдэнта, таму што я ня ведаю сапраўднай цаны гэтых лічбаў, як яны здаваліся. Ды, відаць, гэтага ня ведае ніхто — таму што жульніцкія і шуллерскія прыёмы не раскрываюцца. А яны, безумоўна, мелі месца ў беларускіх выбарах, і гэтым вельмі занепакоеная і Чэхія, і навогул Эўропа. Былі таксама і іншыя пытаныні, галоўным чынам пра палітыку і эканамічнае разьвіццё Беларусі.

А.Лукашук: Калі казаць пра нейкае будучае супрацоўніцтва Беларусі з Чэхіяй, то ў якіх галінах, якія сэкторы грамадзтва маглі бы супрацоўнічаць?

В.Быкаў: Маглі бы супрацоўнічаць пры добрай волі двух бакоў усе сэкторы грамадзтва, якія толькі ёсьць у Беларусі і ў Чэхіі. З боку Чэхіі гэтых воля і жаданьне ёсьць. Чэхі памятаюць сваё нядауняе мінулае, як яны гэтулькі гадоў былі, па сутнасці, пад акупацыяй адной вялікай звышдзяржавы, і таму яны вельмі адчуваюць патрэбу Беларусі ў дэмакратычным разьвіцці. Але ёсьць рэчы, якія не даюць рэалізавацца такої магчымасці. І гэта непакоіць Чэхію.

С.Навумчык: Безумоўным фактам ёсьць падтрымка беларускай апазыцыі чэскімі палітыкамі. За апошнія пяць

гадоў Чэхію наведалі і спаткаліся з кіраўніцтвам краіны і Зянон Пазьняк, і Генадзь Карпенка, і Станіслаў Шушкевіч, і Анатоль Лябедзька, і Вінцук Вячорка, і старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла. Калі сустрэча закончылася, Гавэл сказаў, што ён вельмі ўважліва сочыць за падзеямі ў Беларусі, няду́на ён сустракаўся зь беларускімі студэнтамі; сказаў таксама, што многія беларусы знайшлі сабе ў Празе другі дом, маючи на ўвазе некалькі дзясяткаў чалавек, якія атрымалі ў Чэхіі палітычны прытулак.

А.Лукашук: Я хацеў бы вярнуцца да тэмы беларускіх выбараў. Вацлаву Гаўлу належыць выказаныне, якое зрабілася назвай ягонай кнігі — «Сіла бясісьцільных». Вы, Васіль Уладзімеравіч, камэнтуючы тэрарыстычную атаку на ЗША, сказалі пра «абмежаванасць добра і ўсемагутнасць зла». Іншымі словамі, вы з Гаўлам маеце супрацьлеглыя погляды на гэтую проблему. Ці не падаеца вам, што той лік, якім закончылася ХХ стагодзьдзе, усё ж на карысыць добра і бясісьцільных? Двойчы пацярпелі паразу ва ўсясьветных войнах агрэсары, якія пачыналі гэтыя войны. А пры канцы стагодзьдзя ў халоднай вайне пацярпела паразу і камуністычная Імперыя Зла. Ці не дae гэта падставаў для глябальнага аптымізму? Я пытаюся пра гэта ў дзень, калі Амэрыка толькі яшчэ разграбае руіны, пад якім ляжаць ахвяры...

В.Быкаў: Я думаю, што ўсё ж такі для глябальнага аптымізму час яшчэ не надышоў. Яшчэ рана радавацца з нагоды таго, што ХХ стагодзьдзе скончылася без вялікіх войнаў. Зло — яно перамяшчаецца, відаць, ва ўсясьветнай сферы з аднаго полюса на другі полюс. І калі выглядае, што яно пераможанае на адным полюсе, дык гэта ня значыць, што сапраўды яно зьнікла. Яно існуе, і яно будзе існаваць, відаць, пакуль будзе існаваць чалавечства. Яно перасоўваецца, яно прымае іншую форму, іншае ablічча. Вы вось глядзіце: скажам, безумоўны набытак нашай цывілізацыі, хрысьціянскай

цывілізацыі — гэта дэмакратыя. І як гэтую дэмакратыю навучыліся выкарыстоўваць зусім іншыя сілы, сілы антыдэмакраты! Здабылі такую магчымасць апранацца ў мантую дэмакраты і праводзіць сваю антыдэмакратычную палітыку. А цяпер мы бачым, як з дэмакратычнага Захаду зло, дзе яно, можа быць, не знаходзіць ужо дастатковых сродкаў і спосабаў для сваіх справаў, яно перамяшыцілася на арабскі Ўсход, у «трэці съвет». Але яно ня зьнікла. І, я думаю, яно й ня зьнікне, бо гэтае зло, як, дарэчы, і добро — яно проста ў прыродзе чалавека.

А.Лукашук: Упершыню у часе выбарчай кампаніі прэзыдэнта беларуская дэмакратычная апазыцыя паспрабавала выкарыстаць рэурс намэнклятуры, паспрабавала аб'яднанца і пайсыці супраць рэжыму з прадстаўнікамі былога камуністычнага чыноўніцтва. Як вы ацэньваце новую тактыку апазыцыі? Ці апраўданая была гэткая спроба?

В.Быкаў: Я думаю, што гэтая спроба ў дадзеных гісторычных умовах была ня тое што апраўданая, яна была адзіна магчымая. Таму што на каго ж яшчэ абаперціся апазыцы? Нацыянальныя яе сілы аслабленыя, яны ня могуць быць апрышчам для апазыцыі, для дэмакратычнай апазыцыі. Таму было б разумна ўзяць і намэнклятуру, пэўную яе частку, якую можна было б выкарыстаць для дэмакратычных, нацыянальных мэтаў. Але трэба мець на ўвазе, што Беларусь выпала з нармальнага, натуральнага гістарычнага эўрапейскага працэсу. Беларусь — гэта аномалія. І таму звычайнія меркі, якія сталі стандартамі для эўрапейскай дэмакратыі, альбо нават для эўрапейскай гісторыі, — яны ня дзейнічаюць у Беларусі. Таму што хада беларускай гісторыі звязана з родлівай, і невядома, як яе вярнуць на натуральны шлях. Мне думаеца, што толькі ў сям'і эўрапейскіх наўараў — будучыня Беларусі. Але вось менавіта шлях

туды — цяжкі і амаль што немагчымы, ва ўсялякім разе, у агляднай будучыні.

C.Навумчык: На сустрэчы з Гаўлам, кажучы пра вынікі выбараў у Беларусі, вы сказалі, што Лукашэнка апусьціў грамадзтва яшчэ на пяць гадоў у стан агульнай дэпрэсіі. Ці ёсьць нейкае выйсьце з гэтага стану? Дэпрэсія — ня самы лепшы стан для грамадзтва, якое жадае неяк развязвацца. Для палітыкаў гэта навогул недапушчальны стан, бо тады няма дзеяньняў, няма перспектывы. Што магло б даць выйсьце з грамадзкай дэпрэсіі?

B.Быкаў: Выход мог бы быць дасягнуты вось менавіта толькі працэсам выходу. Калі б адбываліся нейкія дзеяньні ў кірунку да выйсьця. Але ў Беларусі так не атрымліваецца. Рэч у тым, што гэта толькі некаторым павярхоным назіральнікам здаецца, што можна гісторычны працэс перапыніць і перачакаць нейкі час, а пасля — дагнаць. У прыродзе няма такой стабільнасці. Нават калі мы будзем мець пэрыяд застою, дык гэта ня значыць, што беларуская гісторыя спынілася. Яна ў гэты час каціцца назад. Выйсьце для яе — наперадзе, а яна каціцца назад. Таму інакш як самагубства я не могу гэта расцаніць.

A.Лукашук: Цяжка казаць пра паводзіны выбарцаў ці ўжываць такія неакрэсленыя, ня вельмі навуковыя тэрміны як «народ». Але можна казаць пра сэгменты грамадзтва. У інтэрв'ю нашаму радыё на раницу пасля выбараў Анатоль Лябедзька назваў адну реч, якая яго найбольш уразіла ў часе гэтых выбараў. Яго не зьдзівілі ні паводзіны Лукашэнкі, ні сілавых міністраў, ні людзей, якія падлічвалі галасы, але яго зьдзівілі паводзіны інтэлігенцыі. Рэктары ўніверсytетаў, якія не далі студэнтам выявіць волі, фактычна ўдзельнічалі ў фальсифікацыі гэтага галасавання. Яны проста не далі студэнтам галасаваць у той дзень. Роля і адказнасць

інтэлігенцыі — што ад яе засталося ў Беларусі, на ваш погляд?

B.Быкаў: Пра інтэлігенцыю шмат напісана і сказана, у тым ліку і пра беларускую інтэлігенцыю. Я думаю, што ў цяперашніх умовах нават няма падставаў ужываць гэты тэрмін. Калі ж казаць пра ВНУ, пра рэктараў наших універсytетаў, дык гэта парадокс — людзі не садзейнічаюць развязцю грамадзтва, не спрыяюць адукцыі, гэта проста «люди охранкі». І ўся іх дзейнасць, ва ўсялякім разе, вельмі шмат каго зь іх, скіраваная на ўмацаваныне дыктатуры. Тое самае можна сказаць (хача гэта і ня тэма нашай размовы) пра праваслаўную царкву. У наш час вельмі многія інстытуцыі набылі адваротныя якасці. Яны зъмянілі «плюс» на «мінус». Яны з добра (якім быў ў нашай гісторыі) пераўтварыліся ў зло. Хаця, грамадзкасць гэтага не разумее, і гэта вельмі крыўдна.

C.Навумчык: Пасля выбараў моладзь, якая вучыцца ва ўніверсytетах, іншыя маладыя заяўляюць, што давучацца і потым зъедуць з «гэтай краіны». Ужо некалькі гадоў вялікі конкурс у Інстытуце замежных моваў — і не таму, каб як ува ўсіх цывілізаваных краінах, ведаць замежныя мовы, а каб проста знайсці сабе месца ў той жа Амэрыцы ці ў Эўропе. Мы пакуль што ня можам казаць пра паток эміграцыі пасля выбараў, але можна меркаваць, што эміграцыя павялічыцца. Як вы ставіцеся да гэтага працэсу?

B.Быкаў: Якраз у размове з Гаўлам закраналася і гэтая проблема. Будзе масавы сыход зь Беларусі на Захад — як у свой час адбываўся сыход інтэлектуалаў з Рәсей ў Амэрыку. Што ж, я лічу, што гэта ўвогуле іх права. І нельга патрабаваць ад моладзі, каб яна ахвяравала сваім жыццем ці, скажам, кар'ерай дзеля звыродлівых мэтаў рэжыму. Я яшчэ ў пачатку нашай беларускай дыктатуры зъвяртаўся зь лістом да прэзыдэнта Гаўла, прасіў

яго прыгадаць традыцыі буржуазнай Чэхіі, рэспубліку Масарыка, калі шмат якія беларусы, асабліва з Заходняй Беларусі, ехалі сюды, у Чэхію, дзе знаходзілі адукацыю. Карлаў універсітэт стаў філіяй беларускай вышэйшай школы. І таму вельмі разумна і вельмі хораша робіць Чэхія, яе прэзыдэнт, яе кіраўніцтва, калі дае прытулак і магчымасць набыць адукцыю нашай няшчаснай беларускай моладзі, лёс якой складаецца гэткім антычалавечым чынам на радзіме.

А.Лукашук: Ня толькі Чэхія, але і Польшча дае магчымасць беларускай моладзі вучыцца. Днямі ў інтэрвію выданому «Gazeta Wyborcza» Марэк Карп, дырэктар польскага Цэнтра ўсходніх дасьледаваньняў, звязаў будучыню Беларусі менавіта з моладзьдзю, якая, з ягонага гледзішча, прынцыпова розыніца ад пакаленіяў, выхаваных у СССР. Але вось калі яго запытаўся, што адбудзеца зь беларускай культурай і мовай, ці ёсьць шанец стрымаць русіфікацыю Беларусі, ён адказаў: «На гэты момант — ужо не. Калі б першым прэзыдэнтам стаў Зянон Пазьняк і ён меў бы грошы на школьніцтва, магчыма, і ўдалося б стрымаць русіфікацыю. Але і тое толькі ўтым выпадку, калі б Пазьняк прымусіў людзей вывучаць беларускую мову, так, як Сталін прымусіў беларускіх сялянаў, якія валодалі толькі беларускай мовай, пасылаць іх на вучобу ў расейскамоўныя школы. Але цяпер ніводзін урад у Менску ня пойдзе на прымусовую беларусізацыю. Беларусам прасьцей быць у абшарах расейскай мовы, маствацкай ці тэхнічнай літаратуры, чым ствараць усё ад пачатку да канца». Што вы можаце сказаць з нагоды ацэнкі польскага дасьледніка Марэка Карпа?

В.Быкаў: Для мяне (ды мяркую, што ня толькі для мяне, а і для многіх беларусаў) абсолютна выразней робіцца адна аксіёма. Яна заключаецца ўтым, што моўная праблема беларусаў можа быць вырашаная толькі ва ўмовах сувэрэнітету дзяржавы. Калі будзе ў нас дзяржава

— ня трэба будзе ніякай прымусовасці. Уся культура сама пяройдзе на беларускую мову. Тоё самае і моладзь — гэта ўсё пакладзецца ў абсолютна натуральнае рэчышча гістарычнага развіцця. Мова ў сувэрэнай дзяржаве будзе запатрабаваная — яе ня трэба будзе называць, яна будзе патрэбная ўсім, патрэбная нацыі. А калі ж гэтага ня будзе, калі Беларусь стане Паўночна-Заходнім краем Расейскай імперыі, дык я думаю, што менавіта ў гэты час беларуская мова сканае канчатковая. Кажуць, што праз стагодзьдзі яна захавалася; гэта праўда, але раней быў генэратор нацыянальнай мовы — сялянства, якое карысталася сваёй нацыянальнай мовай. Цяпер сялянства зынікла, у Беларусі няма сялянства. Нацыянальная інтэлігенцыя таксама зынікае. Ну, а горад заўсёды быў носьбітам імперскай мовы. Імперская мовая у нас зьяўляецца расейская мова.

С.Навумчык: Васіль Уладзімеравіч, вы прыляпелі ў Прагу з Франкфурту-на-Майне, дзе другі год жывяце, і нашым слухачам будзе цікава даведацца — як вам там жывецеца, як вы пачуваецеся?

В.Быкаў: Жывеца ў параўнаньні з маёй радзімай, канечно, добра — у матэрыяльным сэнсе. І палітычная атмасфера Нямеччыны вельмі адрозніваеца ад таго, што мы маем на радзіме. Некаторыя засыяцярогі маіх землякоў зыходзяць, відаць, з таго меркаваньня, што Нямеччына нядаўна была фашыстоўскай краінай, і што там фашыстоўская ідэалёгія мае нейкае значэннне ў масавай сівядомасці. Я скажу, што Нямеччына свой фашызм дарэшты зынішчыла, яна яго выжыла. І калі ёсьць нейкія рэцыдывы, яны не застаюцца без увагі. Калі лепась у Нямеччыне быў забіты адзін арабскі студэнт, дык увечары, у выходны дзень, на вуліцы Бэрліна ў цэнтры прыйшло 200 тысяч дэмманстрантаў супраць фашызму. Гэта, канечно, непрапарцыйны маштаб пратэсту, але можна сабе ўяўіць, як рэагуе на сваё нядаўнє мінулае нямецкае грамадзтва. У нас, безумоўна, такое проста

немагчыма. Таму што ў нас дагэтуль камуністы ходзяць пад чырвонымі сцягамі з партрэтамі Леніна-Сталіна, а наперадзе іх ідзе прэзыдэнт Лукашэнка.

**«СЦЯГ І ГЕРБ НЕ СТВАРАЮЦЦА ПАД КОЖНЫ
ПАЛІТЫЧНЫ МОМАНТ»**

19 верасьня 2001

Дзесяць гадоў таму, 19 верасьня 1991 году, Вярхоўны Савет Беларусі прыняў тры важныя законы: пра дзяржаўны герб, сцяг і зъмену назвы дзяржавы. Нацыянальным гербам была абвешчаная гісторычна «Пагоня», нацыянальным сцягам стаў бел-чырвона-белы сцяг, а БССР была перайменаваная ў Рэспубліку Беларусь.

В.Быкаў: Вядома, што нацыянальная сымболіка — атрыбут нацыі. Сцяг і герб не ствараюцца пад кожны палітычны момант, ці пад пэўнага ўладатрымальніка — яны вечныя і спрадвечныя. Калі ж на пачатку трэцяга тысячагодзьдзя ад Нараджэння Хрыстовага ў якой нацыі няма гэтай сымболікі, дык няма і нацыі, і наўрад ці ўжо будзе. Шчасьце беларусаў у tym, што гэткая сымболіка ў нас ёсьць, яна дайшла да нас ад сівой даўніны. Але яе ў нас скралі, нахабна абраставалі нацыю, што страшней за эканамічны рабунак і аналягічна нацыянальному генацыду. Ужо адно тое, як кажучы пра рабунак свабоды, робіць рабаўнікоў злачынцамі — злачынцамі перад нацыяй. Нават калі яны спрабуюць падмяніць, падкласыці замест сцятыні фальшыўку і патрабаваць да яе павагі, як да сцятыні. Гэта ўжо падвойнае злачынства — перад нацыяй, перад гісторыяй, перад хрысціянскай маральлю, таксама абраставанай рабаўнікамі.

Цяпер, калі вялікае няшчасце спасыцігла амэрыканскі народ, съвет убачыў, як кінуліся амэрыканцы да свайго зорна-паласатага сцягу. Сымбалічна, што менавіта ў tym сцягу пазнаюць і знаёмыя элемэнты гнанай беларускай сцятыні. У tym і наша спадзеўка, наша няхай сабе і яшчэ на надта ўсьвядомленая нацыяй надзея.

**«НА БЕЛАРУСКІМ СТЭНДЗЕ КНІЖНАГА КІРМАШУ
Ў ФРАНКФУРЦЕ ЗДАЛЁК ВІДАЦЬ ПАРТРЭТ
АДНАГО ВЕЛЬМІ ЗНАЁМАГА ЧАЛАВЕКА»**

12 кастрычніка 2001

Вольга Каараткевіч, Прага

У Франкфурце адкрыўся штогадовы кніжны кірмаш. 11 кастрычніка прачытаць перад публікай свае творы быў запрошаны Васіль Быкаў.

В.Быкаў: Сёлета гэтая дзяя адбываецца пры надзвычайных захадах бяспекі. Па-першае, прапускаюць туды праз аўтаматыку з магнітнымі карткамі. Абавязкова даглядаюць увесе багаж.

Кірмаш адбываецца пад эгідай Грэцыі, найпашырэней прадстаўленая грэцкія выдавецтвы і грэцкая літаратура — натуральна, на розных мовах, але вырабленая ў Грэцыі. У наступным годзе будзе дамінаваць Латвія, а ў 2003 годзе — Расея. Ну, а беларускі год яшчэ на вызначаны. Шмат розных фірмаў прадстаўленыя ў вялізным, бы аэропорт, павільёне, сярод якіх вылучаюцца памерамі стэндаў чэскія выдаўцы, вугорскія і, натуральна, грэцкія. Расейскія таксама добра прадстаўленыя. Беларускі аддзел, можа быць, самы сціплы — на ўзроўні Альбаніі: невялічкі закуток, дзе на палічках стаіць некалькі кніжак мастацкай літаратуры, але найбольш прадстаўленая дзіцячая літаратура. Самая вялікая адмет-

насьць у тым, што на гэтым стэндзе здалёк відаць партрэт аднаго вельмі знаёмага чалавека — прэзыдента Беларусі. Нідзе, на ніводным стэндзе (а я абышоў увесь кірмаш) няма такой экспазыцыі з партрэтам, як у Беларусі. Можна падумаць, што ён адзіны на ўсю Эўропу. Наведнікаў вельмі мала. Па вузкіх праходах-калідорах праходзяць толькі дзе-нідзе. Гэта зразумела, чалавечая съядомасць сёлета захопленая іншым. Учора ў павільёне, дзе раней было вар'етэ, былі літаратурныя чытаньні. І я чытаў зь перакладнікам мае прыпавесы і таксама ўрывак з аповесы «Абэліск». Пасля чытання мне задавалі пытаныні.

— А якія былі пытаныні пра Беларусь? Ці прысутная на чытаньнях публіка пайфармаваная пра тое, што адбываецца? Нямецкі друг цяпер шмат піша пра Беларусь.

В.Быкаў: Я адчуў, што публіка мала інфармаваная. Я заўважыў, што прыкладна траціна з прысутных была расейскамоўная — гэта людзі, якія прыехалі пераважна з Рәсей. Яны, канечнэ, выдатна разумелі становішча, ну і часта, як гэта бывае на такіх імпрэзах, яны спрабавалі вызначыць стаўленьне аўтара да тых ці іншых палітычных асобаў або тых ці іншых рэжымаў. Там удзельнічалі некаторыя маскоўскія літаратары, яны цікавіліся нейкім чыста літаратурным пытанням — скажам, майм стаўленнем да нямецкай літаратуры або станам нямецкай мастацкай літаратуры цяпер. Многіх цікавіла, чаму я, беларускі пісьменнік, знаходжуся ў Нямеччыне, чаму я тут ужо другі год.

**КУРАПАТЫ: НАШЧАДКІ КАТАЎ СУПРАЦЬ
НАШЧАДКАЎ АХВЯРАЎ**

13 кастрычніка 2001

Аляксандар Лукашук, Прага

Улетку 1988 году ў газэце «Літаратура і мастацтва» зьявілася адна з самых значных публікацыяў беларускай гісторыі XX стагодзьдзя — артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты — дарога съмерці». Ужо 13 гадоў ідзе барацьба за Курапаты. З аднаго боку — нашчадкі тых, хто расстрэльваў, з другога — нашчадкі тых, каго расстрэльвалі. У публікацыі, якую можна зъмясьцілі ў сваім выданыні кіраунікі рэдакцыі Мікола Гіль і Анатоль Вярцінскі, быў яшчэ адзін аўтар — Васіль Быкаў, які напісаў прадмову.

Аўтарытэт і вядомасць Быкава праломвалі съязну страху, баранілі аўтараў і газэту і адначасна надавалі публікацыі ўсясьветную значнасць. Я пазваніў у Франкфурт-на-Майне і папрасіў аўтара прадмовы згадаць, што яго тады ўразіла найбольш у старонках рукапісу, якія перадаў яму Пазняк. Гаворыць Васіль Быкаў:

— Канечнэ, уразіла на тое, што ў той час — 1930-я гады — адбываліся рэпрэсіі ѹ вынішчэнне людзей, бо гэта было агульнавядома. Я якраз у той час на ўласную ініцыятыву займаўся рэабілітацыяй шмат якіх рэпрэсаваных пісьменнікаў, дзеячоў культуры, меў справу з Вяроўным Саветам. Усё гэта было вядома. Невядома было толькі тое (і гэта было адкрыццём Пазняка і Шмыгалёва), што ў такіх маштабах рэпрэсіі, па сутнасці — вынішчэнне, адбывалася ў ваколіцах Менску, што ўсё гэта пахавана зусім блізка, за кальцавой дарогай. Вось гэтага ніхто ня ведаў. І вось праз некалькі дзесяцігодзьдзяў тое ўпершыню адкрылася, стала вядома грамадзкасці.

— Васіль Уладзімеравіч, неўзабаве пасъля публікацыі была створаная дзяржаўная камісія ў справе Курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі, у першую чаргу партыйнага кіраўніцтва Беларусі, але таксама і ўрадавага. Былі ў яе складзе і вы. Скажыце, як прадстаўнікі тагачаснай намэнклятуры ўспрымалі свою працу ў камісіі?

— Старшынёй камісіі, наколькі я памятаю, была спадарыня Мазай. Яна тады была віцэ-старшынёй ураду. Адносіны былі ўвогуле насыцярожаныя, бо ўсё ж розныя людзі і па-рознаму да гэтага адносяліся. Я памятаю, што ў гэту камісію ўваходзілі і генпрокурор Тарнаўскі, і таксама старшыня КГБ. Памятаю, аднойчы мы засядалі нават у памяшканні КГБ, у кабінэце менавіта старшыні КГБ, які нам даказваў, што дакумэнтаў ніякіх няма, усё зьнішчана, і таму нічога, што прас্তягліла б тыя факты, знайсьці немагчыма. Тым ня менш, большасць камісіі тады прыняла распечатыя пад кіраўніцтвам археоляга (як тады гаварылі) Зянона Пазняка.

— Неўзабаве пасъля таго, як праўда пра Курапаты была пацверджаная, была створаная камісія ў справе ўвекавечання памяці ахвяраў рэпрэсіяў, і вы таксама бралі ўдзел у той камісіі. Маё пытаньне такое — чаму не ўдалося паставіць помніка ў Курапатах?

— Вельмі проста. Па-першае, мяняўся час. Пасъля першага вялікага спалоху камуністы апамяталіся і зразумелі, што яны ня толькі могуць захавацца, але і ўзяць рэванш. Сапраўды, тады была створаная камісія пераважна з дзеячоў мастацтва. Яе ўзначальваў мастак Васіль Шаранговіч. У якасці прапановы было прадстаўлена ці не 15 праектаў помніка, якія разглядаліся, абмяркоўваліся. Яны былі розныя па мастацкіх якасцях, але нешта там адобраць можна было. Аднак жа я вельмі хутка зразумеў, што гэты помнік з удзелам пры-

намсі гэтай камісіі пастаўлены ня будзе. Таму што сама камісія, і асабліва яе старшыня — хоць ён аб гэтым не гаварыў — адчулі на сабе прэсінг партыйнага кіраўніцтва, якое сабатавала гэтае ўвекавечаньне. Для гэтага выкарыстоўваліся розныя сродкі. Найперш сьцвярджалася, што мастацкія якасці праектаў недасканалыя, што трэба ўдасканальваць, перарабляць, трэба, маўляў, адкладаць на наступны раз, прычым гэтыя адкладаныні рабіліся ўсё больш доўгімі. І ўрэшце ўсё і пайшло як вада ў пясок.

— Апроч камісіяյ, пра якія расказвае Васіль Быкаў, існавала яшчэ адна — камісія Вярхоўнага Савету, куды таксама быў абрани і я, як прадстаўнік «Мартыралёгу Беларусі». У асноўным мы займаліся справамі рэабілітацыі, кампенсацыяў, ініцыявалі перагляд справаў. Але аднойчы зайшла гаворка пра Курапаты. Напярэдадні я быў у курапацкім лесе і бачыў съvezжыя кастрышчы, пустыя бутэлькі, бляшанкі і выступіў з пратонавай як найхутчэй паставіць агароджу вакол Курапатаў, як гэта звычайна робіцца на вясковых могілках. Ніхто ня быў супраць, пачалі абмяркоўваць дэталі, вырашылі даручыць гэту справу Васілю Шаранговічу, які таксама быў у той камісіі Вярхоўнага Савету. Тады ён выступіў і сказаў, што спатрэбіца недзе паўгоду — як мінімум месяцы трэба, каб распрацаўваць праект агароджы. Для мене гэта быў сапраўдны шок — трэбы месяцы на тое, што любы вясковы дзядзька зробіць за паўднёві!.. Тыя трэбы месяцы цягнуцца ўжо дзясятак гадоў. Як сёньня Васілю Быкаву бачыцца адказ на пытаньне — хто вінаваты ў тым, што сёньня робіцца з Курапатамі?

— Найперш, канечнe, вінаватая ўлада. Таму што ўлада па сутнасці сваёй была камуністычная з самага пачатку адкрыцця Курапатаў і працягвае цяпер быць — яна ня можа пайсьці на прызнаньне злачынстваў камуністычнай улады ў 1930-я гады. І гэта нягледзячы на тое, што прадстаўнікі той улады, якія былі ў камісіі

афіцыйна, пацьвердзілі факт гэтага ўдзелу ў вынішчэніні людзей. Вядома, напрыклад, што генэральны прокурор Беларусі Тарнаўскі са съледчымі выдаў у Маскве книжку пра Курапаты, дзе вельмі дакладна, выкарыстоўваючы вялізны фактычны матэрыял, у тым ліку і вынікі раскопак, і съведчаныні съведкаў (нават тых съведкаў, якія ўдзельнічалі ў расстрэлах — былі і такі!) — гэта ўсё там прыводзілася, — паказаў праўду пра Курапаты. Ну, і пасля ўлады зрабілі выгляд, што нічога гэтага няма, пачалі аспрэчваць сам факт адкрыцця гэтага злачынства. Тады стала зразумела, што яны на хоцуць прызнаць, прынамсі, узяць на сябе адказнасць, бо прыйшлося б адказваць, калі не пэрсанальна, дык камуністычнай партыі, якая тады кіравала, а таксама органам дзяржаўнай бяспекі — яны адчувалі адказнасць за свой удзел у гэтым генацыдзе. Таму яны не маглі пагадзіцца, каб прызнаць гэта ўсё. Я ведаю, што тады некаторыя зь сяброў гэтай камісіі выйшлі афіцыйна са складу камісіі, надрукавалі свае асобныя меркаваныні, як напрыклад «герайні» беларускага народу Восіпава, якая першая пачала гуляць у інтэрсах органаў бяспекі 1930-х гадоў і цяперашніх. Ну і некаторыя іншыя... І вось пачалі ствараць новыя камісіі, ініцыяваючы новыя раскопкі... Гэта было зроблена для того, каб праўду пра Курапаты схаваць назаўсёды. Ну а цяпер, як бачым, яе канчаткова закопваюць пад асфальт.

— Васіль Уладзімеравіч, хіба нас ня можа зьдзівіць пазыцыя беларускіх уладаў — ні мінультых, камуністычных, ні цяперашніх іх спадкаемцаў... Але вось пазыцыя грамадзкасці — ці ёсьць падставы для папракаў на адрас беларускай грамадзкасці?

— Ну, грамадзкасць можна папракаць, канечне. Але гэтыя папрокі, як заўсёды, будуць павісаць у паветры. Бо што такое грамадзкасць? Гэта нешта вельмі няпэўнае... Апроч таго, тут справа яшчэ ў адным моманце, а менавіта ў адносінах грамадзкасці да Беларускага Народ-

нага Фронту і, у прыватнасці, да яго лідэра Зянона Пазняка. Паколькі менавіта ён быў ініцыятарам адкрыцця Курапатаў, то яго праціўнікі і палітычныя апаниенты не маглі пагадзіцца на яго авангардную ролю ў гэтай справе. Магчыма, яны хацелі самі ўдзельнічаць у гэтым, або наадварот — замаўчаць.

— *Што можа азначаць для беларускай нацыі страта Курапатай?*

— У маральнym сэнсе страты ня будзе. Таму што незалежна ад таго, ці будзе ў Курапатах пампэзыні ці шыкоўны мэмарыял, ці яны будуць закатаныя пад асфальт, усё-ткі праўда ўжо выйшла з падзямельля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісаная навек. Але было б вельмі добра, каб гэтая праўда знайшла нейкае матэрыяльнае ўвасабленыне, каб людзі бачылі нейкі знак, сымбалъ таго, што там адбывалася ў 1930-я гады, і давалі сабе пытаныне — хто вінаваты? Але, відаць, гэта гэта ня будзе, і ў тым страта для грамадзтва. Але для гісторыі Беларусі яны знойдзены і ўпісаны ў яе, я думаю, навек.

— *Кожны сам стварае сабе помнік — будаўніцтва дарагі праз Курапаты стане помнікам і ўладам Беларусі на мяжы стагодзьдзяя. Чым лепшую дарогу яны пабудуюць, тым даўжэй яна будзе нагадваць пра вечную спрэчку ахвяраў і катаў.*

«НА ДЗЯДЫ Я ХАЦЕЎ БЫ ДАЛУЧЫЦЦА ДА ТЫХ,
ХТО ПАСТАВІЦЬ СЬВЕЧКІ Ў КУРАПАТАХ»

2 лістапада 2001

На тэлефоннай сувязі ў Франкфурце-на-Майне —
народны пісьменьнік Васіль Быкаў.

— Старасыць — гэта, канечне, стан адзіноты. Як казаў адзін вельмі добры расейскі пісьменьнік: «Застаўся адзін, бо сябры разышліся па магілах». Гэта сапраўды так — у жыцьці застаецца ўсё менш, затое ў магілах ўсё большае. Але большае таксама і ў памяці. Што да мяне, дык памяць мая шмат дзе: і ў вясенних магілах, і ў пасъляваенных. Нядаўна я наведаў пратэстанцкі храм у Франкфурце — царкву Святога Мікалая, дзе паставіў сьвечкі па двух Мікалаях, памерлых у Беларусі. Гэта па памерлым у мінулым годзе маім брату Мікалаю, а таксама па нядаўнім нябожчыку Мікалаю Матукоўскім. Я хацеў бы сказаць, што апрача дарагіх магілаў блізкіх, для беларусаў ёсьць яшчэ ўсеагульны нацыянальны сакральны сымбал — Курапаты. Хаця сымбалі ў нас не ў паshanе, яны традыцыйна бурацца кожнага часу, кожнае стагодзьдзе — і касцёлы, і цэрквы, і могілкі, але затое ёсьць літаратура, ёсьць пісьменнасць, гісторыяграфія, дзе ўсё гэта надзеяна захоўваецца. І нават у гэтым сэнсе я хацеў бы сказаць, што і Курапаты, незалежна ад таго, ці будуць яны нейкім чынам ушанаваныя ўладамі — што, канечне, вельмі сумнеўна — тым ня менш, яны ўжо ёсьць. Ёсьць сакральныя вялікія сымбалі нацыянальнай гісторыі Беларусі. Таму сёньня я хацеў бы далучыцца да тых, хто паставіць сьвечкі ў Курапатах.

«УСПАМИНЫ САВЕЦКИХ ГЕНЭРАЛАЎ —
ФАЛЬСЫФІКАЦЫЯ ВАЙНЫ»

3 студзеня 2002

Аляксандар Лукашук, Прага

Гутарка з Васілем Быкаўм пра мэмуарную літаратуру.

— Васіль Уладзімеравіч, падчас сустрэчаў з чытачамі, падчас інтэрв’ю з журналістамі вы зайды адмаўляліся ад напісання сваіх мэмуараў, заўсёды даволі неахвотна на гэту тэму гаварылі. Што ў гэтым жанру вас не задавальняе, што вы думаеце пра гэты жанр у беларускай літаратуре?

— Я даволі высокай думкі пра гэты жанр. Асабліва ў наш час гэты жанр літаратуры зрабіўся самы папулярны і самы распаўсюджаны: друкуюць мэмуары і выдатных людзей, і мастакоў, і літаратараў, і ня толькі. Гэтая тэндэнцыя была заўажная ў савецкай літаратуры даўно. Памятаеце, колькі пасъля вайны выходзіла мэмуараў военачальнікаў, генэралаў, маршалаў? Іх мэмуары пісалі вайсковыя журналісты. Гэта значыць, пісалі за іх брыгады спэцыялістаў ад літаратуры, ад журналістыкі — і там, канечне, апрач каёншчыны, цяжка было што-небудзь знайсці. У тым ліку ў тых аўтараў, як, скажам, Жукаў або нават Грамыка. Я некалі перачытаў два тамы мэмуараў Грамыкі, якія адносяцца да 1930-х гадоў. І што вы думаеце — там я не знайшоў ніводнага слова пра тое, што адбывалася ў краіне: пра гэтыя рэпрэсіі, пра пасадкі — нічога гэтага няма, вось такія былі мэмуары. Вядома, гэта не мэмуары, не літаратура.

— А што гэта? Як бы вы вызначылі гэты феномэн: што, якая задача і мэты?

— Гэта фальсифікацыя гісторыі. Інакш да гэтага стаўцца нельга. Менавіта фальсифікат, які выдаецца, як у таго Оруэла, каб заднім чыслом выправіць былое, выправіць гісторыю.

— *Гэтыя людзі, той жа Грамыка ці Жукаў — яны выконвалі нейкую ідэалягічную звышзадачу? Ці яны проста нічога сабой не ўяўлялі і не маглі гэтага запомніць? Якая тут роля індывідуальнасці? Гэта ж індывідуальная справа — мэмуары, ці ня так?*

— Гэтак здаецца, і ўвогуле павінна быць у ідэале, што мэмуары — індывідуальная справа. Але ў той час, пры савецкай уладзе, у савецкай краіне, відаць, улада не разглядала мэмуарыстыкі як індывідуальнай, прыватнай справы. Гэта была справа калектыўная, дзяржаўная, і гэта відаць хоць бы з таго, як выдавецтвы да іх ставіліся, як іх рэдагавалі, як выпраўлялі ў сьвет. Я чытаў мэмуары многіх военачальнікаў, і калі я парашуноўваў свой уласны вопыт, я бачыў, што там столькі няпраўды — за выключэннем, можа, аднаго генэрала Стучэнкі, яго ўспаміны я прачытаў і знайшоў там шмат праўды пра вайну, але і сам Стучэнка, і яго мэмуары некуды сышлі — не заўажныя ні ў літаратуры, ні ў нашай гісторыі.

— *Васіль Уладзімеравіч, вядома з гісторыі літаратуры, што дакладныя прыватныя ўспаміны становіца вельмі часта грунтам для стварэння літаратурных твораў. Клясычны прыклад — «Вайна і мір» Талстога, які ў значнай ступені пабудаваны на дзёньнікавых мэмуарных запісах ягоных сваякоў ды іншых удзельнікаў вайны 1812 году. Вы ня ўдзельнічалі ў партызанскім руху ў Беларусі. Ці карысталіся вы велізарнай партызанскаі мэмуарнай літаратурай, якая выдавалася ў Беларусі дзяржавнымі выдавецтвамі? Што вы пра гэтую літаратуру, пра гэтыя ўспаміны думаеце?*

— Так, я што-нішто чытаў з партызанскай мэмуарыстыкі, але я скажу — зь яе я амаль нічым не пакарыс-

таўся, абсалютна. Таму што мянэ ўсе гэтыя апэратыўныя справаздачы военачальнікаў партызанскіх не цікавілі. Мянэ цікавіла зусім іншае — галоўным чынам гэта псыхалёгія вайны, таго часу, псыхалёгія партызанкі. А вось гэтага якраз не было. Некаторыя дэталі, падрабязнасці, якіх я ня ведаў з уласнага вопыту, я браў дзе было магчыма, з нагоды: з размоваў з некаторымі партызанамі, радавымі найбольш, зь якімі я спатыкаўся і ў сябе на радзіме на Вушаччыне, і на Гарадзеншчыне. Я ўбачыў, што партызанская вайна ў іх зусім не такая, як афіцыйна. Я скравы прыклад — я прывяду старонку вушацкага прарыву, зь якога зрабілі вялікую перамогу ў партызанцы ў Вялікай Айчыннай вайне.

— *I там жа ж помнік стаіць, «Прапыў?»*

— Помнік грандывёзны, дарэчы, даволі бяздарны, яго зрабіў беларускі скульптар Анатоль Анікейчык. А я ведаю, як гэта ўсё там адбылося, я сам з тых мясьцінаў. І калі я туды прыяжджаў, мне паказвалі, мне расказваў не адзін чалавек, а многія. Расказвалі, як усё гэта адбылося, які гэта быў жахлівы разгром. Дык вось, як разгром — ён абсалютна закрэслены, гэта яшчэ невядома, застаўся толькі троумф прарыву, якога не было.

— *Васіль Уладзімеравіч, я разумею што тыя мэмуары не адпавядаюць крытэру праўды, але крытэрыи праўды і дакладнасці можна прыкладыці да навуковых даследаванняў. Што ў жанры мэмуараў родніць яго з літаратурнай звязай, па-вашаму?*

— Усё ж такі для того, каб напісаць добрыя мэмуары, трэба мець аўтару нейкі літаратурны дар. Я не скажу, што талент, — таленту, можа, і ня трэба вялікага. Я могу прывесці адзін прыклад: недзе ў 1960-я гады, калі я жыў у Горадні, я пазнаёміўся з адным вэтэранам — Iванам Ушчапоўскім. Гэта вэтэран вайны, артылерыст, які перажыў сваю вайну ў Падмаскоўі, якраз у гэтых мясьцінах, дзе адбываліся жахлівія баі пасля мас-

коўскага наступлення ў 1942 годзе. Гэта таксама разгром некалькіх савецкіх арміяў. І вось ён усё гэта апісаў, прычым ён, канечне, не валодаў літаратурнай мовай, але ён, па-першы, памятаў усё гэта ў драбніцах і не адышоўся ад сваёй памяці, ад праўды. Ён апісаў усё падраўзна і вельмі многа, гэта быў фаліянт рукапісны больш за тысячу старонак. Я хацеў яго надрукаваць, для гэтага я зрабіў яму літаратурны запіс, я сядзеў цэлую зіму і пісаў усё, нічога не папраўляючы з фактычнага боку, але проста апрацаваў у літаратурным сэнсе. І пасыля я, канечне, спрабаваў яго надрукаваць у Маскве, а таксама ў Менску. З гэтага нічога не атрымалася — так давялося адмовіцца ад гэтага твору, а гэта сапраўды быў бы літаратурны твор, бо гэта была праўда, трагічная праўда вайны, якая ня так часта зьяўлялася ў літаратуры масаўтай і мэмуарнай таго часу.

— Выходзіць, мэмуары сапраўды павінны быць літаратурай. Апошні час з прычыны свабоды книгадрукавання выйшла шмат успамінаў, і відаць, што да іх не набліжалася рука рэдактара, рука карэктара, проста нейкай плынью съядомасці, зь якой вельмі цяжка важдацца, цяжка чытаць, цяжка знайсці нейкую агульную ідэю. І дробнае, і важнае, і няважнае разам. Мяне вельмі ўразіла, што вы сказали — вы аддалі частку свайго жыцця на перапісанье нечых успамінаў. Чаму вы заняліся гэтай справай, ці не было гэта марнаваннем вашага літаратурнага часу?

— Можа быць — так, але мне проста было шкада, што марна прападае такая вельмі значная праўда жыцця. Я ведаў, што калі я гэтага не зраблю, або яшчэ хто ня зробіць, то гэта ўсё і прападзе. Тым самым проста сыдзе ў нябыт кавалак народнай гісторыі. Мне было гэтага шкада, і я, канечне, без усялякай карысыці, без усялякай дамоўленасці на якую-небудзь плату ўзяўся, проста са спартыўнага інтарэсу, як кажуць. З гэтага мала што атрымалася.

І цяпер я ўзяўся за ўспаміны Барыса Кіта. Я сам яму прапанаваў зрабіць такія ўспаміны, я запісаў іх на магнітафон, пасля ішла мая праца — вывядзенне на паперу. Як вядома, пра Кіта напісана ўжо некалькі кніжак, у тым ліку і на беларускай мове, і ў Беларусі яны выдадзеныя. Але ўсё ж быў вельмі важны яго суб'ектыўны погляд на многія рэчы. І каб найбольш наблізіцца да гэтай ісціны яго жыцця, я падумаў, што патрэбна, каб загучаў яго голас — менавіта зь яго інтанцыямі, зь яго ацэнкамі, асабліва што датычыць іншых людзей, гістарычных постасцяў, якія не знайшлі спрадвядлівай ацэнкі ў гісторыі Беларусі, у мінульм Беларусі. А Кіт быў апошні або ёсьць апошнім, хто можа засьведчыць праўду на гэты конт. І вось, калі вы чыталі яго ўспаміны, там ёсьць шмат персанажаў, і ацэнка, якая даецца ім, яна абсолютна іншая, чым ужо ўсталяваная ў беларускай нацыянальнай гісторыі.

— Беларуская служба Радыё «Свабода» мае гэты запіс успамінаў Барыса Кіта, які вы зрабілі. Гэта ўнікальны літаратурны дакумэнт, плён супрацоўніцтва дзівую надзвычайніх асобаў. Ці працуеце вы над аўтарскімі мэмуарамі, над сваім цэласным поглядам на ХХ стагодзьдзе?

— Калі ўжо зачапілася гэтае, я мушу прадоўжыць, на-колькі гэта мне будзе дадзена. І я хачу напісаць, можа быць, не пра ўсё стагодзьдзе, не пра ўсё жыццё, а хоць бы пра ўласны вопыт пры канцы ХХ стагодзьдзя.

«МНЕ ЦЯЖКА ПРАЦАВАЦЬ ТАМ, ДЗЕ НЯМА
СВАБОДЫ»

12 лютага 2002

Алена Панкрантава, Менск

Пасьля трох гадоў жыцьця і працы за мяжой Васіль Быкаў, «вялікі стары беларускай літаратуры», як называюць яго нямецкія крытыкі, думае пра вяртанье ў Беларусь, — паведаміла газета «Frankfurter Rundschau».

Паводле журналіста Міхаэля Тэтцляфа, Васіль Быкаў прабудзе ў Нямеччыне да сярэдзіны красавіка. Сённяня 77-гадовы пісьменнік выглядае як адлучанае ад маці дзіця. Магчыма, гэта мэлянхолія, сум ці тое, што называецца «загадкавай славянскай душой». У сыштэме каардынатаў Васіля Быкава нібыта ўсё парушылася. Ён рады, што цяпер у Нямеччыне. Зь іншага боку — зьбіраеца дадому. Газета «Frankfurter Rundschau» піша, што пісьменнік Васіль Быкаў пакінуў Беларусь у 1998 годзе, бо рэжым презыдэнта А.Лукашэнкі пераутварыў жыцьцё пісьменніка ў сапраўднае пекла. Беларускія дзяржаўныя СМІ цкавалі Быкава і як пісьменніка, і як грамадзяніна. Сам беларускі кіраунік бачыў у літаратары ня толькі асабістага ворага, але і ворага дзяржавы.

Як распавядае журналісту «Frankfurter Rundschau» Васіль Быкаў, фізычна ён зусім не баяўся рэжыму. Затое псыхічны ціск быў гэткі вялікі, што ён ня бачыў іншага выйсця — адно пакінуць радзіму. Спачатку была Фінляндыйя, потым Нямеччына, Франкфурт-на-Майн. «Мне вельмі цяжка завершыць сваю працу там, дзе няма ніякай свабоды», — кажа Быкаў. З того часу, як Быкаў у Нямеччыне, ён здолеў зноў пісаць. Андрэас Кшыван з Эўрапейскага цэнтра навучання ў нарысе пра В.Быкава напісаў: «Гэты беларускі пісьменнік з

1955 году прысьвяціў сваю творчасць Вялікай Айчынай вайне». Сённяня Андрэас Кшыван мяркуе, што азначэныне «ваенны літаратар» у дачыненіі да Быкава не зусім дакладнае. Быкаў піша найперш пра лёс людзей, пра тое, што ў псыхалёгіі завецца «памежнымі становамі чалавека».

Апошняя праца пісьменніка, якую ён хутка завершыць, — мэмуары. У гэтым творы знайдзе адлюстраваныне і ягоная барацьба супраць Лукашэнкавага рэжыму. Барацьба, якая, паводле ягоных словаў, яго амаль перамалала. Многія палітычныя аднадумцы пісьменніка цяпер жывуць на эміграцыі, а некаторыя ўвогуле зыніклі. Пошукі зыніклых беспасыяховыя. Пра гэта маўчыць Лукашэнка, маўчыць і расейскі прэзыдэнт Пуцін. «Гэтыя людзі даўно забытыя», — кажа Быкаў, і ў ягоным голасе можна пачуць смутак, жах і лютасць.

Васіль Быкаў прабудзе ў Франкфурце-на-Майне да 15 красавіка. Ягонае знаходжаныне тут арганізаванае Міжнародным ПЭН-цэнтрам і эўрапейскім праектам «Гарады прытулкі», паведамляе «Frankfurter Rundschau».

«ПАКУЛЬ ВЯРТАЦЦА НЯ ПРЫЙДЗЕЦЦА»

12 лютага 2002

Сяргей Абламейка, Прага

Газета «Frankfurter Rundschau» напісала, што Васіль Быкаў 15 красавіка вяртаецца ў Беларусь. Ці так гэта? Наш карэспандэнт затэлефанаваў у Франкфурт.

— Васіль Уладзімеравіч, газета «Frankfurter Rundschau» паведаміла, што вы 15 красавіка вяртаецца ў Беларусь. Ці праіду? Калі не, то якія вашыя пляны?

— Карэспандэнт той газэты трохі спрасьціў маю проблему. Я хацеў бы вярнуцца, канечне, але не цяпер і не пры гэтых умовах. 15 красавіка заканчваеца тэрмін маёй візы ў Нямеччыне, натуральна, я думаю, як быць далей. Я ня мог у той гутарцы з карэспандэнтам распавядাць пра ўсе мае меркаваньні на гэты конт, тым больш, яны даволі няпэўныя. Некаторыя рэчы залежаць на толькі ад мяне. Таму адказаў так проста — калі ня будзе тут альтэрнатывы, то я мушу вярнуцца. Але альтэрнатывы ёсьць, хоць яшчэ даволі няпэўныя. Я проста не могу нічога пра іх сказаць. Тым ня менш, ёсьць некалькі магчымасцяў, якія высьветляюцца ўвесну, і я прыму канчатковое раашэнне. Усё ж майм лёсам тут апякуеца Міжнародны пісьменніцкі парламэнт і яшчэ некалькі арганізацый. Я думаю, што 15 красавіка вяртаца ў Беларусь мне ня прыйдзеца.

— *Над чым вы цяпер працуеце?*

— Я працую над аўтабіографічнай кнігай. Гэта, канечне, мэмуарны жанр; я хачу распрааваць некаторыя моманты маёй аўтабіографіі — магчыма, асэнсаваць сябе самога. Можа, што-небудзь з гэтага будзе надрукаванае — зь цягам часу, не цяпер, дык паслья.

«НЯ ВЕДАЮ, ЦІ ДАЧАКАЮСЯ ЗЬВЯРЖЭНЬНЯ ДЫКТАТАРА ЛУКАШЭНКІ»

25 сакавіка 2002

Алена Панкратава, Менск

«Беларускія паліцыянты змагаюцца з апазыцыяй» — такую публікацыю зъмясьціла нямецкая газэта «Frankfurter Rundschau». Выданыні Нямеччыны паведамляюць пра съвяткаваньне 84-х угодкаў БНР, а таксама пра сутуацию з правамі чалавека ў Беларусі.

Як піша «Frankfurter Rundschau», паліцыянты зноў ужылі сілу супраць апазыцыі. Паводле публікацыі, затрыманы некалькіх дзясяткаў дэманстрантаў ёсьць чарговым съведчаннем таго, што ў Беларусі парушаюцца асноўныя права і свабоды чалавека. «У гэтай краіне, — гаворыцца ў паведамлены «Agence France-Presse», — любая крытыка прэзыдэнта сустракае надзвычай жорсткую цэнзуру. Апанэнтаў улады чакае сапраўдны перасълед, дыскрымінацыя з боку рэжыму. Некаторыя крытыкі ўлады нават бясьследна зынікаюць». «Усе, хто ў гэтай краіне выступаюць за дэмакратыю і незалежнасць, нават тыя, хто проста гавораць па-беларуску, становяцца падазронымі. Мова беларускіх уладаў — выключна расейская», — цытуе слова Васіля Быкаў журнالістка «Frankfurter Allgemeine». В.Быкаў патрабуе ад палітычнай систэмы сваёй радзімы талерантнасці й празрыстасці. Ён хоча, каб ягоны голас, голас кожнага ягонага суайчынніка быў пачуты. Аднак, як піша «Frankfurter Allgemeine», прайду пры сутуацыю ў Беларусі гэтыя прызнаны нават у савецкі час (і не ў апошнюю чаргу за мастацкую праўдзівасць) пісьменнік цяпер можа пісаць толькі за межамі радзімы. «Невялікі спакойны кут, пісьмовы стол, белая папера — гэтага хапае мне, — распавядае Васіль Быкаў пра сваё франкфурцкае жыццё. Ён дадае: — Ня менш важная і ўпэўненасць у тым, што мяне сярод дня ня скопяць на вуліцы незнамыя людзі, якім за гэта заплацлі».

77-гадовы пісьменнік ужо напісаў у Нямеччыне дзіве кнігі. Хутка будуць гатовыя і ягоныя мэмуары. «Гэта надзвычай праўдзівая літаратура», — піша франкфурцкая журнالістка. За сваё жыццё вядомы пісьменнік перажыў нямала дыктатараў: Сталіна, Хрушчова, Брэжнева, Андропава, Чарненку. «Яны прыходзілі і сышодзілі, — гаворыць Быкаў, — але ў той час я быў малдзейшы і ведаў, што перажыву іх. Цяпер мне сумна, бо я стары і ня ведаю, ці дачакаюся зьвяржэння дыктатара Лукашэнкі».

**СЯРГЕЙ КАСЬЦЯН ПРЫЗНАЧАНЫ НА КІРАЎНІКА
ХОЛДЫНГУ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІХ ЧАСОПІСАЎ**

16 красавіка 2002

Валянціна Аксак, Менск

15 красавіка міністар інфармацыі Міхаіл Падгайны прадставіў галоўным рэдактарам пяці літаратурна-мastaцкіх часопісаў і газэты «Літаратура і мастацтва» кіраўніка холдынгу, у які гэтыя выданыні аб'ядноўваюцца. Кіраваць беларускім літаратурным працэсам прызначаны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сяргей Касьцян.

Сяргей Касьцян да беларускай літаратуры ня мае ніякага дачыненія. 61-гадовы ўраджэнец Клічаўскага раёну Магілёўшчыны сваю кар'еру пачаў сакратаром камітэту камсамолу саўгасу «Каменка», затым кіраваў камсамолам Мазыршчыны і аддзелам Мазырскага райкаму КПБ. «Удзел камсамолу Беларусі ў мэліярацыі беларускага Палесся» — тэма кандыдацкай дысэртацыі Сяргея Касьцяна, пасъля абароны якой ён выкладаў марксісцка-ленінскую наўку ў Мазырскім пэдагагічным інстытуце. У 1995 годзе ён быў абрани дэпутатам Вярхоўнага Савету Беларусі. У часе канстытуцыйнага крызісу 1996 году актыўна падтрымаў Аляксандра Лукашэнку, за што, перайшоўшы ў Палату прадстаўнікоў, атрымаў пасаду намесніка старшыні камісіі ў міжнародных спраўах і сувязях з СНД. Стваральнік блёку «Анты-НАТО», старшыня Беларускага славянскага камітэту, сакратар ЦК кампартыі Беларусі. Зь нешматлікіх узнагародаў мае адметную — мэдалль «120 гадоў з дня народзінаў І.В.Сталіна».

**«НЭАСАВЕЦКАЕ КІРАЎНІЦТВА ЦЯГНЕ Ў КАМЕННЫ
ВЕК»**

16 красавіка 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Мы патэлефанавалі ў Франкфурт-на-Майне і паспросілі Васіля Быкава выказаць стаўленыне да спрабы аб'яднаць літаратурна-мastaцкія часопісы ў голдынг, а фактычна — зыліквідаваць гэтыя часопісы.

— Я думаю, гэтая падзея ў беларускай гісторыі — не навіна. Яна цалкам кладзецца ў рэчышча апошніх палітычна-эканамічных падзеяў. Ліквідуюцца нацыянальная культура, мастацтва, літаратура. Ліквідуецца сувэрэнітэт краіны. Чаму павінны заставацца незалежныя бедныя літаратурныя выданыні? Зрэшты, тое ў нас адбывалася заўжды, пад маскай барацьбы з нацыяналізмам вынішчалася нацыя, дзеячоў нацыянальной культуры высылалі ў Сібір, саджалі на 10 гадоў бяз права перапіскі. У славутыя гады сотнямі вазілі ў Курапаты, дзе іх непрызнаныя косыці тлеюць і дагэтуль. Цяпер беларускую культуру пазбаўляюць яе нацыянальнага слова. Як некалі беларуское сялянства вынішчалі мэтадам калектывізацыі, так і цяпер нацыянальную культуру — новым мэтадам «холдынгізацыі». Усё мэтанакіравана, з ранейшымі мэтамі — хіба навамоднымі способамі.

— Калі краінай пачаў кіраваць Лукашэнка, стаўленыне да вас зьмянілася; варта сказаць, што вас фактычна прымусілі пакінуць бацькаўшчыну. У рэчышчы гэтай палітыкі і дзяржавы выданыні на надта цікавіліся вашай творчасцю (хады «Полымя» падчас рэдактарства Сяргея Законьнікаў штогоду ў студзеніскім нумары друкавала вашую прозу). Ці гэтая рэарганізацыя паўплывае на вашую творчасць?

— Найперш мне хацелася б менш за ўсё гаварыць пра свае асабістыйя справы ў гэтым сэнсе. Я даўно страціў веру ў камунапазытывізм і думаю, што камунарэванш рэальнейшы за дзіцячыя спадзвесы на лепшую будучыню. Разумныя людзі зь ліку пісьменнікаў тое зразумелі даўно — і даўно кінулі пісаць, што вельмі лягічна. Мабыць, цяпер застаецца адзінае — зъберагчы тое найлепшае, што напрацавана нацыянальнай культурай у XX стагодзьдзі. Але й гэта праблема — як яе вырашыць бяз грошай? Хіба ў фальклёры? — значыць, назад у каменны век, куды нас сілай гоніць наша нэасавецкая кіраўніцтва і куды сълепа пнецца наша ачмуэрэлае грамадства.

— I яничэ адно пытаныне, якое папулярнае ў Беларусі пасыля тэлеэфіру расейскай кампаніі НТВ з удзелам Лукашэнкі. Лукашэнка сказаў пра вас: «Я на ягоных вершах і творах вучыўся. Ну, вы мне распавядзіце пра Быкава, якога я ў школе вучыў, і нядрэнна вучыў. Прозы ў яго болей». Васіль Уладзімеравіч, прозу вашую ведае ўсяя Эўропа, увесе съвет, але дзе можна было б пачытаць вашыя вершы?

— Наконт вершаў мне няёмка нават гаварыць, бо я іх ніколі не пісаў. І пра маю, так сказаць, непрыхільнасць да паэзіі я неаднойчы пісаў у сваёй публіцыстыцы. Хаця гэта ня значыць, што я ўвогуле не прызнаю права на паэзію — асабліва для тых, хто хоча ўёй нешта знайсьці. Калі ласка! Толькі я вершаў не пісаў.

ВІКТАР КАЗЬКО: «БЫКАЎ ПАКАЗАЎ ХАРАКТАР БЕЛАРУСА, ДУШУ БЕЛАРУСА Ў ЭКСТРЭМАЛЬНЫХ УМОВАХ»

28 красавіка 2002

Mіхась Скобла, Менск

Зъ перадачы «Вольная студыя» — гутарка зъ пісьменнікам Віктаром Казьком.

— Прэзыдэнцкі клопат пра культуру выявіўся ў падзеі гэтага тыдня. Начальнік усіх беларускіх літаратурна-мастацкіх часопісаў С.Касцян пачаў-такі мняць рэдактараў, звольняць неляяльных і прызначаць «сваіх». У «Полымі» на месца Сяргея Законыкава сеў Мікола Мятліцкі. Чаго чакаць ад такіх кадравых ператрусаў?

В.Казько: Улада пайшла на парушэнне ўсяго, і юрыдычных, і чалавечых законаў. Аддалі часопісы невядома каму. Тых людзей, якія прыйшлі пры жывых рэдактарах кіраваць часопісамі, я б назваў штрайкбрэхерамі нашага часу. Такога культурнага штрайкбрэхерства яшчэ не было — нават за сталінскім часам. Калісьці мнялі А.Твардоўскую, дык аднаго мнялі. Але каб адным махам узяць і пазбавіцца ад усіх... С.Касцян у інтэрвю «Белорусской деловой газете» назваў творчасць Васіля Быкава састарэлай. А таго не разумее, што Быкаў навечна ўпісаны ў літаратуру, яго ва ўніверситетах ва ўсім съвеце вывучаюць. Ён паказаў харектар беларуса, душу беларуса ў экстремальных умовах. Быкаў вельмі съцілы чалавек, яму многага ня трэба — дайце спакойна жыць на радзіме. Не даюць.

ЯНКА БРЫЛЬ: «БУДЗЕ ЛЕПШ, БЕЗУМОЎНА»

6 траўня 2002

Вольга Караткевіч, Карэліцкі раён

Пісьменьнік Янка Брыль разважае пра публіканьне твораў беларускіх пісьменьнікаў пасля зъмены рэдактараў у часопісах.

— Дзе друкавацца будзем? Я не хачу друкавацца ў гэтых часопісах, якія будуць рэдагаваць гэтых людзі. Я зь «Нёману» забраў вялікую публікацыю мініятураў сваіх, падрыхтаваную да сёмага нумару, яны меліся выдаць у звязку з майм 85-годзьдзем, але я пайшоў і забраў гэта, бо я не хачу, каб там хадзіў той зыненавіджаны намі чырвоны аловак цэнзара. Цэнзары былі, але яны не былі такія дурныя, якімі яны могуць быць цяпер, гэтых цэнзары. Гэта калі прыходзіць замест выдатнага пісьменьніка Алеся Жука — у самы цяжкі пэрыяд ягонага жыцця, ён перанёс сур'ённую апэрацыю на сэрцы — прыходзіць крыклівая, вісклівая баба і крычыць, што яна ўжо рэдактар замест яго. Уяўляце, што гэта такое?

Цяпер, скажам, такі самаадданы, такі культурны, такі шчыры чалавек як Сяргей Законьнікаў — і яго прыходзіць замяніць чалавек, якому ня сорамна. Вось што мне страшна. Калі б мяне калісці паслалі замяніць, дапусьцім, Танка ці Лынькова, старэйшых за мяне, дык я ж саромеўся б увайсці ў гэты пакой, ня тое каб замяніць. Я вось думаю: што за людзі прыйшлі, якія людзі? Графаманы, нікчэмнасыці ў літаратурным сэнсе. Я ня ведаю іх як людзей, але я ведаю іх як нелітаратаў — і яны будуць там кіраваць. Цяпер там пратэстуюць. Гілевіч заяўіў аб сваім выхадзе з рэдкалегіі «Полымя» і «Маладосці». Мала хто застанецца, я не ўяўляю сабе, хто можа застацца ў рэдакцыях працаваць далей — і ў «Полымі», і ў «Маладосці».

Вы ўяўляеце сабе, што такое пяцьсот чалавек, пяцьсот чальцоў Саюзу пісьменьнікаў? Гэты Саюз даволі марудна рос, я з Іванам Мележам быў прыняты ў гэты Саюз у першы дзень міру, 10 траўня 1945 году. Мележ быў сорак трэці, я быў сорак чацверты ў Саюзе. А цяпер пяцьсот восем ці пяцьсот дзесяць чалавек, і часам бралі без асаблівага разбору, ня так, як раней. Раней было больш строга, скажам, два-тры чалавекі ў адзін прыём. А цяпер вось апошнімі гадамі ў нас было па 15 чалавек адразу, скопам, паўзводна. І ў гэтым Саюзе пісьменьнікаў ня толькі геніяў не пяцьсот (цяпер жа любяць слова «геніяльнасць»), самі маладыя, на ногі не пасьпелі ўстаць, а ўжо называюць адзін аднаго геніямі. Там розныя людзі, там многа выпадковых людзей. Васіль Быкаў не аднойчы адкрыта пра гэта казаў, што там усялякія людзі ў ідэйным пляне. У найменшай ступені загадкавыя. Мы ўжо гаварылі пра Жука і пра Чайку. Тое самае можна сказаць пра Законьніка і пра Мятліцкага, які замяніяе старэйшага таварыша, не саромеючыся гэтага.

У гутарцы мы неаднаразова згадвалі пэсымізм Васіля Быкава адносна падзеяў у Беларусі і пэрспэктываў краіны. А вось думка Янкі Брыля:

— Я гэтага не падзяляю. Тут, можа, розніца і ў характарах. І ў творчасці Васіля ёсьць такія ноты, якія для мяне арганічна непрымальныя. Мой аптымізм ідзе ад народу, ад народнага: выживем усё ж такі, дачакаемся нечага. Не чакаючы, ня седзячы. Будзе лепш, безумоўна. Нешта будзе.

РАСПАЧАЛАСЯ НОВАЯ ХВАЛЯ ШАЛЬМАВАНЬНЯ
ВАСІЛЯ БЫКАВА

16 траўня 2002

Ігар Карней, Менск

Пісьменьнік Эдуард Скобелеў заклікаў нядаўна прызначаных рэдактараў літаратурна-мастацкіх часопісаў, якія ўваходзяць у падкантрольны ўладам холдынг «Літаратура і мастацтва», байкатаўцаў пэўных майстроў сучаснай беларускай літаратуры — Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна, Генадзя Бураўкіна, Ніла Гілевіча, Сяргея Законьнікава ды некоторых іншых. Паводле Э.Скобелева, усе яны на цяперашнім этапе разъвіцця дзяржавы і літаратуры — «палітычна адсталыя фігуры».

Рэакцыя фактычна забароненых для друку ў дзяржаўных выданьнях творцаў была лёгка прадказальная: яны згадваюць пра вяртанье цэнзуры ды падзел на «палітычна надзейных» і персонаў «нон грата». У чорны сьпіс трапіў і народны паэт Рыгор Барадулін. Ён гэтак паставіўся да пазбаўлення яго магчымасці друкавацца ў літаратурных часопісах:

P.Барадулін: Быў цікавы паэт, Васіль Вітка. Ён напісаў верш «Жаўранак» і панёс у рэдакцыю. А канцоўку зрабіў такую: «А што, калі не надрукуюць? Ат, жаўранка і так пачуюць!» А што да Скобелева... Мне 66 гадоў, я перажыў мноства рэформаў. Ніхто нікому не забароніць пісаць. Той, хто пісаў, пісаць будзе надалей. Іншая справа, што ўся гэтая рэарганізацыя — дзеля таго, каб зачыніць беларускія выданьні. Але я думаю, што ўзынікнуць новыя. А ўсе гэтыя «пастаўленыя» — яны як мётлы, іх выкарыстоўваюць паводле прызначэння. Ці нават венікі: венік калі зъмітаецца, робіцца гальлём. А гальлё выкідаюць.

У тэлефоннай размове галоўны рэдактар «Інфармацыйнага весніка адміністрацыі прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь» Эдуард Скобелеў так патлумачыў свае радыкальныя прапановы прызначаным уладай кіраунікам часопісаў «Полымя», «Нёман», «Маладосць» і «Крыніца»:

Э.Скобелеў: Пісьменьнікі, беручы ўдзел у палітычнай барацьбе, прычым на пазыцыях не нацыянальных, а інтэрнацыянальных, шкодзяць сабе, выглядаюць съмешана. Я ў гэтай сувязі называў і Бураўкіна, і Гілевіча, і, на жаль, нашага любімага Быкава. Калі творчасць пранізаная палітыканствам — натуральна, яна губляе сэнс. Мне распавядалі сюжэт апошняга апавяданьня Быкава: заварылі чалавека ў трубе. Ну, навошта такія жарсыці? Усім гэтым таварышам трэба даць час апамятацца, прыстасавацца. І калі будуць напісаныя таленавітыя рэчы, няхай нясуць. Але рэч у тым, што на базе таго ідэйнага багажу, якім яны валодаюць, яны праста бясплодныя. Як можна папракаць таго ж Лукашэнку, што ён не працуе на карысць беларускай нацыі? Съмешна. Мы ўвесь час кажам, якія нашыя клясыкі вялікія. Але ніколі ня кажам пра іхнью творчасць. А твораў няма — другараднасць, запазычанасць. Можа, якраз ціпер надыдзе момент, калі іх крыху зь нябёсаў за ногі съцягнуць.

Адказваючы на пытаньне, ці здольны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сяргей Касцян — чалавек, які ня мае ніякага дачынення да літаратуры, зрабіць літаратурны пераўтварэнны, спадар Скобелеў сказаў:

Э.Скобелеў: Ня толькі ж Касцян. Яго ж падтрымліваюць вопытны літаратар Бондар і чэсны, прыстойны чалавек Новікаў. Настрой на карысць кансэнсусу — нацыянальнага, сумеснай працы на незалежнасць, на сувэрэнітэт дзяржавы. Як жа бяз гэтых ідэяў?

Гарадзенская паэтка Данута Бічэль памятае і мінулыя

хвалі шальмаваньня беларускіх літаратараў. У прыватнасці, гэта было ў «гарадзенскі пэрыяд» Васіля Быкава:

Д.Бічэль: Такіх паралеляў у жыцці Быкава было не сколько: першы раз пасыля «Круглянскага моста», «Мёртвым не баліць», недзе пры канцы 1960-х. Ну, што зробіш? Усё вяртаецца, зрешты, нічога асабліва тут не мянялася. Так што чакаць, што Скобелёў будзе заклікаць, каб Быкава друкавалі, не прыходзіцца. Апанэнты такога кшталту заўсёды будуць вярзьці нешта падобнае. Бяда, што ў іншых няма магчымасці выказацца на tym самым радыё, дзе гаворыць Скобелёў. Я яго асуджаю. А Быкаў — гэта нашая вышыня, столь. Апостал, не апостал — ня варта кідацца словамі. Ён нават ня Янка Купала, але лёс ягоны прыблізна такі ж, як і Купалы: трагічны. Нашчадкі, сучаснікі, мы ўсе павінны яго абараніць як можам, колькі хапае моцы — хоць бы выказацца, каб яго пакінулі ў спакой там, дзе ён ёсьць цяпер.

Пасыля апошніх захадаў дзяржаўных ідэолягій стварэньне незалежнага літаратурнага часопіса, пра які распавядаў былы рэдактар «Полымя» Сяргей Законінкаў, многія пісьменнікі называюць адзіным выходам з сытуацыі.

ЧАМУ БЫКАЎ НЕ ЛЮБІЎ НАТАНІКАЎ, ПАЛІЎ СВАЕ ЧАРНАВІКІ І АРХІВЫ

Чэрвень 2002; прагучала ў чэрвені 2003

Алена Ціхановіч, Прага

На просьбу Радыё Свабода падчас побыту ў Нямеччыне Васіль Быкаў пачаў пісаць успаміны. Калі мы атрымалі тэкст, ён называўся вельмі проста — «Мае успаміны». Тэлефаную яму: «Васіль Уладзімеравіч,

гэта першыя ў вашым жыцці мэмуары, прыдумайце нейкую больш выразную назуву, хаця б дзеля перадачы на радыё». Ён папрасіў часу. Пазней, у наступнай размове па тэлефоне, сказаў: «Так, пішице. Назва будзе такая — «Доўгая Дарога Дадому», — ён прачытаў менавіта так, апіраючыся на кожнае «д», даючы асобны сэнс кожнаму з гэтых словаў. Тады ён яшчэ ня ведаў (а можа, і ведаў?), што падсумуе свой жыццёвы шлях у гэтым практычным загалоўку.

Улетку 2002 году Быкаў прыехаў у Прагу, каб начытаць успаміны для радыёпрам'еры. Мы запісалі некалькі перадачаў штодня, і гэта была нялёгкая праца нават для дасыведчанага дыктара. Таму я старалася расцягнуць перадышкі, заводзячы размову пра нейкія дэталі, драбніцы — на шчасыце, не выключаючы мікрофону. Потым з такіх перадышак і склалася вось гэтае інтэрв'ю.

— *Васіль Уладзімеравіч, ці прызывычайліся вы пісаць на камп'ютары?*

— Камп'утар усё ж, апроч усяго іншага, гэта тэхніка, і валоданьне ёй патрабуе пэўных намаганьняў, якіх не патрэбна для звыклай справы, калі пішаиш ручкай. Апрача таго — тэмп; тэмп майго мыслення дастасаваўся да тэмпу маіх пальцаў, і даволі гарманічна гэта адбываецца. А на камп'утары перажываеш нейкую дысгармонію. Таму найлепш, калі нават звычайнія фразы, якую-небудзь устаўку, ці што, напішаиш съпярша на паперы, хоць бы малазборліва, беглым почыркам, а пасыля ўжо перадрукуеш на камп'утары.

— *Якія ручкі вы любіце?*

— Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, магу пісаць і алоўкам — па сутнасці, няважна. Вось некалі Валодзя Караткевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаванье — гэта добрая папера.

— Белая папера і чистая сарочка, здаецца, ён казаў.

— Так, і чистая сарочка, як ён казаў. Вось добрая папера мне таксама падабаецца. Хаця ўсё жыцьцё у нас жа яе не было, цяпер дык зъявілася такая папера, а то ўсё была такая газэтная. Ну а ўвогуле — ня ў тым справа: калі ёсьць у галаве, дык напішацца дзе хочаш, нават на цыгарэтным пачку. У мяне, напрыклад, няма запісных кніжак, я іх не вяду. Хаця многія, вельмі многія зь імі не расстаюцца. Я не магу сябе так дысцыплінаваць. І калі нават трэба нешта запісаць, у мяне звычайна то ручкі няма, то паперы няма. Вось так атрымліваецца.

— Значыць, гэтая ўспаміны пісаліся толькі з памяці?

— Так, толькі з памяці. Гэта, канечне, дрэнна, бо там нейкі архіў, нейкія матэрыялы — у мяне ж з сабой іх не было, яны засталіся ў Менску. Таму калі я ўзяўся пісаць, у мяне нічога не было, апрача маёй галавы. І таму я пісаў толькі тое, што я памятаў. Тоё, што я забыўся або памятаў няцвёрда, гэта ў асноўным адносіцца да лічбаў, да храналёгіі. Тут, вядома, мае ўспаміны вельмі безабаронныя.

— Як упрадкаваны ваш архіў? Дзе захоўваюцца чарнавікі, лістуванье?

— Ніякага парадку. Лістоў у мяне было вельмі шмат, некалькі чамаданаў. Але, як гэта ўсё пачалося, я іх на дачы пачаў паліць. І я спаліў ўсё, за выключэннем аднаго чамадану, таму што я заўважыў, што мае кватэра і дача прыціяваюць да сябе ўвагу. Прыходзяць людзі, нечага шукаюць, усялякія вобыскі ідуць... У маю адсутнасць, канечне. Ну, і я падумаў — на чорта мне трэба, каб гэта ўсё прыціявалася? І я аднойчы ўзяў, папаліў шмат чаго. І яшчэ засталося — трэба паліць. Тым больш, што чарнавікоў сваіх я даўно не хаваю, я іх палю звычайна. Як перадрукую — я іх праста палю, зьнішчаю, каб іх не было і знаку, каб не было ў чым разъбірацца. Я памя-

таю, як Караткевіч перад съмерцю незадоўга, я быў у яго, ён казаў: «Вот узяўся разъбіраць свой архіў, і не магу, баліць жывот, злуся на сябе, трэба было зрабіць гэта раней». Такі быў клопат. Ну, я падумаў — на чорта мне гэты клопат? І таму пасъля мяне мала што застанецца. І гэта добра.

— Васіль Уладзімеравіч, калі б цяпер была магчымасць выдаць нешта з найболыш цэнзураваных ваших твораў у арыгінале — ці ўдалося б аднавіць першапачатковы тэкст? Ці хацелі б вярнуцца да таго, што вам, аўтару, было дарагое?

— Гэта немагчыма. Вось «Мёртвым не баліць» — ужо столькі варыянтаў прайшло ва ўсіх гэтых рэдагаваннях, што першапачатковы варыяント ужо і не захаваўся. Навогул, я ўжо і заблытаўся ў гэтых варыянтах. І хаця апошні мяне не задавальняе, але я ня маю магчымасці што-небудзь аднавіць у ім, настолькі ўсё там заблытаўся. Ну а пасъля... Божа мой. Мы не разумеем адной рэчы — гэтая культура скончылася. Тоё, што пачынаецца цяпер у галіне культуры — не працят, не разьвіцьцё культуры навогул. Гэта контаркультура. Таму ўсе ранейшыя звычкі, у літаратуразнаўстве ацэнкі, падыходы — ўсё гэта засталося ў мінулым. Цяпер, у гэтым стагодзьдзі, усё будзе іншае. І ў гэтым іншым для ранейшага — няма месца. Таму і літаратуры ранейшай ня будзе, яна застанецца там, і будзе хіба што для аматараў, для навукоўцаў, якія будуць пісаць дысэртацыі. І тоё — ня будуць пісаць дысэртацыяў нават. Дысэртацыі будуць пісаць пра бітнікаў. Таму — пра што клапаціцца, божа мой...

**«КАЛІ Б БЕЛАРУСЬ БЫЛА НЕЗАЛЕЖНАЯ, НЯХАЙ
БЫ ЯНА БЫЛА БЕДНАЯ, НЕРАЗВІТАЯ, АДСТАЛАЯ
— УСЁ АСТАТНЯЕ ПРЫКЛАЛАСЯ Б»**

9 чэрвень 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Перадача «Праскі акцэнт». Удзельнікі: з праскай студыі «Свабоды» — пісъменьнік Васіль Быкаў і дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандар Лукашук, па тэлефоне зь Менску — рэдактар газэты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.

С.Навумчык: Памятаю, восеньню 1991 году вы, Васіль Уладзімеравіч, і Рыгор Барадулін напісалі ліст у Вярхоўны Савет Беларусі, дзе патлумачылі, што з прыняцьцём незалежнасці Беларусі павінен быць прыняты і новы гімн адноўленай дзяржавы. Памятаю, вы тады прапанавалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». І вось цяпер Беларускае радыё распачынае знаёмства слухачоў з праектамі новых гімнаў. Як вы да гэтага ставіцесь? Ці выклікае гэта аптымізм, ці гэта простая фармальнасць?

В.Быкаў: Я думаю, што гэта проста запазынелая фармальнасць. Падыходы да такой важнай для кожнай незалежнай дзяржавы справы як гімн — тут надта няпэўныя. Ці, можна сказаць, цяпер яны сталі пэўныя, раней яны былі няпэўныя. Раней кірауніцтва не магло пагадзіцца, канечне, на такі праект гімну як «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», таму што хто такія «мы» — гэта не было вызначана і нават ня мелася на ўвазе. Ну, а цяпер, здаецца, яны ўжо вызначыліся: мы — гэта тыя сілы, для якіх гэты тэкст, тэкст гэтага гімну ніяк не падыходзіць, і яны вырашылі знайсці іншы, які б адпавядаў іхным мэтам, найперш палітычным мэтам, канечне.

С.Навумчык: Пытаньне да галоўнага рэдактара газэты «Наша Ніва» Андрэя Дынька. Андрэй, у вашай газэце была дыскусія, прысьвеченая гімну...

А.Дынько: Большасць аўтараў нашай газэты падкрэслівала, што новы дзяржаўны гімн мусіў бы аб'яднаць нацыю. Гэта павінна была быць такая песня, такая мэлёдывы, такі тэкст, пад якім маглі бы падпісацца ўсе беларусы. Гэта мусіла быць аб'яднаўчая мэлёдывы. Вельмі прыкра будзе, калі новым гімнам будзе пасьпешліва зацверджаны тэкст і мэлёдывы, якія будуць чужыя для многіх беларусаў. Гэта будзе значыць толькі адно: што гэты гімн зноў стане часовым і праз нядоўгі час зноў прыйдзеца яго зъмяніць.

С.Навумчык: Пытаньне да Аляксандра Лукашука, дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода. Аляксандар, як бы ты паразінаў гэтую ситуацыю з гімнам у Рэспубліцы Беларусь з усясьветнай і эўрапейскай практыкай?

А.Лукашук: Я б паразінаў зь ціхаакіянскай. Нядаўняя новая краіна, якая зьявілася на мапе сьвету — Усходні Тымор — свой першы дзень незалежнасці сустрэла з нацыянальным гімнам. Гэта безумоўная адзнака прысутнасці дзяржавы ў съвеце. Мяне ў гэтай ситуацыі крыху дзівіць такая акалічнасць, што ўжо з 1991 году, адзінаццаць гадоў, краіна мае музыку, якая выконваецца як гімн, і яя мае словаў. Гэта ўнікальны паказынік — нацыя яя мае мовы, яя мае чаго сказаць — анямела. У пэўным сэнсе гэта сапраўды так.

Тады, калі гімн можна было прыняць (я думаю, што ўсё ж можна было прыняць у першыя тры гады незалежнасці) — перашкодзілі недастаткова ўмелыя дзеяльніць, хто разумеў важнасць гэтай проблемы, не ставала перакананыя большасці дэпутатаў у тым, каб гімн прыняці. Было зашмат унутраных спрэчак, хацелі нечага лепшага — у выніку не атрымалі нічога. Што да

новых варыянтаў, якія прапануюцца... Што ж, я думаю, што ёсьць вельмі малы шанец, што гэта можна неяк выкарыстаць у станоўчым пляне, для замацаванья ідэяў і ідэалаў сувэрэнітэту, незалежнасці і дэмакраты. Хіба што гэты гіmn доўга не пратрывае.

С.Навумчык: Пэўна, гэты гіmn будзе прыняты, адзін з тых варыянтаў, якія цяпер гучыць па Беларускім радыё, і кожную раніцу вяшчаныне афіцыйнага радыё будзе пачынацца гэтым гімнам. Пры яго выкананыні на афіцыйных мерапрыемствах будуць уставаць (тых, хто пры ім ня ўзыняўся, у цяперашній Беларусі на афіцыйныя мерапрыемствы звычайна не запрашаюць). Але будуць і беларусы, якія ня будуць слухаць гэтага гімуна — проста таму, што яны ня будуць яго чуць, бо будуць жыць за межамі бацькаўшчыны. Паводле апошніх сацыялігічных апытаўніц, каля трох мільёнаў грамадзянаў Беларусі (фактычна палова дарослага насельніцтва) хадзелі б зъехаць зь Беларусі.

Пытаныне да Андрэя Дыньюка. Андрэй, вы адносна малады чалавек. Вось гэтая хвала эміграцыі, якая ўжо пачалася, яна адметная тым, што зь Беларусі зъяжджаюць найперш маладыя людзі, маладыя прафэсіяналы, і што прыкметна — яны даволі добра ўладкоўваюцца на Захадзе. Іхныя прафэсійныя і асабістыя здольнасці дазваляюць ім праз даволі хуткі час быць нароўні з грамадзянамі тых краінаў, куды яны трапляюць. Ці назіраеце вы тэндэнцыю жаданьня ад'езду ў асяродку сваіх знаёмых?

А.Дыньюко: Беларусь — гэта частка сьвету, неад'емная частка сьвету, і ўсё, што робіцца зь іншымі краінамі Эўропы, робіцца і з намі. Сьвет робіцца ўсё больш адзіным, падарожнічаюць ўсё прасыцей, межы зынікаюць, ад'яжджаюць беларусы, але прыяжджаюць іншыя людзі ў Беларусь. Статыстыка сьведчыць, што ўсе апошнія гады ў Беларусь ўсё ж больш прыяжджае людзей, чым ад'яжджае. Іншая рэч, што сярод тых, хто ад'яжджаюць —

нашая эліта, нашыя інтэлектуалы, самая адукаваная частка насельніцтва. І гэта значыць, што ня ўсё ў пададку ў нас у дзяржаве. Гэта значыць, што мала быць незалежнымі — Беларусь ужо адзінаццаць гадоў незалежная, але гэта не ўратоўвае яе ад інтэлектуальнага зъянсіленыня, ад духоўнага зъянсіленыня, якое працягваеца ўжо некалькі гадоў, а канца якому, на жаль, пакуль не відаць. Бо мала незалежнасці, патрэбная яшчэ дэмакратыя, патрэбная рынковая эканоміка, а гэтыя мэты застаюцца яшчэ недасягнутымі, незрэалізаванымі, пра гэта мараць мільёны беларусаў. Я думаю, што як толькі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, як толькі беларусская эканоміка пяройдзе на прыватніцкія пачаткі, адразу мільёны людзей, якія цяпер не знаходзяць сябе ў нашай краіне, знайдуць сябе і змогуць сябе зрасцялізаць тут, і я думаю, што таксама тысячи людзей, якія выехалі зь Беларусі за апошнія дзесяць гадоў, вернуцца ў Беларусь.

С.Навумчык: А пакуль што мы жывём у сёньняшнім дні. Эміграцыя, канечне, зъява ня новая. Усё часцей мы гаворым пра беларускую эмігранцкую літаратуру, тую частку літаратуры, якая для нашага пакаленьня, цяперашніх трыццаці-саракагадовых, у свой час была проста закрытая. Васіль Уладзімеравіч, вы больш за трох гады знаходзіцесь за межамі Беларусі, жылі ў Фінляндыі, цяпер доўгі час у Нямеччыне. Я ня ўпэўнены, ці можна назваць гэтыя ваш статус эміграцыяй — але як вы пачуваецца? Гэта нешта адымае ад творцы ці нешта яму надае?

В.Быкаў: Тут трэба меркаваць у залежнасці ад канкрэтных умоваў: па-першым, на радзіме, па-другое, у краіне, куды зъехаў творца. Што да мяне, дык гэта ўсё ж нетыповая зъява. Я зъехаў у пэўных умовах, калі там, дзе я нарадзіўся, у маёй краіне, працаваць было амаль немагчыма. У той жа час на Захадзе былі створаныя ўсе ўмовы для творчасці. Вядома, што пісьменніку для твор-

часыці няшмат трэба: ціхі куток і кавалак чыстай паперы. Але ўвогуле маё перакананьне, даўніе і глыбокае, заснаванае ў тым ліку і на ўлансным вопыце: кожны чалавек павінен жыць дома, бо ўсякае расстаньне з радзімай непазыбежна выклікае канфлікты псыхалягічныя, сацыяльныя, самыя розныя — у кожнай асобы.

Таму, калі людзі зъяжджаюць — ня толькі пісьменьнікі, іх у нас якраз мала зъехала, а і ўсе іншыя, дык толькі з тae прычыны, што жыць на радзіме, тым больш нешта ствараць, ім проста стала немагчыма. Такіх людзей можна пащадаваць. Добра сказаў Дынко, што калі зъменіцца сітуацыя ў Беларусі, адбудуща рэформы, дык многія, ці ўсе, можа быць, эмігранты вернуцца на радзіму. Я баюся, што такія ўмовы будуть вельмі няхутка, і тыя людзі, якія зъехалі, яны ў сваім пакаленіні, мабыць, застануцца ў эміграцыі, так, як засталіся эмігранты пасълявеннага часу, якія там пражылі жыцьцё, — і зъявілася новае пакаленіне, іх дзеци, якія ня думаюць вяртацца на радзіму, бо яны ўжо перасталі быць беларусамі, і вось у гэтым вялікае злачынства рэжыму перад беларускай нацыяй.

C.Навумчык: Як можна захаваць беларусаў у арбіце беларускага жыцьця, тых беларусаў, якія зъехалі?

A.Лукашук: На гэтае пытаньне лепш мог бы адказаць чалавек з інстытуту, разъмешчанага ў Ерусаліме. Вось выдатны прыклад таго, як габрэйская эміграцыя і вяртанае ў Ізраіль габрэйскай дыяспары становіць фактычна фантастычны працэс, які адбываўся ў другой палове XX стагодзьдзя, стварэнніе дзяржавы і нацыі з дыяспары. Што да беларусаў, то яны трапляюць звычайна ў эмігранцкія асяродкі, якія карыстаюцца пераважна расейскай мовай. У іх няма ні практикі, ні неабходнасці атрымліваць інфармацыю па-беларуску, няма прагматычнага інтэрэсу. XXI стагодзьдзе дало новы сродак, якога проста не існавала раней, новы сродак, які

дазваляе ўсталёўваць лучнасць і падтрымліваць нейкія інтэрэсы нацыянальнага, культурніцкія, палітычныя паміж людзьмі, расцеянымі ў сьвеце. Гэта Інтэрнэт. І беларусізацыя Інтэрнэту, беларуская прысутнасць у Інтэрнэце, калі гаварыць пра канкрэтныя рэчы, на фоне таго, што мы ўжо маем, — як Рада БНР, сталыя эмігранцкія арганізацыі шмат у якіх краінах — гэта тое, што можа лучыць беларусаў у сьвеце.

C.Навумчык: Васіль Уладзімеравіч, ці карыстаецся вы Інтэрнэтам?

В.Быкаў: Увогуле я карыстаюся Інтэрнэтам апошнія два гады; праўда, зь некаторымі экспэсамі, бо мой Інтэрнэт, відаць, ня быў абаронены ад гакераў, і так сталася, што ў часе аднаго сэансу ў мяне згарэў камптар і ўся інфармацыя ў ім. Я думаю, што гэта ўсё ж выпадак. Гэта ня значыць, што Інтэрнэтам карыстацца нельга — наадварот, трэба, і як мага шырэй, бо Інтэрнэт дае незвычайныя, фэнаменальныя магчымасці для кожнага грамадзяніна кожнай краіны.

C.Навумчык: Спадзяёмся, што надалей вас не напаткаюць непрыемныя камптарныя экспэсы, ад якіх, на жаль, мала хто застрахаваны. Васіль Уладзімеравіч, вы цяпер у Празе, а тыдзень таму вы правялі некалькі дзён у Менску. Якія ўражаньні ад Менску? Напэўна, вы глядзелі Беларуское тэлебачаньне, гарталі афіцыйныя і незалежныя газеты — вашыя ўражаньні ад паездкі на радзіму?

В.Быкаў: Найвялікшае ўражаньне склалася не ад газэтаў і не ад тэлебачаньня, а найперш ад тых працэсаў, якія адбываюцца цяпер у творчых саюзах. Я маю на ўвазе Саюз пісьменнікаў і друкаваныя выданьні, якія так ці інакш залежалі ад Саюзу пісьменнікаў, ну і часткова ад ПЭН-цэнтру, якія маю гонар узначальваць. Я скажу, што на ўсіх гэтих кірунках нашая культура, нашая літаратура цяпер атрымлівае толькі паразы. Па-

разы ад рэакцыйных сілаў, супрацьстаяць якім нашая культура ня ў стане.

Мы ведаєм, што адбываецца ў Саюзе пісьменнікаў, які там разброд. Гэты разброд ня так сабе, як гэта хочуць некаторыя разумець, ня ў выніку нейкіх унутраных проблемаў — а таму, што магутныя сілы дзяржавы паславілі сабе задачу ліквідаваць беларускую літаратуру, прынамсі, Саюз пісьменнікаў. Тое самае мы бачым у галіне беларускай журналістыкі, калі фактычна валявымі актамі дзяржавы была зылкідваная ўся беларуская літаратурная журналістыка. Цяпер настала чарга ПЭН-цэнтру, там таксама адбываецца нешта незразумелае. Крыніцы гэтай незразумеласці, зноў жа, вядуць наверх, да ўладаў. Я ня ведаю, як гэта ўсё ўрэшце вырашыцца, але ружовых нейкіх спадзяваньняў я адтуль не прынёс.

С.Навумчык: Дзякую, Васіль Уладзімеравіч. У нашай студыі яшчэ адзін чалавек, які нідаўна быў у Менску — Аляксандар Лукашук, ён прэзэнтаваў там новае выданье «Верш на Свабоду», кнігу вершаў, якія гучалі штодня ў нашым эфіры. Аляксандар, гэты тонус беларускасці, ён стаў вышэйшы ці ніжэйшы?

А.Лукашук: На прэзэнтацыі кнігі «Верш на Свабоду», якая адбывалася ў Менску ў Палацы мастацтваў, прысутнічала пара соцень чалавек. Што мянене ўразіла — сапраўднасць усіх пачуцьцяў і напружанасць. І вельмі пазытыўна, і часам съмешна. Адзін вядомы філёзаф выступіў з прамовай, якая спалучала рысы Лукаша Бэнды, «Бум-Бам-Літу» і філёзафа Фукуямы. Але я б ня стаў гаварыць пра вялікі пэсымізм. Мне здаецца, што ўсе працэсы ў Беларусі даволі інэрцыйныя, даволі запаволенныя. Восем гадоў, якія існуе апошні рэжым — не такі вялікі гістарычны адрэзак часу, каб гаварыць пра кардынальныя змены.

Я адведваў сваіх сваякоў у вёсцы, і суседка пабачыла, што я зайдоў на панадворак, прыйшла, пастукала ў

раму, папрасіла, каб я выйшаў зь ёй пагаварыць. І сказала: «Вы, відаць, прыехалі адкуль, можа, нават зь Менскому. Скажэце, ці ня можаце вы каго-небудзь параіць, хто б мог дапамагчы супраць ведзьмы?» «Супраць каго?» — спытаўся я. «Супраць ведзьмы. Вось у нас у вёсцы ёсьць ведзьма, і ніяк не могу справіцца, вось ездзіла ўжо да розных людзей...» Ну, я парай ўй пайсьці ў найбліжэйшую царкву. Вярнуўся ў хату, расказаў пра гэту гутарку, а гаспадыня кажа: «Не, у суседнюю царкву ня варта ісці, а трэба ісці ў суседнюю вёску. Вось там бацюшка дык бацюшка. У нас не было дажджу два месяцы, дык старшыня калгасу і старшыня сельсавету, а таксама члены праўлення калгасу пайшлі да яго папрасілі, пайшлі разам памаліліся, і ў той дзень увечары прайшоў даждж». Вось і вынік прымусовага навуковага атэізму. Інэрцыйныя працэсы працягваюць дзейнічаць, і ў духоўным стане людзей, і ў культуры ў цэльым, і я б сказаў, што яны ня страчаныя.

С.Навумчык: Зьвяртаюся да спадара Дынъка: якое ваша меркаванье наконт перспектываў?

А.Дынъко: Я гляджу на сёньняшню Беларусь зь вялікай доляю аптымізму, з большым аптымізмам, чым я глядзеў на яе пару гадоў таму. На сёньня мы маем сваю дзяржаву, маем тое, што можа гарантаваць існаванье і выжыванье нашай нацыі ў гадах і стагодзьдзях. У большасці эўрапейскіх моваў слова «нацыя» і «дзяржава» — синонімы. Ня тое ў Беларусі, дзе нашая нацыя доўгі час ня мела дзяржавы. Цяпер мы яе маем, і адзінаццаць гадоў незалежнасці калі да чаго й прывялі, дык найперш да таго, што мы маем таксама ў краіне палітычную эліту, якая разумее вартасць незалежнасці.

Незалежнасць стае тою каштоўнасцю, якая будзе здольная аб'яднаць усю нацыю, прычым аб'яднаць ня толькі тых беларусаў, якія жывуць у Беларусі, але і тых беларусаў, якія апынуліся па-за яе межамі. Я спадзяю-

ся, што дзякуючы існаванью гэтае дзяржавы, неўзабаве зьявіцца і дэмакратыя, і рынковая эканоміка, бо хто як не свая дзяржава змога іх тут увесыці і абараніць. І я думаю, што яшчэ нядоўга нам засталося чакаць да таго, калі ў справе прыняцца дзяржаўнага гіму дзяржава будзе раіца ня толькі са сваёй прызначанай урадам камісіяй, але і зь беларусамі дыяспары, зь беларускімі эмігрантамі, якія несылі беларускую ідэю празь дзесяцігодзьдзі, калі яна была забароненая на бацькаўшчыне. Гэтае існаванье беларускае дзяржавы — яно ня можа не надаваць аптымізму. Я думаю, што ўсё будзе лепшаць. Я не пагаджуся з Васілем Уладзімеравічам Быкаўым, я думаю, што гэтае паляпшэнне ўжо не за гарамі.

C.Навумчык: Спадар Андрэй, падобна, што вашага аптымізму не падзяліў бы аглюдалынік уплывовага брытанскага часопіса «Economist», які прагназуе, што Лукашэнка будзе дамагацца захаванья сваіх паўнамоцтваў да 2015 году, і адзначае слабасць апазыцыі. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што прагнозы адносна пэрспэктыўаў дэмакратыі ў Беларусі на Захадзе розныя. Мы ўжо знаёмлі нашых слухачоў зь меркаваньнем міністра замежных спраў Швэці Анны Лінд, якая сказала, што ніколі ўлада ня можа ўтрымацца на гвалце і рэпрэсіях, на судах над палітыкамі і журналістамі. На жаль, гэтая канстатация абвяргаецца вопытам Кубы ды Паўночнай Карэі, дзе рэжымы трывалі дзесяцігодзьдзі. Васіль Уладзімеравіч, як вы ацэньваеце пэрспэктыву?

B.Быкаў: Я толькі могу выказаць маю зайдрасць спадару Дыніку, які так аптымістычна ацэньвае нашую будучыню. На жаль, я ня бачу падставаў для такога роду спадзяваньняў. Пра якую можна гаварыць незалежнасць, калі яе ўжо няма, калі яна ўжо згадзеная? Як можа, дапусьцім, прэзыдэнт Лукашэнка гарантаваць у будучыні незалежнасць, калі ўся ягоная палітыка

скіраваная на ліквідацыю рэштак, эфэмэрных, папяровых рэштак гэтай незалежнасці? Да чаго гэта прывяло, мы ведаем.

Пасля таго, як на пачатку 1990-х гадоў была прынята хоць нейкая, зноў жа, папяровая незалежнасць, съвет пачуў пра Беларусь. Цяпер, я думаю, эўрапейскія краіны ўжо забыліся, што яна існуе, апрач некаторых палітыкаў з АБСЭ, якія ўвайшлі ў канфлікт зь беларускім рэжымам. І чым далей ідзе час, чым далей Беларусь будзе ў такім няпэўным становішчы, tym менш ад яе захаваецца памяці ў съядомасці Эўропы, і ня толькі Эўропы. Таму я баяўся, што праз якіх-небудзь некалькі гадоў, калі будзе так прадаўжацца (а яно будзе так прадаўжацца, бо для зъменаў няма абсалютна ніякіх матываў і ніякіх умоваў), тэма Беларусі будзе ў съвеце проста закрытая.

C.Навумчык: Што, на ваш погляд, магло б зъмяніць такое развиццё падзеяў?

B.Быкаў: Магло б спыніць толькі рэальнае дасягненне незалежнасці Беларусі. Калі б Беларусь была менавіта незалежная, няхай бы яна была бедная, не развязтая, адсталая ці слаба развязтая — але калі б яна мела незалежнасць, усё астатнєе прыклалася б. І съвет, і Аўяднаныя Нацыі, і Эўрапейскі Звяз павярнуліся б тварам да Беларусі, і ёй бы аказалі патрэбную дапамогу, ува ўсіх сэнсах. Тады Беларусь стала б Беларусью. А пакуль што яна не Беларусь, а яна проста ператвареніца ў чарговую губэрню Рәсей. Хіба не пра гэта съведчыць уся палітыка сучаснага беларускага рэжыму?

C.Навумчык: Васіль Уладзімеравіч прыгодаў эўрапейскі кантэкст. Дзе сёньня Беларусь у параўнанні з суседзямі?

A.Лукашук: Дзевяць гадоў таму Польшча, Літва, Украіна, Латвія, Беларусь мелі эканамічны ўзровень аднолькавы, магчыма, у Беларусі быў і лепшы. Развіццё

інфраструктуры, узровень дэмакраты ў краінах фактычна адноўлькавыя. Адзінае адрозненіе: узровень нацыянальнай самасвядомасці, узровень беларускасці ў Беларусі. Як вынік, празь дзесяць гадоў аказалася, што гэты адзіны чыннык вызначыў цяперашні проста велізарны разрыў паміж гэтymi краінамі, у першую чаргу адрыў ад Беларусі краінаў Прыбалтыкі, Польшчы, але таксама і Ўкраіны, якая зусім нядаўна заявіла пра зъмену сваёй замежнай палітыкі і намер далучыцца да НАТО — яна цьвёрда становіцца ёўрапейскай краінай, выходзіць з ёўразійскага кантэксту. Адзінае, у чым палягае розніца, — ступень актыўнасці і разывітасці беларускасці. Іншымі словамі, уратаваныне Беларусі і ў справе незалежнасці, і ў справе эканомікі, і ў справе дэмакраты базуецца, як ні дзіўна, вось толькі на гэтым фактары.

Гэта даволі добра і востра адчувалі на самым пачатку незалежнасці кіраўнікі апазыцыі. Зянон Пазняк, Беларускі Народны Фронт «Адраджэнне» беларускасць зрабілі сцягам. Гэта не было зразумета грамадзтвам, гэта часам выклікала адваротныя эфекты, з чаго скрыстаўся Лукашэнка. Але Лукашэнка — пры ўсім ягным местачковым успрыняцці съвету, нераузменыні міжнароднай палітыкі, неадукаванасці — мае інстынкт да ўлады, і ён ведае, што пагроза яму зыходзіць з аднаго толькі кірунку, не з Рәсей, не з Эўропы, а зь беларускага так званага нацыяналізму — які можна назваць патрыятызмам. Адсюль гэты жорсткі, здавалася б, неапраўданы перасылед беларускай мовы, беларускай літаратуры, беларускіх выдавецтваў, культуры ў цэлым. Но вось гэта беларускасць — галоўная надзея для Беларусі і галоўная небяспека для яе праціўнікаў.

**СЁНЬНЯ ВАСІЛЮ БЫКАВУ СПАЎНЯЕЦЦА 78
ГАДОЎ**

19 чэрвень 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Больш за тры гады пісьменьнік вымушаны жыць за мяжой. Творы Быкава, якія зрабілі б гонар любой ёўрапейскай літаратуры, улады Беларусі лічаць «непажаданымі». Мы патэлефанавалі Васілю Быкаву ў Нямеччыну.

— Васіль Уладзімеравіч, ваш лёс у вялікай літаратуре пачаўся з цкаваньня. Пасля публікацыі ў 1966 годзе ў «Новым мире» А. Твардоўскага аповесьці «Мёртвым не баліць» у органе ЦК КПСС газэце «Правда» з'явіўся разгромны артыкул Уладзімера Сейрука, а затым — дзясяткі падобных артыкулаў у газэтах рангам ніжэйшых. Вам білі вокны, за вамі сачыў КТБ. Але тады частка Саюзу пісьменнікаў Беларусі ўпершыню выступіла супраць тагачасных ідэолагічных схемаў, уступіўши ў канфлікт з уладамі — яны падпісалі калектыўны ліст у вашую падтрымку. Чаго ня здолелі ўлады зрабіць сорак гадоў таму, зроблена сёньня. Сейрук — адзін з ідэолагаў, а беларускія пісьменнікі паставленыя ў крытычныя ўмовы, калі гаворка ідзе ўжо не пра магчымасць выдавацца, а пра магчымасць выжыць. Ці засталася магчымасць ствараць? Но можна пісаць у стол... Дык ці можа пісьменнік пісаць у стол?

— Пісьменьнік можа ўсё што трэба і чаго ён захоча. Усё ж пакуль літаратурная творчасць ня мае адзнакаў пра-мысловай творчасці, гэта індывидуальны працэс, натуральная, што ў гэтым сэнсе пісьменнікі вольныя выбіраць. Але — якая пэрспектыва? Я думаю, што той працэс, які цяпер адбываецца навогул ва ўсясьветнай культуры, ён нейкім чынам гіпэртрафаваўся ў нашай

нацыянальнай культуры, бо нашая нацыянальная культура нішчыцца яшчэ і палітычнымі мэтадамі. Я ня думаю, што пад татальнym націкам масавай культуры, аб'яднаным зь дзяржаўніцкім дэспатызмам, можна было нейкім чынам выстаяць.

Якая тут можа быць пазыцыя нацыянальнай культуры і яе дзеячоў? Найперш, я думаю, ня даць панішчыць нашага клясычнага нацыянальнага плёну, здабытага ў ранейшыя часы, у тым ліку і савецкія. Захаваць яго ад панявецяння, дыскрымінацыі, а тое і фізычнага вынішчэння, спадзевоўчыся на віртуальнае адраджэнне, што, аднак, дужа сумнёўна. Але ўсё роўна — не саступіць з пазыцыяў прауды і справядлівасці, нават калі ўсе абставіны будуть супраць, памятаючы, што ісціна за намі. За імі перамога, можа быць. Але за намі ісціна, якая, як пісаў разумны і сумленны сучасны філёзаф, вышэйшая за ўсё, нават за ачмурэлы народ.

— У сучасным съвеце зъмяніліся сродкі камунікацыі пісьменьnika і чытача — можна абысьці і без выдаўцства, нават бяз кніг і яе клясычным гутэнбергайскім разуменьні — ёсьць Інтэрнэт, куды можна выставіць любы тэкст і атрымаць тысячы чытачоў. Альбо — не атрымаць. Ці ўплываюць сучасныя тэхналёгіі нейкім чынам на творчы працэс? Ці вам цяпер прасьцей пісаць?

— Я думаю, што тэхнічныя сродкі, у тым ліку і ўсіх ветнае сецива, кепска дастасуюцца да характеристу традыцыйнай культуры. Мабыць, сецива — добрая рэч у справе інфарматыкі, але «Дон Кіхот» і «Новая зямля» створаныя прымітыўнымі сродкамі. Лазэрныя, кампютарныя ды іншыя сродкі выяўленыя не стварылі пакуль нічога, што магло бы канкуруваць з клясычнымі мадоннамі і антычнымі статуямі, якія ствараліся адно душамі і чуйнымі рукамі мастакоў. Каб у гэтым сэнсе спадзявацца на нейкія посыпехі, патрэбная, відаць, вялікая практика, гітарычны час, а таго часу пакуль што прайшло вельмі няшмат. І таму я зусім не захапляюся гэ-

тымі тэхнічнымі сродкамі, у тым ліку Інтэрнэтам. Мой асабісты вопыт адзін: нейкі момент — і ўсё гэта можа быць панішчанае. Такога ня можа быць, не магло быць (амаль што не магло быць) у ранейшыя часы, калі ўсё гэта мела індывідуальныя харацтары і не залежала ад масавай культуры або нават масавай цывілізацыі.

— Нехта з празікаў, здаецца, Валянцін Катаеў, заўважыў, што мэта літаратуры і навогул мастацтва — «служыць зъмянчэнню нораваў». Но і сапраўды, каб не было Леонарда, Сэрвантэса, Моцарты, чалавечтва засталося бы у скалах. Аднак цяпер інфармацыйныя агенцыі штодня даносяць звесткі пра такія чалавечыя ўчынкі, на якія нэнадэрталец може быць і няздолыны. Дык выглядае, што мастацтва, увесе гэтых шматтысічагадовых пласт мастацтва — бездапаможны. Што вас прымушае амаль штодня сядзіць за пісьмовы стол? Якія ў вас яшчэ засталіся спадзяваныні — што нехта пачуе і нешта зъменіць?

— Я думаю, што пачуюць, ўсё ж яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі і ствараюць мастакі. Але рэч нават ня ў гэтым. Нават калі нічога ніхто не пачуе, ўсё роўна наш абавязак, абавязак творцаў — тварыць, памятаючы, што ісціна за намі. За імі, тымі, хто выступае супраць, — перамога, а за намі — ісціна. У гэтым сэнсе, я думаю, вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Талстога: «Рабіце, што трэба, і хай будзе, што будзе». Вось у гэтым і ёсьць абавязак і, можа быць, апошняе спадзяваныне мастака ў наш час.

**НОВАЕ КІРАЎНІЦТВА ЧАСОПІСАЎ ВЫКІДАЕ
БЫКАВА, БУРАЎКІНА, ТАРАСА, РАЗАНАВА**

19 чэрвень 2002

Валянціна Аксак, Менск

Вячаслаў Дашкевіч у часопісе «Крыніца», які ён толькі што ўзначаліў, будзе друкаваць вершы Алеся Разанава, а Ніна Чайка, новая рэдактарка «Нёману», зъняла іх з чарговага нумару. Усе супрацоўнікі тыднёвіка «Літаратура і мастацтва» хочуць працаваць у сваёй, далучанай да дзяржаўнага холдынгу, газэце, хоць для дзевяці зь іх месцы там ужо не прадугледжаныя.

Вядомая з адыёзнай перадачы «Разговор по существу» журналістка Ніна Чайка зь ня меншым, чым на дзяржаўным радыё, імпэтам узялася выкараняць творы вядомых беларускіх літаратараў са старонак часопіса «Нёман». Вось што нам паведаміў адказны сакратар выдання Валянцін Болтач:

— Новы будучы галоўны рэдактар прынесла чарговы нумар. У ім на 90% тое, што калектыву рыхтаваў, выкінutaе, замененае бог ведама чым. Выкінутыя вядомыя пісьменнікі — Быкаў, Бураўкін, Тарас, Разанаў.

Замест твораў гэтых выбітных беларускіх пісьменнікаў старонкі чарговага нумару «Нёману» зоймуць тэксты шавіністичнага расейскага літаратара А. Праханава і ягона га беларускага аднадумца Росыцікава. У такой атмасфære спадар Болтач і бальшыня ягоных калегаў ня бачаць мажлівасці далейшае працы ў «Нёмане». Усе супрацоўнікі часопісу атрымалі пісьмовыя папярэджаныні, што з 1 ліпеня будуць звольненыя з рэдакцыі. Хоць контракты ў многіх зь іх заканчваюцца ў наступным, а ў некаторых — у 2004 годзе. Новага штатнага раскладу ім не абвясцілі і прапановаў новага пра-

цаўладкаванья не рабілі. Адрозна ад «нёманцаў», супрацоўнікі «Крыніцы» самі падалі заявы на звольненне, хоць новы галоўны рэдактар часопіса Вячаслаў Дашкевіч кажа, што з усімі імі хоча працаваць:

— Па-першае, былі прапановы ўсім заставацца. Хацеў бы, каб усе працавалі, таму што пераменаў вялікіх ня будзе. Крышку будзе больш, магчыма, публіцыстыкі, моладзеў ўхіл будзе акрэслены больш.

Вось што сказаў спадар В. Дашкевіч пра мажлівасці друкавацца ў «Крыніцы» тым аўтарам, творы якіх Ніна Чайка зъняла з чарговага нумару «Нёман»:

— Калі заўтра прынясусь свае творы Тарас, Разанаў, буду толькі рады.

Газету «Літаратура і мастацтва» найменей з усіх выданняў закранаюць перамены рэдакцыйна-кадравае палітыкі холдынгу, Алесь Пісъмянкоў па-ранейшаму кіруе тыднёвікам. Але з трывагі супрацоўнікаў рэдакцыі дзевяць пазбавяцца там месца працы. Хоць, як сказаў нам намеснік галоўнага рэдактара Віктар Шніп, заявы ў абноўленую рэдакцыю збіраюцца падаваць усе:

— У часопісах будуць стандартныя рэдакцыі — па дзесяць супрацоўнікаў. А ў нас я ня ведаю, колькі. Мы прапануем дваццаць адну адзінку. Хто застанецца з трывагі — невядома. Заявы на працу будуць падаваць усе.

Віктар Шніп сказаў таксама пра мажлівы пераход некаторых супрацоўнікаў часопісаў «Полымя» і «Маладосць» з адной рэдакцыі ў другую ў залежнасці ад сімпатияў да новапрызначаных галоўных рэдактараў:

— Некаторыя з «Полымя» пойдуць у «Маладосць», некаторыя з «Маладосці» — у «Полымя», «Крыніцу». Туды-сюды, каму які рэдактар падабаецца.

«ЧАЛАВЕК З ЧУЙНАЙ ДУШОЙ»

17 ліпеня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

У Менску памёр Уладзімер Кармілкін — незалежны журналіст, фатограф, які зафіксаваў хроніку апошняга беларускага адраджэнья. Усе гэтыя гады Уладзімер Кармілкін быў побач зь Зянонам Пазьняком, Рыгорам Барадуліным, Васілем Быкаўым.

На сувязі Нямеччына, гаворыць Васіль Быкаў:

— Валодзя Кармілкін быў чалавек зь вельмі чуйнай душой, добрым чалавечым сэрцам, гэтая яго чуйная дабрыня і прывяла яго ў свой час у БНФ, зрабіла летапісцам фронтавскіх справаў і людзей. Ён дужа любіў іх, спрыяў іхнай справе, якая і для яго стала спрабай ягонага лёсу. Ён зрабіў шмат маіх фатаграфіяў, нямала іх апублікавана ў кнігах і газетах, але заўжды ён хацеў яшчэ і больш, быццам прадчуваў, што ягоны век кароткі — карацейшы за справу, якую ён любіў, дзеля якой працаваў. Ён праводзіў мяне, як я ад'яжджаў у замежжа, падарыў мне «Пагоню» і бел-чырвона-белы сцяжок, зъ якім я не расстаюся гадамі. Ён мяне звязываў з радзімай, з БНФ, і заўжды нагадваў мілага і добрага Валодзю Кармілкіна. Пухам яму зямля.

«ЁН ПРАВОДЗІЎ МЯНЕ Ў ЗАМЕЖЖА»

24 жніўня 2002

Ігар Карней, Менск

Зь перадачы «Партрэт на Свабоду», прысьвеченай Уладзімеру Кармілкіну.

Відэамагнітафон узнаўляе старыя кадры. Кватэра Ўладзімера Кармілкіна, засталом Зянон Пазьняк, Юры Хадыка, Уладзімер Пузыня, яшчэ колькі знаёмых твараў. І — сам Кармілкін. Гэта было 15 лютага 1996 году, Уладзімеру Кармілкіну спаўнялася 62 гады. На дні нараджэння сціпавалі песнью-малітве «Магутны Божа».

Голос У.Кармілкіна: Цудоўны гімн, цудоўная мэлёдыя. І дай Бог, каб мы дажылі да дзён шчаслівай нашай незалежнай Беларусі. Тоэ, што Зянон Станіслававіч робіць, тоэ, што Фронт робіць, — гісторыя ніколі не забудзе нашых адраджэнцаў. Але каб патрапіць у гісторыю, патрэбна зрабіць усё, каб наш народ жыў шчаслівіца. А ня так, як живе цяпер.

Здавалася, што прыхільнасць Кармілкіна да кагосьці была нашмат мацнейшая за прыхільнасць у адказ. Ён вельмі ганарыўся сваім сяброўствам і проста блізкасьцю з людзьмі. А калі гаворка ішла пра такіх асобаў як Зянон Пазьняк ці Васіль Быкаў, ён ня мог перажыць, ня мог дараваць уладам зьдзеку з фігураў такога маштабу. Кармілкін не саромеўся распавядаць, як плакаў, калі Быкаў ад'яжджаў — спачатку ў Фінляндыю, а потым у Нямеччыну. Плакаў разам з жонкай Васілем Ўладзімеравіча, бо яны ведалі, як цяжка ў сталым веку пачынаць новае жыццё. Не маглі зразумець: чаму краіна, супраць якой колісъ ваяваў Быкаў, дае яму прытулак, а родная дзяржава ўсяляк ганьбіць ды гоніць? Вось як згадвае пра гэта сам Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Валодзя Кармілкін валодаў вельмі чуйнай чалавечай душою. Ягона душа, ейная чуйнасць рабілі дабро дзеля людзей — найперш, вядома, для людзей добрых, чымсыці падобных да яго, але ён жыў у грамадстве, якое далёкае ад дабрыні... Мяне ён шмат фатаграфаваў сваёй далёка не першакляснай оптыкай. Гэтаі оптыкай, дарэчы, ён пераздымалі ці ня ўсе акцыі Народнага Фронту. Чытаў мае кнігі, звычайна на но-

вую прасіёу зрабіць аўтограф. Праводзіў мяне ў замежжа. Тады асабліва крануў, падараўшы невялічкі аздоблены ім бел-чырвона-белы сцяжок і «Пагоню». Тыя змайстраваныя ім сымбалі заўсёды са мной. Цяпер яны мне асабліва дарагія, бо ёсьць напамінкам і пра далёкую Беларусь, і пра незабыўнага нашага Валодзю Кармілкіна.

Чэхія

12 сінегня 2002 — 23 траўня 2003

«ЛУКАШЭНКА І ДЭМАКРАТЫЯ — СЛОВЫ НЕСУМЯШЧАЛЬНЫЯ»

19 лістапада 2002

З прамовы амэрыканскага сэнатара Джона Маккэйна на міжнароднай канфэрэнцыі ў Вашынгтоне.

Дж.Маккэйн: Лукашэнка — апошні пасажыр чаўна савецкіх ідэяў, які патанае ў акіяне гісторыі ад часу, як мужныя людзі з дапамогай зьнешняга ціску дамагліся распаду СССР. Знакаміты беларускі пісьменык Васіль Быкаў заўважыў: «Лукашэнка і дэмакратыя — слова несумяшчальныя». Вобраз свабоднай і дэмакратычнай Беларусі, якая не азіраеща на савецкую мінуўшчыну і якая скінула кайданы Лукашэнкавага панаванья, натхнія беларускіх патрыётаў, чыя маральная адданасць дэмакратычным пераменам пакладзе канец кіраванню апошняга дыктатара Эўропы.

У сънежкі сям'я Быкаўых прыяжджае ў Прагу.
У Празе Быкаў працуе над прыпавесцямі, пасьпявае
ўнесьці некаторыя зъмены ў сумесную з Рыгорам
Барадуліным кнігу «Калі рукающца душы». Піша
прадмову да кнігі супрацоўніка Радыё Свабода Сяргея
Абламейкі «EGOізмы». У сакавіку 2003 году ён
сустракаецца са старшынёй Рады БНР Івонкай
Сурвіллай і ўдзельнічае ва ўрачыстай аkadэміі ў гонар
85-х угодкаў БНР.

У пачатку сакавіка ў лісьце да Зянона Пазьняка ў
Варшаву Быкаў піша: «Забалела ўнутры, Лукашук адвёз
мяне ў клінічны цэнтар, пачаліся тыдні
абсьледаваньня, у выніку якіх — пэрспектыва апэрацыі
і хіміятэрапіі, бо ёсьць падазрэнне на анкалягічны
працэс. А мне перад тым трэба зьездзіць у Менск,
палаходзіць пэўныя справы з сынамі... Ды пакуль не
магу, бо на наступным тыдні — кансылюм, які штось
вырашиць...»

Кансылюм запатрабаваў апэрацыі, якая і была
зробленая 27 сакавіка. У шпіталі Быкаў слухае
«Свабоду», а пасля выпіскі ўдзельнічае ў некаторых
передачах.

8 траўня адзначае Дзень Перамогі разам з
супрацоўнікамі «Свабоды», 9 траўня ўдзельнічае ў
афіцыйнай цырымоніі на Альшанскіх могілках, дзе
пахаваныя савецкія салдаты.

У Менск Васіль Уладзімеравіч і Ірына Міхайлайна
вылятаюць 23 траўня, маючи на 6 чэрвеня зваротны
білет у Прагу. Васіль Уладзімеравіч просіць
супрацоўнікаў радыё не паведамляць пра ягоную
паездку ў Беларусь. 4 чэрвеня Быкаў дае апошніе
інтэрвію «Свабодзе», якое заканчваецца словамі: «Трэба
змагацца за родную мову». 9 чэрвеня Васіля
Уладзімеравіча шпіталізуюць у анкалягічны цэнтар у
Бараўлянах пад Менскам.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ БУДЗЕ ЖЫЦЬ У ЧЭХІІ

12 сінежня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Апошнія тыдні Чэхія выразна акрэсліла сваё стаўленыне да Беларусі й паказала, каго тут не ча- каюць, а каго рады вітаць. Летась у верасыні прэзыдэнт Чэхіі прымаў Васіля Быкава ў Праскім Градзе. Цяпер Вацлаў Гавэл адзначае, што «даць Васілю Быкаву і ягонай жонцы магчымасць жыць у Чэхіі – гэта ня толькі наш абавязак, гэта вялікі гонар для дзяржавы».

Ад сёньня Васіль Быкаў будзе стала жыць у Чэскай Рэспубліцы. Пісьменніку і ягонай жонцы далі бес- тэрміновы від на жыхарства. Мы запытаўся ў Васіля Ўладзімеравіча, зь якімі пачуцьцямі ён прыехаў у Пра- гу:

— У Чэхію я прабіўся кружным шляхам, празь іншыя землі й народы — таксама неблагая, зь вялікай культурай і найлепшымі памкненнямі ў сучаснай палітыцы Эўропы. Але заўжды чэхі мне здаваліся найлепшымі з усіх эўрапейцаў. І ня толькі таму, што славяне, што куль- турна звязаныя з беларускім народам і беларускай гісторыяй, але і таму, што чэхі як ніхто засвядчылі ў гісторыі сваю прыхільнасць да дэмагратыі. Найлепшы эўрапейскі прэзыдэнт — гэта чэскі прэзыдэнт Вацлаў Гавэл. Я даўно марыў прыехаць у Чэхію, і цяпер мае мары зьдзейсніліся. Ну, а астатніе пакажа час.

У ранейшых сваіх інтэрвію Быкаў казаў, што пакуль ня бачыць магчымасці жыць у цяперашній Беларусі. Цка- ваньне Васіля Быкава некаторымі набліжанымі да кі- раўніка Беларусі асобамі парыўнальнае з тым, што было ў 1960-я гады, пра гэта В.Быкаў напісаў у сваіх ус- памінах, якія нядайна ўпершыню прагучалі на хваліх

«Свабоды». Неўзабаве ўспаміны выйдуць у Менску асобнай кнігай у прыватным выдавецтве.

— Кніга выдаецца ў Беларусі, у адным незалежным выдавецтве. Я думаю, што там яе рэдагаваньне і ўесь працэс паліграфічны праходзяць даволі пасыпахова, і я думаю, што недзе пры канцы году, можа быць, на пачатку наступнага, кніга зьявіцца ў кнігарнях.

Васіль Быкаў ня любіць казаць пра тое, што завецца «творчымі плянамі», але я ўсё ж папрасіў крыху пра іх распавесці:

— Ёсьць і пачатае, і тут зявіліся ў мене іншыя задумкі. Магчыма, трошкі адпачну і адыйду ад клопатаў, звязаных з пераездам, і пачну працаўцаць, так я спадзяюся. Гэта будзе, можа, нешта звязанае з Чэхіяй, альбо нешта не да канца выпрацаванае, што звязана ў мене з Нямеччынай.

Статус Быкава і ягонай жонкі ў Чэхіі — не палітычны прытулак. Яны застаюцца грамадзянамі Беларусі й пля- нуюць наведваць радзіму.

«ПАЭЗІЯ СЯРГЕЯ ГРАХОЎСКАГА БУДЗЕ ЖЫЦЬ У БЕЛАРУСКАЙ ДУХОЎНАСЦІ»

12 сінежня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Памёр паэт Сяргей Грахоўскі.

В.Быкаў: Сяргей Грахоўскі — адзін з апошніх магіка- наў беларускай літаратуры, якім дасталося ў жыцьці, як нікому з пазнейшых пакаленняў беларускіх пісьменнікаў. Можна толькі зъдзіўляцца, як гэты паэт-беларус вытрымаў столькі ў жыцьці і не згубіў ні гра-

мадзянскага гарту, ні паэтычнай узынёсласьці. Не зважаючи на ўзрост, хваробы і палітычную калатнечу, ён пісаў усё жыцьцё. Як рэдка хто зъ ягоных братоў па няшчасьці, ён напісаў таксама ў прозе пра свае нягody, і гэта будзе ў падмурку вялікай нацыянальнай прауды пра час і пра беларусаў у гэтым часе. Драматычны лёс Сяргея Грахоўскага скончыўся, але я думаю, што яго творы, яго паэзія яшчэ будуць жыць у беларускай духоўнасьці.

**«ПАМЯЦЬ ДЛЯ БАЛЬШАВІКОЎ — ЖАХ,
ЗЛАЧЫНСТВА І КРАМОЛА»**

23 сінегня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Перадача транслявалася ў Палац мастацтва ў Менску, дзе прэзэнтавалі кнігу «Дарога праз Курапаты». У кнігу, прысьвежаную абароне Курапатаў, увайшли рэпартажы з Курапатаў, якія гучалі штодня ў нашым эфіры з кастрычніка 2001 году да ліпеня 2002-га. Увесь гэты час некалькі дзесяткаў чалавек спрабавалі ўратаваць урочышча ад будаванай празь яго кальцавой дарогі.

Пра Курапаты даведаўся ўвесь сьвет пасьля таго, як у 1988 годзе ў газэце «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгальёва «Курапаты — дарога съмерці». Гэты артыкул абудзіў новую хвалю нацыянальнага атраджэння. Як потым прыгадваў Зянон Пазняк, такая публікацыя нават у той «перабудовачны» час была б немагчымая, калі б не даломога і прадмова народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Сёняня Васіль Быкаў з Прагі звяртаецца да ўсіх абаронцаў Курапатаў:

— Шаноўныя абаронцы Курапатаў, прауды і справядлівасьці! Бальшавікі маюць вялізную практыку закатваць пад асфальт ня толькі непажаданых асобаў, але і хаваць у зямлі цэлыя пласты нашай пакутнай гісторыі. Адэкватных сродкаў супрацтвайнаў іхнаму гвалту дэмакратыя ня мае — апроч хіба памяці. Памяць для бальшавікоў — жах, злачынства і крамола, бо гэта заўжды памяць пра іхныя злачынствы ды іхныя ахвяры. Але ў маладых людзей Беларусі съvezкы разум і добрая памяць, і яны ім ня здраджаюць. Што ж да Курапатаў, дык вы іх зъбераглі цягам завейных месяцаў, празь съюжу і тэрор праваразбуральных ды іншых органаў. Вы абаранілі, можа, самы жахлівы краёчак нашай гісторыі — памяць пра зло і крывавыя злачынствы, што чыніліся супраць нацыі. Натуральна, тое было няпроста, але менавіта ў тae ўпартай непадлегласьці — надзея на вольную Беларусь, яе дзяржаўнасць і духоўнае атраджэнне занядбанай нацыі, лёс якой надышоў да вырашальнай мяжы. Беларусь будзе ўпэўненая, што яшчэ шмат чаго добра і герайчнага зьдзейсніць для яе наша мілая беларуская моладэй!

**РЫГОР БАРАДУЛІН: «БЫКАВУ НА КУБЕ ПАКАЗАЛІ
СТУКАЧА»**

23 сінегня 2002

Міхась Скобла, Менск

Зь перадачы «Вольная студыя» — гутарка з паэтам Рыгорам Барадуліным.

— Рыгор Iванавіч, вы адзін зь нямногіх беларускіх пісьменнікаў, хто пабываў на гэтак званым Востраве Свабоды. Нядайна па тэлебачаныні Iгар Лучанок захоп-

лена расказаў, як ён съпявай «Подмосковные вечера»
Фіделю Кастро. А вы яму вершаў не чыталі?

— Не, я ня быў дапушчаны да гэткіх высокіх парогаў.
Гэта толькі для Лучанка... Дарэчы, мне прыгадваеца
адна даўняя эпіграма:

Однажды я купил щенка,
но говорит мне Лукша:
купи пластинку Лученка —
она обладает лучше!

Але гэта так, да слова. А калі я зьбіраўся на Кубу, адтоль вярнуўся Васіль Быкаў. І ён мне кажа — няма чаго табе туды ездзіць. Аказалася, што, па-першым, там вельмі горача, а па-другое, Васілю, як дарагому госьцю, паказалі кубінскую школу юных разведчыкаў і падвялі да яго хлопчыка, які лепш за ўсіх піша даносы!

«КАМУНІСТЫЧНАЯ ПСЫХАЛЁГІЯ СТАІЦЬ НА ШЛЯХУ ДЭМАКРАТЫЗАЦІІ ДЫ СПАЗНАНЬЯ ІСЬЦІНЫ»

24 сінегня 2002

Аксана Пляненська, Прага

Інтэрв’ю Васіля Быкава Ўкраінскай службе Радыё
Свабода.

— Вы шмат пішаце пра вайну. Ці засвоілі яе ўрокі грамадзяне Ўкраіны, Беларусі, Рәсей — краінаў, якія найбольш пацярпелі ад яе наступстваў?

— Мяркую, што ўрокі не засвоеныя. Прычына ў тым, што ад самага пачатку савецкая ўлада і савецкі рэжым зрабілі ўсё дзеля таго, каб гэтыя ўрокі накіраваць у іншое рэчышча, каб найгaloўнейшыя ўрокі засталіся не-

засвоеныя. Савецкая ўлада жадала, каб засвоіліся толькі зручныя для яе ўрокі, тыя, што яе задавальняюць. На прыклад, урок пра тое, што перамога ў вайне была зданая дзякуючы кіроўнай ролі кампартыі і майстэрству палкаводца Іосіфа Сталіна. Усё іншае заставалася памежамі съядомасці нашага народу.

— А ня позна было б сёньня вярнуцца да тых урокай?

— Мяркую, што ўжо позна. Я гэта так бачу. І гэта натуральна. Тая вайна ўжо адышла ў далёкае мінулае. Ця пер жыцьцё на першы плян высунула зусім іншыя проблемы, магчыма, нават ня менш цяжкія, чым была тая мінулая вайна. Таму я лічу, што час страчаны, а тое, што страчана ў часе, ужо не адновіцца.

— Камуністычнаму рэжыму ўдалося ў значнай ступені зруйнаваць веру людзей у асноўныя чалавечыя каствоўнасці, маю на ўвазе грамадзянаў былога Савецкага Саюзу. Нават калі мы гаворым аб праве на праіду ці звычайную чалавечую прыстойнасць. Як вы лічыце, ці ўдасца адрадзіць гэтыя каствоўнасці, аднавіць веру ў чалавечыя ідэалы?

— Хочацца верыць, што гэта будзе адроджана. Тым больш, што і міжнародная супольнасць ставіць гэткія ж мэты. Але супрацьдзеяньяне гэтым працэсам таксама вялікае. Нягледзячы на цверджаныні, што камуністычны рэжым на постсавецкай прасторы зьнішчаны, камуністычная псыхалёгія застаецца. І ня толькі ў асяродзьдзі кіроўнай эліты, але і ў масавай съядомасці. Гэта камуністычная псыхалёгія стаіць на шляху дэмакратызацыі, спазнання ісъціны як пра мінуўшчыну, так і пра цяперашні час — і таксама, мабыць, і пра будучынню. На шляху аднаўлення, спасціжэння ісъціны і нацыянальных ідэалаў паўстае і эканамічны крызіс, які ня хоча пакідаць нашых мясцінаў. Да гэтага дадаецца і крызіс на Захадзе, хаця і не такіх вялікіх маштабаў. Усё гэта ўскладняе нашым народам шлях да прагрэсу.

— Спадар Быкаў, чаму дэмакратычныя працэсы ў нашых краінах, ва Ўкраіне і ў Беларусі, прасоўваюца так марудна?

— Думаю, што рэч у нашай мэнтальнасці, у нацыянальнай мэнтальнасці, якая ня можа альбо ня хоча (а хутчэй усё разам) пазбаўляцца ад свайго камуністычнага мінулага. Камуністычная ідэйнасць і камуністычная мэнтальнасць вялікім цяжарам душаць нашыя народы. Гэтаму таксама спрыяе эканамічны вэрхал. Таму цяжка сказаць, калі нашыя народы пазбавяцца ланцугоў камуністычнасці.

— Спадар Быкаў, якую пэрспэктыву маюць маладыя беларусы? Што можа даць ім дзяржава?

— Лічу, што маладым беларусам дзяржава дае толькі вельмі шмат прапаганды, прычым прапаганды наймахровейшай, прапаганды аджылага, і больш — нічога. Што ж да тых здабыткаў, якія найболыш патрэбныя маладым, дэмакратычных здабыткаў, нашыя рэжымы, як украінскі, гэтак і беларускі, моладзі могуць даць вельмі мала. Таму моладзь шукае сама, таму яна мітусіцца, і ня толькі ў сваёй краіне, а ідзе на Захад, у Амэрыку. Яна шукае свайго месца, спрыяльных умоваў для самараскрыцця, самайдэнтыфікацыі. Гэта вельмі дрэнна, бо гэта адбываецца замест таго, каб у сваёй хаце, на сваёй бацькаўшчыне ствараць будучыню.

— І да гэтага можна дадаць: паводле некаторых звестак, адзін мільён украінскіх грамадзянаў працуе на Захадзе. Гэта вялікая страта для Украіны, таму што найперш гэта — моладзь.

— Канечне, гэта вялікая страта. Але гэта не віна моладзі, а яе бяды. Малады чалавек, як і ўсялякі іншы, мае права (і гэтае права зафіксаванае ва ўсіх міжнародных дэкларацыях) на годнае жыццё ва ўласнай краіне. Звычайна ўмовы для такога жыцця ёсьць. У нас жа, як я

ўжо казаў, такіх умоваў няма. Таму моладзь шукае месца, дзе такія магчымасці ёсьць. І высьвятляецца, што такія ўмовы ёсьць на Захадзе, і няма іх на бацькаўшчыне.

— Якую вы бачыце пэрспэктыву для Беларусі, для беларускай дзяржавы?

— Беларуская пэрспэктыва дужа змрочная. Яна такая сумная, што, напэуна, такой яшчэ не было ніколі ў яе гісторыі. Хаця хмары заўсёды было дастаткова, хмары навогул ніколі не сыходзілі зь беларускага краявіду. Але ўсё ж пры канцы XX стагодзьдзя ў беларуское акенца зазірнула сонца. Мы спадзяваліся, што надышоў сьвітанак, што гэта — пачатак новага дня. Ды той дзень быў дужа кароткі. Цяпер на нашым даляглядзе так званая інтэграцыя, якая ёсьць ні чым іншым як аншлюсам Рәсей ў дачыненіні да заходняй маленъкай краіны.

— На вашую думку, ці можа быць рэальнасцю саюз трох славянскіх дзяржаваў?

— Я ня веру ў такі саюз, такі саюз немагчымы. Сённяня ні ў Эўропе, ні ў сусвете ня можа адбыцца інтэграцыі ў сэнсе расавага ці нават нацыянальнага аб'яднання. Гэта ўсё ўчораши дзень. Цяпер Эўропа і съвет аў'ядноўваюцца паводле зусім іншых крыйтэраў. На жаль, гэтыя дэмакратычныя крыйтэрыі застаюцца па-за нацыянальнай съядомасцю нашых краінаў.

— Вы маеце на ўвазе аб'яднанне новай Эўропы ў ме-жах Эўрапейскага Звязу?

— Так, менавіта гэта я і маю на ўвазе.

— І ўсё ж як вы мяркуеце, ці могуць Украіна і Беларусь быць членамі Эўрапейскага Звязу?

— Такія магчымасці, на мой погляд, цяпер вельмі маленькія як ва Украіне, так і ў Беларусі. Гэтыя краіны павінны працаваць у кірунку стварэння такіх магчы-

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

масьцяў і перадумоваў. І калі не цяпер, дык гадоў праз дзесяць ці хача б праз дваццаць павінна быць надзея ўвайсці ў ёўрапейскі дом. Калі такой спадзяванкі ня будзе, дык лёс нашых краінаў вельмі сумны.

— *Спадар Быкаў, і каб не завяршаць так пэсымістична сёньня, бо набліжаюцца калядныя сьвяты, чаго б вы пажадалі грамадзянам Украіны?*

— Мне заўсёды — напэўна, яшчэ з маладых гадоў, баліць душа за Украіну. І я б вельмі жадаў, каб украінскі народ дажыў да радаснага дня, хай ён і не надыдзе для ўсіх адразу. Бо я лічу, што ўкраінскі народ съветлай і радаснай будучыні заслугоўвае. Я жадаю, каб гэтая радасная будучыня надышла як найхутчэй.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ АБВЯРГАЕ ІНФАРМАЦЫЮ РАСЕЙСКИХ СМИ

26 сініжня 2002

Сяргей Навумчык, Прага

Некаторыя расейскія сродкі масавай інфармацыі (напрыклад, газета «Ізвестія») у калядныя дні распапрасілі інфармацыю, што Васіль Быкаў нібыта папрасіў у Чэхіі палітычнага прытулку. Крыху раней агенцтва «Інтерфакс» разважала, ці атрымае Быкаў чэскае грамадзянства — хача Быкаў ніколі не казаў пра такі намер.

З гэтай нагоды Васіль Быкаў перадаў у Беларускую службу Радыё Свабода наступную заяву: «У сувязі зь відавочна тэндэнцыйнымі паведамленынямі некаторых расейскіх СМИ, у прыватнасці, газеты «Ізвестія», з выпадку майго пераезду ў Прагу хачу заявіць, што я не прасіў у чэскага ўраду або прэзыдэнта Вацлава Гаўла

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

палітычнага прытулку і ня меў намеру атрымаць такі. Мая просьба заключалася ў прадастаўленыні мне і мaeй жонцы права на больш-менш працяглай пражываньне ў Чэхіі, неабходнае для літаратурнай працы і лячэння як хроніку-лётагачніку. Такое права я і атрымаў у сінегі 2002 году — сапраўды, пры спрыяльныні прэзыдэнта Чэскай Рэспублікі. Спраба некаторых СМИ ператварыць гэты факт, увогуле звычайны для цеперашніх часоў, у палітычную акцыю ёсьць, на мой погляд, зусім правакацыйнай і вартай асуджэння».

ВАСІЛЬ БЫКАЎ ЖАДАЕ ЎБАЧЫЦЬ У 2003 ГОДЗЕ БЕЛАРУСЬ СВАБОДНАЙ

1 студзеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

— Васіль Уладзімеравіч, у 2002 годзе на хваліх «Свабоды» прагучалі вашыя мэмуары, дзе вы ўпершыню распавялі пра сваё дзяцінства і юнацтва. Якія ў вас засталіся ўспаміны пра съвяткаваньне Новага года?

— Калі гаварыць пра дзяцінства, дык надараецца на памяці такі выпадак, калі недзе пры канцы 1930-х гадоў, а, можа, і ў сярэдзіне, была ўпершыню дазволеная елка на Новы год. Не на Каляды, канечнэ, а менавіта на Новы год. Я памятаю, як у школе была ўладкованая гэтая елка, наверсе былі нейкія цацкі, якія зрабілі школьнікі, а таксама некалькі цукерак. Цукеркі пасьля вельмі кароценькой імпрэзы раздаваў настаўнік, і мне дасталася адна цукерчына з гэтай елкі. Самае съветлае, што ўспамінаецца ад того часу.

— Вы ўжо ня першы год на чужыніе. Як сустракаюць Новы год у Фінляндый і ці Нямеччыне?

— Своеасаблівяя, канечне, у Фінляндыі Новы год і Каляды — гэта, натуральна, вызначаеца паўночнай спэцыфікай. Вялікае ўбранства елак, усіх вокнаў. Ва ўсіх вокнах — рознакаляровыя выявы птушак, малюнкі, Дзед Мароз, выдатна аформленыя вітрыны, вялікая ўрачыстасць у цэнтры гарадоў. Трэба сказаць, што на Захадзе Новы год ідзе за Калядамі, таму ўсё гэта зыліваеца ў адну вялікую радасную ўрачыстасць, у якой шмат ад хрысьціянскага, але і нямала ад паганскага.

— *Васіль Уладзімеравіч, чаго б вы пажадалі сабе і слухачам «Свабоды» ў Новым годзе?*

— Ну, сабе заўсёды жадаеш самага лепшага, але што да сябе, дык гэта менш за ўсё збываецца. Слухачам «Свабоды» я жадаю найболей, ад усёй душы — убачыць свабоднай Беларусь у новым 2003 годзе.

«ПРЫКЛАД ГАУЛА ГРЭЎ, ПОЎНІЎ СЭРЦА НАДЗЕЯЙ»

15 студзеня 2003

Алена Ціхановіч, Прага

Паўнамоцтвы цяперашняга прэзыдэнта Чэхіі Вацлава Гаўла заканчваюцца 2 лютага. Сёньня, разывітваючыся з заканадаўцамі, Гавэл выступіў у Гішпанскай залі Праскага Граду.

В.Гавэл: Я рабіў тое, што ўмеў. Нешта, магчыма, мне ўдалося, нешта — не. Так ці інакш, гэта не мая задача — сваю дзейнасць ацэніваць. Тоё ёсьць і будзе справай грамадзкасці, палітыкаў, журналістаў і, вядома, палітолягаў і гісторыкаў.

Права ацэнкі В.Гавэл пакінуў іншым. Паводле аднаго з выказваньняў чэскага прэзыдэнта, галоўнай сваёй заслугай ён лічыць тое, што працэс дэмакратызацыі ў Чэхіі ўжо незваротны. У часе ягонага прэзыдэнцтва адбыўся мірны разыход Чэхаславаччыны, самастойная Чэхія стала сябром НАТО і атрымала запрашэнне стаць сябром Эўрапейскага Звязу. Апошнія тыдні над рэзыдэнцыяй чэскага прэзыдэнта ўвечары запальвалася нэонавае ружовае сэрца. Постаць дысыдэнта, які стаў прэзыдэнтам, пісьменніка і філёзафа, які спрабаваў прыўнесыці ў палітыку маральныя прынцыпы, зрабіла яго сапраўднай палітычнай зоркай. Гаворыць Васіль Быкаў:

В.Быкаў: Цяпер ужо ўсім зразумела, што гады прэзыдэнта Вацлава Гаўла сталі эпохай ня толькі ў гісторыі Чэхіі, але ў нейкай меры і ўсёй Эўропы ці нават усісветнай супольнасці. На прыкладзе Гаўла съвет убачыў ня так часта ў гісторыі ажыццяўляны пастулят — мару антыхіру Пляtona пра тое, каб філёзафы апіналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філёзафамі. Гавэл — і філёзаф, і дэмакрат, што вельмі важна ў наш супярэчлівы блытаны век. Я, быўшы ў Бэрліне, паслаў яму ліст з просьбай знайсці магчымасць прыняць у Карлаў універсітэт маладых беларусаў, якія за палітыку, за апазыцыйнасць да нялюдзкай улады былі выкінутыя зь беларускіх універсytетаў, — тым самым узнавіць даўнюю традыцыю Масарыкавай рэспублікі. Празь нейкі час тое было зроблена. Цяпер шмат беларускай моладзі вучыцца ў Празе, яны, можа, і ня ведаюць, каму найперш трэба сказаць беларуска-чэскас «дзякую».

У майм лёссе Вацлав Гавэл таксама значыў нямала: даў мne гасцінны прытулак у Чэхіі, а яшчэ раней зь ягонай ініцыятывы мы спаткаліся ў ягонай рэзыдэнцыі, дзе прэзыдэнт дужа цікавіўся лёсам Беларусі. На жаль, я ня мог нічым усыщешыць прэзыдэнта і палітыка, філёзафа і гуманіста-пісьменніка. Лёс Беларусі быў звык-

ла чорны, бы эгіпецкая ноч. Тое дужа непакоіла Гаўла, які сам у свой час прайшоў доўгую ноч прыгнёту і дысыдэнцтва, ды ўрэшце дасяг сонца свабоды і дэмакратыі. Ягоны прыклад грэў, поўніў сэрца надзеяй. Мілае сэрцайка чэскага презыдэнта, калі яно і сыдзе з презыдэнцкага даху, будзе доўга гарэць дабром і надзеяй у сэрцы ня толькі чэхаў, але і іншых народаў съвету, і беларусаў найперш. Дзякую вам, вялікі чэх Гавэл, за тое, што вы нарадзіліся на гэтай зямлі.

«РАСЕЯ РЫХТУЕЦЦА НАС ПРАГЛЫНУЦЬ»

29 студзеня 2003

Ацаніць пэрспэктывы расейскай палітыкі адносна Беларусі папрасіў Васіля Быкава чэскі тыднёвік «Respekt». На думку пісьменьnika, менавіта ад Расеі залежыць будучыня Беларусі, у tym ліку і лёс беларускай незалежнасці.

Васіль Быкав мяркуе, што намеры Расеі съведчаць пра пляны паглынання Беларусі праз нейкага роду аншлюс. Беларусь і Украіна патрэбныя Расеі як свайго роду буфэр перад Захадам. Што да саюзінікі Расеі ў съвеце, то, на думку пісьменьnika, амэрыканскага презыдэнта Дж.Буша аб'яднала з прэзыдэнтам У.Пуціным антытарыстычна палітыка. «У гэтым не было б нічога дрэннага, але баюся, — кажа Быкав, — што Пуцін пад гэтай маркай пасправубе вырашыць і некаторыя ўласныя мэты, якія ад стратэгічных намераў Буша значна адрозніваюцца». На пытаньне карэспандэнткі выдання «Respekt» пра ўласныя пляны Васіль Быкав адказаў, што хоча дапісаць у Празе свае ўспаміны, пачатыя яшчэ ў Нямеччыне.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ДАЎ ІНТЭРВІЮ РАСЕЙСКАЙ
ГАЗЭЦЕ «ІЗВЕСТИЯ»**

3 лютага 2003

На сайце газеты «Ізвестия» зьявілася інтэрвію, якое Васіль Быкав даў у Празе спэцыяльному карэспандэнту газеты Аляксандру Архангельскаму. В.Быкав выказаўся пра некаторыя эпізоды найноўшай гісторыі Беларусі і магчымую пэрспэктыву краіны.

«На выбары 1994 году і Шушкевіч і Пазняк ішлі з цудоўнымі ідэямі. Гэта былі ідэі адраджэння Беларусі. А Лукашэнка прамаўляў проста, як Ленін у 1917 годзе: запусьцім прамысловасць, пасадзім злодзеяў. Электарату патрэбныя не ідэі, яму патрэбныя цёплыя батарэі. Такая палітычная культура народу. Быць пэсымістам прыстойнаму чалавеку не пасуе. Але што зрабіць — я пэсыміст. Ня бачу нічога съветлага для Беларусі ў будучыні. Вось Шушкевіч, якога я вельмі паважаю, думае, што калі Расея анэксуе Беларусь, дык на вельмі кароткі час. А я ўпэўнены, што калі мы страцім у блізкім часе незалежнасць, дык назаўсёды зынікнем як дзяржава з мапы съвету», — заяўві Васіль Быкав у інтэрвію газэце «Ізвестия». Пісьменьник не пагадзіўся з прапанаванай журналістам ацэнкай беларуска-расейскай інтэграцыі як аб'яднання, настойваючы на фармулёўцы «паглынанье»: «Я даўно назіраю, з другой паловы 1990-х, што Беларусь шмат у чым ёсьць палітычнай лябараторыяй Расеі. ...Па вялікім рахунку, у выпадку інтэграцыі Расея атрымае магутную ін'екцыю — антыдэмакратычную, дыктатарскую, кагэбісцкую».

Закрануў Васіль Быкав і праблемы культуры: «Цяпер ідзе разгром нацыянальнай культуры. Беларускую мову, і без таго пераўтвораную ў помесь, у трасянку, улады канчатковая перасталі падтрымліваць і проста сказалі, што яна ім не патрэбная. Не было б таго, было б што

другое — роля нацыянальнай культуры загадам перадаеща правацкійнаму варыянту маскульту, усім гэтым «Славянскім базарам». Я чалавек культуры, і мне ўрэшце наплываць на эканоміку, якая ў імпэрскіх умовах ніколі не разъвіваецца. Ніколі. Але мне шкада культуры — і расейскай, і беларускай, маёй культуры. І мне шкада ёўрапейскай культуры, старэнкай, спарахнелай, але ўсё ж выдатнай культуры, якая ня вытрымае націску глябалізацыі. І здасца на міласць маскульту».

«ПРАБЛЕМА Ў ПІРАЦТВЕ, НЕ Ў ЧЫТАНЬНІ»

27 лютага 2003

Аляксей Знаткевіч, Прага

Зь перадачы «Беларускі дыялёг на Інтэрнэце».

У Інтэрнэце можна знайсці літаратурныя творы, аўтары якіх не давалі на гэта згоды. Як беларускія пісьменнікі ставяцца да таго, што нехта будзе раздрукоўваць іхныя творы з Інтэрнэту, замест каб купляць кніжкі?

Вось меркаваньне Васіля Быкаўа:

— Калі чалавек ня будзе перавыдаваць, калі толькі для чытаньня — калі ласка. Праблема ў пірацтве, не ў чытаньні. Цяпер вельмі шмат ідзе такога роду ініцыятываў, калі па-пірацку выдаюць і таемна прадаюць без удзелу, бязь ведама аўтара. Гэта, канечнe, кепска.

«СПАТРЭБІЛАСЯ ПРАЛІЦЬ МОРА КРЫВІ, КАБ ЧАЛАВЕЦТВА ЎЦЯМІЛА, ШТО ЗАБІВАЦЬ — КЕПСКА»

5 сакавіка 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Зь перадачы да 50-годзьдзя съмерці І.Сталіна.

Васіль Быкаў разважае пра феномэн таталітарызму:

— Цікава, што ў пэўнай часткі масавай съядомасці Сталін і сталінізм звязана з прагай «парадку». Лічыцца, што цяпер «парадку» няма, а тады ён быў. Сталінізм, аднак, зьява цалкам антыгуманская, антыхрысьціянская, антычалавечая. І толькі духоўная мутанты могуць цяпер да таго імкнучы. Натуральна, што тое імкненне гістарычна бесперспэктыўнае — нават у камуністычным съвеце пасыля Сталіна, Мао Цзэ Дуна, Пол Пота, Кім Ір Сэна систэма цалкам збанкрутувала і датлявае хіба ў ляванскай ідэалёгіі і практицы рознага роду экстремізму. Спатрабілася праліць мора крыві, каб чалавецтва ўцяміла, што забіваць — кепска, нават у самых зманлівых мэтах, што чалавек — боскае стварэннне і мае права жыць, незалежна ад грамадзкага ладу і самых звыродлівых ідэяў ягоных правадыроў. І нават у стане бязладзьдзяя. Бо лад, парадак, якімі спэкулююць, вельмі часта абарочваюцца пагібеллю мільёнаў, а зманлівия ідэі гэткія ж недасяжныя, як і раней, хоць і працягваюць вабіць цёмных і бедных.

— Васіль Уладзімеравіч, а цi можаце вы прыгадаць той дзень у сакавіку 1953 году, калі паведамілі, што памёр Сталін?

— Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на занятках, былі клясныя ў нас заняткі. І, памятаю, расчыніліся дзъверы, і нехта паклікаў нашага кіраўніка падпал-

коўніка Емяльянава. Ён вельмі хутка прыйшоў, з такім посным тварам, і аб'яўві... Не, сьпярша падняў усіх афіцэраў, якія там былі, пасъля аб'яўві, што здарылася вялікае няшчасце, памёр вялікі правадыр, і так далей. Ну, канечне, афіцэры ўсталі, моўчкі паставілі й далей селі. І працягвалі заняткі. Ніхто ня плакаў, як гэта часам было ў Маскве, ніхто не закатваў ніякай гістэрыкі. Вельмі спакойна да гэтага аднесціся. Я, напрыклад, тады толькі падумаў, стоячы ў гэтую хвіліну маўчанья, што, можа, цяпер што-небудзь зъменіцца ў краіне. Зъмянілася, канечне, шмат што.

СЛОВА ВАСІЛЯ БЫКАВА ДА ЎСЕБЕЛАРУСКАГА СХОДУ ІНТЭЛІГЕНЦЫИ

14 сакавіка 2003

Дзякуючы магчымасці, ласкова прадастаўленай Ра-
дыё Свабода, маю намер непасрэдна зъвярнуцца да
шаноўнага сходу.

Калі гаварыць коратка і канкрэтна, дык варта зазна-
чыць, што перад намі, як заўжды, паўстаюць два прак-
лятыя пытаныні: хто вінаваты і што нам рабіць? Зрэш-
ты, на першое пытаныне адказ быццам бы знайдзены, і
проблема, такім чынам, напалову зънятая, засталася
другая яе палова. Але ў гэтай другой сабралася столькі
складанасцяў, што яны складаюць болей за палову, ці
ня ўсе самыя праклятыя проблемы засяродзіліся ў дра-
конавым чэраве тae паловы. Сапраўды, рабіць што?
Што — ня ў сэнсе пустапарожняга дыскутаванья ці
шызафрэнічнай гістэрыкі пустазвонаў. Не ў майстэр-
скай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці
нямоглых на справу палітыкаў. А ў сэнсе практычнай
прагматыкі, якая была б здольная на пэўныя рацыянал-

ны вынік. Найперш — вынік у галіне свабоды і неза-
лежнасці.

І тут узынікае пытаныне: а ці сумяшчальныя між сабой
тыя паствуяты — свабода і незалежнасць? Принята
лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода
выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць за-
бяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што
тое — не зусім так, што ў той формуле яўна бракуе ра-
цыянальнага сэнсу. Бо калі б ён там быў, дык быў бы
вынік. А ў нас выніку — нуль. Дык што ж нам рабіць?
Мяніць тактыку змаганьня? Але тактыка мае межы, і
ўся яна, бадай, вычарпаная. Мяніць кіраўніцтва? Але
якое на якое? Ці ня здарыцца так, што на месца кеп-
скага старога прыйдзе яшчэ горшое новае? Рэзвізаць
нашую старую нацыянальную ідэю, але ў якіх кштал-
тах? Можа, мяніцца самім (калі мець на ўвазе нашу
нацыянальную эліту), але як і куды? Намагацца
зъмяніць мэнталітэт электарату? Але тое ці ў нашай
сіле? Калі таго мэнталітэту не зъмянілі стагодзьдзі яго
падняволънага існаваньня, ці магчыма тое за дзясятак
гадоў тыраніі? Кажуць, што калі нацыі ня склалася за
сто гадоў, дык яе ўжо не складзецца ніколі. Ну а калі
мы самі ў гэтым сэнсе ня надта ўдалыя, тады якое ма-
ральнае права мы маем патрабаваць зъменаў ад іншых?
Хоць бы і ад тae субстанцы, якую мы глыбакадумна
называем электаратам?

Скрозь пытаныні і праблемы. А як вядома з Гэгеля, най-
большая праблема ўзынікае зусім не з канфлікту пра-
вага зь няправым, а менавіта з канфлікту правага з пра-
вым. Ужо зразумела, што нашае шаноўнае грамадзтва
няздольнае развязаць тых заклятых праблемаў, іх
прыйдзецца развязваць ягонай эліце. Правай і левай.
Нацыянальны і дэмакратычны. Радыкальны і лібэральны.
З таго вынікае першая перадумова — аб'яднаныне.

Досьвед паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць
паасобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з

кожнае нагоды круціць носам. Тым болей самаеднічаць, цягнуць да халоднай вайны ва ўласным стане. Ня можам таго дазволіць сабе, бо інакш нас хутка ня стане. Ні правых, ні левых. Ні пэсымісташ, ні аптымісташ. Ні праведнікаў, ні вінаватых. Ужо відавочна, што съвет ідзе зусім не туды, куды яго скіроўваюць нашыя ўладары. Хоць бы Садам ці Лукашэнка. Ці нават Пуцін. Съвет павярнуў у кірунку Буша. Але і ў тым кірунку месца для нас сумнеўнае. Бо мы іншыя — занадта падлеглыя і талерантныя, з надта прыкметным бракам нацыянальнага эгаізму. А там — панаванье вялікай і магутнай сілы, якая, на жаль, не заўсёды ёсьць праўдай і справядлівасцю. Хоць у шмат якіх выпадках менавіта так. Але съвет зъменлівы, гісторыя парадаксальная, нават ужо Бог у ёй не гарант. Што там можа наша зыняверная, здушаная эліта і яе клясычны спакутаваны «цёмын крот», цяпер эфэмэрна званы электаратам. Горш за ўсё тое, што час бясплённа мінае, а нашыя проблемы — ні зь месца. Дык што ж нам рабіць? Давайце раіцца.

БЕЛАРУСЫ ЧЭХII АДЗНАЧЫЛІ 85-ГОДЗЬДЗЕ БНР

24 сакавіка 2003

Галіна Прывара, Прага

У суботу беларусы, якія жывуць у Чэхii, сабраліся ў Люстроной залі ў будынку старажытнага Клемэнтыnumu, які лічыцца адным з найпрыгажэйшых архітэктурных комплексаў Прагі. Менавіта тут, у гэтай залі, у 1923 годзе заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, якія апынуліся ў эміграцыі, адзначалі 5-годзьдзе ўтварэння БНР.

Сёлетні ўрачысты сход, прысьвечаны 85-м угодкам БНР, распачаў намеснік старшыні Рады БНР Сяргей Навумчык. Ён зачытаў прывітаныні ад Згуртаванья

беларусаў Вялікабрытаніі, ад беларускіх арганізацыяў з Канады і Аўстраліі. Свае віншаваныні даслаў адзін зь лідэраў беларускай дыяспары ў Францыі Лявон Шыманец, а таксама ўсясьветна вядомы навуковец Барыс Кіт, які живе ў Нямеччыне. Многія асяродкі беларускага замежжа запрасілі на съяткаванье старшыню Рады БНР Івонку Сурвіллу, але яна абрала менавіта Прагу.

У сваім прывітальнym слове да беларусаў Прагі Івонка Сурвілла заклікала ўсіх беларусаў съвету аб'яднацца дзеля бацькаўшчыны. Віталі беларусаў у Празе пісьменнік Валянцін Тарас, дэпутат Пухавіцкага раённага савету Алесь Міхалевіч, старшыня суполкі беларусаў у Чэхii «Скарэна» Ганна Сурмач. Прадстаўнік чэскага фонду «Людзі ў бядзе» Любаш Вэсэлы ў сваім звароце да беларусаў Прагі павіншаваў ўсіх са съятам і пажадаў, каб наступныя ўгодкі БНР, альбо хоць бы 90-я ўгодкі, беларусы адзначалі ўжо ў вольнай Беларусі. На ўрачысты акадэміі ў Празе выступіў Васіль Быкаў, які сёлета ўзначальвае Ўсебеларускі камітэт съяткаванья ўгодкі БНР:

— Дарагія беларусы, шаноўныя нашы госьці! 85 гадоў тому ў слотны ў шэры дзянёк на зачыне вясны беларусы зъдзейснілі чуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, ня вызвалілі краіны, не дамагліся свабоды, але яны запалілі кволую съвечку надзеі. Пры яе съцілым съяўле яны, як маглі, і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з роспаччу і паняверкай, што за стагодзьдзі ўкараніліся ў гаротным народзе. Мы ўсьцешаныя, што гэтая съвечачка гарыць і дасюль, і хоць яе зыркі агенчык слаба съвеціць, часам капціць і ня грэе, але ён дае спадзеў шмат якім пакаленіям беларусаў на съяўло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю — тое, без чаго ў гэтым драпежным съвеце нікому няма і ня будзе жыцьця. Дык няхай гарыць, нашая кволая спадзянка, якую мы песьцім і тулім, апчаджаем і бе-

ражэм, як найлепшыя зь беларусаў яе бераглі да нас з думкай: а раптам яна ўспыхне сонечным звязынем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. Бо калі ня будзе таго, хай сабе слабога агенчыку, ня ўспыхне нічога. І для нас настане вечная ночь. Але мы ня хочам вечнай ночы, мы — божае стварэнье, людзі, і мы маєм права на боскую долю. Памажы нам, Гасподзь! Жыве Беларусь!

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПЕРАНЁС АПЭРАЦЫЮ. ПАКУЛЬ
УСЁ ДОБРА**

28 сакавіка 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

У чацвер 27 сакавіка Васілю Быкову зрабілі апэрацыю. Да нас ідуць запыты пра стан здароўя пісменьніка, якому сёлета спаўніяцца 79 гадоў.

Васіль Уладзімеравіч прывітаў нас зь Сяргеем Навумчыкам моцным поціскам рукі. Ён пакуль у рэанімацыі, але ўжо сядзеў, выглядае няблага, вельмі съветлы твар, ясныя очы, добрая рэакцыя. Апэрацыя, у выніку якой была выдаленая частка кішечніка, прайшла паспяхова, лекары, якія Быковым апякуюцца, гаварылі нам, што ён мае моцны арганізм. В.Быкаў правядзе ў шпіталі каля тыдня. Пасыля, калі ўсё будзе добра, — рэабілітация і амбуляторнае лячэнье. Аднак пра перспектывы лекары пакуль не гатовыя гаварыць больш канкрэтна. Сытуацыя няпростая. Побач з пісменьнікам пастаянна жонка Ірына Міхайлаўна.

Настрой у самога Быкова неблагі. Распытваў нас пра навіны ў сьвеце — крыху пагаварылі пра вайну ў Іраку, пра падзеі ў Беларусі. Васіль Уладзімеравіч зь цікавасцю даведаўся пра намер стварыць Раду беларускай

інтэлігэнцыі, сярод сяброў якой называлі і яго прозвішча. Наступны этап лячэння ён пакуль мяркую праходзіць у Празе, заплянаваная раней паездка ў Беларусь адкладаецца. Заўтра, дарэчы, вясельле ўнука Быкова, і ён папрасіў паслаць ад яго імя тэлеграму маладым.

У Менску гэтымі днямі павінна выйсьці кніга быкаўскіх успамінаў «Доўгая дарога дадому», якая ўпершыню прагучала на хваліх «Свабоды» мінулай восеньню. Васіль Уладзімеравіч прасіў перадаць яму асобнік, калі хто будзе ехаць зь Менску. Яшчэ перад шпіталем ён прасіў, калі прыйдзем у адведкі, прыносіць яму што-небудзь для чытання, але пакуль лекары не дазволілі яму чытаць — трэба берагчы сілы. Васіль Быкаў прасіў перадаць прывітаныне супрацоўнікам і слухачам «Свабоды». Беларуская служба Радыё Свабода ад імя слухачоў жадае Васілю Уладзімеравічу добра газдоў. Спадзяёмся неўзабаве зноў пабачыць яго ў нашай студыі.

**ВАСІЛЬ БЫКАЎ ПАКІНУЎ РЭАНІМАЦЫЮ, АЛЕ
ПАКУЛЬ ЗАСТАЕЦЦА Ў ШПІТАЛІ**

31 сакавіка 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Разам з Аляксандрам Лукашуком мы наведалі Васіля Уладзімеравіча ўжо не ў рэанімацыі, а ў звычайнай палаце, дзе значна менш мэдычных апаратуў, затое ёсьць тэлевізор. Праўда, не асабліва яго Васіль Уладзімеравіч і глядзіць, затое пастаянна слухае перадачы Радыё Свабода.

Разам з Васілем Уладзімеравічам увесь час знаходзіцца ягоная жонка Ірына Міхайлаўна, а за паўгадзіны да нас быў віцэ-прэзыдэнт Беларускага ПЭН-цэнтру Валянцін

Тарас, які гасьцюю ў Празе. Лекары лічаць, што калі ўсё будзе добра, то выпісаць са шпіталю Васіля Быкава можуць ужо праз тыдзень. Аднак зразумела, што на гэтым лячэннне ня скончыцца, відаць, заплянаваную паездку ў Менск давядзенца яшчэ адкладыці. Сёння ж Васілю Уладзімеравічу ў шпіталь перадалі дзівye ягоныя кнігі. Першая — кніга ўспамінаў «Доўгая дарога дадому», якую надрукавала менская незалежнае выдавецтва «Кніга» накладам 2000 асобнікаў; другая — кніга публіцыстыкі «Крыжовы шлях» («Хресна дорога»), выйшла ў Кіеве ў дзяржаўным выдавецтве «Веселка» накладам 1000 асобнікаў.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ ВЫЙШАЎ СА ШПІТАЛЮ

10 красавіка 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў выпісаны з праскага шпіталю, дзе ў канцы сакавіка яму зрабілі апэрацыю.

У шпіталі Васіль Уладзімеравіч знаходзіўся два тыдні. Тут яго штодня наведвалі жонка Ірына Міхайлаўна, знаёмая, ён атрымліваў інфармацыю пра падзеі ў съвєце і ў Беларусі — у tym ліку і зь перадачаў Радыё Свабода, якія ён слухае рэгулярна. Вось што сказаў Васіль Уладзімеравіч у першыя гадзіны пасыля выпіскі:

— Чэскі шпіталь, у якім я быў, гэта па сучасных мерках палац здароўя, але які б ён ні быў цудоўны — на волі лепши.

Пасыляперацыйную рэабілітацыю Васіль Быкаў будзе праходзіць амбуляторна ў Празе. Васіль Уладзімеравіч пацвердзіў, што наведае Беларусь пры першай магчымасці.

«АПОШНЯЕ СЛОВА БЫЛО ЗА ГАЛОЎНЫМ РЭДАКТАРАМ»

30 красавіка 2003

Сяргей Абламейка, Прага

Часопіс «Маладосць» адзначае сваё 50-годзьдзе.

В.Быкаў: Уся мая ранейшая творчасць — можна скazaць, ранняя творчасць — звязаная з «Маладосцю». Хаця я ўжо тады ня быў надта малады, тым ня менш, я там друкаваў усе свае першыя аповесы і, у tym ліку і аповесы «адыёзныя», якія такім на той час былі прызнаныя. Гэта было няпроста і нялёгка. Але посьпех ім забяспечваў найперш выдатны галоўны рэдактар «Маладосці», выдатны беларускі паэт і грамадзянін Пімен Емяльянавіч Панчанка. Зь ім у мяне з самага пачатку склаліся вельмі прыязныя дачыненныні ўжо таму, што ён разумеў літаратуру, як рэдка які рэдактар тагачасных часопісаў. І гэта быў чалавек, які ўсё ж такі літаратуру, мастацтва ставіў вышэй за палітыку. На той час гэта была, канечнe, навіна. Ён друкаваў ўсё, што я прыносіў, хаця наступствы былі розныя. І тады — ня тое што цяпер, галоўны рэдактар ня мог самахоць надрукаваць які-небудзь твор, патрэбнае было рашэнне рэдкалегіі, а рэдкалегія складалася вядома зь якіх асобаў, у tym ліку і з членамі ЦК камсамолу. Гэта былі абмеркаваныні, былі вялікія прэтэнзіі. Але ўсё ж такі апошнія слова было за галоўным рэдактарам. І я таму вельмі ўдзячны найперш Панчанку за яго ўдзел у майм лёссе літаратурным.

Пасыля былі яшчэ розныя рэдактары, у tym ліку добрыя рэдактары «Маладосці», пры якіх я друкаваўся — праўда, ня так часта. Ну, напрыклад, мой сябра Генадзь Бураўкін, які таксама спрыяў таму, што я пісаў, і іншыя. Цяпер, вядома, гэты часопіс набыў новых гаспадароў; відаць, набудзе новы твар і новы зьмест. І ўсё ж у час-

50-годзьдзя я хацеў бы павіншаваць часопіс зь яго выдатным юбілеем. Ён нешта значыў, і я думаю, нямала значыў у гісторыі беларускай літаратуры.

**«ІСЬЦІ Ў ДУХУ ТРАДЫЦЫЙНАГА БЕЛАРУСКАГА
МАЎЛЕНЬНЯ»**

7 траўня 2003

Алесь Пяткевіч, Прага

Адказ Васіля Быкава на апытаўніе часопіса «ARCHE»
— ці добра ўчынілі адраджэнцы канца 1980-х,
зрабіўшы выбар на карысць тарашкевіцы?

— Даўно было відавочна, што беларуская мова, апроч зынешній пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс — як наступства русіфікацыі, саветызацыі, бюракратызацыі — катастрофічнае зъмяншэнне моўна-нацыянальнай ідэнтычнасці. Наркамаўскі правапіс 1933 году, а затым і выданніе акадэмічных працаў пад рэдакцыяй ака-дэміка-паслухмянца Крапіўы ўсё набліжалі мову да апошніх мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, ня маючы магчымасці паўплываць на гэты ка-тастрафічны працэс, зъявярнуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але бяда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была ня надта пры-стасаваная, а праз 50–60 гадоў, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны пэрыяд, у многіх адносінах стала ана-хранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта — раптоўны пераход з канца XX стагодзьдзя ў стан, уласцівы мове на пачатку стагодзьдзя. Як на маю дум-ку, дык трэба было б ту ю аперацыю рабіць болей аш-чадна, выбарачна, ці што. З улікам выдатнага і адмоўна-га, што было ў Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс мяккага знаку і «я» перад

націкам, а пасля ісьці паступова, а галоўнае, у духу традыцыйнага беларускага маўленыя. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. Раптоўны, за адзін раз, звартот да тарашкевіцы не апраўданы і дэструктуртыўны. Ён болей пабурый, чым стварыў. Цяпер мы маем становішча, калі бальшыня беларусаў усіх узростаў проста аказаліся непісменныя, бо ня ведаюць, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркамаўкі ня хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць тарашкевіцы ня могуць. Народ і будзе ўсё больш зъяр-тацца да расейскай мовы, дзе існуе шматгадовы моўны «парадак», па якім гэтак сумуе народ.

**«АМЭРЫКА ПАВОДЗІЦЬ СЯБЕ ВЫСАКАРОДНА І Ў
ГІСТАРЫЧНЫХ АСПЭКТАХ ПРАВІЛЬНА»**

7 траўня 2003

Юры Дракахруст, Прага

Інтэрв’ю Васіля Быкава для перадачы «Праскі ак-цэнт».

— Пры канцы 1980-х — на пачатку 1990-х гадоў ваш сябар Алесь Адамовіч стаяў на пазыцыі пасъядоўнага пацыфізму, паводле якога любая вайна — абсалютнае зло. На ваш погляд, якім было б стаўленьне Адамовіча да цяперашняй ірацкай вайны? Ці пацыфізм састарэў?

— Адамовіч жыў у сваім часе, а час мяньяецца. Гіста-рычны час — таксама. Успомніце, што Адамовіч, яго грамадзкая дзейнасць, літаратурная прыпадалі на пэ-рыяд зусім іншы. Эта быў пэрыяд супрацьстаяння дзівюх антаганістичных систэмаў сьвету. Этае су-працьстаянне пагражала ні чым іншым, як закончыць

навогул жыцьё на Зямлі. Вечная зіма была, так скажаць, не за гарамі. І Адамовіч адзін зь нешматлікіх, хто вельмі адчуваў гэтую небясьпеку. Небясьпека была жахлівая, яна прывяла чалавецтва, людzkую супольнасць да магчымасці вялізной катастрофы, і таму Адамовіч выказваў усе магчымыя аргументы супраць гэтага ядзерна-ракетнага шаленства. І адным з такіх аргумэнтаў для яго быў пацыфізм як ідэалёгія. Тады гэта было вельмі разумна, вельмі своечасова і правільна. Ну, а што да нашага часу, дык мы ж бачым, што тут многае зъмянілася, я думаю, каб Адамовіч жыў цяпер, ягоныя погляды таксама зъмяніліся б на гэты конт. Гэта безумоўна, бо ён быў чалавек разумны, рацыональны і разумеў свой абавязак як пісьменьніка і грамадзяніна.

— *Наступнае пытаньне якраз пра цяперашнюю сітуацыю, пра вайну ў Іраку. Амерыканска-брытанскую аперацыю шмат крытыкуюць — і ня толькі пракамуністичныя колы ці палітыкі кішталту Аляксандра Лукашэнкі. Ці трэба ўтамоўваць злачынца, выходзячы за межы права? Як далёка можна выходзіць за гэтых межы? Ці — заставацца ў гэтых межах, пакідаючы гэтага злачынца беспакараным? Тут ня толькі палітычнае, але і чалавече пытаньне: калі нехта выходзіць за межы права — дык як далёка ён можа зайсьці?*

— Права — гэта адносная рэч. Мы, як вядома, жылі і абыходзіліся шмат дзесяцігодзьдзяў бяз рымскага права, у нас былі і бізантыйскія законы. Я думаю, што ў дадзеным выпадку права ні пры чым. Права ўсё ж усталёўваюць людзі, а ёсьць рэчы, якія пераўзыходзяць чалавечы вопыт — гістарычны нават вопыт. Адна з такіх рэчаў — барацьба са злом. Гэта, канечно, хрысьціянская, біблейская тэма, я думаю, і ў іншых рэлігіях гэта канцепцыя існует і будзе існаваць. Таму што калі не супрацьстаяць злу, то зло панішчыць жыцьцё на Зямлі, гэта ж вельмі натуральна. Таму ў гэтым сэнсе нашае звыклые права, усталяванае ў тым ліку і Арганізацыяй Аб'ядна-

ных Нацыяў, нейкім чынам трэба перагледзець. Каб яго перагледзець, зноў жа, у ААН няма палітычнай волі. Гэта воля знайшлася толькі ў адной краіне — ну, адносна ў адной краіне, галоўнай краіне — апірышчы дэмакраты, у Злучаных Штатах Амерыкі.

І гэта выдатна, што Амерыка не начала хавацца за ўстанаўленынямі гэтага права, а зрабіла адпаведна здаровому сэнсу. І яе пазыцыя ў адносінах ня толькі Іраку. Амерыка прайвіла сябе ў гэтым сэнсе яшчэ з часу другой усясьветнай вайны. Як вядома, фашистоўская Нямеччына напала не на Амерыку, а напала на эўрапейскія краіны. І Амерыка за акіянам магла б выдатна адседзецца, карыстаючыся рознымі міжнароднымі абмежаванынямі й пагадненынямі, як гэта рабіла спробу яшчэ да Чэрчыля Англія. Але яна ўступіла ў барацьбу, ахвяравала жыцьцямі сваіх грамадзянаў і дамаглася перамогі, у тым ліку і для нас. Гэта вельмі важна. Ну а пасля былі Карэя, Віетнам (у Віетнаме, праўда, гэта не ўдалося, але, я думаю, быў зроблены Амерыкай урок), пасля Аўганістан, пасля Югаславія.

Калі б Амерыка глядзела на нейкія ў гэтым сэнсе абмежаваныні, дык югаславы б зь іх этнічнай варажнечай даўно б парэзалі адзін аднаго. Амерыка разам з НАТО тады з'звярнуліся да скрайнай меры. Гэта мера скрайння, яна не была прынятая ўсімі, нават у Эўропе. Усе гаварылі пра «агрэсію», пра «забойства няявінных старыкоў, жанчын і дзяцей», як гэта гаворыцца ў такіх выпадках. Але, мабыць, бяз гэтага не абысьціся, пры кожнай хірургічнай апэрацыі трэба страціць частку крыві. Але я б сказаў, што ўключна і да вайны ў Персыдзкай затоцы, і вайны ў Іраку, Амерыка паводзіць сябе вельмі высакародна і ў гістарычных аспектах правільна і аргументавана.

— *Васіль Уладзімеравіч, хтосьці з французаў сказаў, што д'ябал пачынаеца зь пены на губах анёла. Вы ня лічыце, што з Амерыкай гэткае можа адбыцца?*

— Не, я не лічу, што гэта можа адбыцца з Амэрыкай. У Амэрыцы ёсьць традыцыі дэмакратыі — гэтыя традыцыі сягаюць далёка, на два стагодзьдзі, калі яшчэ ў той жа Рәсей ня чулі нават гэтага слова. І гэтая традыцыя падтрымліваецца пасълядоўна, і гэта вельмі добра.

— *Прапаную вярнуцца да нашых беларускіх рэаліяў. Напярэдадні Дня Перамогі Аляксандар Лукашэнка сказаў, што ў савецкага народу спрабуюць адабраць перамогу, пачаў абвінавачваць Амэрыку, Захад. Калі забыцца, што Лукашэнка робіць гэта ў карыслівых палітычных мэтах, эксплюатуючы тэму перамогі, ці лічыце вы, што ў беларусаў і расейцаў адабралі перамогу? I хто адабраў — Захад, лёс, час?*

— Так, я лічу, што перамогу сапраўды адабралі. І ў беларусаў, і ў расейцаў, і ня толькі. Але гэтае адбіраныне адбылося адразу пасъля перамогі. І адабраў яе ні хто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў — «вялікі» Сталін. Кожныя пераможцы разылічваюць нешта здаўшыць у выніку перамогі, асабліва пасъля такоі крылавай вайны, і гэта было правільна, заканамерна. Але што ў выніку яны атрымалі — што атрымалі народы Савецкага Саюзу? Зноў жа тую камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Эўропы — і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы — сапраўды скрысталіся гэтай перамогай. У тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа, з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амэрыкі быў вылучаны плян Маршала, які ўзьняў Эўропу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Эўропа абавязаная і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага пляну. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасъляваеннае аднаўленыне, адбудову зноў жа ўзваліў на плечы свайго народу. І гэтым увергнуў яго ў неймаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ ў выніку нашай гэтай перамогі былі занявленыя краіны так званай «народнай дэмакратыі», усходнеэўрапейскія краіны. І гэтая нашая перамога

яшчэ на паўстагодзьдзя затрымала іх натуральнае гісторычнае разъвіццё ў кірунку прагрэсу. З гэтага правалу яны яшчэ дагэтуль ня могуць выбрацца, мы гэта бачым на прыкладзе нашай Усходняй Эўропы. Але яны робяць спробы, усё ж даволі пасъляховыя, ізноў жа пры падтрымцы міжнароднай супольнасці — Эўропы і найперш Амэрыкі. А Беларусь стаіць убаку, таму што Беларусі зноў жа марыцца пра ракеты, апрача якіх яна ня бачыць іншага выйсця з той крызы, у якую яна трапіла ў апошняе дзесяцігодзьдзе.

— *Васіль Уладзімеравіч, апошняе — гісторычнае пытанніе. Расейскія экспэрты прадказвалі, што пасъля падзення рэжыму Хусзіна ў Іраку пачненца партызанская барацьба. Прайшоў месяц — нават аддаленых праяваў партызанкі ў Іраку няма. Як не было яе ў 1945 годзе, хоць Гёбэльс на пачатку 1945 году спрабаваў стварыць часткі «вэрвольф», якраз партызанаў. Чаму ў Беларусі ў 1940-я гады, падчас другой усясьветнай вайны, была даволі моцная партызанка, а вось ні ў Нямеччыне ў 1945-м, ні ў Іраку ў 2003-м партызанкі няма?*

— Наконт беларускай партызанкі яшчэ ня ўсё сказана, яшчэ тут трэба разыбірацца і гісторыкам, і мастакам, і літаратарам. Тут ня ўсё так проста, як гэта зафіксавана ў нашай афіцыйнай гісторыяграфіі. Адрозненыні ёсьць, скажам, паміж партызанкай у Беларусі і ва Ўкраіне, партызанкай у Прыбалтыцы. Чаму так? Ну, розная была і партызанка. Што ж да Іраку, дык мы бачым, што вайна, якую — я не хацеў бы называць гэта вайною, маю на ўвазе, Амэрыкі супраць Іраку, супраць ірацкага рэжыму. Гэта хутчэй палітычныя акцыі, якія мела за мэту не клясычныя мэты імпэрыялістычнай вайны — захоп тэрыторыяў, усталяваныне сваіх парадкаў і эксплюатацыю, а проста зьмену рэжыму. Зьмену рэжыму дыктатарскага, крывавага, жахлівага рэжыму ў кірунку дэмакратыі.

Дык вось, іракцы таксама недурныя людзі. Яны ўба-

чылі, якія гэта «захопнікі», якімі выстаўлялі некаторыя сілы, у тым ліку і ў Pacei, амэрыканскіх салдатаў, і згледзелі, што німа ніякіх падставаў і сэнсу супраціўляцца і абараняць гэты жахлівы, крывавы рэжым Садама Хусэйна. Таму там і ня будзе. Таму не было, відаць, гэтай партызанкі і ў Нямеччыне. Таму што немцы зразумелі ўрэшце, што такое фашызм. Яны пабылі дванаццаць гадоў у яго тлуме, і ўрэшце ім далі ўрок, які яны засвоілі. Што ж да беларусаў, дык яны, апрача ўсяго іншага, аказаліся вельмі кепскімі вучнямі гісторыі. Яны шмат чаго не засвоілі дагэтуль. І гэта, зразумела, вялікі жаль.

23 траўня 2003 году Васіль Быкаў разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай вылецелі ў Менск, маючы зворотны билет у Прагу на 6 чэрвеня. На просьбу Быкава Радыё Свабода не паведамляла пра ягонае знаходжанье ў Менску.

«БАРАЦЬБА ЛІЦЭІСТАЎ, ВЫКЛАДЧЫКАЎ ПАВІННА МЕЦЬ ПЛЁН»

4 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Народны пісьменнік Беларусі В.Быкаў сочыць за падзеямі вакол Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, які быў зачынены з волі ўладаў.

Вось як В.Быкаў пракамэнтаваў сітуацыю для Радыё Свабода:

— Тое, што робіцца зь беларускім ліцэем апошнія гады, увогуле зразумела і зьяўляецца складовай часткай агульной палітыкі адносна нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі гэты ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму, дык толькі таму, што адклалі гэтую

апэрацыю, каб яе расцягнуць. Мабыць, каб не рабіць шуму. Але я думаю, што барацьба ліцэістаў, выкладчыкаў усё ж павінна прынесыці нейкі плён. І таму ўсімі даступнымі способамі трэба змагацца за родную мову.

Гэта было апошняе інтэрв'ю Васіля Быкава. Праз некалькі дзён яго паклалі ў анкалягічны шпіタル у Бараўлянах пад Менскам.

ВАСІЛЮ БЫКАВУ — 79 ГАДОЎ

19 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Васілю Быкаву спаўняеца 79 гадоў. Сваёй творчасцю пісьменнік здабыў ганаровае месца на алімпе сучаснай літаратуры, а ягоная грамадзянская пазыцыя замацавала за ім права звацца сумленнем беларускай нацыі.

Паэт Генадзь Бураўкін у часе свайго рэдактарства ў часопісе «Маладосць» быў адным зь нешматлікіх рэдактараў, якія адважваліся друкаць Быкава і не баяліся наступстваў.

Г.Бураўкін: Калі гаворыш пра блізкіх сяброў, заўсёды баіцца высокіх словаў. Але як бязь іх абыдзесьця, калі гаворка ідзе пра Васіля Быкава, шаноўнага Васіля Ўладзімеравіча, мілага, добрага Васіля. Ён ня проста выдатная зяява ў айчыннай літаратуре, ён — знакавая постаць у нашай літаратуре. Бо пасъля яго тэма Вялікай Айчыннай вайны, тэма беларуская і сваімі традыцыйнымі адзнакамі, і ўнёскам ва ўсясьветную, эўрапейскую вяенную тэмую, загучала зусім па-іншаму — і сілай праўды, і сілай таленту. Ён — знакавая постаць і ў

нашай гісторыі, у сёньняшнім, на жаль, ня лепшым дні нашай бацькаўшчыны.

Ён ніколі не зьбіраўся быць палітыкам, больш за тое, я гэта добра ведаю, ён ніколі не любіў палітыкі. Але стаў сумленнем нацыі ў лёсавызначальныя гады маладой сувэрэннай Беларусі. Гады нашага нацыянальнага абуджэння, нашага нацыянальнага адраджэння. І аказалася, што, можа быць, нават было нечакана для тых, хто ня надта добра ведаў Васіля-чалавека, Васіля-аналітыка, Васіля-філёзафа, што ён умее мысліць глыбока і шырока і вельмі добра адчувае настрой народу, вельмі дакладна фармулюе задачы дзяржавы. Шкада, што, як мне здаецца, вельмі многія землякі да гэтага часу так і не пачулі яго, і са сваёй абыякавасыці ці з наіўнасьці не прыслушаліся да яго.

Для мяне ж Васіль Быкаў яшчэ і блізкі сябра, надзвычай, надзіва добры, чулы і сардэчны зямляк. Дзе б ён ні быў, чым бы ні быў заняты, ён ні разу не забыўся павіншаваць з днём нараджэння, пацікавіцца сямейнымі справамі. Я ўжо не кажу пра творчыя задумкі, пра нейкія публікацыі, пра новыя кніжкі. І яшчэ, я ў гэтым пераканаўся ня так даўно, я гэта адчуваў, нават ня сумніваўся ў гэтым, але — пераканаўся, што ён вельмі мужны чалавек. Бо калі да яго прыйшла цяжкая хвароба, тое, як ён усё гэта пераносіў і пераносіць, тое, які ён трывушчы, па-сляянску, па-вясковаму, па-беларуску, які ён мудры ў дачыненьні да сваіх нейкіх слабасцяў, гэта было для мяне горкай, але слайней характарыстыкай Васіля.

Вельмі важна, што ён з намі, у гэты наш нялёткі беларускі час. Вельмі важна, што яго хвалуюць тыя праблемы, якія хвалуюць нас. І вельмі здорава, што мы ўсе — ня толькі сябры, але і ягоныя няпрыяцелі, скажам так, афіцыйныя асобы, азіраемся (некта пра гэта прызнаецца, некта не прызнаецца, але азіраемся) на Васіля Быкава, на ягоную думку, на ягонае адчуванье, на ягоны талент, на ягонае права судзіць і час, і людзей, і тое,

што мы з вамі перажываем. Сёньня дата дастаткова сур'ёзная, хаця і някруглая — 79 гадоў, мне вельмі-вельмі хочацца, каб яшчэ доўга-доўга мы маглі азірацца на Васіля Ўладзімеравіча Быкава, і каб ён яшчэ доўга-доўга быў з намі, і сваёй мудрасцю, сваім працоцтвам, сваім талентам дапамагаў, падказваў нашай мілай, нашай слайней бацькаўшчыне, над якою яшчэ і сёньня вісіць вельмі многа чорных хмароў.

Адзін з самых даўніх сяброў Васіля Быкава — паэт Рыгор Барадулін. Некалькі гадоў таму выйшла кнішка паэтычных лістоў Барадуліна да Быкава ў Хэльсынкі — з малюнкамі Быкава (да вайны пісьменьнік вучыўся ў Віцебскай мастацкай вучэльні). Цяпер рыхтуецца новая кніга — лісты Барадуліна ў Прагу і быкаўскія прыпавесці. Гаворыць Рыгор Барадулін:

Р.Барадулін: Савецкая ўлада выпрабоўала ўсе сродкі, каб зламаць волю Быкава, каб зрабіць прыручанахатнім небакрылага. Ішлі ў ход мэтады дазволеня і недазволеня, усіх не пералічыць. Камсамольцы білі вокны... І сапраўды, як у габрэйскім досьціпе: калі б Бог жыў на Зямлі, людзі выбілі б яму шыбы. Вэтэранны вайны і партыі пісалі даносы, публіковалі пратэсты, засыпалі бруднымі лістамі. Не дапамаглі ні правакацыі, ні пагрозы, ні высокія ўзнагароды, ні адказныя тытулы. Тытул у Васіля Быкава — і ён адзін, і ён ад Бога — сумленны пісьменьнік. І да гэтага часу ратуе Васіль Быкаў ад беспрацоўя армію падслухачоў, вынюхачоў, паклённікаў, верных учорашняму дню. Нездарма аднойчы ўсіміхнуся апостол: «Чаму пра мінулае мы мала ведаем? Бо даносчыкаў мала было, і яны былі непісьменныя». Васіль і да гэтага часу корміць гэтую армію стукачоў, і мне парой здаецца, хто болей любіў Васіля — ці чытачы, ці слухачы? Нават такія радкі мне прыйшли ў галаву:

Заўсёды Быкава любілі стукачы,
І як маглі яго аберагалі.

Бо зарабляць даваў на добрыя харчы
І падвышаць яжоўскія рэгаліі.

Прыгадваеца, як некалі на 60-годзьдзе Васіля Быкава ўжо падупалы здароўем Уладзімер Караткевіч паслья тосту перадаў юбіляру невялічкі гарэльеф з выявою льва, і голасам, што пачынаў слабець, амаль пракрываў: «Рыкай, акі леў!» Васіль ня рыкае, акі леў — Васіль гаворыць спакойна і ўпэўнена, бо праёды ня трэба кричаць, яе трэба гаварыць спакойна.

Васіль Быкаў жыве і жыць будзе ў сумленыні і ў душы беларусаў. І многа яму год здароўя — сто гадоў, сто гадоў, сто гадоў!

Рыгор Барадулін сябруе з Васілем Быкавым амаль паўстагодзьдзя. Асабістае ж знаёмства Быкава з усясьветна вядомым навукоўцам Барысам Кітом налічвае некалькі гадоў — з таго часу, калі пісьменьнік жыў у Франкфурце. Сёлета ў сакавіку Барыс Кіт наведаў Быкава і ягоную жонку Ірыну Міхайлаўну ў Франкфурце, а цяпер віншует сябра з днём нараджэння:

B.Kit: Здаўна я чуў пра Быкава, што ён зьяўляецца адным з найвялікшых пісьменьнікаў Беларусі. Але пазнаёміўся зь ім толькі тут, у Франкфурце-на-Майне, калі ён прыехаў на часовае жыхарства ў Нямеччыну. Чытаючы ягоныя кнігі, можна яго параўнаць з таксама вялікім пісьменьнікам — з Дастаеўскім. Ён зрабіў на мяне надзвычай цудоўнае ўражанье. Мы, безумоўна, адразу зразумелі адзін аднаго, амаль што кожны дзень сустракаліся, і гаварылі, і ўспаміналі. І аднойчы ён вырашыў, што найлепш запісваць гэтую ўспаміны. Ён апрацаваў у той час у Франкфурце мае ўспаміны, якія выйшлі пад назвай «Цярновы шлях. Аповеды Барыса Кіта, запісаныя Васілем Быкавым».

На тэлефоннай сувязі зь Нью-Ёрку — Зянон Пазньяк.

З.Пазньяк: Перш-наперш, карыстаючыся магчымасцю, я хачу павіншаваць Васіля Уладзімеравіча з днём нараджэння, з 79-годзьдзем. Зычу яму як найхутчэй праправіща зь цяжкай хваробы і не здавацца. Не здавацца — я думаю, гэта ўхарактары Быкава. Спакойна, сваёй баразнай. Што б ні было. Мусіць, у гэтым і ёсьць прычына вялікай павагі да яго як да чалавека. Перасъедаваць Быкава пачалі недзе ў пачатку 1960-х гадоў, я добра памятаю той час. А Быкаў ішоў сабе моўчкі наперад, пішучы твор за творам, і штораз — лепш. Цкавалі, вядома, не аднаго Быкава — і Караткевіча, і Разанава, і пісьменьнікаў ва Украіне, і ў Рәсей. Папулярнасцю ў перасъедзе тады, у 1960-я, з Быкавым мог парашунацца толькі расейскі пісьменьнік Салжаніцын.

Я, вядома, не зьбіраюся іх супастаўляць — гэта постасці непараўнальная. Быкаў — глыба, цэлы кірунак у літаратуры. Салжаніцын жа цалкам адыграў сваю ролю ўжо ў 1980-я. Але вось на што я хачу звязрнуць увагу. Перад Быкавым таталітарная систэма спасавала. Яго раптам перасталі цкаваць. Пачалі няшчыра прызнаваць. Далі нават прэмію, тытулы... А Быкаў, паўтару, як ішоў сабе, так і ішоў. Як бы і не было той систэмы, як бы яе і не заўважаў. А потым, калі надарылася магчымасць, падтрымаў стварэньне Народнага Фронту і далучыўся да яго руху. Салжаніцына тады систэма выкінула за мяжу. Гэта пакутлівае выпрабаванье для творцы. Але за мяжой Салжаніцын пачаў пісаць шавіністычныя артыкулы, а калі вярнуўся, то зацыкліўся на вялікадзяржаўнасці і забыўся пра літаратуру. Вось вам і розніца. Пустое — пакоціцца, а глыба — глыба стаіць, бо — моц. І мне радасна так гаварыць і думаць пра Быкава. Я думаю, што Быкаў спрадуджвае слова Гётэ: «Твары, мас-так, не гавары!» У гэтых 79-ти дзень ягоных народзінаў я хачу пажадаць яму, каб адрадзілася і зьбераглася наша Беларусь, наша вольная і дарагая бацькаўшчына.

Зянон Пазньяк лічыць, што без прадмовы Васіля Быкава была б немагчymая публікацыя ў 1988 годзе ў

«Літаратуры і мастацтве» артыкулу «Курапаты — дарога съмерці». Праз год Быкаў напісаў яшчэ адну прадмову — да першай выдадзенай на тэрыторыі БССР кнігі пра сталінскія рэпрэсіі — яе аўтарам быў Аляксандар Лукашук, цяперашні дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода.

А.Лукашук: Без Васіля Быкава цяжка ўявіць эфір Беларускай «Свабоды». Ад 1960-х гадоў ягоныя творы, выступы, барацьба за права пісаць праўду камэнтаваліся ў нашых перадачах. У другой палове 1980-х праучалі першыя інтэрвю. З таго часу імя, творы, голас пісьменніка гучалі на хваліх «Свабоды» тысячы разоў. Нашыя слухачы былі першыя, хто змог пазнаёміцца з прыпавесцямі Быкава, апавяданнямі, ягонай новай прозай, што нараджалася падчас жыцця ў Фінляндый. Мы начыталі гэтыя тэксты самі, у рэдакцыі, і Васіль Быкаў з кожным новым рукапісам абавязковая прысылаў ліст з прыпіскай — перадайце прывітаньне вашым мілым дзяўчатам і хлопцам, якія так хороша чытаюць. Калі ў Нямеччыне Быкаў напісаў першы дакументальны твор, аўтабіографічную кнігу «Доўгая дарога дадому», ён пагадзіўся сам прыехаць у Прагу і тут запісаў сорак перадачаў. Штораніцы на працягу тыдня ён прыходзіў на радыё, сядаў у студыі, надзяваў навушнікі — і мы ўключалі мікрофон. Сыцілыя, амаль без эпітэтаў, напоўненыя сюжэтнай энэргіяй сказы, быццам бясстррасная інтанацыя з унутранай мэлёдыкай, якая нязбытна гучыць у ягонай трагічнай прозе, крыху прыглушаны голас, часам мікрофон захоплівае дыханье, часам прашалясьці старонка — аўтапартрэт у гуку, з паўтысячы хвілінаў выгаваранай жывой памяці. Васіль Быкаў ня толькі аўтар — ён сталы слухач «Свабоды». Выходіць у эфір, калі ведаеш, што цябе слухае Быкаў — якая можа быць большая адказнасць і ўзнагарода?

Пасъля Быкава

У гэтым разъдзеле зъмешчаныя тэксты перадачаў
Беларускай службы Радыё Свабода — ад жывога эфіру
праз паўтары гадзіны пасля съмерці Быкава і да
саракавінаў, калі, паводле традыцыйных вераваньняў,
душа чалавека пакідае гэты съвет.

ПАМЁР ВАСІЛЬ БЫКАЎ

22 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Сяргей Навумчык,
Віталь Тарас, Прага*

22.00 у Менску. Жывы эфір.

B.Taras: Зь Менску прыйшла трагічная вестка. 22 чэрвень на 80-м годзе жыцьця памёр Васіль Быкаў. Апошня гады пісьменьнік жыў за мяжой — спачатку ў Фінляндыі, потым у Нямеччыне. Летасі Васіль Быкаў пераехаў у Чэхію на запрашэнне презыдэнта Вацлава Гаўла. Сёлета ў красавіку пісьменьніку зрабілі анкалягічную апэрацыю ў Празе. Апошня тыдні Быкаў лекаваўся ў Беларусі, у анкалягічнай клініцы ў Бараўлянах. 19 чэрвень Васілю Быкаву споўнілася 79 гадоў.

A.Lukašuk: Сёння мы прысьвячаем нашу праграму памяці пісьменьніка Васіля Быкава. У 20 гадзін 10 хвілінаў, паводле звестак, якія мы атрымалі зь Менску, спынілася сэрца Васіля Ўладзімеравіча. (Такая інфармацыя была на момант эфіру. Пазней стала вядома, што ў 20.10 спынілася дыханье, а ў 20.30 — сэрца, і лекары канстатавалі съмерць. — Рэд.) Ён нарадзіўся ў 1924 годзе на Віцебшчыне, у вёсцы Бычкі, дзе дагэтуль жывуць яго родныя, жывуць людзі, якія яго ведалі зь дзяцінства. Яго ведалі далёка за межамі ягонай малой радзімы. Яго ведае ўся Беларусь, яго ведаюць у Эўропе, яго ведаюць у сьвеце. Але так, як яго ведаюць, любяць і помнят у Беларусі, верагодна, нідзе больш помніць, любіць і ведаць ня будуць. На мінулым тыдні карэспандэнты Радыё Свабода наведалі радзіму Васіля Быкава, запісалі слова ягоных сваякоў, людзей, якіх ён ведаў зь дзяцінства, мы рыхтаваліся да спэцыяльнай перадачы, прысьвячанай ягонаму дню нараджэння, якое было ў мінулы чацвер.

Мы мелі вялікі гонар мець сярод нашых слухачоў і сярод нашых аўтараў Васіля Быкава. У адзін са сваіх нядаўніх прыездаў у Прагу, яшчэ да таго, як ён пераехаў сюды на жыцьцё, мы папрасілі Васіля Ўладзімеравіча запісаць для нас, для нашага аўдыёархіву ўрыўкі ягонай прозы — з твораў, аповесцяў першых і прыпавесьцяў апошніх гадоў. Мы вернемся яшчэ да гэтых запісаў. Цяпер я трymаю ў руках кнігу Васіля Быкава «Сыцяна». У прадмове «Ад аўтара» Быкаў піша: «З часоў Шэкспіра чалавецтву вядома, якая гэта выдатная справа — непарыўная повязь часоў, і як кепска, як тая повязь ірвецца. Што тычыцца беларусаў, дык мы гэта пазналі на нашым шматвяковым гістарычным вопыце, дзясяткі гадоў мы жылі, адрэзаныя ад нашага мінулага, ад нашага досьведу, ад нашай гісторыі». Мы будзем шмат гаварыць пра ХХ стагодзьдзе; гаворачы пра ХХ стагодзьдзе ў Беларусі, будзе немагчыма гаварыць і ня згадваць Быкава. Васіль Быкаў ужо быў цяжка хворы, калі даў ці не апошнія сваё інтэрвю — верагодна, апошніе... Сяргей Навумчык, які знаходзіцца разам са мной у студыі, звязаўся тады зь пісьменьнікам.

S.Navumchyk: Я пятэлефанаваў Васілю Ўладзімеравічу 4 чэрвеня, гэта была ня першая гутарка паслья ягонага прыезду ў Менск, ён ехаў у Менск не паміраць, як некаторыя кажуць, у яго быў білет — зваротны білет на 6 чэрвень ў Прагу, дзе, меркавалася, ён працягне курс хіміятэрапіі, курс лячэння. Але склаліся так абставіны, што ён мусіў затрымашца ў Менску. Што гэта за абставіны, чаму? Я думаю, пазней пра гэта можна будзе сказаць. Тэлефанаваў жа я яму вось зь якой нагоды. Ён сачыў за праграмай Беларускай службы Радыё Свабода, ён увогуле сачыў за тымі падзеямі, якія адбываюцца, і калі мы хадзілі да Быкава ў «Motol», калі ён ляжаў паслья апэрацыі... Першыя суткі, калі чалавек звычайна ледзь-ледзь выходзіць з гэтага стану паслья наркозу, ягоныя пытаныні былі якраз пра тое, што робіцца

ў Беларусі, што робіцца ў съвеце. Апошняе гэтае інтэрвю было прысьвечанае сітуацыі вакол Беларускага гуманітарнага ліцэю. «Трэба змагацца за родную мову» — гэта былі апошнія слова Васіля Быкава ў звароце для прэсы, можна сказаць, у звароце, гэткім публічным звароце да беларускага народу. І сымбалічна, што яны былі сказаныя з надзеяй на моладзь. Вось калі гаварыць пра такія запаветы, то, відаць, гэта адзін з запаветаў, які пакінуў нам вялікі беларускі пісьменнік.

А.Лукашук: Мэлёдая, якую вы цяпер чуецце — «Шумныя бярозы», музыка Пукста на слова Янкі Купалы. Васіль Быкаў вельмі любіў гэтую песеньню, і мы часта гralі яе, калі ў эфіры гучалі ягоныя тэксты. Дзіве хвіліны для музыкі, якую любіў Васіль Быкаў.

Гучыць песня ў выкананьні Данчыка.

А.Лукашук: Мэлёдая «Шумныя бярозы», якую так любіў Васіль Быкаў. Мы будзем чуць гэтую мэлёдью ў наступныя дні ў нашых праграмах. Васіль Быкаў, калі наведаў Радыё Свабода, запісаў на нашую просьбу некалькі тэкстаў, некалькі любімых урыўкаў са сваіх твораў. Прапаную вам паслушаць тры хвіліны. Васіль Быкаў чытае фрагмент з «Альпійскай баляды»:

Змрочная, непрытульная ноч напаткала ўцекачоў у камяністай, зарослай крывулястым сасіняком цясныне, якая, патроху вузеючы, адхонна падымалася ўгору.

Ня так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камнях, зредку спыняючыся, каб пачакаць дзяючыну, што з апошніх сіл упартая плялася за ім. Ён думаў, што лепей было бы вылезыці з гэтай змрочнай расьцеліны; там, недзе наверсе, мусіць, было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правальле. Але хлопец ужо ня мог набрацца рапушчасці, бо сілы яго таксама кан-

чаліся. Зноў жа вельмі хацелася як найдалей адсыціся ад гораду, як найлепей выкарыстаць гэты даждлівы вечар, які так дарэчы выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўтарак іх дзіве пары сълядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак — унізе ж, скрэзь на дарогах, у далінах, іх чакала пагібел. Праклятая горы! Ён быў удзячны ім за недаступнасць для нямецкіх ахуёнікаў з сабакамі, матацыкамі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзец іх за тое, што яны так бязылітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім ня тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сылезіі. Як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палёх і па сенажацях: зоркі ў съветлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі баўэрэй, яны здабывалі што-кольвечы зь ежы — гародніну і малако зь бітонаў, нарыхтаваных ля веснічак для ранішняе адпраўкі ў горад. Увесе доўгі, на дзіва пакутны ад бязьдзейнасці дзень яны, па чарзе вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Праўда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіралася невялічкая група іх, абадраных, няголеных, страшных, да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасыціла тады: вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдкаў, з выглядзу зусім сваіх.

Калі яго везылі ў горад, дык ня верылася нават, што яны не жартуюць, — такія гэта былі звычайнія вясковыя хлопцы, бяз злосыці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі і, апрач драбавікоў, ня мелі іншае зброяі. Толькі ў таго, што быў зь белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін.

І цяпер вось горы — Лахтальскія Альпы — невядомы, загадкавы, ніколі ня бачаны край, і ў ім — ма-

ленькая трудная надзея вырвавца на волю, дайсьці да сваіх.

А.Лукашук: У эфіры Радыё Свабода спэцыяльная перадача памяці Васіля Быкава. Васіль Быкаў памёр сёньня ў Менску на 80-м годзе жыцьця. У 20 гадзінаў 10 хвілінаў паводле менскага часу спынілася ягонае сэрца. У праскай студыі — Аляксандар Лукашук, разам са мной перадачу вядуць Віталь Тарас і Сяргей Навумчык. Толькі што вы слухалі першае аўтарскае чытанье «Альпійскай баляды», Васіль Быкаў чытаў урывак.

С.Навумчык: «Альпійская балада» надала эўрапейскую вядомасць Васілю Быкаву. Дарэчы, ён быў узнагароджаны ў 1995 годзе ордэнам — італьянскім ордэнам. За апошнія гады, нават з 1991 году, Быкаў ня меў ніводнай дзяржаўнай узнагароды ў Беларусі. Быкаў шмат казаў, што безь вяртання гісторычнай памяці немагчыма будучыня. І шмат для каго з гісторыкаў, навукоўцаў і пісьменнікаў гэта было імя, якое асьвячала іх дзейнасць. У сярэдзіне 1980-х гадоў тады яшчэ малады і мала каму вядомы наваполацкі празаік Уладзімер Арлоў атрымаў маральную падтрымку ад Быкава, у тым ліку і падчас уступлення ў Саюз пісьменнікаў. Памятаю, як у 1988 годзе мы разам з Уладзімерам Арловым былі на паседжанні «Мартыралёгу Беларусі», калі было ўтварэнне Народнага Фронту, і слухалі прамову Васіля Быкава ў Чырвоным касыцёле. Я перадаю слова — на тэлефоннай сувязі з Менску пісьменнік Уладзімер Арлоў.

У.Арлоў: Я не могу згадаць, калі ўпершыню пачуў імя Васіля Быкава. Мне здаецца, што ён прысутнічаў у маёй съядомасці заўсёды. Прынамсі, з таго часу, калі я ўсьвядоміў сябе беларусам. Але сапраўдане адкрыцьцё Быкава адбылося, напэўна, пасля зьяўлення яго апoвесьці «Знак бяды», твору знакавага для нашай літаратуры, шмат у чым вызначальнага. Сёньня, успамінаючы

першыя свае сустрэчы з Васілем Уладзімеравічам, я таксама ня мог не прыгадаць і нашых апошніх размоваў, якія адбыліся напачатку чэрвеня, калі Быкаў вярнуўся ў Беларусь. Я быў уражаны тым, што ён шмат чаго чытаў, ведае з апошніх публікацый, з апошніх кніг. Я думаю, дзякуючы вам, журналістам «Свабоды», але дзякуючы і таму, што яго разум заставаўся да канца вострым і яго сэрца білася па-беларуску.

У час размовы з Быкавым я перадаў яму просьбу аднаго з прафсаюзных лідэраў Беларусі — просьбу-прапанову заняцца рэстаўрацыяй яго роднага дому на Вушачыне. Я быў вельмі ўражаны, калі Васіль Уладзімеравіч сказаў: «Не рабіце гэтага. Таму што пасля рэстаўрацыі дом спаліць». Мне хочацца спадзявацца, што наш нацыянальны прарок усё ж у дадзенай сітуацыі памыляўся. Цяпер трэба сапраўды паклапаціца пра тое, каб захаваўся дом Быкава на яго радзіме. Каб гэты дом стаў мэмарыялам.

У мяне на стале цяпер апошняя кніга Васіля Быкава, карэктuru якой ён яшчэ чытаў сам. Гэта кніга «Доўгая дарога дадому». Яна разгорнутая на 283-й старонцы, на палове. Дарога Быкава дадому закончылася. Горка і балюча, што гэтага ня здарылася пазней, але ёсьць свая сымболіка ў тым, што гэтая дарога завершилася на роднай зямлі. І, можа быць, тое, што Беларусь паклікала яго, што беларуская зямля прыме яго, — гэта важней за ўсялякія дзяржаўныя ўзнагароды...

А.Лукашук: У эфіры Беларуская служба Радыё Свабода, перадача памяці Васіля Быкава. Сёньня, у нядзелю, у 20.10 спынілася сэрца пісьменніка Васіля Быкава. Уладзімер Арлоў згадваў твор Васіля Быкава «Знак бяды». Падчас знаходжання тут, у Празе, Васіль Быкаў запісаў фрагмент гэтага твору. Паслухайце, калі ласка, першае аўтарскае чытанье:

Празь дзень раскулачвалі Багацьку. Ранічкай у Яхімоўшчыну прыбег Патап Каландзёнак, якога

цяпер Сыцепаніда не хацела пускаць у хату, і ён быццам адчуваў гэта — пастукаў у акно і празьвягай Лявонаў загад прыйсьці на раскулачванье. Яна сказала яму і сабе — скульля! І не пайшла. Няхай раскулачваюць безъ яе, яна не галасавала за тое раскулачванье. Але потым растрывожылася, болей за Анютку — як яна там? Гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі ўжо не пабачыць дзяўчыну. Аж расхваляваўшыся ад тae думкі, Сыцепаніда як была, у няновай спадніцы і атолках, пабегла ў Выселкі.

Трохі наводышыбе ад вуліцы, на Ладзіміравым падворку ўжо тоўпіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно: клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, — усё неяк таропка, бяз ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку, ля плота, зьнерухомела купка вясковага люду, болей жанок зь дзецьмі, мужчынаў было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постапца Лявона ў заляпленым казусе, з чорнай паскай наўскось па шчацэ, цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, — нібы раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Сыцепанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы, далёкі, жалобны шлях. Дзіверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы, чорны, цыганскага выгляду Антось Недасека, пра штось запытаў у Лявона. Сыледам паказаўся Васіль Ганчарык, — няспрытна, задам ступаючы з ганка, валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трymаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Сыцепаніда міжвольна ахнула: то ж быў Анюцін пасаг, зь якім дзяўчына нядаўна яшчэ зьбіралася замуж — неяк зі мой паказвала Сыцепанідзе, што там было нарыйтавана. Цяпер гэты рыштунак сам Ганчарык выпраўляў невядома куды — на Салаўкі, у Сібір —

хто ведае? Сыцепаніда глытнула даўкі ком у горле, з усіе моцы памкнулася стрымаць слёзы. Зрэшты, тое было нялёгка, некаторыя бабы ўжо плакалі, — ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажушка і пытала: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані...»

Лізавета крыкнула на дачку раз і другі, ды малая не сціхала, і тады старая Маланьня, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла зь нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка. Вырасьцеш — паедзеш яшчэ...»

A.Лукашук: «Знак бяды». Васіль Быкаў чытаў урывак са свайго твору. Запіс зроблены ў Празе, і сёньня ён упершыню гучыць у эфіры. Сёння, у 20 гадзінаў 10 хвілінаў паводле менскага часу, Васіль Быкаў памёр. Адным з апошніх менскіх літаратарапаў — з тых, хто адведаў Васіля Ўладзімеравіча ў шпіталі ў Бараўлянах, быў Валянцін Тарас, які цяпер з намі на сувязі. Спадар Тарас, вам слова.

B.Tarac: Я нават ня ведаю, з чаго пачаць. Таму што душаць сълёзы. Душыць вялікае гора. І падтрымка толькі ў тым, што гэта ня толькі маё гора, а гора ўсёй Беларусі. Усёй нашай літаратуры. Усіх тых людзей, якія разумеюць, чым быў для нас Васіль Быкаў і чым ён застаецца для нас навечна. Я шчаслівы тым, што ён быў побач са мною, што я быў зь ім усё жыцьцё, я застаўся яму абавязаны. Ён даручыў мне, папрасіў мяне зрабіць здабыткам расейскага чытача ягоную книгу, якая прагучала на «Свабодзе» — «Доўгая дарога дадому». Я гэта абавязкова зраблю, зраблю з усёй сілай, на якую толькі здольны як перакладчык ягоных твораў. Вечная памяць і вечная слава вялікаму пісьменніку нашай зямлі, нашаму роднаму і незабытнаму Васілю.

A.Лукашук: У эфіры Радыё Свабода перадача памяці Васіля Быкава. Побач са мной у студыі Сяргей Навум-

чык, які толькі што дазваніўся да нашых суродзічаў на іншым кантынэнце.

C.Навумчык: На тэлефоннай сувязі ў Канадзе — старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла. Івонка, вы нас чуеце?

I.Сурвілла: Так, чую.

C.Навумчык: Івонка, я прыгадваю, як зусім нядаўна, фактычна два месяцы таму, перад аперацыяй, мы з вамі былі ў Васіля Ўладзімеравіча дома — тут, у Празе. Тады ён выступіў на ўрочыстым паседжаныні ў гонар 85-х угодкаў БНР. Яму было вельмі цяжка гэта рабіць, таму што ня той быў стан здароўя, і мы яму нават казалі, што, можа быць, варта было б ахвяраваць гэтым выступленнем. Тым ня менш, ён паехаў тады ў Люстроную залю, у Клемэнтынум, і выступіў там. Ну, а потым мы яшчэ былі ў яго дома. Я хадеў бы папрасіць вас прыгодаць вось гэтую сустрэчу і сказаць колькі словаў пра уражаныне, якое на вас зрабіў Васіль Быкаў.

I.Сурвілла: Уражаныне велізарнае. Я лічыла яго адным з найбольш любых, паважаных людзей, якіх я ведаю. То спатканыне было такое цудоўнае. Сапраўды, і гонар, і шчасце, што мне Бог дазволіў яго пазнаць у Празе. Два разы зь ім спатыкалася ў Празе, і абодва разы сапраўды была захопленая гэтымі спатканынямі. І са страшэнным болем атрымала вестку пра яго съмерць, чалавека, якога так моцна і паважала і любіла. Страцілі мы ня толькі вялікага беларуса, якім кожны з нас ганарыўся, а і найбольш выдатнага прадстаўніка нашай культуры XX і пачатку XXI стагодзьдзя. Асірацелі ўсе мы, увесе беларускі народ. Вечная яму памяць. З глыбіні сэрца хачу перадаць шчырыя спачуваныі спадарыні Ірыне і ўсім прыяцелям і сям'і Васіля Быкава.

C.Навумчык: Івонка, мы застаемся на сувязі, я нагадаю, што ў нас на сувязі ў Канадзе старшыня Рады БНР

Івонка Сурвілла. Бяспрэчна, што літаратурнае месца Васіля Быкава застаецца на алімпе эўрапейскай, а можна цяпер ужо сказаць, што і ўсясьветнай літаратуры, што ягоныя кнігі будуць чытаць і праз 50, і праз 100, і праз 150 гадоў. Але вось для нас, для сучаснікаў Быкава, ён яшчэ і грамадзкі дзеяч — пра гэта таксама варта казаць. І Быкаў быў той, хто ўспрыняў ідэю Беларускай Народнай Рэспублікі, ідэю Незалежнасці. Як бы вы ацанілі гэта, чым для вас як для палітычнага дзеяча была падтрымка Быкава?

I.Сурвілла: Вельмі вялікая падтрымка. Гэта ў Беларусі ўсім ведама — называлі Быкава «сумленнем Беларусі», і я поўнасцю падзяляю гэту думку. Ён быў адданы, любіў наш народ, ён так моцна любіў наш народ, што ён ня мог не падтрымліваць нашага руху за незалежнасць, за волю Беларусі. Вялікім натхненнем ён быў для мяне, і я думаю, для кожнага з маіх супрацоўнікаў.

C.Навумчык: Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.

A.Лукашук: У эфіры Беларуская служба Радыё Свабода. Памяці Васіля Быкава. Нагадаю некаторыя моманты біяграфіі Васіля Быкава. Ён нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 году ў вёсцы Бычкі, на Вушаччыне, у сялянскай сям'і. Скончыў 9 клясаў у Кубліцкай сярэдняй школе і паступіў у Віцебскую мастацкую вучэльню. Але вучобу там пакінуў пасля таго, як студэнтам перасталі плаціць стыпэндыю. Давялося пайсці ў фабрычно-заводзкае навучаныне, дзе юнакоў кармілі, давалі адзеньне. У выніку Быкаў атрымаў прафэсію не мастака, пра якую марыў, а бетоншчыка-арматуршчыка. У чэрвені 1941-га ён здаў экстэрнам экзамэн за дзясятую клясу і паехаў ва Украіну, паступаць у індустрыяльны інстытут. Пачалася вайна. Быкаў апынуўся ў інжынэрным батальёне будаўніцтва абарончых умацаванняў. Потым браў удзел у цяжкіх баях на Паўднёва-Захаднім фрон-

це. Затым была вучоба ў Саратаўскай ваенай вучэльні, яе Быкаў скончыў у каstryчніку 1943 году ў званьні малодшага лейтэнанта і зноў трапіў на фронт. Цяпер ваяваць выпала ізноў жа ва Ўкраіне, а таксама ў Малдове, у Румыніі, Вугоршчыне і Аўстрыі. Двойчы быў цяжка паранены. Адзін раз яго палічылі паходавым у брацкай магіле пад Кіраваградам. Падчас аднаго з прыездаў у Прагу Васіль Быкаў запісаў урываўкі са сваіх твораў. Зараз мы прапануем вам паслухаць урываек з апovesыці, якая стала ўсясьветнавядомай таксама і дзякуючы надзвычай таленавітаму фільму, які зняла Ларыса Шапіцко. Васіль Быкаў, «Сотнікаў»:

Сотнікаў ня горш за Рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканасцю для іх можа абярнуцца гэты заўчасны ранак.

Але ён ішоў. Ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна было яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе віントукаі, з патугай пераступаў нагамі. Сыцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават, мокры ад крыві бурак зъмёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халавы, доўгім носам грабучы сънег. Сотнікаў ведаў, што павідну іх схопяць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай — яго апанавала абыякаўсць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай штохвілінай, а ня ўяўнай, пакутай. Каб не Рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, паслья ўсяго, што той зрабіў для яго, у Сотнікава ажылі зачаткі нейкага авалязку ў адносінах да намаганьняў таварыша.

Пакуль яны дастыргікалі да ляска, разьвіднела яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі: зылева, воддаль ад дарогі, цягнулася па лагчынцы кустоўе, але гэта, мусіць, у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе — нібы ён працяліўся за ноч пад зямлю.

Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад, зрэшты, гэта было зразумела: яны ішлі як па лязе брыты, кожную сэкунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхнае шчасце, што дарога ўсё яшчэ ляжала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы, Сотнікаў праз больш раз-поразу кідаў туды кароткі позіркі — ці хутка дойдуць, але найперш ня дзеля таго, каб схавацца, а больш — каб знайсці спакой. Але яны яшчэ не дайшлі да гэтае купкі, як Рыбак разгублены выляяўся і спыніўся.

«Тваё-маё! То ж могілкі!»

Сотнікаў узняў голаў — сапраўды, цяпер ужо было ясна відаць, што той хамлак хвоек, які ім здаўся ляском, быў вясковымі могілкамі — пад разложыстым сучком хваін тырчала некалькі крыжоў, агадрокаў і невялікі цагляны помнік у глыбіні на пагорачку. А найгорш было тое, што з-за могілак выглядвалі саламяныя страхі хат; вечер, відаць было, коса цягнуў у неба хамлак дыму з коміна.

Рыбак выスマркаўся на дарогу, выцер рукой нос.

«Ну, куды дзяявацца?»

A.Лукашук: Васіль Быкаў. Вы слухалі ўрываек з апovesыці «Сотнікаў». У арыгінале — першы раз, калі яна была напісаная і прадстаўленая ў рэдакцыю, апovesыць называлася «Рыбак і Сотнікаў». Цяпер яна, канечнне, вядомая пад назвай «Сотнікаў». Толькі што, слухаючы гэтую апovesыць тут, у студыі, мой калега Віталь Тарас раптам сказаў, заўважыў адну рэч, якая мяне глыбока ўразіла.

B.Tarac: Тут ёсьць глыбока сымбалічнае і разам з тым трагічнае супадзеніне, якое чамусыці адразу не прыйшло ў галаву. Сёння — 22 чэрвеня, дзень пачатку вайны. Вайны, якая адыграла калісальную ролю ня толькі ў жыцці Васіля Быкава, але ўсяго народу беларускага ды іншых народаў. Быкаў ня быў баталістам, ён пісаў

не пра вайну, ён пісаў пра людзей у трагічных, гранічных сітуацыях, але тым ня менш — вось гэтая дата. Я чаму яшчэ пра яе ўспомніў: таму што тут мой бацька гаварыў пра Быкава... Шмат гадоў пасля вайны ён і ягонныя сябры — франтавікі, партызаны, у іх быў такі звычай: 22 чэрвеня ўстаўваць рана а 3-й гадзіне начы, а 4-й, калі пачалася вайна, і такім чынам сустракаць гэты дзень. Гэта такая была негалосная дамоўленасць, і сёньня я чамусыці вельмі рана прачнушся, гадзіны ў 3 начы, я ня ведаў, што здарылася, але было адчувањне нейкай бяды 22 чэрвеня.

A.Лукашук: Вітал, я трymаю ў руках кнігу «Сыцяна». Яна з прадмовай Быкава, дзе ён піша: «Мы жылі, адрэзаныя ад нашага мінулага, ад нашага досьведу, ад нашай гісторыі. У тым ліку і нядаўнай — гісторыі мінулай вайны. Зь цягам часу памяць пра яе актыўна зъмянялася на прапагандавыя схемы, а яе вялікая праўда — на карыслівую праўдзівасць таталітарнай партыі... Поруч з герайзмам было на вайне і інакшae... Дык, можа, хоць напрыканцы XX стагодзьдзя перастанем быць дурнімі. Убачым пра сябе праўду. Нават і непрывабную. Прáуда ў гісторыі — функцыя адназначная, зь яе роўняць урокі. З хлусьні ніякіх уроکаў ня зробіш, апрач новай хлусьні». У эфіры — Беларуская служба Радыё Свабода, перадача памяці Васіля Быкава. Я перадаю мікрофон майму калегу Сяргею Навумчыку.

C.Навумчык: Сапраўды, як сказаў Вітал Тарас, Быкаў не пісаў пра вайну, ён пісаў пра чалавека — пра чалавека ў гранічных абставінах. Некаторыя называлі яго беларускім Камю, і тады гэтая плынль літаратурная, экзистэнцыйлізм, яна была вельмі непапулярная ў Савецкім Саюзе, калі не сказаць больш. І на самым пачатку сваёй літаратурнай працы Быкаў зьведаў артыкулы... Любога такога артыкулу было б дастаткова, каб чалавек проста зняверыўся ў тым, што ён робіць. Тым ня менш, ён заставаўся верны праўдзе. Казаць праўду — гэта прэ-

рагатыва пісьменніка, пра гэта ён казаў на зъезьдзе Саюзу пісьменнікаў Беларусі, на V зъезьдзе ў 1966 годзе. Але былі і выданыні, якія ўжо ў той час аб'ектыўна ацэнівалі Быкава. На вялікі жаль, гэтыя выданыні былі не на тэрыторыі БССР, не на тэрыторыі тагачаснага СССР, а ў замежжы. І цяпер у нас на тэлефоннай сувязі Нью-Ёрк, дырэктар Беларускага Інстытуту Літаратуры і Мастацтва Вітаўт Кіпель. Спадар Вітаўт, вы чуеце нас?

B.Kipel: Я чую вельмі добра.

C.Навумчык: Спадар Вітаўт, не маглі б вы прыгадаць, калі ўпершыню пачулі гэтае імя — Васіль Быкаў?

B.Kipel: Найперш — гэтая навіна сапраўды мяне прыбліла... Я не партызан, але належу да таго пакалення, для якога 22 чэрвена нешта значыла. І якраз сёньня раніцай я ўстаў і думаю — гэта вялікая дата для нас. Тым бальней, што на мінулым тыдні мы былі ў Вашынгтоне, і ў невялікай грамадзе мы ўспомнілі Васіля Быкава ў ягоны дзень нараджэння. Навіна злавесная і страшная.

Пра Быкава як пра пісьменніка на эміграцыі стала чуваць ад пачатку 1960-х гадоў. Найперш ягоная «Альпійская баляды», іншыя расказы, якія друкаваліся ў часопісах. У беларускім друку на яго звязрнуў увагу ўпершыню Станіслаў Станкевіч, а ў агульнаамэрыканскім друку, расейска-ангельскім, на яго звязрнула ўвагу такі вядомы літаратурыны крытык Аляксандрава, яна зрабіла некалькі рэцензіяў у расейскамоўным друку і ў ангельскамоўным друку, і яна казала, што за гэтым пісьменнікам яшчэ будучыня. Беларускія эмігранты навогул ад самага пачатку вельмі палюбілі літаратуру Быкава, і нават былі выдадзеныя кніжкі — кнішка «Мёртвым не баліць» была ўпершыню выдадзеная, мне здаецца, на эміграцыі. Потым Быкаў вывучаўся, вывучаліся ягоныя пераклады.

У Беларускім Інстытуце Навукі і Мастацтва спадарыня Зора Кіпель зь ім была ў вельмі блізкай перапісцы, бо Быкаў шмат рабіў перакладаў на расейскую мову, гэтыя пераклады не заўсёды адпавядалі беларускім сапраўднікам, і ў ангельскі друк гэта пайшло. Трэба сказаць, што Быкава ў перакладах чытала вельмі шыроке грамадзтва — ангельскамоўнае, францускамоўнае, і ён сапраўды для Беларусі зрабіў велізарную справу, папулярызуючы глыбіню беларускай думкі, аналіз свой, папулярызуючы навогул думаныне, якое ў беларускім народзе вельмі глыбокае. Так што Быкаў для Беларусі рабіў ня толькі як пісьменнік, але і як вялікі, вялікі дзеяч Беларусі. Эміграцыя яго ўважала сапраўды сумленнем нацыі. Гэта асоба, чалавек, які прыйшоў вайну, і тым ня менш, ён заўважаў пазытыўныя і нэгатыўныя адзнакі на абодва бакі фронту, ён бачыў людзей на абодва бакі фронту, аналізаваў гэтых людзей, што іх прывяло, як яны апынуліся ў той сытуацыі — тое, што пісьменнік якраз і павінен рабіць.

Эміграцыйны крытык Уладзімер Сядура-Глыбінны казаў, што ў Быкава ёсьць пэўныя ноткі Дастаеўскага і іншых філёзафаў пары XIX стагодзьдзя. Вось, у картоткіх словаах, мае думкі аб Быкаве. Я кажу гэта раскідана ўсё, дзеля таго што навіна забойчая. Тым бальней, што сёння 22 чэрвеня, і толькі на мінульым тыдні мы згадвалі Васіля Быкава ў ягоны дзень нараджэння...

C.Навумчык: Я нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Нью-Ёрку быў дырэктар нью-ёрскага Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва Вітаёт Кіпель. Вы на хвялях Радыё Свабода, у эфіры перадача, прысьвеченая памяці Васіля Быкава. Аляксандар, мы ўжо згадвалі ролю Быкава ў стварэнні «Мартыралёгу Беларусі». І я памятаю 1988 год, калі я прыходзіў да цябе ў «Звязду», і якраз твой кабінэт быў адным з такіх месцаў, дзе ішла падрыхтоўка да стварэння гэтай структуры, якая потым перарасла ў аргкамітэт Народнага Фронту, але

тады якраз гаворка ішла пра «Мартыралёг», ён яшчэ называўся «Камітэт-58». І да тваёй кнігі «Зъдзек», якая выйшла, Быкаў напісаў прадмову. Я хацеў бы, каб ты згадаў той час і ролю Васіля Ўладзімеравіча.

A.Лукашук: Васіль Быкаў ужо ў той час быў чалавек іншага вымірэння, і вакол яго была пэўная тэрыторыя, пэўная аўра, на якую цяжка было і падыходзіць блізка. Прынамсі, калі паўсталі пытаныне пра друкарніне маіх съціплых росшукаў у сталінскай гісторыі, і ўзыніклі праблемы з гэтым, добрыя людзі парайлі, што добрая прадмова магла б дапамагчы. І я пазваніў. Я пазваніў абсалютна незнаёмаму мне асабісту Быкаву, ён сказаў: «Прыносьце рукапіс». Я памятаю, што я прынёс яму чамусыці другі экзэмпляр, не на самай лепшай паперы, бо першы быў у друкарні, у наборы, з папраўкамі. І пакінуў яму ў паштовай скрынцы. І затым літаральна на другі дзень ён пазваніў і сказаў, што можна забраць прадмову, што мяне вельмі ўразіла. Я не паверыў, мушу скозаць, ад пачатку, што ён прачытаў. Але потым аказалася, што ён прачытаў. Ён вельмі хутка чытаў. Нават цяпер, калі ён хварэў, ляжаў тут у Празе, я асабіста занёс яму кніжак пятнаццаць. Я ведаю, што ты, Сяргей, са сваёй бібліятэкі яму насіў кнігі. Віталь таксама перадаваў. Мы ўвесь час раздрукавалі, ён надзвычай хутка чытаў, ён вельмі добра памятаў, што прачытаў, потым ён пераказваў гэта. І апошнім часам мы мелі такую радасць, такую асалоду пачуць ягоныя меркаваныі пра шмат якіх аўтараў, бо ён вельмі шмат чытаў — відавочна, менш пісаў.

Вось тая прадмова, канечнe... Я яе дагэтуль баюся перачытваць, бо там такія слова, да якіх, як кажуць, расыці й расыці. Сталінская тэматыка і злачынствы камунізму для Быкава былі... Ён лічыцца як бы «ваенны» пісьменнік, а не «антысталінскі». Але гэта як велізарная чорная глыба, якая пастаянна вісела над ягоным лёсам, вісела над ім. Некалі я рабіў зь ім інтэрвію для «Свабо-

ды», я спытаўся — у дзяцінстве ці еў ён калі-небудзь цукеркі, салодкае? Ён сказаў — што вы! Я першы раз салодкае пакаштаваў пасля вайны, якія цукеркі? Дзе мы маглі іх купіць? Пасля вайны нейкія «падушачкі» першы раз. У яго было цяжкое жыццё. Як, дарэчы, і ў шмат каго зь ягоных чытачоў.

C.Навумчык: Так, ён казаў і прыгадваў слова клясыка: цяжкое юнацтва ці цяжкое дзяцінства — гэта нейкі такі абавязковы падмурак для творцы, для пісьменьніка. Хаця гэта не заўсёды, відаць, так — вось у Быкава менавіта было так. І Аляксандар Лукашук прыгадаў уздзел Быкава ў стварэнні «Мартыралёгу Беларусі», я ж магу як былы дэпутат Вярхоўнага Савету і парлямэнцкай апазыцыі сказаць, што ў гэтыя 1990–96-я гады (кажу за сябе ды, думаю, што за ўсіх нас) — гэтае адчуваньне таго, што цябе падтрымлівае Быкаў, што ён ацэнвае твае дзесянні, яны вельмі былі высокім маральным крытэрам, яны вельмі моцна дапамагалі ў пэўных ситуацыях у парлямэнцкай працы, але яны, канечно, і вельмі многага вымагалі. І я прыгадваю, як пасля сесіяў Вярхоўнага Савету, гэта ўжо было 10–11 гадзінаў начы, часам Васіль Уладзімеравіч званіў, дзяліўся нейкім меркаваннямі, ён глядзеў тады гэтую сесію. Гэта было больш як дзесяць гадоў таму, і цяпер тут у Празе, калі мы завозілі яму гэтыя маніторынгі, вялізныя стосы раздрукавак рознай аналітыкі, наступнай раніцай ён даваў свае ацэнкі, і гэтыя ацэнкі проста зьдзіўлялі вастрынёй думкі й разуменнем ситуацыі. Гэтая тэма — Быкаў і палітыка, Быкаў і ўлада — тэма, якая яшчэ будзе дасьледаваная.

A.Лукашук: У эфіры Беларусская служба Радыё Свабода. Памяці Васіля Быкава. Я трymаю ў руках кнігу «Сыцяна». Кніга ў пасъяслouї завецца «народная кніга». Яна рыхтавалася да выхаду ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура», але яе друк быў спынены. Пасля неаднаразовых прапановаў чытачоў і са-

згоды Быкава кніга выйшла ў незалежным выдавецтве «Наша Ніва». Над гэтым праектам працаваў Сяргей Дубавец, які цяпер з намі на сувязі ў Вільні.

C.Дубавец: Васіль Быкаў быў найвялікшы беларускі чалавек, можа быць, за ўсю гісторыю Беларусі, таму што съведчыў пра існаванье нашай нацыі ўсяму съвету лепш, чым съведчаць любыя законы, дакумэнты, дэкларацыі і гэтак далей. Я літаральна дзіве хвіліны таму даведаўся пра гэтую навіну і прашу пррабачэння, што не гатовы казаць нейкіх вынашаных рэчаў. Але іншага такога чалавека ў сёньняшній Беларусі я проста ня ведаю. Гэта чалавек узроўню найбольшых майстроў усясьветнае культуры, можа быць, Шэкспіра, Дастаеўскага, Камю... Мы яшчэ будзем на тое што ўспамінаць Васіля Быкава, мы яшчэ будзем яго перачытаць, таму што не прачыталі як сълед. Мы толькі ведалі, што ён быў, а чытаць і асэнсоўваць тое, што ён напісаў, хутчэй за ўсё, будзем мы заўтра альбо будуць ужо нашыя дзесяці і той съвет, які будзе заўтра.

A.Лукашук: У эфіры Беларусская служба Радыё Свабода. Памяці Васіля Быкава. Сёняня ў Менску на 80-м годзе жыцця памёр Васіль Быкаў. Яго сэрца спынілася ў 20 гадзінаў 10 хвілінаў. У чацвер Васіль Быкаў адзначыў 79-я ўгодкі з дня нараджэння. Адзначыў у шпіталі. У 1965 годзе выйшла аповесць Быкава «Мёртвым не баліць». Баліць — жывым. Падчас свайго знаходжанья ў Празе на Радыё Свабода Васіль Быкаў запісаў некалькі фрагмэнтаў са сваіх аповесцяў і прыпавесцяў. Паслушайце, калі ласка, аўтарскае чытаньне «Мёртвым не баліць»:

З пагорка дванаццаць нямецкіх танкаў відаць як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад яны паўзуць па шырокай разылегласці балкі-лагчыны. Праўда, паўзуць асьцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцекачоў — яны іх нішчаць

агнём. Глыбінны нутраны гул, усё мацнеючы, плыве над зямллёй.

На флянг я ўжо не бягу. Прыйнуўшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейшы, і падаю ў сънег. Сънег тут не глыбокі, навокал тырчыць шэрае дудзьдзё быльнягу. Справа ад мяне шавеліць ствалом нехта ў паўшубку — ці не камандзір які? Толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе, радавы ў гэтым ланцугу старшыны Еўсюкова. З другога боку ад мяне таропка месцыцца ў сънезе даўганогі баец у кароценъкім шыняльку. Над засьнежаным марозным стэпам блішчыць у смузе невысокое зімовае сонца.

Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, ня трэба быць празорцам — дастаткова паглядзець наперад. І, па сутнасці, так недарэчна! Пасля загіне Юрка, Каця. Наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога — ужо не існуе. Я — для Юркі, ён — для мяне. Застаюцца хвіліны. Апошня мае хвіліны. Самотнае гэта прадчуванье раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыўстae на каленях старшына. Яго Ѹёмная куртка дэсантніка здалёку відаецца на асьнежаным полі.

«Агонь! Якога храна ляжаць! Агонь!»

Так, вядома, трэба агню. Інакш, чым жа мы можам стрымаць гэтыя танкі? Толькі што мы ім зробім гэтым агнём? Каб хоць парачку ПТР. Ды каб гранаты...

З ланцуга рэдка і бязладна пачынаюць брахаць віントоўкі. Нехта пускае даўгую чаргу з аўтамата. Танкі, напэўна, пакуль нас ня бачаць. Я ляжу ў нейкім здрэнцвенні, увабраўшы рукі ў мокрыя рукавы шыняля. Мерзнуць пальцы. Да самага калена гарыць, ные нага. У майм карабіне ўсяго пяць патронаў, і я выпушчу іх, калі танкі падыдуць бліжэй. Каб пацэліць хоць бы ў які трыплекс...

А.Лукашук: Васіль Быкаў, ягонае імя, ягоныя творы, размовы пра яго гучаць на Радыё Свабода каля чатырох дзесяцігодзьдзяў. Паводле маіх падлікаў, больш за тысячу разоў толькі за апошнія гады ягонае імя і ўрыўкі з ягоных твораў гучалі на нашых хвалях. Беларуская служба Радыё Свабода плянуе выдаць кнігу «Васіль Быкаў на Свабодзе». Ад заўтрашняга дня ў нашым эфіры будуць гучаць урыўкі з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую начытаў сам Васіль Быкаў. Пачынаеца новы час. Новы этап, новы пэрыяд у жыцці ўсіх беларусаў. Час бяз Быкава.

С.Навумчык: Сёняня мы атрымалі страшную магчымасць сказаць тое, што разумелі, я думаю, раней: нашыя нашчадкі, нашыя дзеці, нашыя ўнуکі будуць успрыманыя нас як сучаснікамі Васіля Быкава.

БАЛІЦЬ

22 чэрвень 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

Якое гэта было шчасце — ведаць, што Васіль Быкаў тут, недзе побач, а значыць, праўда застаецца, яна непераможная. Дабро мацнейшае за зло. Як радасна і лёгка быць сучаснікам Быкава. Як атлянт, ён трymаў беларускую надзею. Ён задаваў маштаб — мінulай вайне, кнігам, людзям.

Быкаў умеў цярпець — гэтаму майстэрству добра вучылі ў сталінскай вёсцы, на крывавай вайне, якая да апошніх дзён глыбока хвалявала яго, у савецкай літаратуре. Сярод самых дарагіх сувэніраў у ягоным кабінэце — ліст ад Аляксандра Твардоўскага, рэдактара «Новога мира» — там не віншаваныні, не пахвалы выдатна-

му твору, а сялянская цярплівая мудрасць: усё мінечца, праўда застанецца. Апошня гады Быкаў ня мог жыць у Беларусі. Яму фізычна невыносна было знаходзіцца ў гнятлівай атмасфэры халуйства і прыніжэння, гвалтоўнага мярзоцца. Калі-небудзь унукі цяпешашніх уладароў спытаюць іх, чаму Быкаў ня мог дышаць адным паветрам зь імі. Калі гаворка ішла пра выданье кніг, пляны, новыя пачынаньні ці навіны ў жыцці людзей, зь якімі ён сябраваў, Быкаў звычайна як пажаданьне зь мяккай усьмешкай паўтараў: «Дай Божа!» Ён памёр 22 чэрвеня, у самы доўгі дзень году — у гадавіну пачатку вайны. Быкаву цяпер, нарэшце, не баліць. Дай Божа, каб ня ўсьцішыўся ў нас гэты боль.

**НАШЫЯ ЎЧЫНКІ ВЫМЯРАЛІСЯ ЎЯЎЛЕНЬНEM —
А ШТО СКАЖА БЫКАЎ?**

22 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Ад самага пачатку новай хвалі беларускага нацыянальнага адраджэнья Быкаў выступіў у ягоную падтрымку. Ён і быў сымбалем гэтага адраджэння, і менавіта праз Быкава съвет успрымаў новую Беларусь.

Для тых жа, хто меў дачыненьне да аднаўленья беларускай дзяржаўнасці (кажу пра дэпутатаў апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання, да якіх сам належаў), Быкаў быў ня толькі падтрымкай, але і маральнym эталёнам: нашыя ўчынкі выміяраліся ўяўленьнем — а што скажа Быкаў? Апошня ж словаў, якія сказаў ён для нашага радыё (і гэта, на жаль, было апошніе ягонае інтэрвю), былі: «Трэба змагацца за родную мову».

**ЗЯНОН ПАЗЬНЯК: «ТОЕ, ШТО ЎЖО НЯ СТАЛА
БЫКАВА, ЯШЧЭ ЦЯЖКА ЎСЬВЯДОМІЦЬ»**

22 чэрвень 2003

На тэлефоннай сувязі ў Нью-Ёрку — старшыня Кансэрватыўна-хрысьціянскай партыі БНФ Зянон Пазьняк.

З.Пазьняк: Съмерць непазыбежная, але людзям нялёгка з гэтым зьмірыцца. Цяжка зьмірыцца са съмерцю Васіля Быкава. Такое ўражаньне, што памерла беларуская літаратура. Для мяне вельмі балоча, што Быкаў памёр у цяжкім часе і не ў свабодзе, якую трэба яшчэ вярнуць. Але спакайнее душа, што адбылося гэта на бацькаўшчыне. Толькі той, хто яе страціў, як Адам Міцкевіч ці Максім Багдановіч, толькі той можа зразумець, што нават памерці на радзіме ёсьць шчасльцем. Апошніяе шчасльце беларуса. Тоэ, што ўжо ня стала Быкава, яшчэ цяжка ўсьвядоміць. У 1980-я, 1990-я гады, у час актыўнага змаганьня за незалежнасць і справядлівасць, Васіль Уладзімеравіч быў для мяне тым найпершым чалавекам, на якога можна было абаперціся, калі акружала і кусала цябе воўчая зграя. Зь яго словамі лічыліся ўсе. Але з другой паловы 1990-х гадоў зьявілася атмасфера і людзі, для якіх нічога няма ў Беларусі сівятоў. У гэтай атмасфэры было немагчыма дыхаць і жыць вялікаму пісьменніку, бо ня кожны рашаўся яго бараніць. Адзіноцтва на бацькаўшчыне ён зъмяніў на адзіноцтва на Захадзе, дзе яшчэ горай, але ўжо ніхто ня мог яго зьневажаць. І вось цяпер ён вярнуўся ў сівяту нашу зямлю. Яна як душа, як калыска, як вечная любоў. Хай жа будзе яна для яго спагаднай, хай жа стаНЕ яна для нас свабоднай.

ЛЕКАР СПЫНІЎ ГАДЗІНЫК БЫКАВА Ў 20.30

23 чэрвень 2003

Алена Ціхановіч, Сяргей Навумчык, Прага

Што вядома пра апошнія дні жыцьця Быкава?

С.Навумчык: Ня думаю, што маю права казаць пра ўсё акаличнасці хваробы і апошнія дні Быкава, гэта спраўа родных. Яшчэ перад апэрацыяй у Празе ў сакавіку быў паставлены дыягназ — рак. І было зразумела, што, на вялікі жаль, апэрацыя хаця і ablégчыць стан, але не дапаможа кардынальна. У канцы траўня Быкаў паехаў у Менск. Ён меркаваў вярнуцца ў Прагу, гэта толькі што ў тэлефоннай размове пацьвердзіла і жонка Ірына Міхайлаўна. У іх быў зваротны билет на 6 чэрвеня, але зь некаторых прычынаў адклалаў паездку. Да таго ж, пагоршыўся стан здароўя — перад гэтым Васіль Уладзімеравіч прайшоў курс антыанкалягічнай тэрапіі адмысловымі лекамі. Два тыдні таму Быкава паклалі ў Бараўляны, і там было вырашана распачаць курс хіміятэрапіі. Спачатку лекары лічылі ягоны стан вельмі цяжкім, але пазней было паляпшэнне, і нават ішла гаворка пра выпіску на нейкі час дахаты, у кватэру на Танкавай.

У дзень нараджэння, акрамя родных, яго наведвалі Генадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін, Сяргей Законьнікаў, Валянцін Тарас. Жонка прачытала яму віншавальнія артыкулы з «Народнай Волі». Але на суботу Быкаў быў пераведзены ў рэанімацыю. Учора ў тэлефоннай размове з жонкай Быкава Ірынай Міхайлаўнай я пачуў ад яе, што стан здароўя Васіля Уладзімеравіча рэзка пагоршыўся, ён прасіў забраць яго са шпіталю. Ён ужо ня мог падыматца. Учора Быкава наведаў сын Сяргей, Ірина Міхайлаўна была з Быкавым у ягоныя апошнія хвіліны... У 20.10 у Быкава спынілася дыханье, а ў

20.30 перастала біцца сэрца, і лекар спыніў ягоны гадзіннік.

А.Ціхановіч: Апошнія месяцы жыцьця Быкава ў Празе ты часта зь ім сустракаўся...

С.Навумчык: Быкаў вельмі шмат чытаў, прычым ён цікавіўся якраз не мастацкай літаратурай, а прасіў прыносіць яму дакументальную літаратуру. Я даваў яму кнігі публіцыстыкі Івана Буніна і Аляксандра Купрына, яшчэ — чатыры кніжкі пра Парыж Барыса Носіка (ён іх усе прачытаў), сярод апошняга — кнігі ўспамінаў Яўгена Еўтушэнкі і актрысы Алы Дзямідавай. Аляксандар Лукашук перадаў кнігу Валкагонава. На пісьмовым стале Васіля Уладзімеравіча ў Празе засталіся ляжаць «Наша Ніва», апошняя кніга прозы Уладзімера Арлова і альбом «Краіна Беларусь».

**«ПІСЬМЕНЬНІК ГОНАРУ, ЯКІ НІДЗЕ Й НІКОЛІ НЕ
ДАПУСКАЎ НАВАТ НАБЛІЖЭНЬНЯ ДА
КАНЬЮНКТУРЫ»**

23 чэрвень 2003

Пра мастака, змагара і салдата Быкава, які змагаўся за свабоду Украіны, гаворыць старшыня Саюзу ўкраінскіх пісьменьнікаў Уладзімер Яварыўскі.

У.Яварыўскі: На Кіраваградчыне ёсьць брацкая магіла, дзе высечаныя імёны салдатаў, палеглых падчас другой усясьветнай вайны. І сярод іх — імя Васіля Быкава. Ва Украіне скончылася адно жыцьцё Васіля Быкава. Але потым было другое жыцьцё, калі нарадзіўся вялікі пісьменьнік, пісьменьнік гонару, які нідзе й ніколі не дапускаў нават набліжэння да канъюнктуры, які настолькі глыбока праклаў баразну сваёй праўды пра вай-

ну — чаго вартыя такія творы як «Дажыць да съвітаньня» ці «Мёртвым не баліць». Гэта быў цудоўны пісьменьнік, які вытрымаў сваю суровую ноту з глыбока прыхаванай пяшчотаю. Гэта быў чалавек, які змагаўся за незалежнасць Беларусі. І калі гэтая незалежнасць была абвешчаная і калі «бацька» Лукашэнка ўзначаліў нацыю, Быкаў быў змушаны эміграваць, як у найстрашнейшыя часы. Яму падаў руку Гавэл, забясьпечыў яму, так бы мовіць, пражытковы мінімум. І апошніе — Васіль Быкаў быў цяжка хворы, у яго быў рак. Ён адчуваў, што вось—вось памрэ. І дзіўна, як лёс павёў яго, што ён вярнуўся да Менску — і пасля выгнанья ён памёру.

ВАСІЛЯ БЫКАВА СЛУХАЛ І ЧЫТАЛ Ў КУРАПАТАХ

23 чэрвеня 2003

Ганна Соусь, Прага

Мой першы рэпартаж на «Свабодзе» быў прысьвечены Васілю Быкаву. Гэта было тры гады таму прыблізна ў гэткі ж летні час.

У Менску была вялікая дэлегацыя літаратараў эўрапейскіх краінаў. У часе афіцыйнай цырымоніі нямецкі літаратуразнаўца сярод іншага гаварыў пра тое, які гэта вялікі гонар для Нямеччыны, што там живе і працуе беларускі пісьменьнік Васіль Быкаў. А перакладчыца, якую прызначылі працаўца з дэлегацыяй, перакладала ўсю ягоную прамову, апроч словаў пра Быкава. Праз некалькі гадзінай у Вязынцы, а тады было Купальле, латыскі паэт Марыс Чаклайс са сцэны выказаў абурэнне гэтым фактам, а потым у інтэрвю для Радыё Свабода казаў пра тое, як ганебна, што геніяльны беларускі

пісьменьнік вымушчаны жыць у выгнаньні. Гэта быў мой першы рэпартаж на «Свабодзе»...
Праз два з паловай году, калі ў менскім Палацы мастацтва адбывалася прэзентацыя кнігі «Дарога праз Курапаты», Васіль Быкаў у жывым эфіры Радыё Свабода з'явярнуўся да прысутных у залі абаронцаў. Ён дзякаў моладзі за тое, што яны зьбераглі Курапаты цягам завейных месяцаў, празь съюжу і тэрор праваразбу́ральных ды іншых «органаў». «Вы абаранілі, можа, самы жахлівыя краёчкі нашай гісторыі — памяць пра зло і крывавае злачынства, што чыніліся супраць нацыі», — казаў Быкаў. Празь нейкі час нямецкі дыпламат, які прысутнічаў на прэзентацыі кнігі «Дарога праз Курапаты», запытаў мяне са зьдзіўленнем: «Як гэта Радыё Свабода дамаглося, што ў цэнтральным палацы Менску гучна й вольна гучала слова Васіля Быкава? Як гэта дазволілі беларускія ўлады?...» Слова Васіля Быкава заўсёды гучала ў Курапатах. Яго там слухалі па нашым радыё і заўсёды чыталі. «Сыцяна», «Кар’ер» ды іншыя творы Быкава былі ў бібліятэчца абаронцаў Курапатаў. На Дзяды, знаходзячыся ў далёкай Нямеччыне, Васіль Быкаў казаў у эфіры «Свабоды», што ён вельмі хацеў бы далучыцца да тых, хто паставіць сьвечкі ў Курапатах. А цяпер абаронцы Курапатаў запалаць сьвечкі па Васілю Быкаву.

ЁГАНА ШТРАСЭР: «У РОДНАЙ КРАІНЕ ЁН НЯ БЫЎ У БЯСЬПЕЦЫ»

23 чэрвеня 2003

Некалькі гадоў Васіль Быкаў пражыў у Нямеччыне, дзе знаходзіўся на запрашэнні Нямецкага ПЭН-цэнтра. Слова кірауніку ПЭН-цэнтру Нямеччыны пісьменьніку Ёгана Штрасэру.

Ё.Штрасэр: Я ня ведаў яго асабіста, але Нямецкі ПЭН-цэнтар забясцяпчваў яму магчымасць побыту ў Нямеччыне, нават некалькі разоў, бо ў ягонай роднай краіне ён ня быў у бяспечы. І я некаторыя яго рэчы чытаў. Я спадзяваўся, што ён як пісьменнік яшчэ доўга будзе з намі, яшчэ будзе пісаць цікавыя творы. Навіну, што ён памёр, я чую цяпер упершыню, і я вельмі смуткую.

ПЁТАР ВАЙЛЬ: «БЫКАЎСКАЯ ВАЙНА — НЯ БОЙ ДЗЕЛЯ ПЕРАМОГІ, А БОЙ БЕЗЬ ПЕРАМОЖЦАЎ»

23 чэрвень 2003

Пра значэньне творчасці Васіля Быкава гаворыць расейскі пісьменнік Пётар Вайль.

П.Вайль: Найлепшыя кінігі Быкава — пра вайну. Пря вайну ён пісаў усё жыцьцё. Нібыта ня дзіўна — гэта была тэма соценъ, калі ня тысяч савецкіх пісьменнікаў. Але пры гэтым дзіўным чынам вялікай сапраўднай кнігі няма. Гэтamu многае перашкаджала — і наўпрост улада, і наўпрост ці ўскосна рэдактарская цэнзура і аўтарская самацэнзура, і больш за ўсё — дыктат грамадзства, тое зразумелае, але згубнае для гістарычнай памяці народу пачуцьцё, якое завецца «не чапай святога». Непахіснасць подзвігу ператварыла вайну ў маналіт, у нешта, што не падлягае аналізу. На гэтым тле апавяданыні, аповесці, раманы Васіля Быкава вылучаюцца рэзка, ярка, жыва. Ня рух вайсковых масаў, а рух душы. Ягоная тэма — чалавек на мяжы, чалавек за мяжою. Можа, самае пранікнёнае, што напісана пра вайну — аповесьць «Сотнікаў», якая ў першапачатковым аўтарскім варыянце называлася «Рыбак і Сотнікаў». Называлася слушна, бо Сотнікаў герайчна гіне, а Рыбак па-здрадніцку выжывае. Гэта непарыўная пара,

пушкінскі матыў — «Во всех стихиях человек тиран, предатель или узник».

Адзін з апошніх твораў Быкава «Маладая і прыгожая» — на туую ж тэму. Пра тое, як мілімэтар за мілімэтрам чалавек здымаема зь сябе покрыва цывілізацыі, адкідае дасягненні рэлігіі, права, застаючыся ў самоне перад простым пытанынем — жыць ці памерці. Быкаў мог распавесці пра гэта зь велізарнай пераканаўчай сілаю. У Быкава вайна спусташае землі і душы, разбурае гарады і мараль. Чалавек застаецца сам-насам з сабою, і гэты бой — самы жахлівы і цяжкі. Быкаўская вайна — не аптымістичная трагедыя, а трагедыя; ня бой дзеля перамогі, а бой безь пераможцаў. Гэта праўда: галоўнае на вайне — ня тое, хто перамог, а тое, што яна ёсьць, што яна адбылася, што яна пачалася. Васіль Быкаў памёр 22 чэрвеня.

ДАНУТА БІЧЭЛЬ: «ТОЕ, ШТО ЗРАБІЎ БЫКАЎ, ЯНО НЕСЬМЯРОТНАЕ»

23 чэрвень 2003

Паэтка Данута Бічэль памятае Васіля Быкава з гарадзенскага пэрыяду ягонага жыцьця і творчасці.

Д.Бічэль: У мaim жыцьці ён быў вельмі важны чалавек, таму што ён рабіў літаратурныя старонкі ў «Гродзенскай праўдзе». Я насіла яму свае першыя пробы пяра. Нейкі час ён кіраваў нашым аддзяленнем Саюзу пісьменнікаў, так што ён быў мaim кірауніком і мaim лідэрам. Горад Горадня маленькі, і ўсе ведалі Васіля Быкава. І ён быў вялікі на гэты горад, завялікі. Але разам з тым, па-моіму, яму тут добра жылося і пісалася ў сэнсе дачыненіняў зь людзьмі, тут у яго было вельмі шмат аматараў, якія яго шчыра, бескарысліва любілі.

Гэта і простыя людзі, якія чыталі літаратуру, і інтэлігэнцыя. Для Горадні гэта быў чалавек, які ўзыняў гэты горад на ўсясьветную вышыню, зрабіў славутым у сэнсе літаратурным... Памятаю, як ён падтрымліваў Ларысу Геніюш, калі яна прыехала. Юрку Геніюшу зрабілі апэрацю, а яе не пускалі ў Беласток, таму што ў яе быў пашпарт без грамадзянства. Я зь ёю хадзіла па горадзе, яна плакала, і мы зайшлі да Васіля. І неяк ён здолеў пагаварыць зь ёю, яна ад яго выйшла ўжо спакайнейшая. Я гавару пра яго як чалавека, а ацаніць ягоную літаратурную творчасць — я думаю, што ацэніць час і чытачы, яна ўжо ацэненая. Пісьменнік вялікі, але нехта сказаў, што памерла беларуская літаратура — я так не лічу. Бо і тое, што зрабіў Быкаў, яно несъмяротнае.

**Р.БАРАДУЛІН: «ЗАСТАЛАСЯ БЕЛАРУСЬ БЯЗ БЫКАВА
БЕДНАЙ ХАТАЙ БЕЗ ГАСПАДАРА»**

23 чэрвень 2003

Слова на развітанье з Васілем Быковым гаворыць ягоны сябра паэт Рыгор Барадулін.

P.Baradulіn: Вельмі цяжка ўсьведамляць, што ня стала Васілья. Але яго ня стала зямнога, ня стала яго ў зямным уласбленыні. Таму што думка, слова, сэрца Васіля, душа ягоная, яна засталася, яна засталася з намі. Памятаце ў Бібліі: напачатку было слова. Дык вось, напачатку самай сумленнай беларускай літаратуры было слова Быкаў, слова чыстае, слова праўды. Ён самы залежны пісьменнік у Беларусі, таму што ён залежыць ад праўды. Калі сказаць: Васіль Быкаў — праудалюб, гэта ня тое слова, я б яго назваў такім утвораным словам «праударааб». Ён усё жыцьцё працаваў на праўду. Васіль ніколі не трывунычай, ніколі ня меў пасадаў

літаратурных. Ён, як і Каракевіч, гэта дзіве такія постасці, якіх Беларусі Бог паслаў. Я яго назваў і называю апосталам нацыі. І ўсе тыя, хто цкаваў яго, а цкавалі яго ўсе рэжымы ўсіх разыліваў, таму што Васіль быў мулкі для іх, яны паскорылі яго хваробу. Таму што вы разумееце, як насыць столькі...

Васіль быў у артылерыі ў «саракапятках» — гэта простай наводкай па танку. Ці ты па танку, ці танк па табе. І з «саракапятак» у штрафную роту не пасыпалі — гэта прыроўнівалася. Калі падсумоўваць, дык Васіль Быкаў і ў вайну прыйшоў у штрафной роце, і ў літаратуры, таму што ён казаў праўду. Я ўчора ноччу напісаў такія чатыры радкі, «Памяці анёла нацыі»:

Нечысьць на зямлю бяду наклікала,
Перагардзіла белы дзень гары.
Засталася Беларусь бяз Быкава
Беднай хатай без гаспадара.

**ШТО ЗНАЧЫЦЬ ДЛЯ ВАС ТВОРЧАСТЬ ВАСІЛЯ
БЫКАВА?**

23 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

«Як вы ўспрынялі вестку пра съмерць вялікага пісьменніка?» — гэтае пытанье мы задавалі мінкам на вуліцах сталіцы. На той момант некаторыя людзі яшчэ ня ведалі, што Васіль Быкаў пайшоў з жыцьця. Бальшыня ж, аднак, дазволілася пра трагічную падзею і была вельмі ўражана гэтай навіной.

Спадар: Што Васіль Быкаў памёр, я ня ведаў. Вы мяне праста ўразілі. Я ведаў, што ён за мяжой, што, на жаль, яму не знайшлося месца на радзіме, бо такая ўлада. Але

ж я нават не ўяўляў, што гэты чалавек можа памерці. Бо для мяне гэта, ведаеце, чалавек, які жыву учора, жыве сёння і заўтра будзе жыць. Гэта як векавы дуб у лесе. *Спадарыня:* Паколькі я прыкладна таго ж узросту, перажыла вайну, то я, натуральна, вельмі люблю ягоныя творы і няблага іх ведаю. Народ яго любіць, шануе, і вельмі цяжка ад таго, што ён доўгі час правёў не ў Беларусі. Шкада, вельмі шкада.

Спадар: Калі я ўпершыню чытаў ягоныя творы, то для мяне гэта было адкрыцьцём эмацыйнай і інфармацыйнай плыні пра вайну. Гэта вялікі літаратар, гонар нашай літаратуры, гонар нашай нацыі, хоць многія чыноўнікі, у тым ліку і пісьменнікі, ставяцца да яго варожа. Але ягонае значэнне як грамадзяніна, як носьбіта ідэі застанецца назаўсёды.

Спадарыня: Я яго люблю, шаную і вельмі шкадую, што ён пайшоў з жыцьця. Гэта сумленыне нацыі. І тое, што апошнія гады ён тут ня жывёт, вельмі шкада. Я думаю, што Васіль Быкаў, як і Алесь Адамовіч, на доўгія-доўгія гады будзе заставацца для ўсёй беларускай нацыі гонарам. Яго будуць шанаваць, любіць, чытаць, а галоўнае — памятаць.

Адказы людзей на пытаньне пра значэнне асобы Васіля Быкава ў іхным жыцьці былі розныя ў залежнасці ад веку суразмоўцаў: моладэź больш гаварыла аб прафэсіяналізме і ўсясветнай вядомасці пісьменніка, а людзі сталага веку пра Быкава-чалавека, патрыёта і змагара за свабоду.

Спадар: Для мяне Васіль Быкаў — гэта пласт беларускай культуры, гэта ягоныя творы, якія былі прызнаныя ня толькі ў Беларусі, але і далёка за мяжой. Я лічу, што нашае грамадзтва страціла вялікага чалавека ў пляні культуры.

Спадар: Для мяне Васіль Быкаў — вялікая асoba ў гісторыі сучаснай Беларусі. Я ведаю ягоныя творы са школьн-

най парты. Гэта глыба вялікая — як чалавек, так і прафэсіянал.

Спадар: Мне было важна даведацца, што пра вайну можна пісаць так праўдзіва і так страшна. А пасля мне было вельмі прыемна сачыць за ягонай актыўнай палітычнай дзеянасцю, удзелам у жыцьці беларускага народа. Гэта чалавек, які не паклаўся пад дырэктывы і не маўчаў, як гэта здараецца з большасцю беларускіх пісьменнікаў.

Спадарыня: Незваротная страта, якая нагадвае мне съмерць Сахарава — гэткія самыя пачуцьці. Ён першы сказаў праўду пра вайну. Ну ў, канечне ж, ягоная прынцыповая пазыцыя. У нашай краіне ён быў сярод нямногіх, хто адстойваў гэтую пазыцыю, не зважаючы ні на што. Думаю, што раззвітаныне з радзімай для яго было вельмі цяжкае, але ж ён і на гэта пайшоў.

Спадар: У жыцьці я зь ім сутыкаўся вельмі часта, бо я мастак і меў майстэрню ў пад'ездзе, у якім ён жывёт. І калі хацелася спрабаваць саступіць яму дарогу — ён усё роўна рабіў гэта першы. Гэта шмат гаворыць пра сутнасць чалавека.

Спадар: Вельмі добры чалавек, якога ведаюць усе людзі, які змагаўся за свабоду нашай радзімы Беларусі, за нашу свабоду.

Некаторыя з апытаных мінакоў не маглі згадаць назваў нават вельмі вядомых твораў пісьменніка, але ніводзін чалавек не сказаў, што ня ведае, хто такі Васіль Быкаў.

ДЛЯ ЛУКАШЕНКІ БЫКАЎ — «ВАСІЛІЙ»

23 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

Аляксандар Лукашэнка накіраваў спачуваньне жонцы Васіля Быкава Ірыне Міхайлауне, сваякам і блізкім, «шчыра падзяляючы зь імі смутак і цяжар гэтай неадноўнай страты», — паведаміла прэзыдэнцкая прэсавая служба. Яна падала некалькі сказаў з тэксту спачуваньня, напісанага на расейскай мове:

«Васілій Быкаў ніколі не шукаў пракладзеных шляхоў у жыцці й творчасці. Але, нягледзячы ні на што, ён заўжды заставаўся патрыётам сваёй радзімы. Імя Васілія Быкава шырока вядомае ў Беларусі за мяжой. На яго кнігах выхаванае не адно пакаленіне грамадзянаў нашай краіны. Съветная памяць пра вернага сына беларускага народу, выдатнага пісьменьніка Васілія Ўладзімеравіча Быкава назаўжды захаваецца ў наших сэрцах», — напісаў Аляксандар Лукашэнка.

ЗАЛАТЫ ФОНД УСЯСЬВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

23 чэрвень 2003

Валянціна Аксак, Менск

Мудрыя не съпяшаюцца. Першым кінуць на цнатлівую бель аркушовае нівы сваё слова-зерне, яны доўга съпеляць свае думы, і таму на іхных мысльярскіх гонях ніколі не праастае пустацьвету. За 55 гадоў актыўнага творчага жыцця Васіль Быкаў выдаў каля двух з паловаю дзесяткаў кнігаў арыгінальнае прозы. Перакладзенія амаль на сто моваў съвету, яны назаўжды ўвойдуць у залаты фонд уссясветнае літаратуры XX стагодзьдзя.

Самае першае апавяданьне «Дапякло» Васіль Быкаў надрукаваў у 1947 годзе ў часопісе «Вожык». Праз два гады ягоныя літаратурныя публікацыі зьявіліся ў газэце «Гродзенская праўда». Але сам пісьменьнік лічыў пачаткам свайго творчага лёсу 1951 год, калі напісаў апавяданьні «Съмерць чалавека» і «Абозынік». Маладыя афіцэры і салдаты з трагічным франтавым лёсам з апавяданьня «Ў першым баі» надоўга стануць галоўнымі героямі твораў пісьменьніка.

Нікім дагэтуль не паказаная акопная праўда другой усясьветнай вайны складзе зъмест кніг ягоных аповесцяў і апавяданьняў «Жураўліны крык», «Трэцяя ракета», «Альпійская баляды», «Адна ночь». Выдадзеныя ў 1960-я гады, яны прынеслі пісьменьніку велізарную чытацкую папулярнасць і жорсткую агрэсію афіцыйных ідэолягаў. І тое і другое памножылі аповесці «Сотнікаў», «Абэліск», «Воўчая зграя», «Круглянскі мост», «Пайсцы і не вярнуцца», але асабліва — «Мёртвым не баліць». Выдадзеныя ў 1970-я гады, гэтыя творы пісьменьніка прынеслі яму ўсясьветную славу, якую яшчэ больш пашырыла аповесць «Знак бяды». Зь яе пісьменьнік першым у беларускай літаратуре з'явіўся да пэрыяду жорсткіх сталінскіх рэпрэсій у час гэтак званае калектывізацыі. І да канца жыцця будзе паказваць антыгуманнае аблічча мэтадаў кіравання савецкае ўлады. Што адразу ж выклікала неперапыннае пісьменьніка цяперашній уладаю ў краіне.

Творы канца 1980-х — пачатку 1990-х (раман «Кар'ер», аповесці «Аблава», «Сыцюжа» і «Ў тумане») яшчэ пасыпяюць выйсьці ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». А антыбалашвіцкія творы, напісаныя ў другой палове 1990-х гадоў, ужо дойдуць да чытача толькі дзякуючы народным ахвяраваньням. Зборнік апавяданьняў «Сыцяна» стаў першую ў гэтым сэнсе народнаю кнігай. На сабраныя гроши яе выдала ў 1997 годзе выдавецтва «Наша Ніва». Праз два гады ў выда-

вецтве «Вострая Брама» выйшла кніга мэтафарычных прыпавесціцяў Быкава пра сучасную Беларусь «Пахаджане». Між гэтымі дзьвюма кнігамі ў выдавецтве «Гронка» выйшаў зборнік быкаўскіх публіцыстыкі «Крыжовы шлях».

Апошняя прыжыццёвая кніга апавяданьняў пісьменьніка — «Ваўчыная яма» — з’явілася ў выдавецтве «Кніга» два гады таму. Сваю кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» Васіль Быкаў таксама яшчэ пасыпеў адредагаваць сам. А вось абяцаны ўладамі восьмітомнік (менавіта на такі аўём творчы наробык пісьменьніка ацяпіла дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура») застаўся за жыццёвым парогам. Але творчы архіў пісьменьніка падорыць чытачу яшчэ шмат быкаўскіх адкрыццяў. Найбліжэйшае зь якіх, апавяданьне «Бутэльчына, альбо Прэзыдэнт на дрэве» будзе надрукавана ў адным зь незалежных выданьняў.

А.ЛУКАШЭНКА: «ІМЯ БЫКАВА — ЯК БЫ МЫ ДА ЯГО НІ СТАВІЛІСЯ — НЕПАСРЭДНА ЗЬВЯЗАНАЕ З ІМКНЕЊНEM НАШАГА НАРОДУ ЖЫЦЬ У СВАБОДНАЙ I НЕЗАЛЕЖНАЙ КРАІНЕ»

23 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

На панядзелак Аляксандар Лукашэнка заплянаваў прагляд новага фільму «Настася Слуцкая» з удзелам прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі ў менскім кінатэатры «Цэнтральны». Перад пачаткам прагляду спадар Лукашэнка з’явіўся да прысутных з нагоды съмерці Васіля Быкава.

А.Лукашэнка: Пайшоў з жыцця чалавек, імя якога — як бы мы да яго ні ставіліся — непасрэдна звязанае з

імкненынем нашага народу жыць у свабоднай і незалежнай краіне. На жаль, памёр Васілій Быкаў, і яшчэ раз хачу падкрэсліць: па-рознаму мы разумеем сувэрэнітэт і незалежнасць, але нельга адмовіць гэтаму чалавеку ў жаданыні страснай барацьбы за свабоду нашай краіны ды яе незалежнасць. Я думаю, што будзе — як бы гэта ні было сумна — правільна, калі мы хвілінай маўчання ўшануем памяць гэтага чалавека.

Пазней стала вядома, што Аляксандар Лукашэнка накіраваў спачуваньні сям’і Васіля Быкава. Пра гэта паведаміла Лукашэнка прэсавая сакратарка Натальля Пяткевіч, якая сказала таксама, што кіраунік дзяржавы падпішаў і нэкралёг. Паводле спадарыні Пяткевіч, Аляксандар Лукашэнка даручыў стварыць для арганізацыі жалобных мерапрыемстваў і паходу паходу на чале зь міністрам культуры Леанідам Гулякам — Васілю Быкаву будзе аддадзеная пашана як народнаму пісьменьніку Беларусі і ўдзельніку Вялікай Айчыннай вайны. Як афіцыйна паведамляеца, «клясык беларускай ды ўсясьветнай літаратуры будзе паходаны на Алеі пачэсных грамадзянаў на Ўсходніх могілках Менску». Паходунае Васіля Быкава адбудзеца 25 чэрвеня, і пачнецца яно з жалобнай цырымоніі ў Доме літаратара. Вось што распавёў намеснік старшыні Саюзу пісьменьнікаў Барыс Пятровіч:

Б.Пятровіч: Развітанье адбудзеца ў сераду, у Доме літаратара на вуліцы Фрунзэ, 5 — пачатак а 10-й гадзіне. А а 13-й пачнецца грамадзянская паніхіда, на якой выступяць сябры Быкава, землякі, сваякі, відаць... Потым труну вырашана — я ня ведаю, як гэта будзе на справе, але вырашана пранесыці на руках ад плошчы Перамогі да плошчы Якуба Коласа, і паходунае адбудзеца на Маскоўскіх могілках (ци Ўсходніх могілках).

Міністэрства абароны Беларусі таксама далучылася да ўшанавання памяці Васіля Быкава. Як заявіў на-

чальнік управы гэтага міністэрства Ўладзімер Сераштан, «войскоўцы беларускай арміі, вэтэраны Вялікай Айчынай вайны ды Ўзброеных сілаў з болем успрынялі вестку пра съмерць народнага пісьменьніка Беларусі Васіля Быкава». Паводле спадара Сераштана, на творах Быкава выхоўвалася не адно пакаленіне абаронцаў бацькаўшчыны, яны ёсьць у бібліятэцы кожнай вайсковай часткі.

СЯРГЕЙ ЗАКОНЬНІКАЎ: «БЫКАЎ ВЯЛІКІ ТЫМ, ШТО ВЫЯВІУ САПРАЎДНЫ БЕЛАРУСКІ ХАРАКТАР»

23 чэрвень 2003

Паэт Сяргей Законьнікаў называе Васіля Быкава сваім старэйшым сябрам, які заўсёды паказваў, як трэба адстойваць праўду і справядлівасць.

С.Законьнікаў: Мая душа разрываецца ад горычы, ад болю, таму што я страціў свайго старэйшага таварыша. Памёр вялікі пісьменьнік сучаснасці. Ён вялікі ня толькі тым, што ягоныя творы маленъкія беларусы пачынаюць вывучаць у школе. Ня толькі тым, што ягоныя аповесці ѹраманы перакладзеныя больш чым на восемдзесят моваў сьвету. Ён вялікі тым, што здолеў у сваёй творчасці выявіць беларускія характеристары. Ня той характеристар, які прайшоў дэфармацыю сталіншчыны, і які сёння не дае пабудаваць нам незалежнай дзяржавы, годнага жыцця. Ён выявіў той характеристар беларуса, які быў патрэбны раней і патрэбны сённяня. Нашае грамадства знаходзіцца як бы ў здрэньвеніні. Як трускі перад пашчаю ўдава. І прыклад Васіля Ўладзімеравіча паказвае, што можна не паступацца сваім пазыцыямі, можна адстойваць праўду, справядлівасць і дэмакратыю. І з такімі думкамі, з такім адчуваннем ён праца-

ваў і над апошнімі сваімі творамі, і над самай апошнімі кнігай «Доўгая дарога дадому».

Тут я чую, што хацелі ад Васіля Ўладзімеравіча, каб пры канцы свайго жыцця ён пакінуў нейкі духовы запавет. Я кажу ўсім: «Духовы тастамант Васіль Быкаў пакінуў у сваёй творчасці». Калі ласка, бярыце яго мастацкія, публіцыстычныя кнігі, там усё сказана. Васіль Уладзімеравіч хацеў, каб наша Беларусь была незалежнай, свабоднай і дэмакратычнай. Каб усе людзі жылі ў ёй цывілізавана, заможна, шчасліва і разумна. Гэтай пазыцыі ён прытрымліваўся да канца сваіх дзён. І трэба, каб мы заўсёды былі годнымі вучнямі Васіля Быкава.

ГЕНАДЗЬ БУРАЎКІН: «БЫКАЎ ПАВІНЕН УВЕСЬ ЧАС БЫЦЬ ЗЬ БЕЛАРУСАМИ»

23 чэрвень 2003

Вядомы паэт ня хоча развязвівацца з Васілем Быкавым. На ягоную думку, Быкаў ня можа быць не зь беларусамі.

Г.Бураўкін: Мне вельмі скрушна на душы. Быкаў павінен увесь час быць зь беларусамі і зь Беларусью. Бо ён напісаў такія творы, якія павінны паставіцца ў музеі беларусамі. Ён пасыпей за сваё жыццё такое сказаць пра нашу гісторыю, пра наш лёс, пра нашу будучыню, што бяз гэтага Беларусі ня можа быць. Бядна нашая ў тым, што да гэтага часу многія не пачулі Быкава. Я спадзяюся, што гэтая съмерць нарэшце прымусіць многіх ці то абыякавых, ці ня надта съядомых людзей пачуць Быкава. Пачуць ягоныя боль, ягоныя прароцтвы. І таму я лічу, што Беларусі бяз Быкава ня будзе, не павінна і ня можа быць. Яна заўсёды будзе з Быкавым. І мне ня столькі хочацца гаварыць слова развязаныя,

колькі гаварыць сёньня словы падзякі зямлі нашай роднай, вушацкаму краю — за тое, што яны нам далі такога майстра, такога беларуса. Падзяку Богу за тое, што ён Быкаў Васілю даў ладны кавалак жыцьця. І яшчэ сказаць падзякую самому Васілю за тое, што яму хапіла і мужнасці, і цярпення, і мудрасці, і съмеласці зрабіць тое, што ён зрабіў. Я не хачу разъвітвацца з Васілём. Проста мне вельмі скрушна, што ён ужо будзе ня побач з намі, а там, дзе ўжо, на жаль, многія нашыя славуныя беларусы. Але ён ня можа быць ня з намі, і мы ня можам быць без яго.

**СВАЕ НАЙБОЛЬШ ВЯДОМЫЯ ТВОРЫ ВАСІЛЬ
БЫКАЎ НАПІСАЎ У ГОРАДНІ**

23 чэрвень 2003

Сяргей Астраўцоў, Горадня

Першы раз Васіль Быкаў жыў у Горадні з 1947 да 1949 году. Працаваў у мастацкіх майстэрнях, у рэдакцыі абласной газеты. Вярнуўся сюды ў 1956-м, каб стаць гарадзенцам яшчэ на 22 гады. У рэдакцыі «Гродзенскай праўды» яшчэ захавалася крэсла, на якім ён сядзеў за рабочым столом.

Пісьменнік працаваў у газэце літаратурным кансультантам, сваю пасаду ён перадаў паэту Юрку Голубу, які цяпер працуе ў рэдакцыі, а таксама ўзначальвае абласную арганізацыю Саюзу пісьменнікаў.

Ю.Голуб: Многія кнігі Васіль Уладзімеравіч напісаў у нашым горадзе. І гэты горад, і Нёман прысутнічаюць у кнігах пра вайну, пра тыя падзеі, якія былі далёка ад сюль. Варта ўспомніць хаця б аповесць «Дажыць да съвітання» зь яго лейтэнантам Іваноўскім, які прыяж-

джае напярэдадні вайны служыць у адзін з заходніх гарадоў, у якім пазнаецца менавіта горад над Нёманам.

Людзі, якія ведалі Быкава, успамінаюць, што ён часам даваў станоўчым пэрсанажам сваіх кніг імёны і прозвішчы тых, да каго добра ставіўся. А з адмоўнымі героямі рабіў наадварот. Успамінае стары гарадзенскі журналіст Вітольд Іваноўскі, які доўгі час працаваў уласным карэспандэнтам «Звязды»:

В.Іваноўскі: Ён заўсёды быў вытрыманы, дасыціпны. Гаварыў мала, але настолькі гэта ўсё было трапна, настолькі дарэчы, што да гэтага часу многае з таго, што ён сказаў, у мяне ў памяці. Памятаю, мы доўга спрачаліся: чым была Унія для Беларусі — ці гэта было добра, ці гэта было кепска? А Васіль Уладзімеравіч сказаў: гэта была апошняя спроба, якая давала магчымасць Беларусі далучыцца да Эўропы.

Вітольд Іваноўскі ўспамінае, што Васіль Быкаў ня толькі пісаў, але часта маляваў. У філіі Саюзу пісьменнікаў, якой кіраваў, намаляваў проста на сцяне шаржы на сябе і на Аляксея Карпюка. Юрка Голуб адзначае, што там жа віселі па-майстэрску выкананыя Быкаўым фотапартрэты Мележа, Брыля, Твардоўскага, Танка ды іншых вядомых пісьменнікаў. На жаль, філію Саюзу пісьменнікаў выселілі з дому Элізы Ажэшкі, дзе працаваў Васіль Быкаў. Лёс фотапартрэтаў, зробленых ім, невядомы. На сёньняшні дзень ягонае імя пакуль не ўвекавечанае ў горадзе над Нёманам.

**ГРАМАДЗКІЯ АКТЫВІСТЫ МАГІЛЁВА ПРЫПЫНЯЦЬ
ПРАЦУ НА ХВІЛІНУ ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

23 чэрвень 2003

Марыя Ўсьціновіч, Magilëў

Magilëўskae грамадзкае аб'яднаньне «Кола сяброў» звязнулася да сваіх сяброў, партнёраў, калегаў і грамадзкасці з прапановай адміністрацыі забаўляльныя імпрэзы на час жалобных мерапрыемстваў з нагоды съмерці Васіля Быкава.

Сябры грамадзкага аб'яднання замаўляюць у праваслаўных цэрквах і касцёлах Magilëўшчыны памінальныя службы. «Кола сяброў» лічыць, што ў дні жалобы трэба ўстрымацца ад прагляду і праслушоўвання забаўляльных праграмаў тэлевізійных і радыёных сетак. Штодня да чацвярта грамадзкія актыўісты Magilëў заклікалі жыхароў вобласці спыняць працу а 13-й гадзіне на хвіліну маўчаньня — на знак ушанаваньня памяці Васіля Быкава.

ЛІЦЭІСТЫ — ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

23 чэрвень 2003

Зь перадачы «Маладыя галасы». Адны з апошніх публічных словаў Васіля Быкава былі ў абарону Беларускага гуманітарнага ліцэю. Ліцэісты распавядают, як Быкаў апекаваўся ліцэем — з гонарам адзначаюць, што іхным папярэднікам пашчасціла атрыманыя дыплёмы пра заканчэнніе ліцэю з рук Васіля Быкава. Слова навучэнцам Беларускага гуманітарнага ліцэю, гавораць Вера Паклонская, Глеб Лабадзенка, Наталья Ягела, Максім Русець і Каця Матавелава.

В.Паклонская: Сказаць проста, што гэта быў празаік — ня надта будзе нова. Сказаць, што гэта чалавек, які вельмі шмат зрабіў для разумення беларусаў, для вызначэння беларусаў як саміх сябе, гэта будзе бліжэй. Мне былі больш цікавыя ягоныя экзыстэнцыяльныя творы, такія як «Сыцяна». Таму што чытаць проста пра вайну, хоць і праўду пра вайну, мне, напрыклад, нецікава. А вось тэма экзыстэнцыялізму мяне хвалюе. Ён ніколі не пераўтворыцца ў манумэнт, таму што я яго вельмі люблю. У мяне стаіць пяць розных выданьняў яго, і я яго перш за ўсё буду помніць як чалавека, які вельмі шмат рабіў для Беларусі. Калі я была меншая, ён прыяжджаў у ліцэй.

Г.Лабадзенка: Быкаў звязаны зь ліцэем. Ён тут быў не аднойчы. І раней, калі сітуацыя была ў краіне іншая, Быкаў уручаў атэстаты выпускнікам ліцэю. Я лічу, што гэтым людзям вельмі моцна пашанцевала. Як у мяне за першую-другую клясы граматы і падзякі яшчэ з «Пагоняй», у майго браціка пасьведчаньне пра нараджэнне з «Пагоняй» — то калі Быкаў уручаў атэстаты, гэта той жа гонар. Вобраз Васіля Быкава, гэта штосьці вялікае, недасяжнае, але ў той жа час нешта сваё. Для пэўнай групы людзей Быкаў быў тым, на каго можна было азірнуцца і сказаць: «А што скажа Быкаў?», «А Быкаў сказаў так». Цяпер я ня бачу такога другога чалавека, на якога можна было б так спаслацца. З таго апошняга, што мяне кранула ў Быкава, гэта ягоная раззвітальная кнішка «Доўгая дарога дадому». Таксама кнішка «Пахаджане» прыйшла дужа даспадобы, таму што, нягледзячы на хрэстаматыйныя «Знак бяды», «Жураўліны крык», «Сотнікаў», тут адчуваўся ня толькі адыхад ад тэмы вайны. Адчуваўся філязофскі падыход аўтара, ягоная глыбіня, ягоная веліч. Быкаў — гэта сапраўды была нашая Сыцяна. І цяпер гэтая сыцяна пачынае расціярушацца. Улады не змаглі дамовіцца з жывым Быкавым, я думаю, яны паспрабуюць паспэку-

ляваць на съмерці. І нашая задача — ня даць зганьбіць гонар вялікага пісьменьніка. І для нас вельмі сымбалічна, што апошня выказваныні Васіля Ўладзімеравіча былі на абарону ліцэю. Ягоныя апошнія слова былі: «Трэба змагацца за родную мову». Ён ня стаў іконай, хоць яго называюць апосталам нацыі. Ён сапраўды быў і застасцца апосталам нацыі. Я лічу, што зь яго ня зробіаць ідала.

Н.Ягела: Для мяне гэты чалавек вельмі праўдзівы, які ніколі не мянью сваёй пазыцыі. Мне ён спадабаўся гэтымі якасцямі. Канечне, гэта шматгранная асoba, вельмі праўдзівая. Бо ён не ішоў ні за якім рэжымам і заўсёды быў самастойны чалавек. Менавіта асoba, якіх у наш час бывае няшмат — бо некаторыя людзі адчуваюць страх ці падобныя пачуцьці. А ён ніколі не баяўся, таму людзі, калі чыталі, маглі яму верыць і знаходзіць праўду зь ягоных кніг менавіта.

М.Русыць: Быкаў умее паказаць кожнага чалавека, вообразы вельмі цікава, але галоўнае — з усіх бакоў. Мой самы любімы твор — «Альпійская баляды». Увогуле, я ягоныя творы вельмі люблю чытаць, асабліва калі прыяжджаю ў вёску. Сама атмасфера такая, калі ў лес ідзе, ці ў поле — калі чытаеш Быкава, зусім асаблівы настрой.

К.Матавелава: Чалавек-легенда. Нават ня верыцца, што такі можа памерці. Быў легенда пры жыцьці, цяпер можна сказаць, што гэта проста легенда. Быкаў — гэта ня мой любімы пісьменьнік. Але, калі-нікалі фальш пачынае настолькі абрываць, што хочацца пачытаць штосьці сапраўднае. Кніжак зь несапраўднымі падзеямі цяпер вельмі шмат. А вось Быкаў адзін зь нямногіх людзей, які пісаў штосьці сапраўднае. Гэта асаблівы чалавек, ён любіў ліцэй, ён часта прыходзіў. Некаторым выпускнікам паshanцавала, ён уручай ім дыплёмы пра заканчэнне ліцэю. Гэта, вядома, вялікі гонар, калі дып-

лёмы ўручалі Быкаў. Нам, на жаль, у гэтым сэнсе не паshanцавала. Але мы будзем памятаць яго, вядома, перш за ўсё як чалавека. Як добра га чалавека, які вельмі шмат зрабіў для бацькаўшчыны і пэрсанальна для нашага ліцэю.

ЛУКАШЭНКА ПАДПІСАЎ НЭКРАЛЁГ БЫКАВУ, АЛЕ НА ПАХАВАНЬНЕ НЯ ПОЙДЗЕ

24 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

Выступаючы падчас урадавай нарады наконт стварэння супольнага беларуска-расейскага прадпрыемства на базе «Белтрансгазу», Аляксандар Лукашэнка зрабіў нечаканую заяву.

А.Лукашэнка: Тоё, як сёньня расейскія СМИ юродствујуць на съмерці Васіля Быкава, пацягне за сабой скрайне нэгатыўныя наступствы ў стасунках паміж Беларусью і Расеяй.

Спадар Лукашэнка не патлумачыў, што менавіта не давальняе яго ў матэрыялах расейскіх мэдіяў, але скажаў: «На гэта зарыентаваныя сродкі масавай інфармацыі, і іх праста прымушаюць гэта рабіць». Вось што сказала пра гэтыя слова Аляксандра Лукашэнкі ягоная прэсавая сакратарка Наталья Пяткевіч:

Н.Пяткевіч: Рэч не ў незадаволенасці, а рэч у тым, што шэраг сродкаў масавай інфармацыі пачынае спэкуляваць на съмерці, спрабуючы спарадзіць нейкі антаганізм паміж інтэлігенцыяй і дзяржаўнымі органамі. Але сам факт того, што пісьменьнік вярнуўся на радзіму і яму была аказана тут усялякая мажлівайа і немажлівайа дапамога, гаворыць пра тое, што канфлікту не было. І спрабаваць цяпер на жалобнай для сям'і і для народу

падзеі разыгryваць нейкую карту — гэта злачынна. Вы ж бачылі й чыталі: тэлеканалы і газэты далі нядобрыя матэрыйялы.

Пасъля Лукашэнкавага выступу з крытыкай на адрас расейскіх СМІ зъявілася паведамленыне, што ён падпісаў нэкралёг Васілю Быкаву. Тэкст, распаўсюджаны толькі на беларускай мове, пачынаецца гэткім словамі: «Беларуская літаратура панесла непапраўную страту. 22 чэрвеня 2003 году пасъля цяжкай і працяглай хваробы пайшоў з жыцьця народны пісьменнік Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы, ляўрэат Дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Васіль Уладзімеравіч Быкаў». Нэкралёг адзначае, што ваенныя падзеі сталі лёсавызначальнымі для жыцьцёвага і творчага шляху Васіля Быкава. «Імкненыне перадаць праз мастацкае слова суроўую праўду вайны, абвостраная чалавечнасць, высокая патрабавальнасць у сцьверджаньні маральных прынцыпаў — вось адметныя якасці Быкава-пісьменніка». У афіцыйным нэкралёгу згадваюцца толькі тыя аповесці Быкава, што былі напісаныя ў савецкі час. Заканчваецца тэкст гэтак: «Імя і knігі Васіля Быкава назаўжды ўвайшлі ў гісторыю нацыянальнай культуры. Съветная памяць аб выдатным майстры беларускага слова жыве і будзе жыць у нашых сэрцах». Акрамя Аляксандра Лукашэнкі нэкралёг падпісалі прэм'ер-міністар Генадзь Навіцкі, сыпікеры абедзівюю палатаў Нацыянальнага сходу, віцэ-прем'ер Уладзімер Дражын, кіраунік прэзыдэнцкай адміністрацыі ды ягоны намеснік па ідэалёгіі, міністры інфармацыі, культуры, абароны, адукацыі, старшыня Віцебскага абласнога і Менскага гарадзкога выканкамаў ды іншыя афіцыйныя асобы. Сярод тых, хто падпісаў нэкралёг — трох пісьменнікі: Алеся Пашкевіч, Мікалай Чаргінец, Іван Шамякін. Старшыня Саюзу пісьменнікаў спадар Пашкевіч, які ўваходзіць у склад урадавай камісіі і справе арганізацыі пахаванья Васіля Быкава, увеча-

ры накіраваўся да старшыні гэтай камісіі — міністра культуры Леаніда Гулякі, каб канчаткова вырашыць арганізацыйныя пытаныні. Са спадаром Гулякам цягам дня звязацца не ўдалося, але вось што распавёў на меснік міністра культуры Валеры Гедройц:

В.Гедройц: Я вам ня ўсё, напэўна, скажу, але скажу, што ў 10 гадзін — з 10 да 13 — будзе развітаньне ў Доме літаратара, а з 13 да 14 плянueцца грамадзянская паніхіда, і ў 14 ужо вынас цела і пахаванье на могілках Маскоўскіх, ці Ўсходніх.

— І за кошт дзяржавы будзе пахаванье?

В.Гедройц: Канечне. Гэта ўсё будзе бюджет рэспубліканскі. Якая сума — сёньня я ня ведаю. Там складнікаў шмат — ёсьць і транспарт, і стол жалобны, і прылады гэтыя ўсе.

— Месца бясплатна на могілках выдзелілі, так?

В.Гедройц: Я ж кажу вам, што бюджет будзе ўсе выдаткі браць на сябе.

— А хто будзе выступаць на паніхідзе?

В.Гедройц: Весьці будзе старшыня камісіі Гуляка. Будзе выступаць — я дакладна ведаю — Пашкевіч, старшыня Саюзу пісьменнікаў. Засядала сёньня раніцай камісія, ужо абмеркавалі, склалі такі рабочы плян, хто за што там адказвае, — каб можна было займацца арганізацыйнымі пытанынямі.

— А прысутнасць Аляксандра Лукашэнкі абмяркоўвалася? Будзе ён ці не?

В.Гедройц: Дакладна ня ведаю я.

Паводле звестак з прэзыдэнцкай адміністрацыі, у дзень пахаванья Васіля Быкава Аляксандар Лукашэнка паддзе ў Съветлагорскі раён. Прэсавая сакратарка Наталья Пяткевіч сказала, што ён паедзе ад самай раніцы і

браць узделу ў пахаваныні не плянуе. А вось амбасадары эўрапейскіх краінаў ужо заявілі, што возьмуць уздел у цырымоніі развязтання з народным пісьменьнікам. Як паведаміў старшыня Саюзу беларускіх пісьменьнікаў Алесь Пашкевіч, у складзе делегацыі дыпламатаў Эўрапейскага Звязу будуць прастаўнікі Нямеччыны, Францыі, Брытаніі, Польшчы, Чэхіі, Славаччыны, Літвы, Італіі, Эстоніі.

НАПЯРЭДАДНІ ПАХАВАНЬНЯ ВАСІЛЯ БЫКАВА: У МЕНСКУ ТРЫВОЖНА

24 чэрвень 2003

Аляксандар Лукашук, Менск

Вуліцы ля Дому літаратара нагадваюць разварочанае поле бітвы — ідзе ўкладка асфальту, мняюць клюмбы, бардуры, праезд заблякаваны. Будаўнікі абяцаюць скончыць працу да заўтра, будуць працаўштабаць у трэцюю зьмену.

Заўтра чакаецца прыезд усіх амбасадараў і сябруў Быкава з розных краінаў. Аднак афіцыйны съпіс выступаў, які вызначае кіраўнік дзяржкамісіі міністар культуры Л.Гуляка, рэзка абмежаваны, каля дзесяці чалавек. Сярод іх — два кіраўнікі вэртыкалі. Невядома, ці будуць улічаныя просьбы ўдавы Ірыны Міхайлаўны даць слова сябрам сям'і Быкава. Я прывёз з сабой з Прагі запіс голасу пісьменьnika, які меркавалася прайграць на магнітафоне ў залі падчас развязтання — аднак няма пэўнасці, невядома, ці прагучыць голас Быкава заўтра ў Доме літаратара.

У Доме літаратара tym часам працягваецца напружанае абмеркаванье заўтрашняга дня. Там знаходзяцца Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, Уладзімер Арлоў,

Міхась Скобла, Анатоль Кудравец, Уладзімер Някляеў, Андрэй Дынько, Алеся Бяляцкі, а таксама Вінцук Вячорка ды іншыя вядомыя асобы. Адсутнасць сувязі з кіраўніком дзяржкамісіі пакідала без адказу амаль усе пытаныні. Невядома, ці будзе на спэце бел-чырвона-белы съпяг, улады таксама не дазваляюць пранесыці труну зь целам Быкава па праспэкце Скарыны — пакуль гаворка ідзе толькі пра невялікі адrezak да вуліцы Захарава. Таксама няясна, ці змогуць сябры Быкава несыці труну, ці гэта будуць рабіць толькі вайскоўцы. Невядомы і съпіс запрошаных на развязтальны абед.

Настрой пісьменніцкай граімадзкасці трывожны. Сёння па абедзе, калі я адведаў кватэру пісьменьnika, тэлефон званіў не перастаўаючы. Удава Ірына Міхайлаўна атрымлівала спачуваныні, званілі журналісты, у кватэры раскладзеныя выпускі газэтаў з публікацыямі памяці пісьменьnika. Забіраць заўтра раніцай цела нябожчыка будзе сын Сяргей. Васіль Быкаў будзе пахаваны ў смокінгу, у якім ён атрымліваў прэмію «Трыумф» у 1999 годзе. Паводле ўдавы, тады Быкаў сказаў, што на цырымонію апрануў смокінг першы раз, а другі раз будзе ўжо на пахаваньне. Да лацкану смокінгу я прымацаў бел-чырвона-белы значок.

РАСЕЙСКАЯ ПРЭСА ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

24 чэрвень 2003

Сяржук Сокалаў-Воюш, Прага

«Усясьветная літаратура страціла вялікага пісьменьnika», — піша «Российская газета». Ягоная усясьветная слава яшчэ толькі пачыналася, а ўжо ішло цкаванье, якое суправаджала пісьменьnika ўсё жыцьцё. Праўда вайны, пра якую ён пісаў, не супадала з праўдай генэралаў, з той «ватай у вушах», якой ха-

целі заглушыць жорсткую рэальнасць, — піша газэта.

Васіль Быкаў заўсёды «не супадаў». З камуністычнай ідэалёгіяй, з фанатызмам «праваслаўных атэістаў», з хлусьнёй, з той агрэсіўнасцю і жорсткасцю інтэлігенцыі, якая пяць гадоў таму прымусіла яго выехаць з краіны.

Апошнім дысыдэнтам называюць Васіля Быкава «Ізвестия». Усе апошнія гады, — піша газета, — ён быў напалову выгнанынік. Ён не прыняў рэжыму Лукашэнкі, у якім бачыў сымбалъ найгоршых рысаў брэжнёўска-андропаўскай эпохі. Рэжым не прыняў Быкава і зрабіў усё, каб выціснуць яго за мяжу. Зрэшты, лічыць газета, драма Быкава была ня толькі ў канфлікце з наядўнай уладай. Больш хваравіта ён перажываваў іншое: што краіна хоча інтэграцыі з Расеяй, якую ён называў «паглынаньнем», а не аўтаномнага палітычнага існаванья. Што беларуская апазыцыя так і ня здолела вылучыць са сваіх шэрагаў фігуры аб'яднаўчай і сапраўды аўтарытэтнай для ўсей нацыі. Што народ сапраўды на баку ненавіснага рэжыму, а не на баку волі. Што нацыя ня хоча беларусізацыі, а цалкам задаволеная русіфікацыяй.

«Комсомольская правда» адзначае, што асноўны канфлікт у творах Быкава — паміж чалавечнасцю і бесчалавечнасцю, паміж прыстойнасцю і здрадніцтвам. Не паміж ворагамі — паміж сваімі. За гэта яго доўга не друкавалі, — піша газета і рэзюмуе: але сіла таленту была такая, што прарвала запруду цэнзурных забаронаў. Васіль Быкаў не прымаў ніякага рэжыму, піша «Независимая газета». Толькі пры Гарбачове Быкаў крышку лягчэй уздыхнуў, а ўлады перасталі рабіць выгляд, што такога пісьменьnika няма. Да гэтага Быкава ня тое каб забаранялі, але й не віталі. І сапраўды, навошта вялікай краіне, якая перамагла фашизм, было ведаць, хай сабе і ад франтавіка, што ня толькі Аляксандры Матросавы ваявалі ў Вялікую Айчынную?

Газэта «Труд» адзначае, што пасля публікацыяў крываточных жорсткай праўдай вайны аповесцяцяў «Мёртвым не баліць», «Круглянскі мост» і «Сотнікаў» пісьменьnika ўзялася злосна душыць афіцыёзная крытыка — за нібыта шкодніцкае згушчэнне трагічных фарбаў, за «абстрактны гуманізм», за тое, што ён, маўляў, абмяжоўваецца ўсяго толькі «аконнай праўдай», а не глядзіць на ўсё арліным вокам вышэйшага начальства. Але, — піша пры канцы газэта «Труд», — живе і будзе жыць вечна гарачая і мужная праўда, сказаная Быкавым пра вайну і наш час.

МЕНСКІЯ КНІГАРНІ НЕ ЗАДАВАЛЬНЯЮЦЬ ПОПЫТУ НА КНІГІ ВАСІЛЯ БЫКАВА

24 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

На кнігі Васіля Быкава гэтымі днямі вялізны попыт у кнігарнях Менску. Кніжныя крамы ня могуць задаволіць патрэбы аматараў творчасці пісьменьnika. Аднак адмыслоўцы кажуць, што гэткае становішча доўжыцца ўжо не адзін год.

Адну з апошніх кнігаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў менскіх кнігарнях сёняня набыць было немагчыма: апошняя асобнікі прадалі яшчэ ў панядзелак, калі людзі дазваліся пра съмерць пісьменьnika. Аднак усе творы клясыка хутка раскуплялі ў раней, — кажа загадчыца беларускага аддзелу кнігарні «Цэнтральная» Юлія Барташ:

— «Доўгай дарогі дадому» няма ўжо, бо ўчора прадалі. А яшчэ разабралі «Знак бяды» і «Балота». На сёняшні дзень засталася толькі «Ваўчыная яма», і ўсё.

- Попыт на кнігі Васіля Быкава ўзрос толькі гэтымі днямі?
- Не. Як толькі ён вярнуўся з-за мяжы ў Беларусь, адразу ж пачалі раскупляць ягоныя кнігі.
- Ці часта пытаюцца пра ягоныя кнігі?
- Часта. Але выдаюць вельмі мала чамусьці.

У «Кнігарні пісьменьніка» стан яшчэ горшы: кніг Васіля Быкава тут не засталося ўвогуле. Прычым пакупніцка га попыту на творы пісьменьніка кнігарня ня ўстане задаволіць некалькі гадоў, — кажа загадчыца крамы Ірына Крэсік:

- Кнігі вельмі добра ідуць, але на сёньняшні дзень нічога няма. Вось апошні асобнік «Доўгай дарогі дадому» прадалі ѹ замовілі на «Белкнізе» са «Школьнай бібліятэкі», калі там яшчэ што засталося.
 - Попыт на кнігі Быкава толькі цяпер узрос ці ўвесь час трываўся?
 - Ён ўвесь час трываўся. Але гэтых кніг недастаткова. Нават паводле школьнай праграмы. Яны адразу ж разыходзяцца.
- Яшчэ адна буйная менская кнігарня «Съветач», каб даць рады, з'явірнулася да маскоўскіх выдавецтваў — таму пераважная бальшыня кніг Васіля Быкава, якія тут працаюцца, надрукаваныя па-расейску, прычым у рубрыцы «Расейская проза XX стагодзьдзя». Гутару з загадчыцай беларускага аддзелу Веранікай Варфаламеевай:
- Кнігі на расейскай мове калі да вас паступілі?
 - Яны ў нас заўсёды ёсьць. Цяпер вось — «Выбраныя творы» Васіля Быкава, ёсьць «Бедныя людзі», а таксама творы са «Школьнай бібліятэкі». Усе яны дужа добра разыходзяцца і на беларускай, і на расейскай мове.
 - Ці задавальняе вас выбор у беларускіх выдавецтвах?

- Зусім не задавальняе — ці яны мала выдаюць, ці па бібліятэках распаўсюджваюць, я ня ведаю, але хацела ся б, каб кніг было значна больш.

Кнігі Васіля Быкава, выдадзены ў Рэсеi, пазначаныя 2003 годам. Апошніе ж выданыне пісьменьніка на радзіме, у дзяржаўным выдавецтве «Кніга», было надрукаванае два гады таму.

**НА РАДЗІМЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА ПРАЙШЛІ
ЖАЛОБНЫЯ ІМПРЕЗЫ**

24 чэрвень 2003

Браніслава Станкевіч, Віцебск

Свяжі ды аднавяскоўцы пісьменьніка з вёскі Бычкі Вушацкага раёну, колішня аднаклясьнікі ды знаёмыцы з Кубліцкае сярэдняе школы сабраліся на жалобны мітынг-рэктывем. А ў Віцебску, дзе Васіль Быкаў вучыўся ў мастацкай вучэльні, жалобную акцыю правялі прадстаўнікі тутэйшых дэмакратычных сілаў.

Хвілінай смутку ўшанавалі сёньня памяць пісьменьніка Васіля Быкава ў вёсцы Кублічы на Вушаччыне. У Кубліцкай сярэдняй школе Васіль Быкаў скончыў восем клясаў, а цяперашнія вучні, якія вывучаюць знакамітыя творы свайго вядомага земляка, стаялі тут у жалобнай варце. На мітынг-рэктывем былі запрошаныя сястра пісьменьніка, Валянціна Ўладзімераўна, суседзі з малое радзімы Васіля Быкава — вёскі Бычкі, дзе ён нарадзіўся. А таксама прадстаўнікі Вушацкага райвыканкаму: сярод усіх званыя ды ўзнагародаў пісьменьніка ёсьць і такое — ганаровы грамадзянін Вушацкага раёну. Нэкралёг па съмерці Васіля Быкава, складзены абласнымі ўладамі, надрукавалі сёньня і ўсе віцебскія дзяр-

жаўныя газэты. У бальшыні гэтых выданьняў ён зъмешчаны на другой старонцы, пасля звестак пра нарыхтоўку кармоў ды асьвятлення камунальных проблемаў. А вось шараговым віцяблянам правесыці жалобнай акцыі не ўдалося: усяго дваццаць хвілінаў доўжылася жалобная імпрэза, арганізаваная на пляцы Волі віцебскім сябрамі КХП БНФ ды «Народнае грамады». Нягледзячы на пратэсты гараджан-гледачоў, супрацоўнікі Каstryчніцкагарайаддзелу міліцыі затрымалі Барыса Хамайду ды Яна Таўпигу, якія трymалі бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкаю да партрэт пісьменьніка ў чорнай рамцы. Спадароў Хамайду да Таўпигу абвінавацілі ўнесанкцыянаваным пікетаваньні ды трymалі ў пастарунку некалькі гадзінаў, але й па іхным затрыманьні віцябляне яшчэ доўга стаялі на пляцы Волі. На асфальце засталіся ляжаць кветкі ды кнігі – збор твораў знамітага пісьменьніка, а таксама плякат са словамі «Быкава яшчэ ня позна пачуць».

РАДЗІМ ГАРЭЦКІ: «ДЛЯ НАШАЙ НАЦЫІ ЁН БЫЎ ПРАРОКАМ»

24 чэрвень 2003

Альгерд Невяроўскі, Менск

Вядомыя ў Беларусі людзі працягваюць разьвітвацца з народным пісьменьнікам Васілём Быкавым. Усе яны згодныя, што Беларусь страціла вялікага пісьменьніка і чалавека.

Вядомы навуковец і грамадзкі дзеяч, акадэмік Радзім Гарэцкі лічыць, што Беларусь панесла вялікую страту, але спадзяеца, што асоба Васіля Быкава будзе зь беларусамі вечна:

Р.Гарэцкі: Быкаў – вельмі добрасумленны, шчыры, адданы сваёй бацькаўшчыне чалавек. Для нашай нацыі ён быў прапрокам. І ягоная страта ні з чым не параўнальная. Мы ўсе смуткуем, але спадзяёмся, што Беларусь ня згіне. І будзе вечна наша Беларусь, як будуць вечныя слава, справы і творы Васіля Быкава.

Мастак Аляксей Марачкін заклікае ўсіх прыйсьці на пахаваньне Васіля Быкава з жалобнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Менавіта ў гэтых старажытных сымболях народны пісьменьнік бачыў сканцэнтраваны духовы патэнцыял беларусаў:

А.Марачкін: Доўгае вяртанье дадому закончылася. І Васіль Быкаў цяпер ужо ў іншым съвеце, але для кожнага беларуса гэта знакавая фігура. Васіль Быкаў – сумленыне беларускай нацыі. Съмерць Васіля Быкава адгукнулася ў кожным сэрцы. Нават афіцыйныя ўлады ніяк ня могуць абысьці гэтай значнай фігуры для нашага народу. І мне здаецца, яны паспрабуюць зрабіць усё, каб нейкім чынам прыватызаваць і пахаваньне. І таму, я думаю, мы павінны прыйсьці на пахаваньне з жалобнымі бел-чырвона-белымі сцягамі.

15 гадоў таму Васіль Быкаў стаяў ля вытокаў Беларускага Народнага Фронту – першага за савецкім часам апазыцыйнага палітычнага руху. Слова на разьвітанье з Васілём Быкавым гаворыць лідэр Партыі БНФ Вінцук Вячорка:

В.Вячорка: Васіль Быкаў, хударлявы чалавек тыповага паўночнабеларускага ablіčча, меў дух зубрыны. І жылося значна лягчэй з усыведамленнем, што ён ёсьць. І няважна, ці ён побач, ці ён далёка, ці ён на іншым kraю зямлі. Галоўным было ўсыведамленне, што ёсьць той, хто творчым духам сваім съцвярджае, што была і ёсьць Беларусь, і галоўнае, што яна будзе. І што яна будзе заўсёды. І як бы пэсымістична Быкаў ні пісаў пра лёс Беларусі, асабліва апошнім часам, я разумеў, што гэта

папярэджаньне, званок, сыгнал нам: «Будзьма змагарнымі, будзьма съмелымі!» Такімі мужнімі й съмелымі, які быў Быкаў на працягу ўсяго свайго жыцця. І тады, калі ён быў на фронце ў гады другой усясьветнай, і калі кідаў выклік усёй ідэялягічнай машыне, пішучы праўду пра вайну, а ў канцовым выніку праўду пра чалавека, беларуса. І тады, калі ён у 1988-м, ні хвіліны не вагаючыся, стаў ля вытокаў Беларускага Народнага Фронту.

ТЫДЗЕНЬ СМУТКУ НА БЕРАСЬЦЕЙШЧЫНЕ

24 чэрвень 2003

Алег Супрунюк, Берасьце

Кіраўніцтва Берасьцейскага дабрачыннага фонду рэгіянальнага разьвіцця «Наша Вежа» з'яўрнулася да ўсіх грамадзкіх аб'яднанняў рэгіёну з нагоды съмерці Васіля Быкава.

У звароце гаворыцца, што Васіль Быкаў — адзін з самых вядомых беларусаў сьвету, «ніколі не шукаў лёгкіх шляхоў і з дапамогаю пяра заўсёды змагаўся за праўду». Шануючы памяць пра Васіля Быкава, фонд «Наша Вежа» заклікае ўсе грамадзкія аб'яднанні Берасьцейшчыны правесыці тыдзень смутку і ўстрымавацца на гэты тэрмін ад забаўляльных мерапрыемстваў. У ліпені фонд «Наша Вежа» плянует правесыці літаратурную вечарыну-рэకвіем у гонар пісьменніка і працануе ўсім супрацоўнікам бібліятэкаў вобласці далучыцца да гэтай ініцыятывы. У верасьні, на пачатку новага навучальнага году «Наша Вежа» зьбіраецца зарганізаваць сярод школьнікаў конкурсы твораў на тэму «З Быковым у сэрцы».

ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА: ГАЛАСЫ З-ЗА МЯЖЫ

24 чэрвень 2003

Ані Жаліф, жонка першага амбасадара Францыі ў Беларусі, сёньня сказала нашаму радыё, што чытала кнігі Васіля Быкава, каб лепш зразумець Беларусь.

А.Жаліф: Учора я даведалася пра съмерць Васіля Быкава — чалавека, які зрабіў на мяне глыбокое ўражанье, найперш таму, што я прачытала некаторыя ягоныя кнігі, калі яшчэ яго ня ведала; пасля таму, што я сустракалася з ім у Менску — і я адчувала сябе перад ім маленькай дзяўчынкай. Згадваючы тыя кнігі, я могу сказаць, што сымбалъ Беларусі — гэта, магчыма, яе лясы, якія адначасна такія прыгожыя, крыху дзіўныя, але й вельмі гасцінныя. І людзі там — таксама гасцінныя, сыцілія і гасцінныя, як сам краівід, глыбока чалавечныя і спагадлівыя — якраз такія, як у кнігах Васіля Быкава.

ЛІТОЎСКІЯ ПІСЬМЕНЬNIКІ РАЗВІТВАЮЦЦА З ВАСІЛЁМ БЫКАВЫМ

24 чэрвень 2003

Ганна Соусь, Прага

Слова на развязтанье з Быковым гаворыць Валянціна Сьвянцікас, які ад 1994 да 2002 году ўзначальваў Саюз пісьменнікаў Літвы і неаднойчы сустракаўся з Васілем Быковым.

В.Сьвянцікас: Я думаю, што гэта вельмі вялікая страва. Калі нехта ў нябёсах складае сьпіс выбітных

пісьменьнікаў ХХ стагодзьдзя, то Быкава мы там усе бачым. Вельмі важная ягоная проза, бо гэта адзін з тых выпадкаў, калі чытаеш творы, у якіх бачыш простага чалавека, залежнага ад вайны. Надзвычайная сур'ёзнасць ягонай творчасці, ягоных паводзінаў, дакладнасць пазыцыі заўсёды імпанавала. Літоўская літаратура такой традыцыі нібыта ня мае, і таму мы многае чэрпалі з таго, што пісаў Васіль Быкав. Беларускіх пісьменьнікаў апошнім часам зрэдку перакладаюць на літоўскую мову, аднак кніга Быкава ў нас была выданая ў перакладзе ў 1995 годзе. Гадоў пяць таму ён быў у Вільні. Было лета, час адпачынкаў, аднак пісьменьнікі, перакладчыкі й прыхільнікі ягонага таленуту прыйшлі ў Саюз пісьменьнікаў на сустрэчу з Быкавым, і гэта засталося ў памяці як сур'ёзная размова, літаратурная й ня толькі. Васіля Быкава на літоўскую мову перакладалі такія нашыя вядомыя пісьменьнікі як Юозас Апуціс, перакладчыкі Альгімантас Антанавічус, Дануце Крыштапайце. У нас ёсьць кнігі Быкава на літоўскай мове, і яны з намі застануцца.

Літоўскі літаратар Пятрас Бражэнас, знаўца беларускай літаратуры, не хавае хвальваньня, калі гаворыць пра Васіля Быкава:

П.Бражэнас: Гэтую вестку вельмі цяжка перанесці. Быкав быў ня толькі гонарам беларускага народу, але й усясьветнай літаратуры. Для літоўцаў ён быў вельмі вядомы, любімы. Многія яго творы перакладзеныя на літоўскую мову. Яго чыталі й па-расейску, не чакаючы перакладу на літоўскую мову. Канечне, мы ведалі многіх беларускіх пісьменьнікаў, асабліва за савецкім часам больш перакладаў было. Аднак Быкав сярод іх быў, безумоўна, першым нумарам. Яго шчырая, складаная і неверагодна глыбокая проза — мы мала з кім маглі парашаць яго ў Літве. Гэта вельмі сумная вестка. Адчуваю як нейкую асабістую страту.

ЧЭХІ СМУТКУЮЦЬ РАЗАМ ЗЬ БЕЛАРУСАМИ

24 чэрвень 2003

Нашая рэдакцыя атрымала ліст смутку, падпісаны дэканам факультэту гуманітарных навук Карлавага ўніверсітэту і былым кандыдатам у прэзыдэнты Чэхіі Янам Сокалам, сябрам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Францішкам Сокалавай і журналістам, рэдактарам інтэрнэт-выдання «Belarus Online» (www.belarus.cz) Любамірам Гомбашам.

У лісьце гаворыцца: «Дазвольце выказаць вам ды ўсім беларускім сябрам нашыя шчырыя спачуваньні ѹ смутак. Мы вельмі любілі і шанавалі Васіля Быкава як найлепшага сына Беларусі ў наш час, як вялікага пісьменьніка, сапраўднага лідэра беларускага народа і мудрага дэмакрата. Тоё, што здавалася на першы погляд адчаем, было ѿ яго рэальным поглядам, які быў стымулам да актыўнасці і змаганьня за свой народ і мову — яму і іншым беларусам».

СЫН ВАСІЛЯ БЫКАВА СЯРГЕЙ НАКРЫЎ БАЦЬКУ БЕЛ-ЧЫРВОНА-БЕЛЫМ СЪЦЯГАМ

25 чэрвень 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Сын пісьменьnika зрабіў гэта, калі прадстаўнікі ўлады паспрабавалі вынесці з жалобнай залі Дому літаратара нацыянальную сымболіку.

Калі ў панядзелак удава Быкава Ірына Міхайлаўна паспраціла нас перадаць некаторыя рэчы Васіля Ўладзімеравіча з праскай кватэры для пахаваньня, яна пашка-

давала, што ня можа знайсці бел-чырвона-белага значка. Я перадаў свой, і Аляксандар Лукашук прыматаў яго да касьцюма, у які апранулі Быкова. Ужо ўчора ўвечары ў залі Дому літаратара прыносілі бел-чырвона-белая сцягі, шмат якія вянкі і букеты былі аформлены ў колеры нацыянальнага сцяга. Сярод дзясяткаў такіх вянкоў — вянок ад Рады БНР, ад Беларускай службы Радыё Свабода.

Сённяня раніцай, паводле журналіста Аляксандра Стрыкевіча, які знаходзіўся ў актавай залі менскага Дому літаратара, дзе адбываецца разьвітанье з Васілем Быковым, прадстаўнікі ўладаў запатрабавалі вынесыці з залі бел-чырвона-белую сымболіку, спаслаўшыся пры гэтым на жаданьне А.Лукашэнкі. Родныя Быкова адмовіліся. Калі ж асобы ў цывільным паспрабавалі самі гэта зрабіць, старэйшы сын Быкова, Сяргей, пакрыў цела бацькі бел-чырвона-белым сцягам. Пасьля гэтага кіраўнік афіцыйнай камісіі ў справе арганізацыі пахаванья міністар культуры Леанід Гуляка заявіў, што ў такім выпадку ўлады сыходзяць з Дому літаратара.

БЕЛАРУСЬ І СЪВЕТ РАЗВІТАЛІСЯ З ВАСІЛЁМ БЫКАВЫМ

25 чэрвеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Пахаванье народнага пісьменьніка Беларусі Васіля Быкова, якое было заплянаванае як дзяржаўнае, пераўтварылася ў сапраўды народнае пахаванье пасьля таго, як ад ягонай арганізацыі адмовілася дзяржаўная камісія на чале з міністрам культуры Леанідам Гулякам. Труну несылі на руках — ад Дому літаратара да Ўсходніх могілак.

Дзесяцітысячнае шэсцьце пераўтварылася ў дэманстрацыю беларускім народам любові да свайго пісьменьніка і прарока, да бацькаўшчыны. Васіля Быкова адпіваў уніяцкі сівятар Андрэй Абламейка, праводзілі яго ў апошні шлях таксама каталіцкі і праваслаўныя сівятары. З Васілем Быковым разъвіталіся дзясяткі тысяч грамадзянаў Беларусі, пісьменьніцкія дэлегацыі з Рэспублікі Украіна, Літвы, Польшчы, маладыя і старыя, вядомыя і звычайнія людзі, дэпутаты і прадстаўнікі апазыцыі. Людзкая рака ішла за труной народнага пісьменьніка па праспэкце Францішка Скарыны ў Менску, спыняліся мышыны, людзі несылі безыліч кветак: ружы, гваздзікі, васількі, вянкі ад калегаў, сяброў, розных арганізацыяў, у тым ліку ад Рады БНР.

Гэта быў, бадай, адзіны выпадак, калі міліцыя не хапала людзей за бел-чырвона-белая сцягі, якіх былі дзясяткі. Аднак менавіта гэтыя сцягі не дазволілі працаўцаў дзяржаўнай камісіі ў справе пахаванья Васіля Быкова. Сын Быкова Сяргей накрыл цела бацькі вялікім нацыянальным сцягам. Родныя ж, перш за ёсё жонка нябожчыка, адмовіліся ад прапанаванага дзяржаўнай камісіяй чырвона-зялёнага дзяржаўнага сцяга. Пасьля гэтага старшыня дзяржаўнай камісіі міністар культуры Леанід Гуляка сказаў, што яму як дзяржаўнаму службоўцу нельга тут прысутнічаць. Разам зь іншымі сябрамі камісіі і вайскоўцамі ён пакінуў залю Дому літаратара на пачатку цырымоніі разьвітанья з Быковым. Перад гэтым салдаты паклалі да труны пісьменьніка вянок ад Аляксандра Лукашэнкі — той знаходзіўся сённяня ў Светлагорску.

Пасьля сыходу Леаніда Гулякі адказнасьць за арганізацыю пахаванья ўзяў на сябе грамадзкі камітэт на чале са старшынём Саюзу пісьменьнікаў Алесем Пашкевичам.

ПАНІХІДА ПА ВАСІЛЮ БЫКАВУ

(Фрагменты)

25 чэрвень 2003, Дом літарата

Старшыня Саюзу пісьменьнікаў Беларусі А.Пашкевіч:
У нашай роднай беларускай мове сёньня не хапае словаў, каб выказаць тулу жалобу, той смутак, тое няшчасце, якое напаткала нашую Беларусь і ўвесь съвет. Чорная дата 22 чэрвеня 1941 году праішла праз жыцьцё і ўсю творчасць Васіля Ўладзімеравіча Быкава. Самім лёсам яму было наканавана выжыць пасля двух раниньяў і аднаго паходанья, каб сказаць тое, чаго яшчэ ніхто не гаварыў. Вайна — гэта абсалютна зло і агульначалавечая трагедыя. Дзень 22 чэрвеня праз 62 гады стаў чорнай датай для Беларусі, стаў яшчэ больш злавеснай датай для ўсіх нас. Спынілася сэрца салдата і патрыёта, вялікага пісьменьніка і грамадзяніна Васіля Ўладзімеравіча Быкава. Беларуская літаратура панесла найвялікшую і непапраўную страту. Васіль Быкаў быў на проста літаратар усясьветнага маштабу, ён быў і застаецца на толькі славутым пісьменьнікам, але быў і застаецца сумленьнем нацыі, вялікім сынам нашай радзімы.

На творах Васіля Быкава ведалі й будуць ведаць пра Беларусь ва ўсім съвеце. Творчасць Васіля Быкава, перш за ўсё знакамітая аповесці «Жураўліны крык», «Трэцяя ракета», «Альпійская баляды», «Дажыць да съвітаньня», «Сотнікаў», «Мёртвым не баліць», «Пайсці і не вярнуцца», «Круглянскі мост», «Знак бяды» перакладзеныя на дзясяткі моваў съвету. Ён стаў клясыкам пры жыцьці, з'ведаў і славу, і беспрэцэдэнтнае цкаваныне і ганьбованыне. Але да сваёй славы, шматлікіх заслужаных узнагародаў ён ставіўся спакойна. На брудныя наскокі намагаўся не рэагаваць. Хоць усё гэта атручвала ягонае жыцьцё. Даўным чынам у гэтым чала-

веку ўжываліся цвёрдасць і бескампраміснасць у адстойваныні прынцыпаў справядлівасці і праўды зъмяккасцю характару, выключнай далікатнасцю і тактам у адносінах з людзьмі.

Маючы бездакорны маральны аўтарытэт, усясьветную славу, мудрасць нацыянальнага прарока, ён мог гаварыць тое, што хацеў, ацэньваць падзеі і людзей сваім меркамі, паводле сваіх маральных і грамадзянскіх прынцыпаў. У Васіля Ўладзімеравіча былі вялікія творчыя і жыцьцёвые пляны. Ён разумеў немагчымасць зьвязаныння задуманага тут, на радзіме, дзе ўсчалася новая хвала шальманання. І ён на пяць гадоў пасяліўся за мяжой, дзе цалкам прысьвяціў сябе творчай працы: напісаў некалькі кніг, аповесці, прыпавесці, апавяданні. У іх новы і часам нязвыклы Быкаў. Творы апошняга пэрыяду чакаюць свайго дасьледчыка, свайго прачытанання.

Падсумаваў сваё творчае і зямное жыцьцё Васіль Ўладзімеравіч мэмуарнай кнігай «Доўгая дарога дадому», якую ўжо на бальнічным ложку, пасля цяжкай апэрацыі паспееў патрымаць у руках. Васіль Быкаў вярнуўся на радзіму да родных, сяброў, знаёмых, паплечнікаў, да сваёй Беларусі. На бацькоўскую зямлю вярнуўся, каб назаўсёды спачыць у ёй. Хай будзе вам пухам родная пакутная беларуская зямля, дарагі Васіль Ўладзімеравіч! І няхай на векі вечныя жыве разам з вами нашая Беларусь! Жалобную грамадзянскую паніхіду, прысьвечаную разьвітанню з народным пісьменьнікам Беларусі Васілем Быкавым, прысьвечаную разьвітанню з гонарам і годнасцю нашай нацыі, абвяшчаем адкрытай. Слова для выступлення мае народны паэт Беларусі, сябар і паплечнік Васіля Ўладзімеравіча Рыгор Барадулін.

Р.Барадулін:

Нечысьць на зямлю бяду наклікала,
Перагарадзіла белы дзень гара.

Засталася Беларусь бяз Быкава
Беднай хатай без гаспадара.

Дарагі Васілю! Родны Васілю! Я ўжо больш не пачую твайго «Рыгорка!», больш ня ўбачу цябе, схіленым над рукапісамі, больш ня ўбачу твайго прыветнага позірку. Фармальна ня ўбачу, але ўсё гэта ў маёй душы. Васіль дарагі! Васіль любы! Пасъля съмерці мамы гэта мая самая большая страта. Тры съвятыя, тры арыенціры ў маім жыцьці былі, ёсьць і будуць: гэта Бог, мама і Васіль Быкаў. Съветная памяць Васілю Быкаву! Бог прыме тваю душу. Съветная табе памяць і вечны пакой!

А.Пашкевіч: Паважанае спадарства! На адрас Саюзу беларускіх пісьменьнікаў і Беларускага ПЭН-цэнтру прыходзілі і прыходзяць дзясяткі і сотні спачувальныхных тэлеграмаў з розных куткоў Беларусі і ўсяго съвету. Прыйдзілі і прыходзяць спачувальнаяныя тэлеграмы ад розных грамадзкіх установаў, грамадзкіх аб'яднанняў. Сярод іх – з Саюзу пісьменьнікаў Расейскай Фэдэрацыі, Нацыянальнага саюзу пісьменьнікаў Украіны, Саюзу пісьменьнікаў Літвы, Латвіі, Польшчы. На адрас сям'і Васіля Ўладзімеравіча прыйшлі спачувальнаяныя тэлеграмы за подпісамі прэзыдэнта Расейскай Фэдэрацыі Ўладзімера Ўладзімеравіча Пуціна, за подпісам прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, ад дзясяткаў грамадзкіх дзеячоў, сярод іх спачувальная тэлеграма ад Зянона Пазнянкі. Сённяня разьвітацца з народным пісьменьнікам Беларусі сыходзіцца ня толькі ўесь Менск, але ўся Беларусь, уся свабодная Эўропа. Да мікрофону запрашаецца сакратар Нацыянальнага саюзу ўкраінскіх пісьменьнікаў Вячаслаў Мядзьведзь.

В.Мядзьведзь: Гэта не віна пісьменьнікаў, што сам час стаў жорсткі адносна чалавека. Гэта ня нашая віна, што нам даводзіцца запаўняць паражнечу, якая ўтварылася ня з нашай волі. Чалавек, якога намаляваў і апіваў

Васіль Быкаў, жывы і прысутнічае на гэтай зямлі. Гэта найбольшая радасць асабіста для мяне. Яшчэ ўчора ў Кіеве пісьменьнікі прыгадвалі Васіля Быкава, пераказвалі сюжэты яго чудоўных аповесцяў, а таксама прыгадвалі, што ягонае прозвішча выбітае на мэмарыяльнай пліце з часу другой усясьветнай вайны ва Ўкраіне пад Кіраваградам. Для звычайнага чалавека гэта было б трагічна, а для такога вялікага чалавека гэта, магчыма, Боскі знак. Слава Васілю Быкаву, слава Беларусі!

А.Пашкевіч: Жалобнае слова прамовіць паэт, ляўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, сябар і паплечнік Васіля Ўладзімеравіча Генадзь Бураўкін.

Г.Бураўкін: Нехта таленавіты аднойчы сказаў: «Няма прарокаў у сваей айчыні». І даволі многія ў нашым краі радасна з гэтым пагадзіліся. Няма прарокаў – ёсьць толькі павадыры. Няпраўда! Прарокі ёсьць і ў Беларусі таксама. І сёньня мы прыйшлі да прарока, да вялікага беларуса, да выключнага чалавека, да мужнага салдата – на жаль, у горкую хвіліну. У гэтыя чорныя дні я пачуў такія слова: пасъля 22 чэрвеня Беларусь можа стаць іншая – Беларусь будзе жыць бяз Быкава. Я вельмі хачу, каб Беларусь стала іншая. Але я ніколі не пагаджуся, што Беларусь будзе жыць бяз Быкава! Калі яна сапраўдная краіна, калі наш народ сапраўдны народ, ён ня можа жыць бяз Быкава, без таго, чым хваляваўся, без таго, з-за чаго згарэў наш дарагі, наш любімы Васіль Уладзімеравіч. Сённяня пашану яму аддае калі ня ўвесь съвет, то ўся Эўропа. Яны называюць яго вялікім пісьменьнікам сучаснасці, яны называюць выдатным грамадзянінам ХХ стагодзьдзя. Але толькі мы, беларусы, па-сапраўднаму ведаем, які гэта сапраўды глыбінны талент, які гэта сапраўды мужны грамадзянін, які гэта адданы сын Беларусі. Толькі мы. І наш абавязак, каб Беларусь нарэшце зразумела гэта. Няма проблемы, каму хаваць Васіля Быкава. Выйдзеце на вуліцу! Людзі ска-

залі, хто хавае Васіля Быкава. Яго хавае народ! Яго хаваюць тыя, хто не на загад, а з парыву сэрца ня мог не прыйсці сюды. І, я думаю, тыя, у каго ёсьць вочы, абавязаныя паглядзець, колькі людзей прыйшло развітацца з Быкавым.

Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс,
За ворагам нанесеная раны,
За брудныя пляўкі з тэлеэкрану,
За сылёзы ўшацкіх, съсечаных бяроз.

Даруй, што ўсе свае зямныя дні
Ты азіраўся з горыччу міжволі
На памяці закінутае поле
І спадзяваньня ў паленый пні.

Даруй за наш нялітасцівы час,
За ціхае кананыне роднай мовы,
За ўдзячнасці запозыненых словы
І ласкі зэканомлены запас.

Тужлівымі, пакутлівымі снамі
Ты будзеш вечна мроіцца сынам.
Я ведаю, ты ўсё даруеш нам.
Але ці зможам дараваць мы самі?

Бывай, дарагі Васіль! Бывай!

А.Пашкевіч: Слова мае сакратар Саюзу пісьменьнікаў Масквы, сябар Васіля Ўладзімеравіча Валянцін Аскоцкі.

В.Аскоцкі: Дарагія сябры! Сябры агульнага гора, агульнай бяды, агульнай страты, якая звяляла нас усіх у гэтай залі. Дарагія сябры з Саюзу пісьменьнікаў Беларусі! Ваш смутак зыліваецца з нашым смуткам, са смуткам Саюзу пісьменьнікаў Масквы і Міжнароднага літаратурнага фонду. Прыміце гэты наш смутак разам з вашым смуткам. Калі думаеш аб уроках жыцьця і твор-

часыці Васіля Быкава, то думаеш аб tym, што талент пісьменьніка ня можа быць сапраўдным талентам, калі ён ня корміцца сокамі сваёй нацыянальнай глебы, сокамі сваёй зямлі. Беларусь, яе гісторыя, яе трагедыя вырасцілі талент Васіля Быкава. У яго слове адклінулася і нацыянальныя драмы беларускай гісторыі, і калгасны боль калектывізацыі, і драма вайны, драма акупацыі, драма партызаншчыны. Адсюль гэты ёмкі вобраз, які даў назуву адной з аповесцяў — «Знак бяды». Гэтыя слова, «знак бяды», сталі знакавымі словамі гісторыі і яе драмаў.

Але любы талент, калі корміцца сокамі роднай зямлі, звужае і абліжаўца сябе, калі гэтыя нацыянальныя сокі не ўліваюцца ў струмень усясьветнай культуры, калі ён не выходзіць да вялікіх агульначалавечых духоўных і маральных каштоўнасцяў. І слова Васіля Быкава дарагое і значнае менавіта tym, што адштурхоўваецца ад беларускай зямлі. Яно выйшла да ўсясьветнай культуры, да ўсясьветных духоўных каштоўнасцяў. І калі думаеш аб гэтым агульначалавечым пачатку яго творчасці, то я б сказаў так: «Гэта боль за чалавека, за чалавека прыніжанага, чалавека нявольнага, чалавека, які живе ў атмасфэры недаверу і агульнай падазронасці». Адсюль патас веры ў чалавека і давер да чалавека. Якраз драматычны талент Васіля Быкава прымусіў яго напісаць аповесьць аб чарнобыльскай трагедыі і асэнсаваць чарнобыльскую трагедыю як трагедыю плянэтарную.

Пра гэта ж прымушае думачь адзін зь яго апошніх твораў, «Труба», — пра тое, як ён арганічна, пачынаючы з аповесці «Трэцяя ракета», уварваўся ў расейскую літаратуру. І Грыгоры Бакланаў адзначае гэту аповесьць у сваім артыкуле, гэта быў першы артыкул на расейскай мове пра Васіля Быкава: «Запомніце гэтае імя! Яно яшчэ сустрэнецца вам». Яно ня толькі сустрэлася, яно трывала замацавалася ў гісторыі літаратуры. І я разумею таго чытача — дакладней, чытажку, якая прачыта-

ла артыкул у газэце «Московский комсомолец» пра Васіля Быкава і назвала яго сумленынем Беларусі. Але ж ён і сумленыне Рәсей таксама. Я думаю, што ў гэтым водгуку разуменне сапраўднага маштабу таленту Васіля Быкава. Васіль Быкаў быў сумленынем Беларусі. Але ён адначасова быў таксама і сумленынем Рәсей. І ён быў сумленынем усіх людзей, без разбору іх нацыяў, людзей, якія ідуць да ідэалаў гуманізму, ідэалаў добра, ідэалаў чалавечнасці, да ідэалаў веры ў чалавека.

А.Пашкевіч: Слова пісьменыніку, вэтэррану Вялікай Айчыннай вайны Валянціну Тарасу.

В.Тарас: Дарагія сябры і калегі! Дарагія чытачы Васіля Быкава! Мы ўсе ягоныя чытачы. Пражкыў цяжкае жыцьцё, дзіцячае, хлапчаче, пра якое расказаў у сваёй кніжцы «Доўгая дарога дадому». У апошняі месяцы, тыдні, калі ён яшчэ быў жывы і размова заходзіла пра нейкую будучыню, вельмі адносную ўжо да яго, ён казаў: «калі я загіну альбо не загіну», таму я і ўжываю гэтыя слова: ён загінуў. І разам з tym, гэтая дата, 22 чэрвеня — яшчэ адна дата ягонага нараджэння, нараджэння ў вечнасці. Я прымаўляю тут ад Беларускага ПЭН-цэнтру, міжнароднага пісьменніцкага ПЭН-клубу — арганізацыі, заснаванай клясыкам ангельскай літаратуры Галсупорсі ў 1924 годзе, калі нарадзіўся Васіль. Васіль быў заснавальнікам разам з Алесем Адамовічам, Рыгорам Барадуліным, Генадзем Бураўкіным, іншымі сваімі найбліжэйшымі паплечнікамі Беларускага ПЭН-цэнтру і заставаўся ягоным прэзыдэнтам да апошняга дня свайго жыцьця. Хоць у нашай краіне сёньня ідзе да таго, што прэзыдэнтам можна называць толькі адну асобу, для нас Васіль Быкаў застанецца прэзыдэнтам Беларускага ПЭН-цэнтру, прэзыдэнтам нашай вялікай беларускай літаратуры, якую ён съцвердзіў як ніхто з нас. Бывай, Васіль!

А.Пашкевіч: Слова мае старшыня Фонду прымірэння,

перакладчык і сябар Васіля Ўладзімеравіча Крыстафэр Гойбнэр.

К.Гойбнэр: У гэтую гадзіну багата людзей у Нямеччыне, Францыі ды іншых эўрапейскіх краінах зь любоўю, з пачуцьцём думаюць пра Васіля Быкава. І асабліва ў Нямеччыне, таму што Васіль Быкаў адкрыў немцам тое, што яны рабілі ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ён пісаў праўду, але ён пісаў праўду так, што ён заставаўся для сваіх чытачоў адкрытым чалавекам, ён працягваў ім руку, і яны бачылі яго адкрыту душу. І за гэта яго любіла нямецкая моладзь, актыўісты арганізацыі прымірэння, зь якімі ён багата размаўляў тут у гэтым доме. Васіль любіў праўду, справядлівасць і дружбу паміж людзьмі.

А.Пашкевіч: Слова старшыні дэпутацкай групы «Рэспубліка» Сяргею Скрабцу.

С.Скрабец: Ня стала Васіля Быкава. Ён даў нам павет пра свабоды і кахрання, псыхалагічны рэалізм, філязофскую думку, напружены раздум. Адно агульнае вельмі сучаснае пачуцьцё пранівае творчасць і жыцьцё майстра: ад кожнага залежыць усё, кожны асабістый павінен адчуваць сваю адказнасць за будучыню, за ўсё, што прыйдзе і на прыйдзе заўтра; кожны адказвае за ўсё, абвязак быць чалавекам бестэрміновы — вось слова герояў Васіля Быкава. Я ўпэўнены, што Васіль Уладзімеравіч чуе нас і цяпер, і хачу запэўніць яго, што яго справа барацьбы за свабоду і незалежнасць нашай радзімы будзе намі працягнутая.

А.Пашкевіч: Слова дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандру Лукашуку.

А.Лукашук: Анёл зявіўся ў Беларусі. Цяпер вялікая душа Васіля Быкава разъвітваецца з tymі, хто любіў яго ў Амэрыцы, Эўропе. Вацлаў Гавэл напісаў, што гонар для Чэхіі — прыезд туды Васіля Быкава. Мы мелі

шчасьце зь ім, зь яго мілай жонкай Ірынай Міхайлаўнай шмат гуляць па вуліцах Прагі і парках і гаварыць. Яго галоўнай любоюю была Беларусь. Нават у бальніцы на шпітальнym ложку ён прасіў прынесці яму радыё, каб слухаць тое, што адбываецца тут. У нас многія гадзіны жывога голасу Васіля Уладзімеравіча, і цяпер кожны дзень ён гучыць. Я прывёз з сабой невялікі запіс, Васіль Уладзімеравіч адказвае на галоўнае пытаньне кожнага пісьменніка, якое задаў яму Сяргей Навумчык: «На-
вушта пісаць?»

Голос В.Быкава: Усё ж яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі, ствараюць мастакі. Але справа нават ня ў гэтым. Нават калі нічога ніхто не пачуе, усё роўна наш абавязак творцаў — гэта тварыць, памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супраць, — перамога, а за намі ісціна. У гэтым сэнсе, я думаю, што вельмі важнае даўнєе выслоюе расейца Талстога, які гаварыў: «Рабіце, што трэба, і хай будзе, што будзе». Вось у гэтым і ёсьць абавязак і, можа быць, апошняе спадзяванье мастака ў наш час.

А.Лукашук: За намі ісціна. Бывайце, Васіль Уладзімеравіч! Не пакідай нас, анёл!

З БЫКАВЫМ ПРЫЙШЛІ РАЗЬВІТАЦЦА ТЫСЯЧЫ

25 чэрвеня 2003

Севярын Квяткоўскі, Менск

Сярод многіх тысяч людзей, што прыйшлі да Дому літарата разъвітаца з Васілем Быкавым, было багата моладзі. Агульны настрой — усе мы, беларусы, згубілі асобу, якой няма роўных. Моладзь разъвівалася з чалавекам, які яднаў нацыю. У сло-
вах маладых людзей смутак і спадзеў.

Хлопец: Сённяня вельмі трагічны дзень. Гэта дэмантруе тая вялікая колькасць людзей, што прыйшлі на разъвітанье з Васілем Быкавым. Гэты чалавек — самы вядомы, самы сумленны. Ён аб'ядноўваў людзей розных прафесіяў і нават нацыянальнасцяў, розных поглядаў. Гэта чалавек, які аб'ядноўваў нацыю. Вялікі жаль і смутак ва ўсіх, што яго ня стала.

Дзяўчына: Было б вельмі дзіўна, калі б на пахаванье, на разъвітанье з такім чалавекам не прыйшлі б людзі. Я прыйшла, бо я мушу тут быць. Гэты чалавек быў прыкладам, у якім нельга было знайсці нейкіх хібаў і сказаць, што я зь ім ня згодная. Ягоную пазыцыю можна цалкам паважаць, абсалютна.

Студэнт: Ён быў народны ў першую чаргу. І вельмі шкада, што дзяржава не захацела зрабіць заяўкі на тое, каб ён атрымаў Нобэлеўскую прэмію. Я думаю, што ў Беларусі гэта адзіны чалавек варты таго, каб стаць ногэлеўскім ляўрэатам, нават пасъмяротна. З персонаў такога рангу ў нас быў толькі Якуб Колас. Пахаванье нагадвае пахаванье Коласа — калі глядзіш хронікі 1956 году, менавіта столькі людзей прыходзіла на пахаванье Коласа.

Студэнтка: Мне больш цікавы Васіль Быкаў як асона. Як такая зьява ў жыцці Беларусі, якая больш не паўтарыцца. Мы ў першую чаргу згубілі чалавека, а не пісьменніка. Чалавека, грамадзяніна нашай краіны, частку Беларусі. Частку таго, дзеля чаго мы змагаемся, дзеля чаго мы жывём. Яе цяпер праста ня стала.

Дзяўчына: Гэта агульнае гора. Відавочна, што прыйшлі людзі, якія паважаюць беларускасць, але ня могуць іншым чынам выказаць тое, што адбываецца... Цяжка казаць.

Хлопец: Сапраўдны чалавек. Грамадзянін, вялікі сын сваёй краіны.

Дзяўчына: Гэты чалавек усёй сваёй сутнасцю, усім сваім жыццём паказваў праўду. Нельга сказаць, што ён быў праўдзівы толькі ў нейкіх выказваннях ці тво-

рах. Калі ён увасабляе праўду, то ён увасабляе праўду ва ўсім. Ва ўсім сваім жыцьці.

Хлопец: Няшмат у Беларусі такіх людзей, людзей такога маштабу, якія б маглі такое значэньне мець і такую ролю. Васіль Быкаў быў ўсім у Беларусі. Шкада. Ён быў сымбалем, сымбалем змаганняў мужнасці, сымбалем таго, што Беларусь жыла сапраўды.

Дзяўчына: Невыпадкова тое, што ён памёр менавіта 22 чэрвеня. Гэта знак. Гэта знак бяды. Ня толькі ў тым сэнсе, што ў гэты час пачалася вайна, бо менавіта ў гэты дзень пайшоў ад нас пісьменнік, які пісаў пра вайну. Гэта знак, знак бяды... Напэўна, гэта канец... Не канец, канечне, але...

Дзяўчына: Мне здаецца, што кожная фігура, якая была такая маштабная, як Васіль Быкаў, яна стварае глебу для зъяўленьня новых людзей. Ня трэба губляць надзеі: можа, будзе новы прарок. Ня трэба казаць, што на гэтым усё скончана.

Дзяўчына: Можна сказаць — волат нацыянальнага духу беларускага. Таму што жыве Беларусь, ёсьць сапраўдныя беларусы, якія паважаюць талент, чалавека, асобу, паважаюць сваю гісторыю. Першая асацыяцыя — проста асоба. Тады ўжо пісьменнік, публіцыст. Найперш — чалавек.

Хлопец: Васіль Быкаў, канечне, ня толькі пісьменнік. Без Васіля Быкава не было б адраджэнскага руху. Васіль Быкаў — гэта чалавек, без якога не было б сапраўды незалежнай Беларусі.

**ЖАЛОБНАЯ КАЛЁНА НАБЛІЖАЕЦЦА ДА
ПЛОШЧЫ ЯКУБА КОЛАСА**

25 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык,
Прага*

Труну зь целам Васіля Быкава нясуць на руках.

15.45 паводле менскага часу. Уся плошча Перамогі ў Менску, а таксама ўвесь праспект Скарбыны да плошчы Якуба Коласа запруджаны людзьмі. Лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Труну зь целам Васіля Быкава нясуць на руках. За труной ідуць удава Ірына Міхайлаўна і сын Сяргей. Людзі хоцуць несьці труну на руках да Ўсходніх могілак, але Ірына Міхайлаўна сказала, што ёй будзе цяжка прыйсці ўвесь шлях, і папрасіла на плошчы Коласа паставіць труну ў катафалк. Падчас паніхіды прагучай фрагмент інтэрвю Васіля Быкава для Радыё Свабода аб ролі творцы: «Нават калі нічога ніхто не пачуе, усё роўна наш авбязак, авбязак творцаў — гэта тварыць, памятаючы, што ісціна ўсё-ткі за намі. За імі, тымі, хто выступае супраць, — перамога, а за намі — ісціна».

МІЛІЦІЯ СПЫНІЛА ЖАЛОБНУЮ КАЛЁНУ

25 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык,
Прага*

16.25. На плошчы Якуба Коласа труну зь целам Васіля Быкава паклалі ў аўтобус.

У аўтобус селі ягоныя блізкія, і ён павольна рушыў у бок Усходніх могілак. За ім ідзе шматтысячная калёна, аднак цяпер міліцыя спыніла аўтобус.

**ІРЫНА БЫКАВА: «Я БАЧУ ЦЯПЕР, ШТО ЖЫВЕ,
ШТО БУДЗЕ ЖЫЦЬ БЕЛАРУСЬ»**

25 чэрвень 2003

*Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык,
Прага*

17.05. Жалобная калёна набліжаецца да Акадэміі Навук.

А.Лукашук: Я цяпер знаходжуся ў аўтобусе, дзе стаіць труна Васіля Быкава. За аўтобусам па праспэкце Скарыны ідзе безъліч людзей зь вянкамі й кветкамі. Некалькі разоў міліцыя спрабавала спыніць аўтобус, але наперадзе ідуць, узяўшыся за рукі, некалькі дзясяткаў хлопцаў. Побач са мной Рыгор Барадулін і ўдава Ірына Міхайлаўна, перадаю ёй трубку.

С.Навумчык: Ірына Міхайлаўна, прыміце яшчэ раз нашыя спачуваньні, трymайцеся...

І.Быкава: Сяргей, перада мной труна, галава Васіля, і я цяпер тро разы стукну трубкай аб труну. Гэта будзе вам апошняе прывітанье ад Васіля... Вось так яно атрымалася — вельмі шмат людзей, съязгоў. Я бачу цяпер, што жыве, што будзе жыць Беларусь...

С.Навумчык: Выглядае, Ірына Міхайлаўна, што найлепшае, што маглі зрабіць улады — гэта сысьці з вачэй блізкіх Васіля Ўладзімеравіча.

І.Быкава: Так.

**ПАМЯЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА ЎШАНАВАЛІ
АМБАСАДАРЫ ЗАМЕЖНЫХ КРАІНАЎ**

25 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Правесці ў апошні шлях Васіля Быкава прыйшлі амбасадары замежных дыпляматычных прадстаўніцтваў у Беларусі. Нямеччына цяпер старшынё ў Эўразьвязе, а таму амбасадар гэтай краіны Гэльмут Фрык ад імя ўсяго дыпляматычнага корпусу накіраваў спачуваньне сям'і нябожчыка.

Вось што спадар Фрык сказаў на развязванье з Васілем Быкавым:

Г.Фрык: Нас вельмі кранула съмерць Васіля Быкава, і на сваіх сустрэчах амбасадараў краінаў Эўразьвязу, а таксама кіраунікоў місіяў краінаў, якія стануць сябрамі Звязу ў наступным годзе, мы спантанна вырашылі, што абавязкова возьмем удзел у жалобнай цырымоніі з наўгода съмерці вялікага беларускага пісьменніка. Сённяна раніцай, ад імя ўсіх сваіх калегаў-амбасадараў, я накіраваў ліст спачуваньня спадарыні Ірыне Быкавай. Васіль Быкаў пражыў шмат гадоў у Нямеччыне, і некаторыя ягоныя апошнія кнігі зьявіліся менавіта там, але ня толькі на нямецкай мове, а ў перакладзе на многія іншыя мовы сьвету.

Як я думаю, ён зрабіў вялікі ўнёсак у справу прымірэння ў Эўропе, паставіўшы тэму другой усясьветнай вайны ў цэнтар сваёй творчасці з мэтай пераадолець жахлівыя згадкі мінулага стагодзьдзя і рабіць крокі да прымірэння. Мяркую, што такая палітыка новай Нямеччыны, якая ўзынікла пасля вайны, і палітыка Эўразьвязу, якія нясуць вялікую маральную й палітычную адказнасць за будучынню. І ў гэтую справу Васіль Быкаў зрабіў вялізны ўнёсак сваёй творчасцю і сваім

жыцьцём. Быкаў ёсьць сымбалічнай фігурай для новай краіны — незалежнай Беларусі. І, мяркую, што ён зьяўляеца найважнейшай фігурай для адраджэння Беларусі пасля Янкі Купалы і Якуба Коласа.

**ІРЫНА БЫКАВА: «СЁНЬНЯ ТУТ НА КОЖНЫМ
КРОКУ АДЧУВАЕШ АДНО — ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ»**

25 чэрвень 2003

**Аляксандар Лукашук, Менск; Сяргей Навумчык,
Прага**

17.27. Жалобная калёна рушыць да ўсходніх могілак.

Ірына Міхайлаўна Быкава кажа:

I.Быкава: Што я скажу... Тут шмат болю, шмат смутку. Але калі сустракаліся суайчыннікі ці аднадумцы, яны сустракаліся і разъвітваліся заўсёды — «Жыве Беларусь!» І сёньня тут на кожным кроку адчуваеш адно — жыве Беларусь. Гэта тут вельмі, вельмі адчуваеца. Усё арганізавана добра. І гэта ж намаганьне вялізнае — увесь праспект Скарэны праісці, з таго Фрунзэ і да Маскоўскіх могілак. Гарачыня такая. І моладзі шмат, і вэтэраны былі, усе. І ведаецце, там, каля труны, адзін маліўся, другі кланяўся, трэці станавіўся на калені, чацверты аддаваў чэсць. Вельмі, вельмі з пашанай, і кожны прыносіў кветкі. Многа васількоў было, васількі вось на труне цяпер з Васілём едуць туды... Балюча, смутна, але, мабыць, такога яшчэ сучаснае пакаленіе і ня бачыла, і няхутка яшчэ пабачыць.

C.Навумчык: Шмат хто адзначае цяпер, што адбылося тое, пра што марыў Васіль Уладзімеравіч, хаця б на нейкі час, — адбылося яднаньне людзей, адбылося яднаньне нацыі.

I.Быкава: У нейкім сэнсе так. Мабыць, трэба было й большае яднаньне, у большым саступіць, у нечым давовіцца. Але атрымалася добра. Можна было марыць пра такое. Уявіць сабе было цяжка, што такое ўдасца. Яшчэ як тое скончыцца, што і як... але пакуль верыцца, што ўсё будзе як трэба, як мае быць.

**У МЕНСКУ НА ЎСХОДНІХ МОГІЛКАХ ПАЧАЛОСЯ
ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

25 чэрвень 2003

Аляксандар Лукашук, Менск

18.05. Прыйшаходзе на могілкі съпявалі «Магутны Божа».

Я стаю на могілках, дзе пачалося развязтаньне з Быкаўым. Я шмат разоў чуў «Магутны Божа», і нават у прафэсійным выкананні, але такога — ніколі. Шмат вянкоў і кветак. Паблізу — магілы Ўладзімера Караткевіча, Уладзімера Мулявіна. Пачаліся выступы прамоўцаў. Пахаваны Васіль Быкаў будзе побач з былым сакратаром ЦК КПБ Аляксандрам Кузьміным, які памёр у пачатку траўня. У сваіх успамінах «Доўгая дарога дадому» Быкаў напісаў шмат словаў пра дапамогу, якую адчуваў ад Кузьміна ў той час, калі яго цкавалі за публікацыі.

**ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА. УСХОДНІЯ
МОГІЛКІ**

25 чэрвень 2003

З фанаграмы.

Уніяцкі сьвятар айцец Андрэй Абламейка: Блаславёны Бог наш спрадвеку, цяпер і заўсёды навекі вякоў. Уся-вышні супакоіць тваю душу і адорыць цябе вечным збаўленнем, дзе найсьвяцейшая Багародзіца Маці Божая, усе сьвятыя і анёлы. Прымі гэты дар Божай любові ў імя Айца і Сына, і Духа Свяятога.

Старыня Саюзу пісьменьнікаў Але́сь Пашкевіч: Родныя Васіля Ўладзімеравіча! Блізкія! Сябры! Шаноўнае спадарства! Вось мы і прыйшлі апошнім жыцьцёвым шляхам Васіля Ўладзімеравіча. Гэты шлях сымбалічны, як і ўсё жыцьцё нашага народнага пісьменьніка Беларусі. Мы вынеслі труну зь целам Васіля Ўладзімеравіча, труну народнага песніара, народнага пісьменьніка Беларусі з Дому літаратара, мы данеслі цела непераможнага салдата да плошчы Перамогі. Мы данеслі цела славутага пісьменьніка нашай нацыі да плошчы нацыянальнага песніара Якуба Коласа. Мы правезылі цела Васіля Ўладзімеравіча, грамадзяніна і патрыёта па галоўным праспэкце сталіцы нашай Беларусі, праспэкце, які носіць імя кніжніка Францішка Скарныны. Гэты наш шлях быў асьветлены нашым высокім родным беларускім небам, якое, нібыта злітаваўшыся з нас, не дало нам сёньня дажджу. Гэты наш сымбалічны шлях быў асьветлены нацыянальнай сымболікай, у якой вечнасць нашай нацыі, у якой кроў Пана Ісуса Хрыста на плашчаніцы Гасподняй. Сёньня знакавы дзень у гісторыі нашай нацыі. На жаль, гэты знакавы дзень у такой жалобе, апісаць якую словаў не хапае. Першым прапануеца выступіць на нашым жалобным мітынгу пісьменьніку, сябру Васіля Ўладзімеравіча Быкава,

ляўрэату Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Сяргею Іванавічу Законьнікаму.

С.Законьнікаў: Дарагі Васіль Уладзімеравіч! Прабачце мне, што я трошкі пакарыстаюся паперай. Тут ёсьць, ёсьць для гэтага прычына. Дарагая Ірына Міхайлаўна! Дарагая Валянціна Ўладзімеравічна! Сыны! Унукі! Усе родныя, блізкія Васіля Ўладзімеравіча! Шаноўная грамада! ХХІ стагодзьдзе для нашай роднай Беларусі пачалося зь неймаверна цяжкай страты. Мабыць, гэта самая страшная страта і застанецца на ўсё ХХІ стагодзьдзе. Мы хаваем сёньня ня толькі выдатнага пісьменьніка сучаснасці, але і заступніка, дарадцу, настаўніка; хаваем чалавека, да якога імкнуліся і ў сьветлы час, і ў чорныя дні душы і сэрцы беларусаў, прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў, якія жывуць у беларускай народнай сям'і, і мільёны людзей ва ўсім сьвеце. Вышэйшая воля дала нараджэнне, правяла сціпла-га сялянскага хлопца з Вушаччыны праз вайну, праз усё выпрабаваньні, каб ён змог акумуляваць у сабе столькі мужнасці, столькі мудрасці, столькі добра для людзей, выявіць праз літаратуру глыбока і поўнахарактар беларускага народу. Сілавое поле маствацкага генія Васіля Быкава прыцягвае людзей, яно вучыць усіх нас любіць жыцьцё, не марнаваць зямнога часу на пустое, съпяшацца рабіць добро, мужна адстойваць праўду і справядлівасць.

У гісторыі беларускага народу было шмат глябальных узрушэнняў, якія ставілі на кон сама яго існаванье. Вынікам гэтых узрушэнняў становілася новае татальнай падаўленні нацыянальной сывядомасці, звязаныне чалавечага жыцьця да прымітыўнага, элемэнтарнага біялягічнага выжывання. Нешта падобнае адбываецца з намі і цяпер. Васіль Быкаў заўсёды бачыў жыцьцё свайго народу не такім. Ён бачыў яго годным, разумным, заможным і шчаслівым. Вось чаму ён так самаддана адстойваў, змагаўся ўтворчасці й жыцьці

за незалежнасць Беларусі, за тое, каб мы занялі свой пачэсны пасад між усімі народамі. Ён кожнаю крывінкаю свайго сэрца любіў Беларусь — свой родны дом. У апошнія гады Васілю Ўладзімеравічу давялося пакінуць гэты дом. І трэба падзякаваць усім добрым людзям за мяжою, якія прытулілі геніяльнага пісьменьніка, якія далі магчымасць яму на старасці гадоў спакойна жыць і працаўваць. Але душа і сэрца Быкава былі тут. У пісьмах да мяне Васіль Ўладзімеравіч піша: «Усё болей прыходжу да элемэнтарнай высновы: трэба жыць дома. Каб тое толькі было б магчымым. Дома лепей, канечне. Але для тых, у каго ёсьць людзкі дом. Мы ж яго ня маем. А адносіны да бяздомнных у съвеце — вядома якія». Гэта пісаў Васіль Ўладзімеравіч пра народ, які яшчэ не нарадзіўся.

Гэта, на жаль, так, але хочацца спадзявацца, што гэтыя горкія слова, зь якімі Быкаў адышоў у вечнасць, склануць здрэнцвелья, запалоханыя души беларусаў. Мы павінныя выканаць запавет усіх сваіх слáўных папярэднікаў, запавет Васіля Быкава і пабудаваць свой утульны беларускі дом, сваю незалежную Беларусь. Я калісці напісаў чатыры радкі такія, верш такі кароткі «Воля» і прысывяціў яго Васілю Ўладзімеравічу. Ён гэты верш ведае:

Пра гэта я думаю зараз найболей,
Адпрэчыўшы новай хлусьні каламуць.
Якая ты ўсё ж неацэнная, воля,
Калі за скарынку цябе прадаюць.

Як бы хто ні хацеў прынізіць нашую беларускую нацыянальную чалавечую годнасць, растаптаць нашу мову, культуру, усё нашае духоўнае багаццце і выставіць нас перад усім съветам нягэглымі людзьмі, якія без дапамогі нейкага суседа, нейкага дабрадзея ня могуць пра жыць на белым съвеце — гэтага зрабіць нікому ня ўдаца. Мы, беларусы, надзвычай багатыя людзі, мы маем Васіля Быкава. Я кажу «маем», таму што прарок, анёл,

заступнік паслья зямнога жыцьця не памірае. Ён на заўсёды застаецца са сваёй айчынай, са сваім народам. Бывайце, дарагі, любімы ўсімі намі Васіль Уладзімеравіч! І прабачце за ўсе пакуты, за пакуты маральныя, за пакуты фізyczныя, якія вам, зраненаму салдату, абаронцу нашай радзімы, тонкай душы мастаку давялося за сваё жыцьцё вытрымаць. Мы заўсёды будзем помніць вас.

Старшыня Саюзу мастакоў Уладзімер Басалыга: Любая бацькаўшчына! Шаноўнае спадарства! Дарагія родныя! Сёння мы разьвітваемся з Васілём Быкавым. Можна сказаць шмат вельмі станоўчага, вельмі чалавечага і добра гра пра гэтага чалавека. Але ж, што б мы ні сказалі й колькі б ні сказалі, то ўсё гэта аб'ядноўваецца імем і прозвішчам: Васіль Быкаў. Ён — наша мужнасць, ён — нашае разуменне праўды, ён — нашае сумленыне, ён — на што многія з нас арыентаваліся і арыентуюцца ў жыцьці. Ён адыходзіць. Кожны з нас аддаў бы часыціну сябе, каб можна было гэтым самым утрымаць яго на гэтым съвеце яшчэ некалькі хвілін, часін, гадоў... Але няма магчымасці адкупіцца ні ў Бога, ні ў лёсу, ні ў хваробы.

Васіль Уладзімеравіч! Твая душа яшчэ з намі, яна лунае над намі ў гэтым небе, якое над табою, паміж гэтых дрэваў. Яна, твая душа, яшчэ на гэтай зямлі, якую так ты моцна любіў! І хай яна чуе наш апошні зварот! Васіль! Калі надарыцца быць там і сустрэць души наших выдатных сыноў Беларусі, пачынаючы ад Эўфрасінні, Скарны, Буднага Сымона, Цяпінскага, Цёткі, Караткевіча, Каліноўскага, Коласа, Купалы, перадай ім, што Беларусь яшчэ жыве і будзе жыць, пакуль у яе ёсьць, былі і будуць такія сины як сам Васіль Быкаў і як тыя папярэднікі, якіх я называў і якіх яшчэ шмат у нашай гісторыі. Бывай, наш любы чалавечка! Мы цябе будзем доўга-доўга помніць! І прабачай нас, калі мы чымсьці пры жыцьці табе не дапамаглі. І хай цябе

ўшануе там, у тым жыцьці, Гасподзь Бог! Хай ён табе прабачыць усё тое, пра што тут казалася ў малітве, бо не бязгрэшныя. Але для нас ты съвяты чалавек, съвяты ў сваіх творах, у сваіх учынках, съвяты душою, съвяты сэрцам, съвяты розумам. Бывай, дружа! Бывай, дарагі чалавек!

Старшыня Канфэдэрацыі творчых саюзаў Беларусі Іван Вашкевіч: Людзі добрыя! Ірына Міхайлаўна! Апошнія слова... Магчыма, сέньня і адбудзецца тая клятва тым думкам, памкнен’ям, ідэям Васілья Быкава. А яны вельмі простыя: быць гаспадарамі на сваёй зямлі, стварыць свой агульны дом, дзяржаву, за якую б не было сорамна перад съветам; шанаваць і дружыць з усімі суседзямі, якія нас паважаюць. Пры жыцьці клясык — беларус, які пайшоў у съвет белы. Трэба жыць, каб выкананаць гэтыя запаветы. Жыве і будзе жыць Беларусь! Зямля пухам вам і дай вам Бог царства нябеснага.

Пісьменнік Анатоль Кудравец: Вялікая жалоба прыйшла на беларускую зямлю: памёр Васіль Быкаў, памёр чалавек, адно імя якога было гарантам, што Беларусь жыве. Беларусь хварэе, але Беларусь змагаецца за сябе, за самую сябе, за сваю незалежнасць, за сваю будучыню, за дзяцей сваіх, за сваю памяць, за сваю родную мову. Памёр пісьменнік, кожнае слова якога было словам жорсткай, балочай, але гаючай праўды, праўды без ілюзіяў і ружовага туману. Памёр патрыёт, кожнае імгнен’не жыцьця якога аддана за змаганьне, за шчасце свайго народу, за тое, каб народ нарэшце ўстаў з каленем на свой поўны вялікі заслужаны рост. Памёр прарок. Я назваў бы яго сумным прарокам. І не віна прарока, што ён сумны. Бо такое сумнае кругом жыцьцё. Бо такія нярадасныя наперадзе пэрспэктывы. Сваім розумам, сваёй інтуіцыяй Васіль Быкаў угадваў, прадчуваў ту ю чарнату, якая толькі зараджалася ва ўладных галовах, ва ўладных структурах і стараўся папярэдзіць аб гэтым людзей. Ён не хацеў, каб чорнае засланяла

съветлае. Ён не хацеў бачыць свайго народу ў хлусыні і бязъвер’і. Гэта быў чалавек, які ўсёй натурай сваёй, усім сваім жыцьцём, цяжкім, але прыгожым, упартага паказваў хлусылівасць такой выгаднай уладзе казачкі пра вечна памяркоўнага, прыніжанага і бязвольнага беларуса. У сваіх творах ён расказаў пра беларуса-патрыёта, беларуса-змагара, у грудзях якога, нават у найцяжэйшай суітуацыі, на мяжы жыцьця і съмерці, б’еца агонь непакоры, агонь змаганьня, веры ў перамогу. Гэты агонь нязгасна жыў у яго сэрцы. Ён на ўмеў хавацца за чужыя плечы, ён прайшоў сваё жыцьцёвае міннае поле годна, не згінаючыся, ня робячы крутых палахлівых віражоў.

Пайсці і не вярнуцца — як быццам прадракаў яму лёс. А ён пайшоў і вярнуўся. Гэта шчасце для Беларусі, што ў далёкім 1943 годзе, у засынжаных стэпах Кірагравадчыны нямецкі танк не растаптаў яго. Тым самым Бог пакінуў яго жыць, жыць для Беларусі, жыць для беларускага народу, жыць для ўсясьветнай культуры. Бог прывязаў яго, як галерніка, для той работы, якая была пад сілу толькі яму. І гэту работу ён мужна, цярпліва, настойліва рабіў і зрабіў. Доўгая была яго дарога дадому, доўгая — на ўсё жыцьцё. Ён вярнуўся ў Беларусь і пайшоў дадому, пайшоў туды, адкуль не вяртаюцца, пайшоў у вечнасць. Як салдат, які перажыў вайну, ён не любіў бравурных маршаў. Ён любіў цішыню. Як чалавек і мастак ён любіў усе колеры жыцьця. Але як патрыёт ён аддаў перавагу двум колерам: беламу і чырвонаму. Дык пасадзім жа на яго магіле белыя і чырвоныя кветкі ѹ будзем даглядаць, каб яны ніколі не завялі! І пакладзем пучок палявых васількоў. Ён вельмі любіў іх. Бывай, дарагі Васіль Уладзімеравіч! Хай мяккім пухам будзе табе наша родная беларуская зямелька! Бывай!

Старшыня расейскага Саюзу пісьменнікаў Масквы Юры Чарніченка: Я магу гаварыць толькі ад гораду Масквы, таму што выступаю як старшыня Саюзу

пісьменьнікаў толькі ад Масквы, а Расея — яна на дзесяць гадзінавых паясоў. Дзякую Беларусі, што яна нарадзіла такога вялікага настаўніка, апостала і прарока, які зybіваны — звычайна дома прарока зybівають камянімі сувымернымі, хто якое сумленыне мае і галаву на плячах. Дзякую «Новому миру» Твардоўскага, які падняў напісане з Горадні да ўсясьветнага ўзроўню, і пакараны быў «Новый мир» і Твардоўскі, і съмяротную кару прыняў за такіх, як Быкаў, якога і вывееў на ўзроўень усясьветны. Дзякую ад усёй душы за вяртанье паветра свабоды, якім я сёння дыхаю ўвесь дзень. Эта паветра нашага жніўня 1991-га, таму што такой дэманстрацыі волі й адданасці, прыстойных твараў я даўно ня бачыў, таму што гэта было ў сумны дзень съвята. Нехта можа танчыць у гэты дзень як карась на патэльні — гэта ягонае гора, але такія ўсенародныя праводзіны, якія Менск наладзіў свайму вялікаму настаўніку, які нікому не даруе, — гэта было съвята. Я жадаю вяртанья гэтага паветра майму гораду, дзе ўжо сорак гадоў я живу ў гарах, Вераб'ёвых гарах. Я ўдзячны гэтым тысячам ці дзясяткам тысяч чалавек, якія зъдзейсьнілі — што там казаць «грамадзянскі»... — якія былі людзьмі. І гэтага дабіваўся ад чалавека Сотнікаў, які ў съвеце, у побыце зваўся Быкаў Васіль Уладзімеравіч. Даруй, калі што ня так...

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Валеры Фралоў выказаў пажаданыне, каб «у кіраўніцтве краіны былі людзі, якія б лічылі за гонар і абавязак прысутніцаць на пахаваныні такога чалавека як Васіль Быкаў. Каб краінай кіравалі такія людзі, якія не забіralі б свайго вянка перад труной нябожчыка ў апошнюю хвіліну... У сваёй працы група «Рэспубліка» будзе кіравацца тымі поглядамі на жыцьцё, зь якімі жыў Васіль Быкаў. І калі кожны з нас будзе рабіць усё, што ад яго залежыць, мы неўзабаве пабудуем съветную і добрую краіну».

Віцэ-прэзыдэнт Беларускага ПЭН-цэнтру Ўладзімер Арлоў: Дарагая Ірына Міхайлаўна, Сяргей, родныя і блізкія, шаноўнае спадарства!

Вялікае бачыцца на адлегласці. Але ўжо сёньня мы разумеем, што страцілі генія. Генія нашай літаратуры, нацыянальнага празорцу і прарока.

Прапоцтвы Васіля Быкава ніколі не былі съветлымі. Будзем спадзявацца, што ня ўсе зь іх спраўдзяцца. Аднак яны мусілі гучыць, каб засыерагаць нас ад аблуды і трагедыі. Ува ўсе часы ўлада нязъмерна больш любіла не жывых, а мёртвых геніяў. «Нашая» ўлада няздатная нават на гэта. Напэўна, таму, што вярэдліва ўсьведамляе: некалі яе, у лепшым разе, мімаходзь згадають нядобрым словам. А ў гісторыі і ў памяці Беларусі навечна застанецца **Быкаў**.

Няхай з любоўю прыме ягоную душу нябесная Беларусь. Няхай будзе пухам для яго цела беларуская зямля, якую ён умеў любіць, як ніхто іншы. Бывайце, драгі Васіль Уладзімеравіч!

З разъвітальнымі словамі таксама выступіў Станіслаў Шушкевіч.

ТРУНУ ЗЬ ЦЕЛАМ ВАСІЛЯ БЫКАВА АПУСЬЦІЛІ Ў МАГІЛУ

25 чэрвеня 2003

Аляксандар Лукашук, Менск

18.55. Труну зь целам Васіля Быкава засыпаюць зямлёй.

Людзі, што стаяць вакол, съпяваюць «Магутны Божа». На могілках — тысячы людзей.

БЕЛАРУСЫ РАЗВІТВАЛІСЯ З ВАСІЛЁМ БЫКАВЫМ

25 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Да менскага Дому літаратара на разывітанье з Васілём Быкаўм прыйшлі тысячи людзей з кветкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі. Чарга да залі, дзе стаяла труна зь целам вялікага пісьменніка, расцягнулася на некалькі соцень мэтраў.

Правесці народнага пісьменніка Беларусі ў апошні шлях прыйшлі людзі сталага веку і зусім юныя, вядомыя палітыкі й шараговыя грамадзянэ. Колькасць прысутных многіх уразіла. Вось што казалі людзі:

Спадарыня: Вельмі цяжка, вельмі балюча, і я ўдзячнае ёсім, хто сюды прыйшоў. Я ведала, што людзі будуць, але не ўяўляла, што так шмат. Я сама больш за гадзіну стаяла ў чарзе. Боль, страшэнны боль, што мы згубілі Быкава.

Спадар: Гэты чалавек мне дарагі ня толькі як духоўны апостал беларускага народу, як пісьменнік, як філёзаф і мысльяр, але і як асоба. А яшчэ ён мой зямляк. І я разывітваюся ня толькі з асобай, але яшчэ і зь земляком.

Спадарыня: Ведаце, я бязь сълёзаў не могу пра гэта казаць. Але няхай нашыя ворагі сённяня паглядзяць, колькі народу прыйшло. Няхай паглядзіць уся Эўропа, што ёсьць наш беларускі народ, што нашая мова жыве. І гэта паказаў наш народны пісьменнік Васіль Быкаў.

Спадар: Для мяне Васіль Быкаў — гэта вялікі беларускі патрыёт, мужная неардынарная асоба, ён ва ўсе часы не баяўся супрацьстаяць таталітарнай систэме, зрабіўся ізгоем, але застаўся сабой.

Спадарыня: Усе гэтыя тры дні я адчуваю, што мы стравілі частку Беларусі. І я лічу, што ў краіне мусілі

былі абвяссыць агульную жалобу, каб людзі ведалі, каго яны стравілі. Але я гляджу на гэтых людзей, якія прыйшлі разывітацца з Васілём Быкаўм, і разумею, што ўсё-такі жыве Беларусь.

Людзі ішлі з кветкамі, бел-чырвона-белымі сцягамі й уласнымі вершамі. І амаль кожны з іх казаў, што прысутнасць на пахаваньні Васіля Быкава ёсьць грамадзянскім абавязкам кожнага беларуса і грамадзяніна гэтай краіны.

Спадар: Я лічу, што гэта абавязак кожнага грамадзяніна — прыйсьці ў аддаць пашану такому вялікаму чалавеку. Гэта вялікі чалавек, ён шмат рабіў, каб Беларусь ведалі ў съвеце.

Спадарыня: Я не магла не прыйсьці, бо я любіла гэтага чалавека: праўдзівага, строгага — як героя. І цяпер я паглядзела, што ён і ў труне ляжыць як герой. І я вельмі ўдзячнае прэзыдэнту Лукашэнку і ўсёй ягонай экіпе, што яны аддалі нам нашага Быкава, што паўсядна бел-чырвона-белыя сцягі.

Спадар: Мяне крыху засмучае вось гэтая фраза — «пакінуў нас». Васіль Быкаў нас не пакідаў, ніколі не пакіне і будзе заўсёды з намі. Наадварот, яшчэ прыйдзе ў дом кожнага беларуса.

Спадар: Сённяня мы разывітваємся ня проста зь пісьменнікам, ня проста з цудоўным чалавекам, а часткай нашай радзімы. Бо для мяне Быкаў атаесамлянецца найперш з радзімай, а затым зь літаратурай.

СВЯТЛНА АЛЕКСІЕВІЧ: «МУЖНАСЬЦЬ
ІДЭАЛІЗМУ»

25 чэрвень 2003

Вядомая пісьменьніца апавядае, што значыў Васіль Быкаў у ейным жыцці.

С.Алексіевіч: Вельмі цяжка гаварыць цяпер, бо яшчэ некалькі тыдняў таму я чула жывы голас Васіля Ўладзімеравіча. І мы размаўлялі пра ўсё — але не пра тое, пра што хочацца казаць цяпер. А цяпер хочацца казаць пра тое, што мы ўсё не пасыпелі сказаць яму: і ён быў далёка ад нас, і мы былі занятыя — сабою і гэтым жахлівым часам. Я маю на ўвазе перш за ўсё тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Я не пасыпела сказаць яму пра тое, што я яго вельмі люблю. У гэты цяжкі час ён уратаваў годнасць усіх нас, нашую нацыянальную годнасць. Шмат у якіх краінах я чула: «Дзе вы, дзе гэты беларускі народ, дзе гэтая беларуская мова, дзе беларуская эліта?» Аднак пры гэтым заўжды гучала рэфрынам: «Але ў вас ёсьць Быкаў». Штосьці для нас усіх сыншлося ў гэтай асобе, хати здавалася, што мы маем справу з народам і часам, калі няма ніякіх апосталаў, праведнікаў, прапаведнікаў. Не, як высыяляеца, ёсьць. У нас быў гэты чалавек. Мы любілі яго, і мы верым, што будзе нейкная іншая будучыня. І яго няўрыймсльовая шчырасць, раскошная для цяперашняга часу, няздольнасць да любога кампрамісу — гэта тое, што застанецца з намі разам зь яго кнігамі, разам зь яго здагадкамі й перасыярогамі. Застанецца асоба — асоба шчырая, ідэалістычная. У яго была мужнасць ідэалізму.

«ПЕРАКЛАДАЦЬ ЯГО АПОВЕСЬЦІ БЫЛО ПАКУТАЮ
І ШЧАСЬЦЕМ АДНАЧАСНА»

25 чэрвень 2003

Элена Корці, перакладчыца твораў Быкава на італьянскую мову, згадвае свае сустрэчы зь пісьменнікам.

Э.Корці: У панядзелак мне тэлефануе мой муж і кажа, што ў Менску памёр Васіль Быкаў. Я маўчу, у мяне замерла сэрца. Я толькі зьбіралася яму тэлефанаваць — у мяне, відаць, было прадчуванье. Я не люблю нэкралёгаў, ня буду казаць пра вялікага пісьменьnika, якім радзіма ганарыща. Многія могуць сказаць гэта нашмат лепш за мяне. Я хачу сказаць пра чалавека. Мы з Васілем пазнаёміліся ў сінежні 1999 году ў Фінляндый, правялі разам некалькі гадзінаў, выбрали аповесьці для італьянскіх выдавецтваў. Гэта была незабыўная размова. Яго сьветаўспрыманьне, ягоная мудрасць, яго суворы, але спагадлівы погляд на съвет чалавечства мяне моцна ўражваюць. Мы сталі сябрамі. Калі ў Італіі выйшлі перакладзеныя мной яго аповесьці, мы зь ім і зь ягонай жонкай Ірынаю правялі на запрашэнье выдаўца некалькі дзён у Міляне і ў Рыме. Хаця мы былі там дзеля працы, ён выступаў, а я яго перакладала, час ад часу мы хадзілі па горадзе, а калі стамляліся, сядзелі ў кавярні. Я наноў адкрыла Мілян і Рым празь яго і Ірыніны неверагодна маладыя, зачараваныя вочы. А потым мы яшчэ сустракаліся ў Празе, вячэралі ў нашым доме. Адыходзяць сябры, адышоў і Васіль. Не, ён не адышоў — ён жывы, ён жыве ў маім сэрцы, у маёй памяці і ў памяці і ў сэрцы ўсіх, хто чытаў, чытае і будзе чытаць яго выбітныя творы. Перакладаць яго аповесьці было для мяне пакутаю і шчасьцем адначасна. Перад высокай літаратурай перакладчык заўсёды трымціца. Але перш за ўсё гэта было духоўнае ўзбагачэнье, за якое я яму назаўжды ўдзячная.

АЛЯКСАНДАР ЛУКАШЭНКА НАВЕДАЎ
СЬВЕТЛАГОРСК

25 чэрвень 2003

Казімер Яноўскі, Светлагорск

Калі ўся Беларусь разъвітвалася з Васілём Быкавым, Аляксандар Лукашэнка знаходзіўся ў Светлагорску, на цэлюлённа-кардонным камбінаце. Адрозна ад усіх ранейшых візытаў у рэгіён, сёньня Аляксандар Лукашэнка ў Светлагорску ня выйшаў да журналістаў. Склалася меркаваньне, што ён не жадаў пачуць нязручнага пытаньня пра Васіля Быкава.

У акцыянэрным таварыстве «Светлагорскі цэлюлённа-кардонны камбінат» Аляксандар Лукашэнка абвясціў, што забірае акцыі камбінату і зробіць яго дзяржаўным. Толькі на такіх умовах можна будзе выдаткаўцаў 15 мільёнаў даляраў на мадэрнізацыю вытворчасці цэлюлозы і выпуску кардонных вырабаў. Цяпер у акцыянэрным таварыстве дзяржава мае 47% акцыяў, працоўныя калектывы — 12%, астатнія, паводле кірауніка, аддадзеныя невядома каму. Рабочым камбінату Аляксандар Лукашэнка раёў не крыўдаваць, калі і 12% акцыяў, што належала калектыву, ён таксама забярэ. Дывідэндаў на іх усё роўна няма. Акцыі могуць апынуцца «у нейкага расейскага замежнага чалавека».

У Светлагорску Аляксандар Лукашэнка заслушаў і старшыню райвыканкаму Баляслава Пірштука пра ўкараненне ў раёне дзяржаўных сацыяльных стандартоў у жыллёвай і камунальнай сферах. Як высьветлілася, дзевяць стандартаў з сарака чатырох съветлагорская вэртыкаль яшчэ ня здолела прапанаваць насельніцтву. Сярод іншага, съветлагорцы недастаткова забясьпечаныя месцамі ў школах. Гэта асабліва паказальна, бо летьасць у горадзе на рагшэнье гарвыканкаму быў зачынены адзіны беларускамоўны ліцэй.

100 ГАДОЎ ТАМУ НАРАДЗІЎСЯ ДЖОРДЖ ОРУЭЛ

25 чэрвень 2003

Сяргей Шупа, Прага

Сёньня — 100-я гадавіна з дня нараджэння брытанскага пісьменніка Джорджа Оруэла, раманы якога «Фэрма» і «1984» пакінулі глыбокі сълед ва ўсясьветнай літаратуры.

Беларускі кантэкст стагодзьдзя Оруэла зазначыўся сумным супадзеньнем — яно прыпадае на той самы дзень, калі ў Менску хаваюць Васіля Быкава. Вось жа ў сёньняшніх юбілейных нататках нельга не згадаць пра агульны кантэкст, які звязвае таго, хто сто гадоў таму прыйшоў на гэты съвет, і таго, хто гэтымі днямі яго пакінуў. Оруэла і Быкава звязвае ня толькі тое, што сёньня іх прозвішчы стаяць амаль побач у газетах розных краінаў съвету. Оруэл, як і Быкаў, пісаў і «акопную» літаратуру — у ягоным рамане «Памяць аб Каталеніі» апісваецца суровая праўда аб грамадзянскай вайне ў Гішпаніі, дзе, як і ў Быкава, гэтая праўда значна складанейшая за чорна-белыя ідэалагічныя схемы. Быкаў, як і Оруэл, пісаў сацыяльна-палітычныя прыпавесці і памфлеты — у творах зь ягонай книгі «Пахаджане» перад намі паўстае грэцкна-страхатлівая тапаграфія антыўтопіі, дзе, як і ў Оруэла, бязь цяжкасці пазнаюцца постасці і краявіды навакольнай рэальнасці. Калі ў бурлівия часы пераменаў на пераломе 1980–90-х гадоў у постсовецкіх краінах началі адкрыта выдавацца творы Джорджа Оруэла, здавалася, што яны безнадзейна спазынлісі і незваротна страцілі свою актуальнасць. На вялікі жаль, прынамсі, для Беларусі, абсурдны съвет Оруэлавых антыўтопіяў надалей шмат у чым перагукаецца з навакольнай будзёншчынай. У сваіх прыпавесцях Быкаў яшчэ больш выражана абазначыў контуры гэтай новай беларускай рэальнасці, але сама

гэтая рэальнасьць сталася для яго невыноснай, і ён вырваўся зь яе, каб вярнуцца толькі для сваёй апошняй зямной дарогі. Цяпер абодва вялікія пісьменынкі XX стагодзьдзя будуць сузіраць з халоднай вечнасцю наші недасканалы съвет, які яны ў сваім зямным жыцьці імкнуліся ўратаваць, папярэджаючы нас сваім змрочнымі прароцтвамі.

**ДЫРЭКТАР УСХОДНІХ МОГІЛАК АСАБІСТА
КАНТРАЛЯВАЎ, КАБ ВЯНОК АД А.ЛУКАШЕНКІ НЕ
ЗАКЛАДВАЛІ КВЕТКАМІ**

26 чэрвеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Да магілы народнага пісьменьніка людзі прыяжджаюць сем'ямі, прыходзяць паасобку, са съвечкамі й кветкамі. Сярод іх і тыя, хто не пасьпей на разывітаныне з народным пісьменьнікам у Доме літарата, і тыя, хто адстаяў там дэзвюхгадзінную чаргу, менчукі й жыхары іншых гарадоў.

З самай раніцы да магілы Васіля Быкава на Ўсходніх могілках Менску ішлі дзесяткі людзей, некаторыя адпрасіліся з працы, прыехалі сем'ямі, зь дзецьмі, як Уладзімер Хаданкоў, які быў тут з трymа дочкамі:

У.Хаданкоў: Мы прыехалі з Воршы, каб аддаць даніну павагі нашаму сумленню нацыі. Васіль Быкаў — гэта тое, што ў нас было, такіх людзей адзінкі. Гэта найлепшае, што было ў нацыі. Калі Расея слаўная сваім Салжаніцыным, то мы — сваім Быкавым. Адзінае, што мяне абурае, што стаўленыне ўлады нават і ў гэтым выпадку — зьдзек. Нават тут, з памяці ягонай. Гэтае выпячванье вось гэтага...

Уладзімер Хаданкоў паказаў пры гэтым на чырвона-зялёны вянок ад кіраўніка дзяржавы, які быў адмыслова прыстаўлены да магілы Васіля Быкава на самым бачным месцы, з надпісам на стужцы «Президент Рэспублікі Беларусь А.Г.Лукашэнко». Дырэктар Усходніх могілак асабіста кантраліваў, каб вянок ад А.Лукашэнкі людзі не закладвалі кветкамі. Побач з афіцыйным вянком прызнаныне народнай любові — вялікі букет розных палявых кветак у трохлітровым слоіку ды запаленая съвечкі.

Э.Бірыла: Я не магла прыйсці ўчора, кепска мне было. Быкаў — душа беларускага народу, съветач нашай культуры. Гэта наш Даастаеўскі, хоць Даастаеўскі быў беларус... Быкаў — гэта глыбіня. Я ўсе дні не магу прыйсці ў сябе, — сказала жыхарка Менску Эмілія Бірыла, удава акадэміка Мікалая Бірылы, які пахаваны побач з Быкавым.

Пакуль начальнік управы Міністэрства культуры Беларусі Тадэвуш Стружэцкі ня змог паведаміць пра плян дзяржаўнага ўшанавання памяці Васіля Быкава. Не было яшчэ паседжаныня дзяржаўнай камісіі, не паступіла прапановаў ад урадавых і грамадzkіх структураў, але спадар Стружэцкі кажа, што такое ўшанаваныне адбудзеца:

Т.Стружэцкі: Думаю, што ў любым выпадку, канечне, будуць уносіцца прапановы і на ўрадавым узроўні, таму што імя таго заслугоўвае.

Тым часам у Саюзе пісьменьнікаў сёняня разглядалі прапановы аб увекавечаныні памяці Васіля Быкава, якія да канца тыдня будуць перададзеныя ва ўрад. Як зазначыў старшыня Саюзу беларускіх пісьменьнікаў Але́сь Пашкевіч, размова ідзе аб паўнамаштабным увекавечаныні імя Васіля Быкава:

А.Пашкевіч: Тут казённа, бюракратычна і па завядзён-

цы: вуліца, музэй, школа, університет імя народнага пісьменьніка. І найперш, канечне, выданьне збору твораў.

Алесь Пашкевіч кажа, што пісьменыкі прапануюць паставіць помнік Васілю Быкову ў Менску і на ягонай радзіме, давесыці да ладу хату, дзе нарадзіўся пісьменьнік у вёсцы Бычкі на Вушаччыне. Ужо сёлета выдавецтва «Мастацкая літаратура» зьбіраеца выпусцыць першыя два тамы збору твораў Васіля Быкова, сродкі на гэта ёсьць. Алесь Пашкевіч паведаміў, што будзе створаная грамадзкая камісія дзеля захаванья спадчыны Васіля Быкова. Галоўную ролю ў ёй будзе мець пісьменьніка Васіля Быкова. Галоўную ролю ў ёй будзе мець пісьменьніка Васіля Быкова. Галоўную ролю ў ёй будзе мець пісьменьніка Васіля Быкова. Галоўную ролю ў ёй будзе мець пісьменьніка Васіля Быкова.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «ПЕРАД ГЕНІЕМ БЫКАВА ЎСЕ ГЭТЫЯ КАМУНИСТЫ, СУПЭРКАМУНИСТЫ, ПОСТКАМУНИСТЫ, ПОЦ-КАМУНИСТЫ БЛЕДНЫЯ»

26 чэрвень 2003

Юры Свірко, Менск

Галоўнай тэмай дня для двух беларускіх тэлеканаў — БТ і АНТ — стала наведваньне Аляксандрам Лукашэнкам Сьветлагорскага раёну. У праграме «Панарама» сюжэт пра пахаваньне Васіля Быкова пачаўся на 25-й хвіліне.

Абодва каналы ўшчувалі апазыцыю за тое, што яна карысталася бел-чырвона-белымі сцягамі ды што шэсьце было нібыта пераўтворанае ў «палітычнае шоў». Першы нацыянальны тэлеканал дайшоў нават да таго, што паведаміў у 21.25 наступнае: Васіля Быкова «пахавалі з усімі дзяржаўнымі й ваеннымі ўшанаваньнямі». Хаця ніводнага высокапастаўленага дзяржаўнага чыноўніка

ці вайскоўца на могілках не было. «Панарама» таксама заявіла, што «труну насілі па вуліцах». Гэта значна адрозніваеца ад таго, што было насамрэч — труну несылі па праспэкце Скарыны.

Я звярнуся да тых, хто браў удзел у гэтым шэсці ды прысутнічаў на Ўсходніх могілках Менску, з пытаннем: «Як, на вашую думку, прыйшло пахаваньне Васіля Быкова?» Вось як адказаў на гэта старшыня Саюзу пісьменьнікаў Алесь Пашкевіч:

— Прайшло годна і дастойна, як таго заслугоўвае нацыянальны прарок, народны пісьменьнік.

— Тое, што ўлада вам ніяк не дапамагала — перашкаджала, можа? Як вы ацэньваеце?

— Хаваў народнага пісьменьніка народ. Тое, што ўлада не дапамагала, — маецца на ўзвaze, фізычна, арганізацыйна — не перашкодзіла, і ўрэшце сталася так, як мог марыць Васіль Уладзімеравіч.

З гэтym словамі спадара Пашкевіча салідарны народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін:

— Тут я чую, як пачыналася шэсцьце — нехта гаворыць: гэта будзе, відаць, як Машэрава. Я гавару, што Машэрава — гэта было арганізаванае камуністамі: ад кожнага завodu па трох чалавекі і таму падобнае. Такога шэсціця ў Беларусі на наступныя пяцьдзясят гадоў ня будзе. Гэта яшчэ раз паказвае, што беларусы прачынаюцца — гэтае шэсцьце пад бел-чырвона-белымі сцягамі. І тут адступіла міліцыя. Гэта Васіль Быкаў, відаць, нават зварухнуў сумленъне ў самых камуністаў і прыхільнікаў калхознага сацыялізму. Васілю Быкову нават Бог даў надвор'е — абяцалі ж праліўныя дажджы, вы разумееце? А па народнай традыцыі — вось якраз Валя Быкова, сястрыца родная, гаворыць: «У нас калі хаваюць добра га чалавека, заўсёды добрае надвор'е». Гэта яшчэ раз гаворыць, што Бог яго прыняў да сябе, гэта прарок нацый.

— Як вы ацэньваеце тое, што ўлада ня брала ўдзелу ў пахаваньні?

— Разумееце, я лічу, што ўсё ж ва ўлады цяпер агонія, і ім хапіла нарэшце мазгоў, што лепиш ня ўвядзвацца. Таму што, як камуністы гаварылі, «нястрымны працэс». Яны зразумелі, што яны адчуюць сваю паразу, таму што перад Быковым, перад геніем Быкова ўсе гэтых камуністы, супэркамуністы, посткамуністы, поц-камуністы бледныя.

А вось што сказаў Радыё Свабода, выходзячы з могілак, першы кіраўнік незалежнай Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч:

— Я лічу, што пахаваныне народнага пісьменніка прыйшло па-народнаму. Таму што тут было много сумленных людзей; і так многа, што я нават гэтага не чакаў, хаця думаў, што будзе вельмі многа. І яно яшчэ таму па-народнаму, што ўсе антынародныя сілы тут адсутнічалі.

— А як вы ставіцесь да таго, што Лукашэнкі тут не было?

— Вось я і кажу: усе антынародныя сілы тут адсутнічалі, таму прыйшло чыста, прыстойна, духоўна. І, ведаеце, крыўдна, што дажыліся мы да таго, што ўвесь гэты «сброд» не разумее, што такое Быкаў, і пэўныя асобы сцьвярджаюць, што вучыліся на яго вершах, і ня прыйдуць папрасіць прафесійна за сваё невуцтва і за сваё хамства.

САЮЗ БЕЛАРУСКИХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ ПРАТЭСТУЕ СУПРАЦЬ ХЛУСЬНІ НА ДЗЯРЖАЙНЫМ УЗРОҮНІ

26 чэрвеня 2003

Юры Дракахруст, Прага

Мы паведамлялі, што прадстаўнікі ўлады адмовіліся ўдзельнічаць у пахаваныні Васіля Быкова пасъля таго,

як сын пісьменніка Сяргей паклаў на труну зь целам бацькі бел-чырвона-белы сцяг. Сённяня Саюз беларускіх пісьменнікаў і Партыя БНФ выступілі з заявамі ў звязку з цынічным і хлусльным асьвятленнем пахаваныні Васіля Быкова ў дзяржавных мэдыях.

Беларускае тэлебачаныне заявіла, што «насуперак хрысьціянскай маралі разывітаныне з народным пісьменнікам Беларусі Васілем Быковым радыкальная апазыцыя ператварыла ў палітычны фарс. Раззвешаныя бел-чырвона-белыя сцягі ня мелі нічога агульнага з народнай жалобаю — і ўсё дзеля таго, каб насаліць уладам імем Быкова нават у дзень яго пахаваныня». Падобным чынам апісвала падзеі і газета «Советская Белоруссия»: «Некаторыя палітыкі вырашылі зрабіць спаборніцтва на тэму: каму належыць прах Васіля Ўладзімеравіча. Ім ці ўладзе? Улада, нам падаецца, павяла сябе салідна, зрабіла ўсё, каб пахаваныне не пераўтварылася ў звычайны мітынг. А да гэтага ішло».

Сённяня сакратарыят Саюзу пісьменнікаў прыняў адмысловую заяву, якую зачытаў намеснік старшыні Саюзу Міхась Скобла:

М.Скобла: «25 чэрвеня Беларусь разывіталася са сваім вялікім сынам Васілем Быковым, чыя смерць адгукнулася ў сэрцах мільёнаў беларусаў незагойным болем. Дзясяткі тысяч людзей праводзілі яго ў апошні шлях. Сябры і паплечнікі пранесылі труну салдата і пісьменніка ад плошчы Перамогі да плошчы Якуба Коласа. Аднак афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі Беларусі, у прыватнасці, Беларускае тэлебачаныне і газета «Советская Белоруссия» паведамілі пра пахаваныне Васіля Быкова надзвычай тэндэнцыйна і цынічна, ганьбуочы памяць пра вялікага пісьменніка, абражаюты яго родных і блізкіх. У сувязі з гэтым Саюз беларускіх пісьменнікаў заяўляе катэгарычны пратэст супраць

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

хлусьні на дзяржаўным узроўні, якая выклікае абурэнне і агіду ўва ўсіх сумленных людзей».

З заяваю выступіла сёньня і Партыя БНФ. Партыя адзначае, што дзеля пахаваньня Васіля Быкава была створаная дзяржаўная камісія, але ў яе склад не ўвайшлі ні Рыгор Барадулін, ні Генадзь Бураўкін — найбліжэйшыя сябры пісьменніка, якім безумоўна давярае яго сям'я. Насуперак волі сям'і нябожчыка, — гаворыцца ў заяве БНФ, — плянавалася зладзіць вайсковы рытуал пахаваньня з жаўнерскай вартай, аркестрам і салютам, пры гэтым не дапусціўшы нават кароткай жалобнай працэсіі па вуліцах гораду. Але ў выніку цырымоніі вялі Саюз пісьменнікаў, Партыя БНФ і некаторыя іншыя арганізацыі. «Болю ад сыходу Васіля Быкава нічым не суняць. Але вялікі творца ўшанаваны так, як належыць постаці такога маштабу ў цывілізаванай краіне. Васіль Быкаў нават съмерцю сваёй паказаў, хто сапраўдны валадар сэрцаў людзкіх у Беларусі. Гэта быў апошні ўчынак нязломнага Быкава, які даў Беларусі надзею», — гаворыцца ў заяве Партыі БНФ.

ЛУКАШЭНКА ПАТРАБУЕ ПРАБАЧЭНЬНЯЎ АД НТВ ЗА СЮЖЭТ ПРА ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

26 чэрвеня 2003

Юры Свірко, Менск

Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва БелТА, у чацвер Аляксандар Лукашэнка правёў рабочую нараду па шэрагу актуальных пытаньняў. У цэнтры ўвагі нарады знаходзіліся таксама пытаньні, якія датычацца жалобных мерапрыемстваў і пахаваньня Васіля Быкава, што прыйшлі ў Менску напярэдадні.

Падчас нарады спадар Лукашэнка запатрабаваў самым дакладным чынам праверыць інфармацыю, якая пра-

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

гучала на расейскім тэлеканале НТВ, пра тое, што беларускія ўлады перашкаджалі пахаваньню Васіля Быкава. Аляксандар Лукашэнка заявіў, што даў даручэнне ўсім органам улады ня ўмешвацца ў жалобныя мерапрыемствы. «Я дакладна і пэўна даў указаныні — зрабіць так, як вырашаць сваякі. Вырашылі сваякі несыці труну па Менску да 20 гадзін вечара — гэта іх права. Хоць гэтым і былі створаныя пэўныя нязручнасці, але мы ж ня можам разганяць апазыцыянэраў, якія фактычна арганізавалі вакол гэтага дэмансстрацыю», — заявіў А.Лукашэнка, хаця труну зь целам Васіля Быкава ўнеслі на могілкі а 18-й гадзіне.

Паводле агенцтва БелТА, Аляксандар Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму сакратару Савету Бясьпекі Генадзю Нівыгласу прызначыць дакладнае расыследаванне ў гэтым пытаньні. «Калі інфармацыя, якая прагучала, была непраўдзівая, то СМІ павінны неадкладна прынесыці свае прабачэнні дзяржаве, — заявіў А.Лукашэнка і дадаў: — Калі ж хтосьці з прадстаўнікі органаў улады сапраўды перашкаджаў пахаваньню, дык яны панясуць адказнасць». На традыцыйным брыфінгу ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі сёньня было зададзенае пытаньне, ці плянуюцца якія-небудзь захады супраць НТВ, але прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных адказаў, што нічога пра такія захады ня ведае.

ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА

26 чэрвеня 2003

Георгі Ліхтаровіч, Менск

Фотамастак Георгі Ліхтаровіч часта фатаграфаваў Васіля Быкава. На съмерць народнага пісьменніка ён напісаў верш.

Трымціць непаслухмяная рука,
Баліць душа, і замірае сэрца,
І слова выбіваецца з радка —
Яшчэ не ўсьведамляе сэнсу съмерці.

Ня стала дуба ў полі — знак бяды.
І навальніца ў роспачы ад ранку:
Цяпер яна ня ведае, куды
Накіраваць наступную маланку?

Жалобная віруе талака,
Ня верыць, што жыцьцё пражыта.
А як радзіме жыць без Васілька?
Ці будзе каласіца ў полі жытаго?

Пакуль мы ў смутнай мітусьні прамоў
Ягоны скон асэнаваць ня ў стане.
Напэўна, і вярнуўся ён дамоў,
Бо ведаў, што ніколі ўжо ня ўстане?..

Гаротна будзе сълёзы неба ліць,
А чалавек — да ісьціны імкнуща...
Каб высветліць, што мёртвым не баліць,
Ён здольны быў пайсьці і не вярнуцца.

І міласці ад лёсу не чакаў —
За съпіны непрывычны быў хавацца.
А нам, жывым, і съмерцю ўласнай даў
Ці не апошні шанец — аб'яднацца!

**ФРАЙМУТ ДУВЭ НАКІРАВАЎ СПАЧУВАНЬНІ
СВАЯКАМ I БЛІЗКІМ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

26 чэрвень 2003

Упаўнаважаны АБСЭ ў пытаньнях свабоды слова
Фраймут Дувэ накіраваў спачуваньні сваякам і
блізкім Васілю Быкаву — паводле Дувэ, «вялікага,
незабыўнага пісьменніка, чые творы сталі часткай
вечнасці».

«Беларусь і съвет страцілі аднаго з найвялікшых
пісьменнікаў сучаснасці. Васіль Быкаў быў сап-
раўдным сынам беларускай зямлі і сымбалем культуры
свайї нацыі», — гаворыцца ў лісьце спадара Дувэ.
Фраймут Дувэ прыгадвае, што яму асабіста некалькі
разоў даводзілася выступаць у абарону пісьменніка,
калі беларускія ўлады «перасьледавалі Быкаву за тое,
што ён не хаваў сваіх поглядаў на кардынальныя гісто-
рычныя перамены, якія адбываліся ў яго роднай
краіне».

**ВІЦЕБСКІЯ АКТЫВІСТЫ КХП БНФ БЫЛІ
ЗАТРЫМАНЫЯ ПАДЧАС АКЦЫI, ПРЫСЬВЕЧАНАЙ
ПАМЯЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

26 чэрвень 2003

Браніслава Станкевіч, Віцебск

Сталічныя ўлады ўстрымаліся ад рэпрэсіяў супраць
тых, хто ўшаноўваў памяць Васіля Быкаву. У Віцеб-
ску ж бяз гэтага не абышлося. Віцебскія актывісты
Кансэрватыўна-хрысьціянской партыі БНФ Барыс
Хамайдз і Ян Таўпыга былі затрыманыя міліцыяй
падчас акцыі, прысьвеченай памяці Васіля Быкаву.

Учора некалькі чалавек, сярод іх спадары Хамайда і Таўпыга, сабраліся на плошчы Свабоды. Яны трymалі бел-чырвона-белы сцяг з жалобнай стужкай і партрэт Быкава ў чорнай рамцы. Прыкладна праз дваццаць хвілін пасля пачатку акцыі міліцыя разагнала яе ўдзельнікаў, а Барыс Хамайда і Ян Таўпыга былі затрыманы і дастаўлены ў Кастрычніцкі РАУС Віцебску. Ім патлумачылі, што яны затрыманы за правядзенне несанкцыянованага пікету.

**РЭАКЦІЯ ГРАМАДЗТВА І ЎЛАДЫ НА СЪМЕРЦЬ І
ПАХАВАНЬНЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА**

26 чэрвеня 2003

Валер Карбалевіч, Менск

Перадача «Экспэртыза Свабоды»: удзельнічаюць пісьменнік Валянцін Тарас і дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандар Лукашук.

B.Карбалевіч: Съмерць і пахаваньне народнага пісьменніка Васіля Быкава сталі вельмі важнай падзеяй у грамадzkім жыцці ня толькі Беларусі, але і суседніх краінаў, міжнароднай супольнасці. Гэта падзея, водгукі на яе і цяпер знаходзяцца ў цэнтры ўвагі грамадзтва і сродкаў масавай інфармацыі. Вы ўдзельнічалі ў пахаваньні, увесе час кантактавалі з прадстаўнікамі ўлады, Саюзам пісьменнікаў. Якія вашыя ўражаныні ад рэакцыі грамадзтва? Які водгук выклікала гэта падзея ў жыхароў Беларусі, беларускай эліты?

B.Tarac: Кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў вяло перамовы зь дзяржаўнымі структурамі наконт пахаваньня Васіля Ўладзімеравіча Быкава. Мы казалі, што мы нешта вам саступім — вы нешта нам саступіце. У прыват-

насьці, мы ніяк ня можам адмовіцца ад нацыянальнай сымболікі. Таму што яна была tym, у што верыў, чаму пакланяўся як грамадзянін пісьменнік Васіль Быкав. Мы ня можам адмовіцца ад гэтага. Але нават у гэтым нам не саступілі. Тысячы й тысячы людзей бясконца ішлі развязацца з Васілем Быкавым. Мы не змаглі задаволіць усіх жадаючых развязацца, вымушаныя былі спыніць гэты пракцэс, таму што пачыналася грамадзянская паніхіда. Яны што, усе прыхільнікі БНФ? Не. Але на гэты раз яны не спалахаліся бел-чырвона-белых сцягоў.

Васіль Быкав як пісьменнік — надпалітычная асoba, надпалітычная звяза. Ягоная творчасць не прасякнутая ніякай палітыкай. Ягоныя мастацкія творы падпрадкаваныя прайдзе жыцця і прайдзе мастацтва. Народ гэта адчуў, народ гэта разумее. І ён гэта паказаў падчас развязаныня, шэсцьця. Таму мне пазыцыя ўладаў абсалютна не зразумелая. Нас абвінавачваюць, што мы ў палітычных мэтах выкарысталі пахаваньне Васіля Быкава. Я думаю, што такі папрок трэба адрасаваць найперш уладам. Яны хацелі выкарыстаць у нейкіх сваіх мэтах гэту съмерць, адсунуўшы ўбок нават найбліжэйшых сяброў. Гэта пачалося з таго, што ва ўрадавую камісію арганізацыі пахаваньня не ўключылі прапанаваных Саюзам пісьменнікаў кандыдатураў Сяргея Законьнікава, Рыгора Барадуліна — найбліжэйшага сябра, духоўнага і творчага брата Васіля Быкава, Генадзя Бураўкіна. Як пасля гэтага можна казаць пра нейкую павагу да пісьменніцкай арганізацыі?

A.Лукашук: Гэта было народнае пахаваньне. Быкава хаўаў народ. Ён усім сваім жыццём, усёй сваёй творчасцю стварыў такую атмасферу, вызначыў такія каардынаты, у якіх толькі так яно магло і адбыцца. Ён аказаўся настолькі моцным, што нават той палітычны рэжым, які цяпер існуе ў Беларусі, ня змог паўплываць на гэта. Тоэ, што народ змог годна пахаваць свайго

пісьменніка, стала самай выразнай рысай гэтай сумнай падзея. Расейскі публіцыст Юры Чарнічэнка ўчора, прамаўляючы на могілках, сказаў, што вельмі даўно, ад жніўня 1991 году, ён ня дыхаў такім паветрам свабоды, ня бачыў столькі адуходзеных твараў вакол. Перад гэтай свободнай Беларусьсю ён гатовы быў стаць на калені. Я думаю, што мы прысутнічалі пры гістарычнай падзеі, значэньне якой — нягучнае, ціхае, духоўнае, будзе толькі ўзрастаць з кожным днём, з кожным годам, з кожным новым чытаем, які будзе адкрываць кнігі Быкава.

B.Karbalievich: Хацеў бы працягнуць тую тэму, якую распачаў Валянцін Тарас. Съмерць і пахаванье Васіля Быкава паставіла ўладу ў даволі складанае становішча. З аднаго боку, пісьменнік быў сымбалем беларускага нацыянальнага адраджэння, то бок такога ідэалагічнага і палітычнага кірунку грамадзкага жыцця, якога ўлада не прымае, лічыць апазыцыйным і нават варожым. Зь іншага боку, Васіль Быкай занадта вялікая постаць ня толькі ў беларускім, але і ва ўсясьветным маштабе, каб можна было замаўчаць гэтую падзею. Афіцыйныя органы, дзяржаўныя СМИ паспрабавалі знайсці нейкую залатую сярэдзіну, адпаведна сваім уяўленнем, зразумела. Па-першае, яны паспрабавалі мінімізаваць інфармацыю аб гэтай падзеі, абмежаваўшыся афіцыйна-казённымі паведамленнямі. Па-другое, дзяржаўныя СМИ паспрабавалі зрабіць акцэнт на дзейнасці Васіля Быкава як пісьменніка, на яго літаратурных заслугах і вынесьці за дужкі, замаўчаць яго як грамадзкага дзеяча. На ваш погляд, ці ўдалося ўладзе вытрымаць гэтую лінію? Як бы вы ацанілі афіцыйную рэакцыю на гэтую падзею?

B.Taras: Я думаю, што ўладзе не ўдалося вытрымаць гэтай лініі. І тут яе можна папракнунць вось чым. Аляксандар Лукашэнка, выступаючы на праглядзе фільму «Наастася Слуцкая», сказаў, што Васіль Быкай быў

змагаром за незалежнасць, сувэрэнітэт, свабоду. Пры гэтым ён падкрэсліў, што яны мелі розныя погляды, па-рознаму глядзелі на сувэрэнітэт, на свабоду. Здавалася б, гэтыя слова Лукашэнкі павінны былі быць нейкім камэртонам для дзяржаўных СМИ. Калі па-рознаму, дык дайце магчымасць гэтую рознасць і паказаць. Дзяржаўныя СМИ, калі яны хацелі выказаць сапраўдную павагу да Васіля Быкава, павінны былі ўлічыць і гэты бок ягонай асобы, ягонай дзейнасці. Але гэтага не адбылося.

A.Lukashuk: Учора вечарам я глядзеў рэпартаж тэлебачання. Яны хлуслі, яны праста съядома казалі ня-прауду ў сваім рэпартажы пра пахаванье. Яны сказалі такую фразу: «Пахаванье прыйшло з усімі дзяржаўнымі ѹвайковымі ўшанаваньнямі». Съядома, абсалютна нахабна сказаная яўная няпрауда. Яны вельмі хацелі быць дапушчаныя туды. Но яны ведаюць: быць з Быкавым — гэта значыць быць там, дзе праўда. Быць супраць Быкава, быць бяз Быкава — у гэтым ёсьць праўлема. Сёняшнія дзяржаўныя газэты ўражваюць ступеньню цынізму і хлусьні. Цяперашняя пазыцыя ўладаў мне нагадала стаўленьне да чарнобыльской праўлемы. Памятаецце, калі здарылася аварыя, людзі началі гаварыць пра радыяцыю, началіся крыкі з боку ўлады: «Не палітызуйце Чарнобылю, адышіце, не рабіце зь яго палітыкі, не выкарыстоўвайце ў сваіх палітычных мэтах, гэта амаральна». Насамрэч і тады, і цяпер гаворка ідзе не пра боль людзкі, а пра дзеянны ўлады.

Раніцай у дзень разьвітання з Васілем Быкавым я прысутнічаў пры тлумачэнні, якое даваў старшыня дзяржаўнай камісіі ў арганізацыі пахаванья міністар культуры Л.Гулія. Ён вельмі мітусыліва паўтараў: «Я дзяржаўны чалавек і не могу прысутнічаць у гэтай залі, дзе ёсьць нацыянальная сцягі». Ён потым вельмі хутка, неяк бокам уцякаў. Гэтак была прадэманстраваная не-

сумяшчальнасць дзяржавы з усім тым, што было драгое для Быкава.

B.Karbalievich: Яшчэ да пахаваньня Васіля Быкава ўлада пайшла на рэзкую палітызацыю гэтай падзеі. На мой погляд, тактыку ўлады сапсавалі міжнародныя і расейскія СМИ, якія падкрэслівалі канфліктныя дачыненныні паміж пісьменнікам і кіраўніцтвам дзяржавы, нядобрачылівае стаўленне ўлады да Васіля Быкава. І, здаецца, у афіцыйнага Менску ня вытрымалі нэрвы. Ён пайшоў на дыпляматычны дэмарш у адносінах да Рәсей. Пратэст расейскім уладам заявілі і кіраўнік адміністрацыі прэзыдэнта, і міністар замежных спраў Беларусі. На вашу думку, чым тлумачацца такія беспрэцэдэнтныя дзеяньні беларускага кіраўніцтва ў такім далікатным пытанні? Гэтыя жорсткія палітычныя заходы рабіліся ў той час, калі яшчэ не адбылося пахаваньня народнага пісьменніка.

B.Taras: На гэтым прыкладзе мы яшчэ раз бачым, што ніякага іншадумства, нават самага дробязнага, улада, і асабліва першая асоба ва ўладзе, цярпець ня могуць. І таму, сапраўды, у кіраўніцтва краіны ня вытрымалі нэрвы. Я ня думаю, што расейскія СМИ наўмысна падкрэслівалі нейкія рознагалосьці паміж Быкавым і ўладаю. Яны проста паказвалі існы стан рэчаў. Гэтыя падзеі яшчэ раз прадэмантравалі несумяшчальнасць Быкава з гэтым рэжымам.

A.Lukašuk: Для Васіля Быкава ўвага і падтрымка з боку расейскіх літаратарап, з боку Твардоўскага, часопіса «Новый мир» і іншых вельмі шмат азначала яшчэ ў 1960–80-я гады. І тое, што дэмакратычная частка расейскай інтэлігенцыі, «Расея Сахараў», як казаў сам Васіль Быкаў, цяпер зноў адгукнулася і ўспрыняла яго съмерць як асабістую трагедыю — гэта натуральна. І гэта адлюстравалі расейскія СМИ. Тоё, як адреагавала на гэта беларускае кіраўніцтва, выклікае зьдзіўленыне сваёй не-

адэкватнасцю. Гэта цяжка растлумачыць нечым іншым, як эмацыйнай рэакцыяй. Відаць, систэма ўлады, якая існуе ў Беларусі, ня церпіц іншых вышыніяў. Яна мае на ўвазе, што ёсць толькі адзін карыфэй. Вось гэта структурная арганізацыя палітычнага мэханізму, калі рэагуе прымітыўна, то рэагуе менавіта паводле гэтих канонаў.

B.Karbalievich: Ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму любая грамадзкая падзея непазыбежна палітызуецца. Гэта адбываецца аў'ектыўна, незалежна ад жадання яе ўдзельнікаў. Пахаваньне ўсясьветна вядомага пісьменніка не магло пазыбегнуць гэтай заканамернасці. Жалобнае шэсцеце па праспэкце Скарэны зь бел-чырвона-белымі сцягамі мела, акрамя ўшанаваньня памяці Васіля Быкава, і палітычнае адценыне. Камэнтар Беларускага тэлебачанья на адрас удзельнікаў пахаваньня, як ужо адзначаў спадар Лукашук, быў жорсткі і агрэсіўны. На наш погляд, ці выйграла ўлада ў вачах грамадзтва ў гэты інфармацыйнай вайне?

B.Taras: Я думаю, што ўлада прайграла. Гэта адназначна. Таму што вельмі шмат народу прайшло каля труны Быкава. Мы бачылі, якая рэакцыя была ў людзей. І які смутак выклікала гэтая съмерць ва ўсім съвеце.

A.Lukašuk: Я думаю, што цяжка гаварыць пра ўсё грамадзтва. І тым больш пра ўесь беларускі народ. Шмат людзей проста ня ведае, што адбылося. Магу толькі паўтарыць слова самога Васіля Быкава, якія гучалі ў апошнія гадзіны развязаныя зь ім: «За імі — сіла, за намі — ісціна». Я думаю, у гістарычным пляне, канечнэ, перамога за ісцінай.

B.Karbalievich: Беларуская ўлада штучна палітызавала такую далікатную падзею як развязаныне і пахаваньне Васіля Быкава. Ёй не хапіла элемэнтарнага такту прости не заўважыць таго, што ёй не падабалася. Ператвараць съмерць у чыннік палітычнай барацьбы — справа

ня ўдзячнай, яна ня будзе падтрыманая беларускай ма-
савай съядомасцю. Жорсткія палітычныя ацэнкі апа-
нэнтаў, нават замежных, ня съведчаць пра сілу ўлады,
ня кажучы ўжо пра простую разважлівасць.

**КАРЭСПАНДЭНТУ НТВ ПАЎЛУ СЕЛІНУ ПАГРАЖАЕ
ПАЗБАЎЛЕНЬНЕ АКРЭДЫТАЦІІ І ДЭПАРТАЦЫЯ**

27 чэрвень 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Рэпартаж карэспандэнта расейскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна пра пахаваньне Васіля Быкава выклікаў рэзка негатыўную рэакцыю беларускіх ула-
даў. На загад А.Лукашэнкі створаная адмысловая камісія, якая зоймела дасьледаваньнем прыведзе-
ных у тэлерэпартажы фактаў.

Сакратар Савету Бясыпкі Генадзь Нявыглаз ужо пры-
граіў прымяніць да «крыніцаў і асобаў, што рас-
паўсязлі гэтую інфармацыю, вызначаныя законам заходы». Карабандэнту НТВ Паўла Селіну, які калісьці ягонаму папярэдніку Аляксандру Ступніку, пагражае пазбаўленье акредытациі і дэпартацыі з Беларусі.
Уласнага карэспандэнта НТВ Паўла Селіна выклікалі ў Міністэрства замежных справаў для папярэдніх тлумачэнняў наконт трох звестак, якія прагучалі ў яго-
ным рэпартажы: аб тым, што ў жонкі Васіля Быкава Ірыны Міхайлаўны былі проблемы з праціскай; пра тое,
як улады былі вымушаныя забраць чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг ад труны пісьменніка; і пра тое, як міліцыя адмыслова стварала заторы на праспэкце Ска-
рыны і замінала пахавальнай працэсіі.

Павал Селін назваў усе крыніцы інфармацыі, у праудзі-
васці якой ён абсолютна перакананы. Што да дзеянь-

ня ў міліцыі падчас працэсіі, то тут ёсьць прынамсі дзе-
сяць тысяч съведкаў. Аднак спадар Селін лічыць, што сапраўднай прычынай раздражненія ўладаў сталі ня гэтыя факты, а выказваньне ў інтэрвію НТВ Станіслава Шушкевіча, які на пытаньне, чаму тут няма Лука-
шэнкі, заявіў, што Лукашэнку «сорамна тут паказацца, асуђаць Быкава мог толькі невук, і Лукашэнка ня ўзыняўся да такога ўзроўню, каб прыйсьці й папрасіць прабачэння ў сумленьня нацыі, хаця б тут, каля тру-
ны». Павал Селін лічыць, што лёс ягонай працы ў Бе-
ларусі, відаць, вырашаны. Аб гэтым съведчыць тое, што старшыня камісіі, якая павінная была дасьледаваць факты, у той жа дзень зрабіў высновы і ўжо выказаў ацэнку. Гэта спадар Селін лічыць «верхам цынізму». Павал Селін ужо мае адно вуснае папярэджаньне за сюжэт пра тое, як пазбавілі волі былога дырэктара МТЗ М.Лявонава ды пісьмовае папярэджаньне за сюжэты пра разгон маршу «Так жыць нельга» і беларускую эміграцыю.

П.Селін: Я думаю, што, хутчэй за ёсё, цяпер будзе другое пісьмовае папярэджаньне, і, калі вы памятаеце, то Сашу Ступніка, першага карэспандэнта НТВ, выслалі якраз пасля двух папярэджаньняў. Мяркую, што мне будзе тое самае. Хаця вельмі ня хочацца зъяўджаць зь Менску, я не пляніваў гэтага рабіць, але, канечне, маўчаць у сітуацыі з пахаваньнем Васіля Ўладзімеравіча Быкава таксама было б не па-журналісцку і не па-чалавечы.

Павал Селін лічыць съмешнымі абвінавачаныні афіцый-
нага БТ, што расейскія журналісты пісалі пра съмерць і пахаваньне Быкава пад рэжысуру Крамля. Ён упэўнен-
ны, што большасць расейскіх журналістаў паведамля-
ла пра дрэннае стаўленье ўлады да Быкава, бо разу-
мела, што маўчаць нельга, гэта ня той выпадак. Павал Селін з наступнага панядзелка мае двухтыднёвы адпа-
чынак. У яго няма ні жаданьня, ні магчымасці ўдзель-

нічаць у тым разбіральніцтве, якое распачала беларуская ўлада. Кіраўніцтва НТВ падтрымлівае Паўла ў гэты пазыцыі.

П.Селін: Я заплянаваў два месяцы таму адпачынак. На жаль, ня ведаў, што пахаваньне Васіля Ўладзімеравіча так адгукненца. Мне сапраўды вельмі шкада, што мянэ могуць пазбавіць акрэдытацыі ѹ напэўна дэпартуюць з краіны. Шкада, бо адна реч — быць пазбаўленым акрэдытацыі за нейкі палітычны сюжэт, зусім іншай — за сюжэт пра пахаваньне. Гэта адзінае, з прычыны чаго мне па-чалавечы няёмка.

Хаця разбіральніцтва толькі пачалося, Генадзь Нявы-глас ужо назваў большую частку інфармацыі ѹ рэпартажы П.Селіна «хлусьнёй», якой «будзе дадзеная юры-дычная ацэнка адпаведнымі органамі юстыцыі і праку-ратуры». Пры гэтым ён спаслаўся на ўдаву Быкава Іры-ну Міхайлаўну — што тая нібыта выказала «абурэнне інсынуацыямі вакол ейнага імя і вакол пахаваньня». Ірина Міхайлаўна кажа, што такога не было:

I.Быкава: Усё гэта ня мае да мянэ ніякага дачыненьня, бо я нічога не кранала, не гаварыла, не выказвала ніякіх адносінаў. Я ведала, што інакш нельга паводзіць сябе. І так надалей мне прыйдзецца. Калі б я мела іншаша прозвішча, я б ахвотна ѹ гэта ўлезла, а так нічога ня выйдзе.

Ірина Быкава кажа, што ня будзе спрачацца з Генадзем Нявыгласам, каб не прыніжацца і не прыніжаць імя Васіля Быкава.

**ЛЮДЗІ ПРАЦЯГВАЮЦЬ ІСЬЦІ ДА МАГІЛЫ ВАСІЛЯ
БЫКАВА, КАБ УШАНАВАЦЬ ЯГОНУЮ ПАМЯЦЬ**

27 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Два дні пасля пахаваньня Васіля Быкава да магілы пісьменніка ідуць людзі. Яны нясуць кветкі й сувечкі, моўчкі стаяць, многія плачуць. Гэта людзі рознага веку — усе, хто ня здолеў разьвітацца каля труны. Прыйходзяць і тыя, хто тут ужо ня першы раз.

Вось што людзі казалі ѹ інтэрвію Радыё Свабода:

Спадар: Я ня ведаў, калі разьвітаньне з Васілем Быка-вым, але вельмі хацеў прыйсьці. Атрымалася толькі сёньня. Я ведаў яго як пісьменніка, вядомага на ўвесь сусвет, таму і прыйшоў ушанаваць памяць Васіля Быка-ва і аддаць яму даніну павагі.

Спадар: Мы зь сябрам вырашылі прыйсьці, пастаяць каля магілы, ушанаваць памяць гэтага чалавека. Ён пісаў выдатныя творы пра вайну і ўвогуле творы, які прымушаюць разважаць пра сэнс чалавечага жыцця.

Спадар: Не атрымалася пабыць на пахаванні, таму прыехалі сёньня наведаць магілку Васіля Быкава. Вядомы пісьменнік, франтавік, змагар за свабоду і неза-лежнасць, любімец народу — вось што можна сказаць пра гэтага чалавека.

Спадар: Я шаную і паважаю гэтага чалавека. Ён мне дарагі, бо ён жыв і працаваў шчыра і сумленна. Гэта тое, чаго сёньня не хапае.

Спадар: Я ня мог не прыйсьці, бо падзяляў погляды Васіля Быкава і шанаваў ягоны пісьменніцкі дар. А яшчэ таму, што пайшоў чалавек такога маштабу, які яшчэ ня хутка зьявіцца ѹ Беларусі.

Спадарыня: Я лічу сябе асірацелай некалькі разоў: няма бацькі, няма маці. Была надзея — Васіль Быкаў. Мне

здаецца, што ён бы яшчэ жыў, калі б яго ня выгналі, калі б ня вымусілі пакінуць Беларусь. Бо я ўпэўненая, што любоў людзей да пісьменьніка павінна працягваць жыцьцё, а тут яму яго скарацілі. Гэта такі велічны, годны чалавек, яго няма, іншых выгналі, альбо яны зьніклі, яго няма — ня стала чым дыхаць.

Спадар: Ён быў вельмі шчыры чалавек, вельмі прости, вельмі даступны, культурны чалавек. Нават дзівуеся, што на нашай зямлі — здратаванай, вытаптанай — зъяўляецца такі чалавек. Гэта геній. І тое, што людзі ідуць — таму пацверджаныне. І яны будуць яшчэ доўта ісьці на заклік уласнага сэрца. Зірнече, нават магіла Быкава нацыянальная. Мяне толькі зъдзіўляе вось гэты вянок з расейскамоўным надпісам ад «президента Рэспублики Беларусь». Яго закладаюць, але нехта ізноў выцягвае — нехта ж тут у кустах сядзіць і сочыць. Калі яны так любяць Быкава, дык няхай пакажуць па тэлебачаныні ягоны фільм «На Чорных лядах» пра Слуцкае паўстаныне. Калі вы так любіце Быкава, чаму ён ня мог жыць дома — ён пяць гадоў жыў у выгнаныні! Што гаварыць: як мог пакласці вянок чалавек, які кажа, што ён чытаў вершы Быкава? Ды яны ўвогуле нічога не чытаюць — я не могу нават назваць іх уладаю. Гэта ня ўлада, а нейкі бандыцкі калгас.

**БЫКАЎ НЯ МОГ ЖЫЦЬ У КРАІНЕ, У ЯКОЙ
ДЗЕЙНІЧАЮЦЬ «ЭСКАДРОНЫ СЪМЕРЦІ»**

27 чэрвеня 2003

Беларускія ўлады вельмі рэзка зреагавалі на шэраг публікацыяў у расейскіх мэдыйах, якія пісалі пра тое, што Васіль Быкаў апошнія гады быў выгнанынік, што беларускія ўлады цкавалі яго.

Абурэныне гэтymі паведамленынямі выказваў Аляксандар Лукашэнка; кіраунік ягонай адміністрацыі Ўрал Латыпаў адмысловая званіў кірауніку адміністрацыі прэзыдэнта Расеі Аляксандру Валошыну, каб выказаць пратэст супраць адпаведных публікацыяў. У сувязі з гэтым падаецца дарэчным прывесці фрагмент інтэрвію, якое за месяц да свайго съмерці Васіль Быкаў даў расейскай газэце «Аргументы и факты». Гэтае інтэрвію надрукаванае ў апошнім нумары газэты. Пісьменынік тады казаў: «Я вымушана жыву за мяжою. Рэжым, які стварыўся ў мяне дома, не дае мне жыць і працаваць там. Як можна жыць у краіне, у якой дзейнічаюць «эскадроны съмерці»? Яны створаныя ўрадавымі структурамі і зьнішчаюць людзей. Перш за ўсё, зразумела, зьнікаюць тыя, хто знаходзіцца ў апазыцыі да ўлады. Зразумела, сродкі масавай інфармацыі ў Расеі пра гэта гаворыць скрэз з зубы». На пытаныне, ці не спрабавала беларуская ўлада купіць яго, Васіль Быкаў адказаў: «Не праходзіла і тыдня, каб гэтая ўлада рукамі сваіх ці расейскіх пісакаў не палівала мяне брудам, не кампрамэтавала, не спрабавала зьнішчыць. Таму пра якую куплю можа ісьці гаворка? Зьняволенага ў канцлягеры не купляюць — яго зьнішчаюць».

**ВІЦЕБСКАЯ СУДЗЬДЗЯ ЖУРАЎКОВА ЛІЧЫЦЬ, ШТО
ПРА СЪМЕРЦЬ БЫКАВА ТРЭБА БЫЛО
ПАІНФАРМАВАЦЬ УЛАДЫ ЗА 15 ДЗЁН**

27 чэрвень 2003

Браніслава Станкевіч, Віцебск

Паводле словаў судзьдзі Каstryчніцкага раённага суду Віцебску спадарыні Жураўковай, арганізатары мусілі зьвярнуцца па дазвол на правядзенне жалобнай акцыі два тыдні таму.

Віцбляне Барыс Хамайды да Ян Таўпига, затрыманыя ў часе жалобнае акцыі, прысьвечанай памяці Васіля Быкава, атрымалі судовае папярэджанье за несанкцыянаванае пікетаванье. Васьмёра віцебскіх сяброў КХП БНФ выйшлі 24 чэрвень на пляц Волі з партрэтам пісьменніка, зборам ягоных твораў, кветкамі да белчырвона-белым сцягам з чорнаю стужкай. Разам зь імі ўшанаваць памяць Васіля Быкава сабраліся яшчэ некалькі дзясяткаў віцблянаў, але праз дваццаць хвілін жалобную акцыю перапынілі міліцыяны. Двух удзельнікаў — Барыса Хамайду да Яна Таўпигу, якія трymалі сцяг ды партрэт, адвезлі спачатку ў пастарунак, а праз колькі гадзінаў — у суд Каstryчніцкага раёну Віцебску.

Судовы працэс над імі судзьдзя Жураўкова мусіла распачаць ужо пасля працоўнага дня. Словы апазыцыянераў пра тое, што съмерць Васіля Быкава ёсьць надзвычайнай падзеяй для ўсіх беларусаў, судзьдзя да ўвагі не прыняла, заявіўшы, што згодна з беларускім заканадаўствам ахвотныя ўшанаваць памяць вядомага пісьменніка мусілі быт зьвярнуцца па дазвол на правядзенне сваёй акцыі як найменш 15 дзён таму. Паколькі затрыманыя гэтага не зрабілі, судзьдзя признала жалобную акцыю парушэннем грамадзкага парадку і дала ім судовае папярэджанье.

У ГОНАР ВЯЛІКАГА СЫНА

27 чэрвень 2003

Вінцэс Мудроў, Наваполацак

Наваполацкая гарадзкая суполка Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны з'явірнулася праз мясцовыя СМІ да навапалачанаў з прапановаю надаць адной з вуліцаў гораду імя вялікага сына беларускага народу Васіля Быкава.

Надоечы з ініцыятывы гарадзкой арганізацыі ТБМ была ўтвораная адмысловая ініцыятыўная група, якая будзе займацца зборам подпісаў грамадзянаў на камісію такой прапановы. У яе ўвайшлі дэпутаты гарадзкога савету, журналісты, навуковыя работнікі, студэнты. На съведчаныне старшыні гарадзкой арганізацыі ТБМ Алеся Рымшы, ініцыятыўная група будзе дамагацца наданыня імя Васіля Быкава адной з цэнтральных навапалацкіх вуліцаў, якія цяпер носяць імёны Кірава, Калініна і Дзяржынскага.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ У ІНТЭРНЭЦЕ

29 чэрвень 2003

Віталь Тарас, Прага

Перадача «Беларускі дыялёг на Інтэрнэце», прысьвечаная тэме «Васіль Быкаў у Інтэрнэце».

25 чэрвеня, калі Беларусь развязвалася зь вялікім пісьменнікам, дзяржаўным электронным мэдый са зразумелых прычынаў ухіліліся ад асьвятлення галоўнай падзеі ў жывым эфіры. Гэтак сама ўхілілася ад свайго абязвязку дзяржаўная камісія па хаваніні Васіля Быка-

ва пасъля таго, як у Доме літаратара і вакол яго зъявіліся бел-чырвона-белыя сцягі. І толькі праз Інтэрнэт можна было даведацца пра ўсё, што адбывалася ў гэты дзень усенароднай жалобы. Адразу некалькі інфармацыйных сайтаў вялі анатайны врэпартаж, пачынаючы ад грамадзянскай паніхіды ў Доме літаратара да паахавання на Ўсходніх могілках у Менску. Трэба сказаць, што вестка пра съмерць Васіля Быкава ўсьслед за tym, як яна прагучала на Беларускай «Свабодзе», амаль адразу, позна ўвечары 22 чэрвеня, зъявілася і на асноўных інфармацыйных сайтах Pacei. Найперш, гэта быў сайт РІА Новости (<http://www.rian.ru>), потым інфармацыя зъявілася на сайтах Газета.ru (<http://www.gazeta.ru>) і Лента.ru (<http://www.lenta.ru>). На жаль, не абылося бяз прыкрых памылак — РІА Новости, напрыклад, у біяграфіі пісьменніка няправільна ўказала месца яго нараджэння: замест вёскі Бычкі было названае іншае месца. Пра тое, што пісалі пра Быкава ў расейскім Інтэрнэце — прыканцы перадачы.

А зараз пра тое, дзе ў сеціве можна прачытаць творы Васіля Быкава. Думаю, ня будзе перабольшаньнем сказаць, што самы вялікі збор твораў пісьменніка ў Інтэрнэце сёньня можна бачыць на «Беларускай палічцы» (<http://www.knihicom>). Я патэлефанаваў аўтару гэтага інтэрнэт-рэсурсу Андрушю Жвіру, якога папрасіў адказаць на некалькі пытаньняў. І першое пытаньне: як ставіўся сам Васіль Быкаў да публікацыі сваіх твораў у сеціве?

А.Жвір: Усе творы, зъмешчаныя на «Беларускай палічцы», зъмешчаныя з дазволу пісьменніка. Я аднойчы сустракаўся з Васілем Быкавым — гэта адбылося ў Празе, на съяткаванні ўгодкаў БНР, у 2000 годзе, калі не памыляюся. Тады я запыталаўся ў яго: ці можам мы зъмісціць ягоныя творы ў Інтэрнэце? І ён даў тады дазвол на гэта.

— Напэўна, усё немагчыма пералічыць, але колькі

приблізна ўжко твораў Васіля Быкава выстаўлена на «Беларускай палічцы» і якія апошнія зь ix?

А.Жвір: Дастаткова шмат. Можна крыху пералічыць... Гэта раман «Кар’ер», аповесьці «Ваўчыная яма», «У тумане», шмат апавяданьняў. Акрамя твораў на беларускай мове, таксама зъмешчаныя творы ў перакладзе на расейскую, польскую, украінскую, нямецкую. Акурат цяпер мы рыхтуем шмат твораў у перакладзе на ангельскую мову. Будуць выстаўленыя зусім хутка, я спадзяюся, «Ваўчыная зграя», «Знак бяды», «Незагойная рана». Паспрабуем па часе таксама заняцца, каб зъявіліся ў нас творы, перакладзеныя на нямецкую мову.

— А ці ёсьць іншыя сайты, якія друкуюць творы Быкава ня толькі па-беларуску, але й на замежных мовах?

А.Жвір: Так, у асноўным гэта расейскамоўныя сайты. Прынамсі, досьць вялікі збор твораў Васіля Быкава пасрасейску знаходзіцца на сайце «Бібліотека Мошкова» (<http://lib.ru>). Ёсьць і іншыя сайты — напрыклад, «Военная литература» (<http://militera.lib.ru>), там таксама зъмешчаныя творы Быкава пра другую ўсясьветную вайну. Друкаваліся ягоныя творы ў некаторых расейскіх часопісах, якія таксама можна знайсці ў Інтэрнэце. Ёсьць яшчэ сайт, прысьвячаны Васілю Быкаву, на беларускай мове — <http://bykau.by.ru>. На жаль, ён нешта апошнім часам не абнаўляецца. Там нават не было абвесткі, што пісьменнік памёр. Сайт цікавы, але, у прынцыпе, гэта проста збор усяго, што ўжо было зъмешчана ў Інтэрнэце. Аўтар проста сабраў гэта ўсё разам і выставіў у сябе на сайце.

Што тычыцца стаўлення пісьменніка да Інтэрнэту і ўвогуле да кампутараў, дык яно, як у чалавека старэйшага пакаленія, было неадназначнае. У сваім колішнім інтэрвію, якое стала своеасаблівой прадмовай да першага выхаду ў эфір ягоных успамінаў «Доўгая да-

рога дадому», Васіль Быкаў так адказаў на пытаньне, чым ён пераважна карыстаецца ў сваёй працы — кампутарам ці асадкай:

В.Быкаў: Камптар усё ж, апрача ўсяго іншага, гэта тэхніка, і валоданьне ёй патрабуе пэўных намаганьняў, якіх не патрэбна для звыклай справы, калі пішаць ручкай. Апрача таго — тэмп; тэмп майго мысьленення дастасаваўся да тэмпу маіх пальцаў, і даволі гарманічна гэта адбываецца. А на камптары перажываш нейкую дысгармонію. Таму найлепш, калі нават звычайнія фразы, якую-небудзь устаўку, ці што, напішаць съпрыша на паперы, хоць бы малараразборліва, беглым почыркам, а пасля ўжо перадрукуюеш на камптары. Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, магу пісаць і алоўкам — па сутнасці, няважна. Вось некалі Валодзя Караткевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаваньне — гэта харошая папера. Хорошая папера мне таксама падабаецца. Хаця ўсё жыцьцё... У нас жа цяпер толькі паявілася такая папера добрая, а то ўсё была такая газэтная. Ну, а ўвогуле, ня ў тым справа. Калі нешта ёсьць у галаве, дык напішацца дзе хочаш — нават на цыгарэтным пачку.

Так гаварыў Васіль Быкаў у інтэрвю Радыё Свабода, запісаным прыкладна год таму. Але варта дадаць, што Васіль Быкаў меў свой уласны камптар — ноўтбук. Ён чудоўна арыентаваўся ў сецыве. Прынамсі, пра многія падзеі ў Беларусі ѹ съвеце ён, паводле ўласнага прызнаньня, даведваўся з Інтэрнэту.

Як мы ўжо адзначалі, на мінулым тыдні на расейскіх інтэрнэт-сайтах шмат гаварылася ў пісанасці пра канфлікт паміж уладай і пісьменнікам, які працягваўся, нават можна сказаць, успыхнуў з новаю сілай пасля ягонай съмерці. Значна меней было ў сецыве спробаў асэнсаваць сапраўдане значэнне творчасці Быкава, значэнне ягонай асобы. Выключэннем выгля-

дае публікацыя агліядальніка расейскага сайту Грані.ru (<http://grani.ru>) Ільлі Мільштэйна: «Бацька» неяк ляпнуў у расейскім ток-шоў: маўляў, ведаю Быкава, вершы ягонія ў школе вучыў. Цяжка сказаць, чые вершыкі беларускі прэзыдэнт вучыў у школе і з кім пераблытаў свайго нацыянальнага пісьменніка, у якога відавочна не прачытаў ні радка. Бо пазізія і Васіль Быкаў, як злачынства і геній, несумяшчальныя. Пісьменнік... быў празаік ад прыроды — і бязлітасным съветаадчуваннем сваім, і стылістычна. Магчыма, таму яму наканаваны й літаратуры лёс, адрозны ад многіх паўзабытых ягоных аднагодкаў. Бо час і ў яго на радзіме, і па суседстве, і ѿ съвеце надыходзіць досыць бязлітасны, і прырода чалавека паўстает ў ablіччы, убачаным на вайне. Таму прозе Васіля Быкава прадвызначанае доўгае жыцьцё. Яго яшчэ ўспомняць. Вайну забудуць — за прафілу падзякуюць».

Усе падзеі мінулага тыдня, звязаныя зь імем Васіля Быкава, слова развязаныя, якія прамаўлялі выбітныя асобы альбо звычайнія грамадзяне Беларусі — усё гэта, зразумела, знайшло адлюстраваньне ў эфіры Радыё Свабода, сталым аўтарам якога быў пісьменнік. Большасць матэрыялаў памяці Васіля Быкава можна прачытаць і ѿ Інтэрнэце на нашым сайце.

**БЕЛАРУСКІЯ ЎЛАДЫ ДЭПАРТАВАЛІ
КАРЭСПАНДЭНТА НТВ ПАЎЛА СЕЛІНА**

29 чэрвеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

28 чэрвеня Міністэрства замежных спраў Беларусі пазбавіла акрэдытациі ўласнага карэспандэнта НТВ у Беларусі Паўла Селіна за ягоны рэпартаж аб пахаваньні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных

справаў прыняло пастанову аб ягонай дэпартатцыі на працягу 24 гадзінаў. Спадару Селіну забаронены ўезд у Беларусь на пяць гадоў.

Гэта ўжо другі карэспандэнт НТВ, якога дэпартавалі беларускія ўлады, першы быў Аляксандар Ступнікаў, якога выслалі ў 1997 годзе. У 15 гадзінаў 28 чэрвеня ўласны карэспандэнт НТВ Павал Селін быў выкліканы ў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Там яму зачыталі пастанову аб дэпартатцыі, зацверджаную міністрам унутраных справаў Уладзімерам Навумавым. У пашпарце спадара Селіна кіраўнік пашпартна-візавай службы МУС падпалкоўнік Іванчыкава зрабіла запіс аб дэпартатцыі ѹ забароне прыяжджаць у Беларусь наступныя пяць гадоў. Супрацоўнік МЗС забраў акредытацийнае пасъведчанье Селіна, рашэнне аб пазбаўленні акредытациі было прынятае адмысловай камісіяй яшчэ ўчора. Падставай для такіх жорсткіх і пасъешлівых дзеяньняў беларускіх уладаў стаў рэпартаж Селіна на НТВ аб паходаванні Васіля Быкава. У пастанове аб дэпартатцыі з тэрыторыі Беларусі зазначана, што гэты рэпартаж «утрымліваў неаб'ектыўную, тэндэнцыйную і правакацыйную інфармацыю, якая мела на мэце стварыць негатыўнае ўяўленне аб сацыяльна-палітычнай ситуацыі ў Беларусі, ачарніць дзеяньні органаў улады». Беларускія ўлады стварылі камісію расцсьследавання звестак у рэпартажы Селіна ў чацвер, праз два дні тая ўжо зрабіла высновы, што звесткі хлусьлівія і не адпавядаюць рэчаіснасці. Павал Селін лічыць, што няма сэнсу абскарджаць дзеяньні беларускіх уладаў у судзе, бо ня верыць у аб'ектыўнасць беларускага правасудзьдзя. Ён лічыць, што ўсё адбываецца на загад А.Лукашэнкі, які грае ва ўсім гэтым першую ролю. Павал Селін так пракамэнтаваў рашэнне беларускіх уладаў:

П.Селін: Я вельмі шкадую, што ўсё гэта адбываецца на фоне съмерці аднаго з маіх любімых пісьменнікаў,

Васіля Ўладзімеравіча Быкава, якога я лічу праста вялікім пісьменнікам. На вялікі жаль, улады Беларусі, пачаўшы гэтыя танцы на касцяях, уцягнулі ѹ мяне. Гэта адзінае, аб чым я шкадую, і мне вельмі сорамна за тое, што я фармальна бяру ў гэтым удзел, супраць сваёй волі.

Спадар Селін лічыць, што ягоны рэпартаж быў цалкам аб'ектыўны і праўдзівы, яго падтрымлівае ў гэтым кіраўніцтва тэлекампаніі НТВ. Тыя прыдзіркі да яго, якія агучылі ўлады, ён лічыць абсалютна фармальнымі. Сёння вечарам спадар Селін зьбіраеца пaeхаць у Маскву. Заўтра ён выступіць у праграме Леаніда Парфёнова «Намедні». Павал Селін працаваў у Беларусі са студзеня 2001 году, зрабіў 349 сюжэтав, вывучыў беларускую мову, пакідаць краіну яму шкада.

П.Селін: Мне надзвычай балюча за гэту краіну, таму што ѿ мяне тут застаюцца дзесяткі сяброў, вельмі шкадую, што не могу прыяжджаць сюды наступныя пяць гадоў. Але што зробіш — можа, у 2008 годзе нешта памянецца ѿ Беларусі. Можа, і раней.

Сябры і калегі зьбіраюцца праводзіць яго на маскоўскі цягнік. Так сталася, што ѿ суботу прыяжджае жонка Селіна, але выходзіць, што ѿ Менску яна пабудзе ўсяго некалькі гадзінаў. Пакуль невядома, хто будзе працаўца карэспандэнтам НТВ у Менску, Павал баіцца, што існаванне карпункту кампаніі ѿ Менску цяпер пад пагрозай.

ЛЮДЗІ ПРЫХОДЗЯЦЬ УШАНАВАЦЬ ПАМЯЦЬ
ВАСІЛЯ БЫКАВА

30 чэрвень 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Ніводнага дня ад пахаваньня Васіля Быкава не было бязълюдна каля ягонай магілы. Многія прыйшли сюды і на дзязвяты дзень па ягонай съмерці.

Вось што людзі казалі ў інтэрвію Радыё Свабода:

Спадар: У дзень пахаваньня ў мене не было магчымасці разам зь людзьмі дайсьці да могілак, таму я прыйшла сюды сёньня. Ён заўсёды застанецца ў май сэрцы — як чалавек зь вялікай літары. І для ўсёй Беларусі ён значыць вельмі многа, мы яго ніколі не забудзем.

Спадар: Я паважаю гэтага чалавека — Васіля Быкава. Гэта сапраўды народны пісьменнік, які шмат рабіў для свайго народу. Таму я прыйшоў ушанаваць ягоную памяць.

Спадарыня: Гэта чалавек, зь якога трэба браць прыклад і паважаць ягоную памяць. Каб нашыя дзеци і ўнуки, мы самі ня ставіліся да жыцьця так легкадумна, як цяпер.

Спадарыня: Вялікі чалавек. Любіў сказаць, што думаў, людзі яго за гэта паважалі.

Спадарыня: Асабліва ягоная ваенна проза — сапраўды цікавая. Ну, што тут казаць? Вялікі чалавек, сапраўды вялікі.

Спадарыня: Гэта наш зямляк, з Вушаччыны — і таму мы сюды прыйшлі. Ён быў адзін з арганізатораў руху БНФ. Ёсьць БНФ, Малады Фронт, іншыя палітычныя і грамадзкія арганізацыі, ёсьць каму прадоўжыць тое, што ён гаварыў і рабіў.

Спадарыня: Гэта адзіны чалавек, да якога сёньня можна ісці з адкрытай душой і ведаць, што нават на tym

съвеце ты ад гэтай чыстай души возьмеш энэргіі дабрыні, чалавечнасці і ўсяго найлепшага, што ўвасабляе чалавек і што павінна ўвасабляць нацыя. Таму я думаю, што да яго будуть ісці заўсёды. Я ведаю, што ішло шмат маіх знаёмых. Гэты чалавек — сумленыне нацыі, ахвяра нацыі, надзея нацыі.

Спадар: Такі вялікі творца, такі вялікі пісьменнік, барацьбіт за айчыну і ідэалы, зразумелыя і блізкія ўсім людзям. Гэта вельмі цяжка — губляць тое, на што ты абапіраўся. Як губляць бацьку і маці, да прыкладу. Калі ты іх губляеш, то губляеш нейкі духоўны стрыжань. Вось і Васіль Быкаў для беларускай нацыі быў гэткім жа духоўным стрыжнем. Трэба, каб прайшоў нейкі час, аддаць яму належнае па-хрысьціянску, па-чалавечы. А затым набыць духоўнае апірышча ў ягоных творах.

НТВ НЯ БУДЗЕ ПРАСІЦЬ ПРАБАЧЭНЬНЯ Ў
БЕЛАРУСКІХ УЛАДАЎ ЗА СЮЖЭТ ПРА
ПАХАВАНЬНЯ ВАСІЛЯ БЫКАВА

30 чэрвень 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Намеснік генэральнага дырэктара тэлекампаніі НТВ Аляксандар Герасімаў кажа, што афіцыйная пазыцыя НТВ наконт гэтай праблемы яшчэ фармуеца, бо беларускія ўлады пакуль ніякіх зваротаў на адрас НТВ не рабілі, адбылася толькі дэпартацыя ўласнага карэспандэнта НТВ.

А.Герасімаў: Тоес, што мы не вітаем гэтай высылкі, гэта рэч неаспрэчная і відавочная, бо так дзейнічаць адносна журналіста кіраўніцтву краіны, якая прэтэндуе на нейкія дэмакратычныя лягатыпы, прынамсі, не да твару. Па-другое, мы не атрымалі ніякіх паведамленняў

пра закрыцьцё нашага карпункту. Такім чынам, наш карпункт дзейнічае, у нас там ёсьць абсталяванье і апаратар, які здольны здымачь, і мы ў прынцыпе спадзяёмся, што беларускі ўрад празь некалькі дзён апамятаецца.

Урад Беларусі на прапанову Міністэрства замежных справаў разглядае пытаньне пра закрыцьцё карпункту НТВ у Менску «да афіцыйнага прабачэння ў эфіры» ў беларускага кіраўніцтва. Адносна патрабаваных прабачэння ў намеснік генэральнага дырэктара НТВ Аляксандар Герасімаў зазначыў:

A.Герасімаў: Не, мы ня бачым неабходнасці прасіць пррабачэння за нешта, бо, на наш погляд, Павал там увогуле добра працаўаў, надзвычай аўектыўна і акуратна. А ў тым матэрыяле, які інкрымінуецца Паўлу, няма ўвогуле нічога. Пазыцыя Шушкевіча, якая прагучала ў рэпартажы, гэта ягоная пазыцыя, Шушкевіч — не трактарыст з далёкага раёну. Гэта чалавек вядомы ў краіне, ён калісці ёю кіраваў і цяпер займаецца палітыкай. Калі ўрад мае прэтэнзіі да Шушкевіча, то гэта прэтэнзіі да Шушкевіча, а не да нас.

Аляксандар Герасімаў запэўніў, што Павал Селін — добры журналіст і будзе працягваць працаўаць у НТВ, і тэлегледачы неўзабаве зноў пабачаць яго на экране. Пра свае найбліжэйшыя пляны Павал Селін сам распавёў «Свабодзе»:

П.Селін: Цяпер я сыходжу ў адпачынак на два тыдні — паеду ў Літву, давядзеца ляцец самалётам, бо туды цягнікі з Москвы ідуць празь Беларусь. Спадзяюся, што самалёт ня будуць прымусова садзіць у Менску... Пасля адпачынку вяртаюся ў Москву, буду тут працаўаць. Пакуль у Москве, а далей пабачым.

П.Селін кажа, што ён узрушаны тым, як добра паславілася да ягоных проблемаў найвышэйшае кіраў-

ніцтва НТВ, як падтрымалі яго сябры і калегі зь Беларусі:

П.Селін: Словы падзякі ўсім калегам, якія сваімі матэрыяламі падтрымлівалі мяне ў гэтыя нялёгкія гадзіны, усім, хто прыйшоў праводзіць мяне на вакзал, усім сябрам у Беларусі, якія былі на майміні. Было б нашмат цяжэй бязь іх.

Павал Селін кажа, што цяпер яго найбольш хвалюе лёс бюро НТВ у Менску. Ён спадзяеца, што беларускія ўлады ня пойдуць на далейшае абастрэнъне сітуацыі. Бачна, што расейскі бок не выказвае жадання такога абастрэнъня — расейская амбасада адмаўляеца даваць камэнтары на гэту тэмую, МЗС Рэспублікі выступіла толькі з камэнтаром свайго афіцыйнага прадстаўніка, які выказаў «шкадаванье з нагоды дзеяньяў беларускіх уладаў» і зазначыў, што расейскі бок чакае тлумачэння ў беларускага боку. Але ніякіх тлумачэнняў зь Менску пакуль не было, — паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савініх. У беларускім урадзе кажуць, што разгляд пытаньня пра спыненьне дзейнасці карпункту НТВ можа зацягнуцца.

ЛЮДЗІ ПРАЦЯГВАЮЦЬ ІСЬЦІ ДА МАГІЛЫ ВАСІЛЯ БЫКАВА

1 ліпеня 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Штодня да магілы Васіля Быкава ідуць людзі: паасобку і сем'ямі, сталыя і зусім маладыя. Каб ушанаўваць памяць таленавітага пісьменніка і грамадзяніна, многія прыходзяць сюды ня першы раз.

Вось што апавялі людзі Радыё Свабода:

Спадар: Гэта хрысьціянскі звычай: калі ты ня быў на пахаваньні чалавека, блізкага жыцьцёва, імя якога ты шанаваў, а Васіль Быкаў — знаёмы па творчасыці, любімы пісьменьнік, то, натуральна, трэба ісъці да матілкі, пастаяць, пакласыці кветкі ці запаліць сьвечкі.

Спадарыня: Кіно па ягоных творах глядзела, кнігі чытала — таму і хаджу сюды. І ўчора была, і сёньня, бо я яго вельмі люблю.

Спадарыня: Я шкадую, што такія людзі нас пакідаюць. Але ж у нас два жыцьці: гэтае — адзін міг, а там — вечнасць. І яны ў той вечнасці таксама будуць не апошнія людзі.

Спадар: Чаму я прыйшоў? Таму, што гэты чалавек — сумленьне нашай радзімы. Калі б так адбылося, што ў нас зъмяніўся б прэзыдэнт, то гэта — адзіны чалавек, якому можна было б даверыць уладу без фармальнага абраньня.

Спадарыня: Васіль Быкаў заўсёды быў у апазыцыі да гэтага прэзыдэнта і да сучаснага ладу ў Беларусі. Лукашэнка ж ня быў на пахаваньні, але я не могу ацэніваць ягоных учынкаў звычайнімі чалавечымі меркамі. Думаю толькі, што калі на пахаваньні ня быў, то і вянка твайго тут ня трэба.

Спадарыня: Я тут ня першы раз, я і на пахаваньні была. Гэта чалавек, які ёсьць гонарам і спадзяваньнем нацыі на тое, што нашая моладзь будзе мець ідэал вялікага, моцнага і праўдзівага чалавека, які служыў сваёй радзіме, ахвяруючы жыцьцём. Гэты чалавек дарагі ня толькі мне асабіста — вы бачыце, тут уся мая сям'я, дзеці, унуکі. Тут на могілках мой муж пахаваны, і мне нават лягчэй перажываць асабістae гора, ведаючы, што разам зь ім знаходзіцца такі вялікі чалавек.

Спадарыня: Я прыходзіла зь ім развязітацца, прастаяла дзьве гадзіны, але так і не атрымалася. Тады ў мяне былі іншыя кветкі, а сёньня я прынесла спадару Васілю васількі. Я думаю, што ён чуе, што людзі гавораць, што думаюць пра яго, і ён нам дапаможа.

**ІМЕМ ВАСІЛЯ БЫКАВА ПРАПАНУЮЦЬ НАЗВАЦЬ
АДЗІН З ПРАСПЭКТАЎ МЕНСКУ**

7 ліпеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

Паўстала грамадзкая камісія ў справе спадчыны і ўшанаваньня памяці Васіля Быкава. Яе дзейнасць каардынует Саюз беларускіх пісьменнікаў, які ўпаўнаважаны перадаць вылучаныя прапановы ўшанаваньня памяці Васіля Быкава ў Савет Міністраў Беларусі.

Як паведаміў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, у склад камісіі акрамя родных, блізкіх і сяброў Васіля Быкава выказалі жаданьне ўвайсці пісьменнікі з Рәсей, Украіны і Нямеччыны, прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Чэхіі. У прыватнасці, у камісію ўвайшлі ўдава Васіля Быкава Ірына Міхайлаўна, сын Сяргей, а таксама Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, Сяргей Законьнікаў ды іншыя, ад Рәсей — Валянцін Аскоцкі і Лазар Лазараў, ад Украіны чакаецца ўдзел Зьмітра Паўлычкі. Першае паседжаньне грамадзкой камісіі мае прайсці на гэтым тыдні. Паводле Алесія Пашкевіча, ужо вызначаныя стратэгічныя, найбольш маштабныя кірункі дзейнасці камісіі:

А.Пашкевіч: Найперш апублікаваньне тых твораў, якіх яшчэ чытачы ня бачылі, пытаньне публікацыі збору твораў Васіля Быкава, зьбіраныне ў адно абышырнай і маштабнай перапісі, якую Васіль Уладзімеравіч найперш апошніяе дзесяцігодзьдзе вёў са сваімі калегамі, сябрамі ў Беларусі, Рәсей, Украіне і іншых дзяржавах. Каардынуне дзейнасць грамадзкой камісіі Саюз пісьменнікаў. Будзе неўзабаве першае паседжаньне гэтай камісіі, будуць канкрэтныя прапановы, якія датычаць творчай

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

спадчыны і грамадзкага ўшанаваньня ў Беларусі і за яе межамі.

Алесь Пашкевіч кажа, што ўжо ёсьць прапановы назваць імем Васіля Быкава адзін з праспектаў Менску, а таксама вуліцы ў Горадні і Вушачах, даць яго імя навучальнай установе ў Віцебску, школе ў Вушачах, устанавливаць помнік і мэмарыяльную шыльду, выдаць збор твораў да дзесяці тамоў. Гэта ж камісія будзе збіраць творчую спадчыну Быкава — тое, што не захавалася ў ягоным асабістым архіве. Але першым і самым важным крокам Алесь Пашкевіч лічыць выданьне Кнігі памяці Васіля Быкава, куды ўвайшлі б усе ягоныя гутаркі й інтэрвю апошнягага дзесяцігодзьдзя. Мяркуеца іх сабраць і выдаць адным томам, праілюстраваўшы карцінамі самога Васіля Быкава, ягонымі акварэлямі й графікай.

Ва ўрадзе чакаюць прапановаў у справе ўшанаваньня памяці Васіля Быкава ад грамадзкай камісіі, паведаміў намеснік міністра культуры Беларусі Валеры Гедройц. А Таварыства беларускай мовы ўжо вылучыла свае прапановы ва ўрад, сярод якіх стварэнне літаратурнага музэю ў хаце, дзе нарадзіўся Васіль Быкаў у вёсцы Бычкі Вушацкага раёну. Валеры Гедройц мяркуе, што ўшанаваньне памяці Быкава адбудзеца ўрэшце на высокім узроўні — як адной з самых выдатных постацяў у гісторыі краіны. Грамадзкая камісія ўлічвае, што ў наступным годзе будзе адзначацца 80-годзьдзе з дня нараджэння Васіля Быкава. Гаворыць старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч:

А.Пашкевіч: Гадавіна пасъля съмерці Васіля Быкава супадае зь ягоным 80-годзьдзем. Сёння ўжо ёсьць да моўленасцьць, што літаратурныя мерапрыемствы дзеля ўшанаваньня памяці Васіля Быкава адбудуцца ня толькі ў Менску, але і ў іншых краінах: найперш у Цэнтральным доме літаратара ў Маскве і ў Кіеве.

Б ы к а ў н а С в а б о д з е

Рада Беларускага ПЭН-цэнтру на гэтым тыдні таксама выпрацуе свае прапановы ўшанаваньня памяці Васіля Быкава, які ўзначальваў Беларускі ПЭН-цэнтар, паведаміў віцэ-прэзыдэнт арганізацыі Андрэй Дынко.

А.Дынко: Мы задумалі зладзіць канфэрэнцыю да ўгодкаў съмерці Васіля Быкава пад назвай «Спадчына Быкава», якую пастараецца зладзіць у супрацоўніцтве з рознымі іншымі структурамі, такімі як Саюз пісьменнікаў ці БДУ.

Акрамя таго, сябар Васіля Быкава паэт Рыгор Барадулін збіраеца выдаць сваю перапіску зь ім.

«NEW YORK TIMES» ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

14 ліпеня 2003

Сяржук Сокалаў-Воюш, Прага

Заходняя сродкі масавай інфармацыі працягваюць адгукатца на съмерць Васіля Быкава. Учорашняя «New York Times» зъміясціла публікацыю пра пісьменніка, у якой сказана: «Васіль Быкаў — прызнаны беларускі пісьменнік, чые творы пра жорсткую праўду вайны выклікалі лютасць савецкіх лідэраў і захапленне мільёнаў суайчыннікаў».

Съмерць Быкава, якога «некаторыя называлі Сахарам беларускай літаратуры», — падае слова старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Алеся Пашкевіча «New York Times», — прывяла ў пахавальнью працэсію на менскіх вуліцах 50 тысяч чалавек». Аўтар публікацыі пры ацэнцы творчасці Васіля Быкава адзначае, што пісьменнік пісаў у манеры, не ўласцівай тыповаму савецкаму раману. Ён паказаў, што прымушала людзей

рабіцца дэзэртырамі, і чаму ня ўсе ўдзельнікі супраціву былі героямі. «Ён пісаў пра юду пра вайну ў савецкі час, калі гэта рабілі нямногія, — працягвае цытаваць А.Пашкевіча «New York Times», — і ён меў вялікія проблемы з савецкім урадам. Публікацыя многіх ягоных твораў часта адкладалася, а цэнзыры рабілі ў іх шмат правак». Самая вядомая кніга Быкава «Мёртвым не баліць» прынесла яму найбольш проблемаў ад савецкага кіраўніцтва.

Пасля развалу Савецкага Саюзу і здабыцца Беларусью незалежнасці ў 1991 годзе Васіль Быкав далучыўся да новай барацьбы — гэтым разам супраць абранага на пасаду прэзыдэнта краіны ў 1994 годзе Аляксандра Лукашэнкі, чия ўлада працягвала ціск на пісьменніка і ўрэшце прымусіла пакінуць Беларусь. «Быкав, — піша «New York Times», — ніколі не называў сябе палітычным выгнанінкам. Ён почасту шчыра выказваўся што да ўраду Лукашэнкі і называў беларускую ўладу «рэжымам». Пасля выезду зь Беларусі Быкав жыў у Фінляндый, Нямеччыне і, нарэшце, у Чэхіі. Увесе гэты час ён пісаў змрочныя алегарычныя прароцтвы, якія грунтаваліся на ягоным бачаньні будучыні Беларусі. Аўтабіографія Быкава «Доўгая дарога дадому», піша пры канцы «New York Times», была выдадзеная ў Беларусі нездадоўга да съмерці аўтара.

АМЭРЫКАНСКІЯ БЕЛАРУСЫ ЎШАНАВАЛІ ПАМЯЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА

14 ліпеня 2003

Галіна Прыгара, Нью-Ёрк

У суботу 12 ліпеня беларусы Нью-Ёрку правялі вечарыну памяці Васіля Быкава. Пасля съмерці Быкава тамтэйшыя беларусы сабраліся разам упершы-

ню, таму Васіль Быкав, ягоныя творчасць, жыцьцё і ўплыў на беларусаў сьвету былі тэмай сустрэчы, арганізаванай нью-ёрскім аддзелам Беларуска-амэрыканскага задзіночання.

Пачалася сустрэча хвілінай маўчанья ў памяць Васіля Быкава. Вёў вечарыну старшыня нью-ёрскага аддзелу Беларуска-амэрыканскага задзіночання Віталь Зайка, які нагадаў, што апошнім часам беларускія арганізацыі некалькі разоў запрашалі Васіля Уладзімеравіча наведаць Амэрыку, але ён увесь час ветліва адмаўляўся, спасылаючыся на стан здароўя. Лідэр Беларускага Народнага Фронту Зянон Пазняк выступіў з даволі падрабязным аналізам творчасці Васіля Быкава ў кантэксьце ўсясьветнай літаратуры. Адзначыў Зянон Пазняк і мужную грамадзянскую пазыцыю Быкава ў 1980–90-я гады.

Дырэктар нью-ёрскага Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва Вітаўт Кіпель згадаў пра свае сустрэчы з Васілём Уладзімеравічам і паказаў прысутнім фатадымкі. Згадаў спадар Кіпель і пра тое, што аповесць «Мёртвым не баліць» упершыню была выдадзеная ў 1965 годзе менавіта на эміграцыі; сам Быкав, дарэчы, даведаўся пра гэта толькі напачатку 1990-х гадоў. Вітаўт Кіпель заўважыў, што імя выдатнага беларускага пісьменніка добра вядомае амэрыканцам — Быкав ужо з 1970-х гадоў фігуруе ва ўсіх амэрыканскіх літаратурных энцыклапедіях, прычым падкрэсліваецца беларускасць Быкава, ён не падаецца як «савецкі» пісьменнік. Выступіў і госьць зь Беларусі, старшыня Віцебскай абласной рады Таварыства беларускай мовы Іосіф Наўумчык, які распавёў пра мерапрыемствы памяці Быкава на радзіме пісьменніка. Інтэлігенцыя Віцебшчыны даўно казала пра тое, што ў хаце, дзе прайшло дзяцінства Быкава, павінен быць музэй, але сам Васіль Уладзімеравіч гэтай ідэі не падтрымліваў. Цяпер мэмыялізацыя мясьцінаў, звязаных з памяццю вялікага

беларускага пісьменьніка, — наш абавязак, — лічыць спадар Навумчык.

Кіраўнік галоўнай управы Беларуска-амэрыканскага задзіночаньня Антон Шукелойць у сваім выступе распавяддаў пра выслікі амэрыканскіх беларусаў у справе наданьня Васілю Быкаву Нобэлеўскай прэміі. Усе прысутныя пагадзіліся зь меркаваньнем, што Быкаў застасенца найвыбітнейшым эўрапейскім пісьменьнікам нашага часу. Практычна ўсе выступоўцы лічаць, што съмерць і пахаваньне Васіля Быкава — сумная, але і самая важная падзея гэтага году ў Беларусі, што б там ні адбылося надалей.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «ЛУКАШЭНКА БЛЫТАЕ БЫКАВА З ШАМЯКІНЫМ»

21 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Падчас жывога эфіру на расейскім тэлеканале НТВ Аляксандру Лукашэнку задалі й пытаныні пра Васіля Быкава. Сярод іншага, Лукашэнка сказаў: «За многа месяцаў да съмерці Васіль Быкаў зъвярнуўся праз родных, блізкіх, сяброў да мяне і папрасіў мяне нешта зрабіць... Я яму зрабіў ўсё, нягледзячы на нашыя разыходжаньні».

Вось як пракамэнтаваў гэтыя словаў блізкі сябра Васіля Быкава, паэт Рыгор Барадулін:

P.Барадулін: Наколькі я ведаў Васіля, і ведаю Васіля Ўладзімеравіча, я не дапускаю, што ён нават у думках мог зъвяртасца да нашага презыдэнта. Гэта выключана. Гэта яшчэ раз гаворыць пра вялікую фантазію Аляксан-

дра Рыгоравіча. Ну, чалавеку з фантазіяй жыць веселей і цяплей. Ён, відаць, яго блытае з Шамякіным. І падобнымі на Шамякіна.

Адносна ж словаў А.Лукашэнкі «я яму зрабіў ўсё» — працытуем адно з апошніх інтэрвю Васіля Быкава, у якім на пытаныне карэспандэнта, ці спрабавала ўлада яго купіць, Быкаў адказаў: «Не праходзіла і тыдня, каб гэтая ўлада рукамі сваіх альбо расейскіх пісакаў не палівала мяне брудам, не кампрамэтавала, не спрабавала зьнішчыць. Таму пра якую куплю можа ісьці размова? Вязнія канцлягеры не купляюць — яго зьнішччаюць». Гэтае інтэрвю Васіль Быкаў даў расейскай газэце «Аргументы и факты» за месяц да шпіталізацыі.

ПЕРШЫ НУМАР АДНОЎЛЕНАЙ ГАЗЭТЫ «ДЕНЬ» ПРЫСЬВЕЧАНЫ ВАСІЛЮ БЫКАВУ

24 ліпеня 2003

Галіна Абакунчык, Менск

Пасля працяглага перапынку аднавіўся выхад незалежнай газэты «День».

Газэта выйшла на восьмі бачынах накладам 5 тысяч асобнікаў і цалкам прысьвечаная гарадзенскаму пэрыяду жыцця Васіля Быкава. Выхад газэты стаў магчымы дзякуючы дабрачынным ахвяраваньям прыхільнікаў творчасці пісьменьніка.

**МІХАІЛ ГАРБАЧОЎ: «КАЛІ БЫКАЎ ВЫМУШАНЫ
БЫЎ ЗЬЕХАЦЬ – ГЭТА ШМАТ ПРА ШТО КАЗАЛА»**

29 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Praga

Апошні час В.Быкаў часта згадваў канец 1980-х – пачатак 1990-х гадоў, перыяд, які пазначаны ў гісторыі СССР як канец перабудовы і распад савецкай імперыі, а ў найноўшай гісторыі Беларусі – як трэцяя хвала нацыянальнага адраджэння. Мы шмат зь ім размаўлялі пра М.Гарбачова, і адчувалася, што Быкаў надаваў яму выключную ролю ў гісторыі. Быкаў ацэніваў гэтую ролю станоўча.

— *Mihail Сяргеевіч, вы толькі на сем гадоў маладзейшы за Быкава, гэта адносна невялікая розніца, але, выглядае, ён успрымаўся вамі як прадстаўнік іншага пакалення, якое прашло вайну?*

— Я павінен сказаць, што да гэтага пакалення ў мяне асаблівае стаўленыне. Я ж усё-такі ўсю вайну памятаю, і пяць месяцаў на акупаванай тэрыторыі быў, калі фронт туды-назад... І ўсе гэтыя «пахаронкі», і бацька ў мяне чатыры гады на фронце, быў паранены, потым у Чэхаславаччыне, пад Кошыцэ... І потым усе гэтыя ягонія распovedы. Я, вы ведаецце, нават у нейкай ступені думаю, што нашае пакаленіне — гэта пакаленіне, якое можна назваць «дзецьмі вайны». І таму стаўлюся я да таго пакалення ўзялікай павагай, яны столькі зрабілі, што я ня ведаю, ці можна было зрабіць болей? А беларусы? Кожны трэці загінуў, абараняючы сваю зямлю. Гэта проста жахліва. Толькі цяпер Беларусь аднавіла даваенню колькасць.

— *Не аднавіла.*

— Яшчэ нават і не аднавіла? Я з калясальнай павагай

стаўлюся да народу беларускага, шмат сяброў у мяне там. Праўда, яны цяпер ужо ў большасці на пэнсіі, як і я. Што датычыцца Васіля, дык я павінен сказаць, што... Цяпер, калі будуць адзначацца гэтыя сорак дзён паслыходыя яго з жыцця, мне прыгадваецца гэты чалавек як адкрытая, аголеная нэрва. Ён надзвычайна рэагаваў, вельмі чесна, шчыра рэагаваў. І вельмі мужна казаў пра ўсё. І я вельмі гэта цаніў. Мы зь ім ня так блізка былі знаёмыя асабістам, з Алегом Адамовічам болей. Але Васіль і іншага крыху характару! І тым ня менш — мы сустракаліся. І началяся, як і ва ўсіх у нас, знаёмства з Васілем Быкавым зь ягоных кніг, раманаў, гэтых аповесцяў, якія былі ня вельмі вялікія, але былі такія магутныя!

— *Вы іх чыталі яшчэ ў «Новым міре» Твардоўскага?*

— Большасць чытаў. Усе мы тады «Новый мир» чыталі, але і Быкава чыталі. А потым гэтыя фільмы, «Узыходжаныне» па «Сотнікаву» — ён вельмі ўражваў, гэты фільм. «Знак бяды», іншае. Ужо нават і забываюцца назвы, але кожная ягоная аповесць была вельмі сур'ёзной падзеяй. І ведаецце, што я хачу сказаць... Быў момант, калі ў час перабудовачны, калі шмат што асэнсоўвалася, калі шмат рабілася, каб з гонарам жыць і неяк зрабіць краіну адкрытай, вольнай і шчаслівай... Гэта, канечне, праект на тысячу гадоў, але тым ня менш, яго трэба было пачынаць, і пачынаць трэба было. Можна ж было знаходзіцца ў тым стане, у якім мы былі, і загніваць паступова. А вось ён — перажываў. І вось ён аднойчы даслаў мне ліст — па-моіму, і патэлефанаваў, і мы нават сустракаліся. Ня памятаю. Але памятаю дакладна ліст з подпісамі 25 чалавек — Mihail Сяргеевіч, дапамажыце, тут у нас такія глупствы робяцца, мы пазбавімся сваёй беларускай мовы. Я гэта зрабіў набыткам Палітбюро і, канечне, падтрымаў яго ідэі, каб там не бюрократычна да гэтых пытанняў ставіліся. Ня можа ж так быць, каб мы згубілі беларускую мову! Што

б там начальства ні вырабляла... Так, ёсьць прыцягненне да вывучэнья расейскай мовы — ну што ж, цудоўна. Мы любім беларусаў за адкрытасць, за шчырасць, за блізкасць. У мяне вось цяпер унучка выйшла замуж — маці ў яе мужа беларуска...

— *Выглядае, што ў вас праўнук і ці праўнучка будуць беларусы?*

— Так-так! Атрымліваецца, што так! А ў самога мяне — маці ўкраінка, а бацька — расеец... Васіль — гэта агромністая велічыня, прычым духоўнага значэння. Ён маральны аўтарытэт. Часам непрыемна, можа быць, яго чуць тым, хто і працуе шмат, але ж і дапускае памылкі, і калі ім указываюць на іх нейкія глупствы, ці калі яны нейкія адступальныя працэсы пачынаюць... Ну што ж. Дзеля гэтага і існуюць такія як Васіль Быкаў. Добра, што яны ёсьць, і былі заўсёды, і будуць. Як бы ні складаўся час.

— *У сваіх успамінах Быкаў высока ацэньвае вашую ролю ў ягоным лёсе, і сярод іншага піша пра Ленінскую прэмію за «Знак бяды» ў 1986 годзе, калі некаторыя ў Палітбюро былі супраць, і былі вялікія спрэчкі, але Гарбачоў абараціў... Вы ня памятаеце падрабязнасцяў?*

— Ведаецце, я пэрсаналіяў ужо не прыгадаю, але вакол Быкава спрэчкі ўвесь час былі. Гэта съведчыць — тое, пра што ён пісаў, закранала ўсіх.

— *У тым ліку і ў Палітбюро спрэчкі?*

— Ну, я маю на ўвазе ня тое, што мы засядалі адмыслова наконт Быкава і абмяркоўвалі ягоныя творы, не. Але тое, што ўзынікалі размовы, абмены меркаваньнямі, што ня ўсім гэта падабалася, многія былі яшчэ з «таго» часу, і «той» закваскі — гэта факт. Гэта — факт... Потым яны і пусыцілі пад адхон і перабудову, і пачаць быў, і ўсё гэта пайшло да чорта, і Гарбачова...

— *Mихаіл Сяргеевіч, я вам працытую слова Васіля Ўладзімеравіча з адной з нашых перадачаў на «Свабодзе»: «У мяне было некалькі сустрэчаў і канфідэнцыйных гутарак з Гарбачовым... Гутарак, дзе ён, у прынцыпе, падтрымліваў беларускую дэмакратыю супраць жорсткага рэакцыйнага дубаломнага партыйнага кіраўніцтва Беларусі».*

— Ён яго, гэтае кіраўніцтва, так і называў! Крута называў!

— *Дык вось, у якой ступені вы сачылі за гэтай ягонай барацьбой за дэмакратызацыю і навогул за беларускімі падзеямі?*

— Ён быў той чалавек, які, як я лічыў, чалавек перабудовачнай каманды. Духоўна. Гэта ня тое што яго «мабілізавалі», ведаецце. Не! Абавязацельстваў мы ніколі з Васілем Быкава ня бралі... І гэта глупства было б, калі б такога чалавека... Ён бы проста абурыўся.

— *Сапраўды, ён быў ня з тых, хто не шта рабіў бы супраць сваёй волі.*

— Ды ён рыхтаваў перабудову. Чаму ў Твардоўскага ён друкаваўся? Ды таму, што Твардоўскі з той жа плеяды людзей, якія захоўвалі нашу культуру, адстойвалі вольную думку. Васіль Быкаў да іх належаў.

— *У якой ступені вы сочыце за літаратурай? Чытаеце новае, альбо вы з тых, хто перачытвае клясыку?*

— Вы маеце рацю: другое — болей. І апошнія гады я вельмі шмат заняты ў межах Фонду, у межах «Зялёна-га крыжа», цяпер вось Форум усясьветнай палітыкі ды іншага, форумы ляўрэатаў Нобэлеўскай прэміі. Шмат часу ідзе на проблемы міру, проблемы экалогіі, проблемы барацьбы з жабрацтвам і ўсімі тымі пагрозамі, якія перад намі. Я шмат чытаю, імкнуся нічога сур'ёзнага не прапусціць — хатя немагчыма не прапускаць, пішац-

ца цяпер шмат... Бягучую літаратуру я, вядома, чытаю. Спрабую. Я ня ведаю — колькі часопісаў цяпер, колькі газэтаў... На мой погляд, ёсьць і такія, якіх можна было б і не выпускаць — але тым ня менш, вось, карыстаюцца свабодай на падставе закону.

— *Mihail Сяргеевіч, я вам яшчэ слова Быкава з нашай передачы прывяду: «Памятаю, як незабыўны Але́с Ада́мовіч паехаў у Маскву, каб давесці Гарбачову праўду пра тое, што сапраўды здарылася ў Беларусі, пяятая частка якой апынулася пад радыенуклідамі. Вядома ж, пра тое яму не дакладвалі ні навукоўцы, ні беларускае кіраўніцтва, якое поўнілася аптымізмам кішталту таго, што «савецкаму чалавеку атам нястрашны». У бясспечы атаму ўсё ж давялося ўсуніцца генсэку Гарбачову і пераканаць у тым беларускіх гаўляйтэраў, якія ўзнернавідзея разам з Гарбачовым таксама і Адамовіча. Першага — за тое, што парушыў партыйную субардынацыю, а другога — за тое, што выскачыў наперад тагачаснага беларускага «бацькі» Яфрэма Сакалова».*

— Так, гэта правільна. Але вы ведаецце, я ня думаю, што нехта адмыслова нешта хаваў. Але чакалася, што ўдар галоўны прыйдзеца на Кіеў. А калі ўсё адбылося, і мы адчуулі... Швэды адчуулі, ад іх сыгнал быў — потым пабачылі: Магілёў і Гомель. Гэта проста бяда. Сюды ўдарыла. І Адамовіч тады ўпарты змагаўся. Навогул, я яго люблю, Алеся, проста пакланяюся. Мужны і востры як лязо. І праўдзівы.

— *Mihail Сяргеевіч, вы пэўна ведаецце, што апошнія пяць, фактычна шэсць гадоў Васіль Уладзімеравіч, застаюцца грамадзянінам Беларусі, быў вымушаны жыць паза межамі радзімы...*

— Я гэта навогул успрымаў як ненармальнасць. Гэта шмат пра што казала. Калі Васіль вымушаны быў зьехаць і ў Празе жыў — гэта дрэнна. Вельмі дрэнна. І я думаю, што кіраўніцтва цяперашняе павінна ўсё ж па-

думаць над такім учынкам чалавека, які зьяўляеца сумленынем ня толькі Беларусі. Што адбылося, чаму ён зъехаў? Можна сказаць, што з гадамі і тое, і другое, і трэцяе... Ён няпросты чалавек. Няпросты. Але ён жа сумленны чалавек, найсумленынейшы. Найсумленынейшы! Ва ўсіх адносінах. І потым, гэта мысьляр, гэта ня праста спрэтыкаваны сачыняльнік. У яго ўсе творы нагружаныя вялікай філязофіяй жыцьцёвай. Таму яны павінны пра гэта думаць. І калі што-небудзь будзе скажана зь іх боку на сорак дзён — гэта будзе добра.

ГЕНАДЗЬ БУРАЎКІН: «З ДАПАМОГАЙ ЯГОНЫХ ТВОРАЎ, ЯГОНАЙ ПУБЛІЦЫСТЫКІ МЫ МОЖАМ ВЫВЯРАЦЬ СВОЙ ШЛЯХ»

31 ліпеня 2003

Спаўняеца сорак дзён па съмерці Васіля Быкава. Слова пра свайго сябра кажа паэт Генадзь Бураўкін.

Г.Бураўкін: Ну вось і развязіваеца з намі душа Васіля Быкава і адлятае, як лічылі продкі, з грэшнай і любай нашай зямлі ў лепшы съвет, да Бога. І ўсё гучней чуваць галасы, заклапочаныя галасы: «А хто ж заменіць Быкава? Хто зойме ягонае месца ў духоўным жыцьці Беларусі?» Думаю, няма сумнення, што Быкава ніхто не заменіць, што Быкаў — ён у гісторыі ня толькі Беларусі, але і ўсіго съвету. Такі — адзін. І ня трэба яму ні намеснікаў, ні заменінікаў. А патрэбна нам вельмі мно-га людзей, якія б маглі стаць поруч, поплеч з Быкавым. Так, як ён сέньня навекі стаў поплеч з Купалам, поплеч з Багдановічам, поплеч, урэшце, са Скарynam і з Каліноўскім. Вось такія людзі нам сέньня вельмі патрэбныя, і я думаю, што яны, бяспрэчна, ёсьць. Толькі трэба, каб усе беларусы прачыталі ўважліва тое,

што чытаў Быкаў. Бо ён мог, калі быў жывы, нешта яшчэ дадаць, нешта раствумачыць, а цяпер мы самі павінны ва ўсім разабрацца, што ён сказаў, што ён нам завяшчаў. Таму, сапраўды, для дэмакратычных сілаў Беларусі надыходзіць, відаць, новы этап. Этап, калі Быкаў ужо ня зможа сам паправіць нас ці падказаць нам. Але мы з дапамогай Быкава, з дапамогай ягоных твораў, ягонай публіцыстыкі можам вывяраць свой шлях, можам знайсці тыя рашэнні, якіх ад нас чакае гісторыя. Нам трэба цяпер паклапаціцца, каб мы былі вартыя яго любові да радзімы, а значыць, і да нас. І каб мы былі вартыя яго надзеяў, зь якімі ён пайшоў у лепшы съвет. Бо, як паказвае сёньняшні дзень, нават і съмерць ня толькі не спалохала, але нават не зрабіла больш разумнымі і разважлівымі людзей, якія сёньня на ягонай магіле, яшчэ зусім съvezай, ужо ладзяць свае скокі хлусыні, свае скокі няпраўды. На магіле чалавека, які ўсё сваё жыццё, увесь свой агромністы талент аддаў служэнню і абароне праўды.

**НЯШЧАСЬЦЕ СЁНЬНЯ — НЯМА БЫКАВА. И
ШЧАСЬЦЕ — СПАЗНАЦЬ ЯГО ТАКІМ, ЯКІ ЁН БЫЎ**

31 ліпеня 2003

Аляксандар Лукашук, Прага

Адразу пасля пахаваньня ў незалежнай газэце з'явіўся артыкул пад загалоўкам «Большы за Коласа». Гаворка ішла пра значэнне Быкава — дакладней, пра тое, чым Быкаў ня быў: ні Гаўлам, ні Салжаніцыным, ні прарокам, і пасля яго, трэба спадзявацца, прыйдуць большыя і лепшыя. Гэтыя практикаваныні з умоўным ладам рабіліся ў дзень пахаваньня. Нетактоўнасць мае дваістую прыроду — гэта і этычная, і эстэтычна глухата.

Ацэньваць чалавека паводле таго, што магло б быць — пустая справа, брутальнае неразуменне — усё роўна, як упікаць аўтара тых радкоў, што ён перажыў гадамі Багдановіча, але вось жа не напісаў «Пагоні» ці ня стаў чэмпіёнам у фрыстайлі. Сапраўднае ў мастацтве заўсёды ўнікальнае. Няма аналягаў ні Гаўлу, ні Салжаніцыну. Непаўторны і Быкаў. Ніколі не паўторыцца ягоны час і ягоны шлях, законы, якія ён вызначыў для сябе і паводле якіх яго толькі і можна ацэніваць.

Быкаў ведаў вагу свайго імя і таму змушана пагаджаўся на публічныя ролі — дэпутат, прэзыдэнт «Бацькаўшчыны», сябра Сойму БНФ, кіраўнік ПЭН-клубу, старшыня аргкамітэту 25 сакавіка. Аднак пра сябе Быкаў казаў: стары чалавек, які толькі спрабуе дажыць у згодзе з сумленнем. Ягоная творчая энэргія паводле сваёй прыроды ня мае выйсьця ў грамадzkія сфэры, жыцьцё ў ёй — трагічны выпадак, ён намнога бліжэйшы да бясконцасці съмерці, чым да марнасці съвету. Аповесць Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» Быкаў называў «каляднай казачкай» — такая прорва разьдзяляе іх съветаадчуwanье. У інтэрвю на пытаньне, што такое шчасьце, Быкаў адказваў: «Калі няма няшчасця». Няшчасьце сёньня — няма Быкава. И шчасьце — спазнаць яго такім, які ён быў.

**«ТРЭБА ЖЫЦЬ ДОМА... КАБ ТОЕ ТОЛЬКІ БЫЛО
МАГЧЫМА»**

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Пра сваё жыцьцё на чужыне Васіль Быкаў пісаў у лістах да паэта Сяргея Законьнікава.

С.Законьнікаў: 4 лютага 1999 году Васіль Уладзімеравіч піша зь Фінляндыі: «Дарагі мой друга Сяргей! На днях мне пераслалі сюды маю шматпакутную кніжку «Крыжовы шлях», на якую я, прызнацца, ужо махнуў рукою. Ды не, выйшла! Найперш тваймі, Сярожа, намаганнямі і клопатам, за што табе мая шчырая падзяка. Я тут, канечне, стараюся не дарма есьці фінскі хлеб. Працую. Напісаў з туzin апавяданьняў – розных, аднак, па тэме, узроўні, жанру. Лепшае, большае, відаць, перадам табе ў «Полымя». Ужо дзвесяць месяцаў, як мы на чужынне. Увогуле – добра, для заняткаў літаратурай нават выдатна: сытна, цёпла, утульна. І, бывае, ніводнага званка за дзень. Але ж... Усё болей прыходжу да элемэнтарнай высновы: трэба жыць дома. Каб тое толькі было магчыма... Дасыць Бог, яшчэ пабачымся. А да таго – абдымаю. Васіль Быкаў».

У лісьце ад 5 кастрычніка 2000 году ён ізноў выходзіць на гаворку пра дом: «Увогуле – няблага. Але – і нічога добра. Дома лепей. Канечне, для тых, у каго ёсьць людзкі дом. Мы ж яго ня маем. А адносіны да бяздомных у сувесце вядома якія».

У верасьні 2001 году з аказіяй я пераслаў Васілю Уладзімеравічу хлеб, съпечаны на кляновым лісьце, вушацкія журавіны і ліст у Франкфуркт-на-Майне. 1 кастрычніка ён адказвае: «Дарагі Сяргей! Дзякую за ліст і за ХЛЕБ, які парадаваў нас незвычайна. Адразу відаць спрактыкаванага пілігрыма, які ведае, што трэба для замежнай гасціні. Сваім тут жыцьцём не пахвалюся. Найперш, пачынае здаваць здароўе. А лячыцца тут неяк. Абсалютна. Таму, відаць, прыйдзецца вяртацца, «хоцца-няхоцца». Хаця і там – мала радасыці, у тым ліку і наконт здароўя».

ЗЯНОН ПАЗЬНЯК: «Я АДЧУЎ, ШТО РАЗМАЎЛЯЮ АПОШНІ РАЗ, І ШТО БЫКАЎ, ВІДАЦЬ, ГЭТА ТАКСАМА ВЕДАЕ»

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Зянон Пазьняк апошні раз размаўляў з Васілем Уладзімеравічам Быковым па тэлефоне перад самым яго ад'ездам у шпіталь у Бараўляны.

З.Пазьняк: Калі адыходзяць навечна духоўна блізкія людзі, заўсёды пачынаеш шкадаваць, што замала гаварыў, замала сустракаўся. Але, калі разабрацца, то як яно было, гэтак і было. Бо ўсе мы жывём дзеля будучыні, а ня дзеля съмерці. Таму і складваецца ўсё так, як складваецца. Рэальна я гэта зразумеў 5 чэрвеня, калі па тэлефоне апошні раз размаўляў з Васілем Уладзімеравічам Быковым, перад самым яго ад'ездам у шпіталь у Бараўляны. Ён быў вельмі сумны, гаварыў пра сваё расчараўаныне замежжам, пра цяжкі стан, пра безвыходнасць, што існуета наўкола, пра тое, што яму дрэнна і ён ад'яжджае... у Бараўляны. Бараўляны – гэта сымбаль, які выклікае трывогу. Усе гэта ведаюць.

Інтуітыўна я адчуў, што размаўляю апошні раз, і што Быкаў, відаць, гэта таксама ведае. Я пачаў яго фальшыва падбадзёрваць і гаварыць банальнасці. Быкаў уздыхаў, хмыкаў і съціпла цярпеў, пакуль я ня змоўк. Гэтага маўчанія мне хапіла, каб вярнуцца ў рэальнасць. І я сказаў яму тое, што думаю і кажу заўсёды: «Што б ні было, Васіль Уладзімеравіч, і што б хто ні рабіў, я ведаю адно – жыве Беларусь і будзе жыць. Ніхто ўжо нас не пераможа, ніякая Расея і ніякая Эўропа. Наша будучыня з намі. Гэтак станецца. Верце мне. Яна ўжо ідзе, толькі ніхто ня бачыць». Голос Быкова пашыплеў, і я зразумеў, што ён заўсіміхаўся і нават узрадаваўся. Ён заўсёды ўсіміхаўся і радаваўся, калі я яму такое казаў,

лагодна адмаўляючы мой аптымізм. «Ну, дай жа Божа, як кажуць, дай жа Божа!» — паўтараў з таго боку прыхільны голас. Гэта найбольш мне запомнілася з апошняй размовы і гучыць у вушах.

Я пазнамёцца з Быковым у траўні 1988 году, калі спаткаўся зь ім і напрасіў напісаць прадмову да артыкулу пра Курапаты. Гэта была бомба пад Савецкі Саюз. Агітаваць Быкова не было патрэбы. Гэта выглядала б съмешна. Тут павінен быў стацца выбар. Таму знаёмства было стрыманае і нешматслоўнае. Быкаў прачытаў артыкул і напісаў прадмову. Гэта была моцная падтрымка, бо развязала рукі рэдакцыі газеты, дала падпорку. Памятаю востры момант у час арганізацыі «Мартыралёгу Беларусі» і аргкамітэту Народнага Фронту 19 кастрычніка 1988 году ў Чырвоным касцёле ў Менску. Чыноўнік з ЦК КПБ, які апынуўся на ўстаноўчай канфэрэнцыі і нечакана даведаўся, што тут будзе арганізаваны Народны Фронт, літаральна кідаўся на выступоўцу, на мікрофон і не даваў гаварыць. Гэта цягнулася доўгі час. Чыноўнік, вядома, ашалеў ад страху і стараваўся выслужыцца перад начальнствам як умеў. Але нам было зразумела, што ён хоча справакаваць, каб яго вывелі пад рукі й потым сымуляваць, што яго пабілі, выклікаць міліцыю і сарваць сход. Таму мы цярпелі, а залі аж віравала, патрабуючы яго выставіць. Колькі я назіраў за Быковым, ён нават у вельмі вострых дачыненіях у час грамадзкіх сутыкненняў, спрэчак, канфліктаў маўчаў як камень. Пазыцыю ён меў, але ніколі ня кідаўся зь ёй у пеўневы бой. І тут раптам ня вытрымаў Быкаў. Ён устаў у гневе, хутка і рашуча. Выглед яго быў пагрозылівы (няўжо дасыць? — мільганула ў мяне бязглуздая думка). Быкаў рэзка крутануў да сябе мікрофон з-пад рота цэкіста і сказаў тое, што трэба, у поўнай цішыні, якая ўсталявалася пры ягоным уставаньні. Пасля кароткага выступу Быкова цэкіст яшчэ лез, але неяк звяяў і неўзабаве здаўся. Сход увайшоў у сваё нармальнае рэвалюцыйнае рэчышча.

На дзень нараджэння 19 чэрвеня мы, фронтаўцы, часта прыходзілі да Быкова на Танкавую вуліцу, дзе ён жыў. Успамінаеца ягонае 70-годзьдзе ў сядзібе Фронту, пазездка зь ім у Гомель разам з Рыгорам Барадуліным, дзе мы выступалі перад грамадзкасцю. Увогуле мы вельмі шанавалі Быкова і сцераглі яго ад цяжкасцяў палітыкі, ад правакатараў, ад зынявагаў, ад бязглуздых людзей, мы ніколі не забываліся, што ён вялікі пісьменнік. Мы бераглі ягоны аўтарытэт. Нам дастаткова было, што ён побач. Потым, аднак, калі я апынуўся ў эміграцыі, аказалася, што ня ўсе так думалі. У 1999 годзе, калі калолі і секлі Фронт, ускладася кампанія за перацягванье Быкова. Як і трэба было чакаць, Быкаў ад Фронту адышоў. Мае сябры папракалі: чаму я нічога не тлумачу Быкову, чаму яму нічога не кажу? Паглядзі, маўляў, якая сумнеўная публіка імкнецца да яго ў суразмоўцы. Але я не адказваў. Я разумеў, што тут, як з Курапатамі, агітация не патрэбная. Тут — маральны выбар. Пераконваць можна звычайных людзей. Быкаў — асоба.

У сакавіку 2000 году мы спаткаліся з Быковым на Дзень Незалежнасці ў Празе. Перад ад'ездам ён падышоў да мяне і ў прысутнасці трэцяй асобы рашуча і гучна сказаў: «Зянон Станіслававіч, я хачу, каб вы ведалі і ня мелі ніякіх няпэўных думак. Я цяноў ўсё, што вы рабілі і робіце цяпер. Я вас падтрымліваў і буду падтрымліваць. Я бачу, што адбываецца. Ніколі нічога супраць вас ня будзе мной сказана. Я хачу, каб вы гэта ведалі». Я, здаецца, нічога яму не адказаў, бо чакаў, што ён павінен быў высыветліць сваю пазыцыю, і я крыху разгубіўся. У гэты момант я адчуваў у ім салдата, сілу прыкрыцца. Вось нешта робіцца, і ўпоперак гучыць сучэльніны крык, напад, псыхічна атака. Азірнесцца — і за плячыма наводдаль — маўклівая постаць Быкова. Ён ёсьць. Ён узіраўся. Ён заўсёды недзе быў (нібы анёла-ахоўнік у гэтым съвеце), каб падаць руку. І вось яго няма. І з гэтым вельмі цяжка зьмірыцца.

СА СЪМЕРЦЮ БЫКАВА АСІРАЦЕЛА І ЯГОНАЯ
РАДЗІМА — ВЁСКА БЫЧКІ

31 ліпеня 2003

Iгар Карней, Менск

У вёсцы Бычкі на Вушаччыне ці не 90% жыхароў маюць адно прозвішча — Быкавы. Таму і Васіль Ўладзімеравіч заўсёды называлі аднавяскуюцам, не зважаючы, што прыяжджаў ён туды апошнія гады жыцьця найчасцей раз на год. Якую памяць захавалі Быкавы пра свайго знакамітага земляка?

Кожны жыхар Бычкоў ведае біографію Васіля Быкава амаль дасканала. Вось і спадарыня Люба, якую я першую сустрэў на пустой вуліцы, упэўнена пачала распавяданьць:

— І матка ягоная адсюль была, і бацька, і брат. Братава жонка дагэтуль живе ў старой хаце.

— *А чаму так атрымалася, што ён вывучыўся, ад'ехаў, а ўсе засталіся?*

— Брат меншы быў глухі амаль, мала нават у школу хадзіў, застаўся ў калгасе працаўца. Ну, а бацька з маткай старая ўжо былі — куды ж яны паедуць? Сястра выйшла замуж у Ваўчо, там і засталася.

— *Тут побач стаіць зусім развалены дом Быкава...*

— Ага. Гэта ягоны дом развяліўся зусім. Ніхто не глядзіць за ім. Каб захацелі, каб хто паклапаціўся, дык музэй зрабілі б. Але мясцовая ўлада нікуды ў нас не глядзіць, ані. Глядзяць, каб толькі хапнуць у сваю кішэню.

Выгляд радавога гнязда Васіля Быкава нічога, апроч роспачы, не выклікае. Толькі съцены яшчэ трymаюцца, дый тое, як кажуць, на чэсным слове: страха даўно пра-валілася пра столъ, падлога ўрасла ў зямлю. З захавальніцай прывіднага музею, жонкай малодшага брата

Быкава, спадарыняй Антанінай, мы ледзьве прасоўва-емся праз барыкады зь бярвеніняў: цяжка верыцца, што тут можна нешта аднавіць.

— Раней, да вайны, хата была праз вуліцу. Але яна стала ад часу абы-якая, дык яны перабудавалі гэтую. Васіль гадаваўся ў гэтай хаце, і на вайну пайшоў адсюль. А ў той, дзе мы жывём цяпер, ён вучыўся, там школа была. Памятаю, як толькі купілі яе, ён прыехаў, і гляджу, нешта ходзіць-ходзіць, быццам і съмецця няма, а ён усё выглядае. А потым сказаў, што вось на гэтым месцы сядзеў, як у школу хадзіў. Але Васік як пайшоў, дык ужо і не вяртаўся: на мастака вучыўся, а потым у ра-меснае пайшоў.

Найбольш перажывае, што хата зруйнаваная часам, сусед — Сямён Быкаў. Катэгарычна заяўляе, што музэй у роднай хаце быў бы найлепшым помнікам пісьменніку:

— Трэба, каб быў абавязкова. Хто б ні застаўся — унукі, праўнукі, патрэбна. Хоць бы пакрыць цяпер страху, і тое... Але дапусціць такое? Ня ведаю. Такі чалавек! Гэта ж адзіны ў нас герой, і дапусцілі такое.

З творчасцю Быкава ў Бычках знаёмыя ўсе. Вяскоўцы нават спрабуюць аналізаваць, дзе праўда, а дзе пісьменніцкая фантазія. Мой новы знаёмец спадар Michał кажа, што шмат твораў свайго аднавяскуюца прачытаў і кінафільм «Альпійская баляды» бачыў, але не з усім напісаным згодны:

— Прыйфарбаванага дужа шмат. Праўда! Ня я адзін так думаю, усе так лічаць. Ну, але калі напісаў, няхай будзе і такая памяць.

Спрабую высыветліць у спадара Michał, чаму, на ягоны погляд, беларускія ўлады адмоўна ставіліся да пісьменніка?

— А таму, што ён пакінуў краіну. А мы ж тут жывём, і

расьцём, і косім, а ён кінуў Беларусь і кудысьці ад'ехаў. А што там? А тут бацька пахаваны, маці...

Сястра ж Быкава, Валянціна, заўсёды разумелася з братам. І толькі зь ім магла абмеркаваць падзеі, што адбываюцца ў Беларусі. Пытаюся ў спадарыні Валянціны: як ставяцца да яе аднавяскоўцы, ведаючы, што яна сястра пісьменьніка, залічанага ўладай да апазыцыі?

— Ай, наперад неяк яшчэ паважалі, а цяпер хто як. У вёсцы нашай цяпер адно толькі стар'ё. Паважаюць за справы. Вось асфальтавую дарогу ад Бычкоў да Кублічаў па ягонай ініцыятыве зрабілі, моцна дапамог. А што да мяне, дык я ж тут наезнай, чужая, а як Васіль у БНФ яшчэ ўступіў, дык тыя, хто за Лукашэнку, перасталі паважаць і мяне. Разумныя добра ставяцца, а каторыя не разумеюць, дык тым усё роўна.

Многія, з кім давялося размаўляць у Бычках, цяпер адчуваюць, што вёска нібы асірацела. Хоць Быкаў і ня быў апошнім часам часты госьць на радзіме, хоць не заўсёды яны маглі яго зразумець, само адчуванье зямляцтва з Быкавым усё ж грэла сэрцы. Сорак дзён таму вялікага аднавяскоўца ня стала.

РЫГОР БАРАДУЛІН: «ЯК БЫЦЦАМ МЫ ЎСЁ ЖЫЦЬЦЁ БЫЛІ ЗНАЁМЫЯ»

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

Найбліжэйшы сябар Васіля Быкава згадвае іхнае знамства.

P.Baraadulin: Усё съядомае літаратурнае жыцьцё імя Васіля Быкава было ў маёй душы, у маім сэрцы. Папершае, Васіль Быкаў з Бычкоў, гэта побач з Вушачамі.

Калі я вучыўся ў школе, у нас на кватэры была Марыя Быкава (там шмат з прозывішчам Быкава), яна ўсё распавядала, што калі яна вучылася ў школе, Васіль Быкаў намаляваў ейны партрэт. Пасьля, як ужо я стаў ва ўніверсітэце вучыцца, я быў студэнтам і пaeхаў у Горадню да сваёй будучай жонкі Валянціны, і там мы сустрэліся ўпершыню з Быкавым. Гэта, лічыце, прайшло паўстагодзідзя, як я яго ўпершыню пабачыў. Уражаныні мае (як першае, так і да апошняга) — як быццам бы мы ўсё жыцьцё былі знаёмыя. Бо Васіль Быкаў зьдзіўляў сваёй глыбінёй, сваёй удумлівасцю, немітусылівасцю і сваёй глыбінай перакананасцю і непахіснасцю. Гэта была скала. Калі казаць груба — скала зь лірычнымі вачымі. Таму што душа ў Васіля дужа трапяткая. Я помню, аднойчы неяк ён гаворыць: «І ўва мне ўсё затрымцела». А вонкава — быў такі спакойны, быццам бы яго нічога не хвалявал...

НЕКАЛЬКІ СОЦЕНЬ ЛЮДЗЕЙ ПРЫЙШЛІ ДА МАГІЛЫ ВАСІЛЯ БЫКАВА НА САРАКАВІНЫ

31 ліпеня 2003

Валер Каліноўскі, Менск

У чацьвер адзначалі саракавіны па съмерці Васіля Быкава — дзень, калі адбываецца разъвітаныне душы памерлага з гэтым съветам. Гэтыя саракавіны на ўсходніх могілках Менску былі шчымлівія і ўрачыстыя.

Некалькі соценів людзей прыйшлі да магілы Васіля Быкава, была ўдава Ірына Міхайлаўна, старэйшы сын Сяргей, блізкія сябры, пісьменьнікі, прыхільнікі таленту Васіля Быкава, а таксама амбасадары ЗША, Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі, Літвы, Украіны, Славаччыны.

Яны прынеслі з сабою вянкі, кветкі, сьвечкі, бел-чырвона-белыя сцягі. Уніяцкі сьвятар Андрэй Абламейка асьвяціў магілу Васіля Быкава і правёў памінальную імшу. На невялікім жалобным мітынгу прагучалі кароткія прамовы блізкіх сябровы Васіля Быкава — Генадзя Бураўкіна, Сяргея Законнікава, Рыгора Барадуліна, Юрый Хадыкі, Алега Трусава. Яны прыгадвалі слоўы Васіля Быкава, якія яны ўспрымаюць як ягоны запавет: «Бараніць беларускую мову, бараніць беларускі ліцэй, бараніць бацькаўшчыну». Паэт Рыгор Барадулін назваў Васіля Быкава «скалой зь лірыйчымі вачымі», а Юрый Хадыка папрасіў прабачэння ў сям'і нябожчыка за тое, што ён асабіста ня змог прысутнічаць на пахаванні Васіля Быкава, бо быў у вязынцы.

Генадзь Бураўкін заклікаў пакуль не звяртаць увагі на спэкуляцыі прадстаўнікоў улады аб тым, што нібыта Быкаў прасіў у гэтых уладаў дапамогі і атрымліваў яе. «Ня трэба пакуль, — сказаў Генадзь Бураўкін, — бо сёння душа Васіля Быкава разывітваецца са съветам. Ня трэба пакуль, але потым мы скажам усё».

ІВОНКА СУРВІЛЛА: «Я АСАБІСТА АДЧУВАЮ НЯЗНОСНАЕ ПАЧУЦЬЦЁ СТРАТЫ»

31 ліпеня 2003

Сяргей Навумчык, Прага

У мінулую нядзелю беларусы канадзкай сталіцы сабраліся разам, каб адзначыць угодкі аднаўлення су-вэрэнітэту Беларусі. Перш як гаварыць пра съвята, ушанавалі хвілінай маўчаныня памяць Васіля Быкава. Тыдзень раней паседжаныне Прэзыдыуму Рады БНР у Нью-Джэрзі таксама пачалося хвілінай маўчаныня ў памяць Васіля Быкава.

I. Сурвілла: Між людзьмі, імёны якіх застануцца назаўсёды запісаныя залатымі літарамі ў гісторыі нашага народу, Васіль Быкаў займае адно з найбольш пачэсных месцаў. Геніяльны пісьменнік быў таксама чулым, поўным дабрыні цудоўным чалавекам, які бясконца любіў сваю бацькаўшчыну і пераймаўся яе лёсам. І я асабіста адчуваю нязноснае пачуцьцё страты. І адначасна — вялікае пачуцьцё ўдзячнасці за тое, што Бог даў нашаму народу Васіля Быкава, і што побыт яго між намі быў доўгі і плённы.

УЛАДЗІМЕР АРЛОЎ: «РАЗМОВА З БЫКАВЫМ БУДЗЕ ДОЎЖЫЦЦА, ПАКУЛЬ БУДЗЕ БЕЛАРУСЬ»

31 ліпеня 2003

Пісьменнік Уладзімер Арлоў прыгадвае першую сустрэчу з Васілем Быкавым.

У 1982 годзе я атрымаў запрашэнне на сэмінар маладых літаратараў у Карабішчавічы. На гэтым сэмінары тагачасны загадчык аддзелу культуры ЦК КПБ Іван Антановіч імкнуўся пераканаць нас у росквіце беларускай культуры. Съветлай памяці Ян Скрыган стварыў рэкламу майм апавяданням, аўбінаваціўшы аўтара ня больш ня менш як у парнаграфіі... Карапеў, для маладога літаратара падзеяў у тыя некалькі дзён хапала. Але галоўным успамінам для мяне засталася сустрэча з Васілем Быкавым, на якую нас прывезлы ў сталічны Дом літаратара. Гэта была мая першая сустрэча з пісьменнікам, які ў майті успрыманыні займаў разам з Уладзімерам Каараткевічам зусім асабліве месца ў нашай літаратуры. Каараткевіч быў тады мне бліжэйшы. Я быў у абладзе ягонага рамантызму, перажываваў захапленыне нашай гісторыяй. Але ўвадначас я добра разу-

меў, што кнігі Караткевіча, як зазвычай і бывае з гісторычнай літаратурай, адрасаваныя найперш нам, беларусам, нацыянальнаму чытачу. Караткевіч адкрываў беларускую душу ва ўсёй яе шматтайнасьці самім беларусам. А Быкаў дзякуючы адметнасьці свайго таленуту і сваёй галоўнай тэмэ адкрываў гэтую душу ўсіму сьвету.

Быкаў на згаданай сустрэчы ў Доме літаратара гаварыў, што яшчэ не сказаная ўся праўда пра мінулу вайну. І слухаючы яго, я адразу ўспомніў ту прыдзьвінскую вёску на Полаччыне, якую ўлетку 1941 году спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД.

Але значна больш за тое, што гаварыў Быкаў, мяне ўразіла тады ягонае маўчаныне ў час выступаў рознага рангу калялітаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчаныні адчуваўся сапраўдныя глыбіня і годнасць асобы. Мы яшчэ ня ведалі, што якраз у той час ствараўся «Знак бяды» — аповесць, зь якой, як я лічу, пачалося далучэньне Васіля Быкова да беларускага нацыянальнага космасу.

Потым я шмат разоў сустракаўся з Быковым, але тая сустрэча ў Доме літаратара, першае ўражаныне — не зьнікалі. Ёсьць пісьменьнікі — выдатныя прамоўцы, але слухаць іх нязъмерна цікавей, чым чытаць. Аднак я пепракананы, што клясыкаў, геніяў нацыянальнай літаратуры трэба найперш чытаць. Яны прамаўляюць да нас не публічнымі выступамі, а сваімі творамі. Бо іх творы вышэйшыя за саму асобу пісьменьніка. Бо ў гэтих творах праз аўтара прамаўляе да нас сам геній нацыі.

Я не хачу сказаць, што Быкаў быў нецікавы суразмоўца. Але ад той, першай сустрэчы, мне заўсёды было даражэйшае ягонае маўчаныне. Мне хацелася, каб ён прамаўляў і да мяне, і да астатніх сваіх чытачоў найперш сваімі кнігамі. Гэтая маўклівая размова з Быковым будзе доўжыцца, пакуль будзе Беларусь.